

Грамадскае аб'яднанне
Саюз Беларускіх Пісьменнікаў

Грамадзянская ініцыятыва –
Агульнанацыянальны рух
«ВОЛЯ НАРОДА»



Васіль Быкаў

*Поўны збор твораў
у чатырнаццаці тамах*

Рэдакцыйная камітэт:

БЫКАВА І. М., КАЗАКОЎ В. М., ПАШКЕВІЧ А. А.,
САЧАНКА (ПЯТРОВІЧ) Б. П., СІНЬКОВА Л. Д.,
ТЫЧЫНА М. А., ШАПРАН С. У.

Кіраўнік праекту — КАЗУЛІН А. У.

Васіль Быкаў

Поўны збор твораў

Том

8

Мэмуарная проза

Мінск
Саюз беларускіх пісьменьнікаў
Масква
ТАА «Выдавецтва “Время”»
2009

*Наклад гэтага выданьня бясплатна
передаеца ў бібліятэкі Беларусі.*

Укладанье Алеся Пашкевіча,
камэнтары Алеся Мікуса, Алеся Пашкевіча, Сяргея Шапрана

Б 95 Быкаў В.
Поўны збор твораў. У 14 т. Т. 8. Мэмуарная проза. – Мінск:
Саюз беларускіх пісьменнікаў; Масква: ТАА «Выдавецтва «Вре-
мя», 2009. – 580 с.

Гэта першы ў гісторыі Поўны збор твораў Народнага пісьменніка Бе-
ларусі Васіля Быкава (1924–2003). Падчас укладаньня тамоў найперш уліч-
валася думка самога аўтара, які пасыпей спланаваць праспэкты выданьня свайго
8-томнага Збору твораў.

Восьмы том Поўнага збору твораў Васіля Быкава склада яго мэмуарная
проза – усе вядомыя і адшуканыя ў Архіве пісьменніка тэксты: «Доўгая
дарога дадому», «Параадоксы жыцьця. Запісы розных гадоў», «Пункціры
жыцьця. Далітаратурная біяграфія».

ISBN 978-5-9691-0430-3
ISBN 978-5-9691-0429-7

© Саюз беларускіх пісьменнікаў, 2009

Доўгая дарога дадому

Кароткае прадмоўе

Перш за ёсё хачу папярэдзіць чытача, што гэтая кніга — твор вельмі інтывітнага, суб'ектыўнага, аднабаковага, якім, зрэшты, ці не заўжды зьяўляецца мемуар, успамін, съведчаныне. Думаецца, у тым ягоная сіла, але адначасна і слабасць, падстава для прэтэнзій і нязгоды. У сваё апраўданыне магу толькі сказаць, што ня меў жаднага намеру каго-небудзь абразіць, што-колечы скрывіць ці знарок падаць у неадекватным сънятве.

Балышыня названых у творы пэрсонаў прыведзеная пад іхнімі сапраўднымі імёнамі. Хіба ў асобных выпадках імёны зьмененыя — зь меркаваньняў павагі да годнасці тых пэрсонаў ды і ў інтарэсах аўтара. Наколькі тое магчыма, аўтар імкнуўся прытрымлівацца храналёгіі, хаця тое не заўжды ўдалося. Асабліва там, дзе падзеі адбываліся паралельна або выпадалі з пэўнага лягічнага ланцугу.

Выбачаюся перад тымі, каго не ўпамянуў тут, пра каго напісаў мала ці тым болей ня так, як яны заслугоўваюць. Перад тымі, каго засмуціў названымі фактамі або празьмернымі азначэннямі. Знарок нікога не хацеў пакрыгудзіць. Прабачце мне!

А ў т а р

1. Ваколіцы. Возера

Родная мая мясыціна, мабыць, ня надта тыповая для раўнінай поўначы Беларусі — дужа зрыты рэльеф, пагоркі і лагчыны, раўкі, балацявіны і азёры. Азёраў дык нават зашмат — палявых і лясных, круглых, крывулястых, часам з голымі, а ў балышыні з абраслымі трысънягом берагамі. Ну і, вядома, лясы. Чырвоных бароў, праўда, засталося няшмат[:], бары высякалі, асабліва пасъля войнаў — на будоўлю, дровы, на продаж. Палі амаль паўсюль цесныя, лапікамі на пагорках, нізінах, часыцяком парэзаныя раўчукамі з алешнікам на схілах. На тых лапіках пад лесам, каля балотаў, па-над рэчкамі ці азёрамі рассыпаліся вёскі — невялікія, з крывымі вуліцамі, а то і зусім бяз вуліцаў, — з дарожкай ад хаты да хаты. Не хутары і ня вёскі, але так, мабыць, было зручней гаспадарыць, бо гаспадарка ахоплівала хату, хлявы, сывіран, варыўню, гумно з токам, паветкай і пуняй. Нават невялікая вёска здалёку рабіла ўражанье немалой забудоўкі. Цягам часу будынкаў усё менела[:] гарэла, бурылася, пераносілася да калгасных падворкаў — абораў ды канюшняў. Менела і людзей. Цяпер у маіх Бычках¹ два дзясяткі самотных хатаў, палова зь якіх стаяць пустыя. У астатніх дажываюць свой век нямоглыя пэнсіянеры.

Наш падворак у вёсцы быў крайні, далей — поле і паслы алешнікам ды ляшчыннікам роў. З тым ровам найперш звязанае маё маленства; у ім, асабліва ўлетку, было безыліч зманлівага і цікавага. Там зыліваліся дзіве ручайны, утвараючы вадзяныя запруды на камянях, съцежку заўжды перакопвалі кратовыя норы, крыху далей, на схіле, зеўрала барсукова нара, а ўнізе, пад абрывам, бруіла з-пад камянёў крынічка. Усе даваенныя гады мы бралі зь яе воду, якую, аднак, ня дужа лёгка было цягаць па крутых съцежках, асабліва ўзімку. Але калодзежу на падворку мы

ня мелі, а вада з крынічкі была дужа добрая — чистая, заўжды съцюдзёная і смачная, як казала маці. У калодзеях такоі не бывае.

Над ровам удалечыні відаць былі ўсёмыя купкі ельніку, то — Гаі, Бліжнія і Дальнія, куды дзятва пачынала хадзіць з Вялікадня, калі падсыхалі съцежкі. Там мясьціўся зусім ужо інакшы съвет — лясны, змрочны і таямнічы. У Піліпаўку чулася, як там выноўць ваўкі, хаця адмысловае ваўчынае месца звалася Ваўкоўшчынай, яно было збоч і далей ад Гаёў, за іншым, яшчэ глыбейшым ровам. Увогуле равоў у нас хапала, усе зарослыя хмызыняком, з крутымі, галаваломнымі схіламі.

Пачаў сябе памятаць, можа, гадоў зь пяці. Першыя мае ўражаныні ад навакольнага съвету, аднак, звязаныя з возерам.

Мой сябра Валодзя Галавач, старэйшы за мяне на троі ці чатыры гады, аднойчы сказаў: пойдзем на возера. Ка- нешне, гэта было дужа зманліва, але ж далёка — можа, кілямэтры два. Для пяцігадовага то сапраўды цэлы съвет. Прытым усё самавольна, без дазволу бацькоў. І вось мы пайшлі. Трэба было перайсці поле, ільняную ніву, пералезыці цераз глыбачэйшую, страшную аўражыну, узлезыці на круту гару [—] і ўжо зь яе бачным рабілася возера, якое няроўным блішчастым лапікам разълеглася ў лесе. Той бераг таксама гарысты, круты, парослы ельнікам ды дубамі; а на гэтым — хмызыняк, драбналесьце. Перад самыми возерам такі спрытны беражок зь пясчанай водмельлю, збоч вялізная крутая гара з дубамі. Казалі, там некалі было паганскае капішча. І вось я ўпершыню ўбачыў гэткі цуд. Надвор'е было ціхае, летняе, дык той бераг спакойна вісеў у вадзе ўніз галавой — і елкі, і дубы. Тое захапляла. Усё самае рамантычнае ў маім дзяцінстве звязанае менавіта з tym возерам. Пасьля там купаліся, вудзілі рыбу, лавілі ракаў, — тыя яшчэ вадзіліся. Калі трохі падрос, памятаю, хадзілі ноччу са смаляком. Смаляк запаліш, а яны вакол выпаўзаюць на водмель, нават страшнавата робіцца. А то засунеш руку ў падмытае карнявішча на беразе, а ён — цоп за палец, і цягнеш яго. Трохі далей на

балоцістым беразе ў хмызьняку жылі бабры, ладзілі свае хаткі. Часам можна было бачыць (асабліва ўвечары), як яны плывуць, што-небудзь цягнучы да свайго жытла.

Цікава зазначыць, што за час, які мінуўся з моманту маіх першых уражаньняў ад возера, шмат што — калі ня ўсё — у навакольлі зъмянілася. Ня стала прыязёрных вёсак, пабурыліся ў вайну, ды так і не аднавіліся мястэчкі, паадыходзілі ў іншы съвет людзі. А возера ніколькі не зъмянілася. Усё той жа бераг, тыя ж яго абрысы, водмель і заразынкі трысынягу побач. І нават тры старыя алешыны на беразе як расьлі на пачатку мінулага стагодзьдзя, так растуць і цяпер. І той бераг такі ж круты і лясісты, недаступны ні зімой, ні ўлетку. Сапраўды, неўміручае і нават нязъменнае мілае азярко, якое я буду любіць да скону дзён. Возера тое называлі Белякоўскім — па назову бліжній, дарэчы, уцалелай за вайну вёскі. А гістарычны назоў ягоны — Гарадзень, мабыць, паводле памянёнага ўжо капішча. А крыху далей — звязанае з гэтым рачулкай возера Камароўскае. То большае, з астраўком, і побач зь ім, бы спарыш, меншае. А паміж імі па мастку праходзіла дарога. І вось, памятаю, гэта таксама было ў дваццатыя гады, калі аднаасобна жылі, настала нейкае съвята,магчыма, Сёмуха, паехалі мы сям'ёй у Стайкі на набажэнства. Казалі, прыехаў архірэй. На гэтай дарозе з гары панёс конь, і мне, малому, здалося, што якраз той кіруе ў возера. Дужа спалохаўся. Дзяякуочы таму спалоху запомніў і паездку, і возера, і сябе малога. А возера таксама прыгожае, на астраўку менскія археолягі раскапалі стаянку нэалітычнага чалавека. Так што мясыціны гэтыя былі даўно абжытыя, але ацалелыя праз тысячагодзьдзі.

Калісьці над возерам ля вёскі Белякоўшчына стаяў маёнтак пана Рудаміна (дарэчы, славуты род часоў ВКЛ), у якім колькі год мясыцілася школа. Пасьля школу перавялі ў Двор-Слабодку, а Рудамінаў маёнтак разабралі на бярвеньне і перавезьлі ў Вушачу пад райвыканкам, які там і быў да самай вайны. Возера без жытла асірацела, хаця недалёка былі вёскі — Саўчонкі-дольнія і Саўчонкі-гаране. Цяпер пра іх съведчаць толькі аброслыя маліннікам камяні

падмуркаў. Далей па рэчцы была вёска Вітава з мастом, грэблай і мураваным млынам. Вітава і млыну даўно няма, але вёска Чарапоўшчына на гары пакуль што стаіць, прытуліўшыся да зьдзічэлага саду і дамоўкі пана Маліноўскага. Яшчэ ў 20-я гады то была здатная будыніна з вэрандай, зашклёнай разнаколернымі шкельцамі, а галоўнае — з мэталічнай вінтавой лесьвіцай на другі паверх. І тое ды іншае дужа захапляла дзятву, мы бегалі туды паглядзець хоць знадворку. У сярэдзіну не пушчалі, там была важная ўстанова — сельсавет, на ганку якога тупаў міліцыянт з наганам на баку.

2. Бацькі. Школа. Кублічы

Пра дзядоў-прадзедаў ведаю няшмат, мабыць, мала захавалася пра іх у нашай сямейнай памяці. Ці, можа, бацькі ня мелі патрэбы распавядцаць пра іх дзесяцям. Сыпярша тое насамрэч было малым нецікава, а паслья не было каму слухаць. Ведаю толькі, што адзін дзед быў патомны рыбак, усё жыцьцё лавіў рыбу. Тую справу перадаў сыну, брату маёй маці — Лявону, які таксама лавіў рыбу. Другі дзед быў селянін-адыходнік, сезонна рабіў на прамысловых прадпрыемствах у Курляндый, там жа пад канец жыцьця выбіўся ва ўпраўляючыя цагельнага завода. Баба жыла ў вёсцы, але рана памерла, вялікіх уражаньняў па сабе не пакінула. Бацька Уладзімер Хведараўіч² у маладосці нямала пабадзяўся па съвеце і толькі на старасці жыў у роднай вёсцы. Як цяпер пагляджу, гэта, можа быць, самае нешчасльяе пакаленіе, якое за ўсё свае жыцьцё долі ня знала. Адно бязладзьдзе, рэвалюцыі, вайны. Ды калектывізацыя. Ды барацьба з ворагамі народу... Голад, кроў і пакуты.

Зямлі было мала, казалі тады — два надзелы, дык бацька кожнае лета хадзіў у адыходнікі — на цагельныя заводы ў Латвію, паслья служыў чатыры гады ў царскай арміі, у Горадні, дзе, дарэчы, паслья і мне давялося жыць. Толькі прыйшоў са службы, пачалася Першая сусветная вайна,

быў змабілізаваны ў самсонаўскую армію, недзе ў Аўгустоўскіх лясах трапіў у палон і апынуўся ў Нямеччыне. Працаваў у баўэра. У палоне, казалі, было па-рознаму, як дзе і каму. На заводах і ў шахтах дык дужа кепска, а ў прыватных гаспадароў, здаралася, і нішто. Канешне, трэба было працаўца, але немцы кармілі, апраналі, неяк клапаціліся аб працаўніках, ня тое, што пасъля на радзіме, у калгасах. Бацька часта ўспамінаў свой палон добрым словам, што ў мяне, вечна галоднага падлетка, выклікала непараразуменяне і зайдрасьць. Яшчэ бацька быў на грамадзянскай вайне, наступаў на Варшаву. А перад tym палякі наступалі на нас, у ваколіцах вёскі адбыўся бой, было шмат забітых з абодвух бакоў. Тое месца, дзе ляжалі забітыя, пасъля доўга называлі Бітаю пожняй.

Мама распавядала, некаторыя зь сялянаў зьдзіралі зь іх боты, апратку. Тое распавядала з асуджэннем, амаль спалохам (гэта ж — вялікі грэх!) і паказвала ў вуглу хаты дзірку, дзе засела куля, што прыляцела ўсё адтуль, зь Бітай пожні. Я таксама не любіў ту ю пожню, але болей за калючую траву, што расла там і дужа калола босыя ногі.

Бацька ўспамінаў, як ва Усходній Прусіі (у Аўгустоўскіх лясох) трапіў у палон да немцаў. «А куды ты дзеё вінтоўку?» — цікавіўся я. «Павесіў на сук у лесе», — казаў бацька. І я шкадаваў: нашто ў лесе, лепш бы прынёс дамоў, я б зь ёй гуляў. Мне ў той час было гадоў пяць.

Маці Ганна Рыгораўна³ паходзіла зь вёскі Завулак, якая апынулася па той бок мяжы, пад Польшчай. За мяжой застаўся і яе брат, той, што лавіў рыбу. Яна ўвесь час па ім гаравала, асабліва як агітатары распавядалі, што працоўныя ў Польшчы гібеюць без правоў і бяз хлеба. Для нас, дзяцей, гэта таксама была нейкая драма, спасыцігнутая ў надта раннім узроўніце. Я быў старэйшы. Праўда, была яшчэ старэйшая за мяне сястра Антуніна, але яна памерла ў пятнаццаць гадоў... Пасъля мяне нарадзілася сястра Валя, а ў 30-м годзе — брат Мікола (памёр у 2000-м). Ну, калі яшчэ казаць пра бацькоў... Бацька быў даволі строгі да нас, дзяцей, увогуле мы яго пабойваліся. Маці ж, наадварот, — дужа мяккая і жальлівая, я ніколі ня чуў ад яе

гучнага слова — усё з ласкай і добрасьцю. І я лічу, што гэта кепска. Жыцьцё — усё ж бязылітасная рэч, для яго яшчэ ў дзяцінстве патрэбна загартавацца харктарам. Я ж засвоіў ад маці занадта шмат мяккага, што мне неяк шкодзіла — на вайне і пасъля вайны. Асабліва ў войску, дзе ў пашане пэўная зьвераватасць харктару.

Мабыць, варта яшчэ зазначыць, што вёска наша была ў якіх-небудзь двух кілямэтрах ад мяжы з Польшчай⁴, і тая акаличнасць накладвала свой адбітак на шмат што — побыт, палітыку, самаадчуванье людзей.

Шмат рамантычнага па маладосці, а таксама драматычнага звязанае ў мяне зь мяжой. У Кублічах побач са школай была памежная камэндатура, калі школынага двара — канюшня і цір ці стрэльбішча, дзе памежнае начальства страляла з рэвалвераў. Па дарозе ў школу і са школы можна было бачыць памежнікаў, якія ўсё кудысь ехалі — конна, групамі, па два, зь віントоўкамі і шашкамі, у прыгожых, скрыпучых сёдлах. Камандзіры жылі ў мястэчку, а іх жонкі-настаўніцы вучылі нас у школе. Памежнікі часам паказвалі кіно ў вёсках, былі як бы шэфы. На нейкае сьвята на местачковай плошчы наладжвалі джыгітоўку — на конях, шашкамі «секлі лазу». Усё тое было цікава. А ўлетку купалі коней на Камароўскім возеры, мы памагалі. Не абыходзілася, канешне, і без драматычных падзеяў. Памятаю, неяк узімку прымчалася начальства, усіх мужыкоў выгналі ў засады — пільнаваць парушальнікаў мяжы, і тыя дзень і ноч сядзелі ў кустоў, каб падаць сігнал, калі заўважаць каго. У канцы 20-х — пачатку 30-х з Польшчы на гэты бок ішло нямала народу, у асноўным моладзі, пасъля вядомага разгрому кампартыі і камсамолу. Хлопцы ішлі вясёлыя, нават з гармонікамі, — як жа, вырваліся з-пад панскага гнёту ў новы сьвет. Мы бачылі, як іх ранкам вялі з заставаў у камэндатуру, і яны пасьміхаліся. А пасъля, як ужо мы ішлі са школы, іх на аўтамашынах везылі далей, і рукі іх былі закладзеныя назад ці, можа, звязаныя, і яны не пасьміхаліся. Аднойчы на мяжы нехта забіў пагранічніка, і яго хавалі ўсім раёнам на кірмашовай плошчы ў Кублічах. Як цяпер разумею, забілі таго не абавязкова палякі ці пару-

шальнікі, а зусім магчыма — свае ў мэтах правакацыі, як гэта яны здаўна рабілі. Усё тое афарбоўвала дзяцінства ў часам ненатуральныя, звыродлівыя колеры. Асабліва калі мець на ўвазе некаторыя наступныя падзеі...

Школа ў вёсцы арганізавалася на мяжы 30-х гадоў, съпярша гэта была пачатковая школка ў сялянскай хаце. Хата тая і дасюль стаіць, пасъля вайны ў ёй жыў мой брат Мікола. А тады гаспадары праста перасяліліся ў трысцен, а большы пакой аддалі пад школу. Там паставілі два даўгія сталы і сабралі чалавек пятнаццаць вясковай драбнаты. Настаўнікам быў Антон Васільевіч Аўласенка зь вёскі Дарошкавічы. Дарэчы, ягоная дачка жыве ў Менску, замужам за старэйшым Машэравым. Сталася так, што ўсе мае сябры былі старэйшыя за мяне і пайшлі ў школу раней, а мне толькі шэсцьць год. Сяджу адзін дома, а ў школе штосьць адбываецца цікавае, і я таксама хачу туды. Тады аднойчы бацька ўзяў мяне за руку і павёў да настаўніка. Пагаварыў зь ім, і Антон Васільевіч кажа: хай ходзіць. Даў мне сыштак, пяро, а Валодзя Галавач, зь якім я хадзіў на возера, павёў на замерзлае балота, акуратна зрэзаў ножыкам чарапінку, уставіў туды пяро. І пачаў я вучыцца.

Відаць, да гэтага часу (а можа, трохі раней) адносіцца мае знаёмства з мастацкай літаратурай. Яшчэ чытаць ня ўмеў, і першы мастацкі твор мне прачытаў бацька. Гэта быў знакаміты «Гой» Міхася Лынъкова («І плакала Рыва...»). А ў школе неяк прынёс настаўнік некалькі дзіцячых кніжак, пачаў раздаваць для чытання — на табе, на табе... Мне дасталася тоненькая кніжачка, казка «Царэўна-лягушка», а Валодзю — «Канёк-гарунок». Гэта была мая першая школьнай крыўда: не хацеў я чытаць пра «лягушку» — хацеў пра каня-гарунка. Абдзяліў лёс на першым этапе. У другую клясу пайшоў ужо ў іншую вёску — у Двор-Слабодку. Гэта трошкі далей, але школа там была лепшшая, у былой панскай сядзібе. Пад школу адвялі палову панскаага дома з вэрандай, кафлянай грубкай і вялікімі вокнамі. Вучыў нас малады настаўнік Сыцяпан Рыгоравіч Троцкі, а таксама ягоны калега Крацёнак. Першы цяпер на пэнсіі, доўга працаўваў у Браславе. Тады быў вясёлы, нязлы, мы яго любілі.

Ён вучыў, здаецца, адну зіму. Пасьля прыйшоў іншы — Сяргей Сыцяпанавіч Новікаў, паходжаньнем з нашае вёскі. Гэты ўжо быў супрацьлегласыць ранейшаму, — даволі строгі чалавек, парцец, ён арганізоўваў калгасы ў нашай акрузе і загінүў у партызанах, у час знакамітага разгрому, названага пасьля «прапрывам». У яго была свая, партыйная сістэма навучаныня: вельмі ён напіраў не на мову ці арыфметыку, а на грамадзазнаўства, на гісторыю таксама. У пакоі, дзе мы вучыліся, было дзьве клясы — два шэрагі парты. Калі ў адной клясе ішоў вусны ўрок, дык у іншай — пісьмовы, значыць, самастойны. Ды бывала так, што я свае задачы хуценька парашаю і сяджу, слухаю, пра што ідзе гаворка ў старэйшай клясе. Неяк сталася, што некалькі разоў, калі там ніхто ня мог адказаць на нейкае пытаныне настаўніка (памятаю, нешта пра Парыжскую камуну), дык я паднімаю руку, і Сяргей Сыцяпанавіч мяне выклікае, а пасьля сарамаціць старэйшых за тое, што яны ня ведаюць. Вось так я паактыўнічаў пару разоў, і настаўнік кажа: няма чаго табе там сядзець, перабірайся сюды. Так сярод зімы ён перавёў мяне ў чацвертую клясу. Хаця тое мне не пайшло на карысць. Бо скончыў я чатыры клясы ў дзесяць год, а што далей? Сярэдняя школа ў Кублічах, за тры кіляметры, дык бацька і кажа: «Куды табе, малому, далёка хадзіць? Хадзі зноў у Слабодку». І пайшоў я зноў у чацвертую клясу, абы вучыцца. Значыць, у трэцюю клясу хадзіў паўгода, а ў чацвертую — два гады. Пасьля пайшоў у Кублічы, дзе была сярэдняя школа і куды хадзілі хлопцы і дзяўчата з усіяе акругі.

Калі замярзала балота, у школу хадзілі наўпрасткі — па алешиńку, цераз пагорак і далей на балота. Там трэба было абысьці хамлачок алешиńку з дрыгвяністай асакой, перабрацца цераз зарослу аерам ракулку і ўскараскацца на крутаваты схіл перад Кублічамі. Шлях быў цяжкі, але цікавы: на балоце трапляліся зайцы, можна было спугнуць курапатак у асацэ. Аднойчы ў зімовых прыщемках мне трапіўся воўк, нейкі час мы зь ім ішлі ў адным накірунку, я — па съежкы, а ён зводдаль па цаліку. Пасьля разышліся — кожны сваёй дорогай.

На балоце перад школай разълеглася невялікае азярко, недаступнае ўлетку, затое дужа цікавае восеньню, як пакрыеца тонкім празрыстым лёдам. Там можна было пакоўзацца ўранку, дасъледаваць, што на неглыбокім тваністым дне. На дне дзе-нідзе, ледзьве варушачы плаўнікамі, драмалі язі ды шчупакі. Варта было прадзяўбсыці паціху невялічкую палонку і скіраваць на рыбіну зробленыя з тоўстага дроту восьці, як тая рабілася тваёй хвалюючай здабычай. Тым звычайна займаліся некаторыя старэйшыя хлопцы, малым дазвалялася хіба паназіраць зблізу.

Лета, лецечка, лецейка...

Лета чакалася, марылася, набліжалася ў думках-мроях. А яно марудзіла, вясна доўжылася. Вясна – таксама няблага, але ж – школа. Іспты-экзамены кожны год, за кожны клас. Ізноў жа – бясхлебіца, шчаўё ды крапіва. Траўнікі, ад якіх баліць у роце.

Ды во нарэшце школа ззаду, падручнікі – на паліцу. Лес ужо апранаўўся ў лістоту, вакол зелена. Крыху кепска – бяз школы няма кніжак, чытаць няма чаго. Затое – воля і – возера. Наладжваем вуды. Кручкі здабылі загадзя, ёсьць пару з вушкамі, а то цяпер у крамах – толькі з пляскатымі канцамі. Тыя дрэнна трymаюцца ў валасяняй, звязанай вузялкамі лесцы. Тую «леску» вяжам з валасоў, выдраных з хваста белай кабылы. На жаль, яна адна ў калгасе – белая. Брыгадзір сварыцца... Але брыгадзір увогуле добры, Антон Сtryжонак, і сварыцца ён нязлосна.

На рыбу я ўстаю на зары і – на возера. Вядома ж, Белякоўская (так мы яго завем). Каб ня ѹсьці праз Саўчонкі, дзе нядобрая рабяты (могуць пабіць), узълязаю на гару ля Саўчонак-Гараняў, адтуль съцежкай праз алешик да возера. Чарвякі тут жа, у беразе. Настае вялікая пільніца – я і паплавок, нічога больш не існуе. Першая паклёўка, кругі па вадзе. Але паклёўка – яшчэ ня рыбіна. Рыба клюе вельмі ашчадна, баючыся ці што. Сонца ўскочваеца над лесам, прыгравае плечы ў кашулі, а ў мяне толькі дзьве платвічкі. Да абеду, можа, чатыры. Мняю месца, хаджу сюды-туды па беразе. Месцаў, здатных для рыбалкі, тут,

аднак жа, няшмат – усё трысьцёг, гарлачыкі. Бяды, калі адарвецца кручок. Бывае, што ён апошні.

Пад полуудзень на бераг прыходзіць хто-небудзь з навакольных вёсак, мала знаёмы. Здаля чую размову: хто то вудзіць? – Ды гэта Ладзімераў малец. З Бычкоў... Значыць, ведаюць. Але я ня ведаю, добра гэта ці не. Можа, лепиш, каб ня ведалі. Бо, кажуць, вудзіць рыбу ня можна. Лавіць можна толькі дзяржаўным рыбакам. Я ж – не дзяржаўны.

Намокшы моцна зынізу, нарэшце вылязаю з вады, адкасваю мокрыя штаніны. Хочацца есьці. Улоў мой – пяток платвічак і адзін акунёк. Паняся мame, хай сасмажыць.

Ускараскваюся на гару пад Саўчонкі. Тут у крайняй хаце жыве мой аднаклясьнік Мішка Саўчанка. Але ён – нейкі чужы. Дружыць з іншымі хлопцамі.

Добра на возеры, але ж заўтра – на паству. Падышла радоўка.

Паста – мой самы нялюбы абавязак.

Радоўка прыпадае кожнага тыдня. Вёска невялікая, кароўняшмат. Статак пасуць па два пастухі на дзень. Гэты абавязак дапякае штогод – ад вясны да позняй восені. Праўда, у школьнью пару – толькі пасъля заняткаў, а ўлетку – дзень цэлы. Ад зары да зары. Дужа не хацелася ўставаць рана, мама будзіла колькі разоў. Урэшце зълязаў зь сена ў паветцы, сонны выганяў кароўку. Колькі памятаю, была ў нас Акулярка, рабая, чорна-белая кароўка з плямамі, бы акулярамі, на вачох. Яна карміла сям'ю гадоў дзесяць. Скончыла свой век у вайну, калі яе забралі партызаны – на ўласны пракорм.

Пасьвіць жывёлу не было дзе – уся зямля была занятая пад культуры. Заставаліся паразынкі, раўкі, пералескі. Трэба было бегаць і бегаць, каб не разбрыйліся каровы. Трохі лягчэй рабілася, як пачыналі жаць-касіць – тады на поўніах і ржэўніку. Ногі былі ўсе паколатыя, балочыя. Раніцой (пад восень асабліва) дапякалі росы – сыцюдзёныя, золкія. Ад іх лыткі браліся большамі. Доўга не гайліся.

Улетку ганялі жывёлу на паўдзён. Тоё давала гадзіны трыв перадыху ад палявой гарачыні. А пасъля зноў – у поле, да заходу сонца.

Бацькі ў той час – абодва на полі. Касьба, сушка, звозка сена. Затым – жаць. Бабы ў белых хусыцінках скроль па полі. Снапы ставілі ў бабкі, так дасыхала збожжа. Звозіць сена даручалі старэйшым хлопцам – тое было цікава. Асабліва сядзець высока і пазіраць адтуль на аблшары. Але ж дарогі... Аднойчы і я пакіраваў канём з брыкай. Ды на павароце з дарогі ў вуліцу крута падвярнуў брыку і абларнуўся. Дужа спалохаўся. Брыгадзір, аднак, ня лаяўся. Толькі болей мне таго не даручаў.

Улетку пасъля пятай клясы пасъвіў коні. Пасъвілі ўдвох з Ільлюком, майм стрыечным братам, – мы ўдзень, а ягоны бацька, мой дзядзька Сыцёнка, уначы. Зноў рана ўстаўаць і ісці куды ў дальняе поле – за Гай ці ў Мамоны, дзе ўночы пасъвіліся калгасныя коні. Коні, вядома, не каровы, спутаныя і спакайнейшыя, але таксама кожны з норавам. Разбрывацца – пашукаеш. А то ўлезуць у пасевы, зробяць патраву. Патрава – то найгорш, брыгадзір пагражае аформіць штраф і спагнаць з бацькі. Але ўдзень, як прыгрэе сонца, можна пасядзець у цяньку і пачытаць кніжку. На полуудзень па чарзе зь Ільлюком ездзім конна – на якім-небудзь маладым каньку. Раніцай коней разъбіраюць калгасынкі – у плуг, барану, у калёсы і брыкі. Коні худыя, на кепскай пашы за ноч не напасъвіліся, мужчыны кураці і лаюцца. Дзядзька Сыцёнка лае мяне, што спазніўся на зъмену. Але пакуль я знайшоў яго ў парасыніках, сонца паднялося высакавата...

Пасъля сёмаё клясы пільнаваў сад у Астроўшчыне.

Астроўшчына – шляхецкі фальварак, вёсачка ў шэсцьці двароў. (Пасъля іх зьевезлі ў Бычкі, ліквідавалі Астроўшчыну.) Але тут вялікі стары сад – груши, яблыні, вішні. Мне далі ружко без патронаў, і я хаджу вакол і па садзе, пільнью. Вакол ціха, нікога няма, тады я сядама ва ўтульнае месца пад клёнам, дзе пасъля збудаваў шалаш, і – чытаю. Памятаю, тою парой чытаць цікавага не было чаго – чытаў Салтыкова-Шчадрына. Але тое нецікава⁵. Упоўдзень, як калгасынкі ішлі на полуудзень, хто-ніхто зь іх забягаў у сад. Мой абавязак быў – ня даць ірваць яблыкі. А як не

дасі? Казаў: «Ня рві, дзядзька, а то падам сыпіс у кантору». А той адказваў: «Ну калі падасі, дык і нарву. Тады ўжо ўсё роўна». І рваў. Так што ўсё адно – ці падасі сыпіс, ці не, ўсё роўна нарве. А некаторыя яшчэ абязалі спусыць штаны ды [неразборліва] крапівой. Прыкрая была справа – вартаваць сад. Ледзьве дабыў да канца лета.

У нас у вёсцы таксама быў сад. Садок, як звычайна яго называлі. Садок я любіў – зь вясны, як ён быў у квецені, да восені, як пасыпвалі яблыкі. І асабліва груши – вялікія фунтоўкі і спасаўкі. Спасаўкі высыпвалі да Спаса. Яшчэ да таго часу я зь зямлі прыкмячаў, каторая дзе па сонцы сыпела найперш, і ў зручны час узълязаў на дрэва. Смачныя былі грушкі. Зь яблыкаў смачны быў апорт – адно яго дрэва, але апорты ды іншыя сыпелі позна. Самай, аднак, познясьпелай расла ў кутку садка адна дзікая яблынька. Казалі, некалі гэты дзічок пасадзіў дзед, меўся прышчапіць лепшую, ды съмерць не дала, застаўся дзічок, заўжды абсыпаны дробненькім дужа кіслымі яблычкамі. Іх мы зьбіралі ўвосень і ссыпалі на гору ў падстрэшша. Яны там мерзылі, але ўзімку давалі сок, які з содай пілі – нейкі дзівосны пеністы напой, што любіла мама. Тая яблынька, здаецца, і цяпер стаіць адна ў быlyм садку – старая, скрученая, зьнявечаная часам. Але яшчэ нешта родзіць – крыху знаных маленкіх яблычкаў. Іншых дрэўцаў ужо даўно няма.

Без гаспадароў сад нядоўга жыве.

Неяк зімой у школьную пару я захварэў.

Вядома ж – прастуда. Ногі заўсёды мокрыя ў худых чаравіках, на плячах – сьвітка ды сарочка, пакуль дабяжыш да Кубліч, акалееш добра. А і ў школе халаднавата. Дужа кашляў, асабліва ўначы. Бацька лаяў: я ж казаў, ня бегай, сядзі лепш дома, дык трэба табе на лёд, у сънежкі, з малыцамі. Цяпер во кашляй!

Як ужо добра зълёт, з тыдзень не паднімаўся, бацька прывёз з Кубліч фельчара Дашкевіча. Той паслухаў грудзі праз трубку, сказаў ляжаць, на двор не хадзіць. Выпісаў мікстуру ад кашлю. Так я праляжаў, мабыць, зь месяц. Бы

нічога не балела, але кашаль біў няшчадна, у грудзёх хрыпела. І нічога не хацелася есьці. Якраз выдалася нішчымная пара, запусыцілася карова. Ні малака, ні мяса. Адна бульба і капуста. Памятаю, бацька з маці раніцой гаворыць: мусіць трэба зарэаць авечку, бо Васька не папраўіцца, нічога ня есьць... А я аж спалохаўся, бо любіў тую авечачку (было іх усяго дзьве). Кажу: ня трэба рэаць, я папраўлюся.

Авечку не зарэзалі, але Васька папраўляўся дужа паволі, ледзь-ледзь. Мама плакала, яна ўжо пахавала гады трываму старэйшую дачку, Антаніну, што памерла таксама праз прастуду. Памятаю, ляжала 16-гадовая дзяўчынка на стале ў вянчальнym строі (што маці некалі ўбіралася на вянчанье), і мяне дужа дзівіла тое ўбраныне. Усе плацалі. А я ня плакаў – быў малы і не разумеў, што такое съмерць.

Вялікае съвята здаралася ў школе, калі раптам абвяшчалі, што пасля трэцяга ўроку будзе кіно. На жаль, тое выдаравалася рэдка, можа, раз у чвэрць, і разам для ўсёй школы. Бы мурашнік, вясёлы і дурасылівы, мы высыпалі на двор, дзе строіліся ў калону і з настаўнікамі, радасныя і ажыўленыя, кіравалі ў ДСК (Дом сацыялістичнай культуры). Ужо ўсе ведалі, якое будзе кіно (пра вайну пераважна), рассаджваліся на лаўках і чакалі, калі выключыцца съвято і застыркоча аппарат. Пачатак фільму зачароўваў, усе заміралі, хапаючы зрокам тытры. У нямых фільмах гэтых тытраў было шмат. Трэба было паспяваць іх чытаць і глядзець за падзеяй. Фільмы ўсе падабаліся, тады не выпадала «кецскіх» фільмаў. Ідуchy дахаты, абмяркоўвалі, спрачаліся. Уночы некаторыя моманты сынліліся – кіно працягвалася.

Тады, як я хварэў, якраз паказвалі «Чапаеў», і я яго прапусыціў. Шкадаваў шмат год, то была найбольшая, можа, крыўда школьных гадоў. Але хто вінаваты? Такі выдарыўся лёс.

Часам, хоць і рэдка (мабыць, яшчэ да калгасаў), кіно прывозілі і ў вёску. Між вокнаў нацягвалі белую палатніну,

прыносіл лаўкі. Між імі ў парозе ставілі апарат з двумя коламі, да лаўкі прыладжалі дынаму, якую па чарзе круцілі маладыя малыцы. Малышня ўпокат клалася пад экранам і ўпівалася ў яго позіркамі. Стужка нярэдка рвалася, кінамэханікі там поркаліся, абразалі, клеілі. Абрэзкі кідалі на падлогу, і дзяцьства іх хапала. Пасьля мы разглядвалі іх на съятло, тое было ня менш цікава, чым увесь фільм цалкам.

Позьняй восенњю зь пятай клясамі ездзілі ў Вушачу на зылёт ударнікаў. Ехалі ўтрох з настаўнікам Жырковым на фурманцы. Было съцодзёна (ці не з таго і захварэў), добра прамёрз. Настаўнік з жалем глядзеў на мяне і суцяшаў: я таксама некалі ехаў у горад во ў такой рудой съвітцы... У Вушачы нас прэміявалі[:] Съвярдлова Мэера – фотаапаратам, а нас зь яшчэ адным вучнем – каляровымі алоўкамі ў прыгожым пэнале.

То было маё першае падарожжа за межы вёскі і Кубліцкай школы.

Другое сталася ўлетку, як ехаў у піянэрлягер у Стайкі. Стайкі былі пад Леплем, лягер – у вясковай школе. Мне сказали яшчэ вясной, што паеду туды, і я чакаў месяц і болей. Урэшце сабралі ў Кублічах вучняў шэсцьць, у тым ліку мяне і знаёмага ўжо вучня з старэйшай клясамі Съвярдлова. Да Вушачы везылі фурманкай, а адтуль да Лепля – грузавіком. Дарога дужа прыгожая – лес, азёры, і вецярок у твар. Тое ўражвала.

Лягер ня надта спадабаўся – арганізавана сціль, лінейкі, фіззарадкі. Чытаць было што, але на тое не было часу – скрэзь мерапрыемствы. Затое кармілі добра. Пасьля вясковай галадоўкі мы ўсе елі кашу з хлебам, над чым пасьміхаліся «гарадзкія», і мне было сорамна. Чамусыці ня памятаю вялікай радасыці ад таго лягеру, якога я так чакаў. Хіба дарога туды. Якая была назад – не запомнілася.

Вялікі клопат для бацькоў (дый для нас) была апратка і абутак. Асабліва апошні. Зімой, бывала, на золку сплю і чую, як бацька калупаецца над маймі башмакамі – зашывае, падбівае – рамантую. Калі зусім не было як раманта-

ваць, ягоны сын надзяваў калодкі або апоркі, што надта сарамаціла яго. Але інакш не выпадала. Тоё ж і з вограт-
кай. Новую кашулю ці штаны пашыць не было з чаго – у
крамах не прадавалася, а свайго (зрэбнага) наткаць было
немагчыма – лён увесь забірала дзяржава. Памятаю, ад-
нойчы пад восень мама пашыла мне новую сарочку зъ
дзвюх белых (у крапачку) жаночых хусыцін з абрэзанымі
шлячкамі. Але ў адным месцы шлячок вылез і стаўся для
мене сарамлівай пакутай.

У сёмай клясе маці спрабіла мне пінжак, які пашыла яе
сяброўка ў Кублічах Рыва (Рывітка). Для таго трэба было
астрыгчы авечак, расчасаць воўну (часалі ў Кублічах мы з
мамай). Я круціў часальную машыну. Пасьля мама прала,
а затым фарбавала ніткі і ткала – кросны былі здаўна,
толькі стаялі бяз справы пад съяній. У тым пінжаку я
хадзіў два гады ў школу, фатаграфаваўся на пашпарт. І
зыняў толькі, як той прадраўся – на локцях пераважна.

Прынялі ў піянэры, выдалі чырвоныя гальштукі з прыго-
жымі мэталічнымі зашпількамі, якія нам дужа падабаліся.
Болей за гальштукі. Але бабы ў вёсцы съмяяліся, а нека-
торыя і лаяліся, казалі: бязбожнікі. Дык мы да Кубліч
гальштукі хавалі ў кішанях, зашпільваочы на паваротцы
да школы. Пасьля заняткаў там жа зьнімалі.

У Кублічах, як у кожным беларускім мястечку, тады
было шмат яўрэйскіх дзяцей, зь якімі мы разам і вучыліся,
і сябравалі. У нашай клясе палова вучняў былі яўрэйскія
рабяты. Я сябраваў з братамі Свярдловымі – Мэрам і
Лейбам. Мээр быў старэйшы, ішоў на дзіве клясы напе-
радзе, а зь Лейбам мы хадзілі ў адну клясу. Загінуў мой
Лейба-Лёва ў [19]41-м годзе, расстралены разам з усімі
кубліцкімі яўрэямі ў Вушачы, а Мээр жыў у Москве, пра-
цаваў на нейкай паштовай скрынцы. Неяк прыязджаў у
Менск, і мы разам ездзілі ў мястечка нашага маленства,
дзе не засталося і съледу ад хаты Свярдловых. Ды і на-
огул мала што засталося ад Кублічаў – усё пабамблі, папа-
лілі, панішчылі ў вайну... А колісь гэта было слаўнае ста-
ражытнае мястечка, пазначанае на картах XVI стагодзь-

дзя, з праваслаўнай царквой (былой уніяцкай), у якой мяне хрысьцілі і дзе я пазнаў першае прычасьце. У Кублічах нарадзіўся Вярыга-Дарэўскі, вядомы літаратар, удзельнік паўстання Кастуся Каліноўскага. Была таксама сінагога, школа і нават пажарня побач з царквой, аптэка, кузня. Галоўнае месца, аднак, ля кірмашовай плошчы займаў чырвоны цагляны будынак межавой камендатуры. Сыпярша ён проста прымыкаў да плошчы, затым яго абгараадзілі высокім дашчатым плотам з колам на рагу — у выглядзе турэлі, да якой прыладзілі ручны кулямёт. У 30-я гады пабудавалі новую, неблагую школу, але садралі крыжы з царкоўных купалоў, каб тыя нельга было згледзець з-за мяжы, бо ж — арыенціры для «міравой буржуазіі», якая толькі і цікуе, каб разбурыць Кублічы. Але бурыць іх пачалі самі. Усё царкоўнае майно сканфіскавалі або проста расьцягнулі ваяйнічыя атэсты, якімі ававязаны былі быць усе піянэры, камсамольцы, бальшавікі, настаўнікі і актывісты. І мы[.] піянэры-актывісты, цягнулі з царквы і дралі старажытныя фаліяны, клеілі з царкоўных рукапісных пэрагамэнтаў папяровых зъмеяў, якія запускалі ў ветраныя дні. З царкоўных жа рызаў раённы быткамбінат пашыў цюбіцейкі, у якіх шмат гадоў хадзілі ўлетку нашыя хлопцы. У першы год вайны ўсё яўрэйскае насельніцтва акупанты выгналі ў Вушачу і расстралялі ля могілак. Перад вызваленнем Кублічы былі ўшчэнт разбамбаваны і спалены. Цяпер гэта захудалая вёска зь некалькімі сілікатнымі будынкамі на пачатку.

Так, рэлігійна-хрысьціянскія традыцыі марнелі, цэрквы, касыцёлы зачыняліся, сьвятароў саджалі. Але заставалася прывабнасць старажытных традыцый — Калядаў, Дзядоў, Купальля. Асабліва Купальля. У ноч на 7 ліпеня вясковая моладзь, якой тады было куды больш, чым цяпер, ладзіла смаляное кола ці якую дзягцярную карчашку і на пагорку за хатай Галавачоў запальвала яе на высока ўзынятай жардзіне. І тут жа ўсе разбягаліся, хто куды. Неўзабаве з Кубліч скакаў конны памежны нарад, скідаві і тушыў ту ю карчашку. Памежнікі лаяліся[:] паліць агонь на Купальле забаранялася. Чаму? Таму! — быў лаканічны адказ.

За лесам (парасынікамі) знаходзілася яшчэ адно мясцёчка — Селішчы. То ўжо быў каталіцкі цэнтар рэгіёну — зь вялікім касыцёлам, кляштарам, крытым бліскучай бељаю бляхай, якая была відаць аж з нашага поля. Там круглы год зелянел хвоі на каталіцкіх могілках з дужа файнімі мармуровымі помнікамі і надпісамі лацінкай. У сярэдзіне могілак між хвояў высілася белая мармуровая скульптура анёла-дзяўчыны — вядома ж, на магіле памерлай. Мы дужа баяліся таго помніка, ня ведаю чаму.

Цяпер Селішчы — таксама захудалая вёска з пабуранным касыцёлам і бязладнымі могілкамі.

Кублічы да вайны былі сельсавецкім цэнтрам, а Вушача — раённым. У майі тагачасным уяўленыні то было ўжо горадам, далёкім і зманлівым — з клубам, сталоўкамі і нават кнігарняй. У кнігарні вісела знакамітая карціна Зайцева (рэпрадукцыя, вядома) — «Чапаеў на кані», — у бурцы, з апушчанай бліскучаю шабляй. Захапляла натуральна выпісаная неба (тады яшчэ гэтак умелі) з прыгожымі аблокамі, і я, зрэдчас бываючы ў Вушачы, заходзіў у кнігарню палюбавацца на Чапаева.

3. Настаўнікі. Канец школы

Але Кублічы... Як я ўжо казаў, тут была новая, драўляная школа са сьветлымі клясамі, фізкультурнай пляцоўкай побач. І, канешне, з новымі настаўнікамі. Рускую мову і літаратуру выкладала Клаўдзя Якаўлеўна Пашута, маладзенская дзяўчына, якая толькі што прыехала з Полацкага педтэхнікуму. Мы любілі яе проста за маладосць, хоць і настаўніца яна была неблагая. И ўсё ж беларускім дзецям руская мова давалася няпроста, асабліва дыктанты, усялякія сачыненныні. Я ж пад той час захапляўся кніжкамі, абыякімі — рускімі ці беларускімі, — таму і руская мова ў мяне ішла без асаблівых проблемаў. Беларускую мову выкладаў Андрэй Дзям'янавіч Курчанка — змрачнаваты чалавек, даволі строгі настаўнік. Трэба сказаць, ён выдатна ведаў сваю

справу, і, паколькі быў строгі, усе мусілі сур'ёзна вучыць беларускую мову. Ну а мна давалася проста, можа, таксама дзякуючы таму, што і я пабойваўся Андрэя Дзям'янавіча. Хаця ён выклікаў мяне рэдка і ніколі не даваў адказаць да канца. Толькі я пачынаў, як ён казаў: сядай! І ставіў пяць. (Ці — «выдатна», я ўжо забыўся, якія адзнакі тады былі. Сыстэма ж адзнакі ў нас пэрманэнтна мяняеца.) Як бы там ні было, беларускую граматыку я надоўга засвоіў (ведама ж, наркамаўку) і, можа, толькі цяпер пачынаю забываць. А яшчэ быў настаўнік Красінцаў, які выкладаў фізыку, гісторык і географ Жырноў. Гэта таксама быў слáўны настаўнікі, съветная ім памяць.

У тыя гады я ўжо захапіўся чытаньнем. Але дзе браць кнігі? Канешне, у школьнай бібліятэцы, якая была ня дужа багатая, ды ўсё ж клясыка ў ёй знаходзілася, і беларуская і руская, і што-нішто з сусьеветнай. Найперш прыгодніцкая літаратура — ад Жуль Вэрна да нашага Янкі Маўра⁶, кнігі якога я вельмі любіў. Дужа папулярную на той час «Як гартаўвалася сталь»⁷ чыталі па чарзе ўсёй школай. Аднойчы я захварэў і доўга не хадзіў у школу, затое чытаў, і перачытаў усё, што было ў Слабодскай школе, а гэта пераважна руская клясыка. Тады ж адолеў «Вайну і мір», трывамы «Ціхага Дону», шмат што з Ганчарова⁸, Тургенева⁹, а таксама Зарэцкага¹⁰, Гартнага¹¹, Галавача¹². Доўга нідзе ня мог дастаць коласаўскую «Дрыгву», пра якую дазнаўся са школьнай граматыкі. Дык падпільнаваў, як мна паявілася ў нарыхтоўчай краме ў Селішчах. Але ж дзе было ўзяць грошы? Звычайна летній парой дзеці дралі лыка лазы, крушыны, усё тое сушылі на сонцы і здавалі ў нарыхтоўчыя канторы. Чарговы раз занёсшы ладны бярэмак кары ў Гушчынскую Слабодку, я займеўмагчымасць купіць «Дрыгву». Як усё тое было прачытаны, ішло паляваныне на кніжкі па сябрах і знаёмых. Скажам, дачуўшыся, што ў кагосьці ёсьць якія незнаёмыя кніжкі, я прасіў даць пачытаць. На два дні, на адну ноч. Памятаю, з намі ў школе вучыўся Баброўскі, здаецца, з вёскі Чамярычына. Ягоны бацька ці дзед быў настаўнікамі яшчэ за царскім часам, і

пасъля іх застаўся сундук з кніжкамі. Во гэта быў скарб! Баброўскі прыносіў мне кніжкі ў школу, я да яго бегаў па кніжкі і ўлетку. Чытаў пераважна выданыні XIX стагодзьдзя — Маміна-Сібірака¹³, Карапенку¹⁴, Станюковіча¹⁵, Памялоўскага¹⁶, некалькі раманаў Шэльлера-Міхайлава¹⁷ ды іншых. У яго ж неяк знайшоў рэдкую па тым часе кнігу Жуль Верна «Із пушки на луну», якая мне дужа спадабалася. Дазнаўшыся, што на беларускай мове яе няма, я сам пераклаў яе з расейскай, паслаў у Менск у газэту «Піянэр Беларусі», каб там надрукавалі і пазнаёмілі беларускіх дзяцей з гэтым творам. Канешне, тое было наіўна, але кніжны съвет ужо звыкла стаў для мяне ня меней значны за рэальні. У дзіцячыя гады адбывалася нейкае душэўнае фарманье, можа, болей важнае за ўплывы рэальнага съвету...

Паэзія, у тым ліку і расейская клясыка, мала краналі. Трохі пазней, у юнацтве, пачаў падабацца Лермантаў¹⁸. І я зразумеў, чаму, калі пасъля вайны прачытаў у Буніна¹⁹, што Лермантаў, а зусім ня Пушкін²⁰ — першы паэт Рәсей.

Некалькі год у школе я сядзеў за адной партай з Шуркам Андрэйчыкам. То быў ціхманы, задуменны хлапец, добра вучыўся па матэматыцы. Лепш за мяне. Але я лепей пісаў дыктоўкі і сачыненыні. Тады мы стварылі пэўную каапэрацыю і памагалі адзін аднаму: ён мне па матэматыцы, а я яму па мовах. Зь цягам часу я зусім занахабнічаў і на ўроках матэматыкі чытаў пад партыю кніжкі. Так доўжылася, аж пакуль дырэктар Сылімборскі, ён жа выкладчык матэматыкі, мяне не злавіў і не паставіў двойку. Мусіў выпраўляцца. Было сорамна, бо па астатніх прадметах меў адны пяцёркі.

Тут, можа, трэба сказаць яшчэ пра адно школьннае захапленыне — маляваныне. Маляваць пачаў рана, можа, з трэцій ці чацвертай клясы, — як звычайна, алоўкам ці акварэльнымі фарбамі для насыценай газэты, розныя школьнныя дапаможнікі — карты, схемы... Але якое выяўленчае мастацтва ў вёсцы? Ды ўсё ж знайшлося. У суседній вёсцы Астроўшчына жыў селянін Бобрык, бедны — бяднейшы, можа, за ўсіх. Але ў часы грамадзянскай вайны ён быў слугою ў якогася заможнага двараніна недзе ў Сібіры,

казалі, нават у губэрната. Даク ён прывёз на радзіму некалькі карцін алеем, маленькіх такіх эциодзікаў. Яшчэ ён прывёз гадавыя пераплётны часопісаў «Нивы», «Огонька» за некалькі год. «Огонька» нават з пачатку стагодзьдзя аж да 1916 году. Там было шмат рэпрадукцыяў — чорна-белых і каляровых таксама. Я браў у яго тыя пераплётны падшыўкі, чытаў, разглядаў малюнкі тагачасных мастакоў. Ну і, канешне, сам маляваў. Пасылаў кудысьці на конкурсы свае малюнкі, перапісваўся, здаецца, зь Менскім ці Віцебскім домам піянераў. Там былі мэтадычныя кабінеты, адкуль мне прысылалі заданьні...

Што ж да кніжак, даク яны таксама маюць сваю пару, кожную зь іх трэба чытаць у пэўным узроўніце. Цяпер даク шкадую, што рана перачытаў якраз самыя значныя кнігі, зь якіх у дзіцячым узроўніце ўзяў далёка ня ўсё, што належала ўзяць. Але, можа, і памыляюся. Можа, менавіта ў раннім узроўніце яны і маглі закрануць штосьці ў душы, а пасля ўжо рабілася позна. І пасля кранала-камячыла жыцьцё, а не ўплывала літаратура.

Апроч клясыкі, у гэтую пару давялося прачытаць некалькі кніжац, якія так ці інакш штосьці закранулі ў дзіцячай душы і засталіся ў памяці. То выпадковыя кніжкі, часам малавядомых аўтараў. Прачытаў і доўга ня мог забыць ваеннага трагізму кніжкі «У якуцкай тайзе» І. Строда²¹. Або «Ад'ютант генэрала» Май-Маеўскага²² — гэтую прадцечу шмат якіх наступных «шпіёнскіх» ці «разведчыцкіх» кніжак пазнейшых часоў. «Сіўцоў вражак» Асортіна²³ раскрыў вочы на пасълярэвалюцыйны час у Маскве. Вядома ж, жахлівы час, убачаны, аднак, з пазыцый трохі інакшых, чым мы звычайна сустракалі ў савецкай літаратуре. Гэта была літаратура 20-х гадоў, творы «папутчыкаў», а не пісьменьнікаў-камуністых. Зь беларускіх у гэтым шэрагу помніцца «Прысады» М. Зарэцкага ды хіба «Спалох на загонах» П. Галавача. Асабліва фінал гэтай хрэстаматыйнай аповесці.

4. Калектывізацыя. Гамашы

Дагэтуль маё апавяданьне ішло па дзіцячай лініі, болей выбірала з памяці лепшае ці, можа, нэўтральнае. Але жыцьцё насамрэч было іншым, і памяць захавала шмат якія грымасы таго дарослага жыцьця.

Вось, памятаю, ці ня ў 32-м годзе тое было, вясной. Па краіне ішла калектывізацыя, па сутнасці гвалтоўная ліквідацыя сялянства як клясы. У спрэс сялянскай краіне ліквідоўвалася сялянская кляса — што ёсьць клясычны генацид, хіба што паводле клясавай прыналежнасці. Сялян агітавалі, што ў калгасе будзе лепш, а яны, «дурні», ня верылі і tym стваралі канфлікт зь дзяржавай. Але тое ў сферы палітыкі, а як было ў жыцьці? Быў малы, але ж памятаю, як у вёсцы ішоў сход — некалькі дзён запар, сялянаў усё ўламвалі ўступаць у калгас. Тыя ўпіраліся — думалі, нешта залежыць ад іхняе згоды. Ды марна. Неяк прачынаюся дужа рана, устрывожаны tym, што плача маці. У дзяцінстве я дужа адчуваў мамін настрой і звычайна адпаведна рэагаваў на яго. Я ніколі ня бачыў, каб мама плакала. А тут проста галосіць, бы па нябожчыку. Побач у куце, унурыйшыся, сядзіць бацька. Я падскочыў да маці і пытаюся: «Чаго ты?» А бацька кажа: «Не чапай яе — арганізуваўся калгас». Ну, хай бы арганізоўваўся, але чаму плача маці? Аказваецца, таму, што на золаку прыехала брыгада і выграбла ўсё з кублаў, зь мяхоў і засекаў. Во і кармі дзяцей! Дык маці і плача. Бацька маўчиць, што ён можа сказаць? Вось з тae пары і пачалося.

Вядома ж, як у калгасах было — голад, прыгонная праца, рэпрэсіі... Жалезнай хадой ішло раскулачванье. Раскулачылі селяніна, у якога была карова зь цялушкай. Ва ўсіх па адной карове, а ў гэтага — зь цялушкай. Другога раскулачылі за тое, што ўлетку пляменынца памагала жаць жыту. Значыць — наёмная сіла. І трэцяга — як сабатажніка. Не хацеў уступаць у калгас, упіраўся. Вывозілі сем'ямі. Памятаю хлопца, зь якім вучыўся. Раскулачванье было ўвесень, хаця ня памятаю, ці да арганізацыі калгаса, ці

пасъля... І вось ён не пайшоў у школу, і я пабег яго пра-
ведаць. Гляджу, там ужо грузяць майно на фурманкі, а мой
сябра хваліца: «Мы цягніком паедзем, ага!» І мне стала
зайздросна — чаму майго бацьку не раскулачылі, і я б
таксама цягніком паехаў. А так цягніка і ня бачыў...
Арганізавалі калгас, прыйшла вясна, даелі бульбачку, што
засталася ад абагульнення. Есыці ня стала чаго. Елі мякіну
з травой, крапіву. І так доўжылася шмат гадоў, бо з кал-
гасаў нічога не давалі. Ураджаі кожны год дрэнныя, усё,
што вырасыце, ішло на дзяржхлебаздачу ды насенъне. Па-
мітаю такія моманты... Бацька пойдзе ўвосень на канчат-
ковае разъмеркаванье і прынясе гадавы заробак — паў-
торбы жыта. Вось і ўсё, што мы зарабілі за год, усёй сям'ёй
працуочы ў калгасе. Такі заробак. Але ж яшчэ з нас і
пастаўкі: мяса, воўну, яйкі, малако, масла, грашовы пада-
так, страхоўка, яшчэ пазыка і рознае іншае, не пералічыць.
Дзе ўзяць грошы? Што прадаць, каб сплаціць? Не кажучы
ўжо, каб нешта купіць. Хоць бы штаны хлопцам хадзіць у
школу. Пры аднаасобніцтве ратаваў лён, які сеялі,
апрацоўвалі і апраналіся. А цяпер наконт лёну стала дужа
строга — таксама наклалі падатак. Спаганялі страшэнна.

Той час запомніўся мне нязвыкаю панурасыю бацькі.
Звычайна ён прыходзіў з калгаснае працы, моўчкі сёбраў
штось з міскі, выйшаўши з хаты, сядаваў на калоду ў дры-
вотні. Моўчкі курыў. Маці яго тады не чапала, мы маўчалі
таксама. Мне здавалася, што бацька злуеца — на мяне,
можа? І я таксама трохі крыўдаваў на яго, дурань. Куды
пазней зразумеў прычыну бацькавай панурасыці — яму,
як і сялянам наогул, ня стала як жыць.

Памітаю (этая яшчэ да калгасаў было), бацька ўвечары
разьвівае конскія путы, раскручвае, каб здаць за лён. А то
ходзяць сельсавецкія актывісты, робяць вобыскі, каб знай-
сьці, калі хто схаваў якую-небудзь кудзелю. У вёсны ва-
ўсіх рабілі сущэльны вобыск, прыйшлі і да нас. А ў нас
была істопка старая, з прадранай стольлю, трохі затуле-
най саломай. Шукалі, шукалі, нічога не знайшлі, і ў мяне
пытаюцца: «Мальчик, где отец прячет лён?» А я кажу:
«На істопцы». Ну гэтыя: «Іваноў, давай туда!» А я... Ну

чаму я гэтак сказаў? Мабыць, з непрыязні. У мяне папыталіся, ну я і сказаў, маючи на ўвазе тую замаскаваную дзірку ў столі. І праўда, гэты Іваноў уваліўся туды, пачаў лаяцца. А я ўцёк у роў. Пасьля бацька лаяў мяне: «Ну дзе ты бачыў там лён? Лён у нас у другім месцы схаваны, век ня знойдуць...» Так, лён. Але ж трэба было яшчэ здаць і збожжа. Каб збожжа не малолі на муку, а везьлі на млын, дзе яго маглі спалавініць, зрэkvізаваць, а то і проста абрабаваць. Але ж у сялян былі свае млыны — жорны. Амаль у кожнага стаялі ў сенцах ці ў варыўні-істопцы гэтыя несамавітая прылады з двух плоскіх камянёў. Ды і што там было куды везыць, якіх пару мяшкоў жытва. Бацька малоў сам. Дык вось аднойчы прыйшлі гэтыя камбедаўцы, сельсавецкія актыўісты, і зьнялі верхні камень. На рагу з падмурку вытыркаўся вялікі валун, дык яны кокнулі аб яго жорнавам і разьбілі на трывавалкі. Ну і вось жывём са збожжам, але бяз хлеба. А гэтыя ходзяць, рэгулярна правяраюць, ці ляжаць у крапіве аскяляўкі. Тады бацька ўнаучы неяк узяў іх і змацаваў у адно драўляным абручом. Набіў, падраўняў і паціху малоў. Ноччу зъмелі, а потым абруч зьніме і зноў гэтыя камяні — у крапіву, бы і не чапаў.

А пасьля, ужо за калгасам, ніякага збожжа не было, ня сталі патрэбны і жорны. Настала поўная галечка. Зь вясны галадуха, есьці няма чаго. Чакаем бульбы. А бульба... Гэта цяпер скарасьпелка ды іншыя гатункі, дзякуючы інстытуту бульбадзтва. А тады была бульба толькі аднаго гатунку, які высыпявалі аж пад восень. А так усё лета напаўгалодныя.

Першая бульбачка.

Добра нагаладаўшыся за лета (бясхлебіца і бязбульбіца), дачакаліся нарэшце пары, калі падрасла бульбачка.

Тое было пасьля Спаса, але яшчэ да школы. Мама даўно ўжо прыгледзела баразёнку каля раўка, дзе бульбачка павінна быць найлепшая. Калівы тое падказалі, а вока ў мамы на гэты конт было беспамылковае. Мама ўзяла кошык, а я рыдлёўку. І праўда, першае ж каліва выцягнула на карэніні колькі ня дужа яшчэ вялікіх, але спрытнейшых чырванаватых бульбінаў, якія мама ашчадна паклала

ў стары, прадраны кошык. Я капануў колькі разоў рыхлую зямлю, пасьля рукамі добра пашарыў у ёй і знайшоў яшчэ зь пяток бульбінаў. Тое ж зрабілі з суседнім кусьцікам. Праўда, пад ім было менш, я хацеў капануць і яшчэ колькі кустоў, але мама запрацівілася – кажа, хай яшчэ падрасціць. Нам, можа, хопіць.

Прынесылі кошык на падворак, сястра Валя адразу ўзялася скабліць бульбачку – ашчадна, каб не саскрэбсыці лішняе. Шасыцігадовы Міколка заклапаціўся пра цяпельца, каб было хворасту і колькі палак дроў. Цяпельца ладзілі ў мураве каля вуліцы, дзе было чысьцей, чым у глыбіні падворку ля хлеўчука. Для таго паклалі тры пляскатыя камяні і разам з братам разъдзымулі агенчык. Мама хутка паставіла чыгуночку, ня самы вялікі – меншы, даверху накладзены невялічкай яшчэ, ружаватай, з вочкамі бульбачкай. Зьевшу прыкрыла накрыўкай. Варыся, бульбачка.

Мы сядзелі па-над цяпельцам, якое дыміла, Валя ўсё круцілася, адварочвалася ад дыму. А Міколка падкладваў і папраўляў палкі. Аднаго разу ледзьве не перакуліў чыгуночку, і мама спалохалася – не чапай, дай я. Мы чакалі, калі закіпіць.

Але во і закіпела, кіпень трохі зьбег церазь бераг чыгунка, засіпеў на вугольлі. Цяпер трэба было падкладваць менш. «Ужо зварылася?» – нецярпліва пытаўся Міколка. Мама сказала, што сьвежая бульбачка варыцца доўга, тое ж – ня ў печы. Так яна варылася, і праўда, даўгавата, але мама не сипяшалася адцэджваць – яна чакала бацьку. Бацька з мужчынамі быў у полі, павінен быў неўзабаве прыйсці, і мы рыхтавалі яму вячэрну. Мама ўжо прынесла гарлачык кіслага малака, ну а хлеба... Хлеба няма. Будзе сьвежая бульбачка замест хлеба.

– Татуля ідзе! – радасна паведаміла Валя. І праўда, з-за рога хаты на падворак стомленай хадой увайшоў бацька. Згледзеўшы цяпельца і сваю сямейку вакол, сумна ўсьміхнуўся.

– Во, ужо і бульбачка! Дык памяно руکі.

Дужа не цярпелася хутчэй пакаштаваць сьвежай, з дымам, цвердаватай, даўно чаканай бульбачкі.

– Ну цяпер не памрэм, – казаў бацька, прысаджваочыся на ўслончык. – Калі дажыліся да бульбачкі...
І цяжка, самотна ўзыхаў²⁴.

Канешне, ратавала малако, але ж моладзі і мужчынам хацелася хлеба. Апроч таго, вечныя праблемы з вонраткай і абуткам. Па гразі, па сьнезе кожны дзень за тры кілямэтры ў школу. Тры туды, тры назад. У крамах жа нічога ня купіш, ды й за што купіць? Памятаю, калі ў сяльпо прывязуць мануфактуру, дык за ёй душыліся чорт ведае як. Газы давалі па літру ці паўлітры на месяц і толькі па пайскіх кніжках. Прыйдзеш зімой са школы, у хаце цёмна, перад печчу — лучына, так вось трэба рыхтаваць урокі. Праўда, сярод гэтай нэндзы часам выпадалі съветлья моманты. Неяк увосень кліча мяне дырэктар, паглядзеў на мае растаптаныя ў гразі башмакі і кажа: «Ідзі ў сельмаг, памерай гамашы. Скажы: дырэктар прыслаў». Пайшоў я, памераў, а пасыля дырэктар мне іх купіў. Усё ж я быў выдатнік, і, мабыць, тое штось значыла. Ужо я бярог-ашчаджаў тыя гамашкі...

5. Хапун. Бобрык

Якраз тою парой бацька ўзяўся будаваць новую хату, старая згіла, жыць у ёй стала немагчыма. Узімку хадзіў у сельсавет, каб дазволілі сыпілаваць колькі хвояў, затым іх трэба было вывезыці. Ужо цёплай парой закладваў падмурак, пасыля ладзіў зруб. І ўсё сам, адзін, не пакідаючи палявой працы ў калгасе. Прыйдзе, бывала, на полуздень і хуценька на зруб — сякерай цюк, цюк... Так да восені. Увосень перабраліся ў новую, яшчэ недаробленую, без падлогі хату. Хораша пахлі сыцены, але не было печы. Печ стаўлялі ўжо ў зазімак. Намерзлыся добра...

Майі вясковымі сябрамі былі хлопцы, пераважна стаўрэйшыя за мяне, апроч хіба Васіля Паршонка, на год ці на два маладзеўшага. Вядома ж, усе яны былі адметныя ўласнымі характарам: некаторыя добрыя і таварыскія, іншыя —

ня надта. Валодзя Галавач, хоць і старэйшы за мяне на трывадлы, паводзіў сябе як роўны, ладна таварышаваў, памагаючы, калі ў чым была патрэба. Тое і ня дзіва — у яго была маці вельмі добрая жанчына, апекавалася маёй маці, калі тая засталася адна, бяз мужа. Валодзя памагаў мне сячы дровы, як бацька ляжаў з тыфам у Вушачы. Добры хлопец быў сын рэпрэсаванага — Коля, мой сусед (жыў цераз адну хату), які паслья вайны на радзіму не вярнуўся, атабарыўся ў Латвіі. Меней мы сябравалі зь ягоным братам Мішам Зымітраковым, казалі тады: задаецца. Паслья вайны ён быў дырэктаром школы, якую адбудоўваў у Кублічах. З Васілем Паршонкам, будучым кінамэханікам, мы, памятаю, каталіся зімой на лыжах; Васіль лепей за мяне зьяжджаў з самых крутых пагоркаў. Яшчэ адзін сябра, мой стрыечны брат Мікола, не вярнуўся з вайны — падобна, быў забіты пры штурме рэйхстагу, як съведчыў камбат Няўстроеў. А ягоны малодшы брат Ільля, былы партызан, пабадзяўшыся па съвеце, пад старасыць вярнуўся на радзіму і пахаваны на бацькоўскіх могілках.

Вось цяпер я ўспамінаю і хачу зазначыць, што ўсё ж такі дзеци — жорсткі народ. І нават у нечым па-жывёльна-му люты. Ну, натуральна, тое залежыць ад сацыяльнага стану, выхаваньня, гэта само сабой. Як і ў дарослых. Але дарослы чалавек мае нейкае права на годнасць, хоць бы на асабістую. А малы? Ён жа ня мае ніякіх правоў, а то і ўяўленыя пра тыя права. Ён прывык думаць, што ўсё вырашае сіла — улады, дарослых, старэйшых сяброў... І заўсёды знайдзеца нехта старэйшы ці дужэйшы, а то і з садысцкімі схільнасцямі, які дыктуе свае законы. І часта меншы не разумее, што тое няправільна, што павінна быць іначай. І не паскардзіцца, бо ведае, што яго не абароняць. І ведае таксама, што скардзіцца кепска — тое яму ўнушылі рана, асяродзьдзе, а то і бацькі. Настаўнікі таксама. Ростам я быў не малы, але худы і слабы, і з тae прычыны ў розных сутычках ня мог адчуваць перавагі. Перавага была за іншымі — болей дужымі, а галоўнае — болей нахабнымі. У мяне не было нахабства. Во тут я і прыпамінаў мяккі матчын характер, які я ўнасьледаваў і які мне нямала шко-

дзіў зь дзяцінства. Зноў жа ў дзяцінстве я быў схільны востра перажываць свае ды і чужыя няшчасыці. Асабліва як пачасыціліся рэпрэсіі, сялянскі хапун. І сябраваў з хлопцамі, што засталіся без бацькоў, якіх іншыя стараніліся ці грэбавалі, бо ж — ворагі народу. У нас тады вёска была двароў на дванаццаць, праўда, хутары яшчэ пасъля падсялі. Дык з гэтых дванаццаці гаспадароў шасыцёх узялі. Цёмных калгасынікаў, былых беднякоў. Узялі і Бобрыка. Мабыць, яму тая «Нива» з царамі ды графінямі бокам вылезла. Быў яшчэ Дзям'ян Азевіч, інвалід Першай сусветнай вайны з сухой паразіванай рукой, якую насыў у чорнай пальчатцы. Ён зарабляў на хлеб рамонтам гадзінінікаў, якія несці яму з усёй акругі. И ён усе іх рамантаваў — насыченныя, кішэнныя, будзільнікі і г. д. И нават больш — шкло ў іх ставіў. А шкло дзе возьмеш? Дык ён купляў шкло для лямпы, з выпуклай часткі выразаў самы пятачок і ставіў. Я, калі вучыўся, колькі год насыў яму гадзіннікі зь мястечка, пераважна ад настаўнікаў. Пакладу ў карабок ад запалак і прынясу. Ён шкельца ўставіць, аднясу назад. А тады насыу рубель за працу. И ён заўсёды дасыць 20 капеек. Вось і гэтага інваліда узялі. А ягоны сын у гэты час, таксама Дзёмка, служыў на Далёкім Усходзе. А пасъля, у вайну, пайшоў у партызаны і ваяваў да перамогі. Ваяваў за савецкую ўладу, якая панішчыла ягонага бацьку. Але — не пакрыўдзіўся, за што, як вядома, хвалі бальшавікі. Што «не азлобіўся». Як быццам за тое сапраўды можна было не азлобіцца.

Улетку на Пяцроўскім лузе бабы зграбалі сена. Надвячоркам ля мастка спынілася райкомаўская эмка, зь якой вылез нейкі чын у пінжаку. Ён загадаў брыгадзіру дзядзьку Антону сабраць баб да кучы.

Хутка ўсе і сабраліся на скрытным прылесным пагорку, пасталі, зморана абапершыся на граблі. Рабкамавец разгарнуў газэту і пачаў чытаць. У войску арудавала група шкоднікаў і шпіёнаў на чале з маршалам Тухачэўскім ды іншымі. Яны труцілі чырвонаармейцаў, падсыпалі ім у харч бітае шкло, выдавалі замежнікам вайсковыя сакрэты. Вяр-

хоўная калегія Вайсковага трывалу прысудзіла іх да расстрэлу, і ўчора прыгавор быў выкананы. Слаўныя савецкія чэкісты не спудлавалі і на гэты раз.

Бабы плакалі[:] гэта ж трэба, такія падлюгі. «Добра, што іх выкрылі, а то майму малодшаму ўвосень прызывацца, далібог атруцілі б» – плакала ад радасыці адна баба з Слабодкі. «Анягож, – пагаджалася другая. – Ім шкода нашых хлопцаў. Зьвяругі такія».

Брыгадзір Антон зацята маўчаў. Невядома, што было ў яго ў думках. Але ён быў разумны мужык, і мы, дзееці, неяк паважалі яго. Толькі чаго ён маўчаў – тады было нам невядома.

Вёска наша ў асноўным была праваслаўная, але з хутароў падсяллі некаторых каталікоў. Прозвішчы такія: Лявіцкі, Блажэвіч, Корсак, – іх у першую чаргу і пабралі. Забралі таксама нашага суседа Барыса. Браў звычайна раённы ўпраўнаважаны НКВД Перасцяцкін. (І потым пасыль вайны прыяжджаў, – мабыць, пацягнула на месца злачынства.) Ну і памежнікі стараліся – не так пільнавалі мяжу, як хапалі сонных мужыкоў з гэтага боку. Хоць і вартавыя мяжы, але ж адна систэма – НКВД. Ніхто з рэпрэсаваных не вярнуўся, хоць і ўсе рэабілітаваныя. Узялі тады таксама некалькіх настаўнікаў, у тым ліку і нашага дырэктара Карчэўскага, які мне гамашы купіў. Але і саміх памежнікаў, камандзіраў таксама арыштоўвалі. Напрыклад, капитана Акулава, мужа нашай настаўніцы. Цікава, што ў ролі сэкс-сатаў-стукачоў выкарыстоўвалі старэйшых вучняў. Як судзілі дырэктара, дык наша адна вучаніца была на судзе съведкам супраць яго. Гэта гадоў у 15. Мабыць, як і ўсюды. А пры мяжы асабліва.

І ў кожнай вёсцы былі ў іх сэксоты, дзе лепшыя, дзе горшыя, актыўныя і ня вельмі. Нам у гэтым сэнсе, мабыць, не пашэнціла. У вясковую абшчыну ўлез чужынец, прышлы чалавек, – пасыль грамадзянскай прыстаў да мясцовай кабеты. Ня ведаю, адкуль ён быў родам, але НКВД наладзіў зь ім вельмі цесны контакт. І ён нават ня надта тайўся, яшчэ пахваляўся, што памагае чэкістам. Недзе ў пяцідзесятых

гадах, як я прыяжджаў да бацькі, ён прыходзіў таксама і за чаркай гаварыў, што хацеў пасадзіць бацьку, была прычына, ды пашкадаваў. І бацька яму быў удзячны. Ня ведаю, што ён меў на ўвазе. Можа, мамін «кантрабандны» пераход?

Мабыць, варта ўспомніць гэты «крымінальна-палітычны» ўчынак. Як я ўжо казаў, мама паходзіла з таго боку мяжы і ўсе тыя гады ня мела ніякай сувязі з братам. Нават ня ведала, ці жывы ён. У трыццаць дзясятых годзе пасля ўзъяднання паявілася нейкая надзея хоць бы атрымаць вестку. Новую мяжу адсунулі за Беласток, але старую не ліквідоўвалі. Ахоўвалі па-ранейшаму пільна, каб ніхто — ні адтуль, ні туды. Мы чакалі. Але неяк галоднай парой маці наважылася і пайшла — цераз лес, балота, каля возера, ужо дарогу яна памятала зь дзяцінства. І прайшла. І вярнулася. І прынесла галодным гасцінцы — у мяшэчку трохі муکі і бараньню лытку. Аказалася, што брат пад панскім прыгнётам усё ж жыве лепей, чым сястра-калагасынца, у якой на стале даўно няма хлеба. Пасля мама баялася, што хтось данясе і яе пасадзяць. Але не пасадзілі, і мы ўжо думалі, што ніхто ні пра што не дазнаўся. Аказваецца, некаторыя дазналіся...

6. Віцебск

Улетку паслаў дакумэнты ў Віцебск, у мастацкае вучылішча. Мабыць, дарэчы будзе зазначыць, што тое маё рапшэньне не было нечаканым, па ўсёй верагоднасці, так вымагаў лёс. Жыць у калгасе рабілася неяк, голад і рэпрэсіі гналі людзей прэч. Але дарослыя ўцячы з калгаса нікуды не маглі, хіба што моладзь, падлеткі. Якраз на гэтым часе ў школе паявіўся новы піянэрважаты, малады хлопец Віктар Кандрацкі, які ажаніўся з нашай Клаўдзяй Якаўлеўнай. Працаваў ён няшмат і раптам зынік, аказваецца, паступіў у Віцебскае мастацкае вучылішча. Аднойчы ўлетку мы сустрэліся ў Кублічах, і ён расказаў пра вучобу, паказаў свае студэнцкія малюнкі. Сказаў, што даюць інтэрнат і нават плоцяць стыпэндыю — аж 60 рублёў. Заахвочаны ім,

я пайшоў да дырэктара па свой клясны табель. Дырэктар съпярша не пагаджаўся, усё ж я быў выдатнікам у школе. Але мусіў табель аддаць*. Во бацька і кажа: «Едзь куды-небудзь, бо тут ад галадухі зачахнеш. А там, у Віцебску, будзеш хоць стыпендыю мець. 60 рублёў — гэта ж гроши!» Праўда, бацька меў розум сялянскі, і яму ня дужа падабаўся мой мастакоўскі выбар. Ён усё казаў: «Лепей бы вывучыўся на настаўніка ды паступіў у партыю, як наш Новікаў. Начальнікам стаў». На бацькаў жаль, таго мне не было суджана... Зрэшты, як і стаць мастаком...

На ўступныя экзамэны ехаў цягніком, гэта быў мой першы выезд у вялікі съвет, зь перасядкаю ў Полацку, у якім я таксама быў першы раз. Выехаў на золаку, па дарозе пераняў дождж, добра вымаклі. Сушыўся, ходзячы ранкам па Полацку. Пасьля звыклага вясковага гарадзкога навакольле ўражвала незвычайна, усё там было новае і цікавае. Вузкія, крывыя, брукаваныя вулічкі, крамы... Таксама і ў Віцебску, які ўразіў мяне шматлюдзьдзем і... трамваемі. Зь некоторым страхам ехаў на трамваі ад вакзalu ў цэнтар. На плошчы віселі вялізныя каляровыя рэкламы кінатэатраў, недалёка высіўся аграмадны сабор і вежа ратушы.

Вучылішча месцілася ў добрым старым дамку буржуазнага выгляду, з мазаічнай падлогай у вэстыбюлі. (Здаецца, цяпер там музычная школа. Будынак захаваўся, не пабурылі ў вайну.) Галоўныя экзамэны былі, вядома ж, па мастацтву, мы малевалі акварэлля нацюрморт з гаршкамі. Пасьля іншых предметы, якія я здаў пасьпяхова, і, вярнуўшыся дамоў, атрымаў паведамленыне аб залічэнні ў студэнты.

У інтэрнаце мастацкага вучылішча былі толькі матрасы з ваты — камячыстыя і нязручныя, на іх і спалі. Коўдры трэба было прывезыці з дому, і я прывёз стракатую коўдрапчу, вынятую маці з куфра як самую каштоўную. Тканая яна была накшталт крыжыкаў — белае з чорным, і мае злыя сябры адразу ўбачылі ў ёй штось папоўскае. Ад іхніх

* Тры папярэднія сказы выкрасленыя аўтарам у кніжным выданьні.

папракаў мне было сорамна, і я накрываўся коўдрай толькі ў съюжу, зьверху яшчэ клаў тужурку. Тужурка тая дасталася мне ад першага мужа мамы, які ў рэвалюцыю прыехаў з Курляндыі, прывёз самыя каштоўныя рэчы (тужурку, залачоныя запанкі для кашулі, цэлюлёйдныя каўнерыкі і манжэты), склаў у куфар. І паехаў у Пецярбург, дзе і працаў. Мама чакала яго ці на год пяць, а пасьля, схадзіўшы пешшу на паклон да Ефрасінні Полацкай, выйшла замуж за суседа-ўдаўца Уладзімера.

Увесень пачалася вучоба: жывапіс і малюнак, якія выкладаў стары Лейтман, усе іншыя прадметы, як і ў школе. Жылі мы съпярша ў інтэрнаце на Магілёўскай плошчы, цяпер яе няма — перайменавалі ў Савецкую. Ці, можа, Цэнтральную. А потым, забыўся зь якой прычыны, нас чатырох пасялілі ў прыватным доме на Смаленскім кірмашы. Здаецца, раней тая плошча называлася Краснаю. Праз нейкі час у вучылішчы арганізавалася скульптурнае аддзяленыне, і я зь невялікай групай хлопцаў перайшоў туды. Скульптурныя клясы мясціліся ў бакавым завулку перад былога ратушай і мастацкім музэем. Вучыла нас скульптар Ганна Іванаўна Бяляева, паходжаннем, здаецца, з Кіева. (Пасьля вайны нідзе ня чуў пра яе, мабыць, прапала.) Дырэктарам вучылішча быў Іван Восіпавіч Ахрэмчык. Там жа знаходзілася ягоная майстэрня, на першым паверсе, з вокнамі, якія выходзілі на вуліцу. Вокны вялізныя, як і належыць для мастакоўскай майстэрні. Калі пачынала цымнечь, уключае съятло, а шторы не зашморгвае, і мы глядзім, што ён робіць. Помніца вялікая, на ўсю съянуну палатніна, на якой недамаляваныя абрысы Леніна і Сталіна на нейкім зъезьдзе. Тады гэтая тэма была абавязковай. Скульптура ўвогуле давалася мне лёгка, але падабалася менш, чым жывапіс. Шмат ляпілі анатомію — фрагменты клясыкаў, мікелянджаляўскага Давіда — насы, вуши, твар, — тое было няцяжка. Болей клопату было з кампазыцыямі — адна- і дзвюхфігурнымі. Маёй курсавой работай стала фігура пагранічніка ў шынялі, зь вінтоўкай і біноклем каля вачэй. Выкладчыца пахваліла.

У скульптурнай клясе мастацкага вучылішча гліну для лепкі аднекуль прывозілі, а фарбы для маляваньня трэба было купіць. Пақуль што мы абыходзіліся акварэльлю, бо масъяных фарбаў, пра якія ўсе марылі, набыць маглі хіба некаторыя. У нас маслам працаваў хлопец з Азэрбайджану (пасъля і яшчэ адзін), астатнія толькі пазіралі, як ён ліха «кладзе мазкі». Мы ж ашчадна размазвалі акварэльлю на невялікіх аркушах таўставатай паперы.

А пасъля, як адмінілі стыпэндыю, ня стала за што купіць і акварэлі. Найлепшы гатунак зь яе лічыўся «мядовы», і ён быў даволі дарагі.

Горад вабіў, цікавіў, часам захапляў сельскага жыхара будынкамі і вітрынамі. Зрэдзьчас заходзіў у сабор, дзе абразоў ужо не было, а з вышыні гайдаўся знакаміты малянтнік Фуко – як доказ таго, што Бога няма і зямля круціцца. Іншыя саборы пад той час ужо паўзрывалі. Заўжды галодных студэнтаў, аднак, найбольш вабілі сталоўкі, паткнуцца ў якія патрэбна была адвага. Найперш – чыстыя абрусы. Зноў жа афіцыянткі ў белых фартушках. Неяк яны дужа прыдзірліва аглядалі нас, сарамлівых падлеткаў, прымалі з усъмешкай наш сарамлівы «заказ». Заказ быў болей чым сыцілы: каша (пшонная ці пярловая) з лыжачкай масла наверсе, 200 грамаў хлеба і чай. Каша каштавала 60 кап. Наедак зь яе порцыі для нас быў ніякі. Калі са стыпэндыі мы замаўлялі па дзъве порцыі, і то было мала.

У асноўным харчаваліся хлебам з кіпнем – па бохану на дзень. Тое каштавала 1 рубель. Аднойчы, як жылі на Смаленскім базары, падрабілі пару рублёў: намалявалі акварэльлю, добра пацерлі (бы старая паперка), і прадаўшчыца не заўважыла. Але толькі аднойчы. Болей не адважыліся, дый хутка атрымалі стыпэндыю.

Віцебск тады, канешне, быў традыцыйна мастацкі горад, меў музэй; на вуліцы Гогаля недалёка ад плошчы быў музэй славутага Пэна, якога незадоўга перад tym загадкова забілі. У невялікім пакой і на драўлянай лесьвіцы віселі

яго карціны, выкананыя ў стылі дабротнага рэалізму — шаўцы, старая яўрэі, коні, выявы старадаўняга Віцебску. Пра ягонага славутага вучня Марка Шагала, які тады жыў у Парыжы, у яго родным горадзе нічога не было вядома. Бы ён і ня меў ніякага дачыненія да гэтага гораду. Але час мяніеца, і праз шмат гадоў я ўжо быў у ліку тых, хто на Пакроўскай вуліцы адкрываў скульптурны помнік славутаму земляку.

Я там правучыўся няшмат. Увосень саракавога году аб'явілі «радасную» навіну: пастановай ураду стыпенды адміняющеца, за ўсё матэрыйлы і падручнікі трэба плаціць. Як было жыць, ня толькі вучыцца? Грошай мне з дому ніколі не прысылалі, ды я і не прасіў. Аднойчы бацька, як ехаў у горад, заехаў да дзядзькі Сыцяпана, пазычыў трывырвонцы, якія я расцягваў, як мог. Найбольш — на хлеб, якім звычайна мы харчаваліся. Устанеш раненька, гадзін у 6, і — да хлебнай крамы ў чаргу. Чарга вялізная, усе ча-каюць. Гадзін у восем прывозяць хлеб, пачынаеца штурханіна. Карткі пад гэты час ужо адміністратары, дык па хлеб у горадрынуўся з навакольных вёсак, зь іншых раёнаў. На хлеб выдаткоўваўся ня больш за рубель, бо трэба ж было яшчэ купіць фарбы. Ды і з брызентавых гамашаў вылезылі пальцы... Спрабавалі мы з хлопцамі перабівацца такімі-сякімі заробкамі[:] на грузавой станцыі, шчотачнай фабрыцы. У Віцебску, як ні дзіўна, да самай вайны захаваўся дробны прыватны сэктар. Недзе на вуліцы, што вяла да аэрапорту, убачылі маленъкую такую крамку, над дзвівымі было няўмела напісаны «Головные уборы шью» — стары Абрам шыў там шапкі. І вось, памятаю, мы ўдзвух з Шаўчонкам, хлопцам з Палесся, пайшлі туды. (Шаўчонак пасыля таксама кінуў вучобу, — не было як вучыцца. Ня меў абытку, дык ён асеньняй парой, па гразі хадзіў у расстаптанных бурках.) Дамовіліся з гаспадаром зрабіць яму прыгожую шыльду, ён паабяцаў за тое 15 рублёў. Знайшлі нейкую здатную фанэрыну, загрунтувалі, напісалі «Галаўныя ўборы». На адным канцы дошкі намалявалі кепку, а на другім капялюш. Панесьлі заказ. Гаспадар паглядзеў, паглядзеў і кажа: а чаму капялюш? Што, я капелюшы

раблю для буржуяў? І ня ўзяў шыльду, адмовіўся. Відаць, быў напалоханы з часоў нэпа.

7.ФЗН. Шостка

Так ляснуў наш заробак. Яшчэ пашвэндаўшыся па горадзе і нічога нідзе не здабыўшы, я зразумеў, што ў вучылішчы больш не ўтрымаюся, з мастацтвам прыйдзеца канчаць. Пайшоў у канцылярию па дакументы. Там наш выкладчык літаратуры, здаецца, прозывішчам Леванёнак, кажа: «Шкада, Быкаў, — мог бы вучыцца...» Мне таксама было шкада, але як вучыцца? Аднёс у камісіёнку апошнюю сарочку, купіў білет да Полацку і яшчэ дзъве булкі, якія і зьеў, прысেўшы ў сквэрэйку, дзе цяпер помнік Пушкіну. Прыйехаў у вёску, пайшоў у свою школу, у дзясятую клясу. Але з вучобай тут здорава адстаў. Ды новыя парадкі і ў школе. Падручнікі цяпер аказаліся платныя, трэба купіць. Але і купіць няма дзе, не хапае падручнікаў. Дома ранейшая галечка, калгаснае бязладзьдзе. Ні хлеба, ні дроваў. Якраз у гэты час пачынаецца набор у новаарганізаваную школу прафесіянальнага навучанья (ФЗН), і я хутка зноў апынуўся ў Віцебску. Што ў Віцебску — мяне радавала. Знаёмы горад, любыя музеі. І ўспаміны. Невясёлыя, аднак, успаміны... У школе вучылі на будаўнікоў: муляры, бетонішчыкі, арматуршчыкі — усё дужа далёкае ад мастацтва. Мастацтва рабілася ўсё больш недаступным. Трэба было працаваць — на сцюжкы, з растворамі. Але тут кармілі, давалі прытулак у інтэрнаце, а пасьля яшчэ пачалі і апранаць. У вучылішча я не хадзіў, хіба калі ўвечары падыходзіў пад вокны, бачыў паверх фіранак захінутыя анучамі скульптуры на станках. Было сорамна і балюча...

Зіма того году была надта сцюдзёная, зь вятрамі і маразамі. Мы ж працавалі і вучыліся скрэзь на сцюжкы. Памятаю, муравалі дом на Суражскай шашы, я клаў вугал, для чаго патрэбны быў спрыт і галоўнае — дакладнае вока, каб не скрывіць. Бегалі грэцца ў суседні цэх чарапічнай фабрыкі, дзе было зацішней. А мой вугал атрымаўся трохі

пахілы ў адзін бок, наш настаўнік Андрэй Іванавіч быў незадаволены, і я нейкі час перажываў з тae прычыны. (Дарма, аднак, перажываў. Хутка ад таго дому застанецца адна куча друзу. А пасля вайны не застанецца і друзу, які зьнікне пад быльнягом і крапівой.)

На пачатку чэрвеня — выпуск. Нам аб'явілі, што паездм працаваць на Украіну, у горад Шостку. Пакуль былі зборы, я адпраціўся зъезьдіць на радзіму. Реч у tym, што якраз у Шостцы жыў мой дзядзька... Гэта таксама гісторыя, гісторыя лёсу. Дзядзька колісь быў актывістам, зрабіў нейкую партыйную кар'еру, працаваў нават рэдактарам газэты дзесяць на Палесьсі. Але пакуль ён служыў Савецкай уладзе, тая раскулачыла дома бацьку, брата, — саслала ў Сібір. Мабыць, нясоладка стала сыну, і ён дзеля паратунку апынуўся на Украіне, таксама ў Шостцы. Прыехаў я дамоў, пайшоў да дырэктара школы, распавеў пра сваё становішча. Дырэктар Сылімборскі паспачуваў ня надта ўдалай кар'еры свайго колішняга выдатніка і даў мне не атэстат, а табэль за дзясятую клясу, дзе сам праставіў патрэбныя адзнакі. Мой плян быў такі: у Шостцы я здам экстэрнам экзамэны за сярэднюю школу і паступлю ў тамашні індустрыяльны інстытут, да якога мае нейкае дачыненіне мой дзядзька. Ён і Сылімборскі былі знаёмыя...

8. Украіна. Вайна. Белгарад

Пагодным чэрвеньскім ранкам мы прыяжджалі на Украіну... Белыя мазанкі, таполі, нечуваная мова на станцыях, гогалеўскія асацыяцыі пераносяць мяне ў іншы сьвет, рамантычны і казачны. Ня думалася тады, што гэтак шмат драматычнага і трагічнага будзе звязана ў мяне з гэтай краінай.

Не паспееў агледзеца, як сълед пазнаць горад і нават адшукаць дзядзьку, як выбухнула вайна.

Прызнацца, тое маладых съяршча і ня надта палохала. Была ж толькі нядаўна фінская вайна, перад tym — вызвольны паход у Заходнюю Беларусь, усё сканчалася try-

юмфам перамог. Пераможам і тут. Тым болей, калі намі кіруе непераможны таварыш Сталін. Але пакрысе рабілася сумна, а затым і страшнавата. Хацелася дамоў, бліжэй да родных мясыцінаў. Ды не было як. Калі нямецкі вермахт захапіў Менск і Гомель, падступні пад Кіеў, нас змабілізавалі цераз ваенкамат. Сыпярша на абаронныя работы. Можа, месяц капалі даўжэзны і глыбокі супрацьтанкавы роў, здаецца, пад Пірагоўкай, які затым кінулі, бо немцы ўжо замыкалі сваё акружэнье Кіеўскага катла...

Пачынаецца эвакуацыя. Тысячныя калёны 17—18-гадовых юнакоў пацягнуліся пыльнымі дарогамі на ўсход. Стаяла паўднёвая сыпёка. У сёлах і гарадках, дзе мы праходзілі, нас праводзілі жанчыны і дзяўчата, давалі якую ежу, садавіну, махалі хусткамі. Некаторыя плакалі. Мы паводзілі сябе вольна, жартавалі. Нас, жменьку беларусаў, ніхто не аплакваў, нашыя плакальшчыцы засталіся далёка. Але і ўкраінкі нас шкадавалі і любілі. На ўскрайне старажытнага Глухава адна чарнакосая ўкраінка падбегла і пацалавала мяне — то быў першы хвалюючы дзяявочы пацалунак у майм жыцьці. Начавалі звычайна ў гумнах,aborах, ужо апусцелых школах. Хлопцы-ўкраінцы дужа добра сыпявалі. Як ні былі стомленыя за дзень, у цемрыве летняй зорнай начы дзе-небудзь на краі сяла доўга гучала самая любімая і знаёмая «Распрагайтэ, хлопці, конэй та лягайтэ спачывати, а я піду ў сад зэлэній та крынічэнку копатъ». Як разъвідненне — пад'ём і на съпякотную дарогу, пакуль ня зьявяцца ў небе нямецкія каршуны.

Харчуемся, чым дзе прыйдзецца. Болей самапасам. Быў вялікі ўраджай яблыкаў, гародніны. Забягаем у прыдарожныя крамы, у якіх, аднак, амаль пуста. Усё расхапалі да нас. У Белгарадзе я спрабаваў купіць фруктовага чаю, які можна было есьці, ды загруз у натоўпе каля прылаўка. Праз тое адстаў ад калёны, а затым і згубіў яе. Пакуль бегаў па забітых войскамі вуліцах, настала ноч. Стомлены зайшоў у паўразбураную бомбай хаціну і заснуў. Пабудзілі камэнданцкія патрулі. Адвялі ў камэндатуру. Там унаучы допыт — хто такі, чаму адстаў, зь якой мэтай? Абшукалі, адабралі дакументы. Знайшлі ў маёй валізцы карту — выдра-

ны з падручніка аркушык, на якім я, грамацей, адзначаў, як рухаецца фронт. Той аркушык мяне ледзь не загубіў. Лейтэнант у сіняй фуражцы, што дапытваў мяне, пасыля першых жа словаў выцяў у адно вуха, затым зь іншай рукі — у другое: «Почему скрывался?» Я спрабаваў давесыці, што адстаў ад каманды, што іду з Сумскай вобласці. А мой съледчы на тое адказваў: «Все так говорят, грубо работают ваши фашисты, по шаблону. Но мы выбьем из тебя признание, японский городовой!» Тую адмысловую лаянку я тады чуў упершыню і запомніў на ўсё жыцьцё.

Што праўда, болей мяне ня білі, яшчэ палаюшыся, адвялі ў цесную камеру ў сутарэні. Тут было цёмна, адчувалася прысутнасць людзей, і я прысеў калі ўваходу. Але неўзабаве прывялі і яшчэ некага, пасъвяцішы ліхтарыкам, мяне змусілі перасесыці далей. Я прысланіўся плячмі да съцяны і, здаецца, задрамаў трохі.

Як стала днечка, прачнічыўся. У камеры трохі пасъвятлела. Тут сядзела чалавек восем, я паўзіраўся ў маіх суседзяў. Адзін ляжаў на баку, выцягнены даўгія ногі ў высока накрученых абмотках. Другі сядзеў побач, на галаве ў яго была фуражка з зоркай над казырком. А яшчэ адзін ляжаў ля мяне, ён быў у белай вышыванцы, з рукамі, закладзенымі назад. Я не адразу здагадаўся, што яны ў яго звязаныя, і незнарок памкнуўся іх развязаць. Але чалавек тузануўся і прастагнаў: «Не чапай, застрэляць». І я адварнуўся.

Дзіўна, што да паўдня з камэрой нікога не выводзілі, а прывялі яшчэ трох. Усе тут маўчалі, толькі адзін з прыведзеных пачаў плакаць, і на яго крыкнулі: «Сыціхні! Развіннюцца...» Усе чагосыці чакалі і слухалі, што адбываецца знадворку. А там сапраўды штосьць адбывалася, грукацелі машыны, чуліся крыкі камандаў ішто. Упаўдзён адбылася жахлівая бамбардзіроўка гораду, ўсё скляпеньне трэслася, аж сыпалася са столі. Недзе паблізу стралялі кулямёты, але зенітак не было, як стрымана зазначыў мой сусед у абмотках.

Пад вечар некалькі чалавек вывелі, болей не прывялі нікога. У камеры павальнела, але знадворку цішэй ня стала. Недзе, даволі блізка, бахала артылерыя. Я зноў трохі

задрамаў. А прачнуўся ад таго, што дыхнула сьвежым паветрам, у дзівярах стаялі вайскоўцы ў плашчпалатках. Ботамі яны пабудзілі тых, што былі бліжэй, і загадалі выйсці. Дужа хутка ў другім канцы будынку пачуліся стрэлы. «Чатыры», — са страхам мовіў хтосьці ў камеры. Твар майго суседа ў вышыванцы стаў зусім белы, бы абыспаны мукой. Дзіверы затым пачалі часта расчыняцца, падобна, пачалі выводзіць усіх, па чарзе. Недзе, ня так далёка, усчалаася страляніна, празь якую мы чулі некалькі блізкіх стрэлаў. Чарговы раз прыйшлі два — малады ў сіней фуражцы і сталы, вусаты чырвонаармеец зь вінтоўкай. Гэты, вусаты, кіёнуў мне — на выхад, і я паслухмяня падняўся. Не памятаю, як выйшлі са склепу, цераз выбрукаваны двор завярнулі за вугал мураванага будынку на вытаптаныя грады агароду. І там пад старым дашчатым плотам я згледзеў у крапіве даўгія ногі ў высока накручаных абмотках. І я не стрымаўся — сълёзы самі ручаем паліліся з вачэй. Чырвонаармеец прыпыніўся, бы зьдзіўлены майм бязмоўным плачам, і раптам кажа: «Пацан, бяжы! Хутка!». І я рвануў цераз бульбоўнік да блізкай праломіны ў плоце, чакаючы, што ён зараз у мяне стрэліць. Ён і сапраўды стрэліў, але ўгару, як я зразумеў бегучы, хоць і не азірнуўся нават.

Я бег і за плотам, праз нейкія агароды, пералез цераз драцянную загародку, абабег пахілья хлеўчуکі, апынуўся ў аброслым дзядоўнікам завулку. Добра, вайскоўцаў тут не было, толькі нейкая цётка зь вядром высунулася з-за вугла, я моўчкі яе аблінуў і нарэшце выбраўся да чыгункі. Тут зьніякавеў трохі, ня ведаючы, куды падацца — управа ці ўлева? Пайшоў улева, — каб ад вадакачкі, што блізка высілаася над дахамі. Там неўзабаве спаткаў дзядзьку-чыгуначніка, які з мэталёвым чамаданчыкам у руках ішоў кудысь ці аднекуль. Я папытаўся, у якім баку Харкаў, і дзядзька, паўзіраўшыся ў мяне, моўчкі махнуў рукой — там. Я і пайшоў па пущах на заход. Па дарозе ісці было нельга, дарогі былі забітыя войскамі, што адступалі, бежанцамі — пешымі і на вазах. Я шпарыў па чыгунцы, кіраваў у Валчанска — гарадок пад Харкавам, дзе, як дачуўся раней, фармаваліся

запасныя часткі. Каманда, ад якой я адстаў, накіроўвалася менавіта туды. Але дзе быў той Валчанск? Ці сапраўды пад Харкавам, як паказаў мне чыгуначнік? Болей папытцаца не было ў каго. Ды я і баяўся пытацца.

Увогуле тады мне пашэнціла. Як збоч ад дарогі ў лесе знайшоў сваю каманду, тая ўжо строілася для фармоўкі. Я вельмі ўзрадвваўся, пачуўся амаль шчасльвым. Але ж у мяне не было ніводнага дакументу, усё засталося ў Белгарарадзкай камэндатуры. Добра, што камандзіры ня надта прыдзіраліся — не было часу, ды й хлопцы пацьвердзілі: то наш. І я ці не ўпершыню адчуў радасную еднасьць калектыву, яго шчасльвую перавагу перад задушанай жыццём адзінкай. Пра свае драматычныя прыгоды ў Белгараадзе доўга нікому не распавядалаў, пра дакументы пасыля пісаў, што страчаныя падчас вайны. Бяз пэўных падрабяз-насыцяў*.

Нас сфармавалі ў новую каманду, далі нейкую б/у абмундзіроўку, але замест зброі — рыдлёўкі. Абвясыцілі, што з гэтага дня мы — у складзе армейскага інжынэрнага батальёну. Прыйшло нейкае начальства, і нас зноў павялі капаць траншэі на поўнач ад Харкава. Праз колькі дзён выдалі вінтоўкі — па адной на дзесяць чалавек, і мы адчулі сябе байцамі непераможнай Чырвонай арміі. Неўзабаве пачалася катафасія. Падышоў фронт, пачасыціліся бамбёжкі. Правывы нямецкіх групаў, паветраныя дэсанты, якія належала адбіваць, але часцей мы ад іх уцякалі. Аднойчы нас кінулі на прыкрыццё нашай кавалерыйскай контратакі. Там я ўпершыню адчуў увесь жах гэтай вайны.

З 22 чэрвеня да 10 кастрычніка 1941 году асобымі аддзеламі НКВД і заградатрадамі войскаў НКВД па ахове тылу затрымана 657 364 вайскоўцаў, што адсталі ад сваіх частак і ўцякалі з фронту. Асобымі аддзеламі арыштавана 25 878 чалавек, астатнія сфармаваны ў баявымі часткі і адпраўлены на фронт. Паводле пастановы асобых аддзелаў і паводле прыгавору вайсковых трывбуналу расстраляна 10 201 чалавек... (З даведкі намесніка начальніка асобага аддзелу НКВД СССР Мільштэйна.) [Зноска аўтара.]

Ноччу на ўскрайку кукурузнага поля мы выкапалі акопчыкі. Наперадзе — бураковая ніва, а за ёй вялізнае ўкраінскае сяло. Учора мы празь яго ішлі. А затым ішла кавалерыя — шмат кавалерыі. Дагэтуль бачу: запыленыя, стомленыя коні і людзі, вакол пыл, пыл... На Украіне ўлетку заўсёды пыл на дарогах. Кавалерысты, відаць, ішлі здалёку, удзень над імі вісела нямецкая авіяцыя, увесь час бамбіла. Навакольле ўсё гарыць... А яны ўзброеныя так: вінтоўка за сьпінай, шашка, процігаз, перамётныя сумкі ля сёдлаў... Чамусь запомніліся конскія процігазы. На сядле сумка вялікая, і ад яе ідзе тоўстая гафрыраваная трубка, бы кішка, і маска, — надзяваецца каню, калі газавая атака, якіх, дарэчы, нідзе на вайнне не было. На сьвітаньні коньнікі кінуліся на сяло ў атаку, на нямецкія танкі. Немцы падпусыцілі іх даволі блізка і з кулямётаў наладзілі ім такое, што Божа мой! Празь якіх дзесяць хвілін усе адхлынулі назад. І вось бяжыць конь у пене, безь седака, а то сядок вісіць зь сядла ўніз галавой. Конь падае, б'еца, зь ягонага бруха вываливаюцца вантробы ды яшчэ кішка гэтая процігазная цягненцца. Усё навакол пашкуматана кулямётнымі чэргамі. Хуценька мы адтуль драпанулі — усе, пешыя і коньнікі — у лясок, атака захлябнулася, і болей яе не ўзнаўлялі. Танкі пайшлі далей.

Потым яшчэ было нямала такога ж, бязладнага і дурнога. Мы будавалі для маршала Будзённага камандны пункт, на якім Сямён Міхайлавіч ледзьве ня трапіў у палон. Адыходзілі на Стары і Новы Аскол... Недзе ўвосень, здаецца, у кастрычніку, армію нарэшце вывелі пад Варонеж, яна ўжо была небаяздольная, адны рэшткі.

9. Станцыя Гразі. Салтыкоўка

Апынуліся на станцыі Гразі, там усчалася перафармоўка. І тут аказалася, што паводле тылавых законаў 23-і год нараджэння прызываецца, а 24-ы — яшчэ не. І вось нас усіх, хто быў з 24-га года, сабралі разам. А трэба сказаць, што такіх набралася няшмат, бо ўкраінцы — ня дурні, яны

далёка ад дому не адыходзілі, звычайна вярталіся. Ну а мне куды было вяртацца? Беларусь засталася за тысячу кілямэтраў, ня дойдзеш. І я змушаны быў цягнуцца з усімі. Дык сфармавалі з маіх аднагодкаў калёну, выдалі па тры буханкі хлеба і, як былі, у зашмальцаваных ватоўках, не зважаючы на зіму — у пілотках, выправілі ў тыл. Але зноў пад камандай падпалкоўнікаў [запасу] — каб не разъбегліся. Ішлі ў Саратаўскую вобласць...

Харчаваліся зноў самапасам — хто чым знойдзе. Сяляне часам кармілі, усё ж то быў тыл, і шмат у каго мужчыны былі на фронце, людзі спачувалі вайскоўцам. Тым больш такім жаўтаротым, як мы. Хаця гледзячы дзе. На станцыях, дзе ўсё было абабрана, нічога нам не надаралася, а ў сёлах трохі перападала. Пакуль дайшлі да Саратаўшчыны, абнасіліся і абязножалі. Чаравікі мае сталі такія, што і парцянкі вылезьлі. А тут пачаліся халады. Цёплага ж на нас не было нічога. Памятаю, нейкая цётка дала мне вязаны шалік[,] і ўсё. Нарэшце дабрылі да станцыі Салтыкоўка, гэта ў самым канцы 41-га. Там нас разъмеркавалі па калгасах. Мы з адным хлопцам, Лёшкам Арловым (дарэчы, таксама ўшацкім) трапілі ў недалёкі калгас...

Сяло было вялікае (дзіўна, забыў яго назыву), на поўдзень ад ст[анцыі] Салтыкоўка. Калгас, здаецца, меў назvu «Камінтэрн». Мы зь Лёшкам Арловым жылі недалёка адзін ад аднаго, але спатыкаліся рэдка — тое ў нашых гаспадароў не было прынята. Я ўвесь дзень, зьевідзіўшы зранку ў стэп і прывёзшы мерзлага будыльля, сядзеў дома. Рабіць не было чаго, чытаць таксама. Гаспадары амаль не размаўлялі між сабой (нявестка варагавала зь съякроўю), гаспадар быў на працы. Але была малая, гадоў шэсцьць дзяўчынка, — мілае, прыхільнае стварэнне, якая не адыходзіла ад мяне цэлы дзень, патрабуючы што-небудзь распавяданць. Я распавёў ёй усе казкі, што ведаў, распавёў пра Беларусь зь яе лясамі, птушкамі і звяярамі. Але таго было мала. Тады, неяк дастаўшы ў суседзяў таўсты том акадэміка Тарле — пра Напалеона, пачаў ёй чытаць. Наўзьдзіў, яна слухала, і мне была палёгка.

Там мы праседзелі ў калгасьнікаў амаль усю зіму 1942 году. Калгас выдзяляў проса — па кіляграму на тыдзень. Гэтае проса трэба было абадраць на цёрцы, атрымаць пшано. У сям'і, дзе я жыў, былі гаспадар-камбайнёры, які мей бронь, гаспадыня, малая дзячынка і бабка. Бабуля гэтая, сవетлая ёй памяць, і варыла мне кашу. Сям'я, на-туральна, харчавалася асобна, а я — пшоннаю кашай, што па тым часе зусім няблага. У нас да вайны пшано было далікатэсам. Памятаю, у Віцебску талерачка такой кашы з чайнай лыжачкай масла зьверху каштавала 60 капеек. Тут масла не было... Увогуле было галаднавата, заўсёды хаце-лася есьці... Малады ж быў.

Трудная была тая зіма, съцюдзённая, а галоўнае — дай-мала адзінота, адарванасць ад звыклых мясыцінаў, ад радзі-мы, што апынуліся пад акупацыяй. Лёшка жыў цераз да-рогу ў суседзяў, і нашаю зь ім задачай было забясьпечыць гаспадароў палівам. Палівам служыла будыльлё сланечніку, што застаўся пад сънегам у стэпе. Для таго мелася пара гаспадарскіх буркаў на двух. І вось часціком (разы два-тры на тыдні) едзеш з санкамі ў стэп, пералазіш яр і на-ломваеш там мёрзлага будыльля, вязеш яго ў сяло. Зь цяжкім возам перабрацца цераз крутыя схілы было няпроста, доб-ра нарвеш кішкі. А як вылезеш мокры ад поту, успомніш свой роў ля роднае вёскі, паглядзіш на чырвоны марозны заход, дзе далёка-далёка засталася радзімая старонка, і ўжо не стрымаеш сльёз. Тым болей, што вакол расхінуўся марозны стэп, ніхто тут цябе ня бачыць, можна не саромецца. Адзінота, закінутасць, адчуваньне поўнага сіроцтва — балючыя самот-ныя пачуцьці, якіх да таго перажывалаць не даводзілася. Пер-шы, але не апошні раз было тое...

Не сказаць, што да нас там адносіліся кепска, — як і да ёсіх. Але на нейкім часе стала нам нязмогла, і мы з Лёш-кам вырашылі рушыць на заход. Беларусь была пад аку-пацыяй, але ж там былі партызаны. Зноў жа фронт, жахі якога памалу сталі забывацца, і нам захацелася туды. Ад-нойчы і рванулі. Ды недалёка. Наўных уцекачоў на заход затрымалі на першым жа чыгуначным мосыце, вярнулі ў раённы НКВД у Рцішчаве. Там зноў началося тое, што

некалі са мной у Белгарадзе. Дапытвалі, хто нас паслаў на мост і зь якім заданьнем? Тое, што мы прабіраліся на захад, у бок фронту, выклікала ў начальнікаў недавер, нават абурэнье. Ім трэба было пераканаць нас і сябе, што мы ішлі ў тыл і зь нейкаю мэтай. Зь якой?

Выбавіў нас адтуль выпадак іншага кшталту. Уначы прывялі нейкага крымінальнага вепрука, які тут жа, у пакоі дзяжурнага, усчаў бойку. Быў надта дужы, паперакуліў усю міблю, пачаў душыць начальніка, і да яго кінуліся ўсе міліцыянты, якія там былі. А мы зь Лёшкам тым часам ціхенъка высылізнулі празь дзъверы. Зноў вярнуліся ў калгас, да ранейшых гаспадароў, якім штосьць ня дужа складна схлусілі. Ня ведаю, ці паверылі.

10. Аткарск. Саратаў

Дажылі там да вясны, а затым, здаецца, у красавіку, у калгас прыйшла разнарадка на моладзь — зноў у ФЗО. Вядома ж, мясцовым сваіх шкада, прызначылі нас, а нам толькі таго і трэба. І вось мы зь Лёшкам зноў апынуліся ў ФЗО, на гэты раз недалёка, у Аткарску... Дарэчы, нялішне зазначыць, што шмат каму зь перадпрызыўнай моладзі тыя ФЗО-ФЗН далі часовы, але неабходны хлеб і прытулак, сталіся, так бы мовіць, прафэсыйнай акадэміяй, нярэдка апошняй у іхнім кароткім жыцці. Бо хутка затым — прызыў, фронт і канец усяму. Толькі і ўспамінаў з цывільнага жыцця — невялічкая групка аднагодкаў, самотных фэзэушнікаў...

У Аткарску была чыгуначная школа, вучыўся там на пущайца: рамонт пупці, падбіўка шпалалаў, разводка... І гэта першую палову лета 42-га году. Надта съякотнага, дарэчы, здаецца, у нас такой гарачыні не бывала. Было трудна, мазалі на далонях ад кувалды і рыдлёўкі. Затое кармілі, што тады было важна.

У Аткарску, школе чыгуначнікаў, тое съякотнае лета міналася на чыгунцы, у працы, да якой дабіраліся пехатой,

па шпалах. Часам заходзілі кілямэтраў за дзесяць, адтуль – на абед, і зьвечара дадому. Ля ракі Мядзьведзіцы пад кустамі чуўся піск марзянкі – то трэніраваліся дзяўчата-сувязісткі. Ля іх праходжваліся іхнія настаўнікі – афіцэры. У жніўні ў войска мяне праводзіла адна маладая жанчынка, што рабіла ў школе. Яна дужа шкадавала мяне. Казала, толькі вясной праводзіла брата, гэткага, як я, і ўжо праз месяц атрымала «пахаронку» – з-пад Сталінграду. У мяне не было хатняга адресу, дык яна сказала, каб я запісаў яе адрес у Аткарску. Я абяцаў... Але пасъля падумаў: нашто? Мала ёй братавай «пахаронкі»?

Ну а ў жніўні 42-га прызыў хлопцаў 1924 году нараджэння, і аразу – у запасны полк пад Тацішчавам.

Запасны полк у Тацішчаве нагадваў мурашнік і быў увесь у зямлі. Тысячы салдатаў жылі ў зямлянках, вучыліся побач у полі. Дысцыпліна была жалезная, камандзіры – яшчэ цімашэнкаўска-варашылаўскай школы – ад сяржантаў да палкоўнікаў. Муштравалі звычайна строем: шагістыка, поўзаньне, акопваньне. І паставаныя пераклікі, праверкі, – каб не дээрціравалі. Але было і зынікалі – учора быў, а сёньня няма. І ніхто ня ведае, куды дзеўся.

Вітовак нам там не давалі, былі толькі вучэбныя, якія мы вучыліся разьбіраць і зьбіраць. Скардзіцца на ўмовы забаранялася, на самадурства камандзіраў таксама. Палітрукі сачылі за дысцыплінай і рабілі палітінфармацыі аб становішчы на франтох. Асабліва на Доне, дзе фронт ужо быў прарваны, і немцы перлі на Сталінград.

Там шмат было мясцовых, землякоў, саратаўскіх. Толькі мы зь Лёшкам пачуваліся чужымі. Але хутка нас разлучылі: мяне – у Саратав, Лёшку – у Вольск. Больш я яго ня бачыў. І нічога пра яго ня чуў. Па ўсёй верагоднасці, прычына таму – усё Сталінград. У Саратаве я затрымаўся, а Лёшка ў Вольску – наўрад.

Тое паселішча вядомае шмат каму зь ветэранаў, многія там спасыцігалі сваю першую вайсковую навуку, якую памятаць будуць доўга. Той полк дзейнічаў, відаць, ці не да

канца вайны — рыхтаваў кадры, салдацкія і сяржанцкія,— для перамогі.

Праўда, мне давялося прабыць там нядоўга, на пачатку верасьня мяне накіравалі ў Саратаўскую пяхотнае вучылішча.

Пачаліся вучэбныя будні. Ужо там дасталося, як не даставалася нідзе і ніколі. Кожны дзень па 10 гадзін заняткаў — рэдка ў клясах, болей на пляцы і ў полі, — у сыпёку, дождж і мароз, у нашых клясычных, на «рыбіным мяху» шыньяльках. Апроч таго, абаронная праца пад горадам — немцы падышлі ўжо да Саратава і бамбавалі яго кожную ноч. У асноўным цалялі ў камбайнавы завод, які на той час рабіў самалёты, і ў нафтаперагонныя крэйкінгі. Нас наnoch кідалі на дзяжурства — ліквідоўваць пажары, як загарыцца завод, бо выпуск прадукцыі працягваўся і пад бомбамі. Гэта выглядала так: як толькі съязмнене, аб'яўлянецца трывога. Паяўляюцца самалёты, вешаюць у небе свае асьвятляльныя бомбы САБы. На зямлі ад іх — бы ад сонца, а ў небе не відаць нічога. І пачынаюць сыпаць бомбы. Усё вакол хадуном ходзіць. Нам дык яшчэ трываць можна, мы сядзім у шчылінах, калі загарыцца, тушым, выкочваем на двор самалёты. Хаця былі і ў нас ахвяры. Але гэта нішто ў параўнаньні з тым, як даставалася нашым курсантам на крэйкінгах зь іх вялізнымі ёмкасцямі нафты. Там усё палыхае, не сціхаючы ні ўдзень, ні ўначы. І хлопцы гарашы, няма чаго і хаваць. Цэлыя аддзяленыні, узводы не вярталіся з гэтага мора агню. І так амаль да зімы. Зімой тое спынілася, як немцаў акружылі пад Сталінградам.

Аднойчы, зноў жа ўвосень 42-га, батальён кінуў пад Сталінград. Пешым маршам дайшлі да Камышына. У Камышыне, аднак, нас ператрэсці: палову з кожнае роты пакінулі, а палову паслалі на падмацаваньне Сталінграду. Рэшта вярнулася ў Саратаў. У тым ліку і я. А мой таварыш зь Беларусі Коля Іваноў пайшоў у Сталінград і, вядома ж, загінуў. Пасыля вайны спрабаваў знайсці ягоных родзічаў. Але ж... Івановых у нас дужа многа. Пасыля яшчэ было нямала выпадкаў, калі ноччу па трывозе паднімаюць роту, выстрыйваюць і зачытваюць сьпісы тых, хто зараз жа адпраўляецца на станцыю, у маршавую роту, на фронт.

Цяпер з вышыні ваеннага вопыту і перажытых гадоў нельга не зьдзіўляцца, чаму і як там нас вучылі. Галоўнай, мабыць, як і здаўна ў расейскім войску, была страйвая — пляцавая ваенная навука, паводле якой ацэньвалася ўсё астатніе. Усё астатніе падгандлялася пад яе. Нават тактыка зь яе строга рэгламэнтаванымі параметрамі ў абароне і ў наступленыі. На вайне ніхто іх не трymаўся, бо было непатрэбна. На вайне аказалася, што той камандзір мае найбольшы посыпех, які хутчэй за іншых адрынуў даваенную навуку і творча эксперыментуе, асобна падыходзіць да кожнага бою. Можна сказаць, што вайну рабілі дылетанты. Даваенныя прафесіяналы збанкрутувалі ў самым яе пачатку. Але каб зразумець тое, трэба было набыць пэўны вопыт, а мы такія былі зялёныя...

Пра камандзіраў можна б расказаць шмат — розныя былі. Камандзірам нашай роты быў старши лейтэнант Грыб, немалады ўжо чалавек, беларус, аднекуль з Гомельшчыны. Можа, менавіта дзякуючы яму я скончыў гэта вучылішча, дайшоў да выпуску. Неяк непрыкметна, па-зямляцку ён мной апекаваўся. А можа, таму, што вучыўся я і вучылішча скончыў на «выдатна». Як бы цяпер сказаі, — з чырвоным дыплёмам. Але тады толькі павесілі маё фота на ганаровую дошку выпускнікоў... А там — запомніўся інтэлігентны выкладчык тапаграфіі, якому я часам малываў карты-схемы, — Рамественскі, на той час ужо інвалід вайны. Камандзірам батальёна быў маёр Анціпас, грэк. Вядома, на фронт грэкаў не пасылалі, скарыстоўвалі ў тыле, але гэта быў ладны камандзір, з традыцыямі старога царскага афіцэра. Чаго ня скажаш пра цэлую плойму маладзейшых гарладзёраў, выхаванцаў Варашылава і Цімашэнкі. (Ды Бог ім судзьдзя.) Гэтыя муштравалі пераважна васемнаццацігадовых бязглазда і жорстка, найперш каб самім ацалець ад вайны, пераседзець яе ў тыле. Тое, аднак, удалося далёка ня ўсім. У свой час іх таксама паслалі пад зьнішчальны агонь, і шмат хто зь іх там пагінуў. Што трохі іх выбачае...

11. Фронт. Кашара. Севярынка

Увосень 43-га прысвоілі званыне малодшага лейтэнанта. Пагоны выдалі залатыя, на якія кожны з выпускнікоў прышпіліў па адной маленькай зорачцы. Атрымалася даволі прыгожа, пайшлі сфатаграфавацца. Ды атрымаць фота не пасыпелі — ноччу ўсіх паднялі для адпраўкі на станцыю, дзе ў тупіку стаялі пустыя таварныя вагоны. Праўда, з жалезнымі печкамі, і то добра.

Ехаць давялося доўга, месцы ў вагонах абсталёўвалі самі — цягаль на станцыях дошкі для нараў. Прадукты атрымалі мукой, па кіляграму на чалавека, з тae мукі пяклі на печках ляпёшкі, якімі і харчаваліся ўсю дарогу.

А тыя прыгожыя пагоны ніяк нам не паслужылі. У дывізіі, куды ўрэшце прыйшлі, начальнік штабу сказаў праista: «Зыняць! Тут вам не парад». Зынялі, але палявых не атрымалі і пайшлі ў бой беспагоннымі. Я да зімы хадзіў-бегаў у шынялі без пагонаў, трymаючи залатыя ў сумцы. Пасьля старшина роты зыняў з забітага артылерыста зялённыя, якія ці не паўгоду давялося насіць на сваіх юначых плятох.

Фронт пачынаўся з Дняпра, на ўжо адбітых пад той час пляцдармах. Так што пашэнцыла — фарсіраваць Дняпро не давялося. Але і за Дняпром хапіла пекла, у якое мы трапілі. Найперш няўдалае наступленыне на Крывы Рог, адкуль нас турнулі немцы. Кілямэтраў 60 нашая пяхота і танкі адступалі на поўнач. Пасьля, трохі перадыхнуўши, завязалі баі за Александрыю і Знаменку...

Я быў у звычайнym стралковым палку камандзірам узводу. Пачалася зіма, съюжа, хоць і не такая, як на Волзе. Сёлы ўсе разьбытыя, баі за кожны пагорак, за кожную балку... Ахвяры страшэнныя. Пяхоту выбівалі спрэс.

Страты былі аграмадныя. Трапіўши ў стэпе пад кулямёты агонь, рота за гадзіну ці не палову байцоў пакідала на сънезе. Або ў кукурузе. Ці на краі сланечнікавага будыльля. Іншага сковішча тут не надаралася. Падалі забітыя, не ўстали параненыя. Кідацца ратаваць каго не выпадала, тое было

справай санінструктараў, калі яны яшчэ ўцалелі. Лёгкапараненая ратавалі сябе самі – паўзлы ў тыл. Суправаджаць іх ніхто ня меў права, тое забаранялася статутам і ўважалася як ухіленыне ад бою. Шмат якія параненая, калі не маглі самі выпаўзыці, апыналіся параненымі другі раз, а то і забітымі. Мой сяржант, паранены ў съязгно, перш чым паўзыці ў тыл, захацеў закурыць і счакаў, пакуль хлопцы прыпаляць яму цыгарку. Ды дачакаўся асколка ў жывот. Ня ведаю, ці давезьлі яго да санчасткі...

Хаваць сваіх забітых нам не даводзілася, звычайна кожнага пакідалі на тым месцы, дзе яго напаткала съмерць. Не было калі і не было як пад агнём, а пад агнём мы былі заўсёды. Ці кулямётным, ці мінамётным, ці пад абодвумя разам. Старэйшия камандзіры ўсё гналі пяхоту «ўпярод і ўпярод!». Забітых хавалі паслья, у тыле, пра тое дбалі адмысловыя «пахаронныя каманды». Дзе-небудзь у сяле ці ля дарогі яны капалі братнія магілы, звозілі са стэпу трупы. Распраналі, вымалі з кішанёў дакумэнты, зьбіралі на сънезе зброю. Працы ў іх было шмат, таму ня надта глядзелі на тое, труп перад імі ці яшчэ жывы. «У яме дойдзе, – казалі. – А валёнкі спатрэбяцца. Шынялі таксама»... Сыпсы на забітых складалі ў штабе, там жа адзначалі, дзе хто пахаваны. Але тое зусім ня значыць, што ў пэўнай магіле пахаваны пералічаныя асобы. Яны маглі быць пахаваны ў іншай, як і ў гэтай пахаваны зусім іншыя, чым тыя, што пазначаныя ў штабных съпісах²⁵.

Звычайна ўдзень вялі бой за сяло (а сёлы ж на Украіне вялікія), пад вечар выбілі, немцы пайшлі. Але ж мы ў сяле ня спынімся, трэба ж гнаць немцаў, пакуль яны адступаюць. Хіба забяжыш, скончыў дзе кавалак хлеба, калі ён ёсьць, якая цётка дасыць цёплага бурака, і – зноў у поле. Зноў бой і агонь – выбухі мін, танкавыя стрэлы з абодвух бакоў. І крыкі начальства, мат-перамат – асабіста і па тэлефоне. Аж пакуль немцы ня спыняцца ў суседнім сяле. Тады і мы спыняемся ў полі.

Ад бяssonыня і стомы стан увесь час быў блізкі да поўнай абыякавасці. Пад агнём не хацелася акопвацца ці

хавацца. Заб'е – ну і чорт зь ім. Абы хутчэй, менш пакутаваць. Куды болей, чым страх, даціала съюжа. У стэпе, ноччу. Заснуць, аднак, не было як, – мароз змушаў калапіцца, дрыжэць, стукаць нагамі. Хоць бы лежачы ў сънезе. Той стан перапынялі толькі каманды ды мацюкі камандзіраў. Ды калі блізкі, ва ўпор, абстрэл. Ці мінамётны агонь. Тады на кароткі час ахопліваў спалох. А затым – зноў стома і абыякавасьць да ўсяго.

Зіма на Украіне, можа, і не такая лютая, як у Рәсей, але таксама съюздённая – са сънегам і вятрамі, асабліва ў раённым стэпе. Апрануты я быў у тое, што нам выдалі ў вучылішчы – шынэлак, кірзовыя боты, шапка. У палку атрымаў толькі трохпалыя рукавіцы і аўчынную камізэльку, якая ўвогуле мяне ратавала. Тым болей, што тыднямі днівалі і начавалі ў полі. Каскі я не надзяваў. Аднойчы надзеў на шапку, але яна дрэнна трымалася там, і мой памкамузвода, сталы сяржант, кажа: «Што карысыці зь яе! Кідай к чортавай матары...» Перад тым на краі кукурузнага поля забіла нашага самага маладога ва ўзводзе байца – куля трапіла ў каску, калі той ляжаў у ланцугу, і прабіла яе наскрэз. Як увайшлі ў сяло, дзе пад вербамі ляжала некалькі забітых немцаў у касках, усё той жа памкамузводу па чарзе стрэліў кожнаму ў голаў, і ўсе каскі аказаліся пррабітыя. Дык я і кінуў у сънег сваю. Адразу стала спрытней, і я не пашкадаваў ні разу. З салдатаў таксама мала хто насіў каску – хіба самыя абачлівыя. І я ня чуў, каб яна каго ўратавала. Асабліва ў наступу.

Там у першым баі загінуў мой сябра Коля Перажны, зь якім мы ў адным узводзе вучыліся ў Саратаве. Як нас разъмяркоўвалі па часыцах у Ануфрыеўцы, ён усё наракаў, што не далі пісталетаў, якія належалі камандзірам узводаў. Тады сказалі – там атрымаецце. Коля так і не дачакаўся свайго ТТ, раней атрымаў кулю ў сэрца. Другому сябру, Валодзю Леўчуку, пашэнцыла болей – ён дайшоў да Бугу, дзе на пераправе быў цяжка паранены. Болей на фронт ня трапіў, жыцьцё дажываў кульгавым інвалідам-франтавіком.

Мяне ж пакуль што кулі і снарады міналі, толькі аднойчы марознаю ноччу ў стэпе згубіў рукавіцы і добра прымарозіў руکі. Але ў тым сам вінаваты. З абмаражэньямі да дактароў лепей было не зьвяртацца, тое нярэдка ўважалася як знарок і суседзіла з трывалам.

Мой першы бой у якасці камандзіра ўзвода ня надта запомніўся. Помню толькі, як ротны, нейкі камлюковаты, цывільнага выгляду чалавек у паўшубку, гнаў салдатаў і мяне разам праз шырокое поле кукурузы, пакуль мы ня трапілі пад агонь.

Залеглі. Пасьля ішлі зноў. Ноччу ішлі ў батальённай калёне. Зранку і ўвесь дзень нас жахліва бамбілі нямецкія самалёты, і мы то разбягаліся па стэпе, то зноў зьбіраліся на дарозе. Неяк спыніліся на краі сяля ў пустой аборы, ротны сказаў, што трохі адпачнем і будзем атакоўваць кашару за дарогай. І толькі я задрамаў у кутку на саломе, як усчалося бамбаваньне, трэба было вымятацца ў стэп — пад агонь з-за дарогі. Ротны застаўся ў аборы, дзе яго і забіла пры другім налёце «юнкерсаў». З камандзіраў у роце я застаўся апошні, таму да мяне і прыбег намеснік камандзіра палку — наступаць, такую тваю маць! Пайшлі наступаць — ланцугом па полі да кашары. На гэты раз нам пашэнціла, агню не было, мы дабрылі да развалюхі-кашары, дзе не знайшлі нікога, немцы вымеліся. Каб чаго ня сталася, я паслаў у тыл аднаго сяржанта далажыць, што кашара ўзята. Як высьветлілася пасьля, таго няварта было рабіць. Сяржант вярнуўся і сказаў, што камандзір палку аб'яўляе мне падзялку. Што ж, добра. Мы залеглі за кашарай у сънезе, згладнелія, замерзлыя. І мой памкамузводу кажа: а давайце ў кашару, трохі пагрэнемся. Тым болей, што салдаты дзесь раздабылі тэрмас шнапсу. Акурат для сурэву.

Пагрэцца, аднак, не пасьпелі, як зь недалёкай кукурузы выпаўзлі тры бронетранспарцёры і адкрылі па кашары шквальны агонь. Мае паўскоквалі і без усялякай на тое каманды сыпанулі назад, да дарогі. За імі дзе паўзком, а дзе подбегам рушыў і іх няхуцавы камандзір. Там пад абстрэлам даседзелі да ночы. А як съцямнела, на дарогу прыбег намеснік камандзіра палку, які тут жа паабяцаў мяне

расстраляць, калі я да ранку не вярну страчаную кашару. Аказваецца, ён ужо далажыў пра яе ў дывізію, а яна зноў апынулася ў немцаў. Становішча маё было такое, што горш не прыдумаеш. Ля кашары стаяць тры бронетранспарцёры, а ў мяне засталося якіх пятнаццаць салдатаў. Як яе ўзяць?

Аднак мусіў браць. Уначы пры бліскучай поўні пайшлі, ды хутка вярнуліся зноў: немцы не падпусыцілі і да паловы поля. Стой чакаць ранку і свайго прысуду. Але за той час штось сталася на фланзе — страляніна, крыкі. Хутка адтуль бяжыць аўтаматчык, — на штаб напала нямецкая разведка, намкампалку патрабуе, каб усе мы — неадкладна туды, на дапамогу. Пабеглі на дапамогу, ды спазынліся. Немцы ўжо вымеліся, а намкампалку забіты. Уранку ля школы два маіх салдаты капалі яму магілу. А да нас у роту прыйшоў новы камандзір лейтэнант Міргарад, зь якім я праваяваў да калядаў. Нейкім чынам той выпадак адбіўся ў напісаным праз дваццаць гадоў апавяданьні «Ранак-съвітанак».

На стэпавай роўнядзі ваяваць было цяжка, схавацца ад кулямётнага агню не было як. Ды й ад мінамётнага таксама. Адзіным укрыццём служылі няўбранныя ўлетку кукурузныя палеткі ды адзінокія сыцірты ў стэпе. Але апошняя часыцей за ўсё былі здрадніцкім зманам, бо немцы здалёк бачылі, а болей ведалі, што за імі заўсёды хаваліся, і старава абстрэльвалі іх. А іх выбіралі для схову ад агню і ветру тыя, што былі трохі ў тыле: санітары з параненымі, абозынікі, камандзіры. Там яны часыцей за ўсё і гінулі — у тыле пяхотных ланцугоў. У той час, як у ланцугу было часам схоўней.

З баямі мы займалі вялікія і малыя сёлы, ішлі далей. А ў гэты час ззаду, у занятых сёлах пачыналі дзейнічаць тылавыя службы, штабы і палявыя ваенкаматы. Гэтыя зьбіралі ўсіх, хто там сядзеў з 41-га. Такіх набіралася нават зашмат, — партызанаў жа там не было, усе дома. Найперш зьбяруць у стэпе вінтоўкі, што засталіся каля забітых-параненых. Забітых яшчэ не пахавалі, а іхнімі вінтоўкамі ўжо ўзбройваюць прызыўнікоў. Абмундзіроўкі няма, і яны

так, у хатнай апратцы, зь «сідарамі» за съпінай ідуць у ланцуг — атакаваць суседняе сяло. Няшмат, аднак, даходзіць да таго сяла. Тады пачынаецца ўсё спачатку.

З камандзірамі тое ж самае, кадравых мала. У нас у роце было толькі два афіцэры — я і камандзір роты. Тады людзей на ўзводы нават не дзялілі, не было каго. Добра, калі пісар пасыпее перапісаць прозывішчы, а то ідуць безыменнымі. І гінуць. Таму столькі ў нас цяпер «неизвестных солдат», «пропавших без вести». Такі быў улік. У пяхоне не было ніякага ўліку. Во кулямёты ўлічвалі, гарматы, танкі. Нават снарады начальства лічыла, бо за іх адказнасьць мела. А за людзей адказваў адзін Гасподзь Бог...

Новы, 1944 год сустрэў пад сыцітай у засьнежаным полі. Як пацімнела, бой стаў сыціхаць, — немцы таксама хацелі сустрэць навагодзьдзе. Старшина прынёс вячэру — пярловы суп. Той, хоць і пляскаўся ў тэрмасе, але даўно прастыў і быў сыціодзёны. Хлеб дык і наогул зъмерзлы — секлі нямецкім штыхом. Але нам, тром афіцэрам, менавіта пад новы год выдалі доппаёк — па жмені сухога пячэнья і баначку шпротаў на трох. Жуючы з кішаня тое пячэнье, я і задрамаў пад сыцітай, не дачакаўшыся запаветнага часу зъмены году.

А недзе на золку паднялі — батальён рушыў у наступ. Немцы джгалі трасіруючымі зь недалёкага сяла, адкуль іх належала выбіць. На той раз ня выбілі — залеглі ў голым полі.

Звычайна немцы не любілі бліжняга, як ён называецца, бою і нішчылі агнём здаля. Наконт агню яны былі майстры, нічога ня скажаш. Гэта ў нас вучылі салдатаў зь іхніх са старэлых «драгунак», якімі нас угаворвалі ганарыцца, рабіць 6—8 стрэлаў у хвіліну, што было абсолютным глупствам. Немцы сеялі з аўтаматаў колькі маглі, а іхні кулямёт MG-42 рабіў 1000 стрэлаў у хвіліну. Іхня мінамётчыкі ўмелі навесіць па 12 мінаў у паветра. Гэта значыць, першая яшчэ не ўзарвалася, а ўжо вылецела дванаццатая. Натуральна, што ў такім шквале агню доўга не выжывеш. Празь дзень-другі — або ў земадзел, або ў здраўадзел, як сумна жартавалі салдаты. У нас з агнём было куды горш, заўжды

не хапала боепрыпасаў. Нават у шараговага байца, калі ён страляў у бai. Тоe, што было з сабой (у падсумках цi магазынах), можна было расстраляць за некалькi хвiлiнаў. Зноў жа [–] куды байцу ўзяць болей патронаў? Хiба за пазуху, у кiшанi. Немцы для тae мэты скарыстоўвалі боты з шырокiмi халявамi, у якiя напiхвалi магазынаў. Нашыя ж дыскi ў боты не запiхнеш. Ды й боты не такiя, з вузкiмi халявамi, а ў байцоў спрэс абмоткi. Таму на полi, у ланцугу, пяхота не страляла, эканомiла для бою ў сяле. Мерка-валася, што там, сярод хатаў, можна прымянiць штых-маладзец, бо куля — дура, як вучыў «вялiкi Сувораў». Але немцы не падпушчалi блiзка, яны нiшчылi нас у полi градам куль i асколкаў. Таму наш штыхавы бой, якому дужа вучылi салдатаў i афiцэраў, практычна ў вайнu не прымяняўся. (Таксама, дарэчы, як i процiгазавыя сумкi, якiя марна цягали да самай перамогi.) Славутыя «каցюшы» ўжывалiся рэдка, для транспарцiроўкi іхняга боезапасу патрэбны былi дзясяткi аўтамабiляў, а гаручага заўжды не хапала. Таму пяхоту падтрымлiвала толькi малакалiберная артылерия — саракапяткi ды 76-мм гарматы на коннай цязе. Але конi на полi бою жылi меней, чым жылi салдаты.

Аднойчы на пачатку зiмы я зрабiў першую спробу асвоiць артылерию. На полi бою каля сыцiрты саломы наткнуўся на кiнутую саракапятку. Перад tym тут стралялi танкi, i гэтыя артылеристы цi, можа, уцяклi, цi iх пабiла — за сыцiртай ляжала некалькi трупаў. А снарады былi — некалькi скрынак. Як страляць з такiх гарматаў, нас у вучылiшчы трохi вучылi. I я паспрабаваў. Не па танках — па пяхоце ў недалёкiм сяле. Расстраляў усе снарады, мой салдацiк мне памагаў. Шкада, гармату мы не маглi ўзяць з сабой, пакiнулi ля сыцiрты.

Пасьля невялiкага перадыху пачалася Кіраваградзкая апэрацыя, за якую маршал Конеў атрымаў ордэн Ленiна, як ён пiсаў, палемiзуючы з аўтарам «Мёртвым не балiць»²⁶. На ягоную думку i думку Сталiна, то была вельмi пасьпiховая апэрацыя. Можа быць, з гледзiшча Крамля так яно i было. Але было іншае гледзiшча — салдата з засынежанага поля, залiтага крыўёй i здратаванага гусенiцамi танкаў,

на якім быў амаль цалкам разгромлены наш полк. Там загінуў камандзір маёй роты лейтэнант Міргарад, камандзір батальёну капитан Сымірноў, камандзір палку маёр Казар'ян, дзясяткі салдатаў ды іншых афіцэраў.

Пачалося ўсё, як нашу дывізію ўвялі ў прарыў. Наступалі мы ў асноўным ноччу. Дзень звычайна вялі агнявы бой, а ноччу калёнай — у стэп, лезылі як мага ўглыб, дзе можна пралезыці. Дзе пускалі немцы. Спаць не было нікай магчымасці, ніводнай гадзіны. Гэта таксама фэномэн, вынаходзства савецкай ваенай науки — прымусіць салдата абыходзіцца бяз сну. Думаецца, ні ў адной арміі так ня ўмеюць. І вось ідзем сонныя па стэпе, засьнежанай дарогай, шмат хто съпіць на хадзе, спатыкаецца, падае. Тады іншыя лаюцца. Аднойчы я ледзьве не зайшоў да немцаў. Памятаю, дарога была замеченая, але сънег не глыбокі. І вось бачу вакол сябе лета, нейкія дрэвы, быццам алея. А наперадзе съцяна, бы замак, і ў ёй вароты чорныя. Трохі трывожна, але я туды іду, у гэтыя вароты. І раптам чую: «Куды прэш? Лажысь!» Я прачынаюся. Побач ля дарогі ляжаць нашыя разведчыкі, а наперадзе пасадка, тонкія дрэўцы. Аказваецца, там немцы, і яны пачалі ўжо джгаць трасіруючымі ў наш бок. Калі б ня гэтыя разведчыкі, дык і зайшоў бы ў іхнія рукі. А тады сказаў б: перайшоў да немцаў. Дарэчы, гэткія выпадкі на вайне былі дужа распаўсюджаныя — калі заходзілі ці заяжджалі да немцаў. Нават генэралы гэтак траплялі ў палон.

Потым зноў ішлі па начы, помню — шэрань, мароз. Зноў розныя прыгоды былі. Начальнік штабу палку завёў нас не туды, спыніліся. Пачалі арыентавацца. А пасправуй ноччу ў стэпе зарыентавацца па карце. Вакол паўзмрок, ніводнага арыенціру, толькі няўбраная кукуруза ды сланечнік шархаціць на ветры. Стаялі, стаялі, раптам на «вілісе» даганяе генэрал. Ня ведаю, які, можа, камандзір дывізіі, сарваў з капитана пагоны, давай біць яго. Але пакуль тое адбывалася, мы хоць трохі драманулі на сънезе. Пасьля зноў пайшлі. Пад ранак выйшлі да сяла пад гарой, аказалася, то Вялікая Севярынка — сяло, якое стала брутальнym знакам у майм лёсе. Там каля крайніх хатаў нейкія

ямы, зь якіх, відаць, улетку бралі пясок, і мой узвод адразу ў іх зашыўся. Як разъвіднела, здаля ўбачылі будынкі ды трубы вялікага гораду Кіраваграду. Але, пэўна, згледзелі нас і немцы. Нам страляць было далёка, а немцы зь цяжкіх мінамётаў пачалі штурмаваць па сяле, не давалі нікому высунуцца ў поле. У нас стратаў не было, а там, ззаду, некаторых пабіла, у тым ліку і афіцэраў з нашага палку.

12. Першае раненъне

Увечары, як пацямнела, мінамётны агонь спыніўся, і камандзір батальёну капітан Сымірноў загадаў выстрайвацца ў паходную калёну, якую павёў кудысьці ў стэп. Пасьля агнявога напружання трохі павальнела, стала на душы спакайней. І вось мы ідзем, у стэпе даволі съветла, хоць месяца не было. Нейкая дарожка палівая, трошкі наежджаная. Я іду побач з нашым другім узводным, які нідаўна прыбыў у роту. Ён — старшы лейтэнант, артылерыст, але з акружэнцаў, і таму яго паслалі ў пяхоту — на перавыхаванье. Наперадзе ідуць камандзір батальёну, далей разьведка, а мы ў сярэдзіне калёны. Можна расслабіцца. Бой грыміць, але дзесь зводдаль і збоку, а тут быццам ціха. Раштам гляджу — побач у зарасьніку кукурузы нейкія людзі. Толькі я іх згледзеў і нават не пасыпей яшчэ што падумаць, як адтуль густа паласнулі чэргі — трасіруючымі па ўсёй калёне. Чорт ведае, што вакол пачалося, такі ўраганны кінжалны агонь. А паводле загаду камбата ў выпадку нападу нашая рота разгортваеца зьлева ад дарогі, іншыя — справа. Я, канешне, зъбег з дарогі, упаў на снег. У мяне быў аўтамат, але пры ім толькі адзін магазын. Чаму адзін?

Перад наступленьнем кінулі нам невялікае папаўненьне з тылавых падразьдзяленньняў. У нашу роту далі ручны кулямёт і прыслалі батальённага пісара. У пісара быў аўтамат, але без патронаў... Але съярша пра кулямёт. Вось пачынаюць выцягваць калёну, а ў мяне ніхто ня хоча браць кулямёт. Шмат людзей зь Сярэдняй Азіі — мая ні бяльме-

са, мая ні бяльмеса. І астатнія адмаўляюцца: я не служыў, ня ведаю, як зь яго страляць. Каб ня кідаць кулямёт, аддаў яго нейкаму дужаму дзядзьку, каб ён хоць нёс. Нельга ж губляць кулямёт... А тут стаіць пісар без патронаў, мармыча: што мне рабіць, толькі блытацца пад нагамі? Хітраваў, мабыць, хацеў, каб яго адправілі з роты. Тады камандзір роты кажа: Быкаў, аддай ты яму дыск, каб ён ня ныў. Ну я і аддаў, бо болей аўтаматаў ва ўзводзе не было, усе толькі зь віントоўкамі. А сам застаўся з апошнім, што пры аўтамате. Тое было, канешне, памылкай. А можа, і паратункам, як пасъяля выявілася.

А тут, упаўши, бачу, што справы нашыя — швах. Па-першае, з кукурузы ідуць танкі. Колькі іх там, не зразумець, можа, чатыры ці пяць. Ці яшчэ болей. Узраўлі рухавікі, і яны рушылі, загрукацелі іх кулямёты. А між танкамі — аўтаматыкі, і крычаць: рус, здавайся! Так яны заўсёды крычалі, калі заганялі нас у якую пастку. Ну, я пачаў біць з аўтамата, здалося, задаў ім агню. Але во аўтамат змоўк, значыць, патроны ўсе. Азірнуўся назад, а нашы далёка ўжо бягуць у полі. Тут засталіся толькі тыя, што ўжо не кратаноцца. І я ліхаманкава рашаю для сябе: ляжаць ці ўскокваць? Калі праляжу яшчэ хвіліну, дык яны мяне возьмуць жывым. Калі ўскочу, дык буду расшкуматаны кулямётнай чаргой. Што лепей?

Але немцы ў той час перанеслы агонь на тых, што адбегліся далей, мусіць, блізка ля сябе яны цэляў ня бачылі. Агняны напор нібы павальнеў. Я ўскочыў і кінуўся перабежкамі. Нават не перабежкамі, а рыўкамі. Ускокваю, а праз тры-пяць крохаў падаю. Затым зноў ускокваю і зноў падаю. І так трошкі адараўся ад немцаў. Прыйтим я навучыўся пазнаваць, калі яны страляюць па мне. Як чэргі пачынаюць мільгаць вакол, падаю. А як перамяшчаюцца па іншых, ускокваю. І ў такі момант, як бег, па лытцы моцна ўдарыла, бы палкай. І я ўпаў. У боце адразу стала горача, гэта палілася кроў. Я думаю: відаць, перабіла нагу. Калі так, дык усё, скончыўся Быкаў... Але ўсё ж праз колькі сэкунд ускочыў, чакаю, падломіцца нага ці не? Не, быццам не падломваецца. Толькі баліць і ѿ боце ўжо хлюпаете. Аў-

тамат без патронаў, але ў мяне і безъ яго навешана: палявая сумка, дзівэ гранаты, адна супрацьтанкавая, кумулятыўная, — даволі несуразная штуковіна. Па-першае, цяжкая, далёка ня кінеш, па-другое, трэба, каб яна ўдарыла аб браню сваім донцам, зь якога толькі і можа тую браню праламіць. А каб граната так ударыла, у яе рукайцы зроблены стабілізатар — такая стужка з тканіны. Увогуле кідаць яе вельмі нязручна. І тармозіць яна сама сябе, ды яшчэ гэты палёт... Кідануў я гэтую гранату няўдала. Відаць, недакінуў, і яна не ўзарвалася. Або я ня трапіў, і цяпер не разумею, што атрымалася.

А з танку мяне заўважылі, і той рашуча давярнуў у мой бок... Ну, тое расказваць доўга, а так гэта сэкунды... І вось я закруціўся, бы вуж, на сънезе, ледзьве пасьпей выхапіць з-пад танка ногі, як ён гусеніцай — па полах майго шынялю і пайшоў далей. Здалося, я ўжо разъвітаўся з жыцьцём. Але гляджу: там, дзе танк, хтось ускоквае і шырокая размахваецца гранатай, аж адлятае ўбок палявая сумка. З палявой сумкай у нас быў толькі ротны, лейтэнант Міргарад. Выбух, танк засмылеў і неўзабаве запалыхаў на сънезе. Там усчалася страляніна, але гэта ўжо нашы забахалі, ма-быць, па танкістах. А я з гэтага месца ўсяляк — то бокам, то на каленях пачаў пад дымам пррабірацца далей. І тут якраз побач надарыўся санінструктар нашае роты, аказваецца, ён бачыў, як мяне параніла. Санінструктар і кажа: ня трэба туды, за ўсімі, немцы якраз туды і цаляюць. Давай у гэты бок, дзе кукуруза, там быццам лагчынка. І праўда, мы павярнулі ўбок, дзе тырчэла нейкае будыльлё, і выйшли з-пад удара, які кіраваў на съцірту. Пасьля патрапілі на нейкую дарожку. Там ён съцягнуў мой бот, перавязаў нагу. Рана была скразная, пррабіла галёнку, як пасьля аказалася, адшчапіла частку касыці. Нага ад таго не падламілася, але боль быў страшэнны, я потым правалаўся ў шпіталі студзень, люты, сакавік — амаль тры месяцы. Не зажывала...

Яшчэ забыўся сказаць, што, як бег, яны абстрэльвалі нас і з танковых гарматаў. І вось адзін снарад разарваўся якраз наперадзе, мяне моцна выцяла ў жывот, — у гарачцы

здалося, што я атрымаў яшчэ і асколак. Асколак у жывот — то вельмі кепска. Хаця сьпярша боль невялікі, гэтая парапененая доўга не жывуць. Я ўжо бачыў такіх. Цела ўсё мокрае — не зразумець, ці ад поту, ці ад крыві. Перавязаў мяне санінструктар і пакінуў на дарозе, яму трэба было ў роту. У нашай жа арміі быў загад, што байцам забаранялася пакідаць поле бою дзеля суправаджэння парапененых. Ля сыціртаў грымеў бой, туды пайшлі танкі, і мой санінструктар быў там патрабовы. Дарэчы, ён там і загінуў. Там жа загінуў і камандзір роты Міргарад ды і шмат іншых. Сыцірты гарэлі ярка ўначы, і адтуль на дарозе паявілася фурманка з парапененымі. Але то была фурманка ня нашай — суседнай часці, і ў ёй сядзела дзяяўчына-санінструктарка. Мяне пасадзілі таксама. Празь нейкі час мы спусціліся з пагорачку, наперадзе ляжала вялікае сяло з царквой. Там дзяяўчына ў какось папытала, дзе санчастка, куды везыці парапененых? (Далей было тое, што апісана ў аповесыці «Мёртвым не баліць». З абсалютнай дакладнасцю²⁷.)

13. Ноч у сяле. Сыцірты

У хаце, дзе сабралі парапененых, я спаткаў аднакашніка з вучылішча. Таксама парапененага. Мы дамовіліся раніцай выбірацца разам. Была там і адна санінструктарка, баявітая дзеўка накшталт маёй Каці. Уначы мы нават выпілі трохі, — знайшлося ў некага. Потым хлопцы апаролі ў падпечку трусоў, давай трусоў гэтых рэзаць. Хоць і парапененая, а есыці хочацца. Бліжэй да ночы разбалелася нага, і я прылёг на лаўцы. Апоўначы хтось мяне будзіць — расплюшчыў вочы, а гэта наш камандзір батальёну капитан Сымірноў, пытаеца: «Ты парапенены? Хадзіць можаш?» Кажу: не. Крыху наступаць мог, але сказаў, што не. Ён кажа: «Во зьбіраю батальён...». Закурыў, пагрэўся і пайшоў. Я зноў задрамаў і прачнуўся ад таго, што ўсё хадуном ходзіць, страшэнны абстрэл. Па сяле б'юць мінамёты, чутно, што і танкавыя гарматы таксама страляюць, — гук такі асаблівы, кароткі.

Прыкрыцца ніякага, мы ж у сваім тыле. Параненая затрывожыліся і пачынаюць па адным выпаўзаць на вуліцу. А на вуліцы ўжо імчашца фурманкі, ратуюцца. Мой аднакашнік, малодшы лейтэнант, кажа: «Давай пойдзем да царквы, там цераз поле — нашы».

Неяк мы зь ім выйшлі з нашай хаціны, але да царквы не дайшлі, нас абстралялі. Я кажу: «Там мы ня пройдзем» — і вярнуўся, ён пайшоў адзін. Ды празь нейкі час расчыняюцца дзъверы, і ён падае на парозе зь дэзвюма кулямі ў горле. Крывавая pena з роту і з ранаў. Нешта хацеў мне сказаць, ды толькі хрыпей. Хутка сканаў на маіх руках. Яшчэ праз гадзіну ў хаце засталіся толькі тыя, што не маглі хадзіць, астатнія паразбягаліся. Танкі ўжо ўвайшлі ў сяло. Бачу, тут мне не адсядзецца. Нага распухла за ноч і баліць горш, чым напачатку. Ступіць я ўжо не магу. Тады і я выпаўз. У двары нейкі дзядзьзька з пограбу дае мне пачак аўтаматных патронаў і зноў — кумулятыўную гранату. Патронаў я ня ўзяў — у пісталете ў мяне былі патроны. А гранату ўзяў. Адкруціў ручку, паглядзеў, ці ёсьць запал. Запал быў на месцы. Так я ўзбройўся і думаю: «Мабыць, то — мой фінал, фініта ля камэдыя». І папоўз на дарогу.

А на вуліцы ўжо, мабыць, нашыя схлынулі, нікога няма. Танкі ўсё страляюць, асабліва на tym канцы сяла. І тут паяўляецца параконная фурманка, на ёй чалавек пяць салдатаў. Ага, думаю, стой! Крычу ім і махаю гранатай. Калі ня спыняцца, думаю, запушчу ў іх гранатай. Але чорта яны спыніліся, — пранесціся міма. Ращучасьці кінуць гранату ў мяне не хапіла. Ды ўсё ж там знайшлася добрая душа, фурманка спынілася. Саскокае адзін у паўшубку, падбягае да мяне, хапае пад пахі. Так я апынаюся ў фурманцы. І як урэзалі мы з таго сяла ў поле, вырваліся, можна сказаць, з-пад танкаў. А тыя не спяшаюцца нас даганяць, — страляюць з гарматаў, болей цераз нашыя галовы па тых, што далёка наперадзе. У паветры толькі фыркаюць танкавыя балванкі. Я aberуч трymаюся за нешта ў фурманцы і гляджу назад, на сяло. Ля царквы бачу нашу санчасцьць у няхуцавай мазанцы. Адзін танк там раптам спыняецца і з вуліцы двумя стрэламі б'е па хаціне, тая знікае ў воблаку пылу. І ўсё. Мабыць, тыя, што

там заставаліся, абстрагіялі яго ці кінулі гранату, во танк і расправіўся зь імі. Па ўсёй верагоднасці, тое ж назіраў аднекуль і мой камбат, які заходзіў перад тым, як пайсыці зьбіраць батальён. Дык ён, канешне, рашыў, што там застаўся і Быкаў. Так мяне сьпісалі зь ліку жывых, бо ў той полк я больш не вярнуўся.

Ёсьць і яшчэ адна версія паходжання мае «пахаронкі». Рэч у тым, што на тое поле пад Севярынкай наш полк не вярнуўся, начальства скіравала ягоную рэшту ў іншым кірунку. Забітыя заставаліся ў стэпе. Іх замяло сънегам. І толькі як вясной сънег растаў, пачалі вытайваць трупы, якія сяляне крукамі звалоквалі да саней і везлы ў Севярынку. Ля аднаго зь іх, мабыць, знайшлі маю палявую сумку зь сякімі-такімі дакумэнтамі і палічылі, што той «падсь-нежнік» ёсьць Быкаў.

Пасыля ў Севярынцы на братнай магіле зрабілі нейкі помнік зь некаторымі прозывішчамі загіблых, сярод якіх апінуўся і я.

Пасыля ў мяне было яшчэ некалькі дзён прыгодаў, прыкладна такіх, як апісана ў «Мёртвым не баліць». Дарэчы, гэта ці не адзіная аўтабіографічная аповесць, дзе ўсё ці амаль усё — праўда. Але менавіта тое, што праўда, і стала непрымальнym для сацрэалізму. Можна сказаць, што галоўным ворагам гэтага славутага мэтаду была праўда. Праўду адсочваў увесе дзяржаўна-партыйны інстытут выдаўцоў, рэдактараў, рэцэнзэнтаў і крытыкаў. У той час, як валадары нашых думак не пераставалі правакацыйна агітаваць: пішыце праўду! Колькі нашага брата, пісьменьнікаў, пагарэла менавіта на праўдзе... А на хлусыні, наадварот, рабілі кар'еру.

Далей нас, параненых, везлы кудысь на брані нашых танкаў. Была ноч, съветная, зімовая. І нас раз за разам бамбілі нямецкія самалёты. У часе бамбовак танкі спыняліся, і танкісты хаваліся пад імі, каб, калі загарыцца, пасыпець адбегчыся. А я ні зълезыці, ні адбегчыся ня мог і ляжаў пад бомбамі зъверху. Толькі моцна трymаўся, каб ня скінула

выбухам. Але пасъля адной асабліва лютай бамбоўкі, калі на сельскай вуліцы згарэлі дзьве машины, ня вытрываў і склаціўся долу. Узылезыці назад не ўдалося, і я запоўз у нейкую хату. Танкі пайшлі далей. Куды? — я ня ведаў, ды і танкісты самі ня ведалі. Даведаліся пасъля. Дык запоўз я ў хату, хтосьці памог, узылез на ложак. Цёмна, ноч. На стале нешта стаіць, гаршчок нейкі. Сунуў туды руку, намацаў яшчэ ѿплы бурак і пачаў яго есьці. Побач на ложку хтосьці ўжо ляжаў, мая рука ўсё трапляла ў штось мокрае на саломе, ды мне было не да таго. Я адразу заснуў. А як прачнушыся, пачало сьвітаць, гляджу на суседа, а гэта немец, обэрлейтэнант. Але ўжо нежывы, ужо съцюдзёны і нават задубянеў. А быццам быў жывы, як я ля яго клаўся.

Ранкам пачаўся бой, ужо за гэтае сяло. Помню, узышло сонца, усё ярка высывеціла. На вуліцы нейкія выкрыкі, хтосьці кудысь бяжыць, а ў мяне, відаць, тэмпэратура паднялася, і я перастаў разумець, што адбываецца. І ад гэтай калатнечы, і ад недасыпання. Ва ўсякім разе я ўжо ня ведаю, хто ў сяле — нашы ці немцы? Бо страляніна чулася ў адным канцы, пасъля ў другім, раздаваліся незразумелыя крыкі, затым усё прыціхла. Думаю, што ж я тут буду ляжаць, чаго дачакаюся? Выпаўз у сені. Каля дзівярэй адгароджаны дошкамі засек з бульбай, такой дробненькай, мабыць, на корм. Я прылёг на гэтую бульбу, дастаў пісталет і ляжу. Чую, бягуць па вуліцы, па дварах, але быццам гаворка ня наша, значыць, немцы. Дзіверы зачынены, але калі іх расчыніць, дык я тут жа, насупраць дзівярэй, можа, трошкі збоку. І вось туп-туп па двары. Адчыняюцца дзіверы — немец! Адной рукой трymae дзіверы, а ў другой — аўтамат. А я зь пісталетам гляджу на яго. Канешне, я магу стрэліць у кожную сэкунду, а яму для таго трэба перахапіць аўтамат у правую руку. І вось я ня стрэліў, а ён кінуў дзіверы і павярнуўся назад.

Я там праляжаў яшчэ нейкі час. Пасъля, як можна было меркаваць, немцы адсюль адышлі. Па вуліцы пайшлі нашы машины. Праўда, адкуль і куды — не зразумець. Але я ўжо выпаўз з падворку і стаў ля паркану. Ідзе бензазапраўш-

чык, я пачаў махаць рукой, ды ён не спыніўся. Стаяу, гляджу яму ўсьлед. Той выехаў зь сяла, едзе палявой дарогай, а там раздарожжа. Ён скіраваў улева, у бок невялікага ярка, а з таго ярка па дарозе — трасы. Запраўшчык і пыхнуў, бы факел.

Пасъля мяне ёсё ж падабрала адна машына і давезла да чыгуначнага пераезду. Там былі нашы матацыклісты зь нейкага разьведбату і яшчэ нейкія байцы. Мы сунуліся ў чыгуначную будку — можа, аднак, гэта былі чыгуначныя казармы. Рабочыя ў іх жылі. І там — жах адзін. Ляжаць на падлозе чалавек пятнаццаць наших забітых... Аказваецца, танкісты ўчора пасыцягвалі сюды сваіх параненых, а па чыгунцы ходзіць нямецкі бронециянік, — гэта ж яшчэ ў іхнім тыле. На досьвітку ў тую казарму зайшлі немцы зь цягніка і ўсіх параненых пастралялі. Дзядзька-рабочы кажа: «Ратуйцеся, хлопчыкі, яны хутка зноў вернуцца!». Ну мы і пайшлі. Але куды? Ззаду чыгунка з бронецияніком, зълева відаць, як за аўражынай немцы штосыці капаюць, далей шаша, па якой гужом ідуць нямецкія машыны, пэўна, выядждаюць з Кіраваграду. А наперадзе — міннае поле, — яшчэ ўказальнікаў не прыбрали, на дарозе шыльдачкі з «Minen». Але іншае дарогі ў нас няма, а за полем хоць сыцірты, нейкае сховішча. І старшы лейтэнант, які быў сярод нас, кажа: «А ну, упярод! Хто першы?». У яго некалькі падначаленых у белых маскхалатах. Але іх ён не пасылае, ён хоча паслаць кагосыці з чужых. І паслаў аднаго, параненага ў галаву пехацінца. Той падарваўся першы. Затым другі пехацінец пайшоў, але падарваўся якраз ня ён, а «свой» у белым халаце, які ішоў, здаецца, ці не чацьвёртым. Хоць і ішлі па сълядах першага. Я стыргікаў ці ня пятым. Урэшце дабрылі да сыціртаў...

Закапаліся ў сыціртах, сядзім. Назіраем. Сапраўды, празь нейкі час прыходзіць бронециянік, спыняеца на пераездзе. Зь яго выходзяць чалавек пяць немцаў, ідуць у наш бок. А там у полі стаялі дзівye пакінутыя машыны, мы думалі, яны таксама падарваліся на мінах. Аж не. Тыя немцы дайшлі да машын, там нешта парабілі (можа, замінавалі), павярнулі назад, да чыгункі. Час ідзе, мы чакаем.

Баі грукочутъ вакол нас, на ўсім даляглядзе. Скrozь нешта гарыць, бухае. Тут жа, дзе мы, цішыня, апрач нас, няма нікога. Немцы нас ня бачаць. І раптам проста над сыцітамі спускаецца нямецкая «рама», трохі прабягае па сынезе і спыняеца. Вылазіць лётчык, адчыняе капот, пачынае штосьці там калупацца. І адзін з разьведчыкаў кажа старшаму лейтэнанту: «А давайце захопім «раму». Я авіямэханік, магу ўзыляцець». Увогуле дзіўнаваты намер, але што рабіць? Улезлі мы добра, невядома, ці выседзім хоць бы да ночы. Карацей кажучы, пайшлі трое да самалёту. У белых халатах, не адразу зразумееш, хто? Не дайшлі, можа, мэтраў пяцьдзясят. Немцы штось крыкнулі, і нашы нерашуча спыніліся, нехта схапіўся за аўтамат. І ў той момант разварочваеца кулямётная турэль, і з буйнакалібернага як паласнуць па разьведчыках... Самалёт завёўся, зрабіў невялікую разъбекку і падняўся ў неба.

Выходзілі адтуль ноччу. Сьвяціла поўня, на сынезе відаць далёка, таксама натрываюцца страху. На гэты раз старшы лейтэнант першым паслаў мяне, і я стыргікаў, абапіраючыся на чыюсь вінтоўку. Але ўрэшце перайшлі шашу і ўнейкім сяле выбавіліся да сваіх. Але сяло бамбуюць «юнкерсы», сыплюць касэтнымі бомбамі.

У хаце, дзе ляжаць параненыя, чакаюць вызавазу, гаспадарыць дзяяўчына ў пагонах, выпісвае «карткі пярэдняга краю» і кіруе пагрузкай. Але транспарту няма, параненыя нэрвуюцца. Даходзіць чарга да мяне, пытаемца: зь якой часьці? Называю сваю дывізію, а яна кажа: то ня наша часьць, я ня дам картку. Што рабіць? Бяз гэтай карткі мяне ня прыме шпіталь. Я чакаю. Тады налятае чарговая партыя пікіроўшчыкаў, — выбухі, вылятаюць прэч вокны. І дзяяўчына, страсянуўшы зь сябе тынкоўку, таропка падпісвае мне картку. Можна ў тыл. Але на чым? Яшчэ з адным параненым у руку сяржантам выбіраемся на вуліцу. Бамбоўка скончылася, ды на вуліцы пуста. І раптам аднекуль «віліс» з афіцэрам, і мой сяржант кричыць: «Коля!». Шафёр — яго знаёмы. На tym «вілісе» пад вечар я быў ужо ў армейскім шпіталі ў Александры. Во як пашэнціла ўрэшце.

14. Шпіталь. Дарога на фронт

Вайна — бадай, скрэзь чалавече няшчасыце, а шчасыце, як вядома, рэч дужа адносная. У параўнаныні зь перадавой кожны шпіталь можа здацца курортам. Шпіталь у Александрыі якраз у цэнтры горада, здаецца, у будынку школы. Памылі ў лазыні, пражарылі вашывую вонратку, далі чистую бялізну. Параненых шмат, месцаў, як заўжды, не хапае. Афіцэры ляжаць па два ў ложку. Памятаю, майм суседам быў лейтэнант-танкіст са знакамітым прозвішчам Варашылаў. (З Варашылавым ляжаў, казаў пасыль.) Той шпіталь належалаў Пятай танковай арміі, таму пераважна тут былі танкісты — параненыя, абгарэлыя, розныя. Абгарэлыя асабліва страшныя. Аблапы дужа балочыя і доўга ня госяцца. Людзі пакутуюць, часта нэрвуюцца і лаюцца. Зь сёстрамі, між сабой, з начальствам. А начальства — дактары — тут ці ня спрэс жанчыны рознага ўзросту. Мужчыны — толькі палітрукі, якія і тут ведаюць адно і тое ж — сваю надакучлівую пропаганду, прывіваючы нянявісьці да нямецка-фашистоўскіх захопнікаў. Тае нянявісьці ў нас саміх звыш меры — і ня толькі да фашистоўскіх захопнікаў. Некаторыя параненыя, не стрываўшы, са злосыці пасылаюць начальнікаў на трэх літары, тады ў палаце скандал, вечарам ці ноччу паяўляеца съмерш²⁸, недысцыплінаванага кудысь пераводзяць. На перадавую, аднак, ніхто ня рвецца, усё ж тут як-ніяк цёпла, ціха і не забіваюць. Праўда, галаднавата, але да голаду за жыцьцё мы прывыклі.

Часам узынікаюць размовы, успаміны пра нядыўнія бай. Там я шмат што пачуў наконт славутага «порядка в танковых войсках», пра якасць хвалёных танкаў. Пра саракапяткі танкісты і слухаць не хацелі, для іх гэта быў не супрацьтанкавы сродак, а «хлапушы», як яны казалі. Гаворка часьцей ішла пра «тыгры» і «фэрдынанды», якія са зручных пазыцый выбівалі нашы танкавыя батальёны. А іх паспрабуй дастаць. Пастаўленая на трынццацьвёрцы 76-мм гармата іх ня брала, а яны са сваёй 88-міліметроўкі наскрэз прашибівалі браню нашых танкаў. А мы, дурні, былі

засвоілі, што наша трыццацьчацьвёрка — лепшы танк у съвеце. Паслухалі б прыхільнікі гэтых трыццацьчацьвё рак, што пра іх кажуць тыя, хто ў іх гарэў і гінуў. Але ж «наша», рускае, усё лепшае — і састарэлая «драгунка» ўзору мінулага стагодзьдзя, і ППШ — аўтамат фінскага ўзору, што выпускаўся там з 1934 году, і вядома ж, наш суконны шынэлак на «рыбіным мяху». Што ўжо казаць пра франтавая шпіталі, пра якія ня раз з болем і гневам пісаў Віктар Астаф'еў. Галоўнае шпітальнае лякарства — іхтыёлавая мазь, чорная съмірдзючая мазюка, якой мазалі ўсе раны. Добра, калі рана чыстая, а калі ў ёй зямля, часткі бруднай апраткі... Пэніцыліну ж тады не было. Найбольшая надзея была на хірургаў, якія рэзалі няшчадна, тым, можа, і найболыш ратуючы. Кармёжка ўсё тая ж, вайсковая, хіба што гарачая — хлеб, каша пярловая, радзей пшонная, суп вермішэлевы ці зноў жа пярловы. І традыцыйны чай. (На фронце мы дзівіліся, што немцы п'юць каву — напой, які мы ў сялянстве ніколі ня спыталі і які здаваўся нам агідным, бы з сажы. Але яны пілі яго з малаком.)

Афіцэрэй усё ж імкнуліся разъмеркаваць па якіх-небудзь будынках, салдатаў жа клалі звычайна ў апусыцелых за вайну калгасных аборах, кароёніках ці сывінarnіках. Трохі вычышчалі гной, слалі салому, якую накрывалі зьверху ўніверсальны салдацкай апраткай — плашч-палаткамі. Укрываліся кожны сваім шынялем ці ватоўкай, спалі не распранутыя. Зімой на праходзе ставілі жалезную грубку-бочку, якую палілі круглыя суткі. Вакол яе месцілася 2-3 сотні параненых. Адаспаўшыся паслья перадавой, спакваля пачалі адзін з другім знаёміца, моладзь — кучкавацца па інтарэсах. Нават гуляць у карты. Калі-небудзь ноччу пры съятле капцілкі можна было пачуць пад ціхенькі перабор балалайкі якую з папулярных песняў. А то і салдацкі фальклёр. («Первая болванка попала в бензобак, вылез я из танка сам не знаю как. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, — в танковой бригаде мне уж не служить. А наутро рано ведут в особотдел: что же ты, подлюга, в танке не сгорел? Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить...»)

Очень виноватый, я им говорю: в завтрашней атаке обязательно сгорю...» – і г. д.).

Як пачала гаіцца нага, стаў выходзіць у горад. Недалёка быў імправізаваны кірмаш, дзе прадавалі семкі, махорку, малако, гарачую бульбачку, яшчэ нешта. Але тут аказалася, што ў мяне няма разылковай кніжкі, таму я не могу атрымліваць зарплату. Увогуле зразумела, бо той кніжкі я ніколі ня меў, на перадавой навошта мне былі гроши? Затое ў мяне, апроч шыніялька, была аўчынная каміэлька, якую я і загнаў, купіў бутлю бураковай самагонкі. Пасьля на той жа кірмаш аднёс цёплыя, ватныя штаны – блізілася вясна, раставаў сънег. Рана мая то гайлася, то давала рэцыдыў, разы два на тыдзень рабілі перавязкі. Са сваёй дывізіяй ня меў ніякай сувязі, нікога адтуль не паступала, і ня дзіва: то быў шпіタル іншай арміі. Але за tym, што рабілася на фронце, увогуле сачылі – кожны дзень прывозілі парапеных, тыя расказвалі. Асаблівы наплыў быў, як пачаўся наступ на поўдзень, як фарсіравалі Буг. Неўзабаве шпіタル перамясьцілі трохі на поўнач, пад Знаменку. Зноў – у калгаснуюaborу, афіцэраў – у будынак сельскае школкі. Там пачалі выдаваць лёгкі духмяны табак, і я прывучыўся курыць. Мне ішоў дваццаты год, а я яшчэ не пачынаў курыць – ганьба для савецкага афіцэра, як насыміхаліся старыя курцы.

Нарэшце пад чарговы пераезд шпіталю выпісалі. Зь яшчэ адным выздаравелым – парапенным танкістам, малодшым лейтэнантам Тавакіным [—] атрымалі прадпісаныне ў аддзел кадраў 5-й танкавай арміі. Ішлі пехатой за фронтам, які пачаў наступ. Ад сяла да сяла, кожны раз начуючы дзе заставала ноч, там жа і кормячыся. Тагачасныя ўкраінскія сёлы, двойчы абрабаваныя – калектывізацыяй і вайнай – былі не багацейшыя за беларускія. Праўда, можа, ня надта пабураныя – там не было «партызанкі». Звычайна, як мы паяўляліся на парозе, цётка пачынала бедаваць: «Ай, чым жа я вас нагадую, у мяне ж толькі фасоля ды барраболя». Нам добра была і фасоля з бараболем. Калі-нікалі, праўда, перападала і шклянка самагонкі – съмядзючай і мутнай буракоўкі, – і той мы былі радыя.

Усюды па дорогах і сёлах пыталіся з Тавакіным пра свае часыці, і аднойчы мой танкіст нешта надыбаў, напаў на сълед свайго танкавага корпусу. Але мне туды было неяк, я ж не танкіст, і я прадаўжаў пошуку адзін. Вясна ўжо была ў разгары, сънег на Украіне той год растаў яшчэ ў лютым. Дарогі былі жахлівія, суцэльная гразь. Клейкі ўкраінскі чарназём адрываў падэшвы, і мае кірзачы ашчэрлы зубы. Скрозь войскі, войскі... Адны калёны ішлі на поўнач, іншыя на захад ці на поўдзень — не зразумець.

Аднойчы сеў на ўзбочыне перадыхнуць, гляджу, як брыдзе пяхота, за ёй пайшлі перадкі з гарматамі. І раптам бачу на адным знаёмы вусаты твар, — то ж старшы лейтэнант, узводны, зь якім я расстаўся ў ноч майго ранення. Я да яго — куды і адкуль, як тут апынуўся? Чаму апынуўся, кажа, а я нікуды і не выбываў, толькі перайшоў у батарэю. Але ж дзе наша дывізія? — пытаюся я. А во яна, кажа, перакідваюць на іншы ўчастак. Я падзівіўся: перада мной прайшоў мой полк і — ніводнага знаёмага твару? А старшы лейтэнант кажа: «І ня ўбачыш знаёмых, нікога няма. А наогул навошта табе вяртацца ў гэтую дывізію, якая надта ж невязучая, заўжды яе б'юць. Пашукай чаго іншага. (Наіўны чалавек — ён меркаваў, што дзесьці ёсьць дывізіі «вязучыя».) Але тады я паверыў яму і зрабіў так, як ён раіў.

Праз дзень у нейкім ацалелым маёнтку напаткаў штаб 4-й гвардзейскай арміі, прад'явіў свае дакументы, запоўніў патрэбныя анкеты і атрымаў накіраваныне ў 252 СД²⁹. Амаль шчасльівы выйшаў на вуліцу. Вакол было ціха, на фронце ішла перадыслякацыя, толькі ў адным баку нешта надта падазрону грукоча, бы таўкачамі б'юць у зямную ступу. Пытаюся ў сустрэлага афіцэра, можа, ведае, дзе шукаць 252 СД? Той уважліва паглядзеў на мяне і паказвае рукой туды, дзе грукоча. Кіруй, кажа, на тыя грымоты, не заблудзішся. І я трохі пашкадаваў тады пра сустрэчу на дарозе з дывізіяй, якая пайшла ў тыл. Ды было позна.

Таго ж дня ў штабе дывізіі мяне прызначылі камандзірам узводу батарэі 45-міліметровых гармат стралковага палку.

15. Пагорак. Санінструктаркі

Празь дзень ужо трываў бязылітасную агнявую калат-нечу, ад якой грунтоўна адвык за шпітальныя месяцы. Трудна было зноў прывыкаць, асабліва як неўзабаве на нас наваліліся нямецкія танкі. Аднойчы пры перамене пазыцыяў наляцела шасыцёра «юнкерсаў», якія канчаткова дабілі батарэю, і мы засталіся без гарматаў.

Сталася так, што пяхота пайшла наперад, а мы адставалі і, трэба было мяняць пазыцыі. Падагналі перадкі, прычапілі гарматы... Але неўзабаве за пагоркам наткнуліся на вінаграднік, ад якога павярнулі ў аб'езд, да дарогі. Тут якраз і наляцелі нямецкія пікіроўшчыкі. Адзін зь іх павярнуў да нас і сыпкіраваў на гармату. Першаю бомбай разьбіла перадок, перабіла станіны з сашнікамі, парапіла каня, які, аднак, тузаўся, спрабуючы падняцца. Тады два іншых самалёты сыпкіравалі на ўцалелую гармату, якую ездавыя што было сілы гналі ўздоўж вінаградніку. Гэтую яны най-перш абстралялі з кулямётаў і паклалі коней. Затым стала ўсё прасыцей. Салдаты, натуральна, адбегліся ў вінаграднік, а гэныя з двух заходаў ушчэнт раскалашмацілі гармату. Два салдаты (ездавыя) былі там забітыя, два парапененыя, снарады зь перадкоў раскіданыя выбухамі па ўсім вінаградніку. А мы з камбатам толькі надарвалі горлы ад крыку, а зрабіць не маглі нічога. Усё сталася цягам якіх пяці хвілінаў.

Уцалелі дванаццаць салдатаў, я і камандзір батарэі — капітан. Салдатаў аддалі ў батальёны на папаўненіне, а мы сядзім на КП за ўзгоркам. У мяне настрой — горш не прыдумаеш[:] толькі прыйшоў у «вязучую» дывізію, і на табе — зноў разгром. Капітан не сумуе: ён атрымаў новае прызначэнне — начальнікам артылеріі суседняга палку. А начальнік артылеріі — гэта не камандзір батарэі, бяры вышэй, і рызыка мінімальная — жыць будзеш. Вось ён дастаў фляжку са сыпіртам, мы трохі выпілі. Капітан чакае канавода з канём, якога ўжо за ім паслалі з новае службы. А во і канавод, вядзе на повадзе ладнага коніка для новага

начарта. Мы разьвітваемся. «Ну, Быкаў, жадаю табе да-
жыць да пабеды». Ты дык, можа, і дажывеш, думаю я. А
мне... Зь ціхай зайдзрасцю праводзіў яго. Наш КП, можа,
за кілямэтар ад пярэдняга kraю, але за пагорачкам. А яму
трэба ехаць у тыл, але таксама цераз пагорачак, дарэчы,
увесь раскананы міннымі выбухамі. Праўда, ёсьць і другая
дарожка — у аб'езд, па лагчынцы. Гляджу, мой капітан
даскакаў да гэтай разьвілкі, трохі прымарудзіў, мабыць,
рашаочы, куды скіраваць. І скіраваў наўпрасткі, цераз
пагорак. Дужа порстка паехаў. І вось ён выскоквае на
пагорак, а тут міны — бах, бах! Ён хутчэй. А міны зноў
бах, бах, бах! І ўсё там завалакло дымам ды пылам. А як
тое воблака зьдзымула ветрам, гляджу, конь бяжыць з па-
горку, повад матляецца, а седака няма. Канавод вярнуўся
адзін. А ўвечары выцягнулі забітага капітана. Во такі ён,
войсковы лёс!

Пад Унгенамі — ёсьць такая памежная станцыя перад
Румыніяй (дзе пасолья мытнікі рабілі свой славуты савецкі
«шмон») — сталі у абарону. Калісьці мы гэтую станцыю
бралі, здавалі таксама. Гэта перад якой — «Праклятая вы-
шыня³⁰. Паколькі я без гарматаў, паслалі мяне на ПНП
(перадавы назіральны пункт) камандзіра палку дзяжурыць
ноччу. Камандзір палку на сваім КП сьпіць (отдыхает, на
уставном языке), а мы павінны ня спаць, глядзець і слу-
хаць. У май падначаленыні разьведчык і тэлефаніст. Уво-
гуле ПНП — гэта земляная шчыліна, трохі прыкрытая
жэрдкамі з плашчпалаткай наверсе. На перадавой усталя-
валася некаторае зацішша, асабліва ўначы. Перад намі
трошкі ўбаку на нэўтралцы месцыцца невялічкае малдаў-
скае сяльцо, хатаў, можа, 10—15. Людзі адтуль, канешне,
уцяклі ў тыл, хто ж уседзіць там пад абстрэлам. Некалькі
хатаў ужо згарэла, а рэшта пакуль стаіць. Мой разьведчык
надыбаў там ноччу нейкага дзядзьку, які застаўся пльнаваць
хату. Ну і, канешне, у яго ёсьць некалькі курыц і віно. І
вось мы аднойчы... Камандзір палку калі пазвоніць ноччу
гадзінаў у дванаццаць, а так — цішыня. Тэлефаніст заста-
еца, а мы ідзём, tym болей блізка, можа, якіх метраў сто
ўніз па схіле. Дзядзька зловіць нам курачку, абскубе, зва-

рыць (уначы дыму не відно), прынясе гарлачык віна. Мы самі паямо ў цяпле і тэлефаністу прыхопім у кацялочку. У полі халадэча, а ў хаце добра. Вырашылі, што можна і кімарнуць з гадзіну ў цяпле. Так мы там пасьвіліся. Не сказаць, што часта, але разы чатыры хадзілі.

І вось аднойчы — яшчэ курачка не зварылася, — што такое?.. Страняніна, выбухі гранатаў, нейкія крыкі... Мы, канешне, кулём на гароды... Побач яшчэ нехта бяжыць, страліяюць з аўтаматаў, нічога не разабраць у цемры. Прыйбеглі на ПНП, а там тэлефаніст ужо апраўдаеца, камандзір палку крычыць у трубку: што адбываеца, дзе Быкаў? У сяле гараць хаты, — страняніна, праўда, съціхла. Я пачаў тлумачыць: хадзіў даведацца, што там здарылася. А здарылася тое, як паслья высьветлілася, што туды хадзілі не толькі мы з разьведчыкам, але хадзіў і камандзір батальёну з начальнікам штабу, да таго ж хадзілі і немцы таксама. Во яны і сутыкнуліся. Пабілі нашых, начальніка штабу ўзялі ў палон. Паслья пачалося рассыльданье, намі займаўся с м е р ш, але неяк абышлося. Ні я, ні разьведчык, ні тэлефаніст ня выдалі нашыя паходы па начах, а так рознае магло быць. Маглі прыпісаць контакт з немцамі.

Санінструктарамі ў войску часта былі дзяўчаты. Праўда, на перадавой звычайна сустракаліся тыя, што не спартрэблілі ў тылах. Прыгажэйшыя, маладзейшыя, канешне, заставаліся пры штабах, на розных тылавых пасадах. Штабоў жа, як і тылоў, хапала: апроч вайсковых яшчэ ж і палітадзьдзельская штабы, штабы тылу ды контрразьведкі с м е р ш. Хоць паводле штату дзяўчаты і лічыліся санінструктарамі, сувязісткамі, снайпэрамі, але жылі пры начальстве. Кожны маёр, палкоўнік, tym больш — генэрал меў сабе ППЖ, і тое было як бы ўзаконена. Рэдка якая маладая і прыгожая апыналася ў батальённе, ня кажучы ўжо пра роту. І яны не былі дурніцамі, ня дужа імкнуліся на перадавую. Па дарозе ў дывізію я спаткаў дзяўчыну, старшыну ці сяржанта па званыні, якую таксама накіроўвалі ў нашу часць. Прыгожая дзяўчына, маладая, здаецца, вострая на язык. Яна ішла ў дывізійны батальён сувязі, але я падумаў, што наўрад ці затрымаеца ў tym баталь-

ёне. Якраз пра тое мы тады гаварылі, і яна так калюча адказвала. Потым я пайшоў далей, у полк, батальён, а дзяўчына засталася ў штабе дывізіі. Празь нейкі час сустракаю яе ўжо ў нашым палку, пытаюся: чаго гэта вы тут? А яна кажа: перавялі. Ну, перавялі дык перавялі. А пасъля ўжо, калі я быў камандзірам узводу аўтаматчыкаў і бегаў пад агнём з аднаго флангу на другі, якраз пачуў знаёмы голас. Ля КП батальёну. Трохі мне стала цікава, зазірнуў у ровік, а там ля телефона — тая дзяўчына. Я пытаюся: што, зноў перавялі? Так, кажа, ня ўжылася з ротным у палкавой роце сувязі... Значыць, не захацела спаць зь ім, во ён і съпісаў яе ў батальён. Так яе хараектар і прывёў яе на самую перадавую. А так бы скончыла вайну ў тыле, пры ўзнагародах. А тут ці хоць жывая засталася, ня ведаю.

Маладыя ў войску, тым болей на фронце, былі пад уз্ডзеяннем магіі зброяі, асабліва стралковай. Нашыя «драгункі» (ня кажучы ўжо пра «СВТ») нікому не падабаліся. Кожны баец пры выпадку наравіў замяніць гэтую даўжэзную няўклюду на які карабін ці трафайнью нямецкую. Таксама як і аўтамат ППШ — праслаўлены (як і ўся нашая зброя, прапагандай) ды няўклюдны. Канешне, нямецкі «шмайсэр» быў ва ўсіх адносінах лепшы, але яго трэба было «дастасць». Як і патроны да яго. Зноў жа, на туую замену дужа коса глядзела начальства, магло ўгледзець у тым палітыку. Прасцей было зь пісталетамі — ня так кідаліся ў очы. Я першай парой абыходзіўся без ТТ, які належаў [па званьні], але які не далі, у пяхоце меў ППШ, таго было даволі. Але пасъля набыў «парабэлум», які доўга ў мяне быў на дзяяze. Праўда, як сталі ў абарону ў Малдавіі, ня стала нямецкіх патронаў, дык я, калі была патрэбна, страліў зь яго нашымі, ад ППШ — яны падыходзілі, хача білі карацей, чым нямецкія. Пасъля атрымаў ТТ, а «парабэлум» замяніў на «Вальтэр» — так і хадзіў з двума пісталетамі на дзяяze. Толькі ў шпіталі застаўся бяз зброі, за што ледзьве ня трапіў пад расстрэл заградатраду на Дунайскай пераправе ў Венгрыі.

Страляць зь пісталета ў жывога немца, на шчасьце, не давялося, у аўтаматчыках страляў з аўтамата – на адлегласці, па тых, што ўцякалі, аднойчы – што атакавалі. Быў бой у траншэях, які апісаны мной у «Яго батальёне»³¹, але там болей за ППШ ішлі ў ход гранаты – свае «лімонкі» і нямецкія «яйкі».

16. Барсучэнь

Вясной бай скрэзь прыціхлі, фронт стаў у абарону. Пасьля таго, як мы ня надта ўдала аддзяжурылі на ПНП, мяне выклікаюць у штаб палку і ставяць новую задачу: з групай салдатаў (12 чалавек) паехаць у прыфронтавую вёску Барсучэнь і заўтра ж выселіць зь яе ўсё насельніцтва. Сяляне могуць з сабой узяць тое, што ўлезе на воз. Другі раз нельга. Зразумела? Іспалняйце...

Пайшоў з салдатамі шукаць тыя Барсучэні. Аказалася, за пагорачкам, кілямэтра праз паўтара ад перадавой. Знайшоў старшыню сельсавету, растлумачыў задачу. Памочнікам у мяне быў старшина Ганчарэнка, былы бухгалтар з-пад Віньніцы. Сяляне асабліва не пярэчылі, — трэба дык трэба: вайна ж. Хто ведае, што тут задумалі гэтыя рускія разам зь немцамі, якія за бугром? Пагрузілі на свае курутцы дзяцей, пасыцелі, паклалі колькі мяхоў кукурузы і паехалі, як было загадана, на пятнаццаць кілямэтраў у тыл. Мы таксама, як было загадана, у абодвух канцах вуліцы збудавалі з жэрдак шлягбаўмы, паставілі вартавых. Выбраўшы лепшую хату, я вугалем напісаў на белай сьцяне «камэндатура».

Пачалася новая, тылавая служба ў да часу абызълюдзелай вёсцы. Галоўны сэнс тae службы, як пасьля зразумеў, палягаў у tym, каб ня даць сялянам карыстацца ўласным харчам, бо той харч канфіскоўваўся дзеля патрэбаў фронту. Неўзабаве ў сяло прыехалі нейкія тылавыя часыці, штаб армейскага інжынэрнага батальёну, яшчэ нехта. Пачалі гаспадарыць, грузіць на машины ўсё, што засталося з продуктаў, — галоўным чынам кукурузу, збожжа, муку. У

Малдавіі на гэты конт — ня тое, што на Украіне, правізіі хапала. У кожнай гаспадарцы быў хлеб, нават белы, быў сыр, сушаныя фрукты, алей, малако. Калгасы малдаванаў абраабаваць не пасыпелі, цяпер законна рабавалі войскі, якім з тылу перасталі вазіць правізію. Увесь вайсковы транспарт быў заняты падвозам боепрыпасаў — рыхтаваўся «бросок на Балканы». Высялялася шырачэзная 15-кілямэтровая паласа па ўсёй Малдавіі. Але ж заставалася віно, якое таксама было ў кожнага гаспадара, і яго нельга было ўзяць на адну фурманку. Віно закопвалі. Ды наіўныя былі тыя малдаване — хіба ад савецкага салдата можна было штосьці схаваць? Тым болей віно? У кожнага салдата пры вінтоўцы быў шомпал, які выдатна выконваў ролю «вінашукальніка». Празь якіх дзён дзесяць раскапалі і выпілі ўсё. Часам між п'яннымі салдатамі ўзынікалі бойкі і нават перастрэлкі, за віно і за хаты таксама. Гэта калі адны часыці яшчэ ня зъехалі, а іншыя прыехалі і патрабуюць жытла. Часта прыяджала палкавое начальства — пракантраліваць і выпіць таксама, пакуль яшчэ было што.

Пад камэндатуру я займаў хату псаломшчыка, дзе засталося трохі старых расейскіх кніжак. І я там чытаў «Так сказаў Заратустра»³² і яшчэ нешта з антычных аўтараў, вядома, у перакладзе на расейскую. Хоць і вайна, але цягнула да ведаў, да культуры, якіх не дабралася за мірным часам.

Было пагоднае лета, стаялі цёплія паўднёвыя ночы. І да мяне прыходзіла адна сястрычка зь інжынэрнага батальёну, якую я частаваў грэцкім арэхам і малдаўскім віном. І мы падоўгу гутарылі пра літаратуру, мастацтва. Яна распавядала пра сваё даваеннае жыццё ў зялёнай украінскай Зывянігарадцы, адкуль была родам. Гэтай парой мне споўнілася дваццаць гадоў, яшчэ я ня ведаў жанчыны і дужа ашчадна адносіўся да нечаканага пяшчотнага пачуцця. Тым болей першага і гэткага нечаканага. Але неяк прыйшоў незнамы лейтэнант, з выгляду старэйшы за мяне, і прадставіўся: «Уполномоченный контрразведкай с м е р ш. Слышили, что такое с м е р ш?» Так, я што-нішто чуў пра той яго съмерш, але што яму трэба? А яму

трэба дазнацца пра нашыя адносіны з чырвонаармейцам Лужковай. Бо гэта – справа бяспекі. А я, дурань, думаў, што гэта асабістая справа... Але ўсё ж нарэшце аказалася, што асабістая, бо, як пасьля паведаміла мне чырвонаармеец Лужкова, той съмершавец меў на мэце яе перш за ўсё як дзяўчыну. Празь якіх-небудзь дзён дзесяць інжынэрны батальён зъехаў на іншы ўчастак, і началося ў мене пакутнае, ледзьве не штодзённае ліставанье. Здавалася, увесь сэнс жыцця залежаў ад таго, як хутка будзе ад яе ліст. Але правільна назначана кімсіці, што казачка з заўсёды сумным канцом.

Крыху пазней і ў іншай вёсцы мене хацелі судзіць. Ужо завялі справу, прыяжджаў съледчы з вайсковай пра-куратуры. Здарылася так, што мае салдаты ўлезылі ў царкву. З рэлігіяй жа, вядома, як у нас абыходзіліся: то зь ёй змагаліся на зынішчэнне, то часам адпускалі пятлю на царкоўнай шыі. У вайну якраз адпусыцілі, а салдаты таго не ўлічылі, і я разам зь імі. Салдаты зламалі замок і ўлезылі ў царкву паглядзець на выявы святых, а болей – за паперай. Там былі царкоўныя кнігі і ў іх чыстыя старонкі, якія выдзіралі на лісты да бацькоў і жонак: ніякай жа паперы нам не давалі. Курцоў выручалі франтавыя газэты, якія надта цаніліся з тae прычыны, але ж на газэтах ліста не напішаць. Дык вось папы паскардзіліся палітрукам, а тыя – у пра-куратуру. И мене абвінавацілі, што не ўпіль-наваў царкву. Я кажу: а мы яе і не пільнавалі, мы атэістыя. Тым горш, кажуць, будзе адказваць.

Паводле той жа царкоўнай справы з ЦК кампартыі Малдавіі прыехаў цывільны чалавек, ён таксама рабіў даз-наныне. А ў час, вольны ад съледчых спраў, захацеў выпіць. Ды ў сяле выпіць ужо не было чаго, і мы паехалі зь ім на недалёкі хутар. Зълезылі з фирмankі, ідзём праз жыту па съцеж-цы, размаўляем. И раптам ад хутара – стрэлы. Мой госьць хапаецца за карабін, ды тут жа асядае – па твары паўзе долу вока, шчака ablіваецца крывёю. А на хутарскім падворку лаецца наш салдат зь вінтоўкай у руках. Два салдаты, што былі з намі, кінуліся туды, я – да госьця. Хутчэй на фур-

манку і — у шпіталь. Па дарозе дамаўляемся сказаць, што нас абстралялі немцы. Прыехаўшы дадому, я так і даклаў начальству. Але назаўтра прыехаў капітан Травін, якому я быў падпарадкованы, і вылаяў мяне за ашуканства. Ён ужо ведаў, як усё адбылося ў сапраўднасці. Але адкуль? «Адтуль!» — злосна сказаў стары і вопытны старшына Ганчарэнка. То быў для мяне першы ўрок такога кшталту — урок, які, аднак, я кепска засвоіў. Ня ведаю, чым бы ўсё скончылася, калі б неўзабаве не пачаўся вялікі наступ, стала не да царквы, не да п'янага салдата, які параніў цывільнага.

Якраз перад наступам атрымаў першы ліст ад бацькоў — гэта пасъля трох гадоў абсалютнага бязьвесыця. Парадаваўся, што ўсе жывыя, хата ня спаленая. Сястру Валю вывозілі ў Нямеччыну, але яна была вёрткаю, мая сястрыца, і ўцякла з-пад канвою. Яны таксама нічога ня ведалі пра мяне і парадаваліся з майго ліста — што жывы. Бо за тыдзень да майго ліста атрымалі «пахаронку», гэта праз тия баі, пад Кіраваградам. (Зрэшты, тая «пахаронка» яшчэ мела для мяне малапрыемны працяг праз шмат гадоў пасыля вайні.)

Пасыля вайні сястра распавяла пра ту ю свою «вёрткасьць». Вясной 44-га году яна разам зь некаторымі вясковымі дзяўчатамі ўцякла з «акопаў», якія капалі для німецкай абароны. Але немцы прыехалі ў вёску і пачалі хапаць маладых для адпраўкі ў Нямеччыну. Шмат якіх дзяўчат пахапалі і вядуць у Чарапоўшчыну. А сястру не знайшлі, тая пад той час схавалася ў лазовым кусьце за сажалкай. І тады яе стрыечная сястра, што ўжо ішла пад канвоем, з зайздрасыці кажа канваіру: «А вы паглядзіце там у кусьце». Так яны апаролі Валю і таксама паставілі ў калёну.

Праз колькі дзён пешага, пад канвоем, падарожжа, скрыстаўшы здатны момант (бамбоўкі ці што), падканвойныя пачалі разъбягацца. Канваіры, страляючы, — за імі. Валя прысела ў жыцце, аж бачыць: на яе ідзе канваір-немец. Ён згледзеў сястру, але зрабіў выгляд, што не заўважыў, прайшоў поруч. Так сястра ўратавалася і праз колькі дзён дабралася дахаты.

17. Бой. Кантузія

Наступ на Балканы (так званая Яса-Кішынёўская апэрацыя) пачаўся для нас увогуле пасьпяхова: абарону пра-рвалі, ринуліся за Прут. Там усчаліся жорсткія баі за масты і пераправы, бо якраз і немцы з Кішынёўскага катла так-сама пёрлі на тыя масты.

У горадзе Пермі пасьля вайны выйшла кніжка пра нашу дывізію пад назовам «Ветераны дивизии вспоминают». Там надрукаваны ўспаміны падпалкоўніка Піліпенкі, былога афіцэра штабу дывізіі. Між іншым Піліпенка піша і пра адзін эпізод тых баёў з удзелам лейтэнанта Быкова. «Боевые порядки стрелкового батальона капитана Савченко, которому был придан взвод лейтенанта Быкова, атаковала вражеская пехота, поддержанная сильным огнем артиллерии, минометов. Около трех часов шел напряженный бой... На рассвете следующего дня гитлеровское командование бросило в бой несколько танков. На участке стрелкового батальона, который поддерживал артогнем лейтенант Быков, появились 3 вражеские машины. Быков подал команду “огонь!”. Два снаряда разорвались рядом с передним танком, но тот продолжал двигаться. Грязнул третий выстрел, и немецкая машина остановилась. Другие вражеские танки стали обходить горящую машину, ведя на ходу огонь по нашим орудиям. Осколками вражеского снаряда было повреждено орудие, убит старший сержант Буяненко, ранен наводчик и заряжающий. В эту трудную минуту к орудию встал Быков. Через канал ствола он навел орудие, затем зарядил и выстрелил в приближающийся танк противника. Фашистская машина развернулась на одной гусенице и остановилась. Противотанковая батарея полка понесла значительные потери в личном составе и боевой технике, поэтому лейтенант Быков был назначен командиром взвода роты автоматчиков этого же полка. Не раз ему приходилось со своим взводом ходить в атаку и отбивать контратаки противника». И так далей. Я ня ведаю дакладна, але, па ўсёй верагоднасці, гэты тэкст узяты з т. зв.

«наградного листа». На самай жа справе ўсё адбывалася трохі інакші.

Рэч у тым, што там немцы прарываліся з Кішынёўскага катла, таму ўпартасьці ў іх хапала. Таксама справа ішла пра жыцьцё і съмерць... У маёй гармаце ня толькі разьбіла прыцэл, яе таксама разьбіла снарадам з танка. Снарад удараў ў амаль пад левае кола, ад выбуху нас заваліла зямляй. Я быў побач з зараджаючым, між станінаў, і на колькі сэкунд, відаць, страціў прытомнасць. Як узыняў галаву, бачу: мае не паднімаюцца, наводчык зусім у зямлі. А танк — во ён, стаіць у якіх пятнаццаці мэтрах і скроўвае гармату далей, на кагось у наш тыл, — з намі ён ужо скончыў. А нашая гармата зараджаная, наводчык не пасыпеў стрэліцу. Я дацягнуўся рукой і, лежачы, ціскануў на кнопкі спуску. Узыняўся пыл, штосыці там сталася. Гляджу, танк паварочваецца, паварочваецца, — ну, думаю, зараз дасьць мне тут. Аж не — ня дасьць, бо ззаду съцелецца гусеніца, усё ж я яе зьбіў. Куды дзеліся танкісты, так і не зразумеў. Бой тым часам трохі перасунуўся збоч, да пераправы, куды яны прарваліся. Каля агнявой прайшла нашая самаходка, прыбег нехта з другога разыліку. Але ў мяне дужа баліць галава, з вуха ідзе кроў. Сяржант штосьць да мяне кажа, а я ня чую. Аглух. Аказалася, ня толькі ня чую, але і нічога не могу сказаць. Адняло мову. І ўвесь я калачуся. Ужо ці не адваряваўся, думаю...

На нейкай грузавой машыне паехаў у санбат. Там шмат параненых, дактары ўсе на апэрацыях. Я сеў у цяньку на прызыбе, праседзеў да вечара. Нават падрамаў трохі. Вуха баліць, але кроў больш не ідзе. На зъмярканыні пайшоў у палатку, дзе дактары. Ды зачатліўся за вяроўку расыцяжкі і — выляяўся. Паявілася мова. Тоє ўзрадавала неверагодна, і я яшчэ некалькі разоў выляяўся — усё грамчэй і грамчэй. З заткнутым ватаю вухам пайшоў на дарогу. Позна ўвечары дагнаў свой батальён.

Адчуваю сакрамэнтальнае пытаныне пра страх: ці баяўся? Канешне, баяўся, а можа, калі і трусіў. Але страхаву на вайне шмат, і яны ўвогуле розныя. Страх перад немцамі — што маглі ўзяць у палон, застрэліць; страх ад агню, асабліва

артылерыйскага ці бамбовак. Калі побач выбухне, дык, здаецца, цела само, без удзелу розуму, гатовае разарвацца на кавалкі ад дзікіх пакутаў. Але ж быў і страх, што ішоў ззаду, — ад начальства, усіх тых карных органаў, якіх у вайну было ня менш, чым у мірны час. Нават болей. Калі цябе камандзір абяцае расстраліць пад ранак, калі ты ня возьмеш страчаны хутар ці вышыню, ці траншэю (што па тым часе зусім верагодна), дык яшчэ невядома, каго ты пачынаеш баяцца болей — немцаў ці камандзіра. Немцы яшчэ могуць не пацэліць, і табе абыдзецца. А свае, камандзіры (ці калі ўвяжацца трывнал), ужо прамашкі не дадуць. Тут ужо ўсё дужа пэўна і катэгарычна.

Пасъля яшчэ былі баі, але ў Румыніі па танках мы не стралялі. Маю падбітую гармату выцягнулі з агнявой, замянілі кола, а прыцэлу не знайшлі. Так мы яе і вазілі на фармоўку над Луцк, пасъля ў Венгрию. І да майго новага ранення яна заставалася без прыцэлу.

А наконт танка. На фармоўцы ўвосень пачалі прадстаўляць да ўзнагародаў, напісалі і на мяне: «к орудию встал Быков, через канал ствала навел орудие, затым зарядил» і г. д. Але аказалася, што за той танк ужо ўзнагародзлі кагось з дывізійнай артылерыі, якая там таксама страляла. Выходзіць, Быкаў падбіў падбіты танк? Можа, і так, я спрачацца ня стаў, з начальствам тое бескарысна. Тым болей, што на тым часе я ўжо стаў аўтаматчыкам. Не захацеў стаць ад'ютантам у камандзіра палку, крыклівага маёра Коваля, і той са злосыці паслаў мяне ў аўтаматчыкі.

18. Братаньне

Тут, можа, варта вярнуцца назад і распавесыці, як на пачатку вясны адбылося ў нас «братаньне зь немцамі». Сталася тое, як і ў «Праклятай вышыні»³³, хаця, можа, трошкі і ня так. Можа, страшней нават. Сапраўды, тыя падзеі здарыліся ў роце аўтаматчыкаў. Вясна, а неяк сапсавалася надвор’е, шыбанула завея, сънегу наваліла гурбы. А пасъля раптам — сонца, сънег адразу растаў, зноў вясна.

Во якраз у тууочную ноч перад вясной немцы прагналі роту з вышыні і асталаляваліся на ёй самі. А нашы замест таго, каб зноў атакаваць, рашылі замірыцца, адпачыць, пакуль начальства далёка, штабы адсталі. Ініцыяваў усё старшина роты. Унізе працякала рапортушка, за якой тая вышыня, а нашыя заселі на гэтым схіле. І во старшина выйшаў да рэчкі, паклікаў нямецкага обэр-лейтэнанта, і яны заключылі перамір'е. Наладзілі сувязь... Сталі хадзіць і нашы, і немцы. Памыць парцянкі, перакінуцца махоркай і атрымаць замест цыгарэты. Ну і размовы. Словам — братанье, са-мае што ні ёсць. І доўжылася яно два дні. Камандзір роты якраз адсутнічаў, яго замяшчаў узводны, малады хлопец. А выкryлася як? Праз два дні, як параненых адпраўлялі ў тыл, тамашні санінструктар і «стукнуў». Натуральна, начальства ўзвівлося...

Аднаго разу ноччу дзьве мае саракапяткі перакідваюць на чужы ўчастак. Ну, трошкі мне дзіўнавата, але што ж, бывае, чаго начальства ня выдумае. Да ранку збольшага акапаліся, сядзім. Пяхота крышку наперадзе і ўнізе, неспакойная, усё варушыцца. Нешта чуем краем вуха, а не разумеем. Ззаду падвесьлі мінамёты, артылерью. Я — на прамой наводцы. І во толькі разыўднела, гляджу — ідуць немцы да рэчкі. Ідуць так свабодна, са зброяй, але адкрыта зусім. Падыходзяць да рэчкі і кричаць: «Эй, Іван!». І яшчэ нешта. А ў нас усё замерла. Яны паставялі, між сабой пагутарылі, паслья нешта, відаць, западозрылі, і двое бягом назад. Астатнія таксама пачалі ад рэчкі адступаць. І вось тады нашы ўрэзалі. Спачатку артылерыя, затым падняўся батальён — цераз рэчку на вышыню. А яны маўчаць. Вось ужо ззаду рэчка і лужок, затым пайшла разъмяклая ральля на схіле, а за ім надта крутое месца зь невялічкімі кусыцікамі, там ужо самая вышыня. Як да гэтых кусыцікаў дайшлі, тут ужо яны ўрэзалі. Толькі некалькі чалавек параненых выпаўзьлі да рэчкі.

Паслья месяц цэлы бралі гэтую вышыню. І ў маі яшчэ атакоўвалі, і ўсё бяз выніку. Так да Яса-Кішынёўскай апэрацыі, да 20 жніўня, яна заставалася ў немцаў. А лю-

дзей колькі паклалі! Во гэта я там пасъля ледзьве ня трапіў у палон. Замест мяне трапіў начштабу батальёну.

19. Хвароба. Фарміроўка

У Румынію ўвайшлі з баямі, але далей немцы супраціўляліся ўсё меней. У адным сяле салдаты выкацілі на вуліцу бочку, абступілі яе з кацялкамі, а піць баяліся. Перад наступленнем было нямала гутарак і загадаў наконт таго, што пераходзім мяжу з капитализмам, трэба чакаць розных правакацыяў. Ежы ад румынаў ня браць, віна ня піць, — усё атручана. Тады крыкнулі: фельчара сюды! Падбег малодшы лейтэнант Федаркоў, санінструктар батальёну (пасъля загінуў у Венгрыі), салдаты да яго: правер, можа, атручана? Той зачарпніў кацялком, добра адпіў — парадак, не атручана, давай да дна! Ну да дна і выпілі. Рэшту вылілі на дарогу, каб ворагу не дасталося.

Румыны па загаду караля Міхая (пасъля ўзнагароджанага Сталіным ордэнам Перамогі) дружна капітулявалі. Іх разбіягаліся дадому. У іх было шмат коней, і мы часьцяком мяняліся імі — праста на дарозе сваіх здыхлякоў на іхніх ці нямецкіх біццоў. Мелі нават і запасных. Но на фронце коней гінула ня менш, чым людзей, і артылерыя заўжды адчувала проблему зь цяглавай сілай. Але вось аднойчы дывізію ды і ўсю армію вяртаюць з фронту на нейкую тылавую станцыю, пачынаеца пагрузка на чыгунку, кудысь перакідваюць. Вагонаў не хапае. Пяхотай набіваюць цяплушкі, артылерыю закочваюць на адкрытыя плятформы. Там жа і артылерысты. Ад дажджу і ветру — усё тыя ж палаткі.

Тут я захварэў — зусім па-дурному, па дарозе на фармоўку, бо, як казаў мой сябра ўзводны Ягораў, хто ж хварэ па дарозе ў тыл? Але так, менавіта па дарозе ў тыл. Сыпярша была малярыя, трэслы з прырэчных малярыйных паплавоў, пасъля падключылася яшчэ нешта. На плятформе пад палаткай стала невыносна, tym болей, што пайшлі восеньскія дажджы. І мяне перанесьлі ў цяплушку санчасыці.

Але, здаецца, нашыя дактары навучыліся за вайну толькі рэзаць, а на якія там хваробы спрэс забыліся. Праляжаў я ў халодным вагоне ўсю дарогу да ўкраінскага Луцку, лепей ня стала. Выгрузіліся ў лесе, пачалі абладжвацца — зямлянкі, шалашы, канавязі... І тут я зусім зваліўся. Зноў паклалі ў санчасыць — закінуты дом бяз вокнаў, безь дзъвірэй. Ляжу адзін на саломе ў кутку, дрыжу, тэмпэратура расыце, даюць нейкія таблеткі, якія памагаюць слаба. Аднойчы адчуў, што калі я зараз жа ня ўстану і не пайду адсюль, дык тут і сканаю. І я сабраў у сабе ўсю волю, усе слабыя сілы і, хапаючыся рукамі за хваіны, дабрыў да сваіх хлощаў. Там мне далі паўкварты самагону, ад якога я адразу заснуў. Пасьля неяк пакрысе ачомаўся.

Адразу ж пачаліся заняткі, — палявыя і страйвыя, зь песьняй (а як жа, — жалезная традыцыя з часоў прускай арміі), нарады, палітзаняткі (таксама традыцыя, хіба савецкая). Празь нейкі час пасьля вячэры прыходзіць да шалаша наш палкавы съмершавец, пачынае размову: колькі ў апошніх баях забітых, колькі параненых... А Мокіш, пытаемца, таксама забіты? Так, кажу, таксама. Ля Серату. А вы бачылі сваімі вачымі? Тут я трошкі затрывожыўся, бо гэты Мокіш у часе бамбоўкі дзесь зынік, можа, разарвала бомбай. Надта напружаны быў бой, і ніхто ня згледзеў, куды ён дзеўся. Каб не рабіць сабе лішняга клопату, калі пачалі пісаць звесткі пра страты беззваротныя (забітых) і зваротныя (параненых), я і запісаў Мокіша ў лік забітых. Дык вось, кажа съмершавец, вы пакрываеце дэзэртыра. Ваш Мокіш затрыманы камэнданцкім патрулем у Бельцах. Зь якой мэтай вы далі фальшивыя звесткі?

Во бяды, ліха на яе і на гэтага Мокіша, каб яму ні дна, ні накрыўкі. Ды і я — варона! Але хто думаў, што ён дасыць драла дадому? Давялося мне зноў пісаць, апраўдвацца, съмершавец яшчэ разы два прыходзіў. Пасьля адстаў.

Атрымалі папаўненьне ў жывой сіле, і мяне перавялі з батарэі ў ПТА 2-га батальёну. Камандзір батальёну (зноў капітан Сымірноў) адразу зрабіў мне вымову, як я прыйшоў прадстаўляцца, — за дрэнны парадак на канавязі, нячышчаных коней. (Божа, колькі крыві пісавалі гэтыя коні!)

У вайну і пасьля. Чысьціня іх і збруі, бясконцыя вывадкі — жывучыя рэцыдывы старой кавалерыйскай традыцыі, якая не хацела аджываць і ў новы час. Сапраўды, кожная армія рыхтуеца да мінулай вайны, а будучая прыходзіць нечакана.) Тым ня менш строгі быў наш камбат Сымірноў, былы школьны настаўнік. Ён таксама папсаваў мне нямала крыві ўжо ў баях на венгерскай зямлі. Але я на яго не крыўдую, бо шмат што было заслужана.

Фармоўка, аднак, хутка скончылася, атрымалі папаў-неньне і падрыхтаваліся да пагрузкі на чыгунку. Перад пагрузкай давялося стаць съведкамі страшнай сцэны расстрэлу двух салдатаў — за абраставанье і забойства ўкраінскай сям'і зь недалёкага хутару. Іх судзіў вайсковы tryбунал і прыгаварыў да вышэйшай кары. Раніцой на паляне літарай П пастроілі полк, на сярэдзіне выкапалі яму. Асуджаных бязь дзягаў і пагонаў паставілі да ямы, зачыталі прыгавор. Затым камэнданцкі ўзвод даў залп, і абодва зваліліся ў яму. Як іх там закопвалі, мы не глядзелі, настрой ва ўсіх быў прыгнечаны. Канешне, усе разумелі, што тыя два заслужылі, што атрымалі, але ж... Усё роўна было агідна ад гэтага пакараньня напаказ. З агідай у душы полк і адправіўся да станцыі Луцк — на пагрузку ў эшалён.

Пагрузіліся і паехалі, на гэты раз у цяплушках — зь печкамі і нарамі. У асобным вагоне — коні (конскі састаў, паводле вайсковай тэрміналёгіі). У мяне ва ўзводзе чатыры вялізныя нямецкія біцюгі, якія добра цягнуць гармату зь перадком, але заўжды крокам. Рысьсю яны ня ўмеюць. І шмат корму ім трэба. А сена ў нас няма, аўсу не даюць. Калі зьвярнуцца да начальства, атрымаеш адзін адказ: знайсьці. Знайсьці і накарміць! Панятна? Іспалняйце! Mae салдаты «ісполнілі» — дзесь на станцыі нацягалі з плятформы буракоў і накармілі, адна кабыла празь дзень здохла. Што рабіць? Хутка выгрузка, як цягнуць гармату? Дайшло да начальства, палітапарату, тыя паднялі хай — страста баяздольнасці, вінаватага да адказу. Хто вінаваты? Канешне, камандзір, лейтэнант Быкаў. Знаў завялі справу...

А ў мяне на tym часе быў камандзірам гарматы (той самай, што без прыцэлу) старшы сяржант Закіраў, башкір

па нацыянальнасыці, вялікі спэц па конях. Ён і кажа: ня дрэйф, лейтэнант, выгрузімся — каня дастанем. Яшчэ лепшага. І праўда, дастаў. Ды не аднаго. Нават і мне дастаў пад сядло — выдатнага дрыгантса, езьдзіць на якім было адно задавальненне. Кепска хіба, што дужа высокі, каб узълезыці, трэба якая падстава — плот ці пень. Зь зямлі дастаць нагой стрэмя было немагчыма. Затое на дарозе — ня конь, насалода. Маршам праз Трансыльванію, партызансскую Ваяводзіну дагналі трэці Украінскі фронт. Немцы там слаба абараняліся, болей адступалі, і мы хутка ўвайшлі ў Венгрыю.

20. Венгрыя. Ухіленье ад бою

Гэта была першая на нашым шляху сапраўды эўрапейская краіна, не пабураная вайной, са шматлікімі адзнакамі даваеннага дабрабыту. Позняй восеніню ў дождж і слоту ідзем, бывала, праз венгерскія гарадкі і паселішчы ды прагна пазіраем на іх ладныя, пад чарапіцай дамоўкі, акуратныя брамкі, драцяныя агароджы. Белыя съцены вясковых хатаў яшчэ здалёку звязаюць чырваныню ад маткоў разьвешанага перцу, знакамітай венгерскай папрыкі... Сустракала насельніцтва ўвогуле прыязна, нават гасыцінна, хоць венгерская армія тады яшчэ ваявала з намі, хіба безь нямецкага імпэтусу. У кожным доме белы хлеб, вяндліна, каўбасы, слоікі варэння з розных фруктаў. Уся садавіна перапрацавана, нарыхтавана ўзімку, састаўлена ў скляпах. Па скляпах, канешне, мы заўсёды лазілі. Бо ці бai, ці бамбёжкі, надзеянае сховішча, калі ў вёсцы, — склеп. Там жа і выдатнае венгерскае віно. Аж ня хochaцца вылазіць — пад агонь, — на кроў і съмерць. Войска там перайшло на сама-забесьпячэнне, тое, што варылася ў палявых кухнях, перасталі браць. Ідзём, бывала, калёнай празь якое сяло, і салдаты, бы мышы, шмыг-шмыг па падворках. Паслья даганяюць свой строй — падпахай вэнджаны кумпячок, процигазная сумка поўная слоікаў з варэннем, на штыху белы бохан, а ў руках вядзёрка ці каністра зь віном. Камандзіры

глядзелі на тое паблажліва, самім перападала. Зноў жа Венгрыя была саюзынцай Гітлера, таму шмат што дазвалялася.

Позьняй восеньню фарсіравалі Дунай. Помню, тры дні біліся, і ўсё няўдала. А Дунай там шырачэзны, можа, як Волга. З аднаго берагу другі ледзьве відаць. Мы фарсіруем ноччу. Вядома, съяршта артпадрыхтоўка — даволі слабая, сродкамі штатнай артылерыі. Зь берагу я пастраляю крыху на крайнім прыцэле, бяжыць хтось ад камбата: «Спыніць стральбу, — чым будзеш страляць на tym беразе?». У сэнсе, калі на гэтым расстраляеш свой боезапас. То правільна, стральбу спыняем. Празь нейкі час прыбягае начальнік артылерыі — пачаму спынілі артпадрыхтоўку? Немедленна агонь! Ну канешне, гэты адказвае за артпадрыхтоўку, а той бераг яго пакуль што не хвалюе. Так дзьве ці тры ночы. Перадавыя роты на плытах і лодках адплываюць па начным Дунаі, і ніхто не вяртаецца. Хіба назаўтра прыбырайдзе зынізу па цячэнні мокры салдат, дрыжучы раскажа, як іх там сустрэлі немцы. Так доўжылася да таго часу, пакуль па Дунаі не праішлі бранякатэры з танкавымі вежамі на палубах, у некаторых былі нават «кацюшы». Яны ўзялі нас на свой борт і высадзілі на tym беразе. Коней пакінулі на гэтым, а там у першым жа венгерскім сяле мой Закіраў раздабыў коней у поўным складзе. Так ад Дунаю пачалі наступленыне ў напрамку на Балатон. Гэта былі жахлівыя бай кожны дзень і кожную ноч.

Памятаю, калі камбат аддаваў загад, мы заўсёды цікаўліся, хто перад намі: немцы ці венгры? Калі венгры, дык яны надта не супраціўляліся, пад націскам адыходзілі. А немцы, канешне, як заўсёды: колькі хацелі, столькі і абараняліся. Лёгка зьбіць іх з занятых пазыций было немагчыма, пакуль яны самі не пакідалі іх.

Стаяла позьняя восень, съюжа, слота, дажджы... Съяршта ад Дунаі ішлі лясістая пагоркі, а затым раскінуліся балоцістая поймы, мэліярацыйныя каналы. Акапацца там не было як, поле бою наскроў прастрэльвалася. Неяк увесь дзень ішоў дождж, позна ўвечары занялі нейкую вёску, батальён разышоўся па хатах, начальства таксама. Сто-

мленасьць страшэнная, халадэча. Спаць жа ніколі не дазвалялася, калі можна было, хвіліну якую ўрывалі дзе і хто мог. Галоўным чынам як зынікалі куды камандзіры. Мы закацілі ў нейкі падворак гарматы і тут жа ў хаце прылеглі. Толькі я прыдрамаў, здаецца, а ўжо съвітае, і за вёскай у лесе ідзе бой. Батальён рушыў туды на съвітаныні, а нас не гукнулі. Ну, бачу: справы мае кепскія... Бо я з гарматамі абавязаны быць там. А я праспаў. І салдаты мае праспалі. І вось мы рванулі туды цераз поле — пад абстрэлам, што было сілы ў коней. Даскакалі да лесу, а тут якраз камандзір батальёну, адразу да мяне зь пісталетам: за ўкланеныне ад бою... Падобна, ён тут жа хацеў са мной расправіцца, бо батальён ляжыць, а немцы сякуць разрыўнымі, ліха працуюць іх хуткастрэльныя МГ. Але памалу астыў і загадвае: зьбіць кулямёты! 20 мінут часу. Мы хутчэй гармату ўстанаўліваем, і тут высьвятляецца: няма снарадаў. Реч у тым, што дзеля гатоўнасці снарады заўсёды клалі на станіны, а як гналі пад агнём цераз поле, тыя пападалі, рассыпаліся. Дзе цяпер іх шукаць?

У нашым жа перадку былі толькі бранябойныя і падкаліберныя, якімі тады не стралялі.

Кулямёты сякуць, толькі веցьце сыплецца. Камбат крычиць: «Быкаў, агонь!» А чым агонь? Гэта было, канешне, жахліва, я тады хацеў, каб мяне як найхутчэй забіла. Усё ж паслаў перадок на поле, пазьбіралі ў быльнягу снарады, пачалі мы страляць. Словам, у гэтym лесе яны калашмацилі нас добра, а што мы зрабілі ім нашым агнём, тое невядома. Можа, зьблілі, а можа, тыя пад вечар самі адышли.

Як я ўпамінаў ужо, другая гармата ў мяне была без прыцэлу, а без прыцэлу якая ж стральба? Такім чынам, у запасе заставалася, апрач гарматы, яшча пара коней, шэсцьць чалавек салдатаў. Я іх трymаў у тыле, — што ім рабіць на перадавой? На перадавой у нас ладныя хлопцы Сьвінцоў і Пронін, камандзір і наводчык — харошы наводчык. А старшы сяржант Закіраў, спэц па конях, у нас за інтэнданта. Пақуль мы гібеем пад агнём, цягаем сюды-туды нашу гармату, вядома ж, у холадзе і голадзе, яны там дзесь у бліжніе вёсцы для нас стараюцца. І во, як пацішэ пад вечар, па-

цымнее, глядзім, Закіраў з салдатам паўзуць. Цягнуць нам у вядзерцы мяса ці кураціну, белага хлеба пару боханаў у рэчмяшку і віна ў тэрмасе ці каністры. Во тады мы расказшум — між станін, за гарматным шчытом.

Пасъля высачэзлага дрыгантага, пакінутага на тым бензіне, Закіраў даставі мне маладую кабылку, якая двойчы ўратавала мне жыццё. Аднаго разу, як наступленыне трохі прыпынілася, выклікае мяне камандзір батальёну. Быў венчар, туман, дробны дожджык сыпле. Месца незнаймае, мы толькі надвячоркам тут апінуліся, але мне чамусыці здаваюся, што КП³⁴ блізка, за пагоркам. І я паехаў. Страняніны блізка няма, і я ехаў, ехаў, ды раптам ня ведаю, куды ехаць. Чую нейкія галасы, павярнуў да іх, гляджу: на касагорчыку вінаграднік і на ягоным краі нешта капаюць. Паціху пад'яжджаю бліжэй, прыслухаўся — немцы! Завярнуў у іншы бок, ехаў, ехаў, узьбіўся на нейкую дарогу, а там нямецкія машыны ідуць...

Я быў без аўтамата, зь пісталетам, бо аўтамат мне яшчэ ў пяхоце абрыдзеў. Ды й нязручны ён з гэтым барабанным магазынам. Лепш што лягчэйшае. Нямецкі «шмайсэр», напрыклад. Але да нямецкага патрэбны патроны, якіх не заўсёды хапала. Здавалася тады, што во за пагорак заеду, і там КП. А тут нешта ні пагорка, ні КП. І я ўжо ня ведаю, як быць? І тое натуральна, бо я заехаў да немцаў. Але адчуваю, што мая кабылка ўсё некуды бярэ ўбок, і я думаю: хай сама ідзе. Повад пусьціў, і яна пайшла. Рухава гэтак пайшла. Цераз пагорачак перайшла, пасъля ўзълескам, сюды-туды і прывяла мяне да лагчынкі. А там пасъвяціла коні нашага камэнданцкага ўзводу. Там блізка быў і КП камандзіра батальёну.

А потым яе забілі, пада мной, хоць мяне яна ўратавала. Гэта пазыней. Помню, пяхота ўзяла нейкое вялікае мадзьлярскае сяло ці гарадок нават, мы съпяшаемся на ўскрайні, дзе ідзе бой, ды тут паяўляюцца нейкія два маёры, крычаць: «Срочно вон туда, направо! Нямецкія танкі! Іх трэба спыніць». І ўжо там ідзе страняніна. Паскакаў я направа, але аказалася, што тыя зьвесткі пра танкі былі спазынелія, танкі ўжо ўвайшлі ў вуліцы. І вось на адным паваро-

це (вуліца літарай Г загіналася) я і падляцеў пад чаргу, з танку съцебанулі па маёй кабылцы, і яна з усіх ног рухнула пад плот. Толькі крывавае шмацьцё ад яе паляцела, мяне запырскала крывёй. Але кабылка, падаочы, шпурлянула мяне за агароджу, у гарод... Як пасъля празь дзень салдаты зънялі сядло, дык яно скрэзь было пасечанае кулямі. А я адтуль выпаўзаў агародамі. Гармату завярнулі ў другую вуліцу, добра, што гармата за мной не пасыпела... Дарэчы, пасъля ўжо каня ў мяне не было, ня стала як езьдзіць. Наступ наш замарудзіўся, — ад сяла да сяла бойлей па-пластунску. Скрэзь у полі каналы, канавы, а бай кожны дзень і кожную ноч. Выматвалі так, што і есьці ня хochaцца, толькі б упасыці і ляжаць. Але дзе ўпадзеш? Трэба акапацца, а неяк. Капнеш на штых лапатай, а там вада. Во ў гэтую гразь кладзешся і ляжыш пад агнём — жыць жа ўсё роўна хochaцца. А тут надвор'е паскүднае, кожны дзень макрата, дождж. Калі танкі паяўляюцца, тут ужо настает гарачка, тут ужо потам ablіваешся.

Адночы прыпыніліся ў нейкім графскім маёнтку, сунуліся ў барак, дзе былі кватэры для тутэйшых парабкаў. Графа, вядома, тут не было, парабкі засталіся і спачувальна паставіліся да нашых салдатаў, частавалі віном і распавядалі пра сваё панявольнае жытла. Нашыя зацікаўлена слухалі: колькі зараблялі грошай, хлеба і нават віна. Распавёўшы пра сябе, тыя пыталіся: ну, а як у вашых калгасах? І хто-небудзь з нашых, падумаўшы, пачынаў хлусіць — і пра гроши, і пра хлеб, стараўся, каб было больш, чым у венграў. Іншыя змрочна маўчалі.

21. Падбіты танк. Другое раненьне

Памятаю, мае саракапятчыкі адзін танк падблі — якраз перад фальваркам, зь якога, дарэчы, нас толькі што выбілі — і нас, і пяхоту. Як і належала ў такім выпадку, трэба, каб пісьмовае пацьверджанье было ад камандзіра батальёну. Яшчэ ня скончыўся бой, рвуцца снарады, і я думаю: дажы-вём да вечара, тады і аформім. А пад вечар наляцелі «мэ-

сэршміты», пачалі пікіраваць з равунамі, выбілі нас і адсюль. І мы драпалі сълемад за пяхотай, кацілі па полі нашу саракапятку. Пакуль ня ўперліся ў каналы. Вось так: наперадзе канал і збоку канал. Каналы не шырокія, пяхота перабралася на той бок і на ўзълеску заняла пазыцыі. А нам як перабрацца? Нам цераз каналы перабрацца немагчыма. І вось мы гармату паставілі на броўцы і ляжым, чакаем. Калі танкі пойдуць, дык нам будзе хана. Але якраз съцямнела, і яны не пайшлі. Толькі аднойчы ўлуплі балванкай у броўку, заляпіла мяне гразёй. Уначы танкі кудысыці сышлі, пяхота вярнулася на гэты бок. Раніцой, атрымліваючы ў камбата задачу, я сказаў пра падбіты танк. А ён кажа: хо! Ужо трэці за сёньня дакладвае пра падбіты танк. Учора я сваім мінамётчыкам падпісаў. Mae саракапятчыкі засталіся мной незадаволеныя — празываў, камандзір, узнагароды дастануцца іншым. Спрытнейшым. Што ж, правільна! Трэба ўмець ня толькі падбіваць, а і падпісваць. Апошніе, можа быць, нават важней. Ня толькі на вайне.

Тым часам надвор'е зъмянілася, ноччу добра падмарозіла. Той фальварак пяхота ўсё ж узяла, выйшла на яго другі бок. Роты пайшлі абапал прасёлку, абсаджанага дрэвамі і кустамі. Ды нядоўга ішлі, зноў — танкі. Кулямётным агнём яны паклалі пяхоту ў чыстым полі. Трэба акапацца, а як? Мёрзлую зямлю ня надта бярэ лапатка. Так і ляжаць, не страляючы нават. Гэта ў кіно прыгожа паказваюць, як з гранатамі паўзуць пад танкі, штурляюць, узрываюць. А тут танкі падышлі метраў на 400 і спыніліся. Далей не ідуць. А батальёны ляжаць. Усё, бы на далоні, і яны снапрад за снарадам у кожнага байца. Выбіваюць батальён. Мы разъярнулі саракапятку акрай дарогі. Але для саракапяткі ўсё ж далекавата. Хоць мы і ў баявых парадках пяхоты, мне нават здавалася, што метраў на паўсотню наперадзе ад яе. Мабыць, яна трохі адбеглася ад танкаў, а мы не пасыпелі. Але танкі нас ня так добра бачылі за дарожнымі прысадамі. Кусыцікі рэдзенъкія, ды ўсё ж трохі нас прыкрывалі. Мой наводчык распачаў агонь. Памятаю, я ляжаў збоч ад гарматы. (Каб бачыць свой выбух, належала ляжаць збоку. Калі стрэліць гармата, узынімаецца

воблака пылу і дыму, і тады нельга згледзець, куды пайшоў снарад. А збоку відаць.) Так я ляжу, можа, мэтраў празь пяць збоку і ззаду. Гляджу, стрэл і — міма. Другі раз — таксама міма. Трэці раз стрэліў... Раніца была хмарная, таму трасу добра відаць, асабліва бранябойна-трасіруючага снараду. На гэты раз ён ударыўся аб браню і зрыкашэціў — траса пайшла ў неба. Добра, каб пацэліць у борт або ў гусеніцу. Але паспрабуй за паўкілямэтра патрапіць у гусеницу — тут бы ў танк пацэліць. Ня памятаю, колькі мы так зрабілі стрэлаў (дзе ў той гарачцы будзеш што помніць), але нас заўважылі. І калі я, лежачы, махаў рукой, патрабуючы «агонь», непадалёк выбухнуў першы снарад з танка. І мне якраз у руку — асколак. Такі вузкі і востры, засеў між фалангамі пальцаў, з рукі палілася кроў. (Пасьля ў санчасці доктар спрабаваў выдзерці яго, ды тое не ўдалося, выдзіралі ў шпіталі.) Я ўзяўся перавязваць сябе і трохі страціў увагу да танкаў, якія, аднак, памалу рухаліся куды хацелі. Стала патрэбным давярнуць гармату на танк, які нас абстраляў, і калі наводчык зрабіў тое, аказалася, што замінае недалёкі куст... Трэба было камусь яго съсекчы. А тое ўжо пад агнём і зусім без прыкрыцця. Каго паслаць? Наводчык крычыць, трэба прыняць рашэнне, і я прыняў... То, можа, дасюль на май сумленыні, але я паслаў таго, з кім у мяне нядайна здарыўся канфлікт, прыкрай сутычка, калі я хацеў нават застрэліць яго. Бо ноччу на вуліцы, дзе ішлі немцы, ён дэмаскаваў нашу гармату — стрэльнуў у немца. На шчасьце, тады абышлося, і цяпер я скамандваў: Лазук (прозвішча зъменена), съсячи куст! Хутка! Ён не адразу і няхутка папоўз з сякерай і толькі ўзяўся, лежачы, секчы, як зноў выбухнула — на гэты раз ля таго куста, наперадзе, перад гарматай. Салдат там і застаўся. Наступны снарад яны ўсадзілі пад самы ствол... Я ўжо блытаю... Іх было двое, маладзенькіх, дужа падобных адзін на аднаго — Сінцоў і Пронін, абодва малодшыя сяржанты. Дык я ўжо забыўся, хто зь іх быў камандзірам гарматы, а хто наводчыкам. Наводчыка там жа забіла, а камандзіра параніла ў плячо і яшчэ некуды. Яшчэ зараджаючы ацалеў. Гармата перакулілася, завалілася ў варонку, а мы, усе

параненая, па канаве, за кусыцікамі падаліся да нашага перадку, на якім ірванулі ў тыл, у санчасьць. Там, помніца, пераначавалі, а назаўтра на аўтамабілі нас адвезьлі ў тылавы шпіталь у Сэксардзе. Гарадок такі кілямэтраў 60 ад перадавой, які мы бралі месяц таму.

22. Сэксард [Сегеда]

Шпіталь мясыціўся ў тамашнім гатэлі ў цэнтры гарадка. Здаецца, то быў двух- ці трохпавярховы будынак. Ну-мары, як і ўсёды ў гатэлях, маленькая, цесьненськая. І набіта ў іх так, што ляжалі зноў па два і па трох чалавекі на ложку. І ў салдацкіх, і ў афіцэрскіх палатах. На гэты раз майм напарнікам аказаўся камандзір стралковай роты, паранены ў твар. Пазіраў на съвет ён толькі адным вокам, кармілі яго лыжачкай, не разынімаючы рота.

Канешне, ужо тут было іншае шпітальнае жыцьцё, чым на Украіне. Галоўнае, у мяне былі ногі, і я часам выходзіў у горад. Між тым у горадзе ішло цікавае жыцьцё. Увечары працаваў рэстаранчык, дзе вяртлявія, цыганскага выгляду гарсоны налівалі віно — за гроши і так, пад абяцаныне заплаціць заўтра. Усёды былі разьвешаны ружовыя абвесткі з прапановай запісвацца ў венгерскую кампартыю. За гарадзкой ускраінай у вінаградніках былі вінныя скляпы, каторыя, канешне ж, разрабавалі вызваліцелі, і адтуль у горад некалькі дзён цякло па канавах віно. Бы кроў. Мы хадзілі туды з бутлямі і каністрамі і прыносілі ў шпіталь пачастунак. Але на ўваходзе стаяў нампаліт, які адбіраў увесь унёсак, скіроўваў яго ў сталоўку. У сталоўцы выдавалі па шклянцы за абедам. Такая была съмешная норма, якую мы ўсё ж знаходзілі магчымасць перакрыць шматкроць.

Добрае было жыцьцё ў шпіталі, але, як і ўсё доброе, хутка скончылася. Якраз пад новы год немцы прарвалі наш фронт, і іх танкавы авангард апынуўся на ўскраінах гораду. Ноччу ўсіх нас паднялі, і хто мог хадзіць, — пехатой, за паўсотню кілямётраў на пераправу ў Байю.

Была завея, валіў сънег. Я, яшчэ два лейтэнанты і шпітальная сястрычка Галя адмахалі за нач тыя кілямэтры, выйшлі на бераг Дунаю, дзе месцыціўся гарадок Байя. Там была пераправа. Але на пераправу нас не пусыцілі, заградатрад хацеў усіх заарыштаваць найперш за тое, што мы былі бяз збороў. Як дэзэртыры ці тыя, што хоцуць здацца ў палон. Свой штатны ТТ пасъля раненъня я змушаны быў здаць у полк, а «валтэр» у мяне адабралі ў шпіталі — «з аружыем не паложана». Ад заградатраду выбавіла нас Галя, мы пайшлі ніжэй па Дунаі і пераправіліся церазъ яго па лёдзе, між шугі і палонак. Перайшлі Дунай, пераначавалі ў нейкай хаце — мокрыя, утраіх на адным ложку. Назаўтра дабрылі да новага шпіталю. Рана мая была лёгкая, там зь яе выцягнулі асколак, застаўся толькі невялічкі абломак, які ў мяне і дагэтуль. Нашу ў руцэ як памяць.

У тым тылавым шпіталі ў Сегедзе я быў нядоўга, пад канец месяца выпісаўся. На спадарожных машинах скіраваў у аддзел кадраў арміі, дзе атрымаў накіраванье — на гэты раз вышэй, у армейскую супрацьтанковую брыгаду (ШТАБР). Там былі 76-мм гарматы, што мне здаваліся асілкамі пасъля мае саракапяткі. Памятаю, ішлі ў Дунапатай, дзе фармавалася брыгада, з двумя лейтэнантамі — Івановым і Рыжковым. Гэтыя па вайсковай адкукацыі (яшчэ даваеннай) належалі да карпусной артылерыі і дужа бедавалі, што іх заслалі цяпер у супрацьтанковую, дзе «ствол доўгі, а жыцьцё кароткае». Але іх паслалі туды пасъля штурмбату, у якім яны адбылі свой тэрмін, бо з'яўляліся акружэнцамі і да вызваленъня прасядзелі ў Адэсе. Яны, апанураныя, бедавалі, а я радаваўся, бо для мяне тое было падвышэннем. Я вырываўся з пакутніцы-пяхоты.

23. ПТАП. Разгром

У лютым наш полк (ПТАП³⁵) сваім ходам выехаў на фронт і заняў пазыцыі ззаду за пяхотай. То быў супрацьтанковы абаронны раён (ПТОР) на кірунку верагоднага прарыву нямецкіх танкаў. Гэтая верагоднасць была вызна-

чана кімсь з д'ябальскай дакладнасцю, бо хутка гэты полк быў дашчэнту разгромлены за адзін ранак. Амаль нічога не засталося: ні гарматаў, ні нашых цягачоў — «студэбэкераў». І гэта за трэх месяцы да канца вайны, і такая колькасць танкаў. (Адкуль яны браліся, можна прачытаць у нядыёна перакладзеных успамінах Альберта Шпэера, рэйх-міністра па ўзбраеннях. Ён там распавядае, як перабудаваў нямецкую вытворчасць на вайсковы лад. У тым ліку і на выпуск танкаў, самалётаў і ўсяго іншага, чаго ў іх хапала да канца вайны.)

Што да Венгрыі, дык немцы ўсю зіму грамілі там два ўкраінскія франты — Маліноўскага і Талбухіна. Калатнечча была страшэнная, але яна засталася амаль невядомай у Саюзе, замоўчанай савецкім СМІ. Толькі пасля апублікавання мэмуараў маршала Маліноўскага стала відаць, што абстаноўка ў Венгрыі склалася тады катастрофічная. Немцы разграмілі некалькі нашых армій (асабліва дасталася З-му Украінскаму фронту маршала Талбухіна), выйшлі да Дунаю. Мяркуючы па ўсім, Сталін ня ведаў, як ратаваць фронт, і, паводле съведчання Маліноўскага, даў права яму і Талбухіну вырашыць: пакідаць фронт на правым беразе ці эвакуяваць яго на левы. А што такое — эвакуяваць фронт? Гэта ж маса войска, тэхнікі, зноў жа — тылы. Пераправы ж былі ўсяго дзівзе, — пантонныя цераз Дунай. І Маліноўскі піша, што яны з Талбухіным прынялі разшэнне эвакуяваць, каб выратаваць фронт. Але ў тыя дні якраз пайшоў лёд па Дунаі, шуга, якія і знеслы абедзівье наплаўныя пераправы. Такім чынам, фронт павінны быў ратаваць сябе сам. Там шмат загінула, а мы ўратаваліся. З ранейшай маёй дывізіі мала каго засталося. Зараз наладжваюць сустрэчы франтавікоў, і я кожны раз пытаюся, хто ёсьць з 924-га палку? Некалькі тылавікоў, доктар з санчасці ды тыя, хто, як я, выбыў па раненіні ў сънежні.

І вось я ваюю ў артылерыйскім супрацьтанковым палку.

Увогуле, малапрыемная справа апынуцца сярод незнаймых людзей у якасці н о в е н ь к а г а, да каго ўсе прыглядаюцца, бы правяраюць. Я ўжо ведаў тое паводле

ранейшага вопыту і стараўся не спудлаваць. Тоё, што звычайна даравалася свайму, сталаму, наўрад ці даравалі б новенъкаму. Гэта ў рознай ступені адносілася як да начальства, так і падначаленых, роўных табе таксама. Сталы можа дзе і спалохацца, лішне засыерагчыся, новенъкі ж ня мае на тое права.

А ўжо калі спатрэбіцца кім ахвяраваць, ці кім рызыкнуць, дык тут новенъкі будзе якраз дарэчы³⁶.

Але тое няпроста, як і ўсё на вайне. Найперш таксама аказваецца, што нашыя 76-мм гарматы супраць танкаў малаэфектыўныя. Увогуле тая гармата — не супрацьтанкавая, проста яе выкарыстоўваюць у гэтай якасці. Бо іншых няма. Адлегласць прамога стрэлу ў яе малая, прабойная сіла снараду таксама. Прыцэльныя магчымасці кепскія — горшыя, чым у саракапяткі. Наогул якасць зброі — заўсёды наша самае злабадзённае пытанье. У шпіталі ці дзе ў зацишку мы болей за ўсё пра тое гаворым — якая гэта дрэнь нашы аўтаматы, кулямёты, гарматы ды і танкі. Але на палітзанятах пра тое сказаць немагчыма, бо ва ўсіх газэтах напісана, што наша зброя лепшая за нямецкую, што ў немцаў усё дрэнь ды эрзацы. І хлеб, і мыла, і кава. Ды яшчэ съмядзючы дуст, якім яны перасыпаюць усё ў бліндажах. Куды лепей, як мы, вошы смажыць у бочках. Часам нам чытаюць загады пра выпадкі, калі некаторыя афіцэры асуджаны вайсковым tryбуналам за пахвалу нямецкай зброі. Тым болей нямецкай тактыкі. Нашая тактыка таксама лепшая за нямецкую, чуем мы, і толькі некаторыя з нас пры тым крыва ўсьміхаюцца. Але маўчаць.

Тады мы таксама займалі ПТОР³⁷ — гэта значыць, размяшчаліся на танканебяспечным напрамку, на прамой наводцы. Да пярэдняга краю, можа, кілямэтры два. Стایм, відаць, з тыдзень. Увогуле спакойна, хіба толькі даймае нямецкая авіяцыя. Але дзе яна не даймае? Цераз дарогу ад маіх гарматаў разъмяшчаюцца агнявыя пазыцыі майго сябра лейтэнанта Беражнога, які дужа любіць кніжкі, заўсёды нешта чытае. Я таксама люблю пачытаць. Неяк узяў у яго «Сястру Кэры» Драйзера, але прачытаць не пасыпей, і ўвечары ён прыйшоў да мяне па кніжку. Я папрасіў адтэрміноўкі, і Беражны пайшоў на свае пазыцыі.

А ранкам прачынаюся ў зямлянцы (землянчаткі ў нас былі дужа саплівенькія). Прачынаюся ад прадчуваньня таго, што нешта здарылася. Сыпярша не магу зразумець, што? Страшэнны роў, дым і агонь. Выскокваю зь зямлянкі і зноў не магу зразумець нічога. Нічога не відаць, дым есьць вочы.

Зьеверху нешта абрушваецца, падае, вые. Быццам сырэны. Аказваецца, пікіруюць «месэршміты». А ў нас на агнявой была скрынка ракет — звычайных для ракетніц на выпадак начной стральбы. Дык самалёты абстралялі і падпалаі ракеты. Тыя гараша і ўзрываюцца. Асколкаў няма, але... Ракеты там асвятляльныя, каляровыя, букетныя, усё гэта гарыць, пыхае, ірвецца, і роў абрываецца зьеверху. Адзін самалёт адыйдзе, за ім пікіруе другі, і з кулямётаў лупяць. Я ўжо ня памятаю, ці яны адляцелі, ці яшчэ пікіравалі, але мы пачалі тушиць пажар. І вось тады да нашага слыху данеслася, што насочваеца і горшае. Зямля хадуном заходзіла, дрыжыць і, канешне, — знаёмы гул. Калі ветрам трохі аднесла дым ад гарэлых ракетаў, зірнуў я на дарогу, што была збоч. А трэба сказаць, полк разъмяшчаўся так: дзьве батарэі з гэтага боку, трэцяя з таго. Тое называеца — асяядлаць дарогу. Дык вось па той бок дарогі за пасадкай прэнатоў танкаў. Здалося, менавіта натоўп, ідуць суцэльнym гуртам, бы каровы на вадапой. Ніякага там баявога парадку, толькі пярэдняя страляюць з гарматаў. Вось так, не спыняючыся, прайшлі і палову нашага палку, бы злызілі. Бы яго і не было — ні гарматаў, ні машын, ні людзей. Тут да мяне прыбягае камбат, старшы лейтэнант Ахрын (жыве ў Нікалаеве, зредчас мы перапісваємся): «Вытасківай пушку, падагнаць машыны!.. Матаем адсюль!» Падагналі «студэбэкеры», выцягнулі гарматы і некуды ўбок. Па рацыі камандзір палку загадаў — наперарэз танкам. Але тут трапілі ў нейкае забалочанае кустоўе, машыны пачалі грузнуць, паслья прабіраліся па зарослых дубняком пагорках. Вядома ж, спазніліся куды трэба было і трапілі пад абстрэл з танкаў, якраз на палявым касагоры, які выдатна прастрэльваўся зь сяла. У нас было машынаў дваццаць, гармат меней — дзьве батарэі. І мы рашылі, што

трэба прарывацца па адной машыне. Машына разганяеца і як мага шпарыць па касагоры, а танкі страляюць. Так адна пройдзе, а другую спаляць. Я праскочуў, не пацэлілі. Іншых пападбівалі і папалілі...

Яшчэ празь дзень засталася ў нас адна мая гармата з машынай, радыёстанцыя і штабная машына. Астатнія ўцалелыя пайшлі іншым кірункам, бо ўсім разам прайсыці было нельга. Але з намі камандзір палку палкоўнік Парамонаў, штаб, некалькі тылавікоў і аўтаматчыкаў. Прыйшліся ноччу ў нейкім венгерскім фальварку — вялікі дом пад чарапіцай, стайні, аборы. Наперадзе шырокі магістральны канал, там пантонная пераправа, і нам трэба на той бок. Але пераправа ўжо захопленая немцамі, нам далей ходу няма. Пад кустоўем у канцы падворку паставілі гармату. Перад намі шырокі роў, а за ім дарога на пераправу. І на гэтую дарогу ўранку хлынуў ўсё той жа танкавы натоўп. У паветры — гул, гром, лязгат гусеніцаў, нават блізка нічога нельга пачуць.

І тут прыбягае да мяне парторг — камандзір палку загадаў адкрыць агонь. Ну што ж, агонь дык агонь. Але ці доўга так пастраляеш? Наводчык прыцэліўся і стрэліў. Я побач сачу — ці пацэліў? Ды бачу, снарад пайшоў высока ў неба. Што такое? — кричу наводчыку, той удакладніў на панараме прыцэл. Зноў стрэліў. Я чакаю, каторы танк спыніцца, ды дзе там! Снарад б'е ў зямлю побач. Тады кідаюся да гарматы... А ў ёй ёсьць такі механізм — паралелаграм з цягай, якая злучае панараму са ствалом. Куды ствол, туды і прыцэл — паводле ідэі. Але як мы цягні гармату па лясах і пагорках, зрушылі ту ю цягу, і цяпер панарама і ствол не паралельныя. Трэба рамантаваць.

Далажыў парторгу, той пабег дакладваць камандзіру палку. Разумны чалавек быў наш палкоўнік Парамонаў, выляяўся і махнуў рукой. Бо што тут можна зрабіць? І хто вінаваты? Пакуль мы мітусіліся, танкі прайшлі на пераправу і за пераправу. А нас тым часам з вышынъ за каналам пачалі абстрэльваць свае цяжкія мінамёты. Мабыць, бачаць, што сноўдаюць нейкія людзі, во яны і б'юць, толькі чарапіца з дахаў разълятаецца. Тут мяне кліча камандзір

палку і, паколькі я праштрафіўся, дае заданьне перабрацца за канал і наладзіць сувязь з тымі мінамётчыкамі. Для таго выдзяляе мне чалавек пяць артылерыстаў, нейкіх прыблудных сапёраў і нашага батарэйнага старшыну Жарава. Што ж, сабралася група чалавек дванаццаць, прыгнуўшыся, пабеглі па полі. Але далёка не адбегліся, гляджу — нічога ня выйдзе: тыя з-за каналу адразу накрылі нас агнём. Залеглі, што рабіць? Двух параніла ўжо, некага забіла. Старшыне асколак у задніе месца ўпіўся. А да каналу яшчэ ісці ды ісці... Мінамётчыкі, канешне, падумалі, што гэта немцы. Ну і вырашыў я вярнуцца. Забралі двух параненых, забітых пакінулі, і ўсё пад агнём, між разрывамі прыйшлі на фальварак. Камандзір палку нават ня лаяўся, сам усё бачыў.

Праўда, мінамёты неўзабаве перанесьлі агонь далей, рашылі, мабыць, што з фальваркам скончана. І мы там неяк даседзелі да ночы. Ноччу вырашылі прарывацца, бо іншага выйсьця няма. Паслалі лейтэнанта Борматава (цяпер палкоўнік, жыве ў Крывым Розе) разъведаць пераправу — ці цэлая. Ці, можа, мінамётчыкі яе ўжо расстралялі. Аказалася, пераправа цэлая, канешне, пад аховай (побач стаяць два бронетранспарцёры) і пад'езд да яе перагароджаны шлягбаўмам. У нас адна гармата, машина з радыёстанцыяй, яшчэ машинаў штук пяць. Першым пусыцілі мой «студэбэкер», затым астатнія. Задача — зьбіць шлягбаўм і праскочыць на той бок каналу. Але і на тым беразе таксама немцы, пасыпелі ўжо захапіць пляцдарм. Чуваць, там ідзе бой, усё груюча і грыміць. Мы з камбатам стаім на падножках абапал кабіны, у кузаве салдаты са зброяй напагатове. У прыцемках пад'ехалі да шлягбаўма, насупстрач выскачыў немец з кружком чырвоным, бліснуў нам, штось крыкнуў... «Студэбэкер» усё ж магутная машина, як урэзаў ён у гэты шлягбаўм, той і адляцеў. Мы праскочылі цераз пантоны на той бок, там адразу каменны дом і паваротка на вуліцу. А ззаду пачалася страляніна, але мы па гэтай вуліцы рванулі, як толькі можна было ў прыцемках. Здаецца, усе праскочылі, толькі самую заднюю машину падбілі. Адразу за паселішчам прыпыніліся, бо нас абстра-

лялі ўжо свае, паранілі двух салдатаў у кузаве і прабілі кола ў майм «студэбэкеры».

Неўзабаве паявілася начальства, і мы занялі абарону пад вышынямі. У пяхотным ланцуту паставілі гармату. З тыдзень ішлі бai за тыя вышыні, але танкі далей не пайшлі. Мабыць, сваю задачу яны выканалі, паехалі на іншы ўчастак. А тут калашмацілі адна адну пяхота, вышыні на некалькі разоў пераходзілі з рук у рукі. Я з гарматай акапаўся пад самай вышынёй, тое нас, мабыць, і ўратавала. Ботых, што былі ззаду, немцы расстрэльвалі з вышыні, а нас пад носам ня бачылі. Там у нас загінуў падпалкоўнік Аўчароў, капітан Кавалёў, двое ўзводных і шмат салдатаў. Аднойчы пяхота ўцякла, пакінула маю гармату, якую мы не маглі выкаціць. Але абышлося — уратаваў туман. А ўвогуле маю гармату ратавала нашая самаходка, што згэрэла ў першы дзень і прыкрыла нас сабой з боку ад каналу, адкуль наш пляцдарм прастрэльвалі немцы. Яшчэ нас бамбоілі свае «кукурузынікі» — жаночы авіяполк. Кожную ноч вешалі ў небе ліхтары і пачыналі кідаць бомбы. Добра, што яны не цалялі — проста разгружаліся... У перапынках паміж бамбоўкамі прыходзіў нампаліт маёр Цквітарыя, тлумачыў нам загады Вярхоўнага галоўнакамандуючага, звароты Ваеннага савету наконт таго, каб ні кроку назад. Як пачыналася бамбоўка, ён кідаўся да ровіку, але быў тоўсты, няспрытны, месца ў цесным ровіку яму не хапала. Тады ён крычаў: «Я намесьнік камандзіра палку, прыказываю асвабадыць места...». Як ён хутка сыходзіў, на вышыні пач[ын]алі працаўаць нямецкія «гукаўкі». Праіграўшы «Сыценьку Разіна» або «Ямшчыку», яны абрыналі на нас шквал уласаўскай пропаганды накшталт таго, што пад кірауніцтвам Гітлера пачаўся пералом у вайне, што ня сёньня, дык заўтра мы будзем тут канчаткова дабітыя, таму трэба ратаваць сваё жыцьцё, а не паміраць за Сталіна і ягоных жыдоў-камісараў. Але тая пропаганда ўжо ні на кога ня дзейнічала, мы ўжо выдатна разумелі, што час Гітлера мінаўся.

Дзесыці ў гэты час мы атрымалі новыя, 57-мм гарматы. Гэта ўжо былі добрыя супрацьтанкавыя гарматы — з доўгім

ствалом і вялікай прабіўной сілай снараду. Яны нам адразу спадабаліся. Я сам прыстряляў іх паводле ўласнага способу — з дапамогай біноклю. Трапнасць іх таксама была выключная, і мы шкадавалі толькі, што паявліся яны ў нас гэтак позна. Але і тое добра. У хуткім часе яны нам паслужылі, як за ўсю вайну не служылі іншыя гарматы.

24. Наступ па Венгрыі

16 сакавіка магутным выбухам на съвітаньні (гэта немцы ўзарвалі ўсё ту ю пераправу пад Шаманторніяй) пачаўся іхні адыход і нашае наступленье на заход. Наступалі па тых жа мясцінах, дзе месяц таму абараняліся, дзе наш полк разграмілі нямецкія танкі.

Як праяжджалі каля маёй агнявой пазыцыі, дзе гарэлі ракеты, спыніліся, і камандзір палку загадаў завярнуць убок, на старыя пазыцыі разгромленых батарэй, забраць уцалелыя снарады. Мы адчапілі гармату і на «студэбэкеры» паехалі недалёка ад дарогі ў поле. На падножку машины да нас ускочыў капітан-съмершавец, і я з пэўнай трывогай падумаў: навошта?

Пазыцыі ўзводу Беражнога былі крайнія, мы адразу ўбачылі яго разьбітую гармату, разварочаны гусеніцамі ровік, некалькі трупаў салдатаў і яго самога — на броўцы ровіку з раскінутымі рукамі. Дзяга зь яго была зьнятая, пісталета не было ўжо, з гімнасцёркі хтосьці зьвінціў ордэн Чырвонага сцягу. Залітая крывей гімнасцёрка ссохлася. Скрынкі са снарадамі былі ўсе побач, але гармата... У вогуле яна была цэлая, толькі ствол — пялесткамі ўбакі. Значыць, узарваная. Гэта было вельмі кепска. Гляджу на капітана, а той падышоў, пруцікам пастукаў па ствале і кажа, пазіраючы нам у очы: «Глядзі, гэта ж трэба было, так трапіць. Трапіць у самы ствол!» — кажа так, каб усе пачулі. І салдаты каб учулі, і я таксама. Я паглядзеў на яго і крыху зьдзівіўся, а пасля зразумеў, што капітан гэта — знарок. Бо сам ён артылерыст (ва ўсякім разе такія эмблемы насыў) і ў гэткіх

справах павінны быў разьбірацца. Канешне, падарваў не Беражны, ён ужо забіты, значыць, хтосьці з жывых. То ўжо была падсудная, трывунальная справа, і съмерш мог яе раскруціць. А ён даў нам знак, што лічыць гармату разьбітай з нямецкага танку. І праўда, болей размоў аб tym не было. Забралі некалькі скрынак снарадаў. Забітых не ўзялі, іх павінны былі пахаваць тылавікі, мы съпяшаліся, бо немцы адступалі.

...Ноч некуды ехалі, ехалі — па нейкіх мокрых і гразкіх прасёлках, па полі, пад ранак прыехалі на ўскраіну сяла, паставілі гарматы абапал сыцірты. Чутно, як непадалёк адбываўся якісьці рух — гырчэлі маторы, штосьці гуло, шархацела, часам чуліся прыглушаныя галасы. Ішлі калёны. Немцы ад Будапешту прарываліся на заход.

Як стала трошкі сьвітаць, убачыл зводдаль тое, што чулі ў цэмры. Ішоў суцэльны паток войска: аўтамабілі, танкі, пяхота. Зараз жа адкрылі агонь. Странаць было проста, бо блізка. Адразу там запалала некалькі аўтамабіляў, з танкаў па нашай ускраіне зрабілі некалькі непрыцельных стрэлаў. А мой наводчык Расцалуеў меў вострае вока і трапна ўзяў іх на прыцэл. З другога стрэлу загарэўся танк. Калёна амаль спынілася, заднія началі напіраць на пярэдніх, пярэдняе гарэлі. Пяхота ў паніцы кінулася ў поле, і мы расстрэльвалі яе асколачнымі. Пасьля, як усё скончылася, нешматлікія машыны ўцяклі, а пяхота разьбеглася, мы пайшлі паглядзець, што нарабілі. Жудасна было тое бачыць... Такога разгрому я ня бачыў зь вясны сорак чацвёртага, як на дарозе пад Уманню нашыя танкісты разграмілі нямецкую штабную калёну.

Гэта быў ці не апошні бой на венгерскай зямлі, за воінственность, зіму і вясну багата палітай нашай крывёю...

Да аўстрыйскай мяжы рухаліся ўвогуле ўдала, зь нядоўгімі сутычкамі. А на мяжы ўсё спынілася, немцы сталі ў абарону. У перадгор'і Альпаў — шырачэзная даліна, якую немцы перакрылі агнём і нас туды не пушчаюць. Нямецкія танкі здалі б'юць па адзінай на схіле дарозе. Пяхота, артылерыя — усё ў нас спынілася. Ды хутка з'явіўся нейкі генэрал у камбінезоне, але з генэральскай фуражкай на

галаве, і якраз налез на нашую батарэю. «А вы чаго тут тарчыцё? А ну ўпярод!» І пагнаў батарэю па адхоне ўніз, туды, дзе немцы. «Студэбекеры» з гарматамі неяк праскочылі, і мы хуценька за кусыцікамі началі акопвацца. Іншых, што ехалі за намі, немцы не пусыцілі, спалілі некалькі машынаў, і болей ніхто празь іх агонь не праскочыў. Пра тое, што мы на праглядзе ў сваіх, мы не клапаціліся. А на вайне як бывае? Розных часыцей зашмат, нашыя ў палку, скажам, ведаюць, дзе іхнія астатнія, а іншыя могуць і ня ведаць. І нейкія мінамётчыкі, якіх спрытны генэрал змусіў хутчэй адкрыць агонь, агонь і адкрылі. Па нас, канешне. Толькі я з салдатам выкапалі ровік па калена, як тыя началі смаліць. Міны кучна клаліся якраз абапал. І, відаць, накрылі б, калі б не найшла вясновая хмарка і не паліў дождж. (Зрэшты, у вайну, калі пачыналася арткалатнеча, заўсёды пачынаўся і дождж. Іншы раз ён і не спыняўся, бо не спынялася арткалатнеча.) Як толькі дождж хлынуў, я выскачыў з ровіку[:] давайце за машынай і хутчэй адсюль. Але куды — наперадзе ж немцы? А хоць да чорта ў зубы... Трохі некуды ад'ехалі, за нейкія кусыцікі, ад якіх было бліжэй да немцаў, чым да сваіх, і тым уратаваліся. Пад носам у немцаў стала спакайней.

25. Аўstryя. Малярыя

Ну а пасьля падцягнулася болей войска, началося пла-намернае наступленыне і бai. Ды ўжо ў горнай мясцовасці. Адчувалася хуткае сканчэныне вайны, дух быў бадзёры. Помню, дзень беліся за нейкую вёску, немаглі ўзяць, тады аднекуль зь іншага участку перакінулі самаходны полк. Гэта 76-мм самаходкі, якіх на вайне таксама звалі «бытай, радзіма». Во яны праходзяць міма, у адной ззаду (зад у іх адкрыты) стаіць бравага выгляду камандзір, вусаты у танкавым шлеме, і гойкае нам: «Упярод, пушкары, гдзе пузам зямлю пахаць!». Што ж, давай упярод, калі ты гэткі спрытны. Вёску ўзялі, пяхота прайшла на той бок, мы — съледам. Каля мастка, глядзку, стаіць абарэлая самаходка, і зь

яе зывісае на гусеніцу абгарэлы чалавек. Па недагарэлых вусах мы пазналі таго аптымістага.

Помніцца і яшчэ прыкрыя, а то і камічныя выпадкі. Як я ўжо казаў, у Румыніі я першы раз захварэў на малярыю. Даволі паскудная хвароба, тым болей, што шпітальнага лячэнья не вымагае. Зімой была перадышка, а вясной пачаліся прыступы. З пэўнай рэгулярнасцю — пад вечар або калі ўбачу ваду... Хоць здалёк, хоць зблізку. Раптоўна здрываюся, і пачынаецца ліхаманка на некалькі гадзінаў. Аднойчы мы займалі пазыцыю на прамой наводцы ў полі. Трошкі далей і збоч ад агнявой расылі дрэўцы, нейкія кусыцікі. Агонь не вялі, але немцы былі блізка. Мяне раптам затрэсла, і я адышоўся да тых дрэўцаў. Было цёпла, ужо зялёная траўка прабівалася. Як лёг, салдат наваліў на мяне нейкіх трафейных коўдраў, нямецкіх шынялёў — каб сагрэцца. Пасьля, як крыху адпусцила, заснуў. А як прачнуўся, дык зъдзівіўся, што вакол дужа ціха. Высунуў галаву з-пад таго вараход'я — ужо съязмнела. Але дзе гармата? На агнявой няма маёй гарматы, стаяць нейкія людзі і пазираюць чамусыці не туды, куды заўжды пазираюць на фронце, — у бок праціўніка. Гэтая пазираюць назад. Я яшчэ прыгледзеўся і прыслухаўся — то ж немцы! Канешне, спалахаўся, хаця нічога дзіўнага. У пяхоце такіх, негераічных, выпадкаў хапала. Але пра тое мала напісаны. Бо зь пяхоты, апроч хіба В. Кандрацьеў³⁸, у літаратуре ніхто не прыйшоў. Мабыць, не засталося. Усё лепшае, што напісаны пра вайну зь ліку яе ўдзельнікаў, канешне, належыць усё ж артылерыі. Мабыць, паводле традыцыі, распачатай артылерыстам Л. Талстым³⁹. А тут, пакуль я дрыжэў пад вараход'ем, нашы драпанулі, гармату камбат загадаў адцягнуць ніжэй у сяло, а пра мяне забыліся. Таго салдата, што там мяне накрываў, паслалі па аўтамабіль, а іншыя ня ўгледзелі... І вось бачу чужыя сілуэты, — адзін у касцы, а другі, помню, у казыркастай шапцы... І я паўзком, на кукішках даў адтуль дзёру. Знайшоў сваіх, камбат пытаецца: дзе быў? У немцаў, кажу, быў. Пасьмяляліся... Усё ж ішоў сорак пяты, да перамогі заставаўся апошні месяц. А здарылася б тое раней на год ці паўгода, было б не да

сьмеху. Як з тым нашым камандзірам узводу кіраваньня, які параненым пабратаўся зь немцам. У Венгрыі, у час бою за нейкае сяло, надта бамбілі нямецкія самалёты, і гэты лейтэнант, паранены ў нагу, сунуўся ў скляпок на двары сялянскага падворку. Якраз зъмяркалася, і ў той скляпок сунуўся і яшчэ нехта, таксама паранены. Тады скончылася бамбёжка і наогул скончыўся бой. І во яны сядзяць удвух, але ў цемры ня бачаць адзін аднаго і ня ведаюць, хто побач — свой ці чужы? Таму маўчаць. А галоўнае — ня ведаюць, хто занёў сяло — наши ці немцы. Ніхто першы ня хоча адкрыцца. Так мінула ноч. І толькі як пачало сьвітаць, лейтэнант убачыў, што перад ім немец, гаўптман мэдыцынскай службы. І ніхто зь іх за пісталет не схапіўся, бо зноў жа — невядома, хто наверсе. Першы не стрываў немец, таксама паранены, неяк выбраўся, а лейтэнант сам выбрацца ня можа. Сядзіць і чакае, калі прыйдущы немцы і возьмуць яго ў палон. Або прыстрэляць у яме. Немцы і прыйшли. Але на ламанай рускай мове растлумачылі, што страляць ня будуць, будуць рабіць арцліхер беістанд (мэдыцынскую дапамогу). І выцягнулі лейтэнанта, занесьлі яго ў мэдпункт, дзе той жа ягоны начлежнік перавязаў яму нагу і папытаўся, што ён хоча: да сваіх ці ў палон? Канешне, лейтэнант захацеў да сваіх. Тады яго ўначы два немцы паклалі на палатку і падцягнулі да нашых акопаў на краі сяла. Праз паўгадзіны ён туды і зваліўся. Ну, адvezылі ў санбат, ляжыць там лейтэнант, яго перавязваюць, але ж дужа яму цікава з сваіх прыгодаў. І ноччу ціхенька ён расказаў пра тое суседу — што зь ім тры дні таму здарылася. Падзівіліся трохі абодва. А яшчэ празь дзень прыйшоў незнаёмы афіцэр і сказаў, каб гэтага лейтэнанта тэрмінова падрыхтавалі да эвакуацыі. Аднаго. Болей яго ніхто ў палку ня бачыў. І чутак нават ніякіх не дайшло.

Пасыль той выпадак нейкім чынам паслужыў мне, калі я пісаў «Адну ночь»⁴⁰. Хаця там іншы фон ды інакшы час, але грамадзства, а найперш нашая рэдактура не былі гатовыя прыняць падобныя тэмы, ад якіх патыхала непрымальнім для іх пацыфізмам. Тагачасны рэдактар «Полімія» Максім Танк адмовіў аўтару ў публікацыі таго апавядань-

ня з прычыны «невыразнасці», як ён напісаў, ідэі. Думеца, ідэя была выразная, як надта выразнымі былі і партыйныя ўстаноўкі ў адносінах да яе.

Во ўжо гэтая партыйна-кадэбоўскія адносіны!

Баі на той час павальнелі, немцы ня дужа абараняліся, але і мы надта ня лезылі. Пяхота шмыгала па дамоўках, па падворках. Патрэбны былі трафеі. У гэтую пару прыйшоў зьверху дазвол пасылаць на радзіму пасылкі. Таму і шарылі ў пакінутых пад агнём дамоўках, расчынялі шафы, хапалі якую апратку, абутик. А заадно і харч. Хаця наконт харчу ў Аўстрыі было куды бядней, ня тое што ў Венгрыі, — самі аўстырыякі харчаваліся па картках. Дысцыпліна ў войску расхлябалася, часыцяком салдаты кудысь зынікалі па ўласных справах. Пілі, аднак, ня менш, як заўжды. П'янаваты камандзір трэцій батарэі капітан Кохан унаучы вяртаўся на свой НП⁴¹ з суседнай батарэі, і ягоны вартавы застрэліў яго. За які месяц да канца вайны. Пахавалі ва Ўсходній Аўстрыі.

Аднойчы дайшлі мы да нейкага невялічкага паселішча і сталі. Ноч мінулася спакойна, спакойны быў ранак. Гарадок заняла пяхота, мы — за ёй. А блізенька за раўком — манастыр. Я троху падрамаў ноччу, а на золку прачнуўся і пайшоў праз браму ў манастырскія будынкі — цікава было паглядзець, у нас жа манастыроў даўно не было. Манастыр быў пакінуты, па ягоных калідорах ужо блукалі салдаты. Усюды валяліся богаслужбовыя кнігі, нейкае майнно...

І тут раптам пачалося — танкі выйшлі на ўскраіну гарадка і турнулі нашу пяхоту. Калі мы ўсе, хто быў у манастыры, выскачылі адтуль, пабачылі, як тая бяжыць, рассыпаўшыся па ўсім полі; аднекуль з-за сыценаў і платоў гарадзкіх будынін страляюць танкі. Мы з нашых пазыцый страляць па іх не маглі, перашкаджалі прыдарожныя пасадкі, ды й той участак быў ня наш. И каб уратавацца без прыкрыцца пяхоты, мае хлопцы прычапілі гарматы да «студэбэкераў» і рванулі на дарогу. Можа, тое тады было і правільна, але чаму пабегла пяхота? И дзе ўрэшце пяхотныя камандзіры? И дзе нашы слáўныя палітработнікі, якія натхняюць байцоў на перамогу над зълейшым ворагам? Няўжо таксама разбраліся па цікавых месцах?

Прыкладна пра тое я і крычаў, бегучы пад кулямі па голым полі. А слухаў мяне адзін капітан, які таксама апнуўся ў гэткім жа становішчы пакінутага пад агнём. Капітан гэты быў упаўнаважаны контразьведкі съмерш, і ён адно — маўчаў. Крычаў я са злосыці, бо нашыя шанцы адолець шырокае, забаранаванае поле пад ураганным агнём з танкаў былі невялікія. А дужа крыўдна было праз нейчую дурноту гінуць перад канцом вайны. А можа, і праз сваю дурасць таксама.

Але і добра, што я адышоўся зь перадавой (бо наўрад ці я адважыўся б у гэткай сытуацыі з'яджаць з поля бою), безь мяне хлопцы ўратавалі гарматы, а галоўнае — уратаваліся самі. Неяк і нам пашэныціла жывымі дабегчыся да ўкрыцця, а танкі далей не пайшли. Пасылья неяк разабраліся. Але я доўга прыгляджаўся, калі бачыў, што нехта староныні ідзе на агняву: ці ня той капітан? Ён не прыйшоў. Здаецца, у нейкім сэнсе ён быў неблагі съмершнік, пра што съведчыў той ранейшы выпадак з гарматамі лейтэнанта Беражнога. Я ўжо гатовы быў у tym упэўніцца.

Тады ж у нейкім аўстрыйскім гарадку я спаткаў правобраз сваёй будучай Джуліі. У гарадку тым, як, зрэшты, і ў многіх іншых аўстрыйскіх гарадках, было шмат прыгнаных з усходу (ды і з заходу таксама) рабочых, што працавалі на аўстрыйскіх вайсковых заводах. Жылі яны ў вялізных даўгіх бараках, а як горад займала Чырвоная армія, разбрываўся, хто куды. Вядома ж, кіруочы найперш на радзіму, калі тое было магчыма. Неяк мы сталі калёнай машын з гарматамі на гарадзкой вуліцы, чакалі, пакуль начальства наперадзе штось вырашыць. І тады ля машын паявілася спрытненка чорнавалосая дзяўчынка ў паласатым убранні, якая нешта пыталася ў салдат, што сядзелі ў кузавах. Аказваецца, пыталася пра нейкага Івана. Канешне, амаль з кожнага кузава ёй адгукаваўся які-небудзь Іван, але дзяўчына круціла галавой — не. Так яна абышла калёну, не знайшоўши таго, хто быў ёй патрэбны. Тады я падышоў да яе і папытаўся, каго яна шукае? На кангламераце нямецка-руска-італьянскіх словаў яна распавяла, то яе імя Джулія, яна італьянка і шукае рускага палоннага

Івана, зь якім летась разам уцякала з канцлягеру. У гарах іх схапіла паліцыя, яе зноў кінулі ў канцлягер, а што сталася зь Іванам, яна ня ведае. Цяпер яна мае надзею знайсьці яго сярод чырвонаармейцаў. Канешне, то была марная надзея. Але невялічкая тая гісторыя запомнілася мне, каб гадоў пра 20 зрабіцца «Альпійскай баладай»⁴².

26. Канец вайны

А ў другім месцы, заняўшы агнявыя пазыцыі на гарадзкой ускраіне, мы пастукаліся ў дэзверы бліжняга катэджу. Нам адчынілі адразу — на парозе стаяла маладая дзяўчына ў белым фартушку, якая спытала па-расейску, што нам трэба. Тое нас дужа зъдзівіла, і мы ў сваю чаргу спыталі ў яе, ці яна руская? Так, быў адказ, яна руская. Але тут жыве пан прафэсар, ён стары і просіць яго не турбаваць. Але хто такая яна і чаму тут? А яна з Днепрапятруўску і служыць у пана прафэсара, які зусім цывільны чалавек і вельмі добра адносіцца да яе. Тое нас зъдзівіла яшчэ болей: гэтая зямлячка абараняе немца? I, падобна, не зъбіраецца пушчаць нас у гэты заможны катэдж. Тое ўжо абураля. Нехта з нас падвысіў голас, нехта схапіўся за пісталет. Тады мой сябра, таксама ўзводны Валька Бахціозін, рапшучы мовіў: стойце, адставіць! Пайшлі назад... Мы пайшлі адтуль, знайшлі іншыя прыстанішча, дзе нас ніхто не спыняў. Не запрашаў, але і не спыняў. Пасьля я папытаўся ў Валькі, чаму ён стаў у абарону тae зямлячкі, і Валька сказаў, што ў Эўропе трэба паводзіць сябе цывілізаванымі людзьмі, а ня хцівымі азіятамі. Тое мне запомнілася. Як і сам Валька — самы малады з нашых узводных, далёкі нашчадак польскіх ссыльных у Сібіры, родам з гораду Ачынска, адзіны сын у матулі, якая ці ня кожнага дня слала яму на фронт пранумараўаныя лісты і прасіла яго рабіць гэтак-сама, — яна працавала бухгалтаркай. Валя так не рабіў, хоць меў добрую натуру і любіў сваю маму. Начальнства недалюблівала надта маладога і нейкага не харектэрнага для ўзводных хлопца. А я любіў Валю. Пасьля вайны з

усіх наших ветэранаў найбольш хацеў адшукаць Валю Бахцігозіна, ды марна...

Быў ужо май, цьвіў бэз. Стаялі каля невялічкага горнага гарадка ці, можа, пасёлачку, празь які праходзіла асфальтаваная шаша. Пазыцыі зімалі за лесапільній, месца было зацішнае. Немцы з-за пасёлку зредчас пастрэльвалі зь мінамётаў, разбіваючы апошнія ўцалелыя дамоўкі. Я на лесапільні раздабыў веласіпед і вучыўся ездзіць на ім — у дзяцінстве ж не давялося. Аднойчы разагнаўся з горкі і на павароце нечакана зьбіў таго съмершаўца. Абодва паляцелі на асфальт, разадраў капітану штаны. Падняўшыся, ён пачаў бэсыці мяне і напомніў пра мае размовы пад агнём на полі, пра якія ён не забыўся. Я тады нават струхнуў, бо думаў, што капітан усё ж забыўся на іх. Але неяк абышлося. Капітана хутка перавялі некуды, на яго месца прыехаў іншы — на гэты раз з танковых войскаў. Хаця эмблемы яны наслі на выбар — якія ім падабаліся.

Так настала сёмае мая. Мы — усё ў тым пасёлку, пяхота таксама на ягонай заходній ускраіне. Амэрыканцы яшчэ далёка. І вось уначы нашыя радысты дачуліся, што заўтра падпісаныне капітуляцыі Германіі. А мы атрымліваем загад: у 19.00 атака на нямецкія пазыцыі. Падрыхтавацца да атакі, ставіць гарматы на прямую наводку, суправаджаць пяхоту агнём і коламі. Ну, мы найперш напісалі лісты дадому, маўляў — ідзём у апошні бой. Калі што, дык.... Псыхалягічны стан болей чым паршывы, бо пераналадзіліся ўжо на мір, паявілася ўжо надзея, што выжылі. А тут...

Праўда, яшчэ памарудзілі з гадзіну, а тады пасъля кароткага артылётуту паднялася пяхота. Але немцы не страляюць, во дзіва! Калі пяхота дабрыла да варожых траншэяў, тыя аказаліся пустыя. Немцы змыліся. І начальства загадала чапляць за машыны гарматы і даганяць немцаў. Але без пяхоты. Калі што, самі быць за пяхоту. І за артылерью таксама. Што ж, мы паехалі. Ехалі ўсю ноч і ранак. Немцаў дагналі. Далей усе дарогі былі запруджаны нямецкімі калёнамі — пяхота, артылерыя — усе кіруюць на захад, здавацца амэрыканцам. Нам яны здавацца ня хочуць. А мы і не бярэм. Мы атрымалі новую задачу — як мага

хутчэй злучыцца з саюзынікамі. А гэтых мы проста мінаем. Некаторыя зь немцаў буркаюць «Гітлер капут» і ўскідваюць руку. У каторых на руках гадзіннікі, нашыя іх зьнімаюць. Гадзіннікі — самы папулярны трафей. Некаторых разбройваем. Асабліва тых, хто ў эсэсаўскай форме.

Дамчалі да ракі Энс, у цэнтральнай Аўстрыі. Гэта быў мой апошні рубеж той вайны. За ракой амэрыканцы. Пакідалі на лужку абы-як паставленыя машыны, пачалі «сустрэчу». Нас на той бок не пушчалі, затое амэрыканцы свабодна прыйшлі на гэты бок. Некаторыя з амэрыканцаў мелі славянскае паходжаныне (пераважна з палякаў), а ў нас былі хлопцы з Заходняй Беларусі, якія разумелі польскую, такім чынам устанавіліся зносіны. Яны нам дарылі свае гадзіннікі, запальнічки, розную драбязу — на памяць. Мы ім што маглі падарыць — зорку зь пілоткі. Але знайшлося віно, і мы добра ўпіліся разам — пераможцы розных армій і нацыянальнасцяў. І ўсе паснулі проста ў кузавах нашых «студэбекераў». Начальства некуды зьніклі, можа, да іншага начальства, у кожнага знайшлася свая кампанія.

Уначы я прачнуўся і пабрыў у горад. Маленъкі такі гарадок, але спрытны, як і ўсе іхнія гарады. І не разбураны, цэлы. Бачу ў адным месцы съятло з фараў, і нашы салдаты штосьць робяць. Аказваецца, тут харчовы склад гэтага гораду. Хлопцы прынеслы супрацьтанкавую гранату і бабахнулі ёю па замку — дзъверы і праваліліся. А там проце́ма скрынак, мяхоў — сыртное, кансервы, мука, шакаляд... Пачалі выгрузку. Я таксама зьбегаў да сваіх, прыгнаў «студэбэкер». І мы нагрузіліся. Але не абдзялялі і аўстрыйцаў, якія прыйшлі да пераможцаў. Аўстрыякі жылі галаднавата, харч быў па картках. Падышоў адзін дзядуля зь місачкай, просіць дазволу набраць муکі. Кажу, што табе місачка — бяры мех. Кажа — цяжка. Але падстаўляе згорбленую съпіну, салдаты навальваюць яму мех муکі, пайшоў дзед хістаючыся. Мы сталі добрыя, чужога добра не шкадавалі... Можа, і добра рабілі, то была наша ноч,noch пераможцаў. Наступны за ёй дзень ужо належалаў нам.

Удзень зъявілася вялікае начальства, усіх чужынцаў выгналі з гэтага берагу на той, на мосьце паставілі трай-

ную варту. Нікога — ні туды, ні адтуль. А мы толькі марылі пачаставаць нарабаваным нашых саюзынікаў. Не ўдалося. Поль хутка адвялі ў тыл, пад горад Леабэн, дзе ў лесе найперш загадалі здаць усё здабытае тою ноччу. Калі не дачакаліся добраахвотнай здачы, начальства пайшло само і выгрузіла з аўтамабіляў нашыя запасы — бутэлькі, сыр, шакаляд. Сказалі, будзеце атрымліваць у парадку харчаваныя. Нічога не атрымалі. Тыя скрынкі паехалі ў тыл.

Праз пару дзён полк пастроілі на лужку з нагоды перамогі. Палічылі, хто самы старэйшы (ня ўзростам, а па часе працываньяня ў палку), хто найболей заслужаны (лічы — узнагароджаны). Даўжай за ўсіх праслужыў у палку начфін, а самы ўзнагароджаны — камандзір маёй гарматы старшына Лук'янчанка. Але заслужана ўзнагароджаны гэты немалады ўжо сялянскі сын аднекуль з Кубані. Камандзіры батарэяў узнагароджаныя ня надта, узводныя яшчэ меней. Ордэн Чырвонай зоркі — звычайнай наша ўзнагарода за вайну. У мяне таксама. А Вальку Бахцігозіна так і не ўзнагародзілі нічым. Раней усё казалі — малады, пасъпее... А тут і вайна скончылася.

Празь дзень-другі — новы загад: падрыхтавацца да маршу. Куды? Кажуць, быццам аж у Сафію. Празь Венгрыю, Югаславію, Румынію. Па сълядах нядаўніх баёў. Выцягнулі на дарозе калéну, але перад тым, як рушыць, начальства пайшло трэсыці машыны. Камбрыг сказаў: «Я вас бараҳольшчыкамі цераз Эўропу не павязу». Зноў загад: здаць усё майно, прадукты, нічога, апрош боепрыпасаў, у кузавох не павінна быць. Пачалі адбіраць. Пажылыя ветэраны, што праваявалі ўсю вайну, у каго панішчана ўсё на радзіме, голыя дзеці і галодныя жонкі, ледзьве ня плачуцы, прасілі: ну дазвольце хоць гэтыя гамашы адvezыці. Ну хоць гэтыя падэшвы на боты. Нічога не дазвалялася. Тады з машын пачалі кідаць усё ў раку, што цякла побач з дарогай, і па ёй паплылі ўсялякія шмоткі, гітары, скрынкі з правізіяй, а то і бутэлькі. Хай прападзе, але не здамо. Хаця хапіла і згадзенага. Толькі начальнік палітадззелу ўжо з Балгарыі адправіў тры «студэбекеры» ў Адэсу, дзе жыла ягоная сям'я. Не адсталі ад яго і іншыя начальнікі, у тым ліку і новы начальнік аддзелу контразьведкі съмерш.

27. Балгарыя. Камсорг

Па наплыўным мосьце цераз прыгажун Дунай пераехалі ў братнюю Балгарью, дзе мне наканавана было пражыць год. Балгары спатыкалі нас, бы родных, бы вызваліцеляў, якіх вечна любілі. Варта было сысыці з машыны, як цябе тут жа абкружалі сяляне: братушкі, братушкі, добра дошлі! Тут жа паяўлялася чарка або квартка, пілі за Расею, за Балгарью, за вечную дружбу. Здавалася, той дружбе ня скончыцца век. (Як праз 20 гадоў я зноў прыехаў у Сафію, пачуў ад балгараў такі анекдот. Да дзеда Тодара ў вінаграднік прыбягаюць дзеці, радасна кажуць: дзед Тодар, дзед Тодар, рускія на Месяц паляцелі! Дзед выпрастаўся. Што — усе? Слава табе, Гасподэў!) Дваццаці гадоў хапіла, каб ад векавой дружбы нічога не засталося. Апроч хіба мяляўнічых абдымкаў Брэжнева з Жыўкавым.

А тады пачалося нуднае гарнізоннае жыццё ў вайсковым гарадку на Плоўдзіўскай шашы ў Сафіі. Як звычайна — пад'ём, зарадка, развод на заняткі, гарнізонная служба, нарады. У горад да восені нікога не пушчалі. Усе — салдаты і афіцэры, маладыя і старыя — таміліся на съякоце за калючым дротам вайсковага гарадку. Бальшыня афіцэраў, асабліва маладых, пасъяля вайны служыць не хацелі, хацелі дадому, дзе заставаліся родныя, якіх ня бачылі ўсю вайну. Уся наша радасць была купіць пару бутэлек вермуту, што з таго боку прыносілі да дроту, і выпіць. Таму пілі — і афіцэры, і салдаты. Да восені нікога не дэмабілізавалі, таму ўсе разам — маладыя, 18-гадовыя, і старыя, да 50 гадоў, — вучылі вайсковыя статуты, будову матчасці і палітыку на рэгулярных палітзанятках. Съярша нашыя адносіны да англа-амэрыканскіх саюзнікаў былі ляльныя, усё ж мы памяталі, хто нам памагаў у вайну, чыю мы елі тушонку, на чыіх аўтамабілях ездзілі. Але затым раптам, бы па камандзе (канешне, па камандзе, як у нас усё робіцца) тыя адносіны зъмяніліся, і мы пачулі ад наших камандзіраў ды палітрукоў, што найпершыя цяпер нашыя ворагі [—] гэта Амэрыка з Англіяй. Таму трэба пільнасьць

і пільнасьць! Не паддавацца на правакацыі і мацаваць боегатоўнасьць.

Увесень салдатаў некалькіх узростаў (да 1924 году нараджэння ўключна) дэмабілізавалі, афіцэраў пакінулі. Я напісаў некалькі рапартаў аб дэмабілізацыі, ніводнаму зь іх не далі хады. Служы, прафэсія афіцэра ў нас прэстыжная, быў адказ. Я не хацеў служыць нават у блаславёны краіне Балгарыі, я хацеў дамоў, у бедную маю Беларусь, хацеў вучыцца. У партыю на фронце я не ўступіў, хапіла мне камсамолу, які таксама нямала дапёк. Ці не заўсёды я быў камсоргам батарэі, дзе клопату было няшмат, але цягніны хапала. Найперш сходы, паперы, баявыя лісткі... А галоўнае — на кожны тыдзень, месяц, квартал — пляны мерапрыемстваў, дзеля блізіру, бо ніхто іх выконваць і не зьбіраўся. Але за тым сачылі нампаліты, у якіх іншых абавязкаў і не было. Надакучыў мне камсамол. Але неяк паклікаў нампаліт камандзіра палку, кажа: «Быкаў, а калі мы выберам цябе камсоргам палку? Пасада вызваленая, пойдзеш на самастойную работу, на заняткі хадзіць ня трэба. Ты афіцэр граматны, вучылішча скончыў, думаю, справішся...». Камсамол мне абрыдзеў, але і заняткі штодзень у сыпёку і непагадзь — таксама ня мёд, і я пагадзіўся. На чарговым сходзе быў аднаголосна абраны камсоргам. Яшчэ празь нейкі час той жа нампаліт кажа: «Камсорг палку павінны быць членам партыі, таму трэба табе ўступіць. Я дам рэкамэндацыю». Тоё ўжо было горш, я ведаў, што членства ў партыі — гэта рабства душы, што я перастану належанаць сабе, а галоўнае — тады бывай дэмабілізацыя і ўсе мае мары.

Але жыцьцё ці лёс распарадзіліся інакш. Не паводле нампаліта маёра Цквітарыя, ні паводле майго жаданьня.

Увесень нас пачалі пушчаны у горад — у вольны ад службы час, і афіцэры, бы застаялы ў загарадках коні, рынуліся на гарадскую волю. У сляўную, стаўшую ўжо мілай нашаму сэрцу Сафію. На плошчы Народнага сходу, якраз насупраць помніка цару-вызваліцелю ўлады зрабілі Дом афіцэраў, вядома ж, з рэстаранам, у якім можна было найперш выпіць і закусіць. Канешне, такі выпадак грэх было ўпусціць, і мы яго не ўпускалі. Абы былі грошы.

З грашыма часам здаралася напруга. Заробак узводнага быў невялікі, да таго ж шмат у каго былі адасланыя грашовыя атэстаты родным і блізкім. Я таксама паслаў атэстат сваім на 600 рублёў, прыкладна столькі ж атрымліваў на рукі. Аднойчы, памятаю, у суботу добра выпілі ў рэстаране (кампанія чалавек шэсьць), але не хапіла. І віна, і грошай. Тады Лёшка Рыжкоў і кажа: «Быкаў, ты ж, здаецца, зьбіраў камсамольскія ўзносы, дзе яны?». У сэйфе, кажу. «Дык што ж яны ляжаць у сэйфе, марнуцца. Грошы павінны працаваць. Давай, а ў панядзелак палучка, усё вернем». Эх, Лёшка, які ты разумны, мабыць, падумаў тады не адзін я. Паехаў, забраў з сэйфа што там было, і сладуна мы дагулялі той дзень у рэстаране насупраць цара-вызваліцеля.

Здарылася, аднак, што ў панядзелак палучка не адбылася — з банку грошай не далі. Тоё было горш, але я маўчаў. Трошкі зьдзівіўся, праўда, калі пасъля заняткаў мяне паклікаў — і не абы-хто, а сам начальнік палітадзелу брыгады, які наўрад ці калі мяне і бачыў. (Зрэшты, як і я яго.) Размова пачалася ветліва: ну як працуецца, якія плянны? А пасъля, нібы між іншым — узносы сабраў? Сабраў, кажу. І што — здаў іх у фінадзел? Не, яшчэ не, сказаў я, і ўсярэдзіне ў мяне нешта апала. А дзе яны, грошы? — пытаетца палкоўнік. У сэйфе, кажу. А ну — прынясіце...

Я ўстаў і сеў. Усё было зразумела. Хтось стукнуў, і я прапаў. Ну не зусім, але халляўская мая паліткар'ера ляснулася ў самым пачатку. Праз два дні вярнуўся на батарэю, і мой камбат Ахрын пакіў: «Ну што, ня выйшаў зь цябе палітрук! Я ж гаварыў». А нампаліт маёр Цквітарыя сказаў, што пасъля такога ўчынку мне ня месца ня толькі ў партыі, але і ў камсамоле. На днях зьбярэм сход і выключым. Я са злосці напіўся і, вярнуўшыся з рэстарану, кінуў у грубку свой камсамольскі белет. (З таго часу і на ўсё жыцьцё — беспартыйны.) Назаўтра напісаў новы рапорт аб дэмабілізацыі.

Колькі тыдняў пасъля хадзіў, бы ашаломлены, і ламаў сабе галаву: хто? Хто данёс? Тоё мог зрабіць толькі нехта

з шасьці, што былі ў застольлі. Нават зь пяці. Але ж усе былі браты па зброі, аднагодкі, сябры. Каго было падазраўцаў у самым, можа быць, гнусным? Сярод шасьцёх два былі членамі партыі — ці не яны? Ці, можа, хто з камсамольцаў? Або зусім беспартыйны Лёшка, які ўсё і справаўкаваў?

Таго, аднак, я не дазнаўся ніколі. Як і ў шмат якіх іншых выпадках.

28. Нядзячны шынэлак. Валодзя

Даўно людзьмі заўважана, што бяда ня ходзіць адна, бяда любіць кампанію. Хаця наступныя за першай беды ўжо ўспрымаюцца інакш, часам з гумарам, са зъедлівай самаіроніяй. Як у мяне з абмундзіроўкай, якая для маладога вайскоўца заўсёды нямала значыць. Хацелася выглядаць «як усе», лічылася нягожа, калі на цябе будуць паказваць пальцам. Тым болей у горадзе.

Тады ў Сафіі ў мяне ўзыніклі менавіта такія праблемы: не было гожай абмундзіроўкі. Яшчэ ў Аўстрыі пачаў зъдзяваць гімнасыцёрку і адараў каўнер, які амаль сапрэў за зіму. Выдалі з падменнага фонду б/у. Быццам і ніштаватая гімнасыцёрка, але зь дэзвюма лапікламі: ззаду на левай лапатцы і сыпераду на грудзях, — пэўна, знятая з забітага. Шынэлак мой аказаўся з падпаленымі поламі, бо ляжаў у машыне, а як прарываліся ў Венгрыі, тая машына згарэла, пасыпелі выхапіць толькі гэты падгарэлы шынэлак. (У рэчмяшку згарэлі і малюнкі ў альбоме. Маляваў жа...) І во ў такім шынялі з падпалінамі прыехаў у Сафію. Улетку нічога, але ж началася восень, насталі халады. Неяк стаю на Арловым мосьце ў сваёй гімнасыцёрцы, чакаю аўтобус на Плоўдзіўскую шашу. А ўжо зімна, падае рэдкі сняжок. Побач ідуць балгары, чую гамоняць: «Братушка — сібірак, сібірак...». Я ўвесел азяблы, а яны думаюць, што загартаваны, мне цёпла, бо сібірак.

Каб неяк даць сабе рады, купіў шынэль у аднаго балгарскага генэрала. Балгарскую ж армію разагнналі, афіцэраў

звольнілі. А форма ў іх була такая, як у царской Pacei, толькі з шасьцю гузікамі, — падобная да нашай. Шынэлак быў харошы, хіба з адным немалым недахопам — чырвонай падкладкай. Ну але калі добра затуліць полы, дык і нішто. Хіба надта шыкоўны матэрыял, зь якога пашыты...

Першы раз надзеў той шынэлак у выхадны, калі мы зь сябрам і ягонай сяброўкай зрабілі паход на Віташу. Усё лета пазіралі на гэтую цудоўную гару паблізу Сафіі, а ўзлезыці на яе не даводзілася. Дабраліся да яе зімой, па сънезе і, добра стаміўшыся, заначавалі ў паляўнічай хіжыне. Мой сябра старшы лейтэнант Валодзя зь сяброўкай засталіся, а я павінны быў ранкам пасыпець на развод. Таму на сувітаныні мусіў рушыць з гары. На шашы съпяшаюся, але адчуваю, што спазынюся, і тут якраз — «віліс» і ў ім камандзір брыгады. Ну, спыніўся — сядайце! Сеў, едзем. Пад'ехалі да прахадной, я хацеў неяк сашмыгнуць, каб пасыпець у свой строй, бо на пляцы ўжо пастроена брыгада, чакаюць камбрыга. Але той мне — пастойце! І вядзе на пляц. А там, як звычайна, дзяжурны камандуе строю «съмірна», аддае камбрыгу рапарт. Я стаю побач і ўжо адчуваю, што зараз будзе штосыці дурное. Так і здарылася. Падаўшы каманду «вольна», камбрыг гучна гаворыць дзяжурнаму: «Ну, а цяпер адрапартуйце во гэтamu гаспадзіну генэралу! Яму, ці бачыце, не даспадобы савецкая форма, дык ён абрадзіўся ў балгарскую. — І паднімае маю палу на чырвонай падкладцы. — Во палюбуйцеся, “как попугай”!..”

У страй рагочуць. Але ня надта. Камбрыг быў чалавек новы, прыехаў з акадэміі і дужа энэргічна змагаўся за «парадак», ад якога мы за вайну адвыклі. Я і падвярнуўся яму пад руку. А камандзір палку палкоўнік Парамонаў тады мне сказаў: «Каб я цябе болей у гэтым шынялі ня бачыў!». Ну што мне было рабіць? Прадаў я гэты шынэлак нашаму ўзводнаму, лейтэнанту Крылавязу, які зь яго пашыў сабе кіцель і брыдкы. Мне выдалі зноў нейкі падменны, англійскі, — добры шынэлак, але кароткі. Давялося падшываць унізе... Але з тым і Крылавязу не пашэнціла. Увогуле ён быў хлопец задзірысты і аднойчы, выпішы, пабіўся з маёрам, начальнікам сяржантскай школы, які быў такса-

ма на добрым падпітку. Лейтэнант быў маладзейшы і, ма-быць, перамог у бойцы. Маёру стала крыўдна. І ўжо ноччу ён пайшоў у інтэрнат, дзе жыў Крыавяз, каб прадоўжыць бойку. Але той спаў, маёр яго не дабудзіўся. Затое тут жа на тумбачцы была складзена ягоная абмундзіроўка з таго шыняля. Тады маёр узяў са стала чарніліцу і добра паліў чарнілам — і кіцель і брыджы. Гэта цяпер праста — здаў у хімчыстку і вычысьцяць, а тады... Чым толькі ня цёр яе Крыавяз — і мылам, і бэнзінам — нічога не памагло. Так і прапала абмундзіроўка з майго шыкоўнага генэральскага шыняля. Сапраўды, з чужога няшчасьця сабе шчасьця ня будзе.

Сябраваў я там з многімі, былі адпаведныя майму чыну кампаніі. Займеў у іх пэўную рэпутацыю, асабліва пасьля здарэньня з камсамольскімі ўзносамі. Гэта начальства за тое на мяне ўзыелася, а сябры — зусім наадварот. Неяк зблізіўся з лейтэнантам Дзібнерам, які служыў у штабе. Той быў родам з Ленінграду, у якім жыве і дагэтуль (мы зрэдку перапісваемся, перазвоноўваемся). Ён цяпер — доктар геалягічных навук, спэцыяліст па геалёгіі Арктыкі). Тады мы зрэдчас хадзілі разам у горад. Віталь любіў выпіць шклянку віна, а галоўнае — шмат расказваў пра свой Ленінград, які я ніколі ня бачыў. Ён быў старэйшы за мяне, да вайны скончыў універсітэт і быў дужа адукаваны, што вельмі імпанаўала мне.

Другі мой сябра быў хлопец іншага складу. Ня буду называць яго прозывішча, але гэта таксама быў наш узводны, старшы лейтэнант, якога я [зваў] Валодзя. Родам ён быў з Уладзівастоку, хаты ня надта распавяддаў пра свой горад. Ён быў захоплены іншымі горадамі — Соф'яй, як яго называлі балгары. И аднойчы захапіўся дзяўчынай, балгаркай. Канешне, на сваю бяду... Рэч у tym, што тады ўсе і ўсялякія нашы контакты з іншаземцамі ня толькі не дазваляліся, а жорстка прыпыняліся. Нельга было і небясьпечна пасябраваць з балгарынам, калі выпіць зь ім ці нават некалькі разоў запар сустрэцца, каб тое не рабілася вядома нашаму міламу съмершу, які за мяжой шчыраваў з падвоенным імпэтам. Валодзя ня толькі пасябраваў, ён

закахаўся ў студэнтчуку Веру, дачку нейкага высокага балгарскага ўрадоўцы, члена ЦК балгарскай кампартыі. Валодзя меркаваў, што тая акаличнасць — членства яе бацькі ў ЦК — яму штосьці дазволіць. Аказалася, нічога не дазволіла.

У балгарскі пэрыяд нашага жыцця хутка ўспыхнуў і незвычайна абвастрыўся сум па далёкай радзіме. Дужа хацелася дамоў. Для спаткання з роднымі, якіх ня бачылі даўгія гады, а таксама са звыклай зь дзяяцінства прыродай, ландшафтам, побытам. Родныя мясыціны сынлісія ноччу і клікалі да сябе, кранаючы душы, гучалі галасы бацькоў, што даходзілі ў сумных лістах. На радзіме быў голад і бязладзьдзе, мы ж у Балгарыі жылі ў адноснай сытасці, хацелася дапамагчы, чым было можна. Аднак, выслаўшы атэстат, сам застаўся з капейкамі — толькі на цыгарэты. Тое дужа хутка азмрочыла мой паўсядзённы побыт.

Амаль увесь вольны час, якога, зрэшты, было няшмат, мы бавілі ў горадзе, мілай Сафіі. Там былі мастацкія музеі, дзе я зь цікавасцю і ўпершыню разглядаў некаторыя творы буржуазнага, «салоннага» жывапісу, першы раз пабываў у оперы, вядома ж, на расейскіх спектаклях («Евгений Онегін», «Князь Ігорь»). Балгари тады і пасля ставілі найболей расейскія творы. Неяк у вулічным натоўпе са зьдзіўленнем назіраў, як адмысловыя прывезеныя для таго з Расеі экскаватары і бульдозэры бурылі каменнную агароджу царскага палацу ў цэнтры Сафіі. Які энтузіязм панаваў тады сярод люду — прагналі цара-крыватай! (Каб праз паўстагодзьдзя зь няменшым энтузіязмам вітаць ягонае вяртанье.) Палітычны клімат у краіне ўсё болей вызначалі камуністы — мясцовыя з падтрымкай і пад кіраўніцтвам прыезджых дарадцаў. Неўзабаве пачалі выкryваць ворагаў балгарскага народу, здраднікаў, кшталтам Васіла Калараўа, якіх патрабавалі расстраляць. Што і было зроблена. (Ведама ж, як не зрабіць, калі народ просіць.) На такім палітычным фоне пачалося і доўжылася Валодзева каханье: бацька ягонай каханкі, здаецца, трапіў у апалу.

Валодзя пачаў тайца, усяляк хаваць свае сустрэчы зь Верай. На вуліцы тое было складана, на кватэры ў яе

бацькоў немагчыма. У гарнізоне за ім, вядома, было наладжана сачэньне, съмерш сачыў за кожным крокам. Некалькі разоў яго выклікалі і папярэджвалі. У парткаме пагражалі выключыць з партыі. Валодзя не хацеў быць выключаным, бо тады б яго адразу выслалі на радзіму, ён хацеў быць з Верай. У такі час ён даверыўся мне і прасіў дапамагчы. Гэта мы зь ім хадзілі ў той выхадны на Віташу, дзе ён астаўся начаваць. Чамусыці той факт яму трэба было ўтаяіць, і ён папярэдзіў мяне, каб я сказаў (калі паклічуць), што мы ўвечары разам вярнуліся ў горад і я ўвесь час быў зь імі. Розныя запіскі Веры, яе фотаздымкі ён хаваў съпярша пад верхній дошкай нашага стала ў інтэрнаце, пасьля, як згледзеў, што іх там хтось апароў, перадаў мне. Я насіў іх у сваёй палявой сумцы — на заняткі, у поле, артпарк. Але аднойчы не знайшоў іх там — скралі, калі я абедаў у сталоўцы. Мяне паклікалі ў аддзел контрразведкі і пыталіся пра Валодзю. І пра тое, што было ў ягоных тых паперах. Я сказаў, што чужых папераў не чытаю. А калі б там былі шпіёнскія звесткі, — спыталіся ў мяне, — і вас залічылі ў шпіёнскія сувязынікі? Што я мог ім сказаць? Там былі лісты пра кахранье, я ведаў гэта, хоць і не чытаў іх.

Валодзю арыштавалі, паклікаўшы ў палітаддзел. Ідучы туды, ён прадчуваў тое і толькі шапнуў мне: у шэсць нуль-нуль схадзіць на Арлоў мост і перадаць Веру, каб не чакала. Што я і зрабіў. Пра лёс Веры нічога не дазнаўся, бо хутка расфармавалі брыгаду і нас раскідалі па розных месцах Балгарыі. Адресу яе я ня ведаў. (Вось яшчэ адзін нерэалізаваны — «негатыўны» сюжэт з маёй далітаратурнай біяграфіі.)

29. Мікалаеў

Нядоўгі час пасьля я правёў у стралковай дывізіі пад Бургасам, але і ту ю расфармавалі, вывеўшы на станцыю Кодыма Адэскай вобласці. Са станцыі Унгены мы ішлі пешым маршам — якраз па тых месцах, дзе два гады таму

ваявалі. У тое лета на поўдні панавалі страшэнная засуха і яе звыклы спадарожнік — голад. Малдаўскія сёлы стаялі паніклыя, безь людзей, людзі сышлі на поўнач — Украіну, Чарнаўцы. Забег я ў сяльцу пад вышынёй, куды хадзілі ўначы і дзе нас ледзьве не захапілі ў палон. У тым сяльцы я не сустрэў ніводнага чалавека, яно зусім абыязьлюдзела. Не было і гаспадара, які частаваў нас курацінай. Адна лебядя ў дварах, поле чорнае, выпаленае съпякотай. У вайну не было гэткага...

Улетку я быў ужо ў Мікалаеве, у тамашній стралковай дывізіі. Дывізія стаяла ў летніх лягерах пад Цярноўкай за Бугам. Упершыню тады давялося напоўніцу зьведаць усе пышчоты стэпавага поўдня. Найперш даліся ў знакі вецер, пыл і пясок. Страшэнная съпёка, і нідзе ніводнага дрэўца. Усё ў пыле — пасыцелі ў палатках, пыл на сталах у летній сталоўцы, на посудзе, на апратцы людзей. Неаднойчы тады ўспамінаў я нашы мілыя лясы-пералескі, клёны і дубы прысадаў, іх паласатыя цені цераз вуліцу. Прыгажуны — лясныя азёры... Праўда, тут блізка была рака, але ля ракі патрулі — пільнуюць, каб ніхто не падышоў і блізка. Такі ўжо спрадвечны прынцып у войску: куды трэба, туды не пушчаць. І гнаць, куды нікому ня трэба. Усе заняткі на голай, без травы, стэпавай роўнядзі, усё назіраецца са штабнога пагорку. Як заўсёды ў мірны (ды і ваенны) час, заняткі, страйвая і палітпадрыхтоўка. Усё на съпёцы, з ранку да вечару.

Там мяне ўпершыню пасадзілі на гаўптвахту — утапіўся салдат. Пасьля заняткаў пайшоў самавольна на Буг, бухнуўся ў ваду і ня вынырнуў. Можа, знарок, а можа, і не. Але хто вінаваты? Вядома ж, камандзір узводу. Хоць камандзір у той момант быў на інструктажы па палітзанятках. Ды ўсё роўна пасадзілі. На гарнізоннай гаўптвахце парадкі катаржныя, — ні сядзець, ні ляжаць. У пяць пад'ём, лежакі выносяць. Каб не садзіліся, на цэмэнтную падлогу выліваюць пару вёдзера вады. Камэндант — зъвер. Мала банальных зьдзекаў, яшчэ ўносіць асабісты элемэнт — увесль дзень лютага лаецца, абражает апошнімі словамі, бы ўласных заклятых ворагаў.

Пад восень захварэў, паклалі ў шпіталь. На гэты раз у самы здатны для таго час — перад інспэктарскай праверкай. Шпіталь вокнамі выходзіў на пляц фізгарадку. Інспектцыю прыехаў рабіць сам камандуючы Адэскай вайсковай акругай маршал Савецкага Саюза Г. К. Жукаў. Мы назіраем з другога паверху шпіталю, як ён тое робіць. Усіх афіцэраў — маладых і старых — пастроілі ў шэраг ля фізкультурнага снараду «кабылы». Камандзір палку камандуе: упярод! Да кабылы валюхаста бяжыць які-небудзь лысы, таўставаты, гадоў пад 50 маёр, камандзір батальёну, рабіць спробу пераскочыць, ды дзе там, саступае ўбок. Наступны — тое ж самае. Ну, маладзейшыя, узводныя пераскокаюць, і то ня ўсе. Хто не пераскочыў — у асобны шэраг. Такіх апынулася бальшыня. І маршал пачынае мацюгатца: зажраліся, распанелі, ня хочаце добрасумленна служыць савецкай радзіме, вялікаму таварышу Сталіну... Во як трэба — вучыцеся! Падтыкае пад дзягу полы шынляя, кароткая разъбежка і — гоп! Пераскочыў. І загадвае камандзіру палку: трэніраваць! Як натрэніруюцца, далажыць. Сеў у свой «віліс» і паехаў. «Дурак, хоць і Жукаў», — кажа яму ўсьлед сівы начфін артпалку.

Увечары адзін хворы, капітан-артылерыст, які ў вайну служыў на Першым Украінскім фронце, распавёў, як камандуючы фронтам Жукаў ліквідоўваў у восень 43-га нямецкі прапрыў пад Жытомірам. Ездзіў, як заўсёды, на «вілісе» з бронетранспарцерам галаварэзаў-аўтаматчыкаў і бартавым аўтамабілем ваеннага трывбуналу. Дзе якая няўстойка, хапаў першых жа, хто трапляў пад руку, — салдат ці афіцэраў — загадваў аўтаматчыкам расстряляць. З кішанёў яшчэ не астылых трупаў трывбуналышчыкі даставалі дакумэнты і афармлялі прысуд. Маршал сам не забіваў і нічога не падпісваў, тое рабілі іншыя — паводле ўсіх правілаў вайсковай юрыспрудэнцыі.

Позняй восенню перайшлі на зімовыя кватэры. Салдаты — у старыя, мікалаеўскага часу казармы, афіцэры — хто куды, на прыватныя кватэры. Перад тым я спаткаў майго сябра Вальку Бахцігозіна, зь якім разлучыўся ў Сафіі. Валька ўсё малодшы лейтэнант, але служыць у артпалку,

дзе, канешне, болей прэстыжна і спакойна, чым у стралковым. Валя ўзяў мяне да сябе на кватэру, якую нядаўна зьняў у старой адзінокай бабулі. Бабуля пусьціла нас з умовай, што на зіму мы дастанем ёй дроў. Мы абяцалі, хача дзе іх дастаць, ня ведалі самі. Зрэшты, так і не дасталі і перажылі зіму ў няпаленай хате, амаль не распранаочыся нанач. Харчаваліся ў сталоўцы, разам з салдатамі: суп вермішэлевы, каша пярловая, чай, часам кампот. І то добра. Гараджане і таго ня мелі, жылі голадна, прадукты — па картках. У горадзе можна было купіць шклянку віна — сухога ці паўсухога. Звычайна вырашалі, колькі градусаў, што будзе мацней? Што мацней, тое і пілі. Але, як вядома, напой зь віна слабы...

Вайна ў гэтым паўдзённым горадзе нібы і не спынялася. Стравялі на вуліцах, асабліва ўначы. Былі выпадкі нападу на нашыя каравулы, што ахоўвалі прадуктовыя склады. Нападалі на афіцэраў, рабавалі ўначы. Адзін камандзір роты, позна ідуны з казармы дадому (жыў далекавата, за паркам Пятроўскага), прыхапіў з сабой пісталет, што ўвогуле не дазвалялася. Якраз ля парку яго спаткалі двое: зьнімай шынэль, давай сапагі... Ротны дастаў пісталет і стрэліў, забіў аднаго. Другі ўцёк. І во суд ваеннага трывалу: за забойства грамадзяніна такога грамадзянін такі (наш капитан) прыгаворваецца да шасьці гадоў лягероў. Пасьля суду капитан кажа: «Які ж я дурань! Хай бы яны мяне да кальсонаў распранулы, голы б дабег дамоў. А так...». Судзьдзі яму спачувалі, але — закон!

Я і тут падаў два рапарты на дэмабілізацыю, ды марна. І памалу страціў надзею вырвацца з войска. Шкада было Вальку, які сапраўды хацеў служыць, ды напрыканцы зімы яго дэмабілізавалі. На разъвітаныне мы выпілі ў забягалаўцы, і я праводзіў яго на вакзал. Валька ехаў у свой сібірскі Ачынск да маці. Для яго і вайна, і вайсковая служба скончыліся бяз радасыці. Не выслужыў Валька ні чарговага званьня, ні ўзнагароды. Хоць ваяваў і службы ѿня горш за іншых. А можа, нават і лепш. Але быў надта малады, дужа сумленны. І — наіўны. Хаця і я ня надта прыдбай за вайну і службу — адну зорку на грудзі ды адну на пагоны.

І ўсё. Ня тое што іншыя. Неяк спаткаў у кінатэатры Валерыя К., былога аднакашніка па Саратаўскім вучылішчы. Той ужо старшы лейтэнант і два ордэны на грудзях, слу́жыць інструктарам палітаддзелу па камсамолу. І тады мне ўспомнілася, як ён клапаціўся перад выпускам, зьбіраў рэкамэндацыі ў партыю. Мы яшчэ кпілі: ня ўсё роўна, кім цябе закапаюць — беспартыйным ці бальшавіком? Ён бы ня чуў нікога і перад ад'ездам на фронт усё ж пасъпей атрымаць кандыдацкую картку. А на Дняпры ў аддзеле кадраў, як сталі разъмяркоўваць па дывізіях, яго пакінулі ў палітаддзеле. Тады мы і съязмілі — разумны ён чалавек, хоць і малады. Так і аказалася.

30. Водпуск

У лютым нечакана-неспадзявана далі водпуск, і я рынуўся на радзіму. Ехаць давялося праз Крывы Рог, Харкаў, Гомель. На вакзалах пры перасадках было жахліва — натоўпы людзей, вайскоўцаў і цывільных, старых, жанок і дзяцей, чэргі і штурханіна... Неяк дабраўся з чамаданам да Падсвільля, дзе, ведаў, працуе ў бухгалтэрый сястра Валя, пабудзіў яе ўначы, — вядома ж, на канцылярскіх сталах, дзе яна начавала зь сяброўкай. Раніцай разам выправіліся па сънегавой дарозе праз лес у Кублічу. Па дарозе сястра расказвала сваю крыўду, як пасъля німецкага палону яе паслалі ва Усходнюю Прусію — па каровы для калгасу. Месяц ці болей гналі вялізны статак, дайлі і пасъвілі па дарозе, баранілі і даглядалі, самі заўсёды галодныя і халодныя. Але мусілі трываць, бо абяцалі, як прыгоняць, даць карову, — нашую Акулярку ў 43-м зъелі партызаны, — і сястрычка трывала. Але як прыгналі, аказалася, што каровы патрэбныя для разьвіцця калгаснай жывёлагадоўлі, і ганшчицы засталіся з носам.

Дома радасна было, што ўсе жывыя, хата таксама цэлая, не спалілі. Але хлеба няма, ашчаджалі крышку насенний бульбы, а болей ні малака, ні мяса. Не засталося нават курэй, якія некалі да вайны былі галоўнымі пастаўшчыкамі

жабрацкага бюджэту. Увечары прыйшлі вяскоўцы, нядаунія партызаны, распавядалі, як перажылі вайну. Колькі зьведалі гора і крыўд! Ад немцаў, партызанаў, народнікаў... У тым ліку і ад некаторых мясцовых, асабліва з тых, якія да вайны актыўнічалі з Саветамі і ў вайну не прамінулі ўслу́жыць акупантам. Але што ж, каму не хацелася жыць? Як таму ранейшаму нашаму старшыні калгасу Ягору, што трапіў у палон. Палонных трымалі ў лягеры пад Лепелем, мясцовых пушчалі дадому. Жонка пайшла па яго, ды Ягор не паслухаўся, дамоў не пайшоў. Кажа, дома адразу даня-суць, што камуніст, і стрэльнуць. А тут мяне мала хто ведае, можа, перажыву вайну. Не перажыў вайну наш старшыня Ягор, загнусці ў тым лягеры.

З маіх сяброў-школьнікаў амаль не засталося нікога — хто прапаў у партызанах, хто ў паліцыі (змабілізавалі на пачатку акупацыі), хто быў забіты на фронце пасля вызваленія. Некаторыя з маладых, ня трапіўшы пад дэмабілізацыю, прадаўжалі служыць. Іншыя прыйшлі ўсе колы пекла — мабілізацыю ў 41-м, палон і канцлягеры, пасля — вызваленіне, фронт і зноў лягеры — на гэты раз у іншым боку, на поўначы і ў Сібіры.

Зъезьдзіў у раённы цэнтар Вушачу — трэба ж было стаць на ўлік у ваенкамаце. Туды трохі пад'ехаў, а назад ішоў пешшу ўначы. Ледзьве дайшоў, не замёрз. Бо выпіў у колішняга сябра Мішы. Гэты, як і той мой саратаўец, яшчэ ў войску пашчыраваў наконт пасъляваеннай кар'еры і цяпер рабіў у райкаме партыі. Але ён быў старэйшы за мяне, болей вопытны, а галоўнае — абачлівы. Тоё было відаць яшчэ змалку, калі, атрымаўшы раённую газэту, ён пачынаў яе чытаць зь перадавіцы. Я ж прывык заўсёды чытаць з канца, з чацвёртай старонкі, дзе друкаваліся звесткі з рубяжу. Перадоўку пакідаў без увагі.

Мой прыезд на радзіму празь сем гадоў небыцьця, вядома ж, ня мог абысьціся без увагі мясцовага НКВД. Пачалі наведвацца тутэйшыя сэксоты, якіх дужа цікавіла, дзе я быў у вайну? (Ці ня быў у плянунку?) Адна дык сказала: «А я цябе бачыла, як тут немцы былі». Дзе ты мяне бачыла? «Ня памятаю дзе, але, здаецца, бачыла. У такой пілотачцы...»

Мабыць, былі такія, якім трэба было нешта ўтойваць, і такія, каб іх выкрываць. Мая ж вайна, хоць і была далёка адсюль, але ўся — пры съведках. У палоне я ня быў, на акупаванай тэрыторыі не пражываў. Горш давялося сябру Колю, які ці ня ўсю вайну прабыў у Заксэнхаўзене, працаў на капальнях у Аўстрыі, а пасля яшчэ і паваяваў на фронце. Дэмабілізаваўшыся, ён не паехаў дамоў, а скіраваў у Рыгу, дзе жыве і дасюль. У спакоі, дабрабыце і безь вялікіх праблемаў.

Бацька спытаўся пра мае пляны — як далей? Сказаў, што хачу дэмабілізавацца і прыехаць дахаты, у Беларусь, А ён кажа: ці трэба? Усё ж там, у войску, хоць трудна, ды кормяць. А тут даямо бульбачку і — голад. Як да вайны. Цяпер на сваёй палосцы не пасееш — ня тое, што ў вайну. Ужо зааралі і межы...

Ехаў назад у Мікалаеў з балочым адчуваннем расчараванья, вострым усьведамленнем таго, што на радзіме не знайшоў гаючага заспакаення душы, да якога імкнуўся ў свае 22 гады. Няўтульным здаваўся навакольны съвет — непрыдатны для шчасця ў вайну, малапрыдатны і ў міры. Зусім ня гэткім ён бачыўся ў дзень, калі скончылася вайна. Мір дужа хутка ткнуў мяне пысай у съмярдзуюю калдобіну жыцця. Як было зь яе выбрацца?

Адчуванье пагаршалася яшчэ і тым, што там, у Мікалаеве, была ў мяне дзяўчына, зь якой я меў жаданье пабрацца. Там яна мела кватэру, радню, усе працаўалі на суднабудаўнічым заводзе, казалі, што, дэмабілізаваўшыся, і я мог бы ўладкавацца ля іх. Але менавіта таго я і не хацеў, бо хацеў дамоў, на Беларусь. Ды, як паглядзеў, — куды б я яе ўзяў на Беларусі? І намер мой пакрысе ачах, нібы прысадак у затухлым вогнішчы.

Апанураны і зъянтэжаны вярнуўся ў Мікалаеў.

31. Звальненне ў запас. Горадня

Вясной, якраз перад Першым маем, прыйшоў загад на маё звальненне ў запас. Гэта ў той час, калі я ўжо трохі

зымірыўся са сваім вайсковым лёсам, падумаў, што прыйдзеца служыць. Тады і далей усе зъмены майго жыцьця адбываліся ў час, які меней за ўсё быў для таго прыдатны. Усё празь нечаканасць, раптоўна і неспадзявана. Найперш паўстала пытаньне: куды ехаць? Канешне, у Беларусь, тут не было сумневу, але куды канкрэтна? Да бацькоў у калгас патыкацца ня мела сэнсу, але куды яшчэ? Дзе знайсці прытулак, хаць б на першым часе?

Паехаў у Менск. Раней у сталіцы ня быў, і тое, што там убачыў, зъбянтэжыла. Горад ляжаў у руінах. На нейкай вуліцы знайшоў Саюз мастакоў, старшынёй якога тады быў Ахрэмчык. Мне далі магчымасць яму патэлефанаваць. Расказаў, хто я, па што прыехаў. Ён кажа, што пакуль ніякай вучобы няма, вучылішча не працуе, дзе яно будзе — у Віцебску ці Менску, — яшчэ ўрадам ня вызначана. Жыць тут цяжка. Вам, кажа, няма рацыі тут заставацца. У некаторых абласцях ёсьць аддзяленыні мастацкага фонду і неблагая калектывы мастакоў. Напрыклад, у Бярэсці ці Горадні. Раю паехаць туды, там будзе праца, і пражыць там лягчэй, чым у Менску. А пасля, можа, адчыніцца і мастацкае вучылішча. Падумаў я, што, відаць, так і трэба зрабіць. Якраз на Дзень перамогі цягніком цераз Баранавічы паехаў у Горадна — горад, дзе ў мяне не было ніводнай знаёмай душы. І які гэтак грунтоўна і на шмат год прычыніўся да майго чалавечага лёсу.

Зь першага пагляду горад мне спадабаўся, не такі ўжо і пабураны (хоць у цэнтры і трапляліся руіны некаторых будынкаў), але ў ім адчувалася пэўная «заходнасць», рысы сярэднявечча — у старых будынках, касыцёлах, нават у брукоўцы вуліц. Зноў жа — два замкі і Нёман. Дужа гэта міла здалося майму сэрцу, зънябытаму на чужыне. Паўдня хадзіў па вуліцах, прыглядаўся, але куды зайсці не наважыўся. Першую гарадзенскую ноч правёў на вакзале. Ранкам пайшоў шукаць майстэрню мастацкага фонду.

Майстэрня была якраз у цэнтры на вуліцы Клары Цэткін — маленькі пакойчык у старым доме. За адзіным сталом сядзеў лысаваты чалавек у сьветлым гарнітуры з ордэнам Чырвонага сцягу на грудзяx. То быў старшыня

гарадзенскіх мастакоў Віктар Марозаў, нядаўні камандзір супрацьтанкавай батарэі, які, дэмабілізаваўшыся, застаўся ў Горадні. Тут жа знаходзіўся стары мастак Дзежка, якога даймала хвароба Паркінсона. Пасыль падышлі сіавалосы вальяжны Ігар Васільевіч Сямёнаў, чарнявы Ваня Пупікоў, таксама былы артылерыст, яшчэ нехта. Выхаванец Варшаўскай акадэміі мастацтваў Аляксандр Кох звадзіў мяне на сваю кватэру, дзе я пакінуў чамаданчык, а ягоная гаспадыня, мілая гарадзенская полька, пачаставала мяне квартай малака з лустай хлеба. Мы хутка з усімі паразумеліся, а каб замацаваць нашу шчаслівую сустрэчу, увечары пайшлі ў рэстаран, які, вядома ж, называўся тут «Нёман». Грошай у мяне было няшмат (выходное пособие), а пасыль рэстарану амаль не засталося нічога. Затое я набыў сяброў, якія мяне ўладкавалі за Нёманам на кватэру да сардэчнай Мар’і Іванаўны, што надоўга стала бы маёй другой маці.

Так, людзі і мастакі тут былі цудоўныя. Некаторыя зь іх (Марозаў, Сямёнаў, Парахня) былі віртуозамі афармляльнае справы, прыгожа, з адмысловым густам пісалі шрыфты. А ў той нашай справе галоўным былі менавіта шрыфты. Я, вядома, так ня ўмей, таму глядзеў і вучыўся. Але реч у тым, што глядзець і вучыцца асабліва не выпадала — было мала працы. Жывапісных заказаў не было зусім, і мастакі дужа мэнчыліся з тae прычыны. Ды іхнія перажыванкі звычайна доўга не трывалі, ад таго быў звыклы мужчынскі сродак. Здабыць грошы на хлеб было цяжка, а то і немагчыма, затое на гарэлку здабывалі заўжды. Тут таксама былі пэўныя віртуозы, і найлепшы сярод іх Віктар Марозаў. Рэдка які дзень абыходзіўся бяз вышукі — то, вядома ж, быў наш чорны дзень. Але надвячоркам усё ж нешта надорвалася, і я позыненъка вяртаўся на сваю кватэру ў Занёманьні. Тое для маёй Мар’і Іванаўны не было навіной, за шмат год гэта гаротная жанчына была ўжо добра загартаваная яе мужам, таксама дэмабілізаваным вайскоўцам. Горш, што кватарант паводзіў сябе ня надта этычна — за некалькі месяцаў не плаціў за кватэру. Адно абяцаў, ды ня меў чым. Увесь той год я прабыў у майстэрні, разам зь іншымі перабіваўся выпадковымі заказамі. Ад-

нойчы разам з Андрэем Засыпіцкім, скульптарам і будучым ляўрэатам, ладзілі вітрыну кінатэатра, увосень афармлялі ярмарку на Скідэльскім рынку. То быў мой апошні заробак, якога, аднак, хапіла толькі на тое, каб пасядзець у рэстаране і заплаціць за кватэру. А ў пітве я ўжо так напрактикаваўся, што мог выпіць паўлітра за раз. Сябры лічылі, што тое нармальна, што я нарэшце дасяг агульнае нормы. Для мяне тое было ўсё ж цяжкавата, і я пачаў думаць, што рабіць далей. Тое, што трэба нешта рабіць, было пэўнасцю. Толькі што? Што я ўмееў? Вучыцца? Але дзе і як? Ніякіх дакумэнтаў аб адкунцы ў мяне не было — усё праглынула вайна, апошніяя засталося ў палявой сумцы на засынеканым полі пад Севярынкай. Напісаў у Саратаву, каб выслалі хоць бы якую копію. Адказалі, што ўсе архівы за ваенны час адпраўлены ў Бугуруслан. Напісаў туды — атрымаў адказ, што з Саратоўскага ваеннага вучылішча ніякіх дакумэнтаў не атрымлівалі. Зъезьдзіў паслья дамоў — у Кублічах ні школы, ні знаёмых настаўнікаў нікога не было.

32. Рэдакцыя. Альбярцін

У Горадні якраз непадалёк ад нашай майстэрні была рэдакцыя абласной газэты «Гродзенская праўда». Часам у піўнушцы на рагу дзізвюх вуліцаў мы сустракаліся зь некаторымі яе газэтчыкамі. Тады ў рэдакцыі працаваў бухгалтарам стары (год пад 70) палкоўнік быў царскай арміі, ён таксама заходзіў туды — выпіць з палучкі піва. Калі-нікалі мы размаўлялі, той распавядаў шмат цікавага з свае царскай службы. Аднойчы ў хвіліну п'янаватай добрасыці ён і сказаў мне, што ня шкодзіла б падумаць пра сваю будучыню, і тым зачапіў нейкія чульцівія струны ў маёй душы. Вы ведаецце беларускую мову, сказаў ён, а ў нас частку тыражу пачынаюць выпускаць па-беларуску. Зайдзіце ў сакратарыят, можа, будзе патрэба. Дзён праз колькі я сапраўды зайшоў у сакратарыят, дзе мяне спаткала Ганна Ільлінічна Цыпіна, старая газэтчыца, прapanавала

напісаць заяву па-беларуску. І, як мне здалося, паколькі не знайшла ў ёй занадта памылақ, прыняла мяне на працу карэктарам беларускага выданьня. Трохі папрацаваўшы ў карэктарскай, перайшоў у сакратарыят. Пачыналася новая старонка маёй біяграфіі. Здавалася мне, што я выходзіў на нейкую прямую, але толькі здавалася. Наперадзе яшчэ былі выкруты лёсу, пякельныя рэцыдывы ўсё той жа ваеншчыны, якая ўпартка не хацела выпушчаць мяне з сваіх жалезных абдымкаў.

А пакуль у рэдакцыі было спакойна, мне падабалася. Працавалі тут амаль усе прыезджыя і ці дэмабілізаваныя і хадзілі спрэс у вайсковым — шынялях, гімнасыцёрках, ботах. Загадчыкамі адзьдзелаў былі пераважна былыя палітработнікі-вайскоўцы, хіба за выключэннем аддзела сельскай гаспадаркі, якім камандаваў нядаўні камбрыг Войска Польскага маёр Пётра Барэйка. Камандаваў, як і на вайне — энэргічна і напорыста, асабліва падчас суцэльнай калектывізацыі Заходняй Беларусі. Натуральна, што з такімі кадрамі карэктарам і стылістам працы хапала, і наш рэвізійны карэктар Мікола Аўчароў бясконца канфліктуваў з усімі, адстойваючы «съвязчэнныя» нормы расейскай граматыкі. Гэта быў увогуле адукаваны і пісьменны чалавек, але наскрозь нешчасльівы. На пачатку вайны трапіў у палон, перажыў шмат гора-бяды, а як выбавіўся на волю пасьля перамогі, на радасыці выпіў «не таго» сыпірту і ледзьве не асьлепнуў. Да таго ж выявілася, што яго да-ваенная жонка ня стала чакаць зьніклага ў палоне мужа і выйшла замуж за палкоўніка-чэкіста, а на прад'яўлены ёй здымак Аўчарова сказала, што гэта ня ён. Увесе час, колькі я ведаў Аўчарова, ён даказваў съмешу, што ён — гэта ён, што жонка памыляецца. Атабарыўшыся ў Горадні, ён разам з сваёй новай жонкай збудавалі нейкую будку з друзу і бітай цэглы і жылі ў паўразбураным квартале былога пры немцах яўрэйскага гета.

Маім калегам па сакратарыяце быў Георгі Цьвятніцкі, чалавек трохі старэйшага за мой веку, сталы жыхар Горадні, вельмі дасьведчаны, выхаваны на старой расейска-польскай культуры. Ня маючы вялікай адукцыі, ён ведаў некалькі

моваў і наогул ведаў усё. Калі ў каго ўзынікала якое пытанье (апроч, вядома, марксызму-ленізму), на якое не было адказу ў БСЭ⁴³, звярталіся да Георгія Аляксеевіча, той, падумаўшы, адказваў. Апроч таго, ён, можа, адзіны ў тагачаснай рэдакцыі дасканала разъбіраўся ў паліграфіі, рабіў вёрстку палос, разьметку шрыфтоў і ў гэтым сэнсе быў чалавек незаменны.

Большую частку майго рабочага часу адбіраў пераклад на беларускую мову расейскіх матар'ялаў, перададзеных па тэлетайпе агенцтвам БелТА. Усе яны былі не малыя памерам — розныя пастановы, прамовы, канешне, з адзнакай «тэрмінова ў нумар», і мне даводзілася іх дыктуваць Станіславе Фадзееўне — ці не адзінай у рэдакцыі машыністцы, што ведала беларускую мову. Часам пісаў што-небудзь з драбноты па разъдзелу інфармацыі. Тады ж у выхадны накрэмзаў першае апавяданье пра апошні дзень вайны. Намеснік рэдактара А. Салаўёў прачытаў і сказаў: очань значыцельна! Скупая яго пахвала дала веру ў нейкія ўласныя здольнасці. Але наступнае апавяданье напісаў ня хутка. Прычынай таму зьявілася немалаважная акалічнасць.

У тыя гады, як заўжды на пачатку лета, пачыналіся вайсковыя зборы запаснікоў, і я атрымаў позму. Пайшоў да намесніка рэдактара — што рабіць? Той кажа: дамо паперку, ідзі да ваенкама, прасі, каб вызвалілі. Пайшоў да ваенкама, аддаў паперку. Той незадаволена бурчыць: «Усе прыходзяць, суюць паперкі — асвабадзіць. А каго я пашлю? Мне 140 чалавек трэба набраць, што — сам за вас пайду?». І сядзіць з паперкай і ручкай, вагаецца, што напісаць? Я адчуваю, што вырашаецца мой лёс, і кажу: «Калі ня вызваліце, дык рэдактар сказаў, будзе званіць у абкам». (Вось гэтага ня трэба было казаць, але зробленага ня вернеш.) Палкоёнкі кідае ручку, паперку і крычыць: «Што — у абкам? Пляваць мне на ваш абкам, у мяне во — загад міністра абароны, я яго выконваю. Усё! Ідзі. Пайдзёш на зборы!»

Гэтыя некалькі неабдуманых словаў вызначылі сутнасць майго жыцця на шэраг наступных год.

Назаўтра пайшоў на зборы — палатачны лягер у лесе непадалёк ад вёскі Грандзічы, на беразе Нёмана. Тыя зборы адабралі ў мяне тры летнія месяцы. Звычайныя вайсковыя парадкі, заняткі па артылерыі: падрыхтоўка дадзеных, артстралковая... На пачатку восені — экзамэны, якія «шэнцыла» мне здаць на пяцёркі. Прыйшоў у рэдакцыю, атрымаў водпушк. Аднойчы сустракаю на вуліцы знаёмага афіцэра, які камандаваў намі на зборах, той пытаецца: «Ну што, Быкаў, гуляеш?» — Гуляю, кажу. — «Павестку яшчэ не атрымаў?» — Якую павестку? — «Хутка атрымаеш». Сказаў і пайшоў. І праўда, празь дзень выклікаюць у венкамат — расыпішыцесь. Выпіска з загаду міністра абароны аб залічэнні лейтэнанта Быкова В. У. у кадры СА⁴⁴. Прэз тры дні яўка ў часыць. Ну, што рабіць? Пайшоў да адказнага рэдактара, той моўчкі разъвёў рукамі. Давялося зьбіраць «кружку, ложку, кацялак». На гэты раз паехаў далей — у Слонім. У съвеце пачыналася шырокамаштабная халодная вайна з пэрспектывай перарасыці ў гарачую, спатрэбілася болей войска. Слонімская брыгада разгортвалася ў дывізію, без артылерыста лейтэнанта Быкова абысыціся было немагчыма.

Армію знайшоў амаль той самай, якою пакінуў два гады таму. Усё тое ж бязладзьдзе, нагнітаныне небясьпекі з Захаду, нястача ўсяго матэрыяльнага — ад транспарту да шыняў. (Да паловы зімы хадзіў у ватоўцы з прыштымі афіцэрскімі пагонамі на пляchoх.) І незвычайны нават у гады вайны рэжым сакрэтнасці. Усе статуты, інструкцыі, загады былі засакречаныя. Калі для заняткаў патрэбна было якое настаўленыне (а яно патрэбна было кожны дзень), трэба было ўранку атрымаць яго пад расыпіску ў сакрэтнай часыці, а ўвечары здаць. Узынікала шмат блытаніны, і некалькі афіцэраў пагарэлі на tym. Адзін наш камбат, каб кожны раз ня бегаць у штаб па статут, што-нішто выпісаў зь яго ў свой блакноцік, які затым згубіў на занятках у полі. Праўда, блакноцік ня быў зарэгістраваны, і камбат асабліва не турбаваўся. Але ж трэба так здарыцца, што яго знайшоў на ўзълеску калгасынік і зрабіў, як ён думаў, добрую справу — у кірмашовы дзень адвёз блакноцік у Слонім.

Там вельмі хутка вызначылі, каму ён належыць, і празь які месяц з камбата зынялі пагоны.

Зіму я прабыў у Слонімскай дывізіі, жыў зноў у бабкі ў Альбярціне. Кожны дзень — палявыя заняткі, у мароз, дождж і сцюжу. Нарэшце — чаканая вясна, прыгрэла сонца, і Быкаў атрымлівае новы загад: адправіцца на Далёкі Усход.

33. Курылы. Кунашыры

Далёкаўсходні адрэзак майго жыцця застаўся ў памяці як штось звыродлівае, маларэальнае, парадаксальнае...

З аднаго боку — звычайнай армейшчыны, службовая задубянеласьць і муштра. Але, накладзеныя на тамтэйшыя экзатична-адмысловыя абставіны, інакшыя прыродныя ўмовы, яны ня толькі прыгняталі людзкія натуры, але і душылі іх сваёю выключнасцю, непадобнасцю на ўсё ранейшае, звыклае ёўрапейскае.

Пасьля даўгога чыгуначнага падарожжа ўздоўж усяе Да-лёкаўсходній магістралі, месячнага чаканнія ў казармах Другой рэчкі пад Уладзівастокам (тых казармах, дзе ў канцы 30-х гадоў быў перасыльны лягер і дзе скончыў сваё жыццё паэт Восіп Мандэльштам), пасьля марскіх вандровак у душных твіндэках грузавых суднаў па Японскім моры ўбачыў нарэшце месца свайго прызначэння — пасёлак Галаўніно на паўдзённым канцы вострава Кунашыра. Тады ўжо быў не адзін, а з жонкаю Надзеяй Андрэеўнай, нядай-ней выпускніцай Гарадзенскага пэдінстытуту, якая мусіла выправіцца са мной у нязведаны далёкі шлях.

Галаўніно выглядала з мора як група раскіданых на беразе нізенькіх драўляных дамкоў на фоне велічнай, зарослай лесам гары тутэйшага вулкану зь японскаю назвай Цяця-яма. (Яма — па-японску якраз гары.) У бок мора тырчэла драўляная збудоўка пірсу, на якім стаяла некалькі салдатаў, яны паказалі, дзе месціцца штаб палку, куды мне і належала завітаць. На tym дзікім, гарыстым, парослым хвойй ды бамбукам востраве мне суджана было змэнчыць аж трэ гады майго не старога яшчэ жыцця.

Для жылья была прызначаная цесная каморка ў драўляным, з дошак, як і ўсё тут, дамку, дзе замест крэслаў ці табурэтак служылі скрынкі, вечка адной зь якіх, прыматацаванае ў падваконьні было сталом. На сярэдзіне каморкі месцыцілася жалезная печка з прайжавелымі трубамі, выведзенымі ў падстольле. Аднойчы праз тыя трубы загарэўся гонтавы дах, што (на шчасьце) было заўважана гаспадаром, які якраз ішоў з казармы на съняданак. Дом стаяў на самым беразе затокі, ззаду пад прызбу заўжды пляскаліся хвалі Ціхага, або Вялікага, акіяну. Затока ўвогуле была мелкаводная, зарослая марскімі водарасцямі, якія ў адліў тоўста высыцілалі чорны ўзьбярэжны пясок. Часам мора выглядала нават прыгожым, асабліва ў пагодныя дні. Але пагодных дзён было ня надта багата, болей бушавалі вятры, у съюздзённую пару мяло сънегам — замятала пасёлак да ягоных жалезных комінаў. Непрытульна выглядаў Вялікі акіян, а з другога боку сурова высіліся засынежаныя горы на японскім востраве Хакайдз, за якім было зноў мора і затым ужо Азіяцкі мацярык і далёка-далёка Эўропа. Беларусь мроілася ў няўяўнай далечы, ад якой часцяком съцікалася сэрца. І ня толькі ў мяне. Часам здараліся выпадкі самагубства, асабліва сярод маладых салдатаў і нават маладых афіцэраў. Тады некаторыя дзвіліся — чаму так? Што прычынай? Хто іх пакрыўдзіў? Я дык разумеў, чаму. Жахлівая адарванасць ад звыклага побыту, адзінота, выкінутасць з цывілізаванага (эўрапейскага) свету былі тою псыхалягічнай прычынай, што некаторым чуйным настурам не давала жыць. Тутэйшае падняволынае салдацкае існаваныне работалася нясыцерпным. Нейкім сродкам ад того псыхалягічнага сіроцтва было б сяброўства, зямляцтва. Але ў мяне быў усяго адзін зямляк, салдат Барсукевіч, родам з-пад Горадні, зь якім мы зредчас перакідваліся роднымі словамі. Ды хутка лёс разлучыў нас і з Барсукевічам.

На той час яшчэ ўзынікалі нейкія літаратурныя памікненныні, пабудзілася паўзабытая тэма вайны. Напісаў два牠ы апавяданыні на беларускай мове, якія паслаў у Менск на адрес часопісу «Полымя», каб перадалі Міхасю Лынь-

кову. Прозу гэтага аўтара любіў з даўняй пары, і, думалася, ягоная ацэнка будзе спрыяльнай. І праўда, даволі хутка (за якіх, можа, тры месяцы) атрымаў адказ — падрабязны разбор на некалькіх старонках. Як цяпер прыпамінаю, апавяданьні былі даволі слабыя, і Міхасю Ціханавічу спатрэбілася нямала такту, каб нешта сказаць па сутнасці і не паразіць аўтарскага самалюбства. Аўтар адчуў тое і болей не пісаў. Доўга не пісаў наогул.

Руцінная вайсковая служба ўвогуле была, як і ўсёды: заняткі, нарады, дogleжд зброі і тэхнікі. Ну і, вядома ж, палітпадрыхтоўка — съятая справа ўсёй Савецкай арміі. Але якраз руціннымі заняткамі мы меней за ўсё і займаліся, бадай усё першае лета пайшло на перавозку боепрыпасаў. Вялізныя акіянскія сухагрузы ці ня кожны тыдзень паяўляліся на нашым рэйдзе, і мы на лодках-кунгасах згружалі зь іх скрынкі (тысячы скрынкаў) самых розных боепрыпасаў, вазілі іх углыб востраву ў адмысловыя баясховішчы. Мяркуючы па ўсім, камандаваньне рыхтавалася да новага Порт-Артуру. Якраз усчалася карайская вайна, і аднойчы нас, падняўшы па трывозе, вывелі на ціхаакіянскае ўзьбярэжжа. Адразу ж пачалі капаць-акопвацца, а затым будаваць болей грунтоўныя ўмацаваньні (бліндажы, бункеры, агнявыя пазыцыі, НП⁴⁵ ды КП⁴⁶). З дня на дзень чакалі нападу амэрыканцаў. Начальства патрабавала дасканаліць абарону, перакрываць збудаваныні лесам ды глыбей закопвацца ў зямлю. А лесу не давалі, лясніцтва лавіла і штрафавала самавольшчыкаў, што секлі піхты ды хвоі. Афіцэры лаяліся, плацілі штрафы, а начальства патрабавала, каб усё было збудавана паводле статуту інжынэрнай службы. І так восень, зіму і лета. І зноў восень...

Улетку хоць была сувязь з мацерыком, хадзілі параходы, завозілі правізію. А восенню рэйсы спыняліся, шэсцьць месяцаў востраў быў адзрэзаны ад краіны. Харчаваліся толькі кансервамі, пілі 95-градусны сыпірт, які з жалезных бочак прадавалі рыбалавецкія кааператывы ў суседніх сёлах. Пад вясну канчаўся і сыпірт, тады найбольыш спрактыкованыя пераходзілі на адэкалёны, ласёны, розныя тэхнічныя вадкасці накшталт антыфрызу. Камандзіры былі розныя, пера-

важна ветэранны вайны, але прыбывалі і маладзейшыя — з вучылішчаў. Першыя звыкла цягнулі вайсковую лямку, выслугоўваючы пэнсію, а маладзейшыя, апынуўшыся на краі імпэрыі, часам бунтавалі, служыць не хацелі. Як мой малады сябра Лёшка Клімаў. Ён скончыў вайсковае вучылішча, а раней — Сувораўскае, усё жыцьцё рыхтаваўся стаць афіцэрам, а стаўшы ім, зразумеў, што зрабіў памылку. Але начальства таго не разумела і Лёшку бунт перапыняла сродкамі дысцыпліны — вымовамі ды гаўтвахтай.

34. Палкоёнік і съмерш.

Палком камандаваў стары служака, герой мінулай вайны, чалавек увогуле разважлівы, але малапісьменны. Нават і ў вайсковай справе малапісьменны, чым нярэдка карысталіся яго маладзейшыя падначаленія. На ягоны загад штосьці зрабіць звычайна спакойна адказвалі: «Але ж тое не па статуце». Палкоёнік хвіліну раздумваў і пагаджаўся: ну калі не па статуце, хай будзе так. Насамрэч ніякага статуту тут не было і блізка, падначаленія ашуквалі. Аднойчы здарыўся выпадак, які засьведчыў, хто галоўны ў палку. Неяк пратаў мой салдат, не было яго на съянданку, не прыйшоў на абед. І ніхто ня бачыў, дзе ён. Тоё ўжо было ЧП, і я пайшоў дакладваць. Якраз у кабінэце камандзіра палку было некалькі афіцэраў, я далажыў, і кампалку кажа: «Пачакаем да вечара». І тут ускочыў палкавы асабіст ды як пачаў крычаць на камандзіра палку, старога афіцэра: «Што значыць — пачакаем? Зараз жа арганізуіце пошуки, пасылайце на перахват. Ён ужо, можа, па дарозе ў Японію, здрадзіць радзіме, тады ў нас з вамі паліцаць галовы з плячэй». Палкоёнік моўчкі выслушаў капітана і паціснуў плячыма, што значыла: рабіце, як гэты сказаў. А салдат пасыля абеду знайшоўся — проста ён засніў у траве за артпаркам. Быў змораны. Трэба, аднак, зазначыць, што страх асабіста быў ня марны, у нас ужо здараліся выпадкі пераходу некаторых вайскоўцаў у Японію. Зімой туды цераз забіты таросамі праліў перабег памежнік. Але на востраве

была ня толькі памежная служба ў выглядзе наземных заставаў, але і марская, што ажыццяўлялася пагранкатэрамі, асабліва ўлетку. Катэры прыходзілі часам да нашага пірсу. І вось аднойчы салдаты ўбачылі, як з такога катэру згружаюць нейкі меж, бы з качанамі капусты, і адтуль чуецца знаёмы голас: «Прывет, землякі, мянэ ўжо прывезылі». Таго ўцекача ўжо прывезылі ў завязаным мяшку.

Сваю чэкісцкую ролю ў палку капитан-съмершавец затым даказваў няраз. І яго баяліся болей за ўсіх. Камандзір палку мог ablaiacy, пасадзіць на гаўптвахту, ня даць чарговага званыня. Гэты ж быў здольны спляжыць усё жыцьцё. І пляжыў, не зважаючы на рэпутацыі і званыні.

Аднойчы (тое было яшчэ на самым пачатку майго жыцьця на востраве) я раненка выпраўіўся на пірс спаткаць катэр з Паўднёвага Курыльска, які павінен быў прывезыць з рамонту стэрэатрубу. Але не прывёз, і я пайшоў з пірсу на бераг. І тут спатыкаю таго капитана, за якім ідзе другі капитан, начальнік штабу батальёну, — чамусь у шынялі і без пагонаў, з маленькім чамаданчыкам у руках. За ім салдат-аўтаматчык з нарыхтаваным ППШ. Яны хуценька зъбеглі па сходнях і скаваліся на катэры. Тое было дзіўнавата, бо начальніка штабу я толькі ўчора бачыў на палкавой нарадзе. Што ж здарылася за ноч? Праз колькі дзён таксама на нарадзе кампалку аб'явіў, што капитан Авяр'янаў арыштаваны за антысавецкія размовы. А пасыля сталі вядомы і самі размовы. Аказваецца, капитан аднойчы праспаў развод на заняткі (не пазваніў будзільнік), і ён, мацюгнуўшыся, памянуў злым словам «стахановское производство». Праз фанэрную сыцяну тое ўчу́у начальнік артылерыі батальёну, які тады быў дома, і, канешне ж, стукнуў. Капітан атрымаў 5 год лягероў.

Съмерш там лютаваў, як нідзе. Адмысловых упаўнаважаных тae службы ў палку было цэлае падраздзяленыне, і яны шчыравалі як мае быць. Іх «хітры дамок» мясціцца якраз паміж казармай і салдацкай прыбіральняй — для зручнасці карыстаныня і эканоміі часу. Занавешаныя акенцы там съвяціліся да позняе ночы. Нават і пасыля адбою.

Напачатку я быў прызначаны камандзірам узводу кіраванья, аbstалёўваў назіральны пункт, вёў дзяжурства і назіранье за пэўным участкам акіяну. Там жа знаходзіўся і камандзір батарэі, малады, але заслужаны маёр з пяцьцю ордэнамі за вайну. Увогуле ён быў неблагі афіцэр, не нашмат старэйшы за мяне. Сталася, аднак, што яго пакінула жонка — зъехала на мацярык, і маёр застаўся бы саламяны ўдавец. Канешне, выпіваў, часам занадта. А ў астатнім быў дысцыплінаваны і паслухмяны перад начальнствам. І вось аднойчы, як я дзяжурыў па палку, раніцай у двары штабу паявіўся съмершавец, падсеў да мяне ў курылцы. Дагэтуль без людзей я зь ім ніколі не спатыкаўся. І тут ён пытавацца: якія ў мяне адносіны з маім камбатам? Кажу, нармальная. А той, памаўчаўшы, кажа: «А вы ведаеце, што ён быў у палоне і служыў у паліцыі?». Тое мяне зьдзівіла — я ведаў, што маёр усю вайну праваяваў на фронце, у супрацьтанкавай артылерыі, і, трэба ж так пашчасыціць, нават ня быў паранены. Зноў жа, калі праўда тое, што кажа съмершавец, дык чаму яго не арыштоўваюць, чаму ён — дагэтуль маёр і яшчэ камандуе батарэй? Так я падумаў, але гэтаму нічога не сказаў — хіба можна было ўсумніцца ў ягонай праўдзе? Яны ж ведалі пра кожнага ўсё, скрозь зямлю бачылі наша мінулае. І нават нашую будучыню.

Якраз ва ўсіх часыцах акругі (а можа, і ўсіе Савецкай арміі) ішла праверка афіцэрскіх кадраў. Часам на палкавых нарадах чыталі загады камандаванья пра выкрытых зламысьльнікаў. Запомніўся адзін, як сяржант, ардынарац камандзіра палку, стаў палкоўнікам. Сталася так, што кампалку забіла, а паранены ардынарац узяў ягоныя дакументы і выдаў сябе за свайго начальніка. Са шпіталю ён атрымаў прызначэнне на полк і камандаваў ім да самай перамогі. І камандаваў аж трох ордэны, ды і полк быў узнагароджаны. На судзе ў яго запыталі: «Як жа ты, ня маючи вайсковай адукцыі, таго дамогся?» Палкоўнік-сяржант адказаў: «Вельмі проста: былі камбаты-героі, якіх я выклічу і так накручу ім хвасты, што бягуць у атаку, бы ўгарэлія».

Афіцэры на нарадзе аднесцліся да таго па-рознаму. Стэрэйшыя абураліся: нахабнік! Як можна?! Маладзейшыя ж яхіднічалі: галоўнае мець хвастатых герояў.

Відаць, аднак, настала і мая чарга на праверку. Пасыль заняткаў выклікае ПНІШ⁴⁷ па ўліку і моўчкі дае прачытаць сакрэтную паперу. У ёй напісана прыкладна наступнае. Паводле ўліку асабовага складу такой-та арміі, лейтэнант Быкаў В. У. значыцца забітым 7.01.44 году і пахаваным у братній магіле каля вёскі Вялікая Севярынка Кіраваградзкай вобласці. Параграф другі: запатрабаваць ад лейтэнанта Быкава В. У. тлумачэння дадзенага выпадку. Матэрыял дазнання даслаецца да 17 верасьня гэтага году. ПНІШ съмлечца: «Ну пішы, як ты вылез з братній магілы». Што ж, жарты жартамі, а давялося пісаць. І не аднойчы. Пасыль яшчэ патрабавалі съведак, дакументы са шпіталю. Адзін раз выклікаў съмершавец, пісаў і таму тлумачэньне. Але гэтага цікавіла галоўным чынам, ці быў контакт з ворагам пасыль майго ранення. Пра тое, як я ноч праляжаў з трупам нямецкага афіцэра, я, канешне, яму не распавёў.

Цікава адзначыць адносіны паліторганаў да таго выпадку. Калі перад тым партorg палку неяк разы два заводзіў са мной размову наконт маёй непажаданай беспартыйнасці, дык пасыль — бы адрэзала. Ніхто ні слова. І я быў увогуле рады, бо беспартыйнасць адкрывала для мяне пэўныя перспектывы, партыйнасць жа — заводзіла ў поўны тупік. Я ўсё ж марыў вырвашца на волю...

35. Сярожка

Як і здаўна, у арміі карай боскай былі ЧП (надзвычайнія здарэньні). То ўтопяцца, то зваліцца з машынай пад абрыў, то хто застрэліцца падчас чысткі зброі. То нап'ецца. А ў мяне адзін салдат здорава паразніў другога. Неблагі салдат, старанны, стаяў на пасту ля гарматы. Як съязмнела, па беразе ідуць двое, нясуць яму вячэру. А той, як і належала, крычыць: «Пропуск!». Яму адказваюць: «Пярлоўка, Хакімаў! Пярлоўку нясём»... А той зноў: «Пропуск!

Страляць буду!». І бабахнуў. Была цемра, а трапіў, прастрэліў сябру съягно. І ніякай адказнасьці, усё адпаведна статуту.

Такія статуты. Статут каравульнай службы патрабаваў, каб у камандзіра, які правярае каравул (ці пост на прахадной), правяралі пасъведчанье. Але што правяраць, калі гэтага камандзіра два гады ведалі ў твар, кожны дзень бачылі. Але ж трэба. Адзін такі кампалку па-садысцку зъдзекваўся зь дзяжурных на КПП⁴⁸, кожны раз праходзячы праз вароты, цікаваў, ці будуць таксама кожны раз правяраць яго службовае пасъведчанье. Звычайна пад вечар правяраць пераставалі, на tym і пападаліся. У лепшым выпадку атрымлівалі вымову. Цікава, што ў кадравых афіцэраў тая бязглузьдзіца не выклікала сумневу. Так паложана, звычайна казалі, і далей паложанага не ішлі нават у думках. Здаровы сэнс? Але здаровы сэнс, як казаў адзін знаёмы камбат, у войску не начаваў ніколі.

Самай папулярнай камандзірскай якасцю была строгасць. Строгасць і патрабавальнасць — былі абавязковыя для ўсіх камандзіраў, пачынаючы ад яфрэйтара і канчаючы палкоўнікам. Шмат якія толькі і трymаліся, а то і рабілі кар'еру дзякуючы дэмантратыўнай строгасці, што межавала з жорсткасцю. А калі і пераўзыходзіла яе.

У спэцыфічных умовах экзатычнай аддаленасці ад краіны афіцэры жылі дужа ізалявана, бальшыню часу бавячы ў сваіх падраздзяленнях — ротах-батарэях, разам з салдатамі. Як звычайна ў войску, узаемаадносіны ладзіліся адпаведна субардынацыі — таварышавалі з роўнымі сабе паводле пасадаў і званьняў. Якія-небудзь сяброўскія адносіны паміж начальнікам і падначаленым выклікалі падозраныні, і тады з сваёю ўвагай да іх падключаліся асабісты. У гэтым сэнсе найбольшы клопат несылі маладыя афіцэры, халасцяцякі, якія і пілі, і скандалілі, бо бальшыня зь іх не хапела служыць на гэтым краі зямлі, мкнулася ў Эўропу, ва ўнутраныя вайсковыя акругі⁴⁹.

Нешта ў майго камбата пахінулася ў адносінах з начальствам (вядома ж, найперш з прычыны ягоных закідо-

наў), і ён, падобна, вырашыў паправіць рэпутацыю. Аднойчы прыйшоў у батарэю на ўзбярэжжы пад градусам і аб'явіў збор у зямлянцы на НП. З разылікаў папыталі: «А процігазы браць?». Як хочаце, адказаў камбат, хаці зноў жа паводле статуту салдат у баявой абстаноўцы павінны быў заўсёды хадзіць наўочаны, бы ішак. Але каму хочацца быць ішаком? Некаторыя прыбеглі з процігазамі, а некаторыя без, толькі з вінтоўкамі. Камбат запёр усіх у зямлянцы і аб'явіў газавую атаку. Для таго падпалиў дымавую шашку.

Тая шашка, мабыць, і спляжыла ўсю яго вайсковую кар'еру.

Шашка аказалася новай канструкцыі, удасканаленай высілкамі ВПК⁵⁰, яна ня толькі давала дым, але і паражала дыханыне. Салдаты, што апынуліся ў зямлянцы без процігазаў, страцілі прытомнасць, ледзьве іх пасъля выцягнулі на паветра. Усчаўся скандал. Падняліся парторганы. І тут, як заўжды, напагатове апынуўся съмеш. Маёра выклікалі быццам бы на разборку ў палітаддзел, ды адтуль ён у полк не вярнуўся.

Прыкладна ў той жа час, як я сядзеў на НП, сачыў за морам (ці пакажацца амэрыканскі дэсант), завітаў К., млады лейтэнант, узводны, якога, на няшчасце (як мяне калісці), зрабілі камсоргам. На сваю бяду, камсорг нядаўна ажаніўся з маладой дзяўчынай, бацьку якой за нешта рэпрэсавалі органы, і дачка не захацела ад яго адмовіцца. Ад камсорга запатрабавалі, каб ён разьвёўся або здаў партбілет. Лейтэнант ня ведаў, як быць, і пачуваваўся вельмі засмучаным. Ад мяне пайшоў у пасёлак, дзе купіў сырту, выпіў і, лёгшы на ложак у пакой жонкі, застрэліўся. Хавалі яго ўначы, таемна, на старых японскіх могілках, дзе ўжо стаяла колькі пірамідкаў з зоркамі. То былі нашыя хлопцы, што леглі тут, у чужую зямлю.

Становішча разгорнутых на мясцовасці баявых парадкаў мела нямала станоўчага ў параўнанні з казармай. Найперш — адносная ізаляванасць ад начальства. Падругое, схоўнасць, калі нікому не вядома, чым мы тут зайнічаемся. Можна было нават кімарнуць часам, што і рабілі салдаты, выставіўшы пільную варту. А яшчэ — заўсята рыбачылі, асабліва ў час нерасту кеты ці гарбушы.

Пад восень і ўзімку востраў скаланалі землятрусы. Трэсльіся дамы (не бурыліся, бо былі змайстраваны з дошак), толькі скрыпелі ды сыпалася з бляшаных трубаў. Але было, што разбураўліся трубы ў той час, калі палілася ў печцы, тады здараліся пажары. Неяк я бег па вуліцы ў пачатку землятрусу, і вуліца перада мной трэннула на ўсю шырыню. Ледзьве пасьпеў пераскочыць шчыліну шырынёй з далонь. А ўвосень 52-га здарылася немаведама што. Рэчка, што працякала цераз пасёлак і ўпадала ў затоку, пачала цячы назад. Вадой заліло лугавіну, падтапіла дамоўкі. Ужо праз колькі дзён дазналіся, што то — ад цунамі. Эпіцэнтр яго быў недзе каля паўночнага вострава Парамушыра, адкуль і прыйшла гэтая хваля. Празь дзень-два вада пайшла назад, у мора.

Двойчы ў год, вясной і ўвосень, мы назіралі незабыўнае відовішча — як рыба касякамі, натоўпамі лезла па вадзе і камяннях у прэсныя ракулы на нераст. Мэтровыя рыбіны можна было хапаць рукамі, біць палкамі, лавіць драцянымі сілкамі. І лавілі, і білі. Варылі ў салдацкіх кацялках, елі. Але найболей палявалі за чырвонай ікрой, якую можна было назапасіць вёдрамі. Ды ніхто не запасіў, усё рабілася на адзін дзень. Выпраташаныя рыбіны ўсё лета валяліся і гнілі ў траве ўздоўж астраўных рэчак. Гэткую ситуацыю я назіраў у першае лета майго знаходжанья на Кунашыры. А як праз тры гады ад'яжджаў, рыбы ня стала. Зынклі і кета, і гарбуша. Вылавілі, паелі, пакідалі.

Зімой рыбацкай насалодай была лоўля корушкі. Пад вясну, як лёд у затоцы браўся трэшчынамі, у тыя шчыліны лезьлі маленькая рыбкі, якіх ня трэба было нічым прынаджаўцаць. Рыбакі проста рабілі кручкі з дроту і, устаўляючы іх у трэшчыны, тузалі рыбу на лёд. За гадзіну яе можна было нарыйтаваць вядро. Смажаная, яна была смачнейшая за ўсю марскую і акіянскую рыбу. Шкада, лавіць яе ў мяне не было часу, і я толькі назіраў за tym, седзячы ў сваім НП на абрыве.

Чытаў на Курылах мала, хіба газэты, якія прывозілі раз у месяц. А зімой, як сканчалася навігация, наогул нічо-

га не прывозілі. Нават алкаголю. Па радыё ніколі нічога не было чуваць. Заходнія радыёстанцыі спрэс глушылі. Непадалёк ад маёй батарэі ля пасёлку Галаўніно тырчэлі антэны радыёерахопу, дзе круглыя суткі дзяжурылі афіцэры КДБ. З таго, што трапіла на востраў, добрае ўражанье на мяне зрабіла аповесыць Э. Казакевіча⁵¹ «Двое в степи». Гэта была новая старонка праўды пра нядайную вайну, і дужа прыкра было чытаць, як неўзабаве яе пачалі граміць у літаратурнай і партыйнай прэсе. Таксама як і артыкул Памеранца⁵² «Об искренности в литературе». Гэты артыкул мне дужа спадабаўся, але прачытаўшы крытыку на яго, я зразумеў, што з праўдзівай літаратурай трэба пачаць. Традыцыі літаратурнага пагрому, распачатыя пасля вайны з Ахматавай⁵³ і Зошчанкі⁵⁴, мабыць, ня хутка скончанацца. Так думаў я тады, і, паслаўшы тры апавяданні М. Лынькову, болей нічога не пісаў. Не было ахвоты.

Зімой, якраз на дзень Савецкай арміі, у мяне нарадзіўся сынок Сярожка. Быць яму генэралам, жартавалі сябры, маючы на ўвазе знакамітую дату нараджэння. Генэралам ня стаў, але добра, што выжыў у тae халадэчы, калі жалезнай печкі, да якой ніколі не хапала дроў. Відаць, змалку загартаваўся ў японскім клімаце. Жонка рабіла ў школе, а ён, падросшы, выхоўваўся ў кампаніі ката — вялізнага пухнатага стварэньня, прыязнасьць якога да малога стала выклікаць непакой. Кот ратаваў яго ад съюжы, але мог незнарок і прыдушыць, такі быў вялікі. Я спрабаваў ад яго пазбавіцца, ды марна.

У канцы восені прыйшоў загад: адправіцца на Сахалін для вучобы. Жонка і сын з катом заставаліся на Кунашыры.

36. Сахалін

Гэта было жахлівае марское падарожжа некалькіх суха-путных афіцэраў на невялічкім вайсковым судне цераз штормавое Ахоцкае мора. Марская хвароба выварочвала з нас

вантробы, пакуль мы бяз ног валяліся ў съярдзючым адсеку, з усія сілы тримаючыся рукамі і нагамі за нейкія трубы. Кідала бязылітасна ва ўсе бакі. Усю ноч зьверху чулася лаянка, крыкі каманды, якая змагалася за жывучасьць судна. Як прыйшлі ў Карсакаў, аказалася, што маракі мелі рапцыю: мы маглі патануць — столькі лёду намерзла на верхній палубе, на снасцях і мачтах. Як не перакуліліся ўгору дном, аднаму Богу вядома.

Да пачатку вучобы я, вядома ж, спазыніўся, ужо месяц, як афіцэры займаліся ў вайсковым гарадку Паўднёвага Сахалинска. У клясе мяне пасадзілі за апошні стол, і наш кіраунік падпалькоўнік Емяльянаў доўга называў мяне Баранавым. Гэта таму, што ў папярэднім выпуску там сядзеў хтось з прозывішчам Баранаў. Між tym і другім відам жывёлін невялікая розыніца.

Тут мне грунтоўна давялося заніцца матэматыкай, якую я, пэўна ж, недабраў у школе. А без матэматыкі ў артылерыі, як вядома, рабіць німа чаго. Пайшлі тыдні і месяцы працы з падручнікамі, над лагарыфмічнымі вылічэннямі, па тэорыі верагоднасцяў. Артстралковая падрыхтоўка ў поўным аб'ёме — вылічэнье дадзеных і стральба па наземных і марскіх цэлях. Спачатку, вядома, на імітацыйных сродках, а пад вясну і на палігоне. Неяк памалу тая наука мяне нават захапіла, а калі што захоплівае, дык я таму аддаюся цалкам. Афіцэры тут сабраліся розныя, з розных часткаў — ад Чукоткі да Сахаліну. Пераважная балшыня зь іх — нядаўнія франтавікі з эўрапейскіх акруг. Шмат якія служыць не хацелі, ды мусілі, бо вырваша з войска па-добраому было немагчыма. Некаторыя, праўда, шчыравалі, у tym ліку і мой зямляк Іваноў. Разумны быў, адукаваны афіцэр, добры матэматык, ды меў перабольшаную схільнасць да справядлівасці. А гэта ўжо нават не недахоп, а поўны цэйтнот, і ня толькі для афіцэра. Там жа стала вядома пра трагедыю Парамушыра, што ў нас, на Кунашыры, адгукнулася хіба ўздымам вады. Цунамі на Парамушыры за два ўдары з мора змыла пасёлак і зь ім танкасамаходны полк. Самаходкі раскідала па ўсім беразе, а сотні людзей апынуліся ў съцюдзёнай акіянскай вадзе, дзе і гінулі ад

холаду, калі за што трымаліся. На дапамогу прыйшлі вайсковыя амэрыканскія баржы, але з Москвы паступіла рэдыёграма: гінуць, але дапамогу амэрыканцаў не прымаць. Я ня памятаю, каб хто з афіцэраў нашай групы адобраў той вар'яцкі загад. Хаця ніхто і не сказаў слова супраць.

Адзін афіцэр-далёкаўсходнік распавёў, як там жыло войска ў гады вайны. Канешне, галадалі (але дзе не галадалі?), абмундзіроўкі, абутку зусім не давалі. Салдаты дралі лыка і плялі лапці. Дысцыпліна, аднак, была зладавана жалезная, пра тое дбалі тылавікі-генэралы. Камандаваў войскам генэрал Апанасенка. Аднойчы таму афіцэру трэба было наведаць жонку, што апынулася ў раддоме за 20 кілямэтраў у пасёлку. Во ён ідзе пехатой па гразі, восень, імжыць дожджык. Раптам яго даганяе «віліс» і ў ім генэрал. «Куды ідзяце?» — «У пасёлак». — «Па якой патрэбе?» — «Жонка раджае». — «А што, паехаць не было на чым?» — «Ня даў камандзір, гаручкі мала». — «Ну, сядай». Сеў. Але шафёр ня едзе, чакае. І тады генэрал паварочваецца і кажа: «Ты што, такі-сякі размазаны, ня можаш адмовіцца, калі цябе савецкі генэрал запрашае? Вон з машыны!». Выскачыў, як апараны, а «віліс» газануў і пакаціў па дарозе. Такі савецка-генэральскі этыкет.

Вучоба па артылерыі нават захапляла, у тым была немалая заслуга падпалкоўніка Емяльянава, які ўмёў зацікаўіць і захапіць. Гэты вайсковы матэматык спрабаваў нават даказаць трыста год не даказаную знакамітую тэарэму Фэрма ($an + bn = cn$). Але ж вучылі ня толькі артылерыі. Выкладалася процьма іншых предметаў, у тым ліку і (ці не другі паводле значэння) — палітпадрыхтоўка. Жылі на казарменным становішчы — двух'ярусныя ложкі ў вялізной стадоле-казарме з цвёрдым распарадкам дня, за выкананьнем якога сачыў зноў жа зъвераваты старышына-маёр. Асабліва дапякалі ранішняя фіззараадкі, на якія выганялі ўсіх, не зважаючы на надвор'е — у дождж, снег, мароз. Ну і, вядома, — строй. На заняткі, з заняткаў, у становую, клюб. Са зласцівасцю напомнілі нам нашу вучылішчную маладосьць і неўміручыя традыцыі пруска-расейскай мушты.

Адна падзея таго часу не магла не запомніцца мне на гады. Гэта калі ў адзін шэры сакавіцкі дзянёк у клясу ўвайшоў наш кіраунік падпалкоўнік Емяльянаў і яўна робленим трагічным голасам аб'явіў, што гадзіну назад памёр вялікі Сталін. Усе ўсталі, паставілі са скамянялымі тварамі, а я сказаў сабе ў думках: «Слава табе, Гасподзь! Можа, хоць цяпер што-небудзь зьменіцца да лепшага».

На жаль, зъмянілася мала.

Берыеўская амністыя, што была неўзабаве праведзеная, напоўніла далёкаўходнія гарады масай бандытаў, забойцаў, зладзеяў, якія былі выпушчаныя ў першую чаргу. Палітычных выпускалаі зь вялікім разборам, а гэтыя, сацыяльна-блізкія, займеўшы свабоду, дружна ўзяліся за звыклую справу. Да вясны ў горад немагчыма было паткнуцца — рабавалі і забівалі нават афіцэраў.

Палітпадрыхтоўка ды ў вайсковая палітыка наогул, як і раней, былі скіраваныя на супрацьстаянне англа-амэрыканскому імпэрыялізму. Працягвалася мацаваньне абароны Курлыаў, на якія пёрлі ўсё болей войска, боепрыпасаў. Уся берагавая лінія астрavoў была ахоплена памежнай службай, збудавалі складаную систэму радыёпеленгацыі і радыёглушэння. Нічога ні з «Голасу Амэрыкі», ні зь Бі-Бі-Сі, ні са «Свабоды» ўчуць было немагчыма. Усё гэта пэўным чынам узьдзейнічала на настрой афіцэраў, які быў далёкі ад аптымізму. Спрэс надзеі... Такіх з маіх аднакурснікаў, якія б плакалі з нагоды съмерці правадыра, я ня бачыў. Балышыня зацята маўчала.

Тым часам падышла пара выпуску. Па ўсіх прадметах у мяне былі пяцёркі. Апошнюю на палігоне экзамэнацийную задачу — стральбу на рыкашэтах — выканаў на выдатна і атрымаў чырвоны дыплём. Толькі якая з таго карысьць? На што ў жыцці трацяцца час і сілы, калі тое — пустэча, якую нельга зрэалізаваць. Або і ня трэба зрэалізаваць? Хіба на вайну? Але вайнна для нас скончылася, ужо наваяваліся. Ці не падобна тое, чаму мы вучыліся, на маханьне кулакамі пасъля жорсткай бойкі? А галоўнае, што гэтак і добра: лепши махаць кулакамі, чым праліваць кроў. Але ж навошта тады ўсё тое, чым мы здаймаемся? І чым рыхтуемся здаймца? І пры чым

тут я, які зусім не зъбіраецца рабіць вайсковай кар'еры, а толькі і думае, як бы з гэтай далечы вырвацица на радзіму. Я і на Сахалін паехаў з тою ж мэтай, думаў: адтуль бліжэй да дому. Аказалася, не бліжэй, а то яшчэ далей. Так думаў я, плыўучы морам зноў на свой востраў. Іншыя афіцэрэы пасъля вучобы атрымалі новыя прызначэнні, некаторыя з падвышэннем. Я ж не атрымаў ніякага і вяртаўся на ранейшае месца службы.

37. Зноў Курылы, Уладзівасток

На Кунашыры пачуў навіну: полк расфармоўваецца. Шмат якія афіцэрэы ад'яжджаюць на мацярык, іншыя ча-каюць свае чаргі і пакуюць чамаданы. Куды ехаць мне, пакуль невядома. Але замест палку на ўз্যябрэжжы ў глыбіні вострава пачалі будаваць аэрадром для рэактыўнай авіяцыі. Гэта, канешне, быў вельмі глыбакадумны плян Генштабу: зьнішчальны аэрадром у тыле непрыяцеля, за востравам Хакайда. А як яго збудаваць, калі тут не знайсці і ста мэтраў роўнай плошчы? Значыць, зрабіць такую плошчу. І вось загад: скапаць вяршыні дзъвиох сопак, засыпаць седлавіну, каб атрымаць роўнядзь. Але сыпярша трэба высечы лес, пракласыці дарогу. Тэхнікі ніякай. Затое ёсьць салдацкія рукі — безадмоўныя і бясплатныя. Яны ўсё могуць. Галоўнае для генэралаў — загадаць! А як вядома, загад начальніка — закон для падначаленых.

На другі дзень пасъля прыезду ў Галаўніно я ўжо быў на тых сопках, дзе афіцэрэы будаўнікі тлумачылі, як усё трэба рабіць. Яны заўтра зъяжджаюць дадому. Пад майм кіраўніцтвам застаецца два дзясяткі салдатаў, з выгляду валашугаў, у абадраных съпяцоўках. Гэтыя пытгаюцца, калі іх дэмабілізуюць? Бо пайшоў ужо шосты год іхняй службы, а пра дэмабілізацыю Москва, падобна, забылася. Але як ім, так і яны. Назаўтра да абеду ўсе съпяць, на работу ніхто ня выйшаў. Зынішчальнікі, кажуць, хай пачакаюць. Ім і каля Уладзівастока нялага.

А праз два дні прыяжджае камісія з акругі, мне прыйдзеца ёй усё паказаць. А што я пакажу? Накапаную зямлю ды штабелі мэталічных палос, якімі належыць выслаць пляцоўку. Зрэшты, хай глядзяць што хочуць...

Камісія прыехала, паглядзела, запісала і паехала. А я зноў застаўся з маімі раззлаванымі будаўнікамі, пачаў іх угаворваць працацаць. Куды там! Прыйехаў камандзір палку, сказаў, што ён дэмабілізуецца, на палку застаецца начальнік штабу. Празь нейкі час начштабу пазваніў сам, аказваеца, у палку ЧП: нехта абакраў касу начфіна. Шукаюць, хто. Але падазрэнье падае на аднаго з маіх будаўнікоў. Таму мне патрэбна прыехаць у гарнізон.

У гарнізоне ідзе вялікі шмон, шукаюць злодзея. Інакш зробяць налік на камандзіра палку ды камандзіра батарэі, г. зн. мяне. Знайшлі багацея. Я сказаў, што ў такім разе на аэрадром не паеду.

Пакуль шукалі злодзея, афіцэры разъяжджаліся на новыя месцы службы. На мяне ж ніякага загаду ўсё не было. Я цярплю чакаў. І вось дачакаўся, што заўтра адыходзіць апошні параход на мацярык, навігацыя зачыняеца. Паўгода ніякіх зносінаў нікуды не будзе. Але што мне рабіць? Начштабу кажа: рашайце самі. Тут заставаецца нельга, бо палку болей няма. Пасёлак апусьцеў. Але і ехаць куды без загаду — самаволка. Дык што рабіць?

З вялікім боем, без дакумэнтаў, па ўласнай ініцыятыве ўскараскаўся з жонкай і сынам на апошні параход. Зноў, як і папярэдні раз — позніяя восень, штормавое мора. Усе пасажыры ляжаць покатам — марская хвароба. Адзін толькі мой двухгадовы сынок не баіцца гайданкі, швэндаецца па калідоры судна і просіць каўбасы. Дужа любіў каўбасу...

Ва Уладзівастоку — зноў знакамітая Другая рэчка, казармы з двух'яруснымі ложкамі, дзе ўсе — мужчыны і жанчыны, дзеці. Тысячы, а мо і дзясяткі тысячаў афіцэраў, зрушенныя з ранейшых месцаў службы, чакаюць, калі вызначыцца, каго — куды. Чакалі, мабыць, зь месяц. За гэты час мой Сярэжка пабываў у больніцы з ангінай, думалі, дыфтерыт. Неяк выкараскаўся. А як дайшла чарга да Быкава, кадравікі дужа зьдзівіліся: чаму Быкаў не на Сахаліне?

Яшчэ вясной яго прызначылі туды ў гаўбічны артполк, чаму ён тады не паехаў? «А хто мне пра тое паведаміў?» — думаў я, ледзьве стрымліваючы нямое абурэнье. Выка-заць абурунне голасна было немагчыма.

Зноў — амаль ужо зімовае мора, штурм, шкварльны ве-цер і жахлівая ноч да Карсакаўскага порту.

Гаўбічны полк стаяў у лесе за Долінскам. Неяк дабраў-ся. Далі кватэру — на падсяленыне да нампаліта. Агульная кухня, цесны пакойчык і, канешне, съюдзёны. Не пасьпей прыняць справы ў батарэі, як новы загад: паехаць з каман-дай маіх жа батарэйцаў на ахову і адгрузку драўніны. Адзін інтэндант, сустрэты па дарозе са штабу, сказаў: глядзі, стар-шы лейтэнант, там справа нячыстая. Дровы прапілі, рас-кralі, а як замяло сънегам, хочуць палічыць, што ўсё цэ-лае. Як бы не давялося плаціць...

Зноў — плаціцы! Як заўжды, у 12,5-кратным памеры. Не пасьпей прыехаць, і ўжо падстаўляюць. Але каго ж і пад-стаўляць, калі не чужога. Новенькая. І я назаўтра сказаў: не паеду. Як не паедзеш? Дзіва, афіцэр адмаўляеца выка-наць загад камандаваньня! Тады — гаўптвахта. Добра, пайду на гаўптвахту. 10 сутак ад камандзіра дывізіі.

Узяў тоўстую кнігу («Угрюм-река» Шышкова⁵⁵), пай-шоў у Долінск, сеў на гаўптвахту. Успомніў, як коліс сядзеў у Мікалаеве. Не, тут трохі іначай. Тут лібералізм. Сядзі, ляжы, чытай... Увечары прыйдзе хто са знаёмых старых сядзельнікаў, прынясе бутэлечку і рыбца на закусь. Частаемся. Ды яшчэ начальніка каравулу пачастуем. Не, армія наша яўна рэфар-муеца. Такога яшчэ нядаўна не здаралася.

Адседзеў усе 10 сутак, позна ўвечары зімовага дня вый-шаў. Памятаю, на вуліцы гэтага пасёлку падаў мяккі съня-жок, а радыё на клюбе гучна вяшчала пра тое, што адбыў-ся суд над зраднікам радзімы, агентам розных замежных разьведак, подлым змоўшчыкам і правакатарам Берым, які прысуджаны да вышэйшай меры сацпакараньня, і пры-гавор ужо прыведзены ў выкананьне. Тая вестка была бы ўзнагарода, бы бальзам на сэрца. Хоць адным зь іх ды стала меней...

Вярнуўся ў полк зь некаторай упэёненасцю, што ўжо цяпер не пашлюць «на дровы». Наіўны чалавек, ня ведаў, як начальства ўмее свайго дамагацца. Вучылася таму ўсю сваю службу, і ня толькі ў акадэміях. Праз пару дзён мусіў паехаць за гару шахцёрскага пасёлка, што меў чамусыці мой назоў – Быкаў, дзе былі тыя дравяныя нарыхтоўкі. Увечары сядзеў з новым памочнікам старшынай Гузам у горача напаленай падсобцы, і той мяне заспакойваў. Нічога тут не прапіта, усё на месцы.

Бо прапіваць не было чаго. Улетку, як нарыхтоўвалі, пісалі дзьмутыя лічбы, а фактычна тут нічога няма. Гурбы сънегу, а пад гурбамі пуста. Дзякую, заспакоіў. Думаў, што прыйдзецца плаціць за які недахоп, а тут, аказваецца, наогул пуста...

Старшина бы ў ваду глядзеў – ніякай ні з кога адказнасці. Але паколькі дровы патрэбны, дык жалезны загад: пілаваць і вывозіць. Для таго далі паўразьбітую палутарку, якая раз за разам ламалася. Лесапавал рабіўся на схіле гары. Сыпілаваўшы, дрэвы цягнулі ўніз, складвалі ля прабітай у сънезе дарогі. Адтуль цераз аўражыну – за 20 кіляметраў на станцыю. Там грузілі на плятформы. І так праз усю зіму таго злашчансага году. А вясной, як растаў сънег, у тайзе пачаліся пажары. Жахлівая гэта рэч, лясныя пажары. Суткамі мы іх гасілі, вядома ж, падручнымі сродкамі, вецыцем і рыдлёўкамі, затоптвалі ботамі. Не зважаючы на ўсе салдацкія намаганні, пажары гойсалі па ўсёй сахалінскай тайзе, выгаралі тысячы гектараў хвойных пародаў. Як ідзе вірлівая съянна гэткага палу, з-пад агню ўцякае ўсё жывое – зайцы, лісіцы, барсукі, нават мядзьведзі. Ніхто зь іх не нападае адзін на аднаго, і, што цікава, ніводная жывёліна не палохаецца чалавека. Наадварот, усе шукаюць у яго абарону, толькі на яго і спадзяюцца. І мы ратавалі іх, адганялі ў больш-менш бясьпечнае месца. А адзін малады мядзьведзь дык упадабаў нашу лесавую стаянку, дзе пахла тушонкай ды кашай, і, можа, з тыдзенем жыў непадалёк. Паслья кудысьці сышоў.

Улетку, як скончылася патрэба ў дровах, вярнуўся ў гарнізон на батарэю.

38. Долінск

Тут була трохі інакшая атмасфера — фарсіравалі баявую падрыхтоўку, мелася праверка дывізій нейкай камісіяй Міністэрства абароны. Зрэшты, тых розных адмысловых камісіяў заўжды было мноства, для салдатаў і нізавых армейскіх падраздзяленняў яны ня мелі ніякага значэння. Затое вышэйшае начальства заўжды ўпадала ад іх у паніку і пасылала свае папярэднія камісіі. Такім чынам, войска кіравалася спрэс камісіямі зь іх праверкамі, кантролем, і — бясконцымі нарадамі, дзе «накручвалі хвасты». Адзін наш новы камандзір дывізіёну падпалкоўнік Дзятлаў заўжды быў спакойны, гэты ўлюбёны ў артылерыю афіцэр, неблагі матэматык, з свае наіўнасыці думаў, што галоўнае для нас — умень па-майстэрску страляць, а не палоць канавы, баючыся прыезду камісій. Кожны тыдзень ён нас, камбатаў, трэніраваў па артстралковай, спакойна, але настойліва выпрацоўваў з нас прафесіяналаў, майстроў трапнага агню. Сыпярша тое яму ўдавалася, мы, троє яго падначаленых, нялага правялі самыя цяжкія і складаныя батарэйныя стрэльбы па марскіх цэлях, тое ж было паспяховым і ў складзе дывізіёну. Камдыў мог быць задавленым і нават разьлічваць на нейкія даброты ад начальства. Але, як вядома, д'ябал у войску ніколі ня сыпіць, ён заўжды на бязъзменным дзяжурстве. Падпільнаваў д'ябал і наш дывізіён — неяк унаучы загарэлася казарма. Паколькі яна, як, дарэчы, і ўсё тут, была з дрэва, дык да ранку і згарэла датла. Людзі ўберагліся, але згарэла шмат зброі, тэхнікі, рознага вайсковага майна. А тут яшчэ, як прыехалі пажарнікі, у вогнішчы пачаліся выбухі — рваліся снарады і наўкола засквірчалі асколкі. Як пасыля высьветлілася, то былі прыхаваныя боепрыпасы, якія старшыны мелі ў капшёрках, каб кожны раз перад імітацыйнымі стрэльбамі ня бегаць па іх на склады.

Дагэтуль не магу зразумець, як за той пажар наш Дзятлаў ня страціў пагоны. Ды і мы разам зь ім. Праўда, тое ды іншае страціў адпраўлены на пэнсію немалады ўжо

камандзір палку. Мабыць, гэта выратавала іншых. Што да мяне, дык я ў чарговы раз падаў рапарт на дэмабілізацыю. Паколькі ранейшыя мае заходы на гэты конт ня мелі выніку, дык я зъвярнуўся да міністра абароны маршала Маліноўскага, які быў дэпутатам Вярхоўнага Савету ад нашай акругі. Тоё давала мне права на адмысловы зварот.

Доўга не было ніякага адказу, і я пачаў ужо думаць, што мой рапарт не дайшоў да маршала. Ды неяк съцюдзёным студзеніцкім ранкам пазванілі з Долінску, каб я неадкладна прыбыў у штаб дывізіі. Адзіная дарога туды колькі дзён была перамецена, і я пашыбаваў чыгункай. Насустрach дъзмуў ледзяны вецер, мароз быў градусаў пад 30. Але я шыбаваў, радуючыся, што, мабыць, нарэшце наш дэпутат зволыў мяне з свае апрыклай мне арміі, якая ўжо рабілася для мяне вечным пракляццем. Азяблы і абмёрзлы прыйшоў у пэўную штабную каморку, далажкыў. Малады франтаваты афіцэр-кадравік паварушыў на стале паперы і знайшоў патрэбную. «Вы зъвярталіся да Міністра абароны, маршала Савецкага Саюза, дэпутата Вярхоўнага Савету Саюза ССР таварыша Маліноўскага?» — «Так, зъвяртаўся». — «Атрыманы адказ. Зачытваю: паводле артыкулу такога Канстытуцыі ССР служба ва Узброеных Сілах ССР ёсьць съвязчэйны абавязак кожнага грамадзяніна ССР. Раствумачыць тав. Быкову В. У., што ён як грамадзянін ССР цалкам і поўнасцю павінен выконваць патрабаваныне Канстытуцыі Саюза ССР. Подпіс: Міністр абароны Саюза ССР, Маршал Савецкага Саюза, дэпутат Вярхоўнага Савету Саюза ССР Р. Маліноўскі. Вам зразумела?» — «Зразумела». — «Расьпішыцесь, што азнаёмлены...»

Бы пабіты, стомлены і падаўлены прыбрыў у свой таежны пасёлак. Даўно ўжо зразумеў, што вырвацца з войска па-добрачу — марная справа. Заставалася адно выйсьце — скандал. Але на тое патрэбны быў іншы харектар, якім я не валодаў. Зноў жа, тут важна было не перабраць меру, каб замест дэмабілізацыі не апынуцца пад трывулам. Як мой колішні сябра Лёшка Клімаў, які, неяк добра «ўзяўшы», нацкаваў на крыклівага начальніка штабу сваю аўчарку — вялізнага, даволі злоснага Джыма, і загрымеў пад суд. З адной няволі прыдбаў яшчэ горшую.

Па дарозе са службы спаткаў знаёмага нампатэха, які сказаў: «Дзівак-чалавек, да каго ты зьвяртаешся! Што мы для міністра, дэпутата і маршала? Во і я, напрыклад. Служу з вайны і ўсё камандзірам тэхроты. Неяк прыехаў Маліноўскі з інспэкцыяй, сабраў афіцэраў — якія жалабы? Ну я і сказаў: званыне не прысвойваюць, 15 год — капитан. Ён да ад'ютанта: запішы. Той запісаў. Чакаю. Увосень загад па кадрах. Параграф першы — званыне палкоўнік прысвойць... Параграф другі — званыне падпалкоўнік... Трэці — маёр. Я чакаю, мяне ўсё няма. Нарэшце — званыне капитана прысвойць камандзіру транспартнай роты Сыцепаненку, гэта значыць, мне. Я ўстаў, плюнуў і пайшоў. Дзякую за клопат, таварыш маршал. Так і хаджу — двойчы капитанам».

Я маўчаў, бо мне ня званыне патрэбна — патрэбна, каб мяне адпусьцілі на волю. Абрыдзеў мне гэты расейска-японскі Усход, хачу дамоў. Мінула ўжо чатыры гады, як я абыходжуся бяз водпуску, зънябыўся на чужыне, сумую па сваіх чэзлых алешніках. Што мне гэтыя таежныя нетры, кедры ды бамбук[?] Ды гэтае вайсковае бязладзьдзе, уціск і дысцыпліна — я хачу дадому.

Але тое былі асабістыя, суб'ектыўныя жаданыні, а служба і рэальнае жыццё патрабавалі свайго — жорсткага і канкрэтнага. Кожнага дня, як заўжды ў 9.00 — развод на заняткі. Камандзіру батарэі трэба прыйсьці раней, узяць рапарт ад дзяжурнага, праверыць якасць «запраўкі коек». О, гэтыя «койкі» ды іхняя запраўка, зь якой пачынаўся лёс кожнага дня! Іх правяралі дзяжурныя, старшина, камбат, а пасыля і камдыў. І ня дай Бог, калі яшчэ праверыць камандзір палку ці начальнік штабу. Ужо яны абавязкова знайдуць, што дзесь крыва ці няроўна, і ўбачаць у гэтым злачынства супраць дзяржавы. Можна быць выдатным спэциялістам свае вайсковай прафесіі, «адданым справе Леніна-Сталіна», але калі ў тваёй атэстациі будзе запісаная, што ты недастаткова патрабавальны да выканання ўнутранага распарадку, дык ніякага падвышэння табе ня бачыць. Я ня прагнou падвышэння, таму аднойчы і назаўжды плюнуў на ўнутраны распарадак зь ягонымі «койкамі».

Але тое ня значыла, што на яго ж плюнулі мае начальнікі. Яны якраз і ня плюнулі, а засяродзілі на тым усю сваю пільную ўвагу, якую і зафіксавалі ў харктарыстыках і атэстацыях Быкава. З гэтага можна зрабіць выснову, што як Быкаў адносіўся да вайсковай службы, так і служба адносілася да яго. Узаемна мы адно аднаго не прымалі.

39. Замена. Лапічы

У адпаведнасці зь існуючымі законаўстанаўленнямі афіцэры на Даёкім Усходзе павінны былі служыць трывады і пасъля замяніцца зь іншымі на цэнтральныя і заходнія акругі. Але то — павінны. На справе ж служылі па чатыры, пяць і шэсць гадоў без замены і адпачынкаў, кожны год пішучы рапарты, якія заставаліся без адказу. Звычайна прасіліся ў болей камфортныя Маскоўскую або Кіеўскую ці Закарпацкую акругі, часам у Прыбалтыйскую. У Беларускую было мала аматараў, лічылася, што там жыцьцё беднае. Калі з дэмабілізацыяй у мяне нічога не атрымалася, я пачаў дамагацца замены і напісаў, што жадаю паехаць у Беларускую акругу. Нечакана на шостым годзе далёкаўсходній службы прыйшоў загад аб маёй замене. Належала здаць батарэю, разылічыцца са службамі і адбыць у горад Асіповічы, БССР.

Я асьцярожна парадаваўся і пачаў складаную працэдуру разъвітання з палком.

Здаць батарэю, яе маёmasьць, зброю і тэхніку аказалася надзвычай складана. Суцэльныя недахопы. Нешта згубілася, нешта ў час ня сьпісаны і, хоць даўно знасілася, значыцца ў наяўнасці. Штось даўно перададзена іншаму падраздзяленню, а ў палкавых дакумэнтах таго не адзначана. Калі ўжо шмат з чым разабраліся, выявілася, што не хапае аднаго буйнакалібернага кулямёта, які некалі выкарыстоўвалі для імітацыйных стрэльбаў. Праз той кулямёт я рызыкаваў застасцца зімаваць на Сахаліне. Выйсьце падказаў адзін вопытны служжака. Ён сказаў: «У цябе знайдзеца восем дваццаць? Схадзі ў краму, купі бутэльку каньяку,

пастаў начальніку боепітаныя». Так і зрабіў. Калі мы з начбоем выходзілі ўвечары з забягалаўкі, я папытаўся, дзе ўсё ж ён знайдзе той кулямёт? Ці хоць бы дастане на замену? А маёр кажа: нашто мне яго шукаць? Я яго праста выкрасьлю з кнігі ўліку...

Нарэшце ўсё было скончана, усе бегункі падпісаныя, атрымаў дакумэнты на праезд ад Сахаліну да ст. Асіповічы, што ў Беларусі. Зноў прыйшлося з тыдзень ці больш нудзіцца на бакавых паліцах плацкартнага вагону, пакуль даехалі да Масквы. Ехалі спрэс афіцэры, што адслужылі сваё на дзікім Усходзе і цяпер радыя былі, што дапяліся цывілізаванага Захаду. У Москве жонка з сынам паехалі наведаць яе сястру, што жыла ў Моніна, а я пайшоў паглядзець сталіцу, у якой па сутнасці яшчэ ня быў. Пачаў, вядома ж, з Чырвонай плошчы, якая зусім не здалася мне вялікай, якой уяўлялася на сувяточных здымках, затое съцены Крамля падаліся куды вышэйшыя, чым уяўлялася. У даўжэйшую чаргу да маўзалею ня стаў, пайшоў па вуліцы Горкага ўгару. Хадзіў-хадзіў, захацелася дзе-небудзь перакусіць. Сярод сталічнага люду адчуваў сябе, як і трэба было чакаць, няўклюдай — бы чалавек, што прыехаў з тайгі ў цывілізаваны край. Хадзіў спатнелы, у кіцелі, юхтовых ботах. Афіцыянтка кафэ, куды не без ваганьня завітаў, вядома ж, найперш зъмерала наведвальніка пагардлівым позіркам і праз зубы папытала, чаго ён жадае. Чаго я мог пажадаць? Сто грамаў і чаго-небудзь на закусь. Спытала — амлёт? Хай будзе амлёт. Асабліва выпіваць аднаму не хацелася, але мусіў. Памятаў, як коліс у Мікалаеве, ідуучы ранкам на службу з Валькам Бахцігозіным, заўжды хацелі есці. На вуліцах у латках прадавалі бутэрброды з кількай і тут жа гарэлку на разыліў. Купляць адны бутэрброды было сорамна, дык мы дадавалі: ну і сто грам. Тады бойкія цёткі-прадаўшчыцы роблены зъдзіўляліся: ай-яй, такія маладыя, што вам па сто грам! Бярыце па дзьвесыце! Даводзілася браць па дзьвесыце. Гэтак і тут. Выпіў сто, пасъля яшчэ сто. Ну і добра! Настрой стаў весялейшы і Москва прыгажэйшая.

У вайсковай камэндатуры станцыі Асіповічы, канчатковага пункту майго падарожжа, дазнаўся, што патрэбны мне полк зусім ня тут, а ў Лапіцах, гэта дзесьці далей, у лесе. Што гэта — буйнакаліберны (152-мм гаўбіцы-гарматы) армейскі полк. Як дабрацца туды? Звычайна — на шашу і галасаваць.

Так і зрабілі. Неяк ускараскаліся на паўзагружаную трохтонку, куды падсеў яшчэ адзін капітан, які таксама ехаў у Лапічы. Я зь цікавасцю азіраў восеніцкія палеткі наўкола, застаўленыя белымі мяхамі, — сяляне выбіралі бульбу. Дзе-нідзе ў неба віліся празрыстыя дымкі. Надвор'е было ціхае, стаяла пара бабінага лета. Хвойныя бары абапал дарогі выклікалі ў мяне шчымлівае замілаваныне — столькі год гэтае хараство я бачыў толькі ў снах на Усходзе. Сусед-капітан распавёў, як хороша цяпер ловіцца на блісну шчупак, толькі ўчора ён выцягнуў з рэчкі трохкілаграмовую рыбіну. Цяпер там пасъля службы ўсе афіцэры размахваюць съпінінгамі. Я слухаў яго і раптам падумаў: буду служыць! Хай, калі так сталася, ня змог вырваница там, дык тут застаюся. Усё ж дома, не на чужынне. Беларусь — не Курлы.

Той увогуле супакоена-ідылічны настрой трохі апаў, калі ўбачыў ля ракі будучую сваю казарму — старую, аблепленую, яшчэ мікалаеўскіх часін збудоўку з чырвонай цэглы, якая невядома якім цудам захавалася пасъля дзівюх войнаў. Але падумалася: можа, і добра, затое не згарыць, ня прыйдзецца за яе нікому адказваць. Усё тут я хацеў бачыць лепшым, чым там, на Усходзе. Аднак ідылічны настрой прадаўжаўся нядоўга, у штабе мне далі прачыытаць загад па акрузе, дзе я прызначаўся зусім не камандзірам батарэі, а крышку ніжэй, на штабную пасаду. Трохі разваражыўшы, вырашыў: можа, і лепш, спакайней будзе. Там жа сказалі зайсьці да нампаліта, які задаў толькі адно пытаныне: «У партыі быў?» — «Не, — кажу, — ня быў». — «Ну, усё, ідзіце». Пайшоў, трохі, аднак, задумаўшыся над тым невыпадковым пытаньнем.

На кватэрнае ўладкаваныне было дадзена два дні, за якія я яго і вырашыў: знайшоў куток у калгасніка з сусед-

ний вёскі. Іёмны і даволі съцюдзёны. Гаспадар ляжаў п'яны, гаспадыня лаяла апошнімі словамі і яго, і савецкую ўласціцу. Пэўна ж, я тут аказаўся ня самы жаданы. Жонка з сынам паехала ў Горадню да сястры, якая некалі засталася ў нашай кватэры, а пасля выйшла замуж. Як пісала, — таксама за афіцэра.

40. Звальненне. Горадня

Адзін разумны афіцэр на Сахаліне некалі казаў, што Савецкая армія вельмі нагадвае сабой плянэту-пульсар, якая то съціскаеца, то пашыраеца, і ў тым уся яе функцыя. У спакойным стане яна існаваць ня можа, спакой для яе — пагібель. А хто хоча гінуць? Во і трапечацца. Каб жа толькі не хацець самой гінуць, але ж ёсьць яшчэ прагнасць загубіць ворагаў, якія для кожнай арміі заўсёды знойдуцца. Узаемазалежнасць войска і ворагаў выключная. Як толькі ствараеца войска, у той жа момант зъяўляюцца і ворагі. І наадварот. Проблема хіба ў тым, як ім адно да аднаго падступіцца? Зь якога боку. Во тады і паяўляеца славутая тактыка (яна ж і стратэгія) тыкаў, спроб і памылак. У пэўным сэнсе таго, што на простай мове называеца: ідзі-пастой. Ідзі — ня ведаю куды, прынясі — немаведама што. То павялічваюць, то памяншаюць. То маబілізуюць, ламаючы жыцьцё людзям, то звалняюць, зноў жа бяз жаднай увагі да людзкіх лёсаў. Увесень Мікіта Хрушчоў аб'явіў аб скарачэнні савецкага войска на 55 тысячаў чалавек. Ужо зманены «гражданкай», я спаткаў ту ю навіну нават з радасцю, але шмат іншых афіцэраў, што меркавалі назаўжды звязаць сваё жыцьцё з войскам, апынуліся ў разгубленасці. Перажылі драму лёсу.

Ня ведаю, як тое скарачэнне адбывалася ў іншых аругах, на Далёкім Усходзе (хаць можна было сабе ўяўіць па тым бязладзідзі, якое суправаджала там нядаўніе пашырэнне), у Лапічах усіх афіцэраў пагналі на мэдкамісію. Вайсковыя мэдыкі, бы на канвэрты, агледзелі кожнага і ў кожнага нешта знайшлі. У мяне — недастатковасць мі-

ральнага кляпану⁵⁶, і як вынік — запіс у дакумэнце: не прыгодны для службы ў мірны час. (Дарэчы, як шэсьць год таму прызывалі, тады не знайшлі нічога. Тады я быў цалкам прыгодны.)

Разылік з гэтым палком быў просты і непрацяглы, за кароткі час ніякіх запазычанняў там не пасыпей зрабіць. На разывітаныне выпіўши са сваім кватэрным гаспадаром, выйшаў на шашу і трохі счакаў спадарожную машыну. Сыпаў рэдкі съняжок, дзымуў зімовы венец. А я, можа, упершыню за шмат год адчуў сябе вольным ад усяго на съвеце. Праўда, радасць з тae нагоды чамусь была невялікая. Насыпаліся няпрошаныя клопаты і трывогі. На гэты раз, аднак, суцяшала, што я — дома, а не дзе-небудзь на краі зямлі. Ужо дома, мабыць, не прападу.

Празь Менск прыехаў у Горадню, куды трохі раней прыехала жонка з сынам. Тут настрой мой крыху апаў: кватэрка жончынай сястры Веры аказалася мізэрненькай, у старым доме, і хоць гаспадары спаткалі падсяленцаў увогуле гасцінна, я зразумеў, што доўга тут жыць нельга. Тут жа высьветлілася, што гаспадар і праўда афіцэр, але з пэўнага роду войск і служыць у абкаме ў якасці ад'ютанта першага сакратара.

Колькі дзён патраціў на стаўленыне на ўлік у ваенкамаце, атрыманыне пашпарту. Наконт кватэры ваенкамат нічым памагчы ня мог, адсылаў у гарвыканкам. Той абяцаў паставіць на чаргу. Чарга, вядома ж, ільготная, так што чакайце, можа, калі і атрымаеце. Забягаючы наперад, зазначу, што чакаць давялося тры доўгія бескватэрныя гады, перажыўши не адну кватэрную драму.

Першая зьявілася ці не праз тыдзень пасыля прыезду.

Увечары аднаго дня прыйшоў з працы Павел Зымітравіч (дарэчы, мой аднагодак) і кажа: ёсьць магчымасць. Адзін іхні работнік зъехаў на раён, ягоная кватэра вызвалілася. Трэба займаць. Увогуле акт незаконны, але цяпер усе так робяць, інакш не дачакаешся. Ня дужа мне хацелася рабіць тое, ужо меў некаторы на гэты конт волыт. На Сахаліне спрабаваў самавольна заняць — не кватэру — суседнюю каморку, ды нічога не атрымалася, выперлі праз тыдзень.

Ну, але тут, можа, іншая справа. Можа, хоць з увагі да Паўла, калі не да мяне, дадуць дажыць да вясны. Злавіў на вуліцы машыну і перавёз свае клумкі.

Кватэрка ўвогуле аказалася самая занядбаная, пакой-чык зь сяньмі, дзвіверы ў двор. Замок без ключа, заткнуты дужкай за прабой. Няспраўная грубка, тэлефон на падаконніку. Тэлефон выклікаў у мяне падазрэнье – чаму ён тут? Да таго ж нявыключаны.

Чаму і для чаго, высьветлілася ранкам, як у дзвіверы моцна пастукалі. Завіталі двое і ветліва пацікавіліся, хто тут пасяляўся. Я патлумачыў, яны моўчкі выйшлі. Праз пару гадзін наў прыйшлі зноў, але ўжо зь міліцыянтам і дамаўправам. «Немедленно освободить квартиру! Почеку? А потому. Иначе выбросим сами».

У абед прыбягае жончына сястра Вера – у іх таксама скандал. Выклікалі Паўла, пагражалі адказнасцю. Куды выклікалі? Ды ў КДБ, ён жа там працуе. А гэта ж іхняя тайнай кватэра, дзе яны спатыкаюцца з кім трэба. Во дык справы, сказаў сабе Быкаў, во дык улез. Мала што сам улез, дык яшчэ і чалавеку нашкодзіў.

Яшчэ некалькі дзён стукалі ў дзвіверы, пагражалі і папярэджвалі. І я ня вытрываў, пайшоў у пошуку іншай кватэры. Спаткаў на вуліцы даўняга знаёмага мастака Блізняцова, і ён кажа: ёсьць кватэра, нядайна вызвалілася. Праўда, халодная і без вады. І без туалету. Ня ведаю, ці падключана да электрасеткі. Кватэра аказалася на вуліцы Падгорнай, паблізу ад Нёмана, куды я і пераехаў пад новы 1956 год.

Найбольшы клопат быў вырашаны, заставаўся наступны – праца. Жонка ўладкавалася ў школу хутка, а мне давялося чакаць. У рэдакцыі, куды, вядома ж, неўзабаве завітаў, людзі памяняліся, зъмяніўся і галоўны рэдактар. Новы, Васіль Булай, найперш папытаўся пра маю партыйнасць і, учуюшы адказ, моўчкі разьвёў рукамі. Ён наогул не любіў свае думкі выказваць словамі. Відаць, засвоіўшы пэўныя ўрокі 30-х гадоў, у гутарцы аддаваў перавагу жэстам, якія можна было разумець як заўгодна. Але тут я зразумеў правільна – працы няма.

Нейкі час падзарабляў у майстэрні мастацкага фонду, дзе таксама амаль усе мастакі былі ўжо новыя. Мой сябры Віктар Марозаў зъехаў на Украіну, Дзешка памёр. Кох сядзеў у лягеры. (Неўзабаве прыехаў рэабілітаваны. Выкрыты КДБ як аўтар карыкатур на Сталіна, аказаўся невінаваты, карыкатуры маляваў іншы.) Я набыў у камісійнай лаўцы радыёпрыёмнік і, застаўшыся ранкам у кватэры з сынам, пачынаў слухаць «Свабоду» ці Бі-Бі-Сі. Апантана працавалі глушылкі, але часам што-нішто можна было ўчуць. Апроч інфармацыйных праграмаў падабаліся шмат якія перадачы на культуралягічныя тэмы — лекцыі В.Вэйдле і Гольдбэрга. Тое было новым і вельмі ўражвала. На Далёкім Усходзе нічога з тых станцыяў учуць было немагчыма.

Там жа, на Падгорнай, напісаў першае пасъля звалінення апавяданыне, якое аднёс у рэдакцыю. Там у адзьдзеле культуры пазнаёміўся з літкансультантам Mixасём Васільком і аднавіў колішнія знаёмства з літсупрацоўніцай гэтага аддзелу Ірынай Суворавай. Трохі знаёмы з ёй быў з 49-га, калі яна студэнткай прыязджала на газэтную практику ў Горадню. Пра Mixася Восіпавіча я ведаў няшмат. Да нядаўняга часу гэты заходнебеларускі паэт жыў у Бабруйні за Скідалем і за год перад тым перабраўся ў Горадню. Выглядаў ён дужа змарнелым, пакамячаным жыцьцём чалавекам, зрэдчас пісаў юбілейныя вершы, што зъмяшчаліся на першай старонцы газэты. З выпадку знаёмства мы выплі зь ім на рагу Савецкай і Цэткін, я папытаўся, як яму жывецца, і ён заплакаў. На ўсе мае пытаныні чаму, у чым справа, — ён толькі махнуў рукой. Ужо пасъля стала вядома, што ў той час (як, зрэшты, і пасъля) яго ім'я кожнага дня цягалі ў КДБ, чагось дамагаліся. Але чаго — Mixась Восіпавіч так і не сказаў да самай сваёй съмерці ў шасцідзясятым годзе⁵⁷.

Ужо пасъля съмерці Mixася Васілька стала вядома яго ваянная драма. Змабілізаваны ў польскае войска напачатку Другой сусьветнай вайны ён разам са шматлікімі жаўнерамі трапіў у нямецкі палон, адкуль выбавіўся пасъля

нападу гітлераўцаў на Савецкі Саюз. Вядома, як папулярны ў народзе беларускі паэт, ён ня мог прамінуць увагі да сябе нацыянальных сілаў, таксама як і савецкай партызанкі. Міхась Васілёк ухіляўся ад абодвух бакоў, хацеў заставацца нэутральным, жыць разам зь сям'ёй у сваёй роднай Бабруйні. Але тое не ўдавалася. Як ён мне распавёў аднойчы, зь «вялікай зямлі» за ім быў прысланы самалёт, каб вывезыці яго ў Москву, дзе на той час жылі ягоныя сябры-пісьменнікі Максім Танк, Піліп Пястрак ды іншыя. Але Васільку позна паведамілі пра тое, ён спазніўся на партызанскае лётнішча, замест яго ў Москву паляцеў іншы. З таго моманту ў паэта-селяніна пачаліся вялікія беды. Яго змусілі прыняць удзел у мясцовым зьезьдзе БЦР, які адбываўся ў Беластоку, што стала падставай для арышту Васілька съмерам пасьля вызвалення, і ён дужа пашкадаваў, што разам зь іншымі не падаўся на заход. Нейкі час патрымаўшы ў Лідзкай турме, пасьля допытаў і катаванньня ю яго, аднак, выпусыцілі. Але не пакінулі без увагі цераз увесь час да самае съмерці, падаразоючы ў ім калябаранта, нямецкага агента.

Між тым, як мне распавёў з крыўдай другі гарадзенскі пакутнік Г. Цьвятніцкі, яўныя агенты хадзілі побач па гарадзенскіх вуліцах, ніхто іх не лавіў. Рэч у тым, што ў 41-м годзе немцы вельмі хутка захапілі Горадню, а славыя чэкісты так порстка ўцяклі, што не пасыпелі зынішчыць картатэку ўласных агентаў. Завалодаўшы ёю, гестапа зусім ня рупілася расстрэльваць савецкіх сэксотаў – яно іх хуценька перавербавала і змусіла працаваць на нямецкія ўлады. Так яны і працавалі аж да вызвалення ў 44-м годзе. А як прыйшлі «другія саветы» (так мясцовыя жыхары называлі тагачасную рэстаўрацыю савецкай улады), чэкісты прывезлі з Москвы захаваныя там дублікаты даваенных картак, і тыя самыя людзі зноў пачалі працаваць на старых-новых гаспадароў. Тое доўжылася шэраг гадоў, іх пасыпхова выкарыстоўвалі без увагі на іх нядаўнія гестапаўскае мінулае, аж пакуль яны былі патрэбны. Пасьля прыбраўлі патроху – бяз гвалту і шуму. Але ж людзі ўсё бачылі. Толькі не абураўліся. Прывыклі за гады ліхалецця.

У кватэры было малаўтульна і съцюдзёна, па ваду трэба было хадзіць праз тры двары. Але я ўвесь дзень быў вольны і пачаў пісаць. Пазней, калі ўжо стаў аўтарам кніжак, у мяне пыталіся: як і чаму сталася тое? Што хацеў сказаць чалавецтву, якой ісціне яго навучыць? Мабыць, — ніякіх ісцін; адразу адчуў, што па натуры я не прапаведнік. Тады для мяне важна было намацаць свой шлях у жыцці, неяк вызначыцца. Мне ішоў 32-гі год, а ў галоўных адносінах — пошуках свайго месца сярод людзей — я быў пачаткоўцам. Пэўнага месца ў жыцці ў мяне не было, што, безумоўна, не магло не турбаваць мяне, як і кожнага чалавека ў гэткім становішчы. Тоё ж, чым я займаўся зь юначых гадоў, аказалася зманам, пустэчай, поўнаю непатрэбнасцю. Суцяшала хіба меркаваныне, што ўсё тое адбывалася не па ўласнай волі. На тое быў змушаны. Лёсам, жыццём, людзьмі — добрымі і злымі. А найбольыш уладай, якая ў нас тады намагалася вызначаць усё — ад глабальных мэтаў да лёсу маленькага чалавека.

У тую зіму пісаў шмат, менш перапісваў і амаль усё рваў на шматкі. Мала што даводзіў да фіналу. Звычайна з ахвотай пачаўшы, неўзабаве траціў цікавасць. Усё здавалася кепска. Даўшы паляжаць зь месяца, выбраў адно апавяданыне, аднёс у рэдакцыю. Mixась Васілёк сказаў, што будзе паседжаныне літгуртка, дзе і абмяркуем.

Тое паседжаныне абласных аматараў літаратуры было першым і апошнім, у якім я ўдзельнічаў. Прыйшло паўтара дзясятка чалавек розных узростаў — студэнтаў і пэнсіянераў, адна дзяўчына. Галоўным арбітрам быў выкладчык пэдінстытуту, які няшчадна граміў нас, бы ворагаў прыгожага пісьменства, пасягацеляў на літаратурныя асновы. Іншыя раўняліся на кіраўніка. Мне там дасталося болей за ўсіх. Рэдакцыйны супрацоўнік пападкрэсліваў чырвоным алоўкам усе займеннікі ЁН, атрымалася дужа страката і ўражліва. Тоё і вырашыла прысуд: дрэнна ва ўсіх адносінах. Зрэшты, у іншых было ня лепш. Пасьля Mixась Восіпавіч суцяшаў, што напачатку так бывае заўжды, хаця для мяне тое было слабым суцяшэннем. Няхутка пасьля таго нава-

жыўся паслаць новае апавяданье ў часопіс «Маладосць», які нядаўна пачаў выходзіць у Менску.

Дзеля праўдзівасці мушу зазначыць, што перад «Стратай» напісаў невялікую вайсковую аповесць пад назовам «Апошні баец», якую паслаў у «Маладосць». Аповесць, на мой погляд, была беззаганнай у ідэйных адносінах, але ў друк яе не прынялі. Загадчык аддзелу прозы Іван Навуменка, паморшчыўшыся, сказаў аўтару, што для часопісу не падыходзіць. Тады я быў гатовы пакрыўдзіцца, а неўзабаве стаўся ўдзячны будучаму акадэміку і народнаму. Праўда, каб зразумець тое, спатрэбілася надрукаваць аповесць – з працягам у «Чырвонай зъмене». Болей яе не друкаваў нідзе⁵⁸.

Па справах падпіскі ў Горадню прыехаў Георгі Шчарбатаў, беларускі пісьменнік, намеснік рэдактара часопісу «Маладосць». Ён ужо чытаў мае першыя апавяданьні, адно зь якіх надрукавала і ягоная «Маладосць». Увечары мы спаткаліся ў кафэ на Савецкай і добра пагутарылі. Георгій уважліва паставіўся да мяне, папытаўся, дзе, што? Дзе нарадзіўся, дзе вучыўся. Сказаў, што маеш талент, трэба толькі пісаць. Я сказаў, што філялягічнай адукцыі ня маю, ва ўніверсітэце не вучыўся. На тое Шчарбатаў заўважыў, што вучыцца, канешне, трэба, але тое не галоўнае. Галоўнае ўсё ж талент. Ні Талстой, ні Горкі, ні Бунін ня мелі ўніверсітэцкай адукцыі. У літаратуры ўсё дасягаецца працай. Таксама як нашыя Брыль або Танк. І калі Шамякін скончыў двухгадовую ПІШ⁵⁹, дык ці так ужо шмат набраў там у галіне літаратуры⁶⁰. У партыйных школах літаратуры ня вучаць, вучаць зусім іншаму. Тыя ягоныя словаў ўвогуле мне запомніліся, хоць Георгі Шчарбатаў зусім ня быў пісьменнікам першай велічыні.

Праз колькі гадоў Я. Еўтушэнка напіша, што вялікія мала чым могуць дапамагчы пачаткоўцам, якім звычайна плённа дапамагаюць сярэднія таленты. То – праўда⁶¹.

Першага жывога пісьменніка-празаіка я пабачыў у Гародні, то быў Піліп Пястрак.

Неяк, будучы на Савецкай, згледзеў, як пажылы чалавек у саламянным капелюшы штось прыпыніўся на ходніку і азіраеца. Прыйтым з замілаваньнем вымаўляе адно толькі слова «кошык». Сапраўды, непадалёк пераходзіць вуліцу вясковая кабета з пустым лазовым кошыкам. У тым чалавеку я пазнаў знакамітага на той час пісьменьніка Піліпа Пестрака.

То быў ці не апошні з арыгіналаў – заходнебеларускіх пісьменьнікаў-камуністаў, шмат год сядзеў у Гродзенскай турме, дзе, дарэчы, студыяваў марксізм, выхоўваючыся як пралетарскі рэвалюцыянер. Ім ён і застаўся на ўсё жыццё.

Аднойчы, у час чарговае дэкады беларускай літаратуры, група беларускіх пісьменьнікаў ездзіла па раёнах, дзе іх вадзілі па жывёлагадоўчых комплексах, паказвалі новыя сіласныя вежы. Як група ў белых халатах пайшла ў чарговы сувінтарнік, Піліп Сямёнавіч прытрымаў мяне за крысо – што, ты не нанюхаўся гаўна? Пойдзем у аўтобус.

Мы зайшлі ў пусты аўтобус, і Піліп Сямёнавіч адразу выпаліў: парадку ня будзе. – Чаму? – Бо ўладу захапілі ворагі. – Якія ворагі? – Клясавыя.

Пястрак памаўчаў. – У гэтага ж I. было аж 80 гектараў зямлі. А ў Б. – 40. А ў вашага Карпюка – 30. Во яны і кіруюць. Да чаго дакіруюцца...

Гэта быў даўні пункцік Піліпа Сямёнавіча. А ўвогуле ён быў чалавек прыстойны, нават чалавечны. На пісьменьніцкіх мерапрыемствах заўсёды выступаў у абарону слабых і пакрыўджаных. Ня ладзіў з начальствам. Любіў Барадуліна – можа, ня так за вершы, як за ягоную апалітычнасць. У паездку заўжды выпраўляўся з старым пацертым партфелікам, зь якога, як толькі займаў месца ў купэ, выстаўляў бутэльку, клаў ладны шмат сала, пару цыбулінаў. І пачынаў пачостку з размовай. Калі здаралася наведаць рэстаран, замаўляў гарэлку на вагу – але не па 200 грамаў, а адразу на ўсіх – 800. Заўжды плаціў сам.

Ягоны канфлікт з уладамі пачаўся ў 39-м. Адразу пасьля вызвалення з Гродзенскай турмы Пястрак кінуўся ствараць рэвалюцыйны камітэт, каб помсыціць палякам. Але чырвонаармейцы прывезылі ў Горадню свой рэўкам, а шмат-

гадоваму вязню сказалі – асадзі назад. Ён, натуральна, пакрыўдзіўся, ды стрываў. Пасьля яшчэ шмат разоў крыўдзіўся, бо яго асаджвалі ўсё ніжэй і ніжэй. Памёр ён на адзіноце, ці ня ўсім забыты, аўтарам ці не аднаго, хоць і таўстога, раману «Сустрэнемся на барыкадах».

41. «Гродзенская праўда»

Тым часам настала вясна, на Савецкай вуліцы ў Горадні зацвіталі каштаны. Я перабраўся на іншую кватэру – таксама нехуцавую, але з водаправодам. Сталай працы ўсё яшчэ ня меў. Неяк іду́чы па вуліцы, спаткаў намесніка галоўнага рэдактара Андрэя Салаўёва, які папытаўся пра мае справы і сказаў зайсыці ў рэдакцыю. То быў удалы візит: неўзабаве я заняў месца ў сакратарыяце – тое самае, якое пакінуў сем год таму. Маім новым начальнікам – адказным сакратаром – тады стаў Андрэй Колас, які незадоўга перад тым пераехаў з Ваўкавыску. За сталом побач працаўваў мастак-рэтушор Валодзя Фрыдрыхсон, выкрутлівы лёс якога закінуў з Архангельску на Беларусь. Ён нарадзіўся ў сям'і абруселага немца, але як пачалася вайна, каб пазъбегнуць пэўных проблемаў, выдаў сябе за яўрэя, ды быў выкрыты і апынуўся ў працоўных лягерох на Паўночным Урале. Будучы па адукацыі кінаапэраторам (скончыў ВГІК⁶²), ня мог уладкавацца ў Растоў, а ў Горадні яго прыгрэла ўсё тая ж добрая душа Андрэя Абрамавіча Салаўёва. Георгій Цывятніцкі, як і раней, засталом насупраць мераў лінейкай набор ды маляваў макеты газэтных старонак.

Я на той раз меў шмат сакратарскіх абавязкаў. Найперш вычытваў тасаўскія і белгаўскія стужкі, што перадаваліся па тэлетайпе, пасьля правіў тэксты перакладаў зь беларускай на расейскую і наадварот. Вычытваў таксама расейскія матар'ялы. Для таго давялося грунтоўна заняцца стылістыкай. Андрэй Абрамавіч неяк уручыў мне тоўстую кнігу – курс газэтнай стылістыкі для завочнікаў, які я добра сумленна праштудыяваў. Газэтная практыка, вядо-

ма ж, куды як адрозынівалася ад пурытанскай тэорыі, і маёй праўкай журналісты былі незадаволеныя. Усе так пішуць, казалі яны. Сапраўды, менскія газэты, у тым ліку «Советская Белоруссия» і «Звязда» (ды і «Правда» таксама), кіраваліся ўласнымі партыйнымі правіламі стылістыкі. Чаму «Гродзенская праўда» павінна кіравацца інакшымі? І я махнуў рукой. Хай ідуць, як ішлі дагэтуль, гэтыя несьмартотныя выразы накшталт: вядуць барацьбу, вядуць уборку, вядуць нарыхтоўку. Ды шмат іншых. Колішняга строгага раўніўца літаратурна-газэтнай мовы Міколы Аўчарова ўжо не было ў рэдакцыі. Зь яго «падазроным» мінулым ён тут працаваў нядоўга і, звольнены, зъехаў у Таганрог, дзе паступіў на камбайнавы завод рабочым. А то быў выдатны мовавед, якія ў рэдакцыях здараюцца нячаста.

На пачатку лета з аддзелу культуры мне далі адзін матар'ял наконт кватэрнай несправядлівасці, і я за выхадны напісаў фэльетон. Ірына Суворава ў маёй прысутнасці аддала той фэльетон Коласу, дадаўшы пэўныя кампліменты ў адрас аўтара. Тоэ змусіла мяне да ніякаватасці. Нязвыклы да пахвалы, я ня ведаў яшчэ, што ў пэўныя моманты лягчэй трываць папрок, чым пахвалу. Тым болей публічную і ад жанчыны, да якой маеш сымпатью.

У адным з летніх нумароў «Маладосць» надрукавала маё апавяданыне «Страта». А яшчэ празь невялікі час тое апавяданыне выйшла ў маскоўскім часопісе «Советский воин». Пераклаў яго вайсковы журналіст Якаў Плехаў, які тады таксама пачынаў сваю літаратурную творчасць. Гэта падвойная ўдача адразу ўзыняла аўтара ў яго ўласных вачох, хаця зынешне я стараўся быць як мага спакайнейшым. Мабыць, баяўся спалохаць нечаканую ўдачу. Тым болей, што, прачытаўшы абодва тэксты, знайшоў там масу слабіны і нават недарэчнасцяў, з чаго доўга пакутаваў. Тыя перажыванкі імкнуўся заглушыць працай над новымі рэчамі, калі, здавалася, напішацца лепш. Бо ўжо займеў нейкі вопыт.

На жаль, лепей усё не пісалася. Ці вопыт аказаўся недастатковы, ці — што болей верагодна — спрацавала высынова: у літаратуры кожны новы твор пачынаецца як бы ў

першы раз. У першы раз наогул. Пасьля колькі я ні пісаў, кожны раз успамінаў тое, прачытанае, здаецца, у Парандоўскага. Тады я наогул шмат чытаў літаратуры такога кшталту — галоўным чынам пра пісьменніцкую тэхналёгію. Думалася, менавіта ў ёй — сакрэты пісьменніцкага посьпеху. Аказалася — ня ў ёй. Ці ня толькі і ня столькі ў ёй. Даўно вядома, што складнікі культуры — жыцьцё і сама культура. Адно без другога мала што значыць і ў літаратуры. У мяне, як здавалася, ведання жыцьця хапала, меў вопыт, нагледзеўся на мнóstва людзей і людzkіх тыпаў. Культуры, ведама, не хапала. Але, як пасьля зразумеў, культура — рэч бязъмерная. Колькі яе ў каго ні ёсьць, наўрад ці можна сказаць, што хапае. Культура — мора, бязъмежны акіян, назапашаны чалавецтвам праз тысячагодзідзі. Зрэшты, як і жыцьцё таксама. Мабыць, нікому немагчыма тое ды іншае ахапіць у поўным аб'ёме.

Але для нашага чалавека мала клопату было да сусветнай культуры — яму абы дапяцца да культуры савецкай. Нацыянальны па форме і сацыялістычны па зымесці. Адмыслоўцы гэткай культуры выхоўваліся партыяй, навучаліся ў ВНУ, шчыравалі ў літаратуразнаўчай і філялягічнай навуках. Акадэмія навук Беларусі выдала расейска-беларускі слоўнік пад рэдакцыяй акадэміка Крапівы, дзе беларуская лексыка амаль упадабнялася да расейскай, што, паводле задумы, павінна было працаваць на зыліцьцё народаў у адну братнюю сям'ю. Народы не зыліліся, але моўнай шкоды той слоўнік нарабіў нямала, гэтая шкода адчуваецца і дагэтуль. Працуючы ў сакратарыяце, я змушаны быў правіць беларускія тэксты паводле таго слоўніка, хаця часцяком мая беларуская натура працівілася моўнаму гвалту. Успаміналіся маміны словы і выразы, якія былі іншыя, нават іншай прыроды, але ж іх на газэтную стронку ня ўставіш. Іх выкрасылі карэктар, перад якім на стале ляжыць моўны закон у выглядзе таго ж слоўніка акадэміка Кандрата Крапівы, адзначанага Дзяржаўнай прэміяй СССР.

42. Карапішчавічы

Што ўжо казаць пра мову мастацкай літаратуры, над партыйнай чысьцінёй каторай шчыравалі партыйныя рэдактары ўсіх літаратурных выданьняў. Тым болей іхня памагатыя зь ліку маладых выхаванцаў Белдзяржунівэрситету⁶³. Першы мой пісьменыніцкі канфлікт быў менавіта ў галіне мовы, якая, вядома ж, не адпавядала выдавецка-рэдактарскім канонам. Мае апавяданыні вярталі, перакрэсленія шматлікімі заўвагамі-прыдзіркамі. Тое, вядома, было непрыемна, але і давала адчуць неабходны ўзоровень тагачаснай літаратуры, нейкім чынам адаптавацца да яго.

Напрыканцы года я атрымаў ад Саюзу пісьменнікаў запrosіны на ўдзел у штогадовым сэмінары маладых, што адбываўся ў Карапішчавічах пад Менскам. Мілы той маёнтак апальнага партыйнага функцыянера шмат год служыў і спрыяў беларускаму пісьменству, празь яго праішлі ці ня ўсе тагачасныя маладыя. Старыя там шэраг гадоў мелі магчымасць перавесыць дых ад партыйнай задухі на месцах свае працы, ідэялагічных пасадах. Там сярод елак і хвой усе бы рабіліся роўныя, заглыбляліся ва ўласны мастакоўскі съвет і тварылі, тварылі... Як і што — гэта ўжо іншая справа, мабыць, кожны сваё. Мележ⁶⁴ тварыў ня тое, што тварыў Пасльядовіч⁶⁵, Броўка⁶⁶ інакш, чым Куляшоў⁶⁷. Дапушчаныя туды на тыдзень, мы назіралі і слухалі. Прафэсар Гутараў⁶⁸ палымяна ўводзіў нас у прагрэсіўны, на ягоную думку, съвет сацрэалізму, марксісцка-ленінскую эстэтыку, Шамякін⁶⁹ з уласным вопытам партыйнага раманіста націскаў на адлюстраваныне авангардае ролі партыі ў барацьбе з нямецка-фашистыкімі захопнікамі. Уладзімер Карпаў⁷⁰ завастраў нашу ўвагу на прошуках заходніх агентатаў, былых калябарантаў, якіх трэба было выкryваць. Брыль⁷¹ тae ўвагі не завастраў, болей гаварыў пра лірызм у літаратуры, прыкладам маючи ўласнае апавяданыне «Галія». Брыль тады падабаўся маладым, у той час як Мележ быў мала знаёмы і нікто не чакаў ад яго неспадзяваных «Людзей на балоце». Мы, паўтара дзясятка ўдзельнікаў, што прыехалі з правінцыі, чыталі і абмяркоўвалі прывезе-

нае з сабой, хаця ўсё тое было так сабе і не запомнілася. Апроч хіба «Зоні» маладога Вячаслава Адамчыка⁷². Адамчык быў прызнаны несумненным талентам, казалі: мала-ды, а глядзі, як апісвае старых. Тое было праўдай. Мае вайсковыя апавяданьні надта ня ганілі, але і не хвалілі. Мабыць, мелі на тое рацыю.

Тады, як, зрэшты, і заўжды, літаратуру арыентавалі на сучаснасць, датэрміновае выкананье чарговай пяцігодкі. І яшчэ — на ўслаўленыне перадавікоў, стаханаўцаў, ударнікаў камуністычнай працы. Вайна зе яе «бясконцым гер-ізмам» усё болей зынікала ў мінулым. Зрэшты, па тым асабліва не бедавалі...

Недзе на гэтым часе ў часопісе «Маладосьць» зъявілася новая аповесць яе галоўнага рэдактара Аляксея Кулакоўскага⁷³ пад назовам «Дабрасельцы»⁷⁴. Твор гэты быў вельмі рэалістычны ў сваім паказе існаваныя беларускай вёскі пасыля вайны. Ва ўсякім разе паводле сваёй праўдзівасці нічога падобнага ў беларускай літаратуры не было. Але менавіта tym аповесць, мабыць, і напалохала партыйнае кіраўніцтва, якое не замарудзіла паказаць сваю ўладу. У партыйных газетах зъявіліся разгромныя артыкулы на аповесць, рэдактар быў зняты з ягонай пасады. Аднойчы, будучы ў Менску, мы з Карпюком надумалі зайсьці ў «Маладосьць», каб выказаць аўтару сваё захапленыне ягоным творам і паспачуваць. Кулакоўскі сядзеў адзін у сваім кабінэце (час быў на сконе дня), і мы сказалі яму, што думалі. І раптам Кулакоўскі выказаў нам сваю нязгоду, заяўіў, што ідэя аповесці памылковая і ён дужа шкадуе, што яе напісаў. Ён шчыры камуніст і прагнє ва ўсім памагаць партыі.

Тады мы з Карпюком выйшлі з «Маладосьці», бы зьеўшы мыла, і Карпюк доўга пляваўся ад таго спатканья. «Ну, ведама ж!.. На вайне быў камандзірам штрафнай роты...» Я ўжо ведаў, што Карпюк шмат каго мераў меркамі вайны, і ў дадзеным выпадку, мабыць, меў рацыю... А можа, Кулакоўскі так гаварыў толькі нам, бо якую ён меў падставу шчыры прымаць нашае спачуваныне? Зняты з

пасады галоўнага рэдактара часопісу, ён год ці ня болей пісаў партызанскія ўспаміны старшыні Вярхоўнага савету⁷⁵, што, мабыць, яго ўратавала. Замаліў творчы грэх⁷⁶.

Пасьля сэмінару з усяго, што ў мяне сабралася, склаў першы зборнік, адаслаў у выдавецтва. Празь нейкі даволі працяглы час яго далі на падрыхтоўку да друку выдавецкаму рэдактару, якім аказаўся Уладзімер Дамашэвіч⁷⁷. Таму давялося ня толькі рэдагаваць тэкст, але і адстойваць мае літаратурныя ідэі, якія былі не ва ўсім традыцыйныя і не задавальнялі выдавецкае начальства. Асабліва тое адносялася да аповесыци «Жураўліны крык»⁷⁸. Але Валодзя меў харектар, а галоўнае — уласны пагляд на літаратуру, адрозны ад казённага пагляду шматлікага начальства.

Нарэшце займеў больш-менш нармальную кватэрну, праўда, з падсяленкай, адзінокай бухгалтаркай Еўдакіяй Васільевнай, разам зь якой пражыў гадоў дзесяць. Тады ўжо меў двух сыноў — другі, Вася, нарадзіўся якраз на мой дзень народзінаў, таму яго так і назвалі — Васіль Васільевіч. За домам быў неблагі дворык з дрэвамі, на заходні манэр мошчаны пліткамі. Калісь тут было манастырскае падвор'е, агульнае з суседнім рэдакцыйным будынкам. І рэдакцыйны будынак мне падабаўся. Меў ён два паверхі, на першым разъмяшчалася друкарня зь яе лінатыпамі, вярстальнымі цэхамі, цынкаграфіяй, тэлетайпнай. Другі абацпал калідору займалі габінеты аддзелаў. Столъ ва ўсіхъ была высокая, вокны таксама. Паркетная падлога. Адна нязручнасьць — кафельныя грубкі, якія ня надта грэлі зімой.

Як я пачаў друкавацца, мой сусед па сакратарыяце Валодзя Фрыдрыхсон часцяком распачынаў гаворку пра літаратуру. Ён няблага ведаў расейскую клясыку ды і заходнюю, асабліва нямецкую літаратуру, успамінаў розныя літаратурныя калізі 20-х гадоў. Мае вайсковыя апавяданыні ўспрымаў з добраю доляй сяброўскай іроніі, асабліва што да герайму. І я, можа, упершыню адчуў іншы бок таго, на які разылічваў ва ўспрыніяцыі маіх твораў чытачом. Зрэшты, гэты ўвогуле разумны чалавек ці ня ўсю мінуўшчыну

(ды і сучаснасць таксама) успрымаў зь ледзьве прыхавальным скепсісам інтэлігента, сэнс якога я зразумеў шмат гадоў паслья. Але ў найбольшай меры таго скепсісу ды іроніі даставалася ягонаму калегу, чые здымкі ён штодня рэтушаваў, – фатографу Віктару Косыціну. Гэты ветэран мінулай вайны, былы танкіст, шмат перажыў на вайне і зусім ня быў настроены на чыю-небудзь іронію ў адносінах да сябе. Не зважаючы на тое, Фрыдрыхсон доўга зьдзекаваўся зь ліста, які атрымаў Косыцін з Масквы ў адказ на просьбу пра мэдаль «За ўзяцце Бэрліну». Ліст быў такі: «Грамадзяніну Косыціну В. П. На ваш зварот адносна ўзнагароджанья вас мэдалём «За ўзяцце Бэрліну» паведамляем, што Н-скі Жытомірска-Фастаўска-Бэрлінскі орденаў Леніна, Чырвонага сцягу, Кутузава і Суворава танкавы корпус удзелу ва ўзяцці Бэрліну не прымаў, і вы права на ўзнагароджанье вас указаным мэдалём ня маецце. Начальнік аддзелу ўзнагародаў палкоўнік такі». Во, корпус-самазванец, іранізаваў Фрыдрыхсон. Косыцін абураўся.

Тою парой пазнаёміўся з гродзенскім празаікам Аляксеем Карпюком. Неяк сутыкнуліся на стромкай рэдакцыйнай лесьвіцы, і Карпок кінуў мне ў яго звычайнай таропкай манэры: «Здароў! Кажуць, аповесыць пішаш?» — «Пішу, ага». — «Правільна, пішы». Сказаў і пабег уніз на падворак. Ён тады ўжо быў аўтарам кніжкі «У адным інстытуце», перажыў не адну жыццёвую драму і, здаецца, на той час ня меў працы. Паслья жыццё на шмат год зъвяло нас з гэтым незвычайнім чалавекам і пісьменнікам, шмат гора і клопату⁷⁹ было перажыта разам⁸⁰.

Гэтым часам ці трохі раней адбыліся два вядомыя партыйныя зьезды, якія добра ўскалыхнулі ўнутранае жыццё краіны. У літаратуры гэта найперш адчулася ў нечаканым узлёце сатыры, якой за гады савецкай улады (асабліва паслья вядомай расправы над М. Зошчанкам), здавалася, назаўжды выдralі зубы. У газетах і часопісах сталі паяўляцца хлесткія фэльтоны і мініятуры, з'явіліся новыя імёны сатырыкаў. З апошніх мне вельмі падабаўся рана памерлы А. Зывераў⁸¹ (надпісы на шпіталі: «Савецкая хворыя —

самыя здаровыя ў съвеце», «Памятай: перажоўваючы стра-
ву, ты памагаеш дзяржаве» ды інш.). Беларускі «Вожык»
неўпрыцям пачаў набываць харктар, хаця ягоны крытыч-
ны пафас і не ўзынімаўся вышэй пасады ўпраўдома. Гэты
часопіс надрукаваў штось з маіх фэльетонаў, і галоўны
рэдактар Павел Кавалёў⁸² запрасіў у Менск для знаёмства.
(Тады асабістая знаёмства з аўтарам было абавязковым,
перед тым вывучалася яго мінулае, сацыяльнае становішча,
партыйнасць.) Прыйехаўшы аднойчы па ганарад,
пазнаёміўся з Паўлам Нічыпаравічам, а каб замацаваць
знаёмства, пайшлі ў рэстаран. Нашай кампаніяй не пагре-
бавалі і іншыя працаўнікі «Вожыка», і ня толькі сатырыкі.
Вынікам таго супрацоўніцтва празь нейкі час стала
кніжачка сатырычных апавяданняў пад харктэрным на-
зовам «Ход канём»⁸³.

43. Зборы. «Трэцяя ракета»

Я пісаў апавяданні, штораз мяняючы тэмы — то браў-
ся за вайну, то за маладзёжныя праблемы. Адно «маладзёж-
нае» апавяданье паслаў у Менск на фэстывальны кон-
курс і атрымаў першую прэмію ў галіне прозы. Такую ж
премію ў галіне паэзіі атрымаў тады малады пачатковец з
Воршы Уладзімер Караткевіч. Неяк у Менску мы зь ім
бегла пазнаёміліся, але агульных сяброў у нас не знайшло-
ся, і наступная сустрэча адбылася няхутка. Натуральна, я
спрабаваў супрацоўніцаць з «Чырвонай зыменай», празь
якую, кажуць, прыйшла ўся маладая беларуская літаратура.
Але дасланае туды апавяданье было жорстка раскрыты-
кавана Іванам Калеснікам⁸⁴, які па нейкай патрэбе пры-
яжджаў у Горадню, і я зь ім увогуле пагадзіўся. Затое
дасланае ў «ЛіМ»⁸⁵ апавяданье на ваеннную тэму было
прыйзна прынята намеснікам рэдактара Раманам Саба-
ленкам⁸⁶, які сказаў, што гэтую тэму мне варта развязаць
і паглыбляць. Акылены гэткай парадай, за кароткі час
напісаў невялічкую аповесьць «Жураўліны крык», якая
неўзабаве была надрукаваная ў «Маладосці» і выйшла ў

майм першым празаічным зборніку⁸⁷. Гэты зборнік прывёз мне ў Горадню загадчык аддзелу выдавецтва Мікола Татур⁸⁸. Ды яшчэ з гасыцінцам — бутэлькай армянскага кань-яку, які тады можна было дастаць толькі па блаце. То быў добры знак⁸⁹. Я адчуў сябе амаль шчаслівым.

А ў рэдакцыі «Гродзенскай праўды» адбылася сумная падзея — раптоўна памёр Міхась Васілёк⁹⁰. Хавалі яго прынародна, з Дому-музею Элізы Ажэшкі. Быў цёплы дажджлівы дзень, народу сабралася надта шмат. Цяпер, калі ён памёр, аказалася, што гарадзенцы яго дужа любілі, некаторыя нават плакалі на паховінах — асабліва старэйшыя людзі, што памяталі сялянскага паэта з польскіх часоў. Мяне як члена СП⁹¹ перавялі на ягонае месца ў рэдакцыі, і я перасеў з тлумнага сакратарыяту ў зацішны аддзел культуры. Тое было зручней для творчасці, вольнага часу пабольшала.

У той час я захварэў. На апэндыцит. Але каб тое вызначыць, спатрэбіўся час, а «хуткая» прывезла мяне ў бальніцу позна ўначы. Дзяжурны хірург пад той час ужо «хлопнуў» сваю дозу сыпрытусу і лёг спаць. Рэзаць мяне ўзяўся, як праспаўся, мабыць, час быў упушчаны. Як выпісаўся, пачаліся ўскладненіні. Дактары не маглі даўменца, думалі, што брушны тыф. Добра, што папыталіся ў старога гарадзенскага лекара Нічыпарука, які адразу паклаў мяне на хірургічны стол і разрэаў другі раз. Тым і ўратаваў, бо я ўжо не ўставаў⁹².

Як і шмат для каго з нашых чытачоў, для мяне ў той час было дужа важным адкрыцьцё Э. Хэмінгуэя⁹³. У друку паявіліся ягоныя творы («Бывай, зброя», «Свята, якое заўсёды з табой», аповесы і апавяданні), ягоны «Стары і мора». Мне дужа імпанавала ягонае жыццязлобства, непадробны рамантызм лепшых старонак ягоных твораў, яго публіцыстыка, выказаныні пра літаратуру і літаратурныя справы. «Нешчаслівае дзяцінства — лепшая школа для пісьменніка», — прачытаў я ў ягоным артыкуле, і тое бы вытлумачыла штосьці ў маёй схільнасці да літаратуры. А

ён яшчэ пісаў: «Проза – гэта архітэктура, а не майстэрства дэкаратара» і «Вайна пакідае ў пісьменьніка рану, якая дужа марудна зажывае». Зноў жа і ягоны выкрутлівы літаратурны лёс. Пісаў вялікі раман з жыцьця на моры ў час сусветнай вайны, ды спатрэбіліся гроши. Тады Хэм вылучыў з раману больш-менш скончаны разьдзел пра рыбака, які злавіў вялікую рыбіну і змагаецца зь ёю. Назваў той урывак «Стары і мора», які нечакана прынёс яму Но-беля. Не раман, ня ўся безумоўна выдатная творчасць, а толькі невялікі ўрывак.

Не любіў тэатру, кіно... Дужа мкнуўся да натуральнага жыцьця простых людзей, да якіх і сам хацеў бы належаць. Калі б ня стаў пісьменьнікам. На пачатку творчасці ня ўмеў засвоіць тагачасны літаратурны стыль, пісаў «не стылёва», па-свойму, што, аднак, дало падставу ўбачыць у ягонай мове асаблівасць нейкага запачаткованага ім хэмінггуэскага стылю⁹⁴.

Здавалася, у краіне ажывела ўся літаратура наогул, другое дыханье набывала вайсковая проза. Пасыля «У акопах Сталінграду»⁹⁵, «Валакаламскай шашы», дэзвюх аповесцяў Эм. Казакевіча, адна зь якіх («Двое ў стэпе», яна ж самая лепшая) была разгромлена партыйнай крытыкай, можна было думаць, што тэма вайны вычарпана і не адновіцца. Аж аднавілася ды зазвязла яшчэ з большым, чым раней, бліскам, галоўным чынам высілкамі маладых, аўтараў т. зв. лейтэнантскай прозы. Съпярша гэта былі Юры Бондараў зь ягонымі «Батальёнамі», затым Рыгор Бакланаў зь «Пядзьдзю». Увогуле там былі Бог ведае якія адкрыцці, але была праўда і боль вайны, ад якіх савецкае грамадзтва амаль адвыкла. (Калі толькі і прывыкала.) Недзе ў гэты час мне давялося прачытаць невялічкую кніжку Р.Бакланава⁹⁶ «На поўдзень ад галоўнага ўдару», якая мяне амаль аблавушыла. Рэч у tym, што аўтар падрабязна і праўдзіва апісаў там некалькі момантаў зь вядомых мне па ўласным вопыце баёў пад венгерскім горадам Секешфехерварам, дзе мяне параніла. Я быў зьдзіўлены, як простая праўда вайны рабілася высокім мастацтвам, якія,

аказваецца, магчымасці нясе з сабой банальны кавалак жыцьця. (Хаця вайна, канешне, не банальны кавалак...) А прачытаўшы ў «Новом міре» ягоную «Пядзь зямлі», адклалаў усё, што на той час пісаў, і з жарам сеў за «Трэцюю ракету»⁹⁷.

Скончыць яе за вясну не ўдалося, а на пачатку лета — зноў вайсковыя зборы. Ваенны гарадок пад Наваградкам, заняткі. Зноў — статуты, палітпадрыхтоўка, артылерыя, якую я пастараўся забыць. Але там усё напомніць. І ўсё ж болей захапляла мая няскончаная аповесць. Мабыць, ніводную я не пісаў з такой апантанасцю, як «Трэцюю ракету», сам ня ведаю, зь якой прычыны. Бывала, як толькі наставала пасълябедзьдзе і па звыклым распарадку дня вайскоўцы клаліся спаць, я бег у ціхманы куток салдацкай курылкі і пісаў — алаўком у сыштку. Самапісак жа тады не было, тэхнічны прагрэс нашу аргтэхніку яшчэ не кранаў. Немалой праблемай было перадрукаваць напісаное. Другаркі меліся толькі ва ўстановах, іхні ўжытак строга кантроліраваўся кіраўніцтвам і КДБ. На выхадныя і святочныя дні машбюро звычайна апячатвалася. Даводзілася неяк выкручвацца, перадрукуюваць амаль нелегальна. І тут мяне выручала машыністка Станіслава Фадзееўна, а пасъля Ірына Міхайлаўна⁹⁸, якая прытым стала першым і дужа прыдзірлівым крытыкам усяго мной напісанага. Цяпер я ёй за тое вельмі ўдзячны, хаця тады часам і крывідзіўся.

Часопіс «Маладосць», зь якім я ўжо наладзіў сталае супрацоўніцтва, неўзабаве надрукаваў аповесць. Галоўны рэдактар Пімен Панчанка⁹⁹ сказаў мне з гэтага поваду трохі ласковых словаў. Яны, ведама ж, узынімалі настрой, дадавалі жаданьня пісаць і яшчэ. На нейкай нарадзе да мяне падышоў малады навуковец і пачынаючы празаік Алесь Адамович¹⁰⁰, які павіншаваў з праўдай вайны, што зьявілася на старонках і беларускага друку. Я быў удзячны абодвум.

У краіне паяўлялася новая літаратура з новым бачаньнем сьвету. І, у прыватнасці, мінулай вайны. Галоўнай ідэйна-мастацкай адметнасцю гэтай літаратуры стала прызнаныне наяўнасці на вайне ня толькі зьнешняга, так бы мовіць, ворага — нямецкага фашыста, але і какось унут-

ранага, мала за немца лепшага. Раней гэта быў праста злоднік, часам трус, дэзэртыр. Цяпер стаў яшчэ і пераст-рахоўшчык, кар'ерыст, эгаіст. І лепшыя творы гэтага накірунку паказалі, што ва ўласных шэрагах здаралася ба-рацьба, якая па вастрыні мала ўступала барацьбе на пера-давой. У вайсковай прозе ўпершыню паявіўся злачынца-асабіст, недацёпа-палітрук. Тоё было з энтузіязмам успры-нята пэўнаю часткай літаратурнай крытыкі, хаця і ня ўсёй. Парцыйная крытыка пагрозыліва прыжмурыла вочы. Такога яна трываць не зьбіралася, яна толькі чакала сыгналу. Хруш-чоў сваім рэвізіянізмам падкопаваў традыцыйны падмурак культуры, замуціў яе ідэалагічную стэрыльнасць. Нават дазволіў Твардоўскаму¹⁰¹ надрукаваць «Адзін дзень Івана Дзянісавіча»¹⁰², гэтую калядную казачку пра лягернае жыццё. Сыпраша належала прыбраць Хрущова.

Як яго прыбіралі, цяпер шырока вядома, — то была змова членаў палітбюро. Але ў палітбюро абмяркоўваліся і іншыя спосабы. Кіраўнік КДБ таго часу Сямічасны пасъ-ля пісаў, што распрацоўваўся плян тэракту ў паветры, як Мікіта Сяргеевіч будзе вяртакца з Эгіпту. Той варыянт ня быў прыняты толькі таму, што маглі загінуць некалькі дзясяткаў «рабят з КДБ» — ахова Хрущова. Таму зрабілі інакш — ціха і тайна. Руль дзяржаўнага караблю пера-кладвалі на іншы курс.

Не было яшчэ ніякіх пастаноў на гэты конт, ды людзі, блізкія да калідораў улады, зразумелі, куды трэба ісьці, і выскачылі, каб не апынуцца ззаду. У Менск на пасаду галоўнага рэдактара «ЛіМу» прыехаў з Маскоўскай ВПШ партыйны журналіст Нічыпар Пашкевіч. Натуральная, яму карцела праявіць сябе, засведчыць партыйную хэнць, пера-ацаніць да яго ацэненае. Штосьці не задавальняла яго ў апошній аповесіці Я.Брыля. Але Брыль ужо быў ляўрэа-там Сталінскай прэміі, зноў жа нядаўна выдаў звонкагало-сы нарыс «Сэрца камуніста». Мабыць, на ролю хлопчыка для біцьця Брыль мала гадзіўся. Затое цалкам гадзіўся малады празаік з Горадні Васіль Быкаў. І хутка ў «ЛіМе» паявіўся грамадны, на цэлы разварот артыкул пад краса-моўным назовам «Героі ці ахвяры лёсус?»¹⁰³. Пытаныне ў

загалоўку стаяла, вядома ж, рытарычнае. Яшчэ не пачаўшы чытаць, можна было зразумець, што аўтар аповесція — ёлупень і недарэка, а ягоныя героі — ахвяры і сълюнцы, зь якіх ні ў якім разе нельга браць прыклад. А калі яны створаны не для прыкладу, дык чаму ж у іх можна навучыцца? Чаму не відно адкрытага аўтарскага асуджэння ягоных персанажаў ды іхніх учынкаў?

Праўда, былі і іншыя стаўленыні да тых твораў, як і да артыкулу таксама. Некаторыя зь пісьменнікаў лічылі, што крытыка ўвогуле правільная (браць прыклад няма з каго), але ня трэба было і біць аўтара, як бы абухом па галаве. Тым болей гэткаму крытыку, такога грамаднага аўтарытэту і пры такой высокай пасадзе. Каб хто з маладзейшых, тое было б абгрунтавана. Алесь Адамовіч сказаў пры сустрэчы: «Ты правільна напісаў. Трэба было яшчэ зълей. І ні ў якім разе не саступай». Прыехаўшы ў Горадню, як заўжды годна і аргументавана сказаў мне добрыя слова Зымітрок Бугаёў¹⁰⁴, а таксама гродзенскі выкладчык Аляксей Пяткевіч¹⁰⁵. Таго мне было даволі.

Апошнім часам ў Горадні сабралася невялікая грамадка пісьменнікаў, членаў СП¹⁰⁶ Беларусі, і Гродзенскі абкам разам зь пісьменніцкім кіраўніцтвам зь Менску рашылі стварыць абласное аддзяленыне. Вядома ж, каб зручней было кіраваць, упłyваць, каардынаваць і г.д. Нас усіх паклікалі ў абкам, і сакратаром съпярша прапанавалі быць мне. Але я адмовіўся на карысць Аляксея Карпюка, які з належнай хэнцю ўзяўся арганізоўваць аддзяленыне. Першым чынам ён адваяваў для офісу зальчык у Доме Ажэшкі, абсталіваў яго мебляй. Пасолья пачаў клапаціцца, каб пісьменнікаў прымацавалі да спэцпаліклінікі. Тоё нам дужа спадабалася, і мы ўсяляк падтрымлівалі Карпюка. А той, набыўшы адпаведны статус, пачаў забіраць вышэй, умешвацца ў жыцьцё гораду, часта па розных справах хадзіў да начальнства ў абкам.

Між тым чуткі пра маю аповесць і пра тое, што адбылася вакол яе, дайшлі да Москвы. Кансультант СП СССР па беларускай літаратуре, перакладчык Міхаіл Гарбачоў

прыслаў мне ліст, дзе выказаў намер перакласыці «Трэцюю ракету» на расейскую мову і запрашаў аўтара на госьці. Я паехаў. Міша Гарбачоў аказаўся мілым чалавекам, франтавіком, родам ён быў з Сенна. Мы зь ім смачна паабедалі шашлыкамі ў «Казьбеку», пасъля яшчэ павячэралі ў Доме літаратара. Ён сказаў, што пераклад аповесыці хутка заканчвае, друкаваць будзе ў часопісе «Дружба народов», ужо дамоўлена. Ёсьць, праўда, адна праблема — Іван Мележ, раман якога яшчэ ня скончаны перакладам. Мележ пакрыў-дзіўся — як можна дзеля нейкай «павястушки» затрымліваць пераклад ягонага раману! Але нічога, сказаў Гарбачоў, Мележ пачакае. (Мележ ня стаў чакаць, а забраў раман і, не зважаючы на зробленое, перадаў яго на пераклад расейскому паэту Д. Кавалёву.)

Хутка пасъля публікацыі аповесыці ў «Дружбе народов» паявілася і рэцэнзія ў «Літературке»¹⁰⁷. Аўтарам яе быў Рыгор Бакланаў, што мяне вельмі ўсыцешыла. Выбар аўтара быў не выпадковы — пра тое паклапаціўся мой новы сябра Валянтын Аскоцкі¹⁰⁸, зь якім мяне пазнаёміў у Маскве Алесь Адамовіч. Добрае тое сяброўства доўжыцца да сёньняшняга дня — усё ж, мабыць, лёгкая рука была ў незабыўнага Алеся Міхайлавіча¹⁰⁹. Бакланаў добра напісаў пра аповесыць, дадаў толькі адну заўвагу наконт перакладу, што, вядома ж, не спадабалася перакладчыку. Можа, аднак, тут была і мая віна, бо перад друкаваньнем тэкст быў мной аўтарызованы. Але тады я меў недастатковы вопыт расейскай літаратурнай мовы і ня мог выцягнуць тэкст на патрэбны ўзровень. Зноў жа, каб добра перакласыці на расейскую, трэба, каб яна была першаю мовай. Іван Бунін некалі пісаў, што блізкія, «сумежныя» мовы дужа цяжка паддаюцца перакладу, бо надта блізкія да ўласнай прыроды і яшчэ ня страцілі свае першазданнай пекноты, каб увайсьці ў сям'ю культурна разывітых моваў.

«Дзівюх моваў ведаць немагчыма», — катэгарычна заяўляў слынны майстрап расейскай літаратурнай мовы. Пасъля я ня раз успамінаў тыя ягоныя словаў...

44. Кіно

Беларускае партыйнае кіраўніцтва чарговы раз брала-ся за ўздым сельскай гаспадаркі і ўласнага кінэматографу. На студью прыйшоў новы дырэктар – дзеяны і тактоўны Іосіф Дорскі, беларускім пісьменьнікамі Куляшовым і Лужаніным¹¹⁰ «умацавалі» сцэнары на студью прыходзілі з Масквы – тыя, што не знаходзілі ўжытку ў сталіцы. Цяпер вырашылі пащукаць дома. Найперш сярод літаратуры. Нехта параіў студыі новую апоеўесьць Быкава – амаль гатовы сцэнар. Так сказаў і мне. Трэба толькі папрацаўца з рэжысэрам-пастаноўшчыкам, якім ужо прызначаны малады выпускнік ВГІКу Рычард Віктараў. У тых жа Каралішчавічах ладкуеца сэмінар сцэнарыстаў, прыедуць спэцыялісты з Масквы, можна будзе канчаткова зладкаваць і сцэнар. Я ўзяў у рэдакцыі за свой кошт адпачынак і паехаў у Менск.

Кіно для мяне было справай новаю, вопыту ніякога. Але на студыі было столькі разумных спэцыялістаў, таленавітых рэжысэраў, што толькі слухай і вучыся. Паводле тых парадаў і пад кіраўніцтвам рэжысэра напісаў штосьце малапрыгоднае ў літаратурным сэнсе, што называлася сцэнарам, а болей нагадвала сумніўны канспект празаічнага твору. Пайшлі доўгія шэрагі паседжаньняў, абмеркаваньняў, кансультацыяў, зап'верджаньняў. Пісалася і перапісвалася – спачатку ў Менску, затым у Каралішчавічах. Тут дарадцаў прыбавілася – прыехаў прафэсар ВГІКу Канстанцін Скварцоў, работніца кінаглаўку Бялова ды іншыя. У другім канцы будыніны працавала некалькі кінадакумэнталістаў і сярод іх малады журналіст Мікола Матукоўскі¹¹¹, ладзілі нейкі фільм.

Несумненнай карысцю таго каралішчавіцкага мерапрыемства была арганізацыя паказу заходніх фільмаў, якіх не было ў нашым прakaце, – «Верыдыяны» Бюнуэля, «Дыктатара» Чапліна, «Дзяцей Райка» Рэнэ Клер або японска-га «Рышамона». А таксама некаторых савецкіх фільмаў 20-х гадоў, як напрыклад, «Кацька – бумажны ранэт» ды

іншых. Гэтыя фільмы ашаламлялі нашых кінадзеячаў, якія нават не адважваліся парадуноўваць зь імі сучасную савецкую кінапрадукцыю. Госьці дужа разумна і эрудзіравана гаварылі пра кіно — нашае і зарубежнае. Кіно, казалі, мастацтва калектывунае, ніякі самы геніяльны мастак адзін фільм ня зробіць. А паколькі яно яшчэ і дарагое, а гроши дзяржаўныя, дык натуральна, што ў той спрабе ўдзельнічаюць, апрач студынага кіраўніцтва, яшчэ Камітэт па кіно, Галоўны камітэт у Маскве, Саюз кінематографістаў. Ну і, вядома, аддзел культуры ЦК КПБ разам з аддзелам пропаганды. І яшчэ — палітуправуленыне вайсковай акругі — карціна ж вайсковая. Неяк мы падлічылі, атрымалася, што каля 60 асобаў маюць права ўмяшацца ў кінапрацэс, нешта забараніць, зъмяніць, запатрабаваць. Што ўвогуле і рабілі, бо кожны хацеў апраўдаць той хлеб, які еў на сваёй хлебнай пасадзе. Пакуль доўжыўся падрыхтоўчы працэс, рэжысэр-пастаноўшчык схуднеў, падобна, пачаў вар'яцець, ня ведаў, на якім съвеце жыве. Аўтар сцэнару таксама. Просыцен'ская сцэнка салдацкага побыту ў акопе ператваралася ў прадмет складанага эстэтыка-палітычнага дыспуту — як было, як трэба, як ня трэба і што скажа начальства. Мы перасталі лічыць напісаныя і адкінутыя варыянты сцэнару, спыніліся нарэшце на апошнім, прынятym умоўна. Лета канчалася, зь ім пагражала скончыцца патрэбная для карціны натура, і група нарэшце ад'ехала на здымкі пад Ветку за Гомлю.

Агульнымі высілкамі фільм быў зняты. Атрымаўся так сабе, шэранькі сераднячок. Здымаўся дапатопнай апаратурай, на блякнущую чорна-белую плёнку шосткінскай вытворчасці. Затое ва ўсіх адносінах правільны: герайчны, патрыятычны. З дадатных герояў можна было браць прыклад, адмоўныя асуджаліся. Ужо пачаўшы здымкі, рэжысэр вырашыў замяніць апэратара, новага ўзяў з Москвы. Можа, ён і меў рацыю. Мой удзел у здымках быў мінімальны. На самым пачатку Віктараў сказаў тактоўна і дабрадушна, як ён гэта ўмеў: «Ты, пісьменнік, сядзь і сядзі. Сваё ты зрабіў, астатніе — мая справа». Тую разумную параду я запомніў, хоць у наступным не заўсёды карыстаўся ёю. Аб чым ня раз пасъяля шкадаваў.

45. Італьянец Марыё

Як казалі тады вопытныя кіношнікі – фільм можа зьняць і дурань, але дурань ніколі яго ня здасыць. То была праўда. Працэс здачы фільму, можа, цяжэйшы за здымкі. Ужо хоць бы таму, што здаюць два-тры бяспраўныя чалавекі (рэжысэр, дырэктар, сцэнарыст), а прымаюць дзясяткі чыноўнікаў, надзеленых высокімі дзяржаўнымі паўнамоцтвамі.

Марудна, тлумна, нэрвозна прайшлі ўсе беларускія інстанцыі (кінастудыя, мінкульт, палітаддзел вайсковай акругі, ЦК), павезьлі карціну ў Москву. Паколькі ведалі, што справа здачы доўгая і працаёмкая, уладковаліся ў самы танны гатэль – на сельгасвыставе. Фінансаваныне фільму было ўжо зачыненае, грошы скончыліся. Дачакаліся прызначанага глаўкам дню на знаёмым кожнаму кіношніку Вялікім Гнезынкоўскім завулку. Цэлы дзень ішло абмеркаваньне. Начальнік глаўку, сланападобны кінабюракрат Баскакаў, выслушахаў усе прэтэнзіі да фільму з боку сваіх дам-прыдзіралак, высакалобых спэцыялістаў і адмовіў Віктараўу ў прыёме. Перанесылі тую працэдуру на наступны дзень, абавязаўшы рэжысэра штосьць выразаць. На другі дзень прэтэнзіі на tym ня скончыліся, знайшліся новыя. На трэці тое ж самае.

Грошы нашы канчаліся, жыць у Москве не было як. Тады дырэктар карціны Тульман кажа рэжысэру: «Звані ў Менск, прасі падтрымкі ў ЦК. Бо наш ЦК фільм адобраў, якога ж ражна гэтым трэба?». Віктараў звоніць у ЦК самому сакратару Шауру, кажа: «Во тую сцэну зь нямецкім танкам вы ж адобраўлі? А тут нейкая Зусева пярэчыць супраць яе, фільм не прымаюць. Дык як нам быць?» Настала невялікая паўза, паслья якой таварыш Шаура кажа: «Таварыш Віктараў, зрабіце так, як раць таварыш Зусева».

Мусілі перарабляць паводле ўказанняў таварыша Зусевай. Але штосьці ўгледзеў сам Баскакаў і прыёмны акт зноў не падпісаў. Рэжысэр у паніцы – што рабіць? Тады адзін зь яго знаёмых масквічоў-кіношнікаў кажа: «Трэба

напаіць Баскакава, і прыме». Тое нам здалося неверагодным — як можна гэткае прапанаваць такому важнаму саноўніку? Але мусілі. Віктараў сабраў у каго колькі было ў кішанях і ўвечары адправіўся на Вялікі Гнезынікоўскі. Мы засталіся чакаць у гатэлі. Чакалі да ночы і, не дачакаўшыся, паклаліся спаць.

Назаўтра раніцай пастукаліся ў нумар да Вікторава, той яшчэ спаў паслья ўчарашняга. Не адразу прачнуўся, бесклапотна пацягся і кажа: «О-кей, хлопцы, акт падпісаны. Едзэм дахаты...».

Так здалі ўрэшце шматпакутны фільм. На экранах ён прайшоў малапрыкметным, і я думаў, што за наступны сцэнар сяду ня хутка. Сталася, аднак, трохі інакш.

Паслья выходу «Трэцяй ракеты» асобнай кніжкай і асабліва паслья выдання яе ў Маскве крытыка трохі зъмяніла свае ацэнкі аповесыці. Фільм, які б ён ні быў, усё ж дадаў грунтоўнасці літаратурнай першакрыніцы. Аўтар, аднак, адчуў пэўнае расчараваньне, мабыць, на тое паўплывалі незабыўныя пакуты кінатворчасці. Тым болей, што наступная аповесыць, напісаная ў ключы папярэдняй, набыла яшчэ больш вастрыні ў сацыяльна-псыхалагічных адносінах. Аднойчы ў прыватнай размове за сталом мой аднагодак акадэмік Іван Навуменка сказаў, гледзячы мне ў очы: «Я лепшы за цябе пісьменнік, толькі ты ўмееш за-вастраць». Што ж, мабыць, доктар і акадэмік меў рацыю, сапрауды ў мяне атрымлівалася востра. Але паслья «Здра-ды» я інстынктыўна адчуў патрэбу ў чымсь болей мяккім, нават добрым. Хацелася той дабрыні, якой так мала было ў жыцці і наўрад ці здаралася на вайнэ. А можа, гэта адчуваўся пэўны сум па рамантыцы? Той, вядома, якая ішла зь мінулага, з кніжак, прачытаных у юнацтве, і неслася з сабой непажаданую ў наш час сэнтымэнтальнасць. Хацелася вылучыцца з жорсткага натоўпу, кудысь адасобіцца, дзе толькі — ён і яна. Хай сабе ў акопе. У лесе. Тым болей у гарах. Ці ў дарозе.

У дарозе, мусіць, найлепши, на вайнэ то будзе найменш фальшыва. Бо вайна — скрэзь дарога. Ці туды, ці назад. Ці ў рай, ці ў пекла. А яшчэ больш тыпова, калі пойдуць у

рай, а прыйдуць у пекла. Тут ужо не рамантызм, а самы жорсткі сучасны рэалізм. Іх поўнае і арганічнае спалу-чэньне.

Пачатак творчага працэсу ў мастацтве заўжды таемны, няўлоўны і невыразны, першыя ягоныя імпульсы зьяўляюцца падсъвядома, здаецца, без удзелу волі і разуму. «Творчасць бессьвядомая», — пісаў некалі англічанін Карлэйль. Так і ў мяне неўпрыкмет высьпеў намер «Альпійскай балады»¹¹². Там сапраўды — ён і яна, абое гнаныя і прасъледаваныя ў самых драматычных абставінах, дзе, аднак, выяўляеца вечная праява жыцця — кахранье. Вядома, што кахранье перамагае шмат што, бывае, што перамагае і съмерць. Вобраз герайні падказаў выпадак з вайны, той жа выпадак нагадаў антураж падзеяў — горы, зусім рамантычны, пачынаючы з назвы — Альпы. Што ж да героя, дык Іванаў як харкторы я ведаў добра, шмат іх пабачыў на вайне. Пэўныя складанасці ўяўляла мова дзяўчыны, гэты кангламэрат зь дзвіюх-трох моваў, галоўнай зь якіх, ведама ж, была італьянская. Італьянскай мовы я ня ведаў і пракансультавацца ня меў у каго. Але дапамог выпадак.

Аляксей Карпюк на той час уладкаўся працеваць у агенцтва «Інтурыст», меў на чыгуначным вакзале свой працоўны офіс — маленькую каморку на першым паверсе. Ужо тады мы зь ім сябравалі. Звычайна Аляксей сядзеў за друкаркай, чарговы раз перадрукуюваў свае аповесці, на размову ў яго заўжды не хапала часу. Але во неяк пазваніў, кажа — зайдзі. Я прыйшоў і застаў у яго невядомага чалавека з разгубленым позіркам. Выявілася, што гэта італьянскі турыст, якога памежнікі знялі з варшаўскага цягніку, бо ў яго не аказалася пашпарту. Што зь ім рабіць далей, было невядома. Успомніўшы, аднак, пра мой клопат, Карпюк і патэлефанаваў мне.

Найперш мы завялі італьянца ў рэстаран, накармілі яго. Ён трохі гаварыў па-расейску і распавёў нам, што згубіў кашалёк, а ў кашальку пашпарт і гроши. Пакуль памежнікі вырашалі, што рабіць зь небаракам, мы пасялілі яго ў прывакзальным гатэліку, дзе ён нудзіўся дні тры ці чатыры. Клікалі яго Марыё, родам ён быў з Генуі, праца-

ваў у мэдыцыне. Той час я браў у яго ўрокі італьянскай мовы — вядома, у межах патрэбы маёй герайні, якую я ўжо назваў Джулія. (Імя, дарэчы, не зусім італьянскае, але пра тое я дазнаўся пасыля.) Праз колькі дзён знайшліся дакументы італьянца, якія былі ў яго скрадзены ў Ленінградзе, мы праводзілі госьця на варшаўскі цягнік і развіталіся. Той паабяцаў болей не патыкацца ў краіну, дзе гэткія рукастыя зладзеі. Гісторыя гэта, аднак, празь нейкі час займела адмысловы працяг.

Сцэны ўцёкаў герояў ды інтymныя сцэны сярод альпійскіх лугуў пісаліся ўвогуле лёгка, пазія кахраныня захапіла б на-ват чэрстваага аўтара. Але дзесь ён адчуў, што аднае пазіі будзе мала. Усё ж у драматычны ваенны час нельга было выключыць зь сюжэту сацыяльныя акалічнасці. Хоць Іван з Джуліяй і адасобіліся ў гарах са сваім кахранынем, вайна на іх не забылася. А нядауняе мінулае ў перадваенныя гады зь іх сацыяльна-палітычнай драмай таксама не зынікала зь Іванавай съядомасці. На глебе мінулага і ўзынік першы разлад адносінаў паміж чалавекам з Усходу і дзяўчынай іншай, заходній культуры. Разлад, які мог быць улагоджаны толькі кахранынем, што і адбылося ў сюжэце пазней. (Тыя сцэны пры друкаванні ў Маскве выклікалі найбольшы супраціў рэдактуры.)

Як заўжды, аповесць першым выданьнем выйшла ў «Маладосыці», якая працяглы час даволі ўважліва адносілася да маёй творчасці. Чаго нельга сказаць пра «Польмія» — тады адмысловы орган, створаны для намэнклатурнай пісьменніцкай эліты. Але мяне задавальняла і «Маладосыць», хоць мой узрост і перакрочыў маладзёвый рамкі. У часе абавязковага тады папярэдняга абмеркаванья на рэдкалегіі Пімен Панчанка сказаў: «Канешне, усё тое — няпраўда, а верыцца. Значыць, гэта — мастацтва».

Добрыя водгукі на аповесць прыслалі шмат якія чытачы, звычайна скупы на пахвалы Янка Брыль, маладзейшыя пісьменнікі. Атрымаў добры ліст з Зэльвы ад мала каму знаёмай тады Ларысы Геніюш¹¹³, яна была ў захапленыні ад Івана, пакутнага і шчырага беларуса, які сваёй ахвярнасцю выратаваў эўрапейскага чалавека. А яе муж,

доктар Іван Пятровіч Геніюш, неўзабаве завітаў да мяне ў Горадню, распавёў пра свой і жончын гаротны лёс. З таго часу ён часцяком наведваўся да мяне на вуліцу Кашавога, калі прыязджаў па сваіх доктарскіх спраўах. Працаў ён у Зэльве дэрматолягам. Увогуле ён мне падабаўся сваёй непадробнай беларускай шчырасыцю. З нашых гаворак я пазнаў нямала новага і нават неспадзянага з жыцця на акупаванай тэрыторыі, пад немцамі, а таксама ў Празе. Факты, пра якія распавядала Геніюш, ня надта ўлагоджваліся з тымі, што мы засвоілі з савецкай пропаганды. Распавёў, як пасля вайны Геніюшаў «бралі» ў Празе, як Ларыса Антонаўна не адчыняла кадэбістам дэзверы і абяцала выкінуцца ў вакно, а тыя расыцягвалі ўнізе брызэнт, каб яна не забілася. Ім дужа патрэбна была яна жывая, бо празь яе мелі намер дазнацца пра архівы апошняга прэзыдэнта БНР¹¹⁴ Абрамчыка¹¹⁵.

Было і яшчэ прыкрае здарэньне, якое прычынілася да лёсу Геніюшаў. Тут праявіўся яго вялікасць выпадак. Ці правіць ён съветам, як казалі французы, я ня ўпэўнены, а ўжо лёсам чалавека – пэўна. У майм лёсе было нямала лёсавызначальных выпадкаў, але болей за іншыя ўражвае выпадак з Іванам Пятровічам Геніушам.

Іван Пятровіч – доктар, працаў у Празе, быў далёкі ад палітыкі, якой болей займалася жонка Ларыса Антонаўна. Але, натуральна, будучы беларусам, належала да беларускай абышчыны, якая часам наладжвала свае імпрэзы. Як пачалася вайна, ніхто зь беларусаў, вядома, не шчыраваў за Гітлера, але і ўхіліцца ад нейкай хоць бы сымбалічнай падтрымкі таксама не выпадала. Праводзілі сход¹¹⁶, на які сабралася трохі народу. А Іван Пятровіч спазыніўся і прыйшоў, як ужо ўсе былі сабраныя. Хітры Ермачэнка¹¹⁷, які кіраваў абышчынай, спытаўся, хто будзе старшынёй сходу. І нехта падказаў: «А во Геніуш, усё роўна яму няма дзе сесыі, апрач як у прэзідым».

А як зь ініцыятывы Ермачэнкі прынялі славутую тэлеграму Гітлеру, спатрэбілася яе падпісаць. Каму? Вядома ж, старшыні сходу. Іван Пятровіч казаў, што ў той момант

у яго пацямнела ўваччу. І было з чаго. Тая тэлеграма пасъля вайны абышлася старшыні сходу ў 8 гадоў Варкуты і да съмерці абвінавачваньнем у прыслужніцтве Гітлеру.

Геніюшаў зьвесьлі ў Варкуту, дзе адбылі восем год, але архіваў ня выдалі. І дагэтуль, кажуць, архівы ў надзейным месцы. Геніошы ў Зэльве жылі ў рэжыме рэгулярнай алогі, пад няспынным наглядам КДБ ды суседзяў. І ня дзіва. Ларыса Антонаўна адмаўлялася прыніць савецкае грамадзянства і прасілася адпусциць яе з мужам у Чэхію, пісала лісты за мяжу. Іхні сын Юрка, якога яны знайшлі, вярнуўшыся з Варкуты, жыў у Беластоку, быў польскі падданы, і бацькі доўга ня мелі магчымасці нават наведаць яго. (Пасъля съмерці бацькоў ён таксама загінуў загадковым чынам. Добра, што маці ўжо ня суджана было дазнацца пра тое.) Так з'вёўся некалі вялікі і слынны род беларускіх Геніюшаў.

46. Гарбачоў. Сыцяпанаў

Рэдакцыйныя справы на туую пару мяне ня надта даймалі. Звычайна на дні прымаў маладых паэтаў зь іх вершамі, пісаў адказы на іхня допісы, рабіў агляды паэзіі, што дасылалася ў газэту. Раз у месяц або ў квартал газета друкавала літаратурную старонку, на якую трэба было падабраць тузін вершаў і адно-два апавяданыні. Увогуле тое было няцяжка і не рабіла клопату. У Горадні няблага пісалі маладыя. Са сваім адметным голасам ішла ў літаратуру студэнтка Данута Бічэль¹¹⁸ і яе таварышы Ул. Шурпа, Ул. Васько. У дзіцячым доме падрастала спрытненская школьніца Вольга Іпатава¹¹⁹, на якую мы з Карпюком надта ж спадзяваліся. Часам у рэдакцыю заходзіў разважлівы менскі асьпірант Сяргей Габрусеўіч, вершы якога сталі паяўляцца і ў рэспубліканскім друку. У Наваградку пачаў пісаць вершы ўласны карэспандэнт газэты Валянцін Блакіт¹²⁰. Аднойчы прынёс неблагую падборку на рускай мове выкладчык музычнага вучылішча Валянцін Чэкін, tym запачаткаваўшы наша зь

ім працяглае таварышаванье. Праўда, здаралася, што даймалі і некаторыя дужа актыўныя вершатворцы, асабліва зь ліку адстаўнікоў, былых вайскоўцаў. Адзін зь іх — падпалкоўнік Е. кожны панядзелак прыносіў два-тры вершы, напісаныя за выхадныя пад пэўныя даты наступнага тыдня. Ён не спазняўся, тое было добра, але газета не магла рэалізаваць усёй ягонаі вершаванай прадукцыі, якая да таго ж была ня надта высокай якасці. Часцяком я ня ведаў, што яму адказаць, усе мае аргумэнты даўно былі вычарпаны. Тады я сказаў аднойчы: «Нашто вам харошыя вершы друкаваць у нашай правінцыйнай газэце? Пашліце куды ў Маскву». — «А што, думаецце, пройдуць?» — «Напэўна!» — «І ў «Правду» падыдуць?». Ён забраў вершы і пабег, а я першы раз уздыхнуў з палёгkай — ужо адтуль яму дадуць адказ! I якое ж было маё зьдзіўленыне, калі праз даволі кароткі час Е. прынёс мне «Правду» са сваім вершам на першай старонцы. Выгляд ён меў трывумфатара і вельмі дзякаваў мне за параду. Праўда, болей ягоных вершаў у «Правде» не зьявілася. На вялікі мой жаль.

Тут здарыўся выпадак, які ў каторы раз пагражаў перайначыць мой лёс і, натуральна, дужа мяне занепакоіў.

Зноў, як і тыя разы, паклікалі ў ваенкамат і далі запоўніць вялізныя, на некалькі столак анкеты. Ды яшчэ ў шасці экзэмплярах. Навошта — тое мне не сказаці, але праз слухі я неўзабаве дазнаўся, што зноў рыхтуюцца прызываць афіцэраў-рэзэрвісташ дзеля перавучэння іх на ракетчыкаў. Праз мае атэставаныя матэматычныя здольнасці, засьведчаныя ў асабовай справе, я трапіў у іхні лік. Тое мне зусім не падабалася, але што я мог зрабіць? Адзін наш журналіст быў знаёмы з афіцэрам ваенкамату, падпалкоўнікам і ўвогуле мілым чалавекам, якога мы аднойчы запрасілі ў рэстаран павячэраць. Аматар нялага выпіць яшчэ з часоў мінулай вайны, ён добразычліва паставіўся да нашай праблемы і спытаўся, ці няма каго ў мяне за мяжой? За мяжой, на жаль, у мяне не было нікога. Тады ён папытаў: можа, хто з родзічаў прapaў у вайну бязьвестак? Такіх, вядома, знайшлося, я прыпамятаў стрыеч-

нага брата Міколу і ў адпаведнай графе той анкеты напісаў, што мой брат Мікола жыве ў Заходній Нямеччыне. Таго хапіла, ад мяне адчапіліся. (Хай мне даруе мой няшчасны брат, які ў 19 год склаў сваю галаву на вайнэ. Ён, мёртвы, аднак жа паслугаваў мне жывому.)

Адклаўшы капітальну працу – пераклад вялікага раману Мележа, Гарбачоў даволі апэратыўна пераклаў «Бала́ду» на расейскую, і неўзабаве яна была надрукавана ў некалькіх нумарах часопісу «Огонёк»¹²¹. Ілюстрацыі да яе зрабіў знакаміты графік Пінкісевіч, гэта былі выдатныя ў сваім харастве ілюстрацыі літаратурнага твору, а не сумніўны плён самавыяўлення мастака, як гэта спрэс робіцца зараз. Ну і, вядома, напомніла пра сябе Беларуская кінастудыя – сказаў, што можна зыняць вельмі прыгожы, рамантычна-патрыятычны фільм міжнароднага гучанья. Я не знайшоў аргументаў супроць. Мабыць, ранейшыя пакуты з «Трэцій ракетай» пачалі забывацца, думалася, тут будзе інакш. Мабыць, у кіно, як і ў літаратуры, кожны наступны твор не падобны на папярэдні і мае ўласны лёс.

Як пісаць сцэнары, я ўжо ведаў, нешта даволі хутка накрэмзаў. Здымаць фільм узяўся вопытны рэжысэр Барыс Сыцяпанau.

Некалі Алесь Адамовіч казаў, што ўсе савецкія рэжысёры аднолькавыя і адрозніваюцца адзін ад аднаго хіба tym, як адносяцца да сцэнару. Адны бясконца перарабляюць яго самі, змушаюць на тое аўтара, а то і наймаюць памагатых. Другія, атрымаўшы сцэнар, кідаюць яго на сметнік і здымająць самі, як хочуць. Хто зь іх лепшы, невядома, але вынік заўсёды аднолькавы.

Мой папярэдні рэжысэр Рычард Віктараў, відаць, адносіўся да першай рэжысэрскай групы, ён выціскаў зь мяне ды іншых, хто да таго меў дачыненьне, усе сокі, дамагаючыся дасканаласыці. Другі ж, Сыцяпанau, як толькі атрымаў зацьверджаны сцэнар, адразу ж кудысьці зынік. І толькі калі група выехала на натурныя здымкі, запрасіў аўтара прыехаць, найперш каб адпачыць на прыродзе.

47. Тэберда. Чэкін

Я паехаў. Здымкі рабіліся ў раёне Тэберды, на Паўночным Каўказе. Прырода ўвогуле была прыгожая — парослыя лесам горы, бурная рэчка, хаты і не такая, як у аўстрыйскіх Альпах. Кожныя горы, напэўна, маюць свае адметнасці, свой асаблівыя харектары. Несупадзеньне пейзажу было першай уступкай акалічнасцям на шкоду мастваству. Другой стала неадпаведнасць акцёраў, найперш адзін аднаму. На ролю Івана запрасілі ўжо знаёмага кіраўніцтву «Беларусьфільму» Станіслава Любшына, Джуліі — Любу Румянцаву. Абодва акторы — кожны сам па сабе, можа, і былі беззаганныя, а гарманічны дуэт ня склалі. Тым болей, што на здымках адразу ўступлі ва ўзаемны канфлікт, зь якога так і ня здолелі выйсці да канца здымак. Натуральна, што тое рабіла свой інегатыўны ўплыв на ўсю атмасферу ў калектыве. Знаў жа неўзабаве пачаліся творчыя (перарослыя ў асабістыя) паядышкі харектараў рэжысёра і апэратора Толі Забалоцкага. Апэратор, казалі, цягнуў творчую коўдру на свой бок, а рэжысёр спрабаваў не паддацца. Урэшце, здаецца, рэжысёр паддаўся, і фільм атрымаўся ні то, ні сё. А шкада. На маю думку, у тым сюжэце былі закладзены пэўныя кінематаграфічныя магчымасці, і пры належных умовах можна было б зрабіць прыгожую, паэтычную трагедыю каханья. На жаль, таго не адбылося.

Неяк, прыйшоўшы ў рэдакцыю, Валя Чэкін сказаў, што купіў лодку з маторам, запрашаў пракаціца па Нёмане.

Прыхапіўшы з сабой падрослага сына Васю, пайшлі перац мост на той бераг Нёману, дзе было багата настаўлена маторак, там жа, на беразе, грувасыціліся мэталёвыя скрынкі з рачным начыннем. Валя запусыціў свой «вецярок», і мы паціху пачухалі пад чыгуначны мост уверх па Нёмане. З вады я ніколі яшчэ ня бачыў ягоных берагоў, водмеляў, стром, прыбярэжных паселішчаў і бароў, усё мне было новае і прывабнае. Тады ж Чэкін, апрач маторкі, захапіўся рыбалкай і аднойчы паказаў мне фота — сваю

«візитную картку»: ён з вудамі каля перакуленай гумовай лодкі, на якой — цэлая гара ляшчоў. «30 штук, — сказаў Валя. — За адзін ранак».

Мабыць, тое зачапіла ў маёй душы паўзабытую дзіцячую хэнць — я ж коліс таксама зь незвычайным захапленьнем вудзіў у сваім возеры плотачак. Празь нейкі час я таксама купіў матор (болей дужы «віхор») і лодку «казанку» з булямі; з пратэкцыі Валянціна займеў на лодачным прычале месца. У двух зь ім мы пачалі гойсаць па Нёмане, лавіць рыбу. Аднойчы паехалі з начлегам на старыцу пад Масты, ды на юшку налавіў драбязы мой Вася, у нас жа з Валянцінам нічога не ўзялося. Калі не рыбалка, дык рака нас захапляла, і аднойчы мы запрасілі зь Менску сяброў. Прыйехалі Матукоўскі, Гілевіч¹²², Бураўкін¹²³ з заўсёды юнаю Юляй¹²⁴, мы знайшли непадалёк на беразе ўтульны лужок і наладзілі пачостку. З шашлыкамі. Рыба ў Нёмане ўпартая не хацела лавіцца, мусіць, яе там і не засталося, асабліва як вышэй па цячэнні збудавалі азотна-тукавы камбінат. Казалі — нічога страшнага, съёкі ачышчаюцца. Але аднойчы раніцай на прычале мы ўбачылі мноства рыбін, што плылі ўгару жыватамі; на мэталёвых лодках да паловы аблезла фарба. Да рыбалкі я хутка астyxў, зразумеўши, што рыба мяне ня любіць.

Тады часыняком даводзілася ездзіць у Москву — з выдаўецкім клопатамі і на розныя мерапрыемствы Саюзу пісьменнікаў. На адным зь іх у Доме літаратарапазнаёміўся з крытыкам і літаратуразнаўцам Лазарам Лазаравым¹²⁵, пра якога чуў раней, і тады ўпершыню паціснуў яго скалечаную на вайнэ руку. Пасьля зредчасу мы сталі сустракацца ў Москве, ён прыяжджаў у Менск, я бываў у яго дома, пазнаёміўся зь ягонай мілай разумніцай Наяй¹²⁶. Лазар хутка стаў майм сябрам і праніклівым крытыкам, празь нейкі час напісаў грунтоўную книгу пра маю творчасць¹²⁷. Недзе тою ж парой у Москве, здаецца, у рэстаране ЦДЛ¹²⁸, упершыню спаткаўся зь Юрэем Бондаравым¹²⁹, зь якім мяне пазнаёміў Рыгор Бакланau. Тады гэтыя аўтары «лейтэнантскай прозы» сябравалі, і ня можна было нават падумашь, што жыцьцё калі-небудзь іх развядзе. Але, як ні

дзіўна, атрымліваецца так, што жыцьцё часыцей разводзіць, чым зводзіць.

На чарговым прэзыдыуме СП разглядалася нечарговае пытаныне — выключэнне з СП перакладчыка Васіля Сёмухі¹³⁰.

Васіль Сёмуха быў шмат каму вядомы ў Менску як добры перакладчык з нямецкай. У свой час скончыўшы Маскоўскі ўніверсітэт, ён настойліва перакладаў нямецкую прозу і паэзію, нядаўна скончыў пераклад «Фаўста», але ня меў уласнай кватэры, бадзяўся зь сям'ёй па прыватных кутках. А між тым у час вайны немцы спалілі дом ягоных бацькоў. Шматлікія звароты ў СП наконт кватэры не давалі выніку, і Васіль у адчай напісаў ліст да нямецкай амбасады ў Маскве. Ён прасіў пасадзейнічаць у выданыні «Фаўста» і ў набыцьці кватэры. Ліст, ведама ж, быў перахоплены КДБ і вернуты ў Менск для прыняцця мераў.

Перад паседжаньнем прэзыдыуму пісьменнікі між сабой абмяркоўвалі неардынарны выпадак. Ці ня ўсім было шкада харашага хлопца Сёмуху, які «зрабіў глупства». Хіба ж можна прасіць дапамогі ў ворага? Іван Чыгрынаў¹³¹ сказаў, што ён перад пагрозай съмерці таго б не зрабіў, бо вораг заўсёды ёсць вораг. Некаторыя казалі, што на першы раз Васілю трэба дараваць. Бураўкін злосна зазначыў, што гэты нумар з выключэннем ня пройдзе, — ня тыя часы. Валя Тарас¹³² лаканічна зазначыў — усё тыя ж.

Пачалося абліччаванье. Пісьменнікі з партбюро ледзь ня плакалі ад крыўды, якую нанёс партызанцы-рэспубліцы Васіль Сёмуха. Іван Новікаў¹³³, што працаваў спэцкорам газэты «Правда», патрабаваў яму самай суровай кары. (Гэта той самы Новікаў, які праз год скажа пра аўтара гэтих радкоў: «Мне б аўтамат у рукі, я б у яго ўвесь магазын...») Піліп Пястрак, які ніколі не служыў у войску, пачуўшы тое, выйшаў у калідор і папытаўся: «Хлопчыкі, а колькі патронаў у магазыне?» — «Пяцьдзясят два», — сказаў яму знаўцы. Пястрак шматзначна падняў палец угору: «Ого!..)

У выніку галасаванья Сёмуха быў выключаны з Саюза амаль аднагалосна. Устрymаўся адзін Васіль Быкаў.

48. «Мёртвым не баліць»

Прыехаўшы дадому ў Горадню, узяўся за новую аповесыць, назуву якой знайшоў не адразу. Пра назуву наогул думаецца ў апошнюю чаргу, звычайна як ужо твор напішацца. Зусім дарма некаторыя выхваляюцца: «Пачаў рагман, ужо ёсьць назва — “Агнём гартаўаныя”. Звычайна з такога гарту мала што атрымліваецца. Ведаю яшчэ такую на гэты конт асаблівасць: у добрай прозе звычайна так сабе назва, а вельмі звонкая назва ёсьць знак прозы кепскай. Праўда, тое ўсё ж суб'ектыўна, і першыя выключэнні з таго — творы заходніх аўтараў, дзе і проза выдатная, і назывы нязвыклыя, прынамсі для нашага вуха.

Першы імпульс да аповесыці атрымаў, аднак, па дарозе з Масквы — у Менску. Паміж цягнікамі ў мяне быў вольны час, і я зайшоў у рэдакцыю «ЛіМу», дзе застаў аднаго толькі галоўнага рэдактара Нічыпара Пашкевіча. Пачалаўся размова, у якой Нічыпар прайавіў поўны антаганізм да маіх думак-поглядаў, што я вёз з Масквы. Апроч хіба адной — пайсыці і разам выпіць. За рэстаранным сталом дыскусія працягвалася болей мірная, мы амаль паразумеліся і, калі зайшла гаворка пра вайну, я распавёў партызану-камсоргу Пашкевічу эпізод майго ранення пад Кіраваградам. Гэта як доказ таго, што і на фронце хапала ліха. Змoranы гаворкай і вячэрай, Нічыпар лагодна сказаў, маўбыць, каб скончыць спрэчку: «Ну во, амаль гатовая аповесыць». Пасыля, едуchy цягніком у Горадню, я пачаў надтым думаць і вырашыў паспрабаваць напісаць.

Я ня ведаў яшчэ, што гэта будзе — апавяданье, аповесыць ці, можа, які ўспамін. Але намер напісаць засеў у галаве моцна.

«Мёртвым не баліць» пісаў у асноўным улетку і ня так таропка, як ранейшыя аповесыці. У мяне ўжо атрымлівалася раней і пасыля, што рэчы зь зімовай натурай пісаліся ўлетку і наадварот. То, канешне, ня надта добра. Добра, калі натура перад вачыма, і яе ня трэба ўзнаўляць у зрокавай памяці. Як у мастакоў. Некаторыя пісьменнікі, як і мастакі,

любяць пісаць з натуры: пра вясну — вясной, пра лес — у лесе. У мяне так не атрымлівалася. Мабыць, з тae прычыны і малая ўвага да антуражу, болей — да дзеi. Але пэўна ня ведаю, як лепш. Мабыць, як хто ўмее.

Тады ўжо я ведаў, што залішняй драматызацыі ваенна-га сюжету можа ня быць, што можа ня быць і ніякага сюжету, аб чым колісі пісаў яшчэ Чэхаў. Драматызацыя на вайне — натуральная рэч. Крыху іншая справа — за кошт чаго? Якімі сродкамі? Вядома, найперш сродкамі выяўленыня сутнасці барацьбы двух бакоў, што ўвогуле было надта традыцыйна, калі не сказаць руцінна. Мяне ж здаўна цікавілі канфлікты іншага кшталту — унутраныя, якіх хапала і на вайне таксама. Вайна зусім не спыніла (калі не абвастрыла) унутраную палітыку ў адносінах партыі (і асабліва яе карных органаў) да народу. Рэпрэсіўная палітыка працягвалася, хаця, можа быць, ня гэтак заўажна, як да вайны. Вядома, увага тады была адцягнена на іншую барацьбу. Але мне стаў вядомы лёс аднаго нашага аднапалчаніна, журналіста дывізійнай газэты. Ён пісаў вершы, якія рэгулярна паяўляліся на старонках нашай дывізіёнкі за подпісам малодшага лейтэнанта Д. Кугульцінава. А затым раптам зьніклі. Тады тое ня дужа зъявртала на сябе ўвагу: людзі на вайне ўвесь час зънікалі — хто на той сьвет, хто ў шпіталь. Пасьля вайны ўжо стала вядома, што калмыка Кугульцінава з фронту адправілі ў ссылку, куды выслалі ўвесь ягоны калмыцкі народ. Вярнуўся ён толькі празь дзесяць год і стаў слынным калмыцкім паэтам. Тоё ж, дарэчы, адбылося з другім выдатным паэтам, балкарцам Кайсынам Куліевым ды з мноствам іншых. Пра пасъляваенныя пасадкі афіцэраў я ўжо апавядаў, тоё тады было съвежае ў памяці і ўражвала.

Пасьля выкрыцца «культу асобы» ў расейскай літаратуре началі паяўляцца негатyўныя образы чэкістаў, энка-вэдыстаў, здаралася, што і нядауніх съмершаўцаў. Але ўсё тоё дужа ашчадна і нясьмелая. Тады «Архіпэлаг ГУЛАГ» ня быў вядомы, А. Салжаніцын заставаўся аўтарам толькі «Аднаго дня Івана Дзянісавіча». Але ў грамадзкой съядомасыці ўжо склаўся адыёзны тып гэтых людзей, пэўныя

адносіны да якіх у мяне склаліся даёно. Карцела напісаць, хоць я пэўна ня ведаў, чым можа скончыцца такая спроба. Пэўнае адчуванье, аднак, было, у паветры павеялі ўжо іншыя вятры, але думалася, можа, часова. Можа, тое, што адбылося ў грамадzkім жыцьці краіны, беззваротна, і краіна назаўжды скончыла з уласным крывавым мінулым. Вайсковыя пляны пісаў асобна, пасыля ў іх уставіў пасыльваенны сюжэт з маладымі людзьмі таго часу. То быў мой нерэалізаваны доўг маладзёжнай тэмы, і меў яшчэ адну прычыну. Як заўжды, друкаваць аповесыць меўся ў «Мадосьці», а ў Маскве Гарбачоў паабязаў перакласыці яе для «Юности» — часопісу, які тады стаў дужа папулярны ня толькі сярод моладзі. Дзейнага сюжэту хапала аж занадта, памагчымасыці я стараўся яго скараціць. Памятаючы пададу А. Чехава, ад сюжэту адсек пачатак і канец, бо, як пісаў клясык, — там найболыш фальшу. Што ж да самага канфліктнага вобразу съмершаўца, дык давялося нямала паламаць галаву над тым, якое даць яму прозвішча? Было вядома, якія ў нас склаліся адносіны да нацыянальнай прыналежнасьці літаратурных пэрсанажаў, асабліва пэрсанажаў адмоўных. Звычайна на дадатныя рэагавалі моўчкі, бы так і трэба, а на адмоўныя слалі аўтарам і ў рэдакцыі пратэсты і рэкламацыі з крыўдамі за абрэз. Шахцёры крыўдзіліся за шахцёраў, сталявары — за сталявараў, настаўнікі — за настаўнікаў. Толькі за адмоўных калгасынікаў ніхто ня крыўдзіўся і не заступаўся. Чыста расейскае прозвішча не падыходзіла з самага пачатку (не прапусыціц Галоўліт), сярэднеазіяцкае выклікала немалы сумнеў, азіяцкія «чытачы» на гэты конт былі яшчэ болей чуйныя. І я не без ваганья выбраў амаль нэйтральнае — Сахно, якое хоць і несла ў сабе нейкі славянскі элемэнт, але, на мой погляд, ня мела выразнай нацыянальнай прыналежнасьці. Напэўна, аднак, тут да канца не дадумаў, некаторыя прызналі яго сваім, што мне пасыля каштавала нямала папсутай крыві. У тым ліку і ад маіх украінскіх сяброў — пісьменнікаў.

Абмеркаванье на рэдкалегіі адбывалася ўвогуле дабражадана, некаторыя члены рэдкалегіі выказваліся нават

залішне апалягетычна (Генадзь Бураўкін, сакратар ЦК камсамола Арсен Ваніцкі). Праўда, былі і такія, што глыбакадумна прамаўчалі, хоць тое пасъля ня шкодзіла ім съцвярджаць, быццам яны галасавалі супроць. Нехта сказаў, што гэта ўжо не аповесыць, а паўнакроўны раман. Але такога азначэння жанру я пазбягагу, мяне задавальняла і аповесыць. Пімен Емяльянавіч¹³⁴ не хваліў, хаця і ня ганіў, толькі на самым пачатку скказаў, як пра штось вырашанае: пасаду Сахно трэба зъмяніць. Тое мне ня дужа падабалася, бо такая напраўка шмат што мняла ў систэме ідэяў. Але я зразумеў, і пасъля нядоўгай нарады мы вырашылі ня ўказваць ягонай пасады наогул. Проста — афіцэр штабу. Разумны здагадаецца, а дурню няма чаго ўсё да драбніц разжоўваць.

Аповесыць друкавалася ў двух нумарах «Маладосці»¹³⁵, даволі хутка паявіліся і рэцэнзіі на яе*. Рэцэнзэнты зъявярталі галоўную ўвагу на франтавыя рэаліі, дэталі вайны і герайм яе радавых удзельнікаў. Пра «афіцэра штабу» Сахно імкнуліся ня надта пісаць, і я супакоіўся. Нават зъявілася такое адчуваньне, што галоўнай ідэі твору могуць не зразумець, і я ня ведаў, як аднесыціся да таго.

49. Нарада ў «Юности»

Улетку мяне запрасілі ў Москву на нараду, наладжаную рэдкалегіяй «Юности» і прысьвежаную аўмеркаванью яе маладой прозы. Справа ў тым, што партыйнае кіраўніцтва было незадаволенае некаторымі публікацыямі маладых аўтараў, найперш Анатоля Гладзіліна¹³⁶ і Васіля Аксёна¹³⁷. Перад тым быў зъменены галоўны рэдактар часопісу, — замест В. Катаева¹³⁸ прыйшоў Б. Палявой¹³⁹. На нараду зь Сярэдняй Азіі прыехаў Анатоль Ананьеў¹⁴⁰, які ўжо надрукаваў расхвалены крытыкай ваенны раман «Танкі ідуць ромбам», галоўны герой якога надта ж напамі-

*Першая была надрукавана ў «ЛіМе», аўтарам яе стаўся крытык Васіль Буран. (*Зноска аўтара.*)

наў Мікіту Сяргеевіча Хрущова. Мы з Анатолем былі аднагодкі, на фронце абодва ваявалі ў саракапятках, ён быў цяжка паранены. Пасяліўшыся ў адным гатэлі на Замсквареччы, цэлы вечар правялі ў гутарцы пра вайну ды літаратуру і выявілі, здавалася, агульны падыход да творчасці маладых. Я меркаваў, што заўтра мы падтрымаем маладую прозу «Юности», і ў гэтym накірунку рыхтаваўся да выступлення. Таму дзіўнавата было пачуць уранку, як Ананьеву адразу пачаў з нападак на Гладзіліна, Аксёнава і яшчэ некаторых. Вядома, я выступіў у іх абарону, але тады яшчэ болей зьдзівіў мяне Б. Палявой, які ў заключным выступе падтрымаў не мяне, а Ананьева за яго «нелицеприятную критику». Зрэшты, Ананьева я неўзабаве зразумеў — калі ён з свае Сярэдняй Азіі перабраўся ў Москву на пасаду намесніка рэдактара аднаго аўтарытэтнага часопісу¹⁴¹.

Недзе тою парой ці, можа, трохі раней у Москву прыяжджаў амэрыканскі пісьменнік, аўтар знакамітых «Гронак гневу» Джон Стэйнбек, які завітаў у «Юность» і дужа горача падтрымаў маладых. «Ня бойцеся быць злымі, маладыя ваўчаняты», — скончыў гэты масыцты празаік, звяртаючыся да Еўтушэнкі¹⁴², Гладзіліна, Аксёнава, Вазънясенскага¹⁴³ ды некаторых іншых. У ЦК, казалі, падняўся вялікі скандал, і болей амэрыканскаму маэстру візу ў Савецкі Саюз не далі. Магчыма, аднак, ён яе і не прасіў.

Міхась Гарбачоў tym часам скончыў пераклад аповесьці, але «Юность» адмовілася яе друкаваць. Тады ён аддаў рукапіс у «Новый мир», які перад tym пачаў набываць дысідэнцкую славу. І вось аднойчы мне прыносяць тэлеграму з Москвы ад намесніка галоўнага рэдактара «Нового мира» Аляксея Кандратовіча з праплановай надрукаваць аповесьць, «если только вам не противен этот журнал». Ведама, я адразу ж адказаў згодай. Гарбачоў чамусыці маўчаў.

50. Рым

На пачатку восені ў Рыме зладзіўся чарговы кангрэс КОМЭСА, эўрапейскай пісьменніцкай адзінай арганізацыі,

зь якой супрацоўнічаў СП СССР. У Маскве арганізавалі прадстаўнічую пісьменніцкую дэлегацыю, у якую ўключылі і мяне. Гэта была ўвогуле рэдкая па тым часе паездка пісьменнікаў на Захад, а для мяне дык першая¹⁴⁴. Напярэдадні выезду выклікаў загадчык аддзелу культуры ЦК КПБ, даваў інструктаж: трymаць вуха востра, быць асьцярожным, ні з кім не кантактаваць. За мяжой — усе ворагі. З Масквы на лётнішча прыехала вялікая група маладых і старэйшых — Віктар Шклўскі¹⁴⁵, Аляксандр Твардоўскі, Канстанцін Сіманаў¹⁴⁶, Рурыкаў¹⁴⁷, Сучкоў¹⁴⁸, Аксёнаў, Ка-рым¹⁴⁹, Марцынкявічус¹⁵⁰. Кіраўніком дэлегацыі быў прызначаны Аляксей Суркоў¹⁵¹. У Рыме ўсе разъмасыціліся ў адным гатэлі паблізу ад галоўнай вуліцы Корса і пайшлі аглядальца горад. Рым, канешне, ашаламляў сваімі старажытнасцямі, руінамі Калізэю, музэмі і палацамі. Схадзілі ў сабор сьв. Пятра, капэлу Рафаэля. Дужа вабілі крамы буржуазнага гораду, ды заходзіць туды не было з чым — грошай мы мелі мала. Заставалася хіба разглядваць вітрыны. У мяне захавалася фота, дзе Юсыцінас Марцынкявічус пільна ўглядзеца праз шкло на выдатную друкоўку, пра якую нам заставалася толькі марыць. Аксёнаў аднойчы згледзеў у кніжнай вітрыне раман сваёй маці, нядыўняй зэчкі Яўгеніі Гінзбург «Ожог» і шапнуў нам, каб пра тое маўчалі.

На кангрэсе гаворка ішла пра літаратурны авангард, вядома ж, заходні, — у нас тады свайго яшчэ не было. Там жа ў зале паседжаньня стала вядома пра арышт у Маскве Сіняўскага і Даніэля¹⁵², і мне дужа спадабалася, як К. Сіманаў нягучна сказаў, што арышт паэта — заўжды ганьба для ўраду. Яго, аднак, ніхто не падтрымаў, ды мала хто і пачуў. Мы ўважліва і зь некаторым зьдзіўленнем слухалі глыбакадумныя выступы Сартра¹⁵³, рэжысэра Антаніёні, Джона Карла Вігарэлі, якія гаварылі зусім ня так і не пра тое, што мы прывыклі чуць на радзіме. Асабліва ўразіў Сартр сваім філязофскім экспромтамі пра экзістэнцыялізм. Разумна ён гаварыў, Сартр, а я думаў, што ўсё ж праўда, мабыць, на баку ягонага земляка Камю¹⁵⁴, які зганіў СССР за канцлягеры, а Сартр за тое парваў зь ім адносіны.

Авангардысты, якія там выступалі, нас меней цікавілі, сярод савецкіх пісьменьнікаў тады мала было прыхільнікаў гэтае плыні. Апроч хіба Віктара Шклоўскага, які пасъля свайго выступу на гэтую тэму адразу стаў папулярны сярод заходніх маэстраў. Роб Грыйе¹⁵⁵ і Наталі Сарот¹⁵⁶ горача ціснулі ягоную руку. Там я пазнаёміўся з Аляксандрам Твардоўскім, які сказаў, што будзе друкаваць мой твор, хаця яго яшчэ не чытаў. А на рымскай вуліцы за маленкім круглым столікам спаткаў двух слынных палякаў В. Іашкевіча¹⁵⁷ і Е. Путраманта¹⁵⁸, якія жартоўна зьдзівіліся, што ў Беларусі ёсьць пісьменьнік, маладзейшы за Танка. Танк тады быў для іх маладзён.

Утрох – Аксёнаў, Марцынкявічус і я – пайшлі на шпацир убок сабора сьв. Пятра. Тут трапляла шмат съянтароў у чорным, цікава было бачыць групы маладых манашак у чорна-белых касынках. На вуліцах у невялікіх шапіках прадавалі рознае царкоўнае начыньяне – крыжыкі, распіяцце, пацеркі. Мы вырашылі набыць біблію. У нас жа ў Саюзе дабыць яе не было як, мо тут можна. Зайшлі ў адзін шапік з рэлігійнай літаратурай, папыталі – каб на рускай мове. На рускай мове блізка не аказалася, служка пайшоў некуды шукаць. Мы чакалі. Урэшце ён прынёс – на жоўтай паперы, у мяккай вокладцы. Але па-ўкраінску. Хлопцы адмовіліся купляць, а я ўзяў – была рызыка правезыці цераз мяжу (то ж лічылася недазволенай літаратурай), але рызыкнуў. І пасъля чытаў сьв. пісаньне па-ўкраінску, вучыў украінскую мову і божае слова па ёй.

Напрыканцы, ці не ў апошні дзень нашага гасціцвання ў Рыме, адбыўся дробны, але шматзначны для таго часу выпадак, пра які, можа, варта тут распавесыці. Уранку нам аб'явілі, што савецкая амбасада запрашае на прыём рускіх пісьменьнікаў, аўтобус будзе пададзены да гатэлю. Паколькі ў складзе дэлегацыі былі ня толькі рускія, дык астатнія палічылі сябе вольнымі ад запрашэння і выправіліся на шпацир у горад. Мы зь літоўцам Марцынкявічусам пайшлі ў парк Венета. Аднак на падыходзе туды нас дагнаў аўтама-

біль з амбасады, і малады служачы паведаміў папраўку: амбасадар запрашае на прыём усіх, у тым ліку і нярускіх. Давялося вяртатаца ў гатэль, каб перамяніць сарочки ды надзець гальштукі. І мы спазніліся. На ганку гатэлю спаткалі башкіра Мустая Карыма з Аляксандрам Твардоўскім, якія таксама не пасыпелі на аўтобус з астатнімі. Давялося наймаць таксі. Твардоўскі быў у чорным гарнітуры, увесе распараны ад гарачыні і лаяўся. У амбасадзе аказалася, што прыём ня тут, а ў летнай рэзыдэнцыі за горадам. Паехалі туды, зноў жа на таксі, па дарозе трапілі ў аўтамабільнью аварыю, хаця дужа ніхто не пабіўся. Настрой быў сапсанаваны, але грэла мэта. Твардоўскі, аднак, быў на мяжы нэрвовага зрыву. Прыйехалі зь вялікім спазненінем, усе сядзелі за лёгкімі столікамі з прахаладжальнымі напоямі, амбасадар заканчваў чытаць свой даклад і пералічваў працэнты росту выплаўкі чыгуну і сталі ў чарговай пяцігодцы. Як скончыў, пацікавіўся, ці будуць пытаныні. Пытаныня ў не аказалася, і ён падзякаваў усім за ўвагу. Усе расчараўвана ўсталі, і Твардоўскі гучна, па-сялянску вылаяўся. Амбасадар здаля спытаўся: «Што вы сказаі, таварыш Твардоўскі?». Аляксандр Трыфонаўіч стрымана адказаў: «Тое, што чулі». Усе з каменнымі тварамі скіравалі з душнага памяшканья на вуліцу.

Наш самалёт з Рыму Москва не прыняла з прычыны надвор'я, давялося вяртатаца ў Кіеў. Адтуль ехалі цягніком. Была глыбокая ноч, рэстаран не працаваў, дык мы пабудзілі буфетчыцу, набралі ў яе шампанскага. І пачалі піць. У Рыме тым не надта захапляліся — бракавала ліраў, а тут размахнуліся. Барыс Сучкоў, падпішы, распавяддаў, як коліс арганізоўваў выдавецтва «Иностранная литература», як было з матзабесіпчэннем, і ён зъвяртаўся да ўсіх — ад Малянкова да Калініна. Але ніхто ня мог ці не хацеў выдаць яму два аўтамабілі, усё цягнулі, спасылаліся на ваенныя абставіны. Тады хтось парайў рэдактару зъвярнуцца да Берыі. Сучкоў съпярша не хацеў, баяўся, а як наважыўся, Берыя а сразу сказаў: «Будуць табе машины!». Праз тыдзень звоніць: «Сучкоў, пачаму не забіраеш пяць “студэбэкераў”, чакаюць на грузавой станцыі». Той выпа-

дак паказаў Сучкову, хто гаспадар у краіне. Праўда, яшчэ праз колькі гадоў той жа гаспадар адправіў рэдактара на мардоўскі лесапавал, адкуль яго вызваліў ХХ зыезд партыі. А ў суседнім купэ таксама падпіты Аляксей Суркоў скуча паведаміў, як ён у Бруслі хацеў скончыць самагубствам — гэткія абавязкі навешалі на яго ў Маскве, за невыкананыне якіх пагражала Лубянка.

Як пасъля выявілася, праблемы ў А. Суркова ўзыніклі ў Нідэрландах пасъля гісторыі з Пастэрнакам¹⁵⁹. Суркова абвінавацілі ў фальсіфікацыі і паклёпе на нобэлеўскага ляўрэата, і савецкае кіраўніцтва ініцыявала судовы працэс, каб яго апраўдаць. Але, здаецца, марна.

І я думаў: бедныя, няшчасныя расейскія пісьменнікі! І гэта — эліта! Нядзіва што, можа, самы элітны зь іх АТК адразу заваліўся спаць на ніжній паліцы. Каб нічога ня чуць. Кажуць, так заўсёды рабілі ў паездках разумныя савецкія людзі. Той, хто добра выпіў, заўсёды меў апраўданыне.

Паездка пісьменніка за мяжу на той час была амаль сэнсацыяй. Па вяртаныні ў мяне бралі інтэрв'ю, я выступаў з аповедамі ў рэдакцыі, пісаў пра тое ў «ЛіМе».

Зь Менску прыйшла прапанова стварыць балет паводле «Альпійскай балады», але я, навучаны вопытам кіно, адмовіўся. Я не хацеў празьмернай папулярнасці, ужо адчуў, як да таго адносяцца мае менскія калегі-пісьменнікі. Лепш сядзець ціха і ня надта высоўвацца.

51. Гатэль «Советская»

Увесень пазванілі з «Нового міра» — трэба прыехаць рыхтаваць да друку «Мёртвым не баліць». Хутка сабраўся, паехаў, адшукаў рэдакцыю ў Малым Путнікаўскім заўулку — вузкі калідорчык, цесныя пакойчыкі, дужа пахнє камунальнай кухніяй (на трэцім паверсе быў рэдакцыйны буфэт). Май рэдактарам аказалася немаладая прыветлівая

дама з блізарукім позіркам — Анна Самойлаўна Берзер, якая адразу сказала, што пераклад кепскі, трэба шмат працаўцаць. Тоё ж сказаў і загадчык аддзелу прозы Ігар Вінаградаў і дадаў: «Гэты раз надрукуюем. Але ў наступны каб гэтага вاشага перакладчыка тут і нагі не было». Тоё мяне нямала зьдзівіла, і толькі паслья я дазнаўся, што Міхась Гарбачоў на пасадзе сакратара партбюро СП СССР нажыў у Маскве нямала ворагаў. Вядома, «Новый мир» у гэтым сэнсе ня быў выключэннем.

Пару тыдняў сядзеў у шыкоўным, але сыцюдзённым нумары гатэлю «Савецкая» і правіў, правіў адпаведна адзнакам Анны Самойлаўны. Пад вечар адносіў у рэдакцыю і назаўтра зноў правіў. Спартрэбілася таксама перастаўляць некаторыя часткі, асабліва сучасныя пляны. Некаторыя сцэны ўзбуйняць, іншыя, наадварот, — здрابняць. Часам аж кружылася галава ад той працы. Аднойчы ў дзвіверы пастукала незнаёмая жанчына, аказалася, што гэта менская лібрэтыстка Чарахоўская, яна гатовая ўпасыці мне ў ногі, абы я дазволіў ей напісаць лібрэта балету «Альпійскай балады». Ды яна яго ўжо і напісала — во, пачытайце. Ёсьць усе падставы, што атрымаеца выдатны балет, тым болей, што музыку піша малады кампазытар Яўген Глебаў¹⁶⁰, які дужа любіць усю творчасць Васіля Быкава. Сэрца, як кажуць, — ня камень, насуперак пачуцьцю я пагадзіўся. Той факт запачаткаваў маё доўгагадовае сяброўства з таленавітым кампазытарам і грунтоўным чалавекам Яўгеннам Аляксандравічам Глебавым. Балет ён стварыў выдатны. Я глядзеў яго аднойчы зь Ірынай Міхайлаўнай (якая пад той час стала маёй жонкай), у якой тады цяклі сълэзы. Да таго спектаклю яна была катэгарычна супраць, як ёй здавалася, апашленыня высокай тэмы¹⁶¹.

«Новый мир» тады ўжо бамбавалі з усіх інстанцыяў — з Галоўліту, з СП, з ЦК. Выходзіў часопіс нерэгулярна, кожны раз зь вялікім спазненінем. Спазніліся і №№ 1—2¹⁶² з маёй аповесцю і трапілі якраз падчас чарговага і, можа, самага рэакцыйнага зъезду КПСС — то быў яму падаруначак! У той час, як зъезд набіраўся ражучасці запэцканыя Хрушчо-

вым слаўныя чэкісцкія органы, Твардоўскі б'е іх залпам з двух нумароў, у якіх зъмешчана аповесыць беларускага пісьменынка. Мабыць, сваіх у Маскве не знайшлося. Тым горш для «Новога мира».

Інстанцыі зрэагавалі апэратыўна, і праз колькі дзён выйшаў чарговы нумар «Правды» зь вялікім артыкулам У. Сеўрука¹⁶³ (як пасъля выявілася, слухача Акадэміі грамадскіх навук). У гэтым артыкуле канстатавалася несумненная няўдача пісьменынка, абараняўся гонар Савецкай арміі, пераможцы фашызму, даваліся ўстаноўкі, як трэба пісаць на тэму мінулай вайны. Мабыць, артыкул дужа спадабаўся галоўнаму ідэёлагу КПСС тав. Суславу, бо аўтар неўзабаве быў пакліканы на Старую плошчу, дзе зрабіў нечуваную для правінцыйнага (здаецца, чукоцкага) журналіста кар'еру. Родам гэты чалавек быў зь Беларусі і, мабыць, на гэтай падставе стаў галоўным дарадцам Суслава — съярпша па творчасці Быкава, а пасъля і па ўсёй савецкай літаратуры.

За праўдзінскім артыкулам, бы па камандзе, пасыпаліся вельмі крытычныя, часта зъневажальныя артыкулы з палітычным падтэкстам ва ўсіх іншых цэнтральных газетах. Абвінавачваныні кожны раз гучалі ўсё болей грозна. «Красная звезда» ў артыкуле Баранца і Дашкова выкінула свой галоўны абвінаваўчы козыр — намер аўтара сутыкнуць два спрадвеку братнія народы, беларускі і ўкраінскі. Ветэраны ў сваіх лістах у рэдакцыі, як заўжды, скардзіліся на прыніжэныне іхняе ролі ў разгроме нямецкіх захопнікаў. Вельмі хутка да абвінаваўчага хору маскоўскіх газэт падключыўся і беларускі друк. Можа, даўжэй за іншыя трывалаў паўзу «ЛіМ». Правінцыйныя газеты, якія не маглі апэратыўна арганізаваць уласныя артыкулы супраць «ідэялягічнай дывэрсіі» Быкава, перадрукоўвалі іх з цэнтральных. У tym ліку і мая родная «Гродзенская праўда». Цікава, што ўвогуле аўтара білі за што заўгодна — паклён, прыніжэныне, скажэныне — але нідзе не было сказана ніводнага слова пра «съмерш», ці НКВД, ці КДБ. Быццам напісанae ў аповесыці ня мела нікага дачыненьня да гэтых «органаў». Я чытаў і ня мог даўмецца: што гэта? Знарок ці непаразуменне?

Тое, аднак, хутка высьветлілася¹⁶⁴.

«Мёртвым не баліць» былі аб'яўлены безумоўнай няўдачай аўтара. Але аўтару важнай была не ацэнка твору, не адносіны да яго начальства, а тое, ці сапраўды гэта — няўдача? Тое важна было для маіх наступных задумаў, бо, як пісаў У. Фолкнэр¹⁶⁵, «няўдача для мяне вышэй за ўсё». Пачаць штось, што табе не пад сілу — ты нават ня можаш спадзявацца на посыпех, але ўсё ж спрабаваць і стрываць паразу, паслья спрабаваць зноў. Во для мяне ёдача». Зразумела, я ня мог раўняцца з Фолкнэрам, але і ягоны вопыт тады быў для мяне важны. Здаецца, аднак, тая «няўдача» абаўрнулася для мяне чымсь іншым. Хаця, каб зразумець і адчуць тое, аўтару спатрэбілася болей за 20 гадоў.

Калі-нікалі летній парой наведваўся на радзіму, у мае Бычкі. Бацькі яшчэ былі жывыя, і на падыходзе яшчэ здалёку бачыў, як ля падворку чакае бацька, выглядаючы зпад рукі ў бок Азевічавай гары. Сустрэўшы ў Слабодцы аўтобус, мае клумкі каціў на веласіпедзе Мікола, я з падлеткамі сынамі ішоў побач. Паслья частаваліся за агульнным сталом, бацьку дужа карцела папытаць, як жыве сын у далёкім горадзе, дзе і ён некалі жыў — служыў у салдатах. Але сына вабіла не размова з бацькам, а — возера. Заўсёды, ужо ў дзень прыезду, шыбаваў съцежкай цераз поле і кустоў да свае запаветнае мэты — хоць на пару гадзін, а ўсё астатніе потым. Увечары бацька скажа, што трэба сходзіць да хроснай Барысіхі — каторы год ляжыць старая, чакае съмерці. Прыхаплўшы якую цукерыну ці хоць бы яблык, ішоў да хроснай, з гадзіну слухаў яе горкі распoved пра тое, як яна моліць Бога, каб той паслаў съмерць. А ня шле. Жыла яна зь нявесткай, унучкі вучыліся ў горадзе, сын прapaў на вайнэ. Кепска жылося маёй хроснай. І ня хутка яшчэ пачуў яе малітвы Гасподзь Бог.

Праз дзён колькі мама прасіла наведаць яе брата — дзядзьку Лявона, што жыў у Завулку. Дарога была праз поле і лес, калі возера Супонец. Дзядзька з працевітым сынам Антолем будаваў сядзібу (ранейшая згарэла ў вайну, сям'я доўга жыла ў асеці). Дзядзька, як заўжды, лавіў

рыбу ў навакольных азёрах, часам у добрае надвор'е браў з сабой і госьця. І тады я знаёміуся зь дзядзькам умельствам – ня тое, што маё. Рыба ў дзядзькі заўсёды лавілася, заўсёды была на стале. Не заўсёды быў хлеб, нават бульба, а рыба была заўсёды – смажаная, вяленая, сушоная.

Неяк дзядзька Лявон распавеў выпадак, як злавіў шчупака з самаробнай блісной, якую ў яго адарваў шчупак яшчэ за Пілсудзкім – 20 гадоў таму. І памёр дзядзька Лявон ад рыбы – прастудзіўся на возеры.

А ягоны Антоля ўкінуўся ў пчолы. Колькі год усё на сядзібе гудзе ад пчолаў, ёсьць мёд, а можа і якая капейчына. Не з калгасу...

52. Дубавінкін. Вылчавы

У нашу абласную рэдакцыю, якая тады перабралася з цэнтру гораду за чыгунку, аднойчы зайшоў незнаёмы чалавек і, зірнуўшы выразным позіркам на тых, хто быў у габінэце, сказаў, што яму трэба пагутарыць з Быкамі. Як усе таропка вымеліся, паказаў мне пасъведчанье з буйнымі літарамі КГБ СССР і назваў сябе: падпалкоўнік Дубавінкін. Размова пачалася з агульнага знаёмства: колькі гадоў, адкуль родам. І далей: «Мабыць, вы разумееце, па якой я справе? Ну, вядома ж, наконт вашай п р а цы¹⁶⁶, што надрукаваў «Новый мир». Трэба думаць, па недагляду, інакш “ни один уважаючій себя орган не мог бы напечатати такой труд”».

Тая бяседа, аднак, мела ўсе адзнакі допыту. Падпалкоўніка дужа цікавілі мае адказы на яго ўвогуле наіўныя і нават дурныя пытаныні. Я адказваў вельмі стрымана, дужа не хацелася мне ні размаўляць, ні спрачацца. Тады ж, аднак, зразумеў, што гродзенскія органы нічога пра мяне ня ведаюць, ім патрэбны быў першапачатковы матэрыял, і яны ўзяліся зьбіраць яго менавіта такім прымітыўным для сябе способам. Мабыць, гэтак прысыпічы-ла. Увечары таго дня без папярэдняга званку на кватэру прыйшоў Павел. Ён выглядаў надта заклапочаным і ні пра што не пытаўся,

нічога не сказаў. Толькі сваім апанураным выглядам съведчыў, што сталася кепскае. Зрэшты, кепскае і сталася, прынамсі для яго. У хуткім часе, мабыць, у мэтах ізаляцыі Быкова яго перакінулі на працу ў самы аддалены раён Гарадзеншчыны — Карэліцкі. (Не дзеля апраўдання яго, а дзеля ісціцны трэба зазначыць, што мой сваяк шкоды мне не зрабіў, і ўвогуле я яму ўдзячны за тое.)

У Беларусь прыехаў балгарскі пісьменьнік Найдзен Вылчаў. Як заўжды гэта рабілася, паслья нядоўгай гасыціны ў сталіцы яго скіравалі ў правінцыю — на гэты раз у Наваградак. Вылчаў быў першы раз у Беларусі і, мабыць, не чакаў такой увагі да сябе. Першай жа ноччу ў наваградзкім гатэлі яго абрабавалі, але ён нават не распавёў пра тое гаспадарам. Паслья павезьлі ў Бярозаўку на шклозавод, дзе меліся быць выступы з удзелам мясцовых пісьменьнікаў. Мы з Карпюком паехалі на сустрэчу. Выступ адбыўся, як заўжды, у перапоўненай залі, усім цікава было ня толькі паслухаць вершы, але і паглядзець на паэта з далёкай братнай краіны. На абед, які наладзілі на прыгожым нёманскім беражку, зъехалася ўсё бярозаўскае і наваградзкае начальства ды яшчэ і гродзенскае таксама. Ежы і пітва прывезьлі цэлую машыну «хуткай дапамогі». Уздоўж Нёмана разаслалі абрусы, і загучалі тосты — у гонар партыі, перадавікоў вытворчасці, за росквіт сацыялізму і дружбу народаў. Госьць сядзеў моўчкі, падобна, на яго ўжо забыліся, асабліва як высыветлілася, што ён ня п'е. Тое трохі засмуціла беларусаў, але ненадоўга. Да вечару ўсе бутэлькі былі пустыя, а над нёманскімі плёсамі далёка разносіліся «Подмосковные вечера». Найдзен ціха папытаваў у мяне: «А што, у вас сваіх песьняў няма?».

У тых грозных грымотах, якія раздаваліся з поваду апoвесыці Быкова, Саюз пісьменьнікаў доўга не прымаў ніякага ўдзелу, і я ўжо быў пры думцы, што ягонае кіраўніцтва на майм баку. Ды дзе там! Аказалася, што на партсходах таксама ішло бурнае асуджэнне, некаторыя камуністы патрабавалі прыняць меры. Асабліва абураўся Іван Новікаў, зъ якім мы разам ваявалі ў Венгрыі. Другі Іван¹⁶⁷, які пры

сустрэчы ветліва і дабражадана вітаўся, у сваіх лекцыях ва ўніверситетэце падвяргаў жорсткай крытыцы адступніка ад сацрэалізму. Толькі маладзейшыя былі абураныя tym, што вакол мяне адбывалася. Сустрэты мной у Менску малады, але паважаны крытык Віктар Каваленка¹⁶⁸ моцна паціснуў руку і сказаў, што хлопцы з Акадэміі [навук] – на майм баку. І ня толькі з Акадэміі. Алесь Адамовіч, які тады быў звольнены з Маскоўскага ўніверситету за адмову падпісаць прафэсарскі ліст супраць Сіняўскага і Даніеля, ня раз тэлефанаваў зь Менску, каб я трymаўся і не ўпаў у паняверку. Праўда, сам ён тады ўжо абараніў доктарскую дысэртацыю, здаецца, у Кіеве з дапамогай масыцтага Леаніда Навічэнкі¹⁶⁹. Той жа Навічэнка аднойчы выпадкам завітаў у Горадню, каб сустрэцца са мной і падтрымаць. Шкада, мяне не аказалася дома. Затое іншыя ўкраінскія пісьменнікі, у tym ліку і мае нядаунія сябры, гатовыя былі наладзіць мне байкот. Пры сустрэчы на маскоўскім пленуме Алесь Ганчар¹⁷⁰ папытаўся, хто даў гэткае імя прахвосту-съмершаўцу Сахно? Я сказаў, што аўтар. Тады ён абурыўся: «А мы чулі, што тое зрабіў нейкі жыдок з “Нового мира”. Ад цябе таго не чакалі...». Празь нямала гадоў, як у Кіеве абмяркоўвалася магчымасць друку гэтай аповесыці на ўкраінскай мове, той жа Ганчар сказаў: толькі цераз мой труп! І я думаў: няўжо тут уся справа ў хай сабе і адышэным прозвішчы? А можа, яшчэ ў чым, болей глыбінным, пра што, аднак, не гавораць? Саромеюцца ці што? Дзякуючы, аднак, прынцыповаі пазыцыі маіх сяброў, славутых украінскіх пісьменнікаў У. Яварыўскага¹⁷¹, Д. Паўлычкі¹⁷², І. Драча¹⁷³ аповесыць выйшла на ўкраінскай мове ў перакладзе нашай мілай Тані Кабржыцкай¹⁷⁴.

Неўзабаве пасля прыезду да нас Найдзена Вылчава прыехаў другі Вылчай – Георгі, навуковец, університетскі выкладчык. Ён аказаўся дужа кампанейскім чалавекам, няблага гаварыў па-расейску. Рыгор Барадулін¹⁷⁵ узяў яго і яшчэ мастака Барыса Заборава¹⁷⁶ ў Вушачу, на госьці да маці. Я наведаў іх па дарозе з дому ў Менск. Бацькоўская хата Рыгора хавалася ў засені пасаджанага бацькам вяза,

ззаду за ёй быў садок. А на ганку стаяла мілая кабета Акуліна Іванаўна — Грышкава маці, тыповая ўшацкая аўдавелая з вайны гаротніца, у якой адзіная ўцеха ў жыцьці — сынок. Геніяльны нацыянальны паэт, што для маці, аднак, мала значыла. Для маці значыла ўсё толькі тое, што ён — сынок. І жыла яна тым вялізным пад неба пачуцьцём, вышэй ад якога не бывае нічога. Памятаю, там ці, можа, пазней я паспрачаўся з Барысам Заборавым, які ў адрозненьне ад некаторых з нас ня дужа надаваў хвалы калегу Міхасю Савіцкаму¹⁷⁷, што тады шпарка і ўпэўнена ўзыходзіў на беларускі мастакоўскі алімп. Час, аднак, паказаў, што Забораў меў рацю, а я памыляўся — на вялікі мой жаль.

У Горадню зь Менску прыехаў Васіль Буран¹⁷⁸, які рыхтаваў да абароны кандыдацкую дысэртацыю па творчасыці Быкова. Дысэртацыю не прымалі, бо там даваліся ня тыя ацэнкі некаторым момантам маёй творчасыці. Васіль біўся над ёй колькі месяцаў і ўсё марна. Я сказаў яму: «Напіши ты, што ім патрэбна». Але Васіль, які аказаўся слаўным украінскім хлопцам, майм аднагодкам, упарціўся. Дык мы разам сядзелі вечар, і я памагаў яму рабіць фармулёўкі ўласных творчых хібаў. Здаецца, тое памагло, дысэртацыю прынялі.

53. Шосты зъезд СП БССР

Так сталася, што маймі літаратурнымі сябрамі ў Менску сталі маладзейшыя пісьменнікі, народзінаў 30-х гадоў. Сяброў зь ліку аднагодкаў (апроч хіба Алеся Адамовіча, маладзейшага за мяне на 3 гады) амаль не было нікога. Увогуле тое зразумела. Маё пакаленъне ці ня спрэс засталося на вайне, а тыя нешматлікія зь яго, што ўцалелі, занадта навучыліся на вайне і паслья. «Філялягічнае ж пакаленъне» пісьменнікаў, мабыць, яшчэ ня страціла сваіх маладых памкненняў да праўды і справядлівасыці і часам, можа нават міжволі, канфліктна рэагавала на нэгатыўныя праявы літаратурнага жыцьця¹⁷⁹.

Напярэдадні чарговага зъезду Саюзу пісьменьнікаў Беларусі Генадзь Бураўкін і Анатоль Вярцінскі арганізавалі збор подпісаў пад лістом у абарону Быкава. Як пасъля яны пра тое апавядалі, цікава было паназіраць за рэакцыяй шмат якіх пісьменьнікаў на прапанову падпісаць ліст. Некаторыя адразу адмовіліся, іншыя абяцалі падумаць (г.эн. параіца з кімсъ). Балышыня, аднак, не раздумваючы, падпісала ліст, і мяне ўсьцешыла, што сярод іх нямала старых, вельмі шаноўных пісьменьнікаў: Міхась Лынъкоў, Іван Мележ, Янка Брыль, Аркадзь Куляшоў. (Дарэчы, Аркадзь Куляшоў, які быў у даўняй дружбе з Твардоўскім, адзін зь першых павіншаваў мяне з надрукаваньнем у «Новом міре».) Але ні Шамякін, ні Броўка, ні Танк¹⁸⁰ ліста не падпісалі. Ведама, той ліст мала чым дапамог апальнаму аўтару (ды і ня мог памагчы), але вэрхалу нарабіў нямала. Тоё, што вакол яго адбывалася, дало зразумець партыйнаму кіраўніцтву, што ў надта апекаваным калектыве пісьменьнікаў няма былога сцэмэнтаванага адзінства. Што пісьменьнікі, як ні дзіўна і не зважаючы на шматгадовы ўціск і рэпресіі, здольныя да пратэсту. Ліст, зразумела, ня быў нідзе надрукаваны, а арганізатараў яго ня раз выклікалі на допыты і разъбіральніцтвы у розныя інстанцыі (у tym ліку і ў КДБ). Але справа была зробленая, пісьменьнікі ўпершыню засьведчылі, што могуць не падпарадковацца грознай партыйнай волі. Тоё ўжо было небяспекай, якая дайшла да Масквы і якую належала прадухіліць.

Зусім нечакана ў Горадні паявіўся мой перакладчык Міхась Гарбачоў. Ранкам праста зь цягніку ён прыбег да мяне на Алега Каашавога¹⁸¹, сказаў, што прыехаў інкогніта, бо мае дужа пільную справу. Праз публікацыю маёй аповесьці, да якой і ён прычыніўся, у ЦК КПСС падняўся вялікі скандал, рыхтуецца закрытая пастанова на гэты конт, якая чорт ведае што можа нарабіць. Таму трэба папярэдзіць — прызнаць крытыку і павініцца. Найлепш таемна, у выглядзе асабістага ліста ў ЦК. Я, натуральна, не пагадзіўся, Міхась пачаў націскаць. Мы ўсчалі спрачацца, сварыцца і, вядома, піць. Спрачаліся і пілі ці ня суткі запар, але да згоды так і не прыйшлі. Сказано было шмат усялякай п'я-

най лухты, але нямала і прынцыпавага, што неадольнай мяжой разьдзяліла мяне з майм перакладчыкам. У канцы ён сказаў: што ж, аповесыць, канешне, цяпер ня выдадуць, будзе ляжаць, бы запасны капитал у сэйфе. Можа, калі-небудзь... Апроч шмат чаго іншага, яму як перакладчыку, канешне, было шкада ўласнае працы, якая прападала марна, і ён спадзяваўся на калі-небудзь. На жаль, ягоныя спадзяванкі ня спраўдзіліся, Гарбачоў памёр, так і не дачакаўшыся выдання адыёзнага твору.

Правёўшы Гарбачова на маскоўскі цягнік, я засеў за прамову. Нячаста я выступаў на пісьменніцкіх зборышчах такога роду, але тут рашыўся. (Пасьля некаторыя з маіх дужа інфармаваных апанэнтаў абсалютна дарэмна звалівалі гэта на невінаватага ў tym Гарбачова.) Ды й Алесь Адамовіч сказаў па тэлефоне: прамаўчаць ты ня маеш права, асабліва калі за цябе могуць пацярпець іншыя. За дзень я накідаў выступ з маймі поглядамі і маймі нязгодамі. Прыехаўшы ў Менск, даў прачытаць тое некаторым маскоўскім гасцінам — Аскоцкаму і Лазараву, яны не пярэчылі. Хіба толькі Лазараў, які крыху ведаў маю ня надта спрэтыканую манеру выступаць, сказаў: не затараплівай. Тое было правільна: я стараўся прачытаць напісане як мага хутчэй, і тое выглядала кепска. Чытаў у вялікім нэрвовым напруженіні, пры абсолютнай цішыні ў залі, а як скончыў, заляя нечакана грымнула воплескамі. Некаторыя ў задніх шэрагах нават усталі. Начальнства ў прэзыдыуме, вядома, сядзела з каменнымі тварамі. Але начальнства ведала тое, чаго ня ведалі іншыя — недарма яно рыхтавала зъезд доўга і старанна. Пасьля перапынку адразу выступіў Алесь Савіцкі¹⁸², які незадоўга перад tym прыехаў з асыпірантуры Літаратурнага інстытуту і таксама пачынаў кар'еру. Цьвярдым, разъмераным голасам пераконанага артадокса ён умомант прыгваздзіў да ганебнага слупа рэнэгата і антысаветчыка Быкову за яго паклён на Савецкую армію і яе авангард — партыю камуністык. Савіцкаму таксама апладзіравалі, а я там жа ў залі напісаў яму запіску: «Далёка пойдзеш, Алесь!». И бы ў ваду глядзеў. Не мінула і месяца, як мой зямляк і аднагодак апынуўся на хлебнай і ганаро-

вай пасадзе ў ЦК КПБ. Праёду казалі: «Галоўная ісьціна веку: сябра зьеў — сам таўсцейшым стаў».

Ворагаў той прамовай я, вядома, набыў нямала (усё кіраўніцтва, якое пасьля доўга пазъбягала са мной вітацца), але паболела і сяброў. На сустрэчах і ў рэстаранным застольлі вельмі прыязна аднесыліся да таго факту Рыгор Бярозкін¹⁸³ і яго маладзейшыя таварышы — Валя Тарас, Навум Кісьлік¹⁸⁴, Хведар Яфімаў¹⁸⁵. Зь імі ж часцяком быў і няп'ючы Алесь Адамовіч, tym ня менш ці ня самы актыўны ініцыятар застольных сустрэч. Пакуль мы хмялелі, ён разумна і зъястоўна гаварыў пра татальны ўціск літаратуры і нязломнасць асабістай волі. У абставінах звыклай несвабоды тое было няпроста. Але неабходна. Інакш справа літаратуры ператваралася ў банальную паліцэйскую справу сыску і пакарання. Я казаў, што тое вельмі важна было б давесыці нашаму кіраўніцтву СП, на што Адамовіч толькі іранічна хмыкаў — яны тое ведаюць лепей за нас. Бо ў tym непасрэдна ўдзельнічаюць. Што ж, як заўжды, Саша меў рацыю, бо ўжо быў навучаны скандальнай гісторыяй у Маскоўскім універсітэце.

Тэкст майго выступу на зьезьдзе трапіў у Москву, адтуль на Захад. Радыё «Свабода» передало яго ў эфір. А неўзабаве я атрымаў з Бэрліну пудоўна выдадзеную кніжку «Мёртвым не баліць» на нямецкай мове. Дырэктар заходнебэрлінскага выдавецтва «Propileen» пытаўся, якім чынам ён можа заплаціць мне ганарап. Мы з Аляксеем Карпюком доўга райліся над адказам і вырашылі пакінуць гэтае пытаныне навырашаным. Інакш не абярэшся бяды. І, мабыць, зрабілі правільна, бо ўсе замежныя ганарапы тады ішлі праз адмысловую дзяржаўную структуру, абыходзіць якую было небяспечна. Яшчэ нядаўна паведамлялася пра суд над нашчадкамі Барыса Пастаніка — быццам бы за паштраншыне правілаў валютных аперацыяў.

Неўзабаве пасьля звезды я атрымаў першы ліст ад Твардоўскага. Пасьля ён прысылаў мне нямала лістоў і паштавак, але той самы першы стаўся для мяне самым важным ва ўсіх адносінах. Аляксандр Трыфанавіч найперш абронтуваў уласную пазыцыю ў дачыненьні да сучаснай літа-

ратуры і засьведчыў пэўную прыхільнасць да майго выступу на звездзе. Яму спадабалася, што я не апраўдаўся там, не вініўся, а хутчэй — наступаў і абвінавачваў. Пахвальнае слова рэдактара і мэтра расейскай літаратуры было для мяне важней за ўсе пагрозыльвыя напады ўсіх «літаратураведаў у штацкім». Я адчуў сябе яшчэ болей упэўнена, калі аднойчы пад восень атрымаў тэлеграму зь Ялты ад славутага аўтара «Акопаў Сталінграду» і таксама ўжо бітага крытыкай (за падарожныя нататкі з Захаду) Віктара Някрасава. «П'ём за ваша здароёе, жадаем новых кніг праўды пра нашу вялікую вайну», — значылася ў тэлеграме...

У выніку буйнай кампаніі дыскрэдытацыі твору Быкава аўтар пачаў атрымліваць шмат лістоў ад яго чытачоў. Пісалі зь Беларусі, з Москвы, зь Пецярбургу і нават зь Сібіры і Далёкага Ўсходу. Аўтары былі самыя розныя — ад ветэранаў былой вайны да моладзі і студэнтаў. Значная большыня пісьмаў была ў падтрымку пазыцыі аўтара, падзяка за праўду вайны. Тады ж празь лісты я пазнаёміўся зь некаторымі пісьменнікамі, што былі, так бы мовіць, «укушаныя вайной», інваліды, якія самі пісалі пра яе. Гэта быў выдатны рускі пісьменнік У. Тэндракоў¹⁸⁶, а таксама С. Круцілін¹⁸⁷, В. Ганчароў¹⁸⁸, [нечытэльная ўстаўка], Д. Гусараў¹⁸⁹ зь Петразаводзку. Яны дзяяковалі мне і пісьмова піснулі руку. Тады і пасля такіх лістоў у мяне набраўся не адзін чамадан. Частку іх пазней я спаліў на дачы, як пабачыў, што іх могуць украсыці, бо дужа цікавіцца пэўныя людзі. Але ўжо тады заўважыў, што ўсе лісты былі пэрлюстраваныя, што ня надта і ўтойвалася пэрлюстратарамі. Вядома, што папера савецкіх купэртаў была благая, і съяды гарачага адпарваныя на другім баку былі відавочныя. Пры tym некаторыя з лістоў пэрлюстраваліся па некалькі разоў, у розных інстанцыях. Асабліва пашкуматаннымі выглядалі лісты да бацькоў, у вёску. Падобна, іх адпавалі ў Гародні, дзе я іх апускаў у скрынку, затым у Менску і, вядома ж, па месцы адрасата — усім трэба было ведаць, што піша Быкаў. Але я даўно ўжо не пісаў нічога падазро-

нага, тым болей бацькам. Як, дарэчы, і яны мне, чые лісты былі ня лепшыя з выгляду. Калі трапляла якая бандэроль – кніга ці рукапіс, дык яна была бязылітасна пашкуматаная (бы яе грыз сабака) і мела чорны паштовы штэмпель: «Поступила в поврежденном виде».

Некаторыя лісты наогул не прыходзілі – мабыць, адразу ішлі ў «справу». Тады ксэраксаў яшчэ не было, а на перадрук органы ашчаджалі працу «кваліфікованых машыністак».

54. Сафія. Съмерць бацькі

Яшчэ падчас паездкі Найдзена Вылчава ў Беларусь было дамоўлена, што балгарскі Саюз пісьменнікаў запросіць мяне на госьці. На тое меліся падставы, і першая зь іх – мае «Трэцюю ракету» і «Альпійскую баладу» пераклалі на балгарскую мову і выдалі ў Плоўдзіве. Значыць, я меў права на нейкі там ганарап. Але ў мяне не было замежнага пашпарту. Калі я звярнуўся ў менскі МВД, дык там доўга не адказвалі, штосыці цягнулі. Мінаў час, настала восень. І тады аднойчы пазванілі: можаце прыехаць па пашпарт. Праз тыдзень я ўжо ехаў цягніком з Москвы ў Сафію. Мне дужа карцела наведаць краіну маёй хай сабе і малашчасьлівай маладосьці, зірнуць на знаёмыя і мілыя мне мясціны. Ну і, вядома, пагасыцяваць. Усё ж я ехаў паводле запрашэння афіцыйнай арганізацыі, а не як бяспраўны прыватны паязджанін.

На памежнай станцыі Унгены, якую я некалі адваёўваў у немцаў, ужо добра функцыянувала пільная памежная служба, і мяне адразу папрасілі з вагону ў будынак вакзalu. Чамадан, сказаі, можна ня браць. Я нічога з сабой ня вёз, апроч бутэлькі гарэлкі ды пару кніжак. Яшчэ праўда, жонка Аркадзя Куляшова – Аксана Хведараўна – дала каробку цукерак для дачкі Валі, што была замужам у Сафіі.

У вакзале павялі на другі паверх, дзе ў прасторным габінэце сядзеў бляндыністый чалавек, што яўна мяне чакаў. Я адразу здагадаўся, хто гэта, хоць ён і не назваў сябе.

Пачалася размова — што, як? Адкуль і куды? Якія там у вас сябры? Якія зь імі сувязі — паштовыя ці асабістыя? Пасъля гаворка набыла болей эмацыйны тон — чаму вы гэтак тэндэнцыйна пішаце? У нас шмат вайсковых пісьменьнікаў, але ж іншыя пішуць добра, без скажэньня праўды вайны і працы органаў. Без арганізаванай працы органаў не было б і нашай перамогі ў вайне — ворагі і зраднікі хутка б здалі Савецкі Саюз Гітлеру. А так во вы маеце магчымасць паехаць у Балгарью, сустрэцца і выпіць зь сябрамі. У гэткай размове мінула гадзіна ці болей, і я пачаў баяцца, што магу адстаць ад цягніка. Пра тое яму і сказаў. Ён толькі ўсьміхнуўся — цягнік бяз вас ня пойдзе. І праўда, добра нагаварыўшыся і, мабыць, дарэшты выканаўшы свой абавязак, ён правёў мяне да вагону. Як цягнік перайшоў мяжу, я расчыніў свой чамадан і зъдзівіўся: усё там было ператрэсена. Адзін з суседзяў па купэ пасъля шапнуў у калідоры: чамадан яны таксама бралі туды. Што ж, дзякую, што хоць не пакралі чужыя цукеркі...

Рэшта таго шляху па Румыніі і да самай Сафіі была азмрочана, я ўжо не хацеў і ехаць. Але неўзабаве ў Сафіі, якая спаткала мяне знаёмым пахам смажанай кебабчы, настрой памалу падняўся. Асабліва пасъля добрай чары грэнай ракі¹⁹⁰ ў съцюдзёны час. Найдзен тут жа ўладкаваў мяне ў гатэль і папярэдзіў, што на tym афіцыйная гасыціна СП канчаецца, далей мной апекваюцца прыватна. У tym ліку і ён. Так загадала Москва, наогул хацела адмяніць візит, але балгары палічылі такі акт бестактоўным і дазволілі прыехаць. Што ж, прыватна яны прымалі таксама няблага. Найперш добра пачаставалі на кватэры ў Найдзена зь яго мілай Мінкай, куды прыйшоў другі Вылчай — Георгій, зь якім я знаёміўся ў час ягонага прыезду ў Менск і Горадню. Празаік Івайла Пятроў пры сустрэчы на вуліцы пачаставаў віном і распавёў дужа палітычны анекдот. У паветранай катастрофе загінулі троі нацыянальныя лідэры: Адэнаўэр, Эйзенхаўэр і Хрушчоў. Пытаньне: які народ найбольш шкадаваць будзе? Адказ: балгарскі. Чаму? Таму што сярод іх не было Тодара Жыўкава. Анекдот у алегарычнай форме ўсё вытлумачыў. Болей пра настроі і жыцьцё

ў Балгарыі можна было не пытацца. Хаця жыцьцё тое было ва ўсіх адносінах қуды лепшае, чым у нашай краіне. Я там меў гонар быць запрошаным на некаторыя госьці і памятаю, як гаварыў пра Менск рэдактар адной балгарскай газэты. Казаў, што, наведаўшы Беларусь, хацеў пла-каць, бо ня ўбачыў на вуліцах ніводнай беларускай шыльды, не пачуў у Менску ніводнага беларускага слова і тады зразумеў, што чакае Балгарью. Ён быў недалёка ад праўды...

У Сафіі звездзіў на Плоўдзіўскую шашу, у былы наш вайсковы гарадок. Гарадок быў на сваім месцы — тыя ж драты агароджы, прахадная, будынкі і казармы. Але нешта і зъмянілася. У рамантычнай віле цераз дарогу, дзе жыў балгарскі генэрал, а пасля наш камбрыг, цяпер месціліся камунальнія гаспадары, у двары сушилася на вяроўцы бялізна, а ў доле два балгарыны смалілі қабана. Акурат, як на беларускай вёсцы. Вёска і там прыйшла ў горад. Гасціннія балгарскія пісменнікі хацелі пачаставаць мяне славутым іх канъяком «Пліска», ды марна. Шукалі па ўсім горадзе, завіталі ў фірменны гатэль «Пліска», але канъяку не знайшлі, сказалі — пайшоў на экспарт. Я падумаў тады: добра, што наш «сучок» не ідзе на экспарт, хоць ёсьць што выпіць.

На пачатку сьнежня¹⁹¹, якраз на дзень сталінскай канстытуцыі памёр бацька. Паехаў на паховіны. Да Полацку ехаў цягніком, а адтоль — на таксі. Не даяжджаючы Кубліч, у Штундаравых гарах таксоўка забуксовала, давялося ісці пешатой. Добра, было недалёка. Бацька перад съмерцю доўга хварэў на нейкую ліхаманку, якую лячылі ў Селіцкай бальніцы, ды марна. Ён дужа пакутаваў — ад хваробы і яшчэ за сына. Як я прыяжджаў апошнім часам, пільна ўгляджаўся ў мяне і цяжка ўздыхаў: дастаецца табе, сынок, лепиш бы ты кінуў пісаць. Пад страхой хлеўчuka ў яго даўно ляжала колькі хваёвых дошак, якія, мяркуючы па ўсім, чакалі свайго часу. Не дачакаўся мой стары бацька, калі я кіну пісаць. З тым і пайшоў у хвойнік пасярод вёскі, дзе сабраліся ўсе тамтэйшыя пакаленіні жыхароў. Жылі і адносіліся адзін да аднаго па-рознаму, але тут ляжаць

цесьненька — у міры і згодзе. Мусіць, толькі на могілках тое і магчыма.

55. «Праклятая вышыня»

Усё апошнім часам перажытае, звязанае зь літаратурай, аднак, ня змусіла мяне адрачыся ад вайсковай тэмы. Хоць і даводзілася часам пакутна, парой безнадзейна. Але падтрымка сяброў — у Менску і Маскве — съведчыла, што ў творчым сэнсе я на плённым шляху. Неяк у Маскве давялося добра і шчыра пагутарыць з Лазарам Лазаравым, які рабіўся ці ня самым аўтарытэтным дасьледчыкам вайсковой літаратуры і ўжо што-нішто надрукаваў у маю падтрымку. Як заўжды, на ўсіх калектывных мерапрыемствах пахвальна і горача гаварыў пра мae аповесыці Алеś Адамовіч. Чытачы прысылалі масу водгukаў, пераважна з адабрэннем аповесыці. Сярод іх аднойчы атрымаў добры ліст ад малазнаёмага тады, а пасля аднаго з самых выдатных пісьменьнікаў Рasei Віктара Астаф'ева¹⁹². Выдатны ліст у падтрымку майго погляду на вайну прыслаў камандуючы ЗАКВА¹⁹³ генэрал армii Стучэнка. Шкада, мала што з тых эпістолярый ў захавалася: частку я сам спаліў на лецішчы (не было дзе хаваць), частку раскralі. Што-колечы здаў у літаратурны музэй.

Тады ўлетку вольны час бавіў на Нёмане. Тут майм сябрам заставаўся Валя Чэкін, разумны музыка і паэт. Неблагія вершы яго часам друкаваліся ў абласной газэце. Зь ім можна было шчыра пагутарыць пра жыцьцё і літаратуру. Ён умеў слухаць, не любіў спрачацца — таксама, як я. Ну і рыбак быў адмысловы.

Стаўшы сакратаром абласнога аддзялення СП, Аляксей Карпюк імкнуўся актывізаваць працу гродзенскіх пісьменьнікаў, арганізоўваў усялякія вечары і сустрэчы — у школах, на прадпрыемствах, часам з выездамі ў раёны. Звычайна для таго запрашаў Дануту Бічэль, Вольгу Іпатаўву, якая са школьных урокаў прыбягала куды-небудзь — у пэдінстытут ці ў рэдакцыю і бойка чытала вершы.

Карпюк звычайна ганарыўся маладымі і недалюбліваў старых — некалькіх дужа актыўных пэнсіянэраў-адстаўнікоў. Да майго сяброўства з Чэкіным ён адносіўся даволі стрымана, але я лічыў, што ён памыляеца. Тоё маё меркаванье не яшчэ ўзмацнела паслья аднаго выпадку.

У адзін зь першых сонечных дзён лета мы дамовіліся з Чэкіным спаткацца на Нёмане, каб пераабсталяваць нашы лодачныя прычалы. Напярэдадні Валянцін прыцяг дзъве таўшчэзныя дошкі, якія за бутэльку здабыў на недалёкай будоўлі. Прыйшоўшы да лодак, я доўга чакаў сябра, а яго ўсё не было. Нарэшце ён паявіўся, але выглядаў чымсьці заклапочаны і не адразу паведаміў мне паціху, што яго клікалі ў КДБ. Не на Урыцкага, дзе было іхняе ўпраўленне, а ў гасыцінцу. І спрабавалі завербаваць, але ён адмовіўся. Тоё ня стала для мяне вялікім сюрпризам, але настрой сапсавала грунтоўна. Зноў жа я ня ведаў, як да таго аднесціся, тым болей, што Чэкін сказаў, быццам яго папярэдзілі аб «неразглашэнні». Тоё, што Валянцін адмовіўся працаваць супраць мяне, рабіла яго ў маіх вачах яшчэ болей шаноўным сябрам. Болей, аднак, пра тое мы ніколі зь ім не гаварылі, і ён не казаў, ці былі ў яго новыя контакты з КДБ. Я таксама нічога пра той выпадак нікому не сказаў, апроч як праз шмат год — Карпюку. Аляксей тады крыва заўсіміхаўся — то ж у іх гэткі прыём, а ты думаў... Я падумаў тады, што калі прыём, дык самы паганы і подлы. Бо тое прызнаныне сябра выклікала ў мяне самыя сяброўскія да яго пачуцьці і поўны давер. Думаў, што калі чалавек, не зважаючы на забарону, прызнаеца ў тым, знаўцца, ён сапраўды адданы табе сябра. Аказваеца, — прыём...

За кароткі час, можа, за месяц, напісаў невялічкую аповесьць, названую «Праклятая вышыня»¹⁹⁴. Гэта ўсё муляў у сувядомасці той выпадак вясны сорак чацвёртага году на фронце. Думалася, там ёсьць штосці новае, што можна выкарыстаць, прынамсі ў літаратуры. Хаця новае — вельмі адноснае разуменне, тое, што я меў на мэце, даўно стала банальнасцю ў нашым жыцці, удоўж і ўпоперак пранізаным тымі самымі «органамі». Але напісаўшы, завагаўся,

ці варта друкаваць? Хацелася з кімсьці парадіцца, ды ў Горадні такіх людзей было мала. Карпюк, здаецца, на той час кудысь зъехаў, мой Валянцін беларускай мовы ня ведаў. Ды й наогул, будучы паэтам, ён ня надта цікавіўся маёй празаічнай творчасцю. Але часам я сустракаўся (пераважна ў кампаніі Карпюка) з выкладчыкам мэдыцынскага інстытуту дацэнтам Клейнам¹⁹⁵. Барыс чытаў будучым мэдыкам гісторыю КПСС, быў эрудзіраваны навуковец, ведаў літаратуру і філязофію. Да нашай рэчаіснасці адносіўся стрымана крытычна, і тое надало мне ращучасці прапанаваць яму аповесыць. Ня надта ахвотна ўзяўшы, ён прачытаў яе за адну ноч і пры сустрэчы дужа хваліў. Сказаў, што гэткую рэч Твардоўскі з радасцю надрукуе. Яна таго вартая.

Найперш я завёз аповесыць у Менск, перадаў Пімену Панчанку. Пімен быў заклапочаны, — мае аповесыці, падобна, пачалі пагражаць ягонаму рэдактарству ў «Мадосьці». Сказаў: добра, калі б падтрымаў «Новый мир». Але ж для «Нового мира» трэба перакласыці, а перакладчыка ў мяне не было. Тады Пімен кажа: зрабіце падрадкоўнік, а перакладчыка яны самі знайдуць. У Маскве перакладчыкаў — навалам.

Так і зрабіў — перапісаў тэкст больш-менш па-расейску. Знарок не шліфуючы, ня дбаючы пра стыль, адно клапаціўся пра сэнс. Нейкай аказіяй адправіў рукапіс у Маскву. Праз дужа кароткі час патэлефанаваў Кандратович¹⁹⁶ — трэба прыехаць.

56. «Новый мир»

На гэты раз адбылася сустрэча з усёй рэдакцыяй. У шырокім крэсле сядзеў грузнаваты, афіцыйна апрануты Аляксандр Трыфанавіч Твардоўскі, прыйшлі стрыманы Аляксей Кандратовіч, акулярысты Ігар Вінаградаў¹⁹⁷, гаваркі Уладзімер Лакшын¹⁹⁸, мая рэдактарка Аня Берзэр і яе каляжанка Іна Барысава. Паслья падышоў сівалосы ўсьмешысты Ігар Сац¹⁹⁹, а сакратар Хітроў²⁰⁰ быў тут ад самага пачатку. Пачалося абмеркаваньне, якое ішло нядоў-

га, стрымана і грунтоўна. Памятаю, Кандратовіч гаварыў пра некаторую жорсткасць самай канструкцыі аповесыці, Лакшын — пра характары. Твардоўскі адзначыў пэўны новы ньюанс у распрацоўцы няновай тэмы, але сказаў, што надрукаваць аповесыці для яго — ававязак. Вось толькі пераклад... Хто зробіць пераклад? Лакшын сказаў, што пераклад мог бы зрабіць Дудзінцаў²⁰¹, нядыўна раскрытыкаваны за раман, ён сядзіць бяз працы. Твардоўскі зірнуў на яго з дакорам: «Ага, значыцца, так: аўтар Быкаў, рэдактар Твардоўскі, перакладчык Дудзінцаў? І вы хочаце з такім трывою надрукаваць аповесыці?». Усе засымляліся, зразумеўшы марнасць прапановы Лакшына. Тады, пасыльня нядоўгага роздуму, Аляксандр Трыфонаўіч кажа: «Вось, няхай Васіль сам папрацуе над рускім тэкстам, як мае быць вычытае, Анна Самойлаўна паможа. А мы паглядзім». На tym і вырашылі. І на шмат год запачатковалі з Быкава перакладчыка ўласнай прозы. Хаця хлеб той апынуўся надзвычай цяжкі, прынамсі для мяне, які ня раз спрабаваў яго кінуць. Але зноў браўся, бо інакш не выпадала.

У заключэнні Твардоўскі аб'явіў, што аўтарская назва ня пойдзе, над назвай патрэбна думаць. Мусіць, тое мне найбольш не спадабалася, але я ўжо ведаў, што тут надта патрабавальна адносяцца менавіта да назвы. Таго ад іх вымагае палітыка. А там, дзе палітыка, там няма месца ні густу, ні нават логіцы. Уся мая далейшая практика адносінаў з выданнямі і выдавецтвамі пацвердзіла тую нязрушную выснову.

У «Маладосыці» аповесыці, як і належала, выйшла раней²⁰² за новамірскую публікацыю. Але не пасыпеў я атрымаць чарговы нумар «Маладосыці», як у Менску зьявіўся вялікі артыкул партыйнага журналіста, нейкага Агеева, які камені на камені не пакідаў ад аповесыці. Дасталося, вядома, і аўтару. Хаця іншай ацэнкі я і не чакаў, але было трохі крыўдна — колькі ж можна! На гэты раз беларускае кіраўніцтва не спудлавала — папярэдзіла пэўную маскоўскую ацэнку. Калі раней яно апыналася «на падхопе», дык цяпер падхопліваць маглі расейцы. Ініцыятыва была за Беларусью.

У Москве, канешне, ня спалі, падхаплі ў час. Ці не па ўсіх газэтах пракацілася хвала крытыкі і асуджэння. Не прытупляў палітычнае пільнасці ГЛАВПУР²⁰³. На ўсялякіх палітычных нарадах ягоны начальнік генэрал Епішаў у якасці нэгатыву прыводзіў у прыклад «паклённіцкую» аповесьць Быкава. Ягоныя ацэнкі перайшлі нават ў вайсковыя падручнікі і дапаможнікі па палітзанятках для салдатаў Савецкай арміі. Тут якраз падасыпей і «Новый мир» з аповесцю, дзе яна была названа «Атака сходу». Тоё, што «сходу», павінна было неяк прабачыць няўдачу самой атакі, — так мне растлумачылі пасыля ў «Новом мире». Але не пррабачылася нічога. Уся савецкая прэса, чынчы расправу над аўтарам заганнай аповесці, граміла і часопіс, асабліва ня раз ужо зганьбаванага Твардоўскага. Чытаючы, як яго бэссыцць, я адчуваў некаторую няёмкасць, што «падставіў» часопіс і яго шаноўнага рэдактара. Той, аднак, не вініўся, а прыслаў мне чарговы ліст з падтрымкай і спасылкай на пратапопа Авакума, які з астатніх сілаў топае сабе з пратапопіцай. Толькі да якой мэты, думаў я. Да свайго апошняга вогнішча ў закінутай хаціне? Праўда, «Літературка» зъміясціла адзіную на той час пазытыўную рэцензію²⁰⁴ на аповесць, і для мяне сталася важна, што аўтарам яе быў Юры Бондараш.

57. Каця. Румынія

Я працягваў працаваць у рэдакцыі, але заўважаў, як адносіны да мяне робяцца ўсё болей кіслыя. На пасаду адказнага рэдактара прыехаў новы чалавек, ветэран вайны, былы лётчык Георгій Лысоў. Ён меў са мной гутарку, зь якой я зразумеў, што абкам доўга тут мяне не пацерпіць, і Георгій Сыціпанавіч раіў пісаць трохі ашчадней. «Ну іх да д'ябла, гэтыя органы! Іх лепш не чапаць, я ж па сабе ведаю...» Я думаў: хто з нас таго ня ведае? Але ўсе маўчым. Можа, і мне трэба змоўкнуць. Я ўжо гатовы быў змоўкнуць. Можа, і зрабіў бы тое, каб не наступныя падзеі...

Жонка ўвесе час працавала ў школе, дома падрасталі два хлопцы, хапала хатніе працы, і яна шукала памочніцу.

Хтось з выкладчыц пэдінстытуту параіў добрую жанчыну, адзінокую, якая магла б прыходзіць разы два на тыдзень прыбіраць у кватэры. Хутка яна і зъявілася ў нас — добрая, руплівая жанчынка. Яна сапраўды жыла адзінокай, хаця мела сына, і ўжо пабывала ў лягеры. Праўда, ня надта было зразумела, за што. Ды я не цікавіўся. Звычайна, як яна прыходзіла прыбіраць, мы з хлопцамі вымяталіся на падворак ці яшчэ куды — каб не замінаць. Прыйбірала добра, старанна. Жонка была задаволеная.

Але неяк я паткнуўся ў шафу па патрэбную кнігу — «Іюнь 41 года» Некрыча, якога толькі што разграмілі ў друку, — а кнігі не аказалася. Памятаю добра: днямі ставіў на пэўнае месца ў шафе, а цяпер яе там няма. І ніхто ня бачыў, нічога ня ведае. Прапала кніга. Перад тым цягам доўгага часу атрымліваў з Мальмэ ад адной эмігранткі даўгія лісты з апісаньнем яе асабістых прыгодаў у Менску падчас акупацыі. Напісаныя дробненькім почыркам на дужа тонкай паперы, яны былі вельмі цікавыя, бо мелі масу падрабязнасцяў, прозьвішчаў, датаў. Я зьбіраў іх у пачак (набралася ўжо, можа, лістоў дваццаць), таксама ставіў за шкло ў шафу. Пасыля кнігі зьніклі і тыя лісты. Каму яны маглі спатрэбіцца? Але вядома, каму. Мяркуючы па ўсім, пасыля таго, як з кватэры вымяталіся гаспадары, туды прыходзілі госьці.

Што гэта менавіта так, неўзабаве пераканаў і наступныи выпадак.

Неяк позняй восенню мяне ўгаварылі з замежнай камісіі СП зъездзіць у Румынію. Прытым аднаму. Ехаць мне туды ня надта хацелася, знаёмых там не было. Праўда, у Бухарэсце выйшла некалькі маіх кніжак, і жанчына з замежнай камісіі надта пераконвала: маўляў, румыны вас чытаюць, любяць і дужа просяць. Паездка тая прынесла мне мала радасці, разбалеўся зуб, давялося яго выдзіраць, заплаціўши за тое ці ня ўсе мае камандзіровачныя. Прымалі, аднак, добра, праўда, пацікавіўшыся напачатку, што я пішу — вершы ці прозу? Тоё шмат пра што мне сказала. Але там усё ж адбылося некалькі добрых знаёмстваў зь літаратарамі, і адзін зь іх, аўтар манографіі пра расейскую

літаратуру, падарыў мне сваю візитоўку з прозывішчам Утан. (Гэткае прозывішча на той час меў генэральны сакратар ААН.) Дома да мяне ў габінэт прыйшоў для размовы Барыс Клейн, мы пагутарылі, я распавёў пра паездку і паказаў ту ю візитоўку. Барыс шчыра зъдзівіўся: ты сустракаўся з У Танам? Кажу, так, сустракаўся, і ён нават напісаў пра мяне ў кніжцы. Госьць усё зразумеў, мы пасьмяяліся і разьвіталіся.

Празь які дзень у Горадні падняўся таемны шум наконт У Тана. Знаёмы доктар цікавіцца, з кім я сустракаўся ў Румыніі? А што, і Генсек ААН быў там? — Ды не, кажу, што яму там рабіць? Звоніць дырэктар бібліятэкі: ня можаце назваць, якія кнігі напісаў У Тан? Тут спатрэбіся, а знайсьці ня можам. Пытаюся, каму спатрэбіся? — Тое не тэлефонны разгавор... Але ведама, каму. Словы Клейна яны запісалі, а візитоўку, вядома, ня бачылі і падумалі, што тое — нелегальна прывезеная кніга У Тана. Значыцца, дзесяць пад канапай у мяне — жучок.

58. Ідэалягічныя дывэрсанты

Пасьля малавясёлай гісторыі з публікацыяй «Праклятай вышыні» намеры мае наконт ваенна-франтавой тэмы пачалі марнець. Хоць я і бачыў там яшчэ нямала магчымасцяў і ў галаве мроілі пэўныя пляны, але, прыкінуўшы, як тое будзе сустрэта начальствам і крытыкай, рашыў устрымыцца. Тым болей, што і ў партызанскім мінулым бачылася мне ня менш цікавага, можа, найперш сваёй маральнай проблематыкай. Трэба зазначыць, што як за туго, так і за іншую тэму я браўся пасьля ўсіх. Як ужо іншыя напісалі шмат і пра фронт, і пра партызанаў. Каб не замінаць іншым, я стараўся сыціпла ісьці съследам і падбіраў пакінутае.

Падобна, у краіне махнулі кіраўнічай рукой на эканоміку, прамысловасць, на далейшы ўздым сельскай гаспадаркі і ўзяліся за любімы канёк — уздымаць ідэалёгію. З поваду ідэалёгіі праводзіліся пленумы ўсіх узроўняў, творчых саю-

заў; рэдакцыі і выдавецтвы ўмацоўвалі выпускнікамі ВПШІ ды АГН²⁰⁵. Неверагодных памераў дасяглі Галоў- і абліты, сьпісы забароненых тэмаў і звестак набылі таўшчыню тэлефонных даведнікаў. У рэдакцыях і выдавецтвах галоўным чалавекам стаў цэнзар, які прыдзірліва мацаў кожны радок і пры парушэнні дакладваў наверх, каб апэратыўна зрабіць аргувады. Пропагандовым аппаратам было вынайдзена ёмістae і ўніверсальнае азначэнне: і д э а л я - г i ч н y я д y в э r с i i²⁰⁶. Для іх выяўлення пры кожным парткаме працавалі ідэялагічныя камісіі, якія таксама выносілі свае вэрдыкты. Для пачатку ва ўсіх інстанцыях правялі кампанію па выяўленні абстракцыяністаў і барацьбе зь імі.

Аднойчы мяне паклікалі ў аўкам, дзе першы сакратар Уладзімір Міцкевіч, чалавек двухмэтровага росту і з квадратнымі пашчэнкамі, папытаўся, ці ведаю я, што такое абстракцыянізм. У меру маіх ведаў і разуменьня я спрабаваў растлумачыць, што гэта такое, і сказаў, што ў літаратуры абстракцыянізму няма. «А Еўтушэнка?» — было зададзена пытаныне. — «Ну які ж Еўтушэнка абстракцыяніст, ён самы што ні ёсьць сацыяльны рэаліст», — сказаў я. — «А ваш Карпюк?» Тое мяне ўжо зусім зыдзівіла: «Карпюк — абстракцыяніст?» Але, як хутка выявілася, аўкамаўскі бос клікаў мяне зусім не затым, каб слухаць мае тлумачэнныні.

Калі неўзабаве быў скліканы абласны сход гаспартактыву, Міцкевіч ужо граміў на ім маскоўскіх абстракцыяністаў Еўтушэнку і Вазьнясенскага, да якіх далучыў і нашага Карпюка. Сход патрабаваў ад члена КПСС Карпюка прызнацца, і той выказаўся ў тым сэнсе, што нават добра ня ведае, што гэта такое. Тады Міцкевіч заявіў у заключнай прамове, што таварыш Карпюк, як усе тут пераканаліся, замаскаваны абстракцыяніст, хаця і не прызнаеца.

Трэба зазначыць, што ў першага сакратара аўкаму было нямала прэтэнзіяў да Карпюка зь іншага поваду. Даўні змагар за праўду і справядлівасць, Аляксей з усякага поваду хадзіў у аўкам і гадзінамі сварыўся з усімі сакратарамі, у тым ліку і зь першым. Яго абураўлі адносіны кіраўніцтва

да стану культурных устаноў у вобласці, да забесьпячэння гараджанаў прадуктамі, нават тое, што адрослыя ў скверы дрэвы засланяюць бюст Элізы Ажэшкі. Цяпер, здаецца, надарыўся момант, каб публічна зганіць пісьменьніка. Але Карпюк рашыў не паддацца, паехаў у Менск да Машэрава²⁰⁷. Калі з прыёмам у Машэрава не атрымалася, кінуўся ў Саюз пісьменьнікаў да Танка²⁰⁸. Але Танк толькі развёў рукамі — маўляў, што ты будзеш рабіць з дурнямі. Мабыць, Яўген Іванавіч меў рацыю, ён даўно на ўмешваўся ў ніякія канфлікты з уладамі. У лепшым выпадку мог адаслаць да свайго вечнага намесніка Шамякіна. Але каб Шамякін за каго-небудзь заступіўся перад партыйнымі органамі, такога не здаралася. Ён сам іх баяўся; казалі, што, калі ў СП званіла кіраўнічая дама Сінельнікава, з трубкай у руцэ прымаў стойку «съмірна».

Пасля зъезду на месца Сінельнікавай у ЦК прыйшоў Савіцкі, і першай яго камандзіроўкай на перыферыю стала паездка ў Горадню.

Карпюк паклікаў мяне ў Дом Ажэшкі²⁰⁹, дзе ён звычайна сядзеў над друкаркай, і кажа: «Слухай, прылятае Савіцкі, дык ты сустрэнеш яго ў аэрапорце, а тут буду прымаць я. Як і належыць па пратаколе».

Я так і зрабіў. Спаткаў важнага госьця ля трапу самалёта, на абкамайскай «волзе» прывёз да Карпюка. Карпюк падняўся з-за стала. Савіцкі, які некалі разам з Карпюком вучыўся на Вышэйшых літаратурных курсах, па-таварыску працяг руку — здароў, Аляксей. Аляксей, аднак, схаваў свае рукі за сыпіну і мовіў: «Во што, Алесь. Ты стукач, і я табе рукі не падам. Але калі ты прыехаў ад ЦК, дык сядай, будзем гаварыць аб справе».

Савіцкі, мабыць, меў добрыя нэрвы, не міргнуўшы вонкам, сеў за стол. Пачалася казённая размова — выкананыне плянаў, адносіны і ўзаемадносіны. Карпюк хутка згубіў увагу да госьця і сказаў, што ў яго сёньня шмат працы, ён канчае аповесць. Яны холадна развязваліся. Той халодны прыём праз кароткі час даволі горача адгукнуўся ў Карпюковым лёсе.

59. Хэмінгуэй, Рэмарк

Як я з часам пераканаўся, жыцьцё ў правінцыі мае хіба ўяўную перавагу перад сталічным жыцьцём, дзе ў сучаснага чалавека сапраўды ёсьць магчымасць схавацца ў мурашніку шматлюдзьдзя. Насуперак пашыранаму меркаванню, у правінцыі тое немагчыма. Па-першае, тут ён пад няспынным наглядам начальства, суседзяў, органаў, якія заўсёды імкнутьца ўсё і пра ўсіх ведаць. Зноў жа — візыты. У Горадні, дзе мы шмат год жылі з Карпюком, не мінала тыдня, каб хто не прыехаў да нас — зь Менску, Масквы ці з Польшчы. Вядома ж, прыяжджалі сябры, харошыя людзі, журналісты, якім мы былі радыя. Звычайна пасъля такіх знаёмстваў завязвалася сяброўства, якое часам доўжылася гадамі. Але сярод іх траплялі і падазронныя ці яўна падасланыя па лініі бяспекі людзі. Ды як было ўведаць пра тое? Іншыя пісалі пісьмы ці тэлефанавалі па справах зь Менску або Масквы. Часта званіў Мікола Матукоўскі. Ён працаваў у «Ізвестіях» і, вядома, шчыраваў для сваёй газэты. Што-нішто я пісаў так, як разумеў з проблемаў літаратуры ці мовы, ён, вядома ж, перапісваў, і тое друкавалі, мала, аднак, робячы радасыці аўтару. Аднойчы да нас прыехаў любы ўсімі Уладзімер Караткевіч²¹⁰. Тады ён пісаў «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» і хацеў паглядзець на гродзенскія «касталомныя вежы». Не чакаючи, калі яму гаспадары наладзяць пачостку, сам склікаў тутэйшых літаратаў у рэстаран «Беларусь» (які яшчэ тады быў), пачаў адкаркоўваць бутэльку шампанскага і ablіў любую ім Дануту²¹¹. Пасъля гжэчна выбачаўся і цалаваў яе ручкі. Незадоўга да свае съмерці прыехаў з Варшавы слынны польскі паэт Віктар Варашильскі, якога пасъля затрымалі на гродзенскай мытні, зрабілі ганебны, зневажальны пепратрус па поўнай праграме. Варашильскі тут нарадзіўся і з бацькамі жыў у вайну. Немцы ня вынішчылі сям'ю славутага гродзенскага яўрэя-гінэkolяга толькі з тae прычыны, што ўсе гады акупацыі яе ратавала беларуская жанчына, былая работніца раддому. Віктар распавядаў, як тая цягала па начах трох малых і трох старых, перахоўвала ў

скляпах і закінутых хлеўчуках, рызыкующы ўласным жыцьцём і жыцьцём сваіх крэўных. І выратавала, ніхто не загінуў. Памерла тая жанчына ў 70-я гады, не адзначаная ні беларускай уладай, ні ізраільскім Ёд яш э м²¹². Дрэўца ў яе гонар ля славутай менскай Ямы нікім не пасаджана.

На дзень ці два мы з Карпюком мелі прыемнасць сустракаць у Горадні ўжо тады слыннага пісьменніка з Беластоку, апальнага Сакрата Яновіча²¹³. У часе прагулянак па гарадзенскіх ваколіцах ён распавядалі пра свой перасъед ад польскіх уладаў, а мы распавядалі яму пра свой. Тым і паразумеліся. Як паказаў час, — назаўжды.

Асаблівую прыязнасць госьці праяўлялі да Карпюка, тым болей, што ён быў заўсёды даступны, днямі сядзеў у сваім офісе, стукаў на друкарцы. Неяк зачасціць у Горадню журналіст і пісьменнік Олек Амельяновіч, таксама з Беластоку. Карпюк звычайна не любіў пачостак і ў пэўных выпадках запрашаў мяне або прыводзіў каго да мяне на кватэру. Амельяновіч быў просты, таварыскі хлопец, ахвотна піў і шмат распавядалі пра свае экзатычныя вандроўкі на поўдзень, у Лацінскую Амэрыку. Але аднойчы, перад тым, як ён меўся прыехаць, у Карпюковым офісе раздаўся ананімны званок, і хтось папярэдзіў, каб Олека не прымалі. Мы апынуліся ў разгубленасці — чый гэта званок, зь якога боку? Памятаю, тады ўтрох — я, Карпюк і Клейн, — адышоўшыся ў парк ля Каложы²¹⁴, абмяркоўвалі тое здарэнне. Што гэты званок — зь бясыпекі, не выклікала сумневу, але зь якой? Карпюк кажа: а раптам то зь іхній? Разумны Клейн адказвае: і з нашай ня лепш. Так мы нічога і ня вырашылі. Але, здаецца, пасъля гэтага Амельяновіч не прыехаў зусім. Затое, калі неўзабаве ў Карпюка зьявілася патрэба звярнуцца да яго ў Беластоку, той яго выручыў, як ня мог выручыць ніхто ў Беларусі.

Запомніўся прыезд зь Ленінграду інжынэра Вайцяхоўскага, былога партызанскаага камбрыга. Памятаю, тады было добрае надвор'е, мы ўзялі колькі бутэлек і паехалі на прыроду ў Пышкі. Як выпілі, камбрыг і яго колішні падначалены, якога ён прызначыў камандзірам атраду, пачалі ўспомінаць шмат якія эпізоды свайго сумеснага партызанства.

Вайцяхоўскі тады вельмі добра выказваўся пра Карпюка-камандзіра, яны ўспаміналі шматлікіх агульных сяброў-партызан. Называлі імёны — тых, хто загінуў, хто і дзе жыве, якую кар'еру зрабіў па вайне. Вайцяхоўскі дакараў, але і хваліў Карпюка, што той не застаўся пасыля вызвалення ў 44-м мацаваць савецкую ўладу на Гродзеншчыне, як гэта рабілі ці ня ўсе партызанская камандзіры, а падаўся на фронт, дзе яго скалечыла.

А. Карпюк, як распавядаў, трапіў на фронт праз той самы «вальтэр», якім абзавёўся перад вызваленнем у 44[-м] г. Як і шмат якіх партызанскіх начальнікаў, яго на фронт ня бралі, пакідалі для аднаўлення савецкай улады ў Заходній Беларусі. Але сказалі: пісталет трэба здаць. Перад разьвітаннем са сваім «вальтэрам» Аляксей пайшоў у гумно і прыцэліўся ў сучок у съязне. Г якраз трапіў. Шкада яму стала такі дакладны пісталет, і ён не наважыўся разьвітацца зь ім. Лепш пайшоў на фронт.

А там яшчэ на фарміроўцы «вальтэр» яго адбрасалі начальнікі. Хутка чырвонаармеец Карпюк атрымаў кулю ў плячо, а затым асколак у лёгкія, тады ўжо стала не да пісталетаў.

Карпюк толькі ўсьміхаўся. Яны добра ведалі і паважалі адзін аднаго, і я міжволі зайдросціў ім. У мяне не было жаднай магчымасці для такіх сустрэчаў: мае сябры або ляжалі ў братніх магілах ад Дняпра да аўстрыйскіх Альпаў, або былі раскіданыя па сьвеце. Мінула небагата часу, і я перастаў зайдросціць. Давялося спачуваць...

Недзе з часоў хрущоўскай адлігі ў савецкім друку пачалі паяўляцца кнігі славутых заходніх аўтараў, да таго ў нас невядомых. Можа, першым з гэтага шэрагу пачалі выдаваць раманы Рэмарка²¹⁵, які адразу знайшоў немалую папулярнасць сярод чытацкай моладзі. (Парыж, жанчыны, кальгадос. Але і «На Заходнім фронце безь пераменаў».) Калі французскіх жанчын і свабоднае каканьне ўлады неяк трывалі, дык «Заходняга фронту безь пераменаў» стрываць не маглі. Як заўжды, апэратыўна было пушчана ў

абарот зъняважлівае ў нас азначэнье рэмаркізм²¹⁶, які, бы бірку быку на рогі, вешалі на таго ці іншага аўтара. Першым такой «пашанай» быў ганараваны Булат Акуджаў з яго невялічкай, але ёмістай аповесьцю «Будзь здароў, шкаляр», выдадзенай у скандальных «Тарусских страницах» у Калузе. То была добрая аповесьць. Але болей пра вайну Акуджаў, здаецца, не пісаў — аддаўся паэзіі і шансону, якія зрабілі яго знакамітым у съвеце. Пасыля Рэмарка ў літаратурны савецкі ўжытак адразу ўвайшоў Хэмінгуэй, хоць яго самы значны раман «Па кім звоніць звон» ніяк не хацелі выдаваць у Маскве, а як выдалі, дык аказалася, што амаль траціна тэксту была страчана ў купюрах. Мне далі ў Маскве надрукаваны на тонкай паперы рукапіс, які я ўважліва прачытаў дома і адчуў сябе дужа бедным. І дужа неадукаваным таксама. Тоё, што мы намагаліся і ніяк не маглі зразумець у вайне, знакаміты Хэм зразумеў і напісаў яшчэ ў 30-я гады. З таго часу, а можа, і раней, сутнасьць вайны не зъмянілася. Ваенная сутнасьць наогул наўрад ці мяняецца праз стагодзьдзі. Толькі на першы погляд здаецца, што наша вайна не такая, як папярэдняя, у чымсь кожная наступная вайна інакшая, а ў выніку ўсе аднолькавыя. Мінае час, і ўсё зъліваецца ў адно ёмістое і ненавіснае людзям азначэнье — вайна. Хэмінгуэй адкрыта сказаў, што «вайна — гэта бардак» і што вайна ў 30 год здаецца зусім іншай, чым у 18–20 гадоў, што даўнім уражаныям і пачуццям ня варта занадта верыць. І што найлепшая школа для пісьменніка — нешчасльвае дзяцінства (Твардоўскі, аднак, лічыў, што — юнацтва), і што проза — гэта «архітэктура, а не майстэрства дэкаратора». А мы столькі шчыравалі над стылем, прысмакам слова, забыўшыся пра выснову іншага знакамітага аўтара (Уільяма Фолкнэра), што калі надта клапаціцца над стылем, дык не застанеца нічога, апроч стылю. Хэм ня надта клапаціўся наконт узаконенага стылю, затое яго хутка прызналі заснавальнікам уласнага стылю. Але, можа, самае значнае, што знайшлося для мяне ў вялікага гуманіста Хэмінгуэя, была праставатая, але дужа ёмістая думка: «Добра, калі вырашыш ня быць дрэнню».

Праўда, у нас аднаго рашэння для таго было мала, патрабавалася яшчэ шмат чаго, што часам было вышэй за жыцьцё, вышэй за твой чалавечы лёс.

Задума з «Круглянскім мостам» высыпвала паволі, на гэты раз болей пад уплывам прачытанага, а ня ўспомненага, перажытага. У літаратуры і асабліва ў журналістыцы, а таксама ў т. зв. дакумэнтальнай літаратуры пра вайну тым часам падабралі ўсе і ўсялякія праявы сапраўднага і выдуманага герайзму, дайшла чарга да дзяцей. Ствараўся вобраз малога помсълівага героя, які так ненавідзеў фашыстай, што толькі і імкнуўся аддаць супраць іх жыцьцё. Дарослыя дзядзькі, вядома ж, разумелі яго і ўсяляк садзейнічалі яму. Хаця і было шкода малечу, але калі ён так просіць, дык адмовіць яму не маглі. І яны яго навучаюць, як тое зрабіць з найбольшым вынікам — узарваць мост, цягнік, ці хоць бы аўтамабіль са снарадамі. Вядома, ён гіне, але па-геройску, тое ўсё вытлумачвае і апраўдвае. Пра маральны бок справы таго акту звычайна не згадвалася — мараль там адсутнічала.

Мяне ж прыцягвала менавіта мараль, з таго і зъявіўся²¹⁷.

60. «Круглянскі мост». АТК

«Круглянскі мост» выйшаў у часопісе «Полымя»²¹⁸, які на той час рэдагаваў Павел Кавалёў — Павэлак, як яго трохі зыняважліва клікалі маладзейшыя. Паводле сваёй прыроды то быў неблагі чалавек, не апантаны бальшавік, памяркоўны і абачлівы. Вялікай складанасці з публікацыяй не было — дальнабачны рэдактар найперш заручыўся падтрымкай ЦК. Сакратар па пропагандзе, былы партызан Пілатовіч аповесць адобраў. Як пасъля казаў рэдактар, Пілатовіч найбольш быў прываблены заключнай фразай пра камісара, якога, бы анёла-збавіцеля, чакае ў яме падлетак-партызан Сыцёпка. Звычайна ў сваіх творах я прынцыпова пазбягаяў образаў камуністаў-камісараў, але тут дапусьціў магчымасць таго. Так сказаць — гіпатэтычнага камісара, якога няма, але які можа зъявіцца. Як паказаў

час, то бы ё выйгрышны ход, які ў беларускім выданьні ўвогуле апраўдаў сябе. Рэдактар «Літаратуры і мастацтва», сам былы палітрук-камісар Леанід Прокшы надрукаў у сваёй газэце ўласнаручна напісаны артыкул, цалкам апалягетычны да аповесыцы. Я пераклаў яе на расейскую мову і адвёз у «Новы мір».

Вядома, я мог бы не друкаваць аповесыцу па-расейску, тым болей, што пераклад не чыніў мне асалоды, якраз наадварот. На яго я папсаваў куды болей паперы і затраціў больш часу, чым на арыгінальны варыянт па-беларуску. Але навамірцы прасілі і ня раз напаміналі, як што-небудзь напішацца, адразу прысылаць ім. Твардоўскі прапаноўваў аванс (нават бязвыплатны — у выпадку, калі нічога не напішацца). Я жыў небагата, але авансаў стараўся ня браць. А тут якраз штосьці напісалася ды яшчэ адобрана на ўзроўні ЦК, як было ўстрымацца? Падумаў ужо, што, можа, гэтай аповесыцю ўлагоджу сваіх, а разам і наваміраўскіх ворагаў.

І праўда, аповесыцу спадабалася і ў «Новом мире».

Як я прыехаў, Твардоўскі бы ё у добрым гуморы, сказаў, што гэтая аповесыца, можа, найлепшша з усяго, што я надрукаваў у расейскіх часопісах. Свежая тэма і высакародная ідэя. Мабыць, даўно б трэба прыгледзецца беларускім літаратарам да свае партызанкі, у якой далёка ня ўсё белае, а нямала і чорнага. Але хто іх спадзявігне на тое? Гэты ваш Броўка, у якога даўно «зыліліся вейкі», ці Грышка-съвінапас Шамякін? Я сказаў, што Шамякін — ня Грышка, а Іван. «Адна парода, — сказаў Твардоўскі, — я яе ведаю. У самога продкі адтуль, зь Беларусі. Ці ёсьць у вас там, у Саюзе²¹⁹, які мудры яўрэй? Вам вельмі не хапае мудрага старога яўрэя». Яшчэ ён сказаў, што трэба вучыцца і браць прыклад ня толькі з расейскай літаратуры, якая даўно задушана ідалёгіяй, а і з заходняй літаратуры, дзе моцнага уплыву дасягла літаратура экзістэнцыялізму, Камю, напрыклад. Ягоны раман «Чума» — гэта ж эвангельле дваццатага стагодзьдзя. Канешне, мы — не французы, у нас свой боль, ды ўсё ж... Ён, Твардоўскі, вядома, паважае Пушкіна, але аддае перавагу Нікрасаву. Хаця ўвогуле вершаў ня любіць і нават

хацеў кінуць іх пісаць. Такая была размова перад публікацыяй «Круглянскага мосту» ў «Новом міре».

Бедны Аляксандр Трыфонаўіч, ён не казаў, але, падобна, трошкі спадзяваўся, што мая адобраная беларускім ЦК аповесць, можа, паправіць і рэпутацыю ягонага часопісу, якая тады дайшла да мяжы магчымага. Можа, ён разылічваў на падтрымку беларускага партыйнага кіраўніцтва ў ягоным двубоі з бандай Сафронава, Кочатава, Палікарпава? Як спаквала виявілася, тыя яго спадзянкі былі марныя. Наступныя падзеі не пакінулі ад іх нічога і ў рэшце рэнт давялі да адстаўкі наваміраўскага рэдактара.

Тады на Беларускім вакзале мяне праводзіў Але́сь Адамовіч. Часу трохі было, і мы, седзячы ў зале чаканьня, добра пра ўсё пагутарылі. Адамовіч на той час выдаў дзінве аповесці пра кахранье, якія, аднак, не зрабілі патрэбнага ўражаньня на маскоўскую крытыку. І ён захацеў паглядзець на мой вопыт — прачытаў рукапіс «Круглянскага мосту», які я яму даў напярэдадні. Быўшы партызанам, якім ня быў я, ён, мабыць, меў свае прэтэнзіі да аповесці, але і сам штосьці згледзеў карыснае для сябе. Пра тое мы гаварылі. Ведама, для мастацтва патрэбны жыцьцёвы вопыт і культура, але што напачатку? Бо тое ды іншае разам рэдка здараюцца ў жыцьці, штосьці ідзе наперадзе. Прынамсі ў нашых літаратурах. На Захадзе там інакш. Але нам далёка да Захаду, у нас свой вопыт і свае крытэрыі. Пасьля выхаду з друку «Круглянскага мосту» першым з рэцэнзій выскачыў штотыднёвы «Огонёк», які шмат год рэдагаваў асабісты непрыяцель Твардоўскага Анатоль Сафранаў. Выхадзец зь Беларусі, ён меў у ёй некаторых сяброў — ведама ж, з ліку чэкісташтаба, партызанскіх генэралаў, партфункцыянэраў. Мабыць, тыя ў час прасыгналі і ў Москву, і вось у «Огоньке» паяўляеца разварот за подпісам цэлай групы партызанскіх сакратароў і генэралаў. Самы першы стаіць подпіс двойчы Героя Савецкага Саюза партызанскага генэрала Фёдарава, за ім шэраг іншых. У артыкуле — плач і гнеў, гнеў і плач — на аўтара і часопіс, ягонага рэдактара таксама²²⁰. Пасьля «Огонька» пайшло паехала, ад Москвы да самых да ўсходу. Праз нейкі час

ні Твардоўскага не засталося ў «Новом міре», ні Пілатовіча ў ЦК. Нядоўга пабыў на чале «ЛіМу» і непрадбачлівы Прокша. Ды і ў «Полымі» абачлівы Кавалёў таксама.

Узаемаадносіны пісьменьнікаў (ды іншых творцаў) заўсёды былі складаныя, чым, зрешты, карысталіся ў сваіх інтарэсах улады. Што ж да нашых вялікіх папярэднікаў, дык дужа хацелася думаць, што тыя стаялі вышэй за асабістую звады, вышэй за інтарэсы ўладаў. Для мяне, напрыклад, гаючай душэўнай музыкай гучыць дауні Коласаўскі радок «Мой мілы Янка, мой Купала...». У тым радку надта шмат засяродзілася – як асабістага паміж двумя геніямі, так і агульнанацыянальнага. Значыць, насуперак усяму такое было магчыма, прынамсі ў мінульым.²²¹

Неяк завітаў да Міколы Матукоўскага, які адразу павёў мяне ў свой габінэт на новай кватэры па Бранявым завулку ў Менску. Там ужо быў Генадзь Бураўкін, зь якім яны вычытвалі гранкі набору, што атрымалі з «Ізвестій». Гэта быў артыкул Матука²²² пра Быкава – ці ня першы ў цэнтральным друку, які меў на мэце даказаць грамадзству, што Быкаў – наш, савецкі пісьменьнік, не які там паліцай ці ўласавец. І што ягоныя персанажы – патрэбныя і карысныя, бо на вайне былі ня толькі героя, але і баязьліўцы і здраднікі. Што ж, я быў удзячны майм сябрам, якія памагалі мне і раней (і яшчэ будуць памагаць пасля) у майм літаратурным лёссе. Мабыць, і праўда, артыкул у цэнтральнай газэце недзе штосьц зрушыў, наступныя падзеі паказалі ягоны несумненны плён.

61. Танкі ў Празе. Карпюк

У мяне быў транзістарны прымач²²³ з кароткім хвалямі – японскі «Панасонік», які я ці ня кожную ноч настроіваў – лавіў «Свабоду», Бі-Бі-Сі, «Голос Амэрыкі». З усіх, аднак, аддаваў перавагу «Свабодзе». Добра пачуць яе рэдка ўдавалася – глушылі заўжды і шчыльна. Некаторыярайлі

шукаць здатнае месца ў кватэры, каля водаправодных трубаў, паспрабаваць настройваць за горадам. Я спрабаваў і так, і гэтак — часцей за ўсё нічога не атрымлівалася. Перадатчыкі былі за тысячы кіляметраў, а глушылкі — во юны, побач, на ўскраіне горада. Няўдалымі былі ўсе мае спробы і ў туночку. А менавіта тады хацелася дазнацца пра падзеі, што высыпявалі ў адносінах да Чэхаславаччыны, на якую нацэліўся «крыважэрны блок НАТА». «Міралюбны» Варшаўскі блок рыхтаваўся яе ратаўваць.

Раніцай, як заўжды, скіраванаў у рэдакцыю і на пешаходным мостку цераз чыгунку спаткаў Клейна. Барыс здаўся нязвыкла маўклівы, на чымсь засяроджаны і толькі буркнуў: «Ну, чуў? Яны ўвялі. Танкі ў Празе...»

Тое, вядома, ашаламляла. Я тады зразумеў вэрхал, што ноччу не даваў спаць — на вуліцах штосьці адбывалася, ішлі калёны машынаў, даносіліся чыесьці галасы, у пад'ездах грукалі дзіверы і бегалі нейкія людзі. Аказваецца, ішла мабілізацыя, як на вайну. У дапамогу перадавым часцям, што ўвайшлі ў Чэхаславаччыну, на базе Гарадзеншчыны разгорталася рэзэрвовая армія. Хапалі запасынікоў, мабілізоўвалі транспарт, на ўскраінах у вайсковых гарадках фармавалі каманды. Як паслья выявілася, тэлефоны гарадзкой сеткі ў туночку былі адключаны. Мы з Клейнам выправіліся да Карпюка.

Яшчэ на падыходзе да Дому Ажэшкі, дзе звычайна працаваў Карпюк, пачулі, як на ўсю вуліцу гучэла перадача Б-Бі-Сі, распавядала, што савецкія войскі акупуюць Прагу. На вуліцы было нямала прахожых, некаторыя спыняліся, слухалі, а балышыня хуценька кудысьці бегла. Мы тузанулі дзіверы Карпуковага офісу, тыя былі не замкнёныя, а ў пакоі на канапе ляжаў Карпюк. Ён быў у поўнай вайсковай форме, побач на стале ляжала яго партупея і кірзовая палявая сумка. Карпюк хутка ўскочыў, працёр вочы. Мы выключылі транзыстар. «Во, халера, праспаў!», — мовіў змабілізаваны ваяка. Аказалася, што ён усю ноч прабыў у Фолюшы на фармоўцы, раніцай прыехаў сюды і заснуў. Цяпер хутка адпраўка на вызвольны паход у Чэхаславач-

чыну. «І ты пойдзеш?» — папытаўся Клейн. — «Абавязко-ва. Ужо я там напішу», — быў яго выразны адказ.

Карпюк хутка паехаў на зборны пункт, і што зь ім было далей, стала вядома празь некалькі дзён.

Вялізную мэхкалёну з мабілізаванымі выцягнулі на шашы ў напрамку польскай мяжы. Прыехала начальства з акругі, пачалі правяраць. Хадзілі адны, другія, трэція. Карпюк цярпліва сядзеў у кузаве МАЗа. І раптам паявіўся начальнік палітадзелу акругі генэрал Дэбалюк. «А гэты нашто? — кіўнуў ён на Карпюка. Нейкі палкоўнік пачаў штосьці тлумачыць, але генэрал не даслухаў: «Зыняць! Ён не паедзе». Давялося Аляксею злазіць з высокага кузава, на спадарожных машинах дабірацца да Горадні. Калёна пайшла да Чэхаславаччыны без Карпюка.

Карпюк, безумоўна, быў чалавек сумленны і, магчыма, нават хацеў быць сумленным камуністам. Але ня ведаў, як ім можна быць. І наогул, што гэта такое — сумленны савецкі чалавек? Што пэўна, ён не любіў хлусьні і не цярпеў не-парадку — хоць у літаратуры, хоць у войску таксама. Таму, здаўшы ў Фолюшы сваю амуніцыю, пайшоў уздоўж калючага дроту агароджы паглядзець, ці не засталося што забытае ягонымі папярэднікамі. І — во дзіва! Убачыў у траве трыв пакінутыя карабіны. Адчуваючы з вайны каштоўнасць зброі, ён узваліў карабіны на плечы і панёс да капцёркі. Але тая аказалася ўжо зачыненай — усе пайшлі на фронт. Каб ня кідаць карабіны ў лесе, давялося іх везыці ў горад, у штаб арміі. Там, аднак, карабіны ўзяць адмовіліся — ня нашай часыці. А ўжо настала ноч, і ён змушаны быў несыці карабіны дамоў. Адтуль патэлефанаваў мне: во халера, што мне рабіць? Кажу: там за тваім домам цячэ Ванючка, бухні туды твае карабіны, і справе капец. Ён мяне аблаяў: ты быццам у войску не служыў, ня ведаеш, што такое аружжа. Я, кажу, ведаю. Гэтым аружжам загаўняны ўвесь съвет. Тваіх трох там не хапае... Не паразумеліся тады мы з Карпюком, ледзь не пасварыліся. Назаўтра ён пачаў хадзіць з тымі карабінамі зноў, аж покуль у яго не запатрабавалі пісьмовага тлумачэння: дзе і зь якой мэтай узяў і г. д. Ледзьве ён выбавіўся з таго канфлікту, які сам сабе і стварыў.

Цікава, што мяне ў тую мабілізацыю не ўзялі. Можа, прычынай таму — мой стрыечны брат, што паводле анкеты «пражываў у Заходній Нямеччыне». А можа, і яшчэ што. Зрэшты, ня ў прыклад Карпюку, я туды і ня рваўся і думаў: можа, і лепш, што Карпюка вярнулі. Тыя, што туды паехалі, распавядалі пасъля, як іх у якасці рэзэрву пратрымалі на чэхаславацка-польскай мяжы, чакалі рэакцыі блёку НАТА, які так і не прайвіў ніякай рэакцыі. Тое выклікала захапленыне сярод пэўнай часткі гродзенцаў — ага, спaloхаліся нашай магутнай Савецкай армі! Пра чэхаў казалі: свабоды ім захацелася! Мы ж во жывём без свабоды, але не бунтуем. А ім — свабоды! Яшчэ чаго! І так гаварылі ня горшыя і ня самыя дурныя з нашых знаёмых. А можа, яны так толькі гаварылі, а думалі інакш? Але што карысыці з правільных думак, калі іх трэба выказваць няправільна, перакручана, наадварот. Мабыць, каб выказаць сумленную думку і ня выклікаць падазрэння, трэба было мець дужа адмысловы розум, якім мала хто з нас валодаў. Мы былі надта прастадушныя ў думках і просталінейныя ў дзеяньнях, за што і цярпелі.

62. Карпюк і генэрал Гарбатаў

Седзячы ў Доме Ажэшкі, Карпюк прачытаў у «Новом міре» ўспаміны генэрала Гарбатава, дзе ягоную ўвагу прыцягнуў не расповед генэрала пра сваю кар'еру і франтавыя подзвігі, а скупое паведамленыне пра тое, што генэрал ня п'е. І ніколі ня п'ю. Уражаны такім дзівам, Карпюк сунуў часопіс у кішэню і пабег на вакзал. Там, не пасьпейшы сказаць нават жонцы, сеў у маскоўскі цягнік і ранкам быў ужо ў Москве. Пасъля працяглых перамоваў з палкоўнікамі Генэральнага штабу раздабыў адрас Гарбатава, які жыў каля Нікіцкіх варот. Карпюк пазваніў у дзверы, і папярэджаны з генштабу генэрал яго ўпусыціў. Карпюк ветліва прадставіўся — беларускі пісьменнік, ветран вайны. Генэрал пасадзіў госьця за маленькі столік, дастаў з шафы гранёны графінчык. Карпюк хацеў абразіцца і заў-

важыў, што ў часопісе генэрал напісаў, быццам ня п'е. Аказалася, сапраўды ня п'е, а графінчык — для госьця. Тады Карпюк горача паціснуў генэральскую руку, радасна паведаміўшы, што таксама ня п'е. І выклаў яму патрэбу, зь якой прыехаў у Москву. Ва ўсіх краінах сьвету ёсьць таварысты цвярозых, а ў нас ніяма. А між тым шкода ад п'янства... І г. д. Таму трэба звязніца да грамадзкасці зь лістом, падпісаным аўтарытэтнымі людзьмі, вось як вы і я, і стварыць таварыства. Тэкст ліста ўжо гатовы, вось пачытайце...

Трохі збянятэжаны генэрал прачытаў тэкст і цяжка ўздыхнуў. Справа добрая, сказаў ён. Але хто падпіша? Сярод яго знаёмых цвярозага генэрала яму не знайсыці. Можа, сярод пісьменнікаў?..

Карпюк задумаўся. Канешне, ён разумеў, што двух подпісаў было замала для такога ліста, патрэбны быў трэці. Ды знайсыці яго сярод пісьменнікаў таксама проблема. І раптам ён успомніў пра Адамовіча, які тады быў у Москве на нейкіх курсах. (Стаўшы ўжо доктарам навук, той усё вучыўся.) Карпюк пабег па Москве шукаць Адамовіча.

Ён шукаў яго цэлы дзень да вечару, аб'ехаў усе вядомыя рэдакцыі, абзваніў знаёмых. І высьветліў, што Адамовіч сёняня едзе ў Менск. Тады Карпюк купіў білет на вечаровы цягнік і, як той рушыў з Беларускага вакзалу, пачаў абход вагонаў. Ён іх абышоў усе, зазіраў у кожнае купэ і каля Смаленску сапраўды знайшоў соннага Адамовіча. Той выслушваў яго прапанову і сказаў: «Я гатовы ўступіць. Але толькі з умовай разваліць яго знутры». І лёг спаць. Карпюк аблаяў Алеся і выйшаў з цягніка. Раніцай прыехаў да Нікіцкіх варот і аб'явіў генэралу, што трэцяга цвярозага чалавека ў Pacei не знайшоў. Так высакароднае таварыства не было створана. Ні тады і ніколі болей.

Карпюк, як ён паслья распавяддаў, дарма звязаўся з вайскоўцамі, хоць бы і з генэраламі. У сваім жыцці ён пераканаўся, што з гэтым народам лепей справы ня мець. У вайну Карпюк камандаваў партызанскім атрадам, паслья ваяваў на фронце, быў двойчы цяжка паранены, а афіцэрскага званняня так і ня выслужыў. У той жа час хлопчыкі,

што прыходзілі з університету, так бы мовіць, авансам былі лейтэнанты. А некаторыя і пры ўзнагародах, заслужаных і ня надта. Карпюку ж не далі сабраць нават заслужаныя ім на вайне медалі.

Займеўшы аднойчы вольны час, ён узяўся напісаць лісты. Адзін быў міністру абароны наконт таго, каб яму выдалі заслужаны ім медаль за ўзяцьце Бэрліну, другі — дзядзьку на Урал. Дзядзька пісаў даўно ўжо, што живе кепска, з прадуктамі трудна, прасіў дапамогі. Дык пляменынік яму напісаў: кінь ты гэта расейскае жыцьцё, прыяжджай у Беларусь, тут бульбачкі хопіць. Той жа дзень аднёс лісты на пошту.

І вось празь нейкі час прыбягае з ваенкамату пасыльны, прыносіць позву. Карпюк парадаваўся — ці не прыйшоў ад міністра мэdal'? Прыйшоў да палкоўніка-ваенкама. Той чамусыці глядзіць ваўком, а потым падае аркуш паперы і кажа: «На чытай». Карпюк моўчкі чытае. «Не, ты гучна чытай», — кажа ваенкам. А там на бланку Міністра абароны Саюза ССР напісана: «Загадваю. Параграф першы. Выклікаць і растлумачыць грамадзяніну Карпюку А. Н., што я ў свяцтве зь ім не знаходжуся і дзядзькам яму не зьяўляюся. Параграф другі. Гродзенскому аблваенкаму палкоўніку такому-та за нізкі ўзровень палітесавай работы з асабовым складам аб'яўляю вымову. Міністр абароны маршал Савецкага Саюзу Г. Жукаў». — «Ты зразумеў? — пытаемца ваенкам. — Мне праз паўгода на пэнсію, хто мне цяпер гэтую вымову зъніме? Ці мне бяз пэнсіі ў адстаўку ісьці? Во што ты нарабіў, разгільдзяй!»

Прыгнечаны, з сапсутым настроем Аляксей вярнуўся дадому, дзе яго чакаў ліст ад дзядзькі. Той пісаў хімічным алоўкам на школьнай старонцы: «Дарагі пляменынік, ці ты там з глузду зъехаў у сваёй Горадні, — які я табе маршал і дзе я табе вазьму гэны мэdal'? Я і ў войску ні дня не служыў...».

Зь дзядзькам, канешне, адносіны ўлагодзіліся, а прадстаўленыне на афіцэрскае званыне ў Карпюка ляснула. Карпюк быў у недаўменыні: падумаеш, напісаў! Я ж маршала не аблаяў. Дык праз тое да пяцідзесяці год хадзіць рада-

ым? А гэтыя, што ў вайну ні разу па жывым немцу ня стрэлілі, ужо маёры запасу. Вунь як той Гаўрушка, што самагон на хутары для камбрыга гнаў. Цяпер ён член бюро гаркаму, – абураўся Карпюк. Тады ён яшчэ не прадбачыў, што прыйдзе час, і гэты брыгадны самагоншчык дасца Карпюку ў знакі...

63. Бітыя вокны

Я прыехаў зь Менску, куды езьдзіў па справах сваёй кніжкі. Рэч у tym, што некалькі год выдавецтва «Мастацкая літаратура» валыніла з выданьнем маіх дзъвию аповесьцяў, нават не ўключала іх у плян. Калі я сказаў пра тое загадчыку адззелу Алесю Бажко²²⁴, той нявінным позіркам уставіўся на мяне: «А дзе рукапіс? Рукапісу ж няма». Гады тры таму я асабіста прывёз рукапіс у выдавецтва і ў гэтым жа кабінэце аддаў сакратарцы. Тая паставіла папку ў шафу, мэханічна зірнуўшы на якую, я ўбачыў за шклом свой рукапіс. Дык во ж, рукапіс! Бажко шчыра зъдзівіўся: а мы так шукалі, шукалі... Рукапіс такім чынам быў знайдзены, але кніга ўсё роўна выйшла няхутка...

Дома, на Кашавога, яшчэ было ня позна, бліскаў тэлевізар, і раптам — удар у вакно, шыбіна — у друз, на падлозе кавалак цагліны. Я выбег на вуліцу — нідзе нікога. Назаўтра пасылья невясёлага раздуму пайшоў у міліцыю, напісаў заяву. Пасылья змусілі перапісаць, сказаі, будуць расьсьледаваць. Нейкі час чакаў выніку, пасылья перастаў чакаць. Пачаў чакаць іншых вынікаў, якія і пасылавалі.

На той час Карпюк дамогся ад абласнога начальства, каб пісьменнікам паставілі нарэшце тэлефоны, і тое было зроблена. Стала зручна куды пазваніць, ня трэба было бегчы на пошту ці да аўтаматаў, якія ніколі не былі спраўныя. Але пачалося іншае ліха, прынамсі для мяне. Пачалі званіць — з Горадні, Менску, Масквы ці чорт ведае адкуль, — не называючыся. То быў форменны тэлефонны тэрор, пэўна ж кімсьці арганізаваны. Але вядома, кім. У любы час дня і ночы трашчэў телефон, устрывожаны, я ўскокваў

з ложку і чуў першае пытаньне: «Да якога часу вы будзеце падрываць савецкую ўласціць?». Або: «Многа вам заплаціла ЦРУ за паклён на партыю і Чырвоную армію?». Удзень нярэдка званіў Дубавінкін — ветліва пра штось пытаўся, штось удакладняў і ненавязыліва выходзіў. Чытаў мараль. Тую ж мараль некалькі разоў чытаў палкоўнік з палітупраўлення БВА²²⁵, які прадставіўся кандыдатам навук (праўда, не ўдакладніў, якіх) і а к т ы ў н и м²²⁶ удзельнікам ВАВ. Добра пастаўленым голасам ён з напорам даводзіў, што да тэмы вайны трэба падыходзіць вельмі ашчадна, каб не сказіць рэтраспэктыву. Сам ён мае надзвычай вялікія заслугі ў вайне, перажыў столькі, што, калі напісаць, хапіла б на «Вайну і мір». Але ён ня піша, бо ня мае часу. Увесь яго час займае служба па выхаванні савецкага салдата, патрыёта сваёй краіны. Я слухаў ту ю лухту і думаў, ці гэта сур'ёзна? Ці ня ёсьць гэтая размова самаапраўданнем чалавека, які дзесь саграшыў і цяпер папраўляецца? Як наш рэдакцыйны Яркін. Ён любіў закласці, часам п'яны штосьці мог натварыць, і з тae прычыны на чарговым партходзе першы браў слова і палымяна выступаў з падтрымкай чарговай пастановы ЦК ці абкаму або гаркаму. Для яго не было важна каго — важна было, што з падтрымкай. Тоё яму залічвалася і ратавала да наступнага экспцэсу.

Маё жыццё ў Горадні, да якой я прывязаўся, рабілася, аднак, усё меней прывабным. Сыцяна адчужэння між мной і рэдакцыйным калектывам расла ўсё болей. (Хаця, калі разважыць, магло быць і горш.) Пасада мая заставалася ранейшаю — літаратурны кансультант, але аплату для мяне зрабілі зъдзельную, — пачалі плаціць толькі за адказы аўтарам. Набіраліся за месяц капейкі. Сяброў там у мяне не было, ня стала нават з кім пагаварыць ці выпіць. Валянцін Чэкін, зь якім я меў нейкае сяброўства, «завязаў», іншыя хоць і не завязвалі, але дужа асыцерагаліся таго. У газэце, частка тыражу якой выходзіла на беларускай мове, нельга было пачуць ні слова па-беларуску. Усе размаўлялі па-расейску. Апроч хіба аднаго літсупрацоўніка Вячаслава Ката, які ўпарты з усімі, беларусамі і расейцамі,

размаўляў толькі па-беларуску, што часцяком выклікала зьдзіўленыне. Але Вячаслаў цікавіўся беларускай літаратурай, завочна вучыўся ў БДУ, дзе слухаў лекцыі прафэсара Навуменкі. Паслья, вярнуўшыся дадому, заходзіў да мяне ў кабінэт і загадкова, бы са спачуваньнем пазіраў на мяне. Я здагадваўся, у чым справа, але ні пра што не распытваў.

Часам у рэдакцыю заходзіў былы камандзір батарэі Іван Ушчапоўскі, зь якім у нас усталявалася добрае ўзаемарашуменьне. Перажыўши не адно ваеннае ліха і маючи добрую памяць, ён праўдзіва апісаў малавясёлую старонку вайны — пагібель некалькіх нашых армій пад Вязьмай і Ржэвам, што афіцыйная гісторыя вайны старанна замоўчала. На жаль, аўтару не хапала літаратурны пісьменнасць, і я, шкадуючы матэрыял, зрабіў літаратурны запіс, на што патраціў зіму. Паслья стараўся прыладзіць яго ў якое-небудзь выдавецтва, ды марна, — ні ў Маскве, ні ў Менску рукапіс не прынялі. Так тыя рэдкія паводле крывавай праўды вайны старонкі і засталіся ненадрукаваныя, абы чым шчыра дагэтуль шкадую²²⁷.

Мала хто з маіх знаёмых распавядаў пра сваю вайну шчыра, не становячыся на прапагандовыя хадулі. Запомніўся, аднак, фельчар Хандобкін зь ягоным самаіранічным распovedам, як яго з Цэнтральнага штабу партызансага руху паслалі ў партызаны — высыпяткам выкінулі з самалёту, і ён ледзьве жывы ад страху прызямліўся ў «логаве зывера». Некалі штосыці падобнае распавядаў паэт Анатоль Астрэйка²²⁸, які на пачатку вайны разам з некаторымі іншымі беларускімі паэтамі жыў у гатэлі «Масква», дзе яны выдавалі газэту «Раздавім фашистыкую гадзіну». Астрэйка, аднак, там ня ўседзеў, бо быў беспартыйны, а там атабарыліся паэты-камуністы, якія і даседзелі да канца вайны. За сваю герайчную працу па натхненыні беларускага народу на барацьбу з захопнікамі яны былі ўзнагароджаны ардэнамі баявога Чырвонага сцяга, Астрэйка ж, што перажыў не адну партызансскую блякаду, атрымаў мэдаль. Сапраўды, Бог няроўна дзеліць. Тым болей начальства — нават адносна жыцця або съмерці.

На партыйных і гаспадарчых мерапрыемствах у вобласці з зайздроснай увагай і смакам абмяркоўваліся «ідэялагічныя дывэрсіі» гродзенскіх літаратараў. Нават патрабавалі адказу ў сакратара абкаму па ідэалёгіі А. Ульяновіча, які ня ведаў, як апраўдацца, але абяцаў «спусыць штаны» з Карпюка і Быкава. Адна надта кіраўнічая дама, мусіць, хацела апраўдаць Быкава гэткім аргумэнтам: чаго ж вы хочаце ад чалавека, які нават ня скончыў ВПШ, бо ня член партыі? Да таго ж п'е. На тое ёй пярэчылі: але ж Карпюк скончыў інстытут, нават Вышэйшыя літкурсы і ня п'е. Дык куды ж глядзіць абкам КПБ?

Што да выпіваньня, дык тая дама мела некаторую ражню — за мной быў такі грэх. Асабліва падчас паездак на розныя пісьменніцкія мерапрыемствы. Аднойчы, памятаю, на пленуме ў Маскве праседзелі з адным майм сябрам увесь дзень у буфэце, дзе, вядома ж, пілі. Але ня толькі пілі, а і вельмі актыўна дыскутувалі з двумя ўкраінскімі артадоксамі з поваду перасыледу Віктара Някрасава.

Спрэчка перайшла ў злосную сварку, і мы сварыліся (і пілі) аж да сканчэння мерапрыемства. Так і не зайшоўшы ў залю.

Тое ж няраз здаралася ў Менску, і Карпюк нават ездзіў да маіх сяброў сварыцца, што яны спойваюць Быкава. Зь мяне памалу ствараўся вобраз пуставатага абібока і п'янтоса. Я не бурыў той вобраз, я яго падтрымліваў у якасці пэўнай абароны ад таго, што магло спасыці гэту адказнага, разважлівага і цъяврозага. І спасыці гла не аднаго. Мяне ж абышло неяк²²⁹.

У цэнтральных газетах паявіўся артыкул (ці прамова) начальніка ГЛАВПУРА Савецкай арміі генэрала арміі Епішава, у якім ён сярод іншых расейскіх аўтараў (Еўтушэнка, Вазнясенскі, Аксёнаў) бэсьці і Быкава. На чарговым партыйным мерапрыемстве ў Доме афіцэраў, куды запрасілі Карпюка, той сказаў са злосцю: «Калі Епішаш — генэрал, дык хай камандуе войскам, а ня лезе ў літаратуру». Тая ягоная рэпліка выклікала паніку сярод партыйнага кіраўніцтва Горадні. Як Аляксей у чарговы раз пайшоў у абкам, яго туды не пусыцілі. Насыпавала штосьць не зусім звычайнае.

64. Ленінскі юбілей

У гэтай атмасфэры надышоў 100-гадовы юбілей Леніна²³⁰, да якога рыхтаваліся, бы да аканчальнай перамогі камунізму. Па гарадах і вёсках ішлі сходы, пленумы, ленінскія сімпозіумы. У Саюзе пісьменынкаў з гэтай нагоды наладзілі ўрачысты пленум, прыехалі і мы з Карпюком. Я пасядзеў крыху і пайшоў — беспартыйныя сябры запрашалі на пачастку. Карпюк запісаўся ў выступоўцы. Толькі што перад тым па краіне прайшоў ленінскі суботнік, рэпартажы зь якога друкаваліся ва ўсіх газетах, і Карпюк зрабіў тое тэмай свайго выступлення. У канцы ён сказаў: «Мы ведаем, як у суботніку ўдзельнічаў Уладзімір Ільліч, з кім ён насіў бярвеньне. Але з кім насіў бярвеньне Леанід Ільліч, таго нам “Правда” не паведаміла. Ці, можа, Брэжнеў ня ўдзельнічаў у ленінскім суботніку, — хай нам адкажуць». Марцалеў²³¹, які сядзеў у прэзыдыуме, аж скалануўся ад тых слоў і ў канцы пленуму сказаў, нібы між іншым: «Што да выступлення Карпюка, дык гэты чалавек пачынае хадзіць па галовах».

Праз нейкі час той жа Марцалеў і ягоны памочнік Гіламёдаў²³² прыехалі ў Горадню наводзіць парадак у мясцовым аддзяленыні пісьменынкаў. Пасля грунтоўнай гутаркі ў абкаме пачалі па адным выклікаць нас у Дом Ажэшкі. Першай паклікалі Дануту²³³, якая няхутка выйшла адтуль з заплаканым тварам. Нават не схацела гаварыць, што ў яе пыталіся. Наступным быў я. Размова была звычайнай — пыталіся пра прычыны канфлікту зь мясцовымі ўладамі і чыталі мараль. Як я распавёў пра прошуку КДБ, Марцалеў аж спалохаўся: «А вы ўжо ўсім расказалі?». Ня ўсім, кажу, але некаторым расказаў. У тым ліку і ка-рэспандэнтам з Масквы і Варшавы. У Карпюка дапытваліся пра прычыны ягоных адносінаў з абкамам, на што Аляксей сказаў: «Як яны да нас, так і мы да іх. Юбілейным ленінскім мэдалём за штучнае асемяненне кароў Ульяновіча ўзнагародзілі, а нас з Быковым за вайну — і не падумалі».

У канцы школьнага навучальнага году здарыўся канфліктны выпадак з майм малодшым сынам. Патэлефанавала дырэктарка школы, дужа прынцыповая дама з адметным прозвішчам Сукачова і тэрмінова запатрабавала мяне ў школу. Я не пайшоў, съярша папытаўся ў свайго Васіля, што ён натварыў? Ён, натуральна, аднекваўся, маўляў, нічога. Але спаквала стала вядома. На ленінскім уроку ў 4 клясе, калі гаворка ішла пра Ільліча, мой сын сам сабе буркнуў у рыфму: Ілыч — стары хрыч. Тоё ўчула яго пільная суседка і тут жа падняла руку, каб абвясціць тое настаўніцы. Настаўніца з жахам падняла сына, які, вядома, не прызнаўся. Справа дайшла да дырэктара, далажылі ў гаркам і яшчэ куды. Раздзымулі палітычны скандал, у мяне запатрабавалі пісьмовага тлумачэння. Шкадуючы сына, якому пагражала выключэнне, я нешта пісаў, апраўдаўся сам і апраўдаў яго. Увогуле тое было брыдка і ганебна.

Сталася так, што я ўжо мала з кім таварышаваў у Горадні. Усе знаёмыя былі занятыя асабістымі справамі, а галоўнае — пабойваліся занадта контактаваць з апальными пісьменнікамі. Часам сустракаўся з Барысам Клейнам, калі той ня быў заняты ў інстытуце. Клейн меў даволі глыбокі аналітычны разум, быў дасьведчаны ў палітыцы. Ды і ў культуры таксама. (Распавядаў, як некалі вучыўся ў адной клясе з Раланам Быковым²³⁴, цяпер лёс зывёў яго з другім Быковым.) Менш цікавіўся беларускай літаратурай, але гэта — як каму наканавана.

Аднойчы ўвечары ён прыйшоў да мяне на кватэру, мы пасядзелі трохі, і я пайшоў яго праводзіць дадому. Самую важную частку размовы, вядома, прыпасалі да гэтага часу. Клейн жыў недалёка, у цэнтры гораду, каля турмы. Прайшлі ў адзін канец, затым у другі. Было ўжо цёмна, людзей на вуліцы трапляла няшмат. Ля самага яго пад'езду рагтам перад намі выніклі трое, заступілі дарогу. Съярша мы нават не зразумелі, чаму яны перагардзілі нам вузкі шлях, як тут жа атрымалі па удары ў твары — я і Барыс. У таго адразу ўпалі пад ногі акуляры, я здушана крыкнуў: «У чым справа?». І зноў атрымалі — другі раз. Тады мы закрычалі — на ўсю

вуліцу. Адзін таропка перайшоў на другі бок, дзе ўжо стаяў трэці зь іх групы. Астатні раптам наблізіўся амаль ушчыльную, але замест таго, каб ударыць, ціха сказаў «Простите, ребята!» і пайшоў да тых двух.

Я памог Барысу адшукаць у цемры яго акуляры. Знэрваваныя, мы яшчэ паставалі, гледзячы, як троє нетаропка пайшлі сабе ў бок турмы. Што было рабіць далей? Блізка было ўпраўленыне міліцыі, насупроць ад яго ўпраўленыне КДБ. Але мы туды не пайшлі. Мы наогул нікуды не пайшлі ні тады, ні назаўтра. Мы зразумелі, чыіх гэта рук справа і што скардзіцца — марна. Зноў жа ня так ужо яны нас і пабілі — сінякоў не засталося. Шкельцы ў акулярах Барыса замянілі, а я наогул выйшаў бяз стратаў. Заставалася толькі дзякаваць Богу і чакаць новых прыгод.

Празь дзень я патэлефанаваў у Менск Матукоўскуму, распавёў, што ў нас адбываецца. Мікалай Ягоравіч паўздахаў у трубку і сказаў, што трэба мне перабірацца ў Менск. У Горадні цябе зъядуць. Ці заб'юць, што таксама ня лепей...

Аднак у Менску, куды я неўзабаве зъезьдзіў, было ня лепш. Кісьлік з Тарасам распавялі, як у Акадэміі [Навук] грамілі группу нацыяналіста Прашковіча²³⁵, за палітыку выключылі з партыі і выгналі з газэты Вінаградава, мужа пісьменніцы Вакулоўскай. У Саюзе пісьменнікаў, куды я забягаў, можна было перакінуцца словам хіба з прыветлівым Толем Вярцінскім²³⁶, які здаўна прыязна да мяне ставіўся. Адамовіч жыў у Москве, дзе вучыўся на сцэнарных курсах. (Патрэбныя яму былі гэтыя курсы. Хіба каб уцячы зь Менскому.) Ня шкодзіла б зайсьці ў «Маладосць», але тую рэдакцыю зьнейкага часу схавалі ў будынак ЦК ЛКСМБ зь яго строгім прапускным рэжымам, якога я не трываў. Патэлефанаваў Нілу Гілевічу. Гэтага чалавека і паэта я паважаў даўно найперш за яго цвёрдую нацыянальную пазыцыю, якая, аднак, давалася яму ўсё трудней. Асабліва пакуль ён нарэшце не ўступіў у партыю. Зь ім за чаркай на яго ўтульнай кухні можна было адвесыці душу, нагаварыцца на роднай мове. Што я і рабіў апошнім часам, бываючы ў Менску.

65. Барадулін. Другі АТК

Неяк напрадвесыні ў Горадню завітаў мой ушацкі зямляк Рыгор Барадулін. Прыйехаў з маладой жоначкай, усьмешыстай разумніцай Валіяй. У Горадні жыла яго цешча, але з прычыны кватэрнай цеснаты ён спыніўся ў гатэлі «Нёман». Гатэль гэты і рэстаран пры ім здаўна быў для нас «нешанцоўны», не пашанцавала там і Рыгору, які, вячераючы, вядома ж, атруціўся. Дзеля паратунку пазваніў мне. Адмысловых лекаў у мяне не аказалася, давялося лекаваць земляка прымітывана марганцоўкай. Калі з добрых рук, дык паможа, жартаваў Рыгорка, глытаючы чырвоную дрэнь. І праўда — памагло. Мы зь ім добра пагутарылі, а пасъля авансам і замачылі ягоную папраўку. Рыгор быў мастак наконт тae справы, і ягоны востры ад прыроды розум рабіўся тады і яшчэ вастрэйшы. Увогуле чуйны да людзей, ён у пэўныя моманты дасягаў у свае чуйнасці нейкай падсъвядомай глыбіні і пранікнёнасці, бачыў кожнага сапраўды наскроў. Ён даў вычарпальную характарыстыку шмат каму з маіх сяброў і ворагаў, і, слухаючы яго, я толькі зьдзіўляўся, як раней не заўважаў таго. Усё ж, маўшы, з тae прычыны, што жыў наводдаль, у правінцыі, літаратурнае асяродзьдзе ведаў мала. А яно было, тое асяродзьдзе, і функцыянувала паводле ўласных, невідочных для іншых правілаў, не засвоіўшы якія, немагчыма было дасягнуць нічога. А я наўна думаў, што справа толькі ў літаратуры, у вартасці таго ці іншага твору. Аказалася, яшчэ і ў асобе таго, хто гэты твор напісаў, у ягоных сябрапах-сабутэльніках і асабліва — у адносінах з начальствам.

Аднойчы на схіле рабочага дня ў рэдакцыі раздаўся тэлефонны званок, загадчык аддзелу Леанід Дзянісаў перадаў трубку мне. Хто? — Ня ведаю. Я назваў сябе, і пачуў глухаваты, разважлівы голас: «Гаворыць Аляксандар Трыфанавіч». (Я аж спалохаўся, падумаўшы, што гэта Твардоўскі, але чаму ён у Горадні?) Да не, аказалася, то другі Аляксандар Трыфанавіч — новы сакратар ЦК КПБ па ідэалёгіі Кузьмін [АТК]. Ён хоча спаткацца са мной, але

неафіцыйна, можа б, мы пагулялі ўвечары па вуліцах, пагутарылі? Было лета, надвор'е стаяла добрае. Дамовіліся спаткацца.

То была мая першая сустрэча з гэтым чалавекам, які парушыў у маёй сьвядомасці раней засвоеныя ўяўленыні пра партыйных функцыянэраў усіх без выключэнья рангаў. Мы хадзілі па ціхіх гарадзенскіх вулічках паблізу ад двух гістарычных замкаў, і Аляксандр Трыфанавіч ціхім голасам распавядаў пра сваю вайну, як быў на фронтыце лётчыкам-штурманам бамбардзіроўшчыка, як даводзілася лётаць, быць зьбітым. Распавёў пра выпадкі з асабістамі, якія, як і ўсюды, шчыравалі і ў авіяцыі. Уцалеў ён з гэтай вайны толькі праз тое, што быў цяжка паранены і сышсаны. Інвалідам пачынаў цывільнае жыццё, памалу пайшоў па партыйнай лініі і вось дабрыў да ЦК. Цяпер ён кіруе ідэалёгіяй, у якой, аднак, нічога не вырашае, бо ўсё ў ёй вырашана — даўно і назаўжды. Наконт асьвятленняя вайны ў маіх творах ён цалкам на майм баку, але як партыйны функцыянэр, на жаль, ня можа агучыць тое публічна. Я толькі паціскаў плячыма — што ж, дзякую і за такое прызначаныне. Мне ніхто ніколі, нават сакратар рэдакцыйнай партарганізацыі, не сказаў, што ён на майм баку. Хоць таксама быў ветэран вайны, былы франтавік. Некаторыя часам гаварылі ў вочы, што яны супраць маіх «пісаньняў», бальшыня, праўда, мудра маўчала.

З тae сустрэчы ў мяне з АТК, як яго клікалі за вочы, склаліся прыязныя, амаль таварыскія адносіны. Чым мог, ён імкнуўся памагчы мне, таксама як і Алексю Адамовічу, што неўзабаве апынуўся бяз працы, выгнаны з Маскоўска-га ўніверсytetu. Ды і шмат каму зь іншых.

66. Выключэнье Карпюка

Над намі ў Горадні штосыці зьбіралася, згушчалася, наўбрывяла чаканьнем. Мы пэўна ня ведалі, што, але адчувалі — будзе нядобрае. Неяк на вуліцы я спаткаў трохі знаёму настаўніцу з Зэльвы. Як звычайна, папыталіся адно ў ад-

наго пра жыцьцё, я сказаў, што хваліцца няма чым. І яна сучешыла: вясной стане лепей. Што лепей? Настаўніца пасьмяялася: а можа, і горай. Хто сказаў? Мае карты гавораць...

Я хутка забыўся на тую размову, як аднойчы ў рэдакцыі пачуў: пасъля абеду — закрыты партсход. Закрытыя партсходы здараліся нячаста, звычайна праводзілі адкрытыя, на якія я, канешне, не хадзіў. Карпюк змушаны быў хадзіць, ён быў на партуліку ў рэдакцыі. Прыйшоў і цяпер, зазірнуў да мяне ў аддзел саўработы, дзе я сядзеў. Твар яго быў змрочны, і ён адразу сказаў: «Будуць выключаць». — «Каго?» — «Мяне...». Во гэта навіна, падумаў я. Завошта? Чаму? Што здарылася?

Але што здарылася, пра тое неўзабаве стала вядома.

Прыйшоў прадстаўнік з гаркаму, абвясціў цэлы стос палітычных грахоў члена КПСС Аляксея Карпюка і вынес на абмеркаванье прапанову гаркаму — выключыць. Карпюка ў рэдакцыі ведалі гадоў, можа, пятнаццаць, старэйшыя работнікі некалі працавалі зь ім, і мала хто з разуменем паставіўся да тae прапановы гаркаму. Праўда, ведалі ягоны няўрымсцілівыя харектар, але паважалі яго як героя вайны, вядомага на Гарадзеншчыне партызанскаага камандзіра. Як пачалі галасаваць, толькі трохі чатыры камуністы (пераважна адстаўнікі-войскоўцы) прагаласавалі за выключэнье, астатнія — за вымову. Прадстаўнік гаркаму сваё заданье ня выканаў і пайшоў незадаволены. Трэба было чакаць працягу.

І сапраўды, працяг не замарудзіў зьявіцца — праз тыдзень Карпюка выклікалі на бюро гаркаму і выключылі аднагалосна.

На вуліцы ў абедзенны перапынак я спаткаў першага сакратара гаркаму Магільніцкага, якога трохі ведаў, і спытаў: за што так строга? Хіба Карпюк — злачынца? А ён мне адказвае: «Горш чым злачынца». І пайшоў, не разьвітаўшыся. Разгублены, я пайшоў у другі бок і думаў. Колькі іх, гэткіх сакратароў, валадароў нашых лёсаў, прайшло панад намі? Над кожным пэўны час звязаў валадарны німб сілы і святыні, здавалася, яны маглі ўсё. І яны рабілі

тое, чаго ад іх вымагалі іншыя, вышэйшыя, яшчэ з большым німбам. У тым яны бачылі ці не адзіны сэнс сваёй працы і чакалі, калі будуць аддзячаны кар'ерай і вышэйшасцю. Але здаралася, што і згаралі — ад празьмерных высілак, п'янкі ці амаралкі і сыходзілі ў нябыт на другі ж дзень, як вытрасаліся з сваіх кабінэтаў. Бы іх і не было ніколі. Тады на іх месца прыходзілі іншыя — таксама зь нязъменным німбам партыйнасці, і ўсё пачыналася спачатку. Што да Магільніцкага, дык менавіта на справе Карпюка ён узынёсься высока — аж да пракурора рэспублікі, каб у свой час гэтак жа нізка гэпнуцца і згарэць. Цяпер яго ў Горадні няма чым і прыпомніць. Хіба ў звязку з ганебнай расправай над пісьменнікам Карпюком.

Але Карпюк быў ня з тых, хто мог бязвольна скарыцца ўладзе, ці ворагу, ці звычайнай жыццёвой бязглувідзіцы. Усё жыццё гэты чалавек імкнуўся асядлаць свой лёс, хаця тое і каштавала яму аграмадных высілкаў і далёка не заўжды ўдавалася. Але ўдавалася нават у вайну, як ён уцякаў з канцлягера, пасля выбавіўся ад расстрэлу ў партызанская брыгадзе. Ды й на фронце ўвогуле яму шэнціла, бо пазбыцца пагібелі зь яго цяжкой ранай ня кожнаму ўдалося б. Карпюк выжыў. Зь ягонай прагай да жыцця ён жыў бы і болей, калі б тое жыццё не ўкарацілі зламысьнікі.

Для Карпюка пачалася доўгая паласа душэўных пакутаў, хаджэнняў па інстанцыях, па ўсіх гэтих парткамісіях зь іх драпежным партыйна-партизанскім актывам. Ужо тыя, пра каго Карпюк гаварыў і пісаў, што яны за вайну ні разу ня стрэлілі ў жывога немца, паказалі сваю прынцыповасць — аднаголосна адвяргалі Карпюковы апэляцыі. Сінхронна спрацавалі і ягония калегі ў Саюзе пісьменнікаў — знялі Карпюка з працы сакратара абласнога аддзялення. З тым загадам у Горадню прыехаў сакратар СП Грачанікаў²³⁷, які, аднак, паслаў сваё менскае начальства на тры літары і да адыходу цягніка зашыўся ў рэстаране, чым выклікаў нашае да яго шанаванье.

Канешне, бяда ня ходзіць адна. У той час беды кружлялі карагодамі. Захварэла Карпюкова жонка, настаўніца Іна Анатольеўна, Аляксей змушаны быў адвесыці яе ў Бараўля-

ны. На руках у беспрацоўнага пісьменьніка засталося троє дзяцей. Кніжкі, што меліся неўзабаве выйсыці, апэратыўна павыкідвалі з выдавецкіх плянаў. Грошай ня стала, як ня стала і ніякіх спадзяванак на іх. Карпюк пазычачу ў мяне, але я таксама ня быў багаты і пісаў у літфонд заявы аб аднаразовай дапамозе — для сябра. Яму дапамогі ўжо не давалі. Часам, у шэрную гадзіну мы дзе-небудзь спатыкаліся ўтрок — Карпюк, Клейн і я — меркавалі, як быць? Клейн раіў не пагаджацца — змагацца, пісаць — праўда на твайм баку. Але каму патрэбна была Карпюкова праўда?

Як пасъля стала вядома, у абласным КДБ вылучылі адмысловага афіцэра, маёра Хаміна, які засеў «хімічыць» на Карпюка крымінальную справу. Выключэнье з партыі было толькі пачаткам — чалавека належала пасадзіць. Паколькі Карпюк меў геройскую рэпутацыю з вайны, вырашылі падлавіць яго менавіта з гэтага боку. Маёр зьезьдзіў у Польшчу, па вайсковых съядах Карпюка, наведаў Штутгроф, дзе той сядзеў і адкуль уцёк, шукаў кампрамат і дакументы. Ну і, вядома, пакарыстаўся ўласнай фантазіяй, — сачыніў, чаго не хапала. Сачыняць яны ўжо ўмелі, былі адукаваныя. Гэта колішнія чэкісты былі з абмежаваным уяўленнем і змушалі зэкаў саміх прыдумваць сабе злачынствы. Гэтыя сачынялі самі.

Мінула трохі часу, і, як пасъля стала вядома, старшыня тадышняга Камітэту дзяржбяспекі СССР Ю. Андропаў²³⁸ дакладваў у ЦК КПСС: «Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі мае звесткі аб нездаровых настроях беларускіх пісьменьнікаў — члена КПСС Карпюка і Быкава... Карпюк нелегальна распаўсюджвае сярод сваіх знаёмых усялякія пасквілі ў выглядзе кнігі Гінзбург-Аксёнаўай “Круты маршрут” і іншыя. Адмоўна ўзыдзейнічае на моладзь. Пад яго ўплывам студэнт Гродзенскага педінстытуту Малашэнка піша вершы, прасякнутыя пэсімізмам і ўпадніцтвам, некаторыя зь іх утрымліваюць шкодны палітычны сэнс... Погляды Карпюка ў пэўнай ступені падзяляе Быкаў, аўтар тэндэнцыйнай аповесы “Мёртвым не баліць”... У цяперашні час да Быкава выказываюць інтэрэс ідэалігічныя

цэнтры ворага. Гэта відно, прынамсі, зь перапіскі з ім супрацоўніка закрытага сектара “Народна-працоўнага саюзу” (НПС), якая вядзе яго антысавецкую апрацоўку. З Быкаўым устанавіў контакт італьянец Поджы, які падазраеца ў прыналежнасці да спэцорганаў ворага... Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі з санкцыі ЦК кампартыі рэспублікі рыхтуе мерапрыемствы, накіраваныя на прадухіленне магчымых варожых акцый з боку названых асобаў»²³⁹.

67. Ягоная Галгофа

Карпюк распавёў нам з Клейнам, што абавінавачваньні яму прад'явілі такія, што без суду можна было яго расстраляць. Здаецца, іх было сем, і сярод іх такія: платнае супрацоўніцтва з фашистамі ў канцлягеры Штутгоф; дэзэртырыства з партызанская брыгады; укараненыне ў савецкую разведгруппу агента гестапа; сувязь з агентам паліцыі; самазванае прызначэнне камандзірам атраду і яшчэ нешта драбнейшае. Вядома, Карпюк адразу кінуўся іх абвяргаць. Першым чынам паехаў у Менск, у архіў партызанскага руху, дзе, аднак, не знайшоў ніводнага дакументу з свайго атраду. Не было нават і той справаздачы, якую ён уласнаручна пісаў улетку 44-га пасцяля вызваленія Беларусі. Тады ён напісаў усім сваім знаёмым партызанам, каб тыя засьведчылі яго камандзірства. І не атрымаў ніводнага адказу. Затое празь нейкі час яму паказалі ў гаркаме каля 20 іхніх съведчаніньняў, і ўсе супраць яго, былога іх камандзіра. Там жа, у справе, быў падшыты і аркуш былога камбрыга Вайцяхоўскага, які пісаў, што камандзірам грамадзяніна Карпюка ніколі не прызначаў і наогул такога атраду ня ведае. Тое ўжо магло зьбіятэжыць каго заўгодна. Карпюк кінуўся ў Ленінград, дзе на пэнсіі жыў камбрыг. Той ласкова прыняў яго і кажа: «Лёша, чаго ты хочаш? Я напісаў тое, што мне сказалі. Магу табе напісаць іншае, па-праўдзе». І напісаў іншае, па-праўдзе, з якім Карпюк прымчаў дадому і пабег у гаркам. Магільніцкі прачытаў паперу і заявіў: «У нас ёсьць іншы даку-

мэнт Вайцяхоўскага, завераны пячаткай, а гэта — пустая пісулька». І кінуў «пісульку» Карпюку.

Наконт укаранення нямецкага агента ў нашу разведгруппу я ўжо штось ведаў — зноў жа з гутарак Карпюка з Вайцяхоўскім. Справа выглядала так. Улетку 44-га пасьля вызвалення Карпюк у ліку іншых партызанскіх камандзіраў быў пакліканы ў Менск, каб напісаць справаздачу пра дзеяньні атраду. Аднойчы ён зъ сябрам, таксама партызанскім камандзірам Андрэевым, ішоў уздоўж драчнай загародкі, за якой тоўпіліся нямецкія ваеннапалонныя. І раптам Карпюк убачыў там знаёмага немца, зъ якім колісь сядзеў у канцлягеры. Немец таксама пазнаў яго. То быў неблагі немец, добра адносіўся да савецкіх, частаваў іх курывам. На тое зьвярнуў увагу Андрэеў, і Карпюк распавёў, адкуль у яго гэткае знаёмства. Тады Андрэеў кажа: «Трэба сказаць ахове, хай яны яго вызвалиць». Так і зрабілі. Зайшлі да аховы, і Карпюк распавёў пра аднаго з ваеннапалонных. Болей ён таго немца ня бачыў. Толькі пасьля стала вядома, што немца перавербавалі, уключылі ў якасці перакладчыка ў нашу разведгруппу, якую закінулі ў чэшскія Татры. Але там група загінула, і віна за тое легла на перакладчыка. А цяпер яшчэ і на Карпюка. Так усё спрытна звязалі.

Тое, што маёр Хамін фармуляваў як дэзэртырства Карпюка з партызанскай брыгады, было, па сутнасці, ягонымі ўцёкамі з адной брыгады ў другую. Сталася так, што ў той першай брыгадзе, у якую Карпюк прыбег зъ лягеру, яму не паверылі, западозрылі і меліся расстраляць. Уцёкшы з канцлягера, Карпюк легка ўцёк з саплівай зямляначкі і прыбіўся да іншай брыгады, якой камандаваў Вайцяхоўскі. Той паверыў хлопцу, выпрабаваў яго ў баях і затым прызначыў камандзірам атраду сваёй брыгады. (Тады паверыў, а цяпер памагае зацягнуць пятлю на шыі колішняга свайго падначаленага.) Прыкладна такімі ж прыцягнутымі за вушы былі і авінавачваныні ў сувязі з агентам паліцыі. Тым агентам быў мясцовы лясынік, які адразу ж, як яго завербавала паліцыя, прыбег у брыгаду і сказаў: «Вазьміце мяне ў атрад, бо мне там нельга». А той жа камбрый яму кажа:

«Чаго ты баішся? Працуй, інфармуй нас». Ён так і рабіў — працаўаў на два фронты, а сувязь з брыгадай тримаў праз атрад Карпюка. Праўда, як заўжды, двайнай гульня кепска скончылася, — паслья вайны таго двайніка ўзялі. А цяпер за яго ж хочуць узяць і камандзіра атраду.

Мы з Клейнам меркавалі, што калі як сълед намагчыся, дык гэтыя абвінавачаныні магчыма абергнуць. Заставала ся, аднак, галоўнае: платнае супрацоўніцтва Карпюка з фашыстамі ў Штутгофе. Хамін для доказу таго падрыхтаваў дакумэнт — старонку зь фінансавай ведамасыці, дзе значыўся подпіс Карпюка. Карпюк сам нам аб tym распавёў і сказаў: «Не магу даўмецца, адкуль тэты подпіс. Але подпіс мой». Тое ўжо было горш. Аднойчы ў Менску, улучышы зручны момант на нейкай нарадзе, я распавёў Кузьміну аб фальсифікацыях супраць Карпюка. Той моўчкі выслушаў і кажа: «Галоўнае — там росьпіс за маркі. А ўжо немцы задарма грошай ня плоцяць».

З tym цяжка было не пагадзіцца.

68. «Сотнікаў»

Аповесьць «Сотнікаў»²⁴⁰ (у першым варыянце «Ліквідація») нарадзілася ня так «з галавы», як з пачуццяў, што былі натхнёны хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблейскай прыпавесыці пра Авэля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляеца рэгулярна, у вайну tym болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысыці — спадчыны і багацця, дык у вайну — дзеля элемэнтарнае, біялагічнае мэты выжыць. Тое быццам апраўдвалася або, прынамсі, давала штось зразумець у шэррагу тагачасных матываў і наступстваў.

У мірны ж час ужо не забівалі дзеля элемэнтарнай патрэбы выжыць, літаратарам не страліялі ў патыліцу. Затое шырока практиковалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплівалі на пошце, тайна аддавалі ў карнія органы, якія выносілі свае прысуды — і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты,

ня людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае — калегі, таварышы, нават сябры. Партыя не магла (а можа, і не хацела) рабіць усю няўдзячную ўвогуле працу ўласнымі рукамі, рукамі сваіх штатных функцыянэраў, усіх гэтых сакратароў-глăўлітаўцаў-цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штацкім, актывісташаў ідэялагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі — літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных (ды і астатніх) газэтаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці ня ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзэнты — былі зь ліку пісьменнікаў, членаў СП, самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі руکі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраунічае, як бы паставленае над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі зь цвёрдым бальшавіцкім перакананьнем, што так і трэба, што тое — у інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз руکі якога прайшла ў тыя гады ці ня ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто зь яе кірауніцтва — ні Шамякін, ні Танк, ні шмат якія партторгі — ня мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пяра зусім неблагая. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя, адмысловыя патрабаваны. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзесяці патрэбны быў хлеб. І яшчэ было распаўсюджана юдава меркаваныне — а каго замест? Маўляў, замест нас паставяць яшчэ горшых, таму лепш — мы. Рэдка хто зь іх знаходзіў у сабе сілу і рагучасць сказаць: не! Я ня буду. Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор — тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і сыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту — расейскі пісьменнік зь Менску — Фёдар Яфімаў²⁴¹. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем Чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі.

У пэўным сэнсе «Сотнікаў» стаўся літаратурны рэакцый на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбыва-

лася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасьля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем — куды адvezыці? Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое «Маладосьць», мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і ня надта ўзрадавалася б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара мілага Пімена²⁴² з начальствам сталі даволі нацягненныя. І ў немалой ступені праз Быкава. Падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у «Полымя». Усё ж той часопіс быў болей аўтарытэтны, з большымі заслугамі перад партыяй, значыцца, і з большымі праўнымі магчымасцямі, што тады найболей было каштоўна. Праўда, друкаваць Быкава «Полымя» не съпяшалася, ды і я не прысьпешваў яго, памалу пераклаў аповесыць на расейскую мову, Ірына²⁴³ перадрукавала і, маючи «лёгкую руку», адвезла рукапіс у «Новый мир». Надзіва хутка там прачыталі, пазваніў сам Аляксандр Трыфанавіч — будзем друкаваць. Калі? Яшчэ ня вырашана, але цягнуць доўга ня будзем. Абнадзеены, я пачаў чакаць.

69. Выключэнне Клейна

Тым часам падзеі ў Горадні разъвіваліся па адмысловым сцэнарыі. Наш сябра Барыс Клейн быў чалавек разумны і заўсёды даваў слушныя парады. Асабліва апошнім часам, як над Карпюком сабралася гэтае ліха. Болей схільны да безнадзейнасці, я часам лічыў, што нічога ня зробіш, трэба мірыцца з tym, што ёсьць. Ён жа заўсёды раіў змагацца, некуды пісаць, ездзіць, звяртатца. Толькі аднойчы я ўбачыў яго разгубленым, гатовым зьняверыцца ва ўсім.

Неяк я сядзеў за столом, штосьці пісаў, ды ў вакно пастукаў Карпюк (я жыў на першым паверсе.) Як я выйшаў на вуліцу, Аляксей запытаўся: «Барыс табе не званіў?» — «Не, не званіў. А ў чым справа?» — «А ў tym, што яго зранку паклікалі ў гаркам і дагэтуль няма. Пойдзем у парк, там пачакаем».

Тое ўжо была навіна — кепская навіна. Мы моўчкі дайшли да Каложы, селі пад кустом на ўзьмежак. Клейн ведаў

гэтае месца і павінны быў прыйсьці. Мы маўчалі. Пра што было гаварыць?

Ён і праўда прыйшоў, гадзіны празь дзьве, ужо надвя-
чоркам. Прыйшоў і стомлена сеў побач. «Ну, усё! Усё пра-
пала. Выключылі і мяне... Зынялі з работы, адбяруць кан-
дыдацкі дыплём... Цяпер я — ніхто...»

Але што здарылася? І што прычынай таму?

Пачалося, аказваецца, не цяпер, — здаўна, пра што Ба-
рыс не здагадваўся і не падазраваў. Пры ўсёй яго памяр-
коўнай асыцярожнасці, трапіў, бы вяпрук у нерат, зь яко-
га наўрад ці было як выкруціцца.

Кандыдацкую дысэртацыю Барыс Клейн абараняў у
Вільні, дзе часам сустракаўся з аднакашнікам па ЛГУ²⁴⁴
дацэнтам Д. Але на той час усчалася барацьба з літоўскім
нацыяналізмам, і Клейн дачуўся, што ягонага аднакашніка
зволынілі з працы і, здаецца, зьбіраюцца выключыць з
партыі. Рухомы сэнтымэнтальны пачуцьцямі, Барыс ад-
нойчы па дарозе зь Ленінграду ў Горадню завітаў на ква-
тэрудацэнта. Якраз было трохі часу паміж цягнікамі, і былы
асыпрант хацеў зь ветлівасці сущешыць літоўскага наву-
коўца, выказаць яму свае спачуваньні. Яны няблага пагава-
рылі той вечар, гаспадар пачаставаў госьця чаркай канъ-
яку. І, абняўшыся, разышліся. Па дарозе ў Горадню Барыс
усё перажываў за калегу, думаў, як яму памагчы. Мабыць,
і калега, застаўшыся ў сваёй віленскай кватэры, не займеў
злога намеру супраць госьця, але ён баяўся. Ён дужа баяў-
ся, што ягоны беларускі калега мог быць падасланы з бе-
ларускага КДБ, запісаў іхнюю гаворку і данясе ў літоўс-
кую бяспеку. Невядома, колькі часу гэтак прапакутаваў-
шы, Д. надумаў апярэдзіць беларускага «агента» і сам
напісаў пра іхнюю сустрэчу і, вядома ж, пра крамольную
размову. Літоўскі КДБ пераслаў тую інфармацыю ў Менск.
Менская бяспека даручыла гарадзенскай — разабрацца і
прыняць меры.

Разъбіralіся даволі доўга і грунтоўна. Барыс гаварыў,
што запісалі зь вялікай дакладнасцю ўсе телефонныя раз-
мовы і нават побытавыя размовы з жонкай — на кухні і ў
спальні, так што наконт выказваньняў — поўная адэкват-

насьць. І наконт Карпюка і Быкава, і асабліва наконт «братнай дапамогі» Чэхаславаччыне, якую камуніст Клейн недзе назваў вераломнай акупацыяй. Абвінавачваньне съцвяджала, што ўжо з пачатку 60-х гадоў ён пераконваў людзей весці барацьбу супраць сталіністаў і крамлёўска-га кіраўніцтва, якое называў «групай вырадкаў», і шмат што іншае. З фармулёўкамі праблемаў не было, таму лёгка і аднаголосна выключылі. Амаль адначасна ён страціў пасаду дацэнта ў мэдінстытуце, неўзабаве змушаны будзе здаць свой кандыдацкі дыплём і сапраўды стане «ніхто».

«І ты паднімеш рукі? Здасіся гэтым душагубам? Ты ж мне раіў тузацица, бы жаба ў малочным збане? Дык тузайся! Пішы, хадзі — ня сьпі ў шапку!» — злосна раіў яму Карпюк. Сам ён усё і ўсяляк тузайся, праўда, пакуль без жаданага выніку. Цяпер будуць тузацица ўдвуух. Але тузацица ўдвуух ім ніхто не дазволіць, бо тое групавуха — гэта яшчэ больш строгі артыкул. Паасобку, па адным, яшчэ дазвалілася. Тузацица.

Увечары мне хтось пазваніў, ціхім голасам сказаў, каб я тримаўся далей ад тых двух. Бо яны нібыта хочуць утапіць і мяне. У тое я слаба паверыў, але ранейшая ахвота сустракацца, абмяркоўваць, гутарыць пакрысе змарнела. Я заставаўся адзін. І я парадаваўся тады, што ня член партыі, не дацэнт, што мяне выключыць няма адкуль. Хаця, канешне, можна зрабіць шмат іншага, ад чаго ня ўзрадуешся. І я міжволі стаў чакаць гэтага іншага. Бо адчуваў — чарга набліжаецца.

Клейн тузайся. Як звычайна ў такіх выпадках, змушаны быў праісыці ўсе дантавы колы пакутаў — найперш шматлікія парткамісіі са злобымі катамі — састарэлымі бальшавікамі, якія, бы помсыцячы за безыліч уласных пакутаў і прыніжэнняў, зласьліва прыніжалі выключанага, прымушалі яго прызнацца ў злачынстве, раззброіцца перад партыяй і савецкім народам. Сынхронна з партыйнымі органамі працавалі і ўсе іх кафедры, вучоныя саветы, рэктораты і ВАКі²⁴⁵. Я, хоць сам адчуваўся дужа няпэўна, распавядаў пра гродзенскія драмы, дзе толькі было магчыма, у тым ліку і ў Москве. Аднойчы зъявінуўся і да Кузьміна. Той

з уважлівай заклапочанасьцю выслухаў, пагадзіўся, што Клейн разумны чалавек і добры навуковец, але і ўсё. І я зразумеў, што ёсьць іншыя сілы, уладай над якімі сакратар ЦК не валодае. Хутчэй — яны валодаюць уладай над ім.

Вельмі хутка гісторык Клейн апынуўся на гарадзкой гародніннай базе, дзе цягаў скрынкі з буракамі і морквай. Але суду над ім не было, нікога не пасадзілі. Тоё ўжо было зразумета як добры сімвалічны знак, амаль вястун лібэралізацыі. І праўда, неўзабаве нейкі зрух адбыўся і ў справе Карпюка, якога нечакана выклікалі на бюро ЦК КПБ.

Значна пазней, калі напал драматызму тых даўніх падзеяў стаў забывацца і шмат якія былыя «загадчыкі» нашых лёсаў разышліся хто куды, сталі вядомыя некаторыя дэталі тагачасных падзеяў. Былы гаспадар Гродзенскай вобласці Мікуловіч распавёў за чаркай, як ён уратаваў Алёшу, а заадно і Васю (Карпюка і Быкава) ад бяды і турмы. Калі гродзенскі КДБ накапаў на Карпюка справу, абласны пракурор прынёс яе на санкцыю «першаму». Мікуловіч паглядзеў, пагартаў і ажно спалохаўся — кожны артыкул абвінавачванняў цягнуў мінімум на 15 гадоў. А ўсяго тых артыкулаў было ці ня 7. Шкада яму стала Алёшу, і ён папытаў у пракурора, ці пэўна ўсё тое даказана? Ці грунтоўна? Пракурор трохі «замяўся» — што-нішто, можа, і ня надта грунтоўна. Тады Мікуловіч: «Вярніце справу назад, хай дасьледуюць як мае быць». (Каб ужо засадзіць пэўна і надоўга.) Пракурор паслухмяна вярнуў. Але ні ён, ні Мікуловіч, ні КДБ, мабыць, не ўлічылі, што Карпюк не дарма браў прыклад з жабы і прадаўжаў «тутзацца».

70. Ларыса Геніюш

Аднойчы ў Горадню завітала Ларыса Геніюш. Раней яна ніколі не прыяжджала сюды, жыла ў сваёй Зэльве, пісала. Звычайна ездзілі да яе, у tym ліку аднойчы і мы з Карпюком. Перажыўши нямана драмаў і трагедыяў, яна ўвогуле была жанчына негаварская, мала каму давярала,

шмат што перажывала ў сабе. Мы спаткаліся зь ёй у доміку Ажэшкі, на той раз яна здалася нам дужа вясёлай і абнадзеенай. Зрэшты, было чаго — яе пусыцілі ў Беласток, дзе яна мелася сустрэцца з сынам, якога ня бачыла з моманту свайго арышту ў Празе. Паказвала гроши, «цэлую кучу», якую яна зарабіла, дзякуючы Максіму Танку, што дамогся выхаду яе зборніка²⁴⁶. Мы шчыра парадаваліся шчасльваму павароту ў яе жыцьці. Там жа Карпюк, адвёўшы госьцю ў ціхі закутак, уручыў ёй ліст для перадачы ў Беластоку аднаму чалавеку. Тым чалавекам быў нядайна намі падазраваны Олек Амельяновіч. Я дужа сумняваўся ў правільнасці карпюкоўскага ўчынку, баяўся, што тым ён можа «падставіць» Ларысу. Баяўся, атрымалася, марна.

Геніюш была старая кансьпіратарка і зрабіла ўсё як належыць. Усё як належыць зрабіў і Амельяновіч. Паехаў у Штутгроф, дзе на месцы былога канцлягеру арганізавалі архіў, і там сярод процьмы іншых дакумэнтаў адкапаў злашчансную німецкую ведамасць. На першай старонцы гэтай пажоўкай паперыны выразна значылася: Рэестар гравшовых пераводаў, якія паступілі палонным ад іхніх родзічаў. Далей ішлі дробныя сумы ў дойчмарках і подпісы тых, каму яны прызначаліся. Вядома, ніякіх марак зняволеных не атрымлівалі, але бухгалтарская пунктуальнасць патрабавала, каб усе расціпаліся. У тым ліку і зняволены Карпюк, які расціпаўся і забыўся. Ніякіх грошай ён, вядома, ня бачыў, дык навошта было пра іх памятаць. Ягоная галава ў той час была занятая проблемай уцёкаў, якія ён і зрабіў. А пасля пры допытах у КДБ тыя, што там даседзелі да вызваленых, сцівярджалі, што ўцячы са Штутгрофу было немагчыма. Што Карпюка, можа, выпусыцілі. І ім верылі, ня ведаючы, што каму — немагчыма, а Карпюку стала магчыма. Бо Карпюк заўжды «тузаўся», такім ужо валодаў харектарам.

Дагэтуль невядома, ці мелі члены бюро ЦК КПБ на руках туую ведамасць, як вырашалі лёс Карпюка, бо Карпюк атрымаў яе значна пазней. Але абмяркоўвалі ўсе пункты абвінавачванья доўга і старанна. Пасля галасавалі. На галасаванье было пастаўлена дзівзе прапановы: вык-

лючыць або даць страгача. За выключэнье прагаласавалі два даўнія «сябры» Аляксея — генэрал Дэбалюк і Міцкевіч. За страгача — Кузьмін і Аксёнаў. Сам Машэраў устрымаўся. То быў паратунак. Урэшце спыніліся на страгачы, які Карпюк пранасіў год і стаў зусім чисты. Перад партыйяй і савецкім народам. А вельмі проста маглі б і засадзіць — за супрацоўніцтва з гестапа ды іншай. А заадно і тых, хто супрацоўнічаў з супрацоўнікам. Ужо былі такія прыклады, і адзін зь іх — драматычная гісторыя слонімскага паэта Анатоля Іверса²⁴⁷. Застаўшыся на акупаванай тэрыторыі, ён змушаны быў па заданыні з лесу пайсыці працаўца ў гарадзкую ўправу, ягонага таварыша ўкаранілі нават у СД. Дапрацаваліся яны там да таго, што ледзь выратаваліся ад арышту. Іверс дык выскачыў у вакно, а сям'я была арыштавана і жонка з дзецьмі загінула. Пасыля вызваленія нейкі час усё было добра, іхнюю гісторыю ў Слоніме ведалі, іх не чапалі. Але зь цягам часу, калі партызанская кіраунікі, на якіх яны працеваляў ў немцаў, памерлі або разъехаліся, абодвух «выкрылі». У Горадні быў суд, Іверсаў таварыш атрымаў 15 гадоў, сам Іверс быў звольнены з працы, выключаны з СП і пятнаццаць гадоў прарабіў на смалакурні ў лягасе.

Клейн у гэтую пару яшчэ рабіў на гародніннай базе, праўда, тады ўжо не цяггаў скрынкі, — як чалавека пісьменнага, яго з алоўкам у руках паставілі іх падлічваць. Тое была паслабка. Няхутка яшчэ ён перайшоў на працу ў сацыялягічны аддзел хімкамбінату.

«І высакародны чалавек можа стаць няволінікам абставінаў, але той, хто робіцца лакеем абставінаў — не высакародны чалавек», — зазначыў калісь Леў Мікалаевіч²⁴⁸.

71. АТК пайшоў

Пазваніў Твардоўскі і голасам, які я даўно (а можа, і ніколі) ня чуў, паведаміў, што ён сыходзіць з часопісу. Я разгубіўся і ня ведаў, што яму на тое сказаць, а ён адразу ж папытаўся, ці буду я ў такім разе друкаваць новую апо-

весыць у «Новом мірі»? Яшчэ болей зъянтэжаны, я штось мармытаў, а затым папытаўся, як ён парайць? Аляксандр Трыфанаўіч, як мне здалося, раздражнёна адказаў, што таго раіць ня будзе, — рашайце самі. Гэта была мая апошняя размова з Твардоўскім. Болей гаварыць зь ім не давялося.

Барацьба супраць Твардоўскага і «Нового міру» вялася даўно — галоўнага рэдактара выжывалі з часопісу ўсялякімі спосабамі. Хоць маглі, канешне, зьняць «з трэскам», але, мабыць, у ЦК хацелі зрабіць тое далікатна, рукамі кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў на чале з Федзіным — Варанковым. Тыя, аднак, марудзілі. Начальства наладзіла рэгулярны прэсінг на самога Аляксандра Трыфанаўіча, часткова празь некаторых членаў рэдкалегіі часопісу. Галоўнага рэдактара самааддана падтымлівала рэдакцыя, і ці ня ўсе намесынікі і аддзелы. Тады з ЦК распаўсюдзілі чутку, паводле якой у выпадку добраахвотнага зыходу галоўнага ўся рэдакцыя застаецца ў ранейшым складзе, Аляксандр Трыфанаўіч атрымлівае добрую ўрадавую пэнсію, крамлёўскі паёк і да 60-годзьдзя, якое неўзабаве набліжалася, — званыне Героя. Мусіць, гэта нарэшце і паўплывала на аканчальнае рашэнне Твардоўскага, які і напісаў заяву. (Забягаючы наперад, зазначу, што ніводзін пункт з абяца-нага ня быў выкананы, рэдакцыю па адным разагналі, а адстаўны рэдактар, страціўшы любімую працу, хутка не-вылечна захварэў.)

Якраз у апошнія дні старога «Нового міру» я прыехаў у Москву і дазнаўся, што мая аповесыць ідзе ў чарговым нумары. Паводле свайго рэдактарскага звычаю — не «дражніць гусей» загалоўкам — Твардоўскі назваў яе «Сотнікам», што ўвогуле мне не спадабалася. (Чаму — Сотнікаў? Ужо з увагі на двух герояў трэба — Рыбак і Сотнікаў.) Але мне патлумачылі, што так лепш — паводле прозвішча станоўчага героя. Галоўны, маўляў, меў на яго адмысловыя спадзянкі, — мусіць, гэткія, як і аўтар.

Сазваніўшыся з Адамовічам, які той час таксама быў у Москве, сабраліся ў рэстаране «Арагві». Прыйшлі Лакшын, Сац, Вінаградаў, Міша Хітроў. Добра пасядзелі, сум-

на, аднак, гамонячы. Радавацца не было чаму — «Новый мир» канадаў. Ззаду заставалася яркая і самабытная старонка расейскай літаратуры, якая наўрад ці калі адновіцца. Тоё, што зрабіў гэты гнаны часопіс, калісь будзе належна ацэнена. Таксама як і роля ў ім Аляксандра Твардоўскага. Але калі? Нехта выказаў сумненне ў тым, бо літаратура — не авангарднае мастацтва, якое звычайна ацэньваецца заўтра. Літаратура важная для сёньня. Калі сёньня яна не спатрэбілася, дык наўрад ці калі спатрэбіцца ў будучым. У будучым будзе свая літаратура, свае аўтары і свае героі. Таксама як і ў палітыцы. Я сказаў пра маю апошнюю размову з Твардоўскім і яго яўнае нежаданье, каб мая аповесць была надрукавана пры новым рэдактары. На гэта амаль усе запярэчылі: аповесць паявілася ў час і на сваі месцы. Вядома, лепш, калі б на месяц раней, пры Твардоўскім. Але ж хто ведаў...

Лакшын сказаў, што пры новым рэдактары доўга не папрацуе — сыдзе ў іншай месцы. Сац ужо быў на пэнсіі. Іншыя таксама хутка разышліся хто куды. Даўжэй за іншых заставаўся ў «Новом мире» ягоны сакратар Міша Хітроў. Мне яшчэ наканавана было надрукаваць там невялічкую аповесць «Абеліск», а пасыля і яышоў з часопісу надоўга.

72. Съмерць АТК

Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме СП, як прыйшла вестка, што памёр Твардоўскі. Мы ўсе засталіся на пахаванье.

Хавалі яго з ЦДЛ на Вароўскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузьня і трывога — штось не маглі ўзгадніць з кіраўніцтвам Москвы ці краіны. Казалі, найперш было клопату, дзе пахаваць, могілкі на Нова-Дзевічым не хацела даваць начальства. Публіку ў жалобную залю пушчалі па прапусках, людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варце, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба дарэшты зъела некалі магутнага чалавека, і перада мной ляжаў зъмізарнелы, з рэдкім пушком

на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя слова пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расейскай культурай, — слова, якія непапраўна спазыліся. Запомніўся выступ Канстанціна Сіманава, які, гаворачы перад поўнай залій, не саромячыся, душыўся съязьмі. Шмат хто плакаў і ў залі. Там жа многія ўпершыню ўбачылі Аляксандра Салжаніцына, што сядзеў поруч з удавой Марыяй Іларыёнаўнай і перахрысьціў нябожчыка²⁴⁹. Але слова на разывітаньне яму не далі. Пасьля стала вядома, што ледзьве пусыцілі ў заліо, — на той час Салжаніцын ужо быў выключаны з саюзу пісьменьнікаў.

Як скончылася паніхіда, многія паехалі на могілкі.

Быў змрочны, непагодны дзень зазімку, падаў рэдкі съняжок. На пад'ездах да могілак паходзілі картэж сустрэў ланцуг войску МУС — уздоўж чыгункі, аж да брамы могілак. На могілках тое ж самае. Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бясьпекі да месца магілы. Нас з Валій Шчадрынай²⁵⁰, калі мы выпнуліся з шэрагу, злонія аблаяў афіцэр бясьпекі, нават крыкнуў: «Стралаць буду!». На што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рапушча мовіла: «Давай, стралаць, ну!». І той, здалося, аж схамянуўся ад яе рапушчасыці.

Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысьціў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменьніцкім асяродку, пра што доўга пасьля гаварылі і пісалі съведкі. Арганізаторы паходзілі змушаныя былі апраўдацца — маўляў, вінаваты, не дагледзелі. Пасьля паходзілі усе, сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адышнага часопісу, разышліся па кабаках — абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Куляшоў, які ўвесь час плакаў. Твардоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой...

Неўзабаве па вяртаньні дамоў пасьля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў «Новый мир» з маёй аповесцю, «Полым'я» запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаваньне. Сыйшлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, — усе, апроч Барадуліна, які быў дзесь

у ад'езьдзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылі, аказалася, — усчалі абмеркаванье па поўнай праграме. На маё слабое пярэчанье, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі і маскоўскі Галоўліт праpusыці, пальмянскі галоўны Павел Кавалёў адказаў, што Москва нам ня ўказ. Москва друкавала і Еўтушэнку, чаго ў Беларусі ніколі ня здарылася б, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, бяз шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін²⁵¹, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкава і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць зь Мюнхену, то бок з радыё «Свабода». Іншыя пальмянцы выказваліся болей памяркоўна, але ўсе сышліся на tym, што аповесць друкаваць рана, трэба дапрацаўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачанку²⁵². Сказалі, каб з tym не цягнуць.

Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі сьвежыя ўказаныні, мы з Сачанкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што ня п'е, таму і мне ня раіць, бо рэдагаваць трэба зь цвярозай галавой — справа сур'ённая. Я ўжо меў вопыт Сачанкавай рэдактуры, колісъ яго намаганнямі была амаль цалкам перапісаная невялічная аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці — адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчадрына²⁵³, а ў мяне, калі і ёсьць, дык іншы. Сачанка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант, і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Во тут і напішам: Сотнікаў — камуніст. А што, апроч таго, і сын камуніста, тое вынікае з канцэкту.

Тады я пасумняваўся крыху, але хутка пераканаўся ў рэдактарскай мудрасці Барыса Іванавіча, што ўрэшце прывяла яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара БелСЭ²⁵⁴. Хоць мы нічога больш не зъмнілі, у tym выглядзе аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзіяў да яе больш не знай-

шлося ні ў галоўнага — Паўла Кавалёва, ні ў Галоўліце, ні ў ЦК. Што значыць мудры спрактыкаваны рэдактар! Толькі аўтар пры гэтым адчуваў сябе дурнем, ну але гэта яго прыватная справа.

У выдавецка-рэдактарскай практыцы было прынята, што выдаўцы-рэдактары ніколі не спасылаліся на цэнзуру або начальства, рабілі глыбакадумны выгляд, што літаратурна-ідэйныя хібы выявілі толькі яны. Тое ставіла аўтара ў ідыёцкае становішча, калі ён ідыётам лічыў менавіта таго, хто яму прапаноўваў ідыёцкія патрабаваныні. Напрыклад, я шмат гадоў ня ведаў, што нэгатыўныя адносіны да «Мёртвым не баліць» запачаткованаў сам старшыня КДБ СССР Сямічасны, як ён абвясціў пра тое на сакрэтнай нарадзе адразу пасля публікацыі твору ў «Новом мире». Вядома, вырак галоўнага чэкіста краіны быў даведзены да ўсіх ніжэй-шых звязёнаў КДБ, партыйных органаў, цэнзуры, рэдакцыяў літаратурных ды іншых выданняў. Ня ведаў пра тое толькі аўтар, які меркаваў, што гэткі вырак знайшоў разумны шараговы рэдактар, які зь ім размаўляе. Але рэдактар найперш дбаў пра свой хлеб.

Яшчэ мне давялося быць у Маскве на саракавіны съмерці Твардоўскага. Сабраліся ў цеснай кватэрцы Ігара Саца, былі ці ня ўсе навамірцы і яшчэ некаторыя. Лакшын з адчаем гаварыў, што раскідалі іх каго куды, нібы галавешкі з вогнішча, і цяпер ім застаецца адно: курэць, не гарэць. Гаспадар — колішні сакратар Луначарскага — жыў небагата, выпіўкі не хапіла. Тады Жарэс Мядзьведзеў збегаў у «Бярозку», купіў за чэкі віскі, што-нішто з закусі. Выпілі, пасядзелі і разышліся. Болей з апальных навамірцаў, здаецца, нікога і ня бачыў. Лакшын хутка памёр, за ім Кандратович, пасля Сац і Берзер. Вінаградаў перайшоў на «Кантынент», а дзе і чым займаецца Міша Хітроў, я й ня ведаю.

Зь несправядлівасцю або супрацоўнічаюць, або змагаюцца, — цытаваў некалі Твардоўскі любімага ім Камю. Ён дык змагаўся, але ўсё роўна не пазбегнуў паразы. Несправядлівасць перамагла.

73. Прафілактыка

Якіх-небудзь рэгулярных зносінаў з замежжам на той час у мяне не было. Зрэдчас атрымліваў віншавальныя паштоўкі ад балгараў — двух Вылчавых. Ад Марыё зь Генуі пад новы год прыйшла бандэроль — прыгожая срабрыстая елачка з музыкай. Накруціш унізе шрубку, і загучыць ціхая мэлёдыя хваласьпеву ў славу Езуса — Ісуса Хрыста. Але неяк атрымаў ад яго ліст — пакамечаны, параны-перапараны канвэрт з заштэмпляванымі маркамі. У ім кароценъкі, на паўтаронку, тэкст з прывітаньнямі і паведамленнем, што Марыё жэніца зь менскай беларускай. Тут жа з канвэрту выпаў і другі аркуш — на жоўтай паперыне тыпу ўлёткі было надрукавана буйным шрыфтом: «Да грамадзян Беларусі!». Далей ішоў заклік згуртоўваца, арганізоўваца і выступаць супраць савецкай камуністычнай улады. Гэтая ўлётка мяне зьдзівіла і зьбянтэжыла — няўжо гэты італьянец такі дураны! Навошта ён мне яе шле? Ці гэта ня ён шле? Чым болей я над тым развахаў, tym усё болей прыходзіў да высновы, што гэта — правакацыя. Ім спатрэбілася мая рэакцыя.

Вельмі нялёгка было мне прыняць пэўнае рашэнне, ды мусіў. Ня стаў дамагацца сустрэчы з маім «загадчыкам» Дубавінкіным, вечаровай парой пайшоў у КДБ. Даўно на дзівярох там вісела прыгожа напісаная аў'ява «Прием посетителей круглогодично», і я аддаў канвэрт дзяжурнаму пры ўваходзе. Калі той папытаўся, ад каго, сказаў: ад Быкова — і ўсё. Як ні дзіўна, ні назаўтра і ніколі ніякіх размоў пра ту ўлётку не было. Але па нейкіх ускосных прыкметах я зразумеў, што ўлётка сталася пэўнай мяжой маіх адносінаў з органамі. Быццам бы штосьці яны вырашылі. Праз нейкі час пазваніў Дубавінкін і папытаўся, калі я зьбіраюся падехаць у Менск. Мне тое пытаныне не спадабалася, я сказаў, што пакуль ня ведаю, ня маю там справы. Тады праз колькі дзён ён пазваніў зноў. Сказаў, што мяне хочуць бачыць у іхнім упраўленыні. «Што — прафілактыка?» — папытаўся

я. Падпалкоўнік, падобна, зъбянтэжыўся, але хутка адка-
заў: «Не, для гутаркі. Запрашае генэрал²⁵⁵ КДБ».

Я зразумеў, што колькі ні цягні, а калі запрашае генэ-
рал КДБ, дык прыйдзеца ехаць. Ведама ж, для прафі-
лактыкі і за свой кошт. Так яно і атрымалася.

Аднойчы ўранку я паднімаўся па шырокіх прыступках
параднага ўваходу ў палац КДБ на Ленінскім праспэкце ў
Менску. Расчыніў цяжкія дзверы і апынуўся ля стала
дзяжурнага працаршчыка. Той патэлефанаваў кудысь, — з
палацавых нетраў хутка прыбег маладжавы афіцэр, павёў
на паверх, у кабінэт намесніка старшыні КДБ. Тоўсты
сібаваты генэрал за столом стрымана запрасіў сесцыі.

Пачалася гаворка — даўгая і лянівая. Відаць было па
ўсім, генэрал адбываў свой нумар, ягоны суразмоўца ўво-
гуле мала яго цікавіў, — ён ведаў пра яго ўсё. Куды ахвот-
ней ён распавеў пра сваю вайну на Палесьсе, што аднойчы
расстраляў начальніка паліцыі — «Як урэзаў яму з маўзе-
ра, толькі мазгі па съцяне размазаліся». То быў уражлівы
аповед. А пасля генэрал прапанаваў напісаць пра чэкістай
кніжку. У Маскве ўжо напісалі шмат, а ў Беларусі мала. Я
сказаў: «Што ж, напішыце, у вас такі вопыт». На што
пачуў стандартны ў такіх выпадках адказ: «Вопыт ёсьць,
але няма часу, — праца! Вось каб вы ўзяліся, у вас талент,
а мы бмаглі памагчы. Мы вам дамо матар'ял, можаце
выбраць любога чалавека, любы эпізод і на яго аснове
стварыць аповесць. А яшчэ лепей раман. Тоё і нам і вам
было б на карысць. А то вас там абліяпалі гаўном гэтыя
пераадджэнцы Карпюк з Клейнам».

Генэрал націснуў кнопкую, услужлівы афіцэр прынёс стос
папак. «Во — на ваш выбар. Пачытайце».

Мяне адвялі ў суседні пакой і пакінулі з чатырма ці
пяцьцю папкамі. З пэўнай цікавасцю я пагартаў іх. Гэта
былі не якія там справы, а акуратна перадрукаваныя выняткі
з паасобных чэкісцкіх гісторыяў пэрыяду вайны. Чэкіст —
у логаве зъвера, чэкіст — кіраўнік дывэрсійнай групы...
Яшчэ нешта. Адна гісторыя мяне нават зацікавіла — як
савецкага афіцэра-сувязіста выкарыстоўвалі па чарзе то
немцы, то нашы. Ня ведаю, як там наконт герайзму, а паку-

таў — можна было сабе ўяўіць! Аказалася, герой гэтай гісторыі жывы, працуе на Лепельшчыне. Гарадзенскія чэкісты памогуць мне зь ім звязацца.

74. Агент Абверу

Не пасыпей прыехаць дадому, як — званок ад Дубавінкіна: Касінец ужо ў Горадні, можна арганізаваць сустрэчу. Можна ў гасцініцы. Дамовіліся, што праз гадзіну прыйду.

Спаткаў каля дзяжурнай незнаёмы чалавек у штацкім, павёў на паверх. У страшэнна накураным нумары сядзеў на ложку змрачнаваты немалады чалавек. Чэкіст пакінуў нас удвух. Я прысеў ля стала. «Дык раскажыце...» Чалавек пачаў успамінаць — трудна, неахвотна, косназычна. І нарэштце змоўк. «Ат, не магу я так. Каб што глыкнуць...» Я зразумеў і павёў яго ў рэстаран, дзе мы абодва глыкнулі і вярнуліся ў ягоны накураны нумар. Перадыхнуўшы, чалавек пачаў свой гаротны аповед. Цяпер гаворка лілася складна.

«Вайна застала мяне ў Беластоку, я быў тады камандзір роты сувязі. Старшы лейтэнант. Полк разграмілі. Дывізію разграмілі. Армію разграмілі. Паасобнымі групамі прабіраліся на ўсход. Паасобныя групы таксама разграмілі. Трапіў у палон.

Апынуўся ў палявым шталагу. Вёска Калбасіно, во тут, пад Гродна. У чыстым полі дзесяць тысяч людзей. Ні жраць, ні піць. Пад дажджком і сонцам. Сабралі чалавек пятнаццаць — капаць капанір. Капаем. Сілы ўжо не засталося. Я са злосыці вылаяўся і спалохаўся. З брустверу на мяне глядзіць немец. Чыста апрануты. Малады, Афіцэр. «Ком!»

Ну вылез. Кіёнуў галавой — комэн зі! Некуды павёў. Тады ўжо іх стала два. Зайшлі ў іх кантору. Пачаму ругалі нямецкую ўладу? — Я не ругаў. — Я чую. Мы вас зараз расстряляем. (Ну, што ж, страляйце, — думаю сабе. — Але штось непадобна.) — Вы хочаце тодт? — Быццам бы не, кажу. Толькі дваццаць шэсць год маю. — Гут, кажуць. Пойдзеце на абучэньне. Нічога не разумею — куды? На каго?

Тым ня менш павялі. Пасъля павезылі ў нейкі штаб. Там яшчэ допыты — ужо пад пратакол. Праз ноч қудысь павезлі ў крытай машыне. Куды — не зразумець. Але далёка. Цэлую ноч ехалі. Нас там ужо набралася чалавек дзесяць. І троє немцаў з аўтаматамі. Канешне, можна б уцячы. Каб, скажам, везылі на расстрэл. Але ж, мабыць, вязуць не на расстрэл. А горш, чым у шталагу, наўрад ці будзе.

Карацей кажучы, прывезылі ў нейкі польскі гарадок, заехалі за агароджу. А там абвэршуле А-З. Значыць, будуць вучыць на разъведчыкаў. Проціў сваіх, рускіх. Што ж, думаю, абучайце, спатрэбіцца. Як навучуся, я вам разъведаю. Абы толькі дапяцца да фронту. Адсюль усё ж далекавата.

Абучалі тры месяцы. Ну там — сувязь, кансьпірацыя, шыфры-коды і парашутная справа. Тэарэтычна, вядома. Курсанты — усе такія, як я, пераважна сувязісты. Між сабой ніякіх размоў, толькі пра вучобу. Але ўпэўнены — усе думаюць адно: толькі б дапяцца да фронту.

Ранній вясной пачалі адбіраць, қудысь вывозіць па 2–3 чалавекі. Надышла і мая чарга. Выпала ў пары зь Лёшкам Кнышом. Хлопец такі, малады лейтэнант зь Віньніцы. Снарадзілі рацыі, шыфры, гроши па тры пачкі, запасныя батарэі. Надзелі парашуты і — у самалёт. Перад адлётам — заданыне: пранікнуць у горад Горкі, уладкавацца на вайсковы завод. І наладзіць сувязь. Яволь, гер маёр, наладзіць сувязь.

Доўга ляцелі праз ноч. Зямля ўнізе, за аблокамі ні чарта не відаць. Нарэшце каманда: шпрынген! Пайшлі — чорт ведае куды. На злом галавы. Прызямліліся ў полі, блізка лясок. З другога боку вёска.

Раней мы з напарнікам нават не пагутарылі — неяк было. Што ён думае — невядома. Але можна здагадацца. І я кажу: «Капут, Лёха! Айда ў вёску, папытаемся, дзе сельсавет і — хэндэ хох!»

Пайшлі ў вёску. Усё начыньяне з сабой, толькі парашуты кінулі. Бо занадта на горбе набралася. У вёсцы спыталі ў цёткі, дзе сельсавет? Не сказала. Толькі паглядзела па-

дазрона, спалохана. Папыталіся ў падлетка. Той кажа, што тут сельсавету няма, у другой вёсцы, кілямэтраў празь пяць. Што ж, пайшлі ў ту ю вёску. Па дарозе-прасёлку. А ўжо добра разъвіднела. Ідзём, на душы трывожна. Але трывожна цяпер заўсёды...

І тут ззаду фурманка. Думаем, ну падвязуць. Троє мужыкоў, адзін у вайсковым. І да нас: хто такія, вашы дакументы? Мы кажам: ідзём у сельсавет, там пакажам дакументы. Э, не — рукі ўгору! Што было рабіць? Паднялі рукі. Тыя абшукалі і аж задрыжлі ад страху ці радасыці, — дывэрсанты! Так, дывэрсанты, кажам. Ідзём здавацца.

Прывезылі ў раённы НКВД ужо са звязанымі рукамі. Дакладваюць: злавілі на дарозе. Лухта, канешне, але ім вераць, а нам не.

Ну а далей пайшло, паехала. У раён, у Горкі, адтуль у Москву. Камэры, допыты, чэкісты. Зь Лёшкам нас разлучылі, ня хутка я яго ўбачыў. Шылі, вядома ж, адно і тое: здача ў палон, зрада радзіме, шпіянаж і дывэрсіі. Я кажу: які ж шпіянаж, мы ішлі здавацца. Ды на тое — нуль увагі. Але адчуваю, у іх там нязгода паміж сабой. Найперш — хто затрымаў? Пра тых мужыкоў на дарозе ўжо няма і гутаркі — у пратаколах фігуруюць два — маёр і падпалкоўнік. У тое, што мы ішлі здавацца, ня вераць. Затрыманы ў зоне аб'екту. Якога аб'екту, мы і ня ведалі. Кажуць: няведанье закону не вызваляе ад адказнасці. Такія законынікі. Я ўжо прашуся: пашліце на фронт. Сваю віну іскуплю крывёю. Нават жыцьцём гатовы іскупіць. Ого, чаго захацеў, кажуць. Тваю віну іскупіць ня хопіць усёй крыві. Каб вы апруцянялі, думаю.

Аднойчы раптам — на машину і ноччу ў нейкі гарадок. Высокі забор, драцяная агароджа. Але не турма быццам. Побач нейкія казармы. Тут нас зноў злучылі з Лёшкам. Прывезылі ўсё нашае снараджэнне. Аказваецца, рыхтуецца так званая радыёгульня. Мы павінны выйсці на сувязь зь нямецкім цэнтрам А-3. Ну, пачалі... І праўда, выйшлі на сувязь. Але здарылася няўпраўка — я забыўся адзін пароль. Прыйшнілі сувязь, мяне хацелі расстраліць тут жа. За сабатаж. А я і праўда забыўся. Што, я дужа трymаў яго

ў памяці ці зьбіраўся ім карыстацца? Але во дзіве: як прыпяяло — успомніў. Ну, пачалі зноў... Думаў, немцы здагадаліся. Не, быццам. Увогуле яны нездагадлівы народ. На тым і гарэлі...

Трэці заход пачаўся лепш, ды і маёр Трацякоў пачаў нешта цяміць. Здагадлівы аказаўся. Пачалі перадаваць нейкую зашыфраваную лухту, быццам па выпуску танкаў, таўшчыні брані — лабавой і бакавой асона. Немцы прымалі, нават дзякавалі за каштоўныя звесткі. Так доўжылася зь месяц. А пасля загад з А-З: вярнуцца назад спосабам пераходу фронту. Ну, думаю, правал! Штось западозрылі. Значыць, канчай баль, тужы съвечкі. Можа, цяпер пашлюць на фронт або расстряляюць. Аж не. Да нашага Трацякова падключыліся яшчэ два падпалкоўнікі і кажуць: «Трэба пайсыці. Так патрабуюць правілы гульні. Тым болей, што ўказана месца пераходу, пароль. (Памятаю, пароль — Вільл.) Чаго трусіш? Усё гут!»

Паслалі аднаго, Лёшка застаўся. Прывезылі на фронт пад Дзямянскам. Ноччу падпоўз да перадку. Сынег, калючы дрот і — ракеты смаліць у неба. Ля ўскрайны пабуранай вёскі, дзе дзіве вербіны, папоўз. У полі поўна трупаў — нашых і немцаў, а між іх — пацукі. Тыя пацукі — да мяне. Ведама ж, жывы, цёплы... Адбіваюся рукамі і нагамі. Падпоўз блізка да нямецкай траншэі, бачу, быццам каска над брустверам вытыркаеца. Ня ведаю, як быць: ці паўзыці проста туды, ці крыкнуць пароль. Усё ж крыкнуў так ціха: Вільл! А той у мяне — гранатай. Граната ўдарылася, адскочыла і — выбух. Засыпала сънегам, але не зачапіла. А я ў той момант — бухнуўся ў траншэю і ўсё лепячу: Вільл, Вільлі... А немец да мяне: «Які д'ябал (дэр тойфель) Вільл? Іх бін — Рудзі!». Усё пераблыталі, немаведама хто — ці нашы, ці немцы. Хаця тут ужо і ў мяне ў галаве пераблыталася — хто нашы, хто ня нашы. Але не застрэлілі на нэутралцы, і то добра.

Ну павезылі ў тыл. Пароль «Вільл» ўсё ж падзейнічаў, ня тут, дык у гестапа. Прывезылі ў каманду А-З, абвэршуле, значыць. Там сходу — допыты. Ды такія, што куды там нашым! Ня ведаю, як мне пашэнціла выкруцицца, не засы-

пацца. Чаму доўга маўчалі, не выходзілі на сувязь? — Даўк жа ня вырвацца, кажу, з вытворчасці танкаў. За прагул жа ў бальшавікоў — турма, пастанова Вярхоўнага Савету, самога Калініна. — О, яволь, гэта яны ведаюць. А чаму раптам прыпыніўся першы сэнс сувязі? — Кажу: — за горадам у парку было. Толькі раскінулі антэну, а тут аднекуль жанчына, прэ на мяне. Даўк я, ведаецце, спусьціў штаны, быццам патрэба прысыпчыла. Ну, яна ў другі бок...

— О, гут, правільна, спрытны агент!

Пасъля яшчэ розныя іспыты-допыты. Падаслалі права-катара з нашых жа. Усё прайшоў, далі тыдзень адпачынку ў суседнім гарадку. А празь месяц узнагародзілі, — мэдаль за заслугі. Нейкі час у шуле бы інструктарам быў, распавядаваў новенъкім, як трэба здабываць у бальшавікоў танкавыя сакрэты. Памятаю, глядзелі на мяне гэтак хітравата, мабыць, слаба верылі. Але я стараўся — заліваў кулі.

Улетку сорак чацвёртага, як пачаўся наступ, зноў — парашут, рэчмяшок з толам і на аэрадром. Гэты раз трох, я — старшы. Задача — дывэрсіі на магістралях. Выкінулі ноччу, якраз на пазыцыі цяжкой артылерыі. Не пасыпелі прызямліцца, як — хэндэ хох! Аднаго забілі. Мы двое — у пляну. Але тады ўжо ў мяне быў свой (наш) пароль. — Кажу: давайце ў съмерш! Зразумелі, адправілі ў Маскву. Болей да немцаў ужо не пасылалі, радыёгульню спынілі. Але і ад сваіх меў мала радасці. Паўгоду сядзеў, дапытвалі, выяснялі, ці не двайнік. Даўк двайнік, кажу, хіба ж я хаваю. У Москве той самы Трацякоў, палкоўнік ужо, з двума ордэнамі. Два падпалкоўнікі таксама ўзнагароджаныя баявым Чырвоным сцягам — за пасыпаховую радыёгульню. А мне толькі пасъля перамогі кіданулі Айчынную другой ступені. Але і тады я ўсё працаваў на іх — ездзіў па чыгунках і на вакзалах, у вагонах — адсочваў агентаў. І, ведаеш, аднойчы ў Менску спаткаў свайго Аляксея. Сядзіць у кутку на вакзале, дрэмле. Падышоў, сеў поруч і ня ведаю, што рабіць? Галоўнае — з кім ён цяпер, Лёха? Можа, раскрыты, законны, а можа, туляецца. Калі так, трэба арыштаваць. Але як? Крануў яго за плячо, прачнуўся, пазнаў. Але няшмат радасці ад спаткання, гляджу,

быццам байцца. Кажу, можа, пройдзем у горад, абмыем спат-
каньне? Пайшлі. Я ўсё паварочваю бліжэй да НКВД, гляд-
жу — ён быццам ня збочвае, не туляецца. Паганае адчу-
ваньне, ды што зробіш? Я й думаю: можа, чалавек жыцьцё
наладзіў, ажаніўся, працеваць пачаў, а я яго — на здачу.
Але ж як інакш? Ну прывёў у аддзел, такі тайны пункт на
першым паверсе, там дзяжурны. Кажу: во прывёў. А Ляк-
сей да мяне: гэта я прывёў, бо ты — агент абвэра. Аказва-
ецца, і ён у гэткай жа самай ролі. Во паразумеліся! Аж
брыйдка стала адзін ад аднаго.

А цяпер? Цяпер ў лястгасе раблю. Дзёгаць гонім для
нужд хімічнай прамысловасці. Зарплата малая, не ўкра-
дзеш — не праждывеш. Але мне ўкрасці — ого! Усё пад
наглядам, ненадзейны тып. А вы што — пісаць будзеце?
Няўко дазволілі?»

Так, я хацеў напісаць. Лёс гэтага чалавека мяне крануў. Толькі, вядома, пісаць усё, як было. Дакумэнтальны нарыс. Сказаў пра тое Дубавінкіну, той паведаміў у Менск. Адтуль паступшо адказ: справа пакуль не рассакрэчаная, дазва-
ляеца скрыстаць яе толькі ўскосна. Мінімум праудзівасці. Пішыце літаратурную аповесць з акцэнтам на дзеянасць контрразьведчыкаў. Я сказаў, што для аповесці там мала зъместу, аповесць усё ж іншы жанр. Не чэкісцкі, а літаратурны.

На tym «чэкісцкі праект» і скончыўся. Дубавінкін пасъ-
ля сказаў, што я яго падвёў. Можа, і падвёў, але ня надта.
Бо неўзабаве ён атрымаў падвышэнне і перабраўся слу-
жыцца у Падмаскоўе. У Горадні аб ім, аднак, не бедавалі.

75. «Абеліск»

Мы здаўна прывыклі чуць, што ў жыцьці заўсёды ёсьць
месца подзвігу. Насамрэч, подзвіг патрэбны ўсім і заўжды. Асабліва там, дзе няма міру, ідзе барацьба за волю ці
справядлівасць. Але прырода подзвігу можа быць роз-
ная. У tym ліку і на вайне.

Літаратура сацрэалізму замусоліла подзьвіг у імя радзімы, партыі і Сталіна, абыходзячы ўсю складаную разнастайнасць тae зъявы. Подзьвігі бессаромна і рэгулярна сачыняліся ў мэтах прапаганды, як у час вайны, так і міру. Хто ня чуў пра подзьвіг камсамолкі, што павесілі немцы за няўдалы падпал канюшні з коньмі. Прытым націск рабіўся на тое, што яна мовіла перад пакараньнем. Спярша гэта былі слова: Сталін прыйдзе, затым — партыя прыйдзе, — адпаведна прапагандоваму аспэкту часу; у tym і была сутнасць яе подзьвігу. Гримела шмат год слава байцоў-панфілаўцаў, якія быццам бы загінулі, не пусціўшы немцаў у Маскву. І няважна было, што гэтыя героі пасъяля вайны жывыя і здаровыя павярталіся з палону, — важна было, што іхні міф сваю прапагандовую функцыю выканаў. Мне запомніўся аповед знаёмага вайскоўца ў генэральскім чыне пра славуты подзьвіг Аляксандра Матросава. Генэрал у той час ваяваў камандзірам батальёну ў брыгадзе, дзе служыў баец Матросаў, і ўся тая гісторыя раскручвалася на ягоных вачах. Яе сачынілі палітрукі дзеля апраўдання няўдалай атакі, каб знайсці ў ёй хоць які пазытыў. І знайшлі забітага на полі байца, які, можа, бліжэй за іншых падпоўз да бліндажу. Вось і ўсё. Астатніе было прыдумана. Прыдумка апынулася важней за звычайнную салдацкую съмерць у бясслаўным бai.

У савецкай палітыцы і пропагандзе адбывалася звычайная для іх зъява падзеи²⁵⁶, калі ахвяры і героі памяняліся месцамі — ахвяраў зрабілі героямі, а герояў ператварылі ў ахвяры. Першых ганаравалі зоркамі, а другіх звозілі на Калыму, Варкуту, Курапаты. То была палітика і лёгіка бальшавізму, зразуметая, аднак, праз шмат гадоў пасъяля.

Сапраўды, няшчасная краіна, якая мае патрэбу ў героях, як пісаў Бэртольд Брэхт²⁵⁷.

Мяне цікавілі подзьвігі іншага кшталту — подзьвігі духу.

З часоў Ісуса Хрыста і першых хрысьціянаў дух стаў немалаважным фактарам у барацьбе за выжыванье націй ці этнасаў, — ня меней важным за фізычную сілу, якая ў старожытнасці вырашала ўсё. Ды і ў самой літаратуры

ўсё большую прыцягальнасць набывалі, так бы мовіць, подзвігі інтэлігенцкія, а ня толькі салдацкія. Апошняя былі як бы трывіяльнай справай, tym больш на вайне. Калі ж подзвіг зъдзяйсьняе той, хто прызначаны зусім для іншага, мірнай справы, тое ўжо ёсьць штось выключнае і набывае асаблівае значэньяне. Хаця практычны вынік таго часта бывае нулявы. Як нулявы быў у прагматычных адносінах подзвіг Януша Корчака ці настаўнікаў зь югаслаўскага гораду Крагуевацу, што разам са сваімі выхаванцамі пайшлі на пагібель. Вядома ж, на вайне съмерць ёсьць зъява заўрадная.

У Беларусі таксама былі такія настаўнікі, хоць пра іх мала ведалі, прапаганда пра іх маўчала. Бальшавікі не прызнавалі выслікаў нацыянальнага настаўніцтва ў справе школьніцтва на акупаванай тэрыторыі. Настаўнікі, якія на той час вучылі дзяцей, не давалі зъдзічэць цэламу пакаленіню, лічыліся калябарантамі, і пасыля вайны нярэдка з вучнямі апыналіся ў Пячорлагу. Беларускі настаўнік Барыс Кіт²⁵⁸ за сваё самаадданае школьніцтва сядзеў у Луцішках пры польскіх уладах, у Вілейскім цэнтрале СД — пры немцах. Каб не апынуцца ў савецкім лягеры пасыля вайны, змушаны быў эміграваць на Захад. І ўсё таму, што ў гады юнацтва прыняў поклік вучыць дзяцей дабру і справядлівасці і не адцураўся ад беларушчыны. Вельмі гэта важная і небяспечная справа — беларускае настаўніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварыцца ў «прыгадны рамень» бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады.

«Абеліск»²⁵⁹ напісаўся лёгка, як прынята казаць — на адным дыханьні. Надрукаваўся ў Менску²⁶⁰ таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расейскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дужа не хацелася, думаў знайсці лепшага за сябе перакладчыка.

Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расейскім патам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» — пра баі на Полаччыне. Ён быў прыяzensы, кампанейскі хлопец, меў доб-

рую жонку Галю і сынка Сашку, і я, калі бываў у Маскве, здаралася, бавіць час у яго гасыціннай сямейцы. Галя, будучы выдавецкім работнікам, узялася перакласыці гэтую невялічкую аповесць. «Новый мир» хутка яе надрукаваў²⁶¹, — праўда, ужо пры новым рэдактары.

Гэтую аповесць я прысывяці памяці маладога настаўніка зь Мядзельшчыны Міколы Пашкевіча²⁶². То быў выдатны настаўнік — энтузіяст беларушчыны, бясконца захоплены літаратурай. Неяк мы ехалі на Нарач у госьці да старога Міхася Лынькова, прозу якога Мікола дужа любіў. Месца ў машыне для яго не было, дык Мікола папрасіўся ў багажнік, дзе, скорчыўшыся, ехаў добрых паўсотню кіляметраў і казаў: «Як жа я яго не пабачу, ён жа такі старэнкі...». Тады ён пабачыў Міхася Ціханавіча, а праз паўгоду нечакана і памёр — раней за свайго куміра.

Памятаю, вычытваў наваміраўскую вёрстку ў скверыку бліз Путнікаўскага завулку і адначасна чытаў машынапісны тэкст «В круге первом» Аляксандра Салжаніцына, які мне да вечара далі ў «Новом мире». Салжаніцын тады быў адкрытыцём для літаратуры, але пасыля «Аднаго дня Івана Дзянісавіча» яго не друкавалі. Твардоўскі прафілаў гэты раман у ЦК, аднак бяз посьпеху. У маёй валізцы ляжала і яшчэ адна кніжка таго ж аўтара «Ленін у Цюрыху», якую мне даў Куранёў. Гэтую я вёз дадому — у Менск і Горадню, дзе яе прачыталі дзясяткі маіх сяброў ды іхніх знаёмых.

На «Абеліск», як ён быў надрукаваны, добрую рэцэнзію зъмісьці ў «Комсомольской правде» Рыгор Бакланаў²⁶³, ацэнка якога для мяне заўжды была важная. Таксама як і нашага агульнага сябра Лазара Лазара.

76. «Дажыць да сывітаньня»

Як заўсёды ўлетку, узяўся пісаць «зімовую» аповесць «Дажыць да сывітаньня»²⁶⁴. Тэма яе, здавалася, гучала даволі экзыстэнцыяльна, то быў матыў тупіку і расчараўаньня — на той раз у пэўным канкрэтным сэнсе. А можна было разумець і ў болей шырокім, гэта ўжо як каму падавалася.

Такі адыход ад ідэёвай канкрэтыкі даваў пэўны прастор для ўяўлення, але і абавязваў. Як і раней, абавязваў да праўды і пэўных жыцьцёвых рэаліяў, што няпроста было ўвасобіць на матэрыяле вайны. Затое кожны чытач (ці група чытачоў) разумеў пэўныя моманты адпаведна ўласным схільнасцям і жаданням. Аўтар мала што съцвярджаў — болей выяўляў і распавядаў. Так здавалася аўтару, хаця на справе ўсё магло быць інакш — так ці інакш, горш або лепш. Паколькі ў «Новом мире» я той год ужо надрукаваўся, паслаў аповесць у Ленінград, у часопіс «Нева». Як звычайна, пачаў чакаць выкліку на абмеркаванье, рэдагаванье. Выклік, аднак, зацягваўся. І раптам атрымліваю з «Невы» нумар з ужо надрукаванай аповесцю і ліст, падпісаны галоўным рэдактарам Нікольскім, які віншуе і запрашае да супрацоўніцтва. То было штось нёзвычайнае, да такіх выдавецкіх правілаў я не прывык. (Забягаючы наперад, зазначу, што «Нева» ня толькі надрукавала аповесць, але і вылучыла яе на дзяржаўную прэмію.)

Тым часам у выдавецтве «Молодая гвардия» насыпела выданье маёй кніжкі, і я паехаў у Москву. З загадчыцай аддзелу мастацкай літаратуры Зояй Мікалаеўнай Яхантавай быў знаёмы яшчэ з часу выхаду «Трэцяй ракеты», адносіны мае з гэтай мілай жанчынай былі як найлепшыя. Хаця ўвогуле гэта камсамольскае выда[вецтва] ставілася да аўтараў і іх твораў зь яўна забольшанымі патрабаваньямі, і на гэты раз мяне змусілі дапісаць да кніжкі «паплавок» — артыкул пра Хатынь. Хатынь тады шмат што выручала ў не заўсёды ляльнай нашай публіцыстыцы, хаця ў пэўных адносінах і апыналася блефам. (Пра тое, аднак, пасъля.)

А тады ў рэдакцыі Зоі Мікалаеўны пазнаёміўся са змрочным чалавекам, што мовіў разважна-басавітъм голасам, які аказаўся аўтарам ужо вядомых у літаратуры «Івана» і «Зосі» — Уладзімерам Багамоловым²⁶⁵. Ён запрашаў заходзіць і даў адрас. У наступны мой прыезд у Москву я і зайшоў. Валодзя жыў на Вялікай Грузінскай, у самым паддашыш старога дому. Сям'і ў яго, здаецца, не было,

маці нядаўна памерла, і сын распавядалаў, як сам абмываў яе і хаваў. Жыў бедна, меў патрэбу ў грашах, але натуру меў ганаровую і заўжды частаваў. Да яго славутага «Івана», паводле якога быў зняты фільм, я адносіўся ўвогуле спакойна, затое любіў яго «Зосю» (Я це кохам, а ты сьпіш). Валодзя тады працаваў над вялікім раманам, але не казаў, пра што той раман. Неяк у яго на кватэры сабраліся Юрый Бондароў, Сяргей Сымірноў²⁶⁶, Наіль Бікенін²⁶⁷, яшчэ нехта — усе вядомыя і славутыя сябры па літаратуры і вайне. Багамолаў папрасіў Бондарава дастаць у «крамлёўцы», дзе ён лячыўся, лякарства для мяне-астматыка, замежны «братэ́к», які мне дужа памог. С. С. Сымірноў рабіў на тэлевізіі сэрыю перадачаў пра герояў Брасцкай крэпасці, быў дужа змораны і пачуваўся кепска. Ён дужа добра гаварыў пра мае і багамолаўскія аповесці, якія, апроч таго, падтрымліваў у друку. Неўзабаве, аднак, ён захварэў і хутка памёр. Бондароў радыкальным чынам разышоўся з Багамоловым — мне дагэтуль невядома, чаму, — а я, наадварот, сышоўся. Гадоў дзесяць мы сябравалі, ён прыезджаў у Беларусь, з маладой жонкай адпачываў на Нарачы і ў Друскеніках. Я пазнаёміў яго з маймі сябрамі Матукоўскім і Бураўкіным, зь якімі ён пасябраваў. Але, як і ўсё на съвеце, мужчынскае сяброўства таксама мае канец. Скончылася яно і ў мяне з Багамоловым.

77. Хатынь. Суд

Шмат якія навіны ў наш час прыходзілі праз тэлефон (цяпер прыходзяць праз інтэрнэт і факс), прыйшла і такая: у Горадні судзяць катай Хатыні. Выязная калегія зь Менску, пяць падсудных — былых паліцаў. Адамовіч, які тады пісаў сваіх «Карнікаў», вядома, ня мог прамінуць такой падзеі і прыехаў у Горадню. Карпюк ужо быў на першым паседжанні суда, на другое прыйшоў і я. Зынешніе то быў суд, мабыць, як і ўсе такога кшталту — судзьдзі, адвакаты. На лаве падсудных сядзела пяцёра пажылых, нямала пакамячаных жыцьцём мужыкоў. Іх сабралі дзе-

каго — з Украіны, Рәсей, аднаго прывезылі з Казахстану. Але чаму судзяць у Горадні? Чаму хоць бы ня ў Менску?

І тут выяўляецца незвычайны факт. Аказваеца, спалілі Хатынь і пазабівалі ўсіх яе жыхароў зусім ня немцы, а вось гэтыя паліцаі з так званага 118-га ўкраінскага паліцэйскага батальёну, як ён афіцыйна зваўся. То быў, вядома, ня надта прыемны для ўладаў факт, які парушаў вядомы пастулят пра нязрушную дружбу савецкіх нароўдаў. Таму гэты працэс і адсунулі з цэнтра да самай польскай мяжы. Хоць таксама наўрад ці ўдала: сугучнасць Хатыні і Катыні²⁶⁸ выклікала і ў Польшчы пэўныя нэгатыўныя асацыяцыі.

Суд адбываўся ў маленькім пакойчыку, публіку з вуліцы туды не пушчалі. Судзьдзі дапытвалі, падсудныя вяла ва ўсім прызнаваліся: было загадана, палілі, стралілі, што ж мы маглі зрабіць? Сярод паліцаю сядзеў камандзір роты Лапуста, які пасъля вайны зрабіў у Казахстане кар'еру — быў ня раз узнагароджаны, стаў дэпутатам мясцовага савету. Некаторыя з паліцаю пасъля вызвалення пабылі яшчэ і на фронтыце, дзе няблага ваявалі і былі ўзнагароджаны — да нямецкіх медалёў далучылі савецкія. Адзін меў прозвішча Сахно (як у маёй аповесыцы «Мёртвым не баліць»), што нямала пацешыла нас. Адамовіч нават пажартаваў з гэтага поваду: дрэнна чыталі съледчыя Быкова, а то б даўно выкрылі Сахно. Ці, можа, шкода было — карпаратыўная салідарнасць... Так, менавіта, думаў я, усё ў нас зь Нямеччынай перамяшалася — хто свой, хто чужы? Здаецца, двух прысудзілі да съмяротнай кары, і Карпюк прасіў у пракурора дазволу пасядзець зь імі апошнюю нач — паназіраць за съмяротнікамі. Пракурор не дазволіў, а Адамовіч папікнуў: «Тое я павінны быў прасіць, ды не наважыўся». Карпюк быў задаволены, што аказаўся болей адважны. Хаця хто з нас у тым сумняваўся?

78. Прэмія. Мова

Мы жылі ў ненатуральным, звыродлівым съвеце, калі былі адпрэчаны ня толькі хрысьціянскія запаветы, але і

элемэнтарныя меркаваныні здаровага сэнсу. Сэнс зрабіўся клясавым, партыйным, пралетарскім. Нас заклікалі пісаць праўду, але далёка ня кожная праўда дазвалялася ў літаратуры, хіба тая, якая служыла ўладзе. Над рэглюмэнтацыяй праўды шчыравалі партыйныя органы, ім дапамагалі пісьменьніцкія начальнікі, цэнзары, рэдактары, «закрытыя» рэцэнзэнты, якія за верную службу надзяляліся кватэрні, пасадамі, навуковымі званынямі, прэміямі. На дзяржаўную прэмію Беларусі быў вылучаны разам Уладзімер Каараткевіч і Барыс Сачанка, дзе слынны клясык беларускай культуры быў толькі фонам, бо прэмію, вядома ж, далі Сачанку²⁶⁹. Для таго не абышлося без энэргічнага ўмяшанья ЦК у асобе Івана Антановіча. Усё тое, натуральна, вяло да выраджэння літаратуры. І калі ў ёй паяўлялася ня надта пакорнае імя ды яшчэ надзеленае пэўнымі здольнасцямі, наверсе вырашалі, што зь ім рабіць. Выпрабаваны спосаб 30-х гадоў, мабыць, ужо апрыкрыў, запатрабаваліся гнуткія спосабы — бізуна ў спалучэнні з пернікам. Глядзелі, які станецца больш выніковым. Пасъля шматгадовай лупцоўкі бізуном да Быкава было вырашана прымяніць пернік. Я, канешне, пра тое ня ведаў: літаратурныя начальнікі ўмелі хаваць партыйныя таямніцы. Нават тыя зь іх, што ўвогуле дабражадана ставіліся да мяне.

Недзе пад канец 70-х гадоў Камітэт па прэміях прысудзіў мне Дзяржаўную прэмію СССР за аповесці «Абеліск» і «Дажыць да сьвітання»²⁷⁰. Пасъля перажытага ў літаратуры тая прэмія неяк ня надта ўзрушила, хаця, вядома, я стаўся абнадзеены — можа, цяпер адчэпяцца? Вядома, я не разылічваў, што ўжо цяпер мне будзе дазволена пісаць усё і так, як я захачу, ды ўсё ж... Праўда, Адамовіч з ягоным сарказмам сказаў, што цяпер сам не захочаш дражніць гусака, будзеш памяркоўней, бо прайшоў вывучку. Можа, і так. Як заўжды ў такіх выпадках, прэмія парадавала сяброву, але і прыбавіла зайдросцьнікаў — таксама зь ліку сяброву. А зайдрасцьць (хвароба чырвоных вачэй пакітайску) — дужа кепская рэч, якая валодае нейкай д'ябальскай сілай. У tym я добра пераканаўся за свой

літаратурны век. Ды ѹ памятаю, як у дзяцінстве мама дужа баялася суроку, кепскага вока — зусім як у Кітаі...

Уручалі прэмію ў Крамлі, пасъля там жа абмывалі — тузін съвежых ляўрэатаў ад літаратуры і мастацтва. Галоўным гаспадаром мерапрыемства быў наш зямляк Шаура, які даволі холадна павіншаваў мяне — бы аб'явіў вымову. Але тое мяне ня дужа ўражвала — болей запомнілася добразычлівая ўвага сяброў у Маскве і Менску. Тады ж ці крыху раней адпали некаторыя з выдавецкіх проблемаў — у Менску заплянявалі і выдалі чатырохтомны збор твораў, хаця і не ўключылі ў яго «адыёзныя» аповесы і — «Мёртвым не баліць» і «Круглянскі мост». Мусіць, каб ня надта фанабэрыйся свежасьпечаны ляўрэат.

У Менску ѿ тыя гады я бываў часта — то прыязджаючы на якія мерапрыемствы Саюза пісьменнікаў, то ѿ рэдакцыі па выдавецкіх справах. А то — вяртаючыся з Москвы. Калі да гарадзенскага цягніка заставаўся нейкі час, забягай на вуліцу Энгельса ѿ цесны дамок СП, дзе сядзеў Толя Вярцінскі. Ля яго заўжды можна было збавіць час у кампаніі Макаля²⁷¹, Гамолкі²⁷² ці яшчэ каго зь менскіх літаратараў. Там было шумна і часта весела. Але каб пагаварыць пра справы, умоў там не было. Пра справы і штосьці сур'ёзнае звычайна размаўляў зь Нілам Гілевічам, калі ён ня быў на лекцыях ва ўніверсытэце. Ніл, апроч таго, быў ня супроць прыняць чарку, гаворка зь ім была цікавая і сур'ёзная — пра жыцьцё, літаратуру і найбольыш — пра мову.

Нацыянальная мова беларусаў, як і сто год таму, зьня-
важліва тапталася на ўсіх узроўнях, выцяснялася расей-
скай, хаця афіцыйна тое не прызнавалася. Афіцыйна, на-
адварот — улады трубілі пра яе росквіт, што давала па-
мылковую падставу думаць пра нейкі недагляд, які можна
выправіць. Ніл, як чалавек эмакцыйны, балюча перажываш
той моўны стан. Ва ўніверсытэце з дапамогай студэнтаў ён
без супынку зьбіраў і накопліваў фальклёр, які выдаваў
кніжкамі — адну за адной. Ды фальклёр мала каго цікавіў.
Школьніцтва на беларускай мове пакрысе марнела, ужо
трэба было паезьдзіць па раёнах, каб знайсці цалкам
беларускую школу (як, прыкладам, у Гудзевічах на Гарад-

зеншчыне). У Менску не засталося ніводнай. А без авалодання беларускай мовай маладымі пакаленъямі рабілася марнай уся беларуская культура. Мы гаварылі, што пры гэткіх тэмпах русыфікацыі празь якіх 20-30 год беларускую кніжку ня будзе каму і прачытаць. А мы ж шчыруем менавіта над кніжкай, як шчыравалі нашыя шматпакутныя клясыкі. Ці ня марным стане ўсё тое шчыраванье? Кажуць, Якуб Колас²⁷³ памёр над лістом у ЦК наконт уціску беларускай мовы. Што з таго часу зъмянілася? Камуністычна партыя ўпартэ трymаецца сваёй рускамоўнасці, усё партыйнае кіраўніцтва зь верху да нізу працуе толькі на расейскай мове. Па-беларуску выступае адзін міністр фінансаў Шаціла, якому, аднак, хутка на пэнсію. І тут самае крыўднае, што нашу нацыянальную праблему ня хочуць разумець нашы расейскія калегі нават самай дэмакратычнай скіраванаасці. Апроч хіба Валянціна Аськоцкага ды Лазара Лазарава, зь якімі давялося гаварыць пра тое, ніхто іншы ня выказаў нават цікавасці да лёсу нашае мовы. Ну і што, кажуць, пяройдзеце на расейскую. Што, расейская горшая? — Не, кажу, нават лепшая. Але...

Што а л е, ужо не было ахвоты тлумачыць. Тагачаснае кіраўніцтва СП у асобах Броўкі, Шамякіна, Танка было нібы спаралізаванае моўнай праблемай і баялася нават загаварыць пра яе. І ня дзіва. Шамякін шмат год быў старшынёй Вярхоўнага Савету, гэта пры ім адбывалася галасаванье аб выкрэсліванні з канстытуцыі БССР артыкулу пра дзяржаўнасць беларускай мовы. А другі раз прыкладна тое ж сталася пры старшынстве акадэміка Навуменкі. (Усе тыя факты зьнішчэння беларускай мовы на ўзроўні вярхоўнай улады падрабязна выкладзены ў працы Анатоля Белага²⁷⁴. Ня ведаю, аднак, ці была яна надрукаваная, бо пра яе аўтара пусыцілі чутку, быццам ён — агент КДБ і ўсе яго заходы — правакацыйныя.) Тое ж кіраўніцтва СП не знайшло адварі ініцыяваць перад урадам перанос у Менск парэштак Максіма Багдановіча зь Ялцінскіх могілак, дзе ім пагражала руйнаванье. Баяліся праявы нацыяналізму, як самага страшнага злачынства, за якое ў 30-я гады атрымлівалі кулю ў патыліцу? Наўрад. Болей дбалі, каб

не адлучылі ад карыта, да якога прыладзіліся за адносна ліберальныя гады, што наступілі пасъля Цанавы²⁷⁵. Мабыць, таму адно праўдзівае выступленыне Уладзімера Дамашэвіча наконт беларускай мовы ледзьве ня скончылася для яго кепска. Пасъля Шамякін казаў: насілу ўратавалі — во якія яны былі добрыя. Далі Дамашэвічу хадзіць на волі. Можа, тое, аднак, і праўда: у нас не саджалі, як на Украіне, у нас не было і дысыдэнтаў. Падобна, намер зрабіць іх зь некоторых гродзенцаў ня ўдаўся, не хапіла прафэсіяналізму іці што? А можа, мяняўся час, палітычны вецер зъмяніў накірунак, можна было расслабіцца?

79. Москва, зъезд СП

У Москве зъбіраўся зъезд СП СССР, зь Менску мы паехали вялікаю групай. Перад адкрыцьцем, як звычайна, таўкліся ў цесных калідорах на Вароўскага, атрымлівалі накіраваныні ў гасцініцы. То была складаная і важная справа — гасцінічнае пасяленыне. Сялілі зь вялікім разборам, адпаведна той вазе, якую мелі пісьменнікі і арганізацыі ў вачох начальнства. Адных (кіраўнікоў, дэпутатаў, народных) сялілі ў гасцініцы «Москва», іншых, бяз тытулаў і заслугаў — у «Расіі». Тут назіралася блытаніна, як, скажам, з рэдактарамі, якія ня ўсе былі дэпутатамі і народнымі. Атрымаўшы гатэль рангам ніжэйшы, ішлі са скаргай да Маркава ці Варанкова²⁷⁶ або пасыпалі туды Шамякіна, — каб паходайнічаў. Шамякін хадайнічаў таксама з разборам, не дапушчаючы ўраўнілаўкі. Я атрымаў квіток у «Москву», Адамовіч — у «Расію», было трохі нязручна, але мы скардзіцца не пабеглі. Нас на Вароўскага знайшоў Анатоль Гладзілін і паказаў ліст Аляксандра Салжаніцына да зъезду ў абарону свабоды творчасці, супраць цэнзуры. Мы яго падпісалі, але болей з прысутных там беларусаў не падпісаў ніхто. Там жа Адамовіч прапанаваў пазваніць Салжаніцыну, зь якім мы яшчэ не былі знаёмыя. Я сумняваўся, што Салжаніцын пойдзе на контакт, але нечакана ён сам узяў трубку і, перш чым пачаць размову, папытаў-

ся, ці падпісалі мы ягоны ліст. Адамовіч адказаў, што так, падпісалі і яшчэ сагітавалі падпісаць іншых. Тады Аляксандр Ісаевіч сказаў, што няблага б спаткацца. Дамовіліся зрабіць тое ў майм нумары гасцініцы «Масква».

Назаўтра раніцой Адамовіч быў ужо ў мяне, я падрыхтаваў фотаапарат, купілі штосьць выпіць. Салжаніцын прыйшоў зь невялікім спазыненінем. Мы пазнаёміліся асабіста, а ў літаратурным сэнсе Аляксандр Ісаевіч сказаў, што чытаў нас абодвух і падзяляе наш пафас. На зъезд ён ня пойдзе, бо ня мае запросінаў, але чакае, што мы там выступім у духу ягонага ліста. Адамовіч паабяцаў тое зрабіць (але яму слова не далі), я ж падрыхтаваў выступленыне ў некалькі іншым духу. Наконт літаратуры Салжаніцын сказаў, што працуе зараз над творам пра імперыялістычную вайну 1914 году і, магчыма, улетку паедзе ва Ўсходнюю Прусію. Па дарозе мог бы заехаць у Беларусь, дзе ваяваў у 44-м годзе. Вядома, мы запрашалі. (Тое, на жаль, не ажыццяўлілася.) Падчас размовы мы з Адамовічам усё азіраліся на съцены, што тайлі пэўную небясыпеку, Салжаніцын жа паводзіў сябе ўпэўнена і съмела, ад алкаголю адмовіўся. Напрыканцы сфатаграфавалі госьця — па чарзе з Адамовічам і Быкавым.

На зъездзе ў залі славутага Крамлёўскага палацу я сядзеў мала, болей бавіў час у кулуарах, а то ў буфэце. Але ў вялізной залі буфету можна было хіба пад'есыці, выпіць жа там не было нічога. І тое абурала шмат каго з прыезджых пісьменнікаў. Асабліва абураўся Віктар Астаф'еў, зь якім я ўжо быў знаёмы, і мы займелі намер абмыць сустрэчу. Ды не было чым. І Віктар гучна, бянтэжачы выкшталцоную гэбісцкую абслугу, абвяшчаў, што без гарэлкі не перамаглі б і ў вайну — нават з грымотнымі заклікамі палітрукоў. І беларускія партызаны тое ведаюць — праўда, Васіль? — жартоўна звяртаўся ён да мяне. Я пагадзіўся і напомніў Віктару, як на банкеце папярэдняга зъезду ён уратаваў Канстанціна Сіманава. Той тады вальяжна праходжваўся між шэрагамі сталоў зь нейкім замежнікам, а за імі, бы хвост, віўся падазронна гэбісцкі тып, усё стараўся ўчуць іх размову. Як тыя спыніліся, спыніўся і ён, падско-

чыўшы да нашага стала, якраз насупраць Астаф'ева. Павел Нілін²⁷⁷, які быў з намі, зразумеўшы, у чым справа, аднак, запытаўся, з якой арганізацыі тып? Але той бы ня чуў пытання, — уся яго ўвага была скіравана на Сіманава. Тады Астаф'еў гучна, каб перамагчы п'янаватую гаману, мовіў: «Ды з арганізацыі Сямічаснага, азірніцеся, Канстанцін Міхайлавіч!». Той і праўда азірнуўся, і тып, утуліўшы галаву ў плечы, моўчкі шаснуў убок. Увечары ў гатэлі мы абміяркоўвалі той выпадак, і Астаф'еў даволі нэрвова напомніў, дзе мы жывём. Ён сказаў, што ў 30-я гады ў СССР было 10 мільёнаў сэксотаў, пра гэта съведчыў сын Г. Маянкова²⁷⁸, а ўжо ён штосьці ведаў. Ды й сам Хрущчоў²⁷⁹, выкрываюочы Берыю²⁸⁰, сказаў, што ў СССР кожны пяты — сэксот. Чаго ж вы хочаце ад пісьменынікаў? — пытаяўся Віктар Пятровіч.

Як ужо было сказана, пры шыкоўнай закусі ў Крамлі не было чаго выпіць, а буфэты ў гасцініцах ламіліся ад выпіўкі, ды не было закусі. Як заўжды, з закусью ў краіне была напруга. Раніцай за сънеданнем мы доўга вырашалі задачу: як пранесыці на зьезд бутэльку. Бураўкін спрабаваў засунуць яе ў кішэню — выглядала падазронна, нібы там бомба. У маёй нутраной кішэні — яшчэ горш. Спрабавалі пакласыці ў імпазантную Гілевічаву папку, зь якою той нідзе не расставаўся, — таксама нядобра. Маглі адабраць ды яшчэ што прышиць. Правяралі ж нас не адзін раз, у кожных дзівярах, дзе гбісты звычайна дзяякурылі парамі: пакуль адзін правяраў дакумэнты, зівяраючы фота з арыгіналам, другі рабіў «візуальны вобыск», пільна азіраючы кішані і руکі. Выйсьце знайшлі самае простае — выпіць у гасцініцы, а закусваць бегчы ў Кремль.

Але па дарозе нас чакала неспадзянка. Не пасыпеўшы перабегчы праезд Спаскай вежы на зялёнае съятло съялафора, спыніліся. Толькі адзін (ня з нашай кампаніі дэлегат) — стары туркмэнскі пісьменнік — пасыпяшаўся на пераход і быў затрыманы гбістам у форме, які груба рвануў яго за плячо і пачаў адчытваць. Таго не стрываў Рыгор Бакланав, што пераходзіў з намі. Я ніколі ня бачыў Рыгера такім разьюшаным, як ён накінуўся на гбіста ў абаро-

ну старога пісъменьніка-туркмэна, на вачох дзясяткаў прахожых ён бэсыціў яго і сарамаціў. Але той таксама разьюшыўся, патрабаваў у Бакланава пропуск, пачаў крычаць: «Я тебе яго зараз парву, і ты болей не пабачыш ваш зъезд». Бакланаў на тое адказваў з выклікам: «Ну парви! Парви, ну! Рві...». Аднак не парваў, — мабыць, добры папаўся.

Той учынак Бакланава шмат што растлумачыў у ягным харектары, цвярдым і ўпартым. Сталі зразумелыя яго некаторыя пасажы ў друку і ў выступах. Асабліва бліскучая, бескампрамісная прамова на ўсесаюзнай партканфэрэнцыі ў Маскве, калі прававерная аўдыторыя спрабавала сагнаць яго з трывуны. Мне запомнілася яго рэзкая сутычка з камунапатрыётамі ў прысутнасці члена гарбачоўскага палітбюро А. Якаўлева. І яшчэ некаторыя праявы адваі і прынцыпавасці, зь якімі ў нас мог параўняцца хіба адзін Але́сь Адамовіч.

Беларускія пісъменьнікі, за малым выключэннем, былі памяркоўныя, трымаліся моўчкі і разам. Памятаю толькі адзін выпадак, калі на самым пачатку, як уладкаваліся ў гасыніцу, пачалі сварыцца Куляшоў з Макаёнкам²⁸¹. Пілі і сварыліся — доўга і зацята, ад абеду да вечару і ці ня ўсю ноч. Я спрабаваў іх уціхамірыць, угаворваў і мірыў, і ўсё — марна. Але сварыліся так адмыслова, што зразумець сэнс канфлікту было немагчыма. Іншыя, што былі пры гэтым, па адным разыходзіліся спаць. Урэшце не стрываў і я. А раніцай дазнаўся, што Макаёнак съпіць, а Куляшоў выпісаўся з гасыніцы і зъехаў у Менск.

80. Дзядкоў. Сеўрук

На зъездзе, як заўжды, гучалі прамовы, звыкла сумаваў прэзыдыум. У кулуарах было цікавей. Недзе пад канец дня паявіўся Віктар Някрасаў, якога на той час цкавалі ў яго родным Кіеве і ў Маскве таксама. Завітаў ён на зъезд з выглядам парыжскага клашара — у няновай расхрыстанай тэнісцы, старых джынсах і разношаных сандалетах на босую ногу, зь якіх вытыркаліся жоўтыя старэчыя пазногі.

Сярод параднай, з усіх сілаў выкшталцонай публікі тое выглядала выклікам. Затое яго хутка абкружылі маладыя, і зь іх цеснага кола на лесьвіцы доўга чуліся гоман і съмех. Гэбісты ў штацкім змушаны былі прычыніць дзъверы ў залю.

Важна, што сустрэчы і знаёмыя прадаўжаліся і пасьля зъезду, у гатэлях і рэстаранах. Увечары на кватэры Валянціна Аскоцкага ўпершыню спаткаўся зь вельмі мною шанаваным крытыкам Ігарам Дзядковым²⁸². Той даўно жыў у Кастраме, у сталіцы паяўляўся рэдка, але друкаваў глыбокія і разумныя артыкулы пра сучасную літаратуру, у тым ліку і беларускую. Часам ён прысылаў мне цёплыя лісты ў Горадню, а праз колькі год напісаў грунтоўнае дасьледаванье пра маю творчасць. Бачыўся я зь ім рэдка, але заўжды адчуваў ягоную прысутнасць у май пісьменніцкім лёсе.

Пра пісьменніцкія зъезды ў Маскве можна ўспамінаць доўга і шмат. Ці з нудой ад іхняй руціны, ці, здаралася, і з захапленнем ад некаторых съмелых і разумных выступаў. Асабліва падчас перабудовы, калі жалезна арганізаваны СП пачаў прыкметна развальвацца. Але і тады партыя ўпартала трymала яго ва ўласных руках. Паспрабавалі рэфармаваць кіраўніцтва, у праўленыне паўводзілі нядаўна яшчэ адышёных пісьменнікаў. Кіраваць зъездам даручылі Юрью Бондараву, аднаго разу нават мяне пасадзілі за ганаровы стол прэзыдыума. Аляксандр Якаўлеў меў з намі спрыяльнную гутарку ў кулуарах. Але і тады ў ЦК прадаўжаў сядзець Шаура і ягоны зямляк Сеўрук, які пад той час зрабіў найвышэйшую для сябе кар'еру – кіраваў усесаюзнім галоўлітам, практычна ажыццяўляючы цэнзуру над усёй савецкай літаратурай. Гэты ўчэпіста трymаўся за свае цэкоўскія пасады нават пры Гарбачове і канчаткова рухнуў толькі тады, як рухнула партыя КПСС. Перабраўся ў гасыцінную лукашэнкаўскую Беларусь, дзе і дагэтуль заняты сваёю звыклаю справай.

Недзе яшчэ ў брэжнеўскія часы Москва нечакана для сябе знайшла дзіўнаватага аўтара зь яго ня меней дзіўнаватым творам пад назовам «Москва-Петушки». Прозвішча

аўтара было Веніямін Ярафеев²⁸³ або праста Венічка, як яго з сымпатыяй клікалі сябры і чытачы. Мне гэтую кніжку даў пачытаць Адамовіч, якому яна дужа спадабалася, можа, з тae прычыны, што, не парываючы з гуманізмам, несла ў сабе зачаткі будучага постмадэрну. Пасьля мы даведаліся, што аўтар працаўваў на пракладцы газаправоду, быў дужа хворы і сябраваў з групай маскоўскіх літаратараў, якія выдалі на той час скандальны «Метрополь». Аднойчы Адамовіч мяне зьдзівіў, папытаўшыся ў тэлефоннай размове, што такое м э н і с к²⁸⁴? То быў не філялягічны тэрмін, і далёкі ад тэхнікі Адамовіч не павінны быў ім зацікавіцца. Я ж прыпамятаў зь фізікі, што меніск — крывалінейнае нацяжэнне паверхні вадкасці. У наступнай размове высьветлілася, што ў адным інтэрв'ю, надрукаваным, здаецца, у «Літературнай России», Венічка вельмі прыхільна адгукваўся пра нас з Адамовічам і сказаў, што Адамовічу наліў бы пры сустрэчы поўную шклянку, а Быкову — нават з мэніскам. Бедны алкаш Венічка, мабыць, ня ведаў, што Адамовіч ня п'е, і тым павесяліў апошняяга. А ўсё роўна ягоны маральны жэст быў куды болей прыемны для нас абодвух, чым ідэалігічная пахвала якога-небудзь «літаратур-раведа ў штацкім».

81. Ларыса Шэпіцька. Генрых Бёль

На пачатку 70-х гадоў, калі маё літаратурнае рэнамэ пайшло на папраўку, зноў павярнуўся да мяне кінематограф. На Ленінградскай кінастудыі зьнялі фільм на сюжэт «Дажыць да сьвітання» — фільм няўдалы ва ўсіх адносінах. Я тады некалькі разоў зъездзіў на «Ленфільм», папрацаўваў з рэжысёрам, але адразу зразумеў, што вялікага толку ня будзе. Ня той рэжысэр. З ранейшага вопыту ведаў, што рэжысёру-пастаноўшчыку патрэбны ня так rozум і густ, колькі характеристар і воля. Умельства выбіваць і дамагацца. Рэжысэр Віктар Сакалоў быў чалавек разумны і сумленны, але не валодаў усім наборам неабходных для таго

якасцяў. Зноў жа дадаліся недахопы сродкаў, абмежаванасць матэрыяльна-тэхнічнай базы. І ў дадатак да ўсяго падвяло надвор’е — раней часу раставу сънег, што для патрэбнай зімовай натуры было пагібеллю. Рэжысёра знялі, дазвімаць даручылі іншаму, усё пайшло наўкось і скончылася поўным фіяска.

Неўзабаве, аднак, атрымаў ліст з «Масфільму», дзе маладая рэжысэрка Ларыса Шапіцька прапаноўвала зняць фільм па «Сотнікаву». Зрабіць тое параю ёй наш агульны сябров Алеся Адамовіч. І я пагадзіўся. Праўда, ёй належала яшчэ атрымаць д а б р о ад кіраўніцтва студыі, кінаглаўку, аддзелу культуры ЦК. Але праўная Ларыса мела надзею і ўсё брала на сябе.

Аднак далёка ня ўсё заладзілася на самым пачатку. Найперш турбаваў сцэнар — хто напіша? Кіраўніцтва студыі пярэчыла супраць аўтарства Быкава. Я пагадзіўся — хай будзе хто іншы, паводле іхняга выбару. Выбралі маладога таленавітага кінасцэнарыста і паэта Генадзя Шпалікава, які напісаў хутка і добра. Праўда, знайшліся прэтэнзіі, нешта хацелі змяніць у параўнанні з аповесцю. Я даў свою згоду і наогул напісаў Ларысе, што прадастаўляю ёй поўны карт-блінш — рабіць, што захоча. Па праўдзе ўся гэтая кінамітусіня мяне даўно ня вабіла, я ўжо быў ёю сыты і прагнуў толькі аднаго — каб мяне пакінулі ў спакой.

У спакой, аднак, ня кідалі, мітусіня вакол сцэнару працягвалася. Патрабавалася мая аўтарская падтрымка, і я прыяжджаў у Менск, дзе Ларыса вяла перамовы ўжо зь «Беларусьфільмам». З тых перамоваў нічога ня выйшла — беларускія кінаўлады не адважваліся зноў звязвацца з прозай Быкава. Былі ўжо навучаныя. Ларыса зноў перакінулася на Москву, пачала хадайнічаць перад цэнтральнымі ўладамі. Прасіла мяне прыехаць.

Я прыехаў у Москву, і мы дамовіліся з Ларысай спаткацца ў Доме кіно падчас абеду. Народу было няшмат, размове не перашкаджалі. Ларыса сказала, што справа дрэнь, здымаць не даюць. Хто не дae? Ніхто не дазваляе, усе забараняюць. Трэба праўвацца да самога Суслава²⁸⁵. Я

хацеў сказаць: ну і прабівайцеся. Яна ж кажа: «Трэба ўдваіх, зараз я патэлефаную памочніку і паедзэм да Суслава». Я ня ведаў, што ёй на тое сказаць. Рэч у тым, што яшчэ гадоў шэсьць таму чуў, што ў ЦК прынятая была пастанова наконт маёй творчасці, падпісаная менавіта Суславым. А цяпер мне да яго ехаць? Я ў самыя змрочныя для мяне часіны нікога ні пра што не прасіў. Пакуль Ларыса хадзіла ўніз званіць, я шмат перадумаў і дужа прагнушы тады, каб усе яны там, у суслаўскім ЦК, спрахлі, нават разам з маім «Сотнікамі». Я не хацеў ні фільму, ні нават самой аповесці.

Мабыць, Бог пачуў мае малітвы. Прыйшла Ларыса, на яе твары ляжаў выраз прыкрасы і расчараўання: Суслаў хворы. Слава табе, Госпадзі, падумаў я. Хутка мы выйшли з Дому кіно, і я з палёгкай паехаў дахаты.

Празь нейкі час атрымаў ад Ларысы разывітальны ліст, у якім яна выбачалася і пісала, што змушана адмовіцца ад задумы, зь якой жыла ці ня два гады. Ну, што ж — адмовіцца, дык адмовіцца, мне нават спадабалася тое. Менш клопату. Бо вынік быў бы адзін, думаў я. У той жа час мне было шкада Ларысу Шапіцьку за яе зайдзросна прыяглую прыхильнасць да маёй аповесці.

Але я ў чымсь памыляўся, усё ж Шапіцька, і адмовіўшыся, штосьці рабіла. І раптам яшчэ ці не праз паўгода тэлеграма: «Фільм запускаем, ствараем групу. Музыку піша Альфрэд Шнітке». Штось закруцілася ў жаданым кірунку...

Але я слаба верыў у пэўнасць гэтага нашага самага няпэўнага з мастацтваў, чакаў адбою. Адбою не было. Зрэдчас атрымліваў паведамленыні: здымаюць за Москвой, у старым расейскім гарадку. Іншай натуры не знайшлі. На захад ад Москвы ці ў Беларусі ўся старажытнасць запас-куджаная сіласнымі вежамі ды сілікатнымі каробкамі. Здымалі цяжка, у цэнтральнай Расеі быў люты мароз, хтось з трупы прастудзіўся і памёр. На дзьве галоўныя ролі Ларыса запрасіла маладых, малавядомых акцёраў Барыса Плотнікава і Віктара Гасцюхіна. (Апошні затым зрабіў пэўную кар'еру ў Беларусі, падтрымаў рэжым Лукашэнкі і быў ім аблагоджаны. А тады ён сапраўды няблага выканануя ролю Рыбака, мабыць, выявілася роднасць натуры.)

Як фільм быў скончаны, пачаліся звычайныя для савецкага кінематографу клопаты зь яго здачай. Пільныя наглядчыкі з розных органаў згледзелі ў ім празьмернасць хрысьціянска-рэлігійных матываў. Таму ў пэўнай меры садзейнічала музыка А.Шнітке, якога ўлады не прызнавалі. Вядома, гэта была выдатная музыка, але ж крытэрыі яе разумення тады былі асаблівія. Тое, што праз 20 год зрабілася несумненнай вартасцю, тады ўспрымалася хібам. Ларыса казала, што па праўдзе імкнулася да ўзвышанай рэлігійнасці і нават мела намер назваць фільм «Узынесьне». У якасці кампрамісу назвала «Узыходжанье» — блізкім па сэнсе. Але ўсё ж ня тое.

Праз некалькі гадоў на Бэрлінскім кінафестывалі фільму «Узыходжанье» быў прысуджаны галоўны прыз — Залаты мядзьведзь. А яшчэ праз кароткі час выдатны расійскі рэжысэр Ларыса Шапіцька загінула ў аўтамабільнай катастрофе. Здымала тады фільм па аповесці Валіаньціна Распуціна²⁸⁶ «Развітанье з Мацёрай», стомненая раніцай вярталася ў Москву, кіроўца заснушаў за рулём, машина сутыкнулася з сустрэчнай, і ўсе загінулі. Застаўся ўдаўком выдатны кінарэжысэр Элем Клімаў, які паслья зъняў праўдзівы фільм «Ідзі і глядзі» — пра беларускіх партызанў паводле сцэнару Алеся Адамовіча.

«Узыходжанье» — найлепшая за ўесь дзясятак экранізацыяў маіх аповесцяў.

Напачатку перабудовы пісьменнікі сталі часцей выяжджаць за мяжу — на розныя кангрэсы, канфэрэнцыі, сустрэчы, вядома ж, па запрашэнні таго боку і за ягоны кошт. Уласнага кошту звычайна мелі 30 % сутачных, што складала такую драбязу, зь якой было сорамна зайсці дзе ў кавярню. Неяк у Нямеччыну паехала вялікая пісьменніцкая група, сярод якой быў і Адамовіч, што мяне дужа ўсыцешыла. Паслья доўгага карантыну ў Менску Саша пачуваўся вельмі спрыяльна за мяжой сярод маскоўскіх сяброў, заўжды быў у цэнтры ўвагі, распавядаў, дыскутаваў, жартаваў. На акадэміях ахвотна браў слова і гаварыў дужа

разумна, хаця не заўжды так, як таго чакалі. Здаецца ў Кілі, выступаючы перад маладзёвай аўдыторыяй, на пытаньне, ці праўда, што ў Маскве моладзь не злоўжывае наркотыкамі, а болей чытае кніжкі, сказаў, што праблема палягае ў тым, што чытае. Часам лепш не чытаць, а гуляць, скажам, у даміно, бо кніжкі ў нас пераважна створаныя мэтадам сапрэалізму, паводле замовы партыі. А на пытаньне адной феміністкі сказаў, што ён ня можа падтрымачыць ейны рух. Маўляў, учора яму распавялі, як маладая феміністка, калі ёй уступілі праход у дзівярох, павярнулася і ляснула па шчаце таго, хто гэта зрабіў. Бо яна за раўнапраўе, а тая ўступка – ёсьць прыніжэныне жанчыны і жаночае годнасці. У залі ўсchaўся гвалт, феміністкі паўскоквалі зь месцаў, кінуліся да сцэны, і мы з Адамовічам змушаны былі ратавацца праз чорны ход. Яны гналіся за намі па начной вуліцы аж да гатэлю, апынуўшыся ў якім я сказаў сябру, што болей зь ім не пайду на гэтыя шоў, бо не хачу над сабой заўчастнага лінчу²⁸⁷.

Улетку восемдзесят трэцяга году давялося паехаць у Кёльн на пісьменыцкі кангрэс. Дэлегацыя з Масквы была невялікая, пад старшынствам Сяргея Міхалкова²⁸⁸. Еўтушэнка, Распушні, Межэлайціс, я ды яшчэ нехта. Цудоўны надрэйнскі горад, які, як і шмат іншых заходненямецкіх гарадоў, за пасъляваенны час падняўся з попелу ваеннага разбурэньня, набіў прыгажосцю, уладкаванаасыцю і, вядома ж, славутым Кёльнскім саборам, блізь якога ў гатэлі мы і жылі. Кангрэс праводзіўся ў залі гарадзкой бібліятэкі. Выступы былі даволі гарачыя – у сівеце яшчэ не прастыла людзкое абурэньне з нагоды задушэння «Пражскай вясны». Савецкія пісьменынкі слаба апраўдваліся, звыкла спасылаючыся на «падкопы англа-амэрыканскага імперыялізму». Але самае яркае выступленыне належала Генрыху Бёлю²⁸⁹, слухаць якога на плошчу перад бібліятэкай сабраўся вялізны на тоўп гараджанаў. Гэты выдатны нямецкі пісьменынк, змагар з фашызмам і бальшавіцкім таталітарызмам, праціўнік ракетна-ядзернага шаленства, скончыў

сваю прамову цытатай з Шэкспіра: «Чума — на оба ваших дома», і слухачы ў залі і на плошчы наладзілі яму авацыю.

Пад той час я ўжо ведаў з успамінаў Бёля і ягонай аўтабіяграфіі, што мы зь ім па розныя бакі ваявалі ў Малдавіі і пад Ясамі, падобна, уздельнічалі ў адных баях. Там я, кантужаны, вярнуўся ў свой батальён, а Бёль, сімулюючы хваробу, дамогся адпраўкі ў тыл — такая была рознасьць нашых пазыцыяў у той вайне. На перапынку я падышоў да Бёля і напомніў яму пра нашу вайсковую агульнасасыць. Бёль пасъмяяўся і сказаў, што калі не цяпер, дык пасъля мы зразумеем, што абодвух нас выкарысталі ў бруднай справе забойства дзеля ўлады аднолькава злачынных сілаў. Мабыць, ён меў рацыю, хаця тады я ня мог цалкам зь ім пагадзіцца. Усё ж я ў вялікай меры заставаўся с а ў к о м²⁹⁰, у той час як нобэлеўскі ляўрэат Бёль сягаў высока і глядзеў на съвет Божы інакш — шырака і непадлегла.

Я заўжды зь вялікай цікавасцю чытаў тое нешматлікае зь ягонай публіцыстыкі, што паяўлялася на расейскай мове. Што ж да ягонага ўплыву на эўрапейскую съядомасыць, дык ён быў доўгім і неаспрэчным. Толькі пасъля ягонай съмерці ў 1985 годзе значэнне асобы Бёля ў Эўропе пачало цымець. Але тады на яго месца ў Нямеччыне прыйшлі ягония маладзейшыя аднадумцы, такія, як, напрыклад, Гюнтар Грас, што прадоўжылі гуманізм вялікага немца.

Тая мая размова зь Бёлем мела пэўны працяг.

Праз колькі месяцаў на міжнародным пісьменьніцкім кангрэсе ў Сафіі маскоўская журналістка Жэня Кацава падвяла мяне да двух немцаў. Адзін зь якіх быў мюнхенскі рэдактар часопісу, а другі ветэран мінулай вайны, пісьменьнік Гейна Кіпхард²⁹¹. Былы танкіст Кіпхард, аднапалчанін Бёля, таксама ваяваў у Малдавіі, вельмімагчыма, у тых жа мясцінах, дзе і Быкаў, і цяпер працануе разам напісаць кнігу пра сумесныя баі, але з розных пазыцыяў. Бёль дужа падтрымлівае гэтую ідэю. Тую ж ідэю горача падтрымаў і кіраунік балгарскіх пісьменьнікаў Л. Леўчаў²⁹², які сказаў, што гатовы стварыць нам пэўныя ўмовы — даць мейсца для працы ў адным з дамоў творчасці СП Балгарыі. Я там пагадзіўся.

Праз колькі часу мы з Кіпхардам спаткаліся зноў, на той раз у Кёльне, аблеркавалі некаторыя дэталі сумеснай працы і разъехаліся зь цвёрдым рашэннем на пачатку вясны паехаць у балгарскі Бургас і засесыці за працу.

Аднак не заселі. Кіпхард раптоўна памёр. За ім памёр і наш апякун Генрых Бёль²⁹³.

82. Юбілей. КДБ

Між тым надышоў час юбілею, — падкаціў неўпрыкмет. Яшчэ нядыўна быў малады, «пачынаючы», а ўжо 50, паўстагодзьдзя. Уся маладосьць ззаду. Стары...

Мабыць, так ці накшталт таго разважае шмат хто ў свае 50 год. Але мяне тады болей турбавала іншае. У СП сказаў, што «есть мнение» юбілей Быкава праводзіць на двух узроўнях — рэспубліканскім і абласным. Тоё мяне зусім панішчыла, нават на адзін узровень я ня меў сілы ці адвағі, а тут два разам. Але ж — сябры! Сябры прагнулі адзначыць.

Ня надта памятаю, як тое адбывалася ў Менску. Здаецца, у невялічкай залі «Мутнага вока» сабралася паўсотня пісьменыцкіх актыўістаў, з ЦК прыйшоў сакратар Кузьмін. Пра творчасць юбіляра зрабіў паведамленыне крытык Бугаёў. Пасыля нешта блытана (п'янавата) дзякаваў я — усім сябрам і ворагам. З нагоды юбілею хацелася быць вялікадушным. Кузьмін казаў, што вось-вось павінна прыйсці вестка пра ўзнагароджаныне, але нешта затрымліваецца ў Маскве. Ня сталі чакаць спазнелай узнагароды, а як скончыліся выступы, пайшлі ў рэстаран, дзе разам аблымлі і гіпатэтычную ўзнагароду.

У Горадні было горш. Абласное начальства, нібы ў якасці выбачэнья за прычыненую Быкаву ранейшыя крыўды, прызначыла ўрачыстасць у вялікай залі палацу тэкстыльшчыкаў. Прыйшлі прадстаўнікі працоўных калектываў, інтэлігенцыі і нешматлікія сябры юбіляра. Пярэдняя лаўкі заняло партыйнае кіраўніцтва вобласці на чале з новым першым Кляцковым. На подыюм пасярод сцэны

паставілі прывезенае з тэатральнага рэквізыту старамоднае, каралеўскага кшталту կрэсла з высокім падсьпіннікам і пазалочанай аздобай. Тоё было самае пакутнае, што я мусіў трываць якіх пару гадзін. Я сядзеў, бы на патэльні, ледзьве слухаочы лісълівыя выступленыні і прывітаныні і ў думках праклінаочы сябе за тое, што дажыўся да такога сораму. Тады ўжо я пэўна ведаў, што адношуся да тых людзей, якім трываць лаянку куды лягчэй, чым пахвалу. Да паҳвалы не прывык і пачувайся жахліва. Асабліва на вачох дзясяткаў знаёмых людзей, якія Бог ведае што пра мяне тады думалі.

Яшчэ праз колькі часу на маёй новай кватэры, якую я атрымаў па вуліцы Свярдлова, раздаўся тэлефонны званок. Далікатны жаночы голас сказаў, што з таварышам Быковым хоча размаўляць начальнік абласнога ўпраўлення Камітэту дзяржаўнай бясьпекі. У мяне ёкнула сэрца — зноў! Аказалася — не. То быў новы начальнік, які месяц таму прыехаў у Горадню, чуў шмат пра мяне (яшчэ б!) і хоча пазнаёміца сам і пазнаёміць калектыв чэкістаў. Ці ня мог бы таварыш Быкаў у суботу прыйсці ў камітэт і распавесці гродзенскім чэкістам пра тое, што напісаў, над чым працуе зараз?

Прыдушыўшы прыкрасыць, давялося пагадзіцца. Праз дзень я ўжо сядзеў за столом прэзыдыуму перад некалькімі дзясяткамі пераважна маладых людзей у форме і штацкім. Я банальна думаў: як мяняецца час! І людзі. Нават чэкісты. Яшчэ нядаўна мой сябра Іван Друцэ²⁹⁴, ня вedaочы майго гродзенскага адресу, прыслал тэлеграму: Гродна, КДБ, перадаць Васілю Быкову. Ужо гэтыя людзі, разважаў Іван, павінны ведаць, дзе ў Горадні жыве Быкаў. Тэлеграма вярнулася назад з адзнакай: месцажыхарства Быкова не ўстаноўлена. Можа, з гэтага выпадку мяне і запрасілі? Аж, мабыць, не.

Пасцяя выступу і нядоўгай, ня надта ажыўленай размовы з чэкісцкім калектывам я меў размову з яго начальнікам. Тоё было амаль гасцінна, за філіжанкаю кавы, у начальніцкім кабінэце. Начальнік сказаў, што ў папярэднія гады былі дапушчаны некаторыя памылкі ў адносінах да твор-

чай інтэлігэнцыі, у тым ліку і ў Горадні. Цяпер тыя памылкі належыць выправіць. Чэкісты маюць намер наладзіць рэгулярныя зносіны зь мясцовымі літаратарамі і хутка запросяць для знаёмства Карпюка і Дануту. Што ж, думаў я, можа, і правільна. А то столькі год і — незнёмыя. Не зважаючы на ўсе выслілкі Дубавінкіна і Фаміна...

Літаральна праз тыдзень новы начальнік упраўлення КДБ па Гродзенскай вобласці раптоўна памёр ноччу на ўласнай кватэры. Ягоны плян знаёмства зь мясцовымі літаратарамі павіснуў у паветры.

А пасъля і згінуў зусім. Літаратары з абласным КДБ так і не пазнаёміліся.

83. Лазар Лазараў

Да мяне ў Горадню прыехаў мой даўні маскоўскі сябра Лазар Лазараў. Я спаткаў яго на вакзале, знарок павёў дадому цераз гарадзкі цэнтар — па Ажэшку, Савецкай, каля фары. Мне хацелася, каб ён пабачыў і ацаніў тое, што мне асабліва дорага ў Горадні — яе старожытную заходнасць. Здаецца, ён зразумеў мой намер і пахваліў мой выбар месца пражыванья. Канешне, Горадня — не сталіца, не буйны прамысловы ці культурніцкі цэнтар, якімі звыкла ганарацца расейцы, — проста ўтульны для чалавека куточак, дзе можна прытуліцца, прагнучы жыцьцёвай адзіноты. Прынамсі, так думалася мне. Фактычна ж было не зусім так. Мастаку ці пісьменьніку ў наш час нідзе немагчыма схавацца, дзяржаўная систэма кантролю і нагляду нідзе не пакідае яго ў спакоі — ні ўсталіцы, ані ў правінцыі. Ані за мяжой нават.

Разумны Лазар бачыў усё і, мабыць, усё разумеў. Але ён тактоўна памоўчваў, і я быў удзячны яму за тое, што ён лішні раз не напамінаў мне пра патрэбу перабрацца бліжэй да сталіцаў. Пра тыя пярэбары мне ўжо нямала нагудзелі ў вушы мае сябры — Матукоўскі, Бураўкін і нават Адамовіч. Шмат у чым яны мелі рацыю, але я адмаўляўся. Я ня мог сказаць ім тады, што ў Горадні ў мяне, апроч іншага, ёсьць

некаторая сардэчная прывязанасьць, якая мяне тут трывмае.

Пасынедаўшы ў той дзень, мы доўга гаварылі пра справы і літаратуру, тым болей, што Лазар прыехаў ня так сабе, а па інтэрв'ю для часопісу «Вопросы литературы», у якім ён працаваў. Абыходзіцца зь ім мне было лёгка і проста, як, можа, болей ні з кім іншым — мы належалі да аднаго пакалення і валодалі прыкладна аднолькавым вопытам вайны. Хіба што ён раней за мяне адваяваўся з сваёй цяжкой ранай, і ягоны лёс павёў яго па шпіталях, у той час як я яшчэ змагаўся зь нямецкімі танкамі. Але ён і пачаў раней — з-пад Сталінграду, дайшоў да ўкраінскай зямлі, дзе мы абодва пралілі сваю кроў. Апроч таго, і нашы літаратурныя сябры ці ня ўсе былі агульныя для абодвух. Некаторых Лазар моцна любіў, некаторых не любіў зусім, але і тое ды іншае пачуцьцё звычайна праяўлялася ў яго далікатна, зважліва і спакойна.

Пасыля я яшчэ пасыпеў паказаць госьцю два старажытныя замкі, касыцёлы, царкву, паўразбураную сінагогу ў квартале былога яўрэйскага гета. Ну а замест узарванай камуністамі царквы і разбураных у вайну ратушы і гатэлю паказаў толькі іх месцы, даўшы яму самому ўявіць, як тое выглядала калісьці. Таксама як і знесены квартал ліёнскіх дамкоў, што колісъ былі збудаваны для тамтэйшых ткачоў. Зь нясыціхнутым сумам па былой Горадні паехалі ў летувіскія Друскенікі, якія шмат гадоў былі адхланьнем для гарадзенцаў, бы Вэрсал для парыжанаў. Расслабленая курортная атмасфера гэтага гарадку ўціхамірвала смутак, асабліва ягоныя паркі са старымі дрэвамі, духмянныя кавярні ды цудоўны сваёй съціпласцю музэйчык Чурлёніса²⁹⁵. Канъяк у кавярнях яшчэ быў той, што пахнуў клапамі, — выдатны армянскі канъяк. Нёман там здаўся ня надта прыгожы, і я, прыпамятаўшы колішнюю прыхільнасьць Лазара да воднай стыхіі, прапанаваў яму пазнаёміцца з Нёманам заўтра. У Горадні Нёман лепшы. Рэч у тым, што госьць калісьці вучыўся на марака, ваяваў у пяхоце, а хлеб колькі гадоў еў зь літаратуры. Таксама пярэсты па-

кручасты лёс, як і ў ягонага гаспадара. Але, мабыць, то агульны лёс нашага пастралянага на вайне пакаленъя.

Назаўтра раніцай паплылі ад гарадзенскіх мастероў уніз — да Пышак, паўднёвым Мелавым горам, Ласасянкамі і далей да вусьця Чорнай Ганьчы. У мяне тады быў невялічкі маторны кацярок маркі «Прагрэс», на якім я тут аб'езьдзіў усё навакольле ўверх і ўніз па Нёмане. І цяпер з захапленнем старажыла паказваў госьцю тое, што шмат разоў бачыў сам. Чахаў на малых абаротах маторчык, міма праплывалі баравыя і лугавыя беражкі, пясчаныя косы і парослыя трыснёгом старыцы. У зацішных мясцінах зьдзіўлена пазіралі зь берагу нерухомыя чаплі, а поруч боўталі ў вадзе цяжкія рыбіны. Навокал не было ні душы. Мы выбралі здатны мурожны беражок і дасталі начынне для шашлыку. Пакуль над плёсам расплываўся смачны дымок, размаўлялі пра наша паганае жыццё, хоць у Москве ці ў Горадні, за якое колісія пралівалі кроў. Мы дык хоць выжылі, а нашыя таварыши (97 з сотні) — даўно ў братніх магілах, раскіданых па зямлі ад Сталінграду да Эльбы. Пагінулі, так і не дазнаўшыся, калі скончылася вайна — тое найболыш для іх крыўдна. Можа, думаюць, што мы ўсё ваюем? Як той партызан з анекдоту, што вылез зь лесу і пытаецца ў хлопчыка: дзе немцы? Хлопец кажа: якія немцы, вайна ж даўно скончылася. Партызан расчараўана вылаяўся: а я ўсё цягнікі пад адхон пушчаю. Падобна, гэтак і мы. Вайна даўно скончылася, а мы ўсё ня можам адчапіцца ад яе — усё пішам і пішам. Можа, каму гэта трэба? Так, трэба, кажа Лазар. Пакуль будзе балець, трэба пісаць. Ды ўжо ж, ад таго болю колькі гадоў няма нам спакою. І ня будзе, кажа мой сябра. Тоё — наш пажыццёвы боль. «Мае веды пэсымістичныя, але мая воля і надзея аптымістичныя», — хацелася мне думаць словамі Альбэрта Швэйцара²⁹⁶.

Позна ўвечары па ціхай вадзе вярталіся ў горад. Нёман рыхтаваўся да начнога спачыну, абапал на берагах зблізку і здалёку запальваліся агні. То было маё апошніе нёманскіе падарожжа, нечаканае разъвітаныне з гэтай мілай ракой, сыцілай сваёй мілосьцю, лепшаю за ўсе вядомыя мне рэкі Эўропы і Азіі.

84. МХАТ

Яшчэ калі я жыў у Горадні, неяк прыехаў туды Андрэй Макаёнак, які быў дэпутатам Вярхоўнага Савету па Гарадзенскай акрузе, меў з намі спатканыне. Мы з Карпюком і Данутай вадзілі яго ў рэстаран, заходзілі да яго ў гатэль. Тады ён у мяне запытаў: «Слухай, чаму ты не напішаши п'есу? У цябе такі драматычны матар'ял, — што ні аповесьць, то амаль гатовая п'еса. Напіши. Калі што, і я памагу, пачытаю...». Пасьля мяне пра тое ж прасілі з тэатру, рэжысэр Раёўскі²⁹⁷, і я неяк міжволі пачаў прымервашца да п'есы. Вядома ж, драмы на тэму мінулай вайны. Але я ўсё ж не драматург і нават не аматар тэатру, тое, мабыць, паўплывала на працу і на яе вынік. Як празь нейкі час мяне ўгаварылі прачытаць мой твор перад калектывам Купалаўскага тэатру, стала зразумела, што шэдэўру не атрымалася. Але тут усё праз таго ж Макаёнка прыйшла прапанова з маскоўскага МХАТу, там захацелі пазнаёміцца зь п'есай. Пасьля знаёмства загадчык літаратурнай часткі паведаміў, што п'есу варты трошачкі дацягнуць і можна будзе паставіць у іхнім тэатры. Я ўзяўся дацягваць.

Тое дацягваныне доўжылася ці на ўсё лета, я перапсаў кіляграмы паперы, якую тады трэба было «даставаць», але мхатаўцы заахвочвалі — яшчэ трошкі... Знайшлі ўжо і рэжысéra — маладога і таленавітага Валодзю Салюка зь ягонай таксама маладой і таленавітай жонкай-актрысай. Тыя прыяжджалі ў Горадню, каб папрацаваць з аўтарам і дацягнуць п'есу, каторая атрымала назуву «Апошні шанец». Нарэшце ўсё быццам было зроблена, мяне запрасілі ў тэатр, дзе адбылося абмеркаваныне.

Абмеркаваныне, афармленыне, дэкарацыі мне ўвогуле не спадабаліся; мала радасыці выклікалі, мяркуючы па ўсім, яны і ў галоўнага рэжысера Алега Яфрэмава²⁹⁸. Калі я ўбачыў, што ў афармленыні «абыгрываеца» вобраз падпольшчыкай у выглядзе людзей, што вылазяць «з-пад полу», то-бок — падлогі, зразумеў, што праз той фармалізм рэалістычнага спектаклю не атрымаеца. Так яно і выйшла. На

абмеркаваныні ж, у якім удзельнічалі спрэе заслужаныя і масыцтвы маэстры, выказваліся па дробязях, а сакратарка партбюро, знакамітая Ангеліна Сыціпанава, вядома ж, шчыравала пра палітычнае гучаньне п'есы, каб ня дай Бог, не адбылося куды перакосу ад ідэяў партыйнасыці і народнасыці. Прэм'ера мне кепска запомнілася, хіба што банкетам, дзе запрошаны мной Віктар Астаф'еў стрымана сказаў: «Столькі людзкога гора, а назва блатняцкая. Не стасуецца!». Мабыць, мог бы сказаць і болей, але з увагі да аўтара змоўчаў. З Аляксандрам Вампілавым²⁹⁹ мы разам ішлі ўвечары ў гасцініцу і размаўлялі. Гэты сібірскі драматург тады толькі ўзыходзіў на маскоўскую ецэну, напісаў сваё «Вуцінае паляваньне», якое зрабіла яго славутым, на жаль, пасъля ягонай трагічнай пагібелі ў Байкале. А тады ён быў поўны тэатральных клопатаў і праектаў. Ён між іншымі сказаў, што рэжысёрам падабаюцца «цёмныя» п'есы, якія б дазвалялі сябе трактаваць як заўгодна і як заўгодна ставіць. Калі ў п'есе ўсё ясна і рэальна, тое для іх нецікава, бо судносіцца з крытэрыямі рэальнага жыцця. А яны ня хочуць крытэрияў. Гэта былі залатыя слова. Мы гутарылі таксама пра сучасных актораў, і, памятаю, я скардзіўся яму, што сучасныя, нават самыя таленавітыя акторы ня ў стане адчуць псыхалёгію ваеннага часу і ня могуць пазьбегнуць фальшу. Ён з гаркатой зазначыў, што яны не адчуваюць і часу, у якім жывуць. Асабліва сталічныя акторы. Таму ім лепей гуляць у клясыку.

Пасъля прэм'еры мяне стрымана віншавалі, віншавалі рэжысёра-пастаноўшчыка і галоўнага, але я думаў, што болей у тэатр не пайду. Не падабалася мне гэтае мастацтва наогул зь яго празьмернаю ўмоўнасцю (ці наадварот – натурадльнасцю), ненатуральнымі галасамі актрыс, пастановачнымі вывертамі. Я думаў, што калі вартая п'еса, дык лепш я яе прачытаю на адзіноце і ўяўлю. А тэатр у ягоных вобразах і дзеяx – хіба для тых, хто пазбаўлены ўяўленьня. Я прыпамінаў некалі чытанае ў Буніна пра тэатр зь яго ненатуральнасцю і фальшам, ад якіх яго «каробіла». Але мне казалі: трэба яшчэ ўлічваць непасрэднае ўзьдзеяньне асобаў актораў і актрыс, іхняе чалавечае

абаяньне. Ну, калі абаяньне актрыс, тады іншя справа, думалася мне. Але тады лепей — балет. Нездарма начальства з усіх вядомых мастацтваў найболей падабае балет.

Пасыль за чаркай мы нядоўга, але, на маю думку, шчыра пагутарылі з Алегам Яфрэмавым, які скардзіўся на сваю тэатральну долю. Тэатр, як, зрэшты, і ўсё савецкае мастацтва, задушаны палітычным гнётам, рэжысэр знаходзіцца пад няспыннай палітычнай залежнасцю і, калі мае якія магчымасці, дык толькі ў галіне формы. Фармальныя па сутнасці магчымасці. Усё іншае — не ў ягонае кампэтэнцыі. Часам паяўляеца паяўляеца жаданьне на ўсё махнуць рукой і... Але што за тым «і»? Там, на жаль, пустка... Я слухаў яго і думаў: дык гэта ж у Маскве, у сталіцы. А як нам у правінцыі, якой ёсьць Беларусь зь яе ўяўным нацыяналізмам, якога ўсе баяцца? И калі ў нас яшчэ не тупік, дык іці ня дзякую за тое нашай нацыянальнай эліце, найперш жменьцы беларускіх пісьменьнікаў. У цалкам зрусліфіканай, скамунізаванай краіне яны яшчэ маюць адвару тримацца свае нацыянальнай мовы і нейкіх парэштак стара-даўняй культуры.

85. Таганка

Мінуў пэўны час, і хтосьці з маіх сяброў (здаецца, Адамович) зацягнуў мяне на знакамітую тады Таганку і славуты спектакль «Гамлет» з Высоцкім³⁰⁰ у галоўнай ролі. Тут шмат што было не такое, як у МХАЦе, пачынаючы з багемнага выгляду кабінэту галоўнага — Юрія Любімава³⁰¹, дзе на сценах значыліся дзясяткі (калі ня сотні) аўтографаў знакамітых наведвальнікаў, што вялі тут спаборніцтвы ў вастраслоўі. Галоўны захопліваў адразу катэгарычнай трапнасцю думак і меркаваньняў. Здаецца, для яго не было ні ўлады, ні аўтарытэтаў, а толькі адно вялікае мастацтва тэатру, якому ён імкнуўся служыць беззаганна. Тоэ ж можна было назіраць і на сцэне, дзе апантаны Высоцкі, гойсаючы са шпагай у руках, змагаецца зь цяжкай суконнай заслонай. Асацыяцыі самия блізкія і пазнавальныя, нягледзячы на замшэлую даўнасць тэмы. А можа, справа менавіта

ў той замшэласыц? Сучаснасць усё ж будзе ўспрымацца інакш? Без неабходных для тэатру ілюзіяў.

Позна ўвечары невялічкай групай пайшлі ў рэстаран, трэба было адзначыць знаёмства з Таганкай. Ініцыятарам таго, вядома ж, быў Адамовіч. Памятаю, тады ж пазнаёміўся з Юрам Каракіным³⁰², які нядыёна прыехаў з Прагі, дзе працеваў у часопісе. Размова, натуральна, зайдла пра тэатр і сучасных актораў. Акторы ўвогуле дрэнь, нават і ў славутых тэатрах. Бо ўсе выходзяць з навучэнства паводле адной систэмы. А ў навучэнства трапляюць або па блаце, або па агульнym конкурсе: хто без памылак напіша сачыненне на тэму «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесь». На Захадзе інакш, казаў Каракін. Знакаміты рэжысэр Вісконці, якому спатрэбілася ў Алжыры маладая актрыса, пайшоў у суседнюю гімназію і «выгледзеў» дзяўчыну. Тою дзяўчынай аказалася Клаўдзія Кардынале. «Мабыць, у пэўных краінах дзяўчаты ад нараджэння — актрысы, вольныя і таленавітыя, чаго ў нас ніякім лекцыямі не даможашся. Але для таго яшчэ трэба быць знакамітым Вісконці», — сказаў Высоцкі. Як разыходзіліся, ён папытаўся, ці нельга ў Менску дзе «падхалтурыць», на якой карціне, бо трэба грошы.

Як бы там ні было, мяне ўгаварылі паспрабаваць напісаць п'есу, на гэты раз сынтэтычную з дэльюх аповесцяці — «Сотнікаў» і «Круглянскі мост». Я абяцаў, хаця з увагі на складанасць задачы мне далі памочніка, які, здаецца, усё і зрабіў. Прыйехаўшы на прагон, я мала што зразумеў. Але мусіў празь дзень ісці з Любімавым у Мінкульт, дзе павінна адбыцца абмеркаванье і выдача (ці нявыдача) дазволу на спектакль. Тут мяне чакала шмат новага і нават цікавага.

Абмеркаванье адбывалася ў шыкоўным старасьвецкім кабінэце міністэрства культуры — з гарбатай на сталах, пры зважлівай цішыні прысутных, аргументаваных выступах адказных чыноўнікаў і пісьмовай рэгістрацыі іхніх прэтэнзіяў. Начальнік глаўку сядзеў змрочнай чыгунай тумбай, на якую Юрый Пятровіч, здаецца, не зъвяртаў ніякай увагі. Як, зрэшты, і на выступы ўсіх астатніх. Калі ўсё

было скончана, далі слова Любімаву, які ва ўласьцівай яму бескампраміснай манеры сказаў, што ён ня хлопчык на пабягушках Мінкульту ці нават хіміка Дзёмічава, ён рэжысэр, ставіць п'есу паважанага аўтара і зробіць толькі тое, што палічыць патрэбным. А калі ён на штосьці скажа НЕ, дык ужо будзьце ўпэўненая, ніхто яго ня змусіць тое зрабіць. Гэта яго апошняе слова.

Мне гэта дужа спадабалася, гэткага рагучага дзеяча культуры я бачыў упершыню. Тады яшчэ было невядома, куды яго прывядзе тая рагучасць, чым aberneца ў яго тэатральным лёсе. Хаця што-нішто можна было прадбачыць. Хутка ён зъедзе з Масквы, яго пазбавяць савецкага грамадзянства, будзе бадзяцца па съвеце, аднак застаючыся верным съятому пакліканью мастацтва, і пераможцам вернеца назад пасъля развалу СССР. Але для таго Любімаву трэба было пражыць шмат год. У мастацтве наогул трэба жыць доўга, бо за кароткае жыцьцё рэдка каму наканавана здабыць перамогу.

Позній восеньню адбылася прэм'ера спектаклю пад назвай «Перекрёсток» (Перакрыжаванье). Сцэнаграфія славутага мастака Бароўскага была выкананая ў выглядзе некалькіх складзеных накрыж бярвеньняў, па якіх поўзалі пэрсанажы п'есы. Я маўчаў. Тэатралам той сцэнавы антураж падабаўся.

Спектакль паводле «Апошняга шанцу» ў Купалаўскім тэатры адбыўся няхутка, мне ў ім запомнілася яркае, нават магутнае выкананыне ролі Мейра старым шаноўным Дзядзюшкам³⁰³. Але, як гэта нярэдка бывае, яркая зорка сваім съявлом прытушыла бляск іншых. Хаця віна ў tym, можа, ляжыць і на аўтары, які «ня справіўся», ня даў патрэбнага шанцу заблішчэць і ўсім астатнім. А галоўнае, як я зразумеў, паводле прыроды сваёй мастацтва — справа індывідуальная. Калектыўным яго зрабілі жыцьцё ды гістарычныя абставіны і ўжо tym самым паставілі пад сумнеў яго, так бы мовіць, першазданную, мэтафізычную сутнасць. Без тae сутнасці мастацтва — не мастацтва, а ўсяго толькі вытворчасць пацехі.

Але культурная парадыгма мяньяецца. Век індывідуалізму, дарэшты расквітнеўшы, уступае месца вынайдзенаму Юнгам³⁰⁴ фэномэну бессьвязідомага калектыўнага. Колісъ то быў фэномэн, цяпер — агульнаўпадабаны працэс, што ахапіў краіны і кантыненты. Мабыць, культура, як і жыцьцё, у сваіх выявах зъменлівая, шматаблічная і бясконцая. Хаця і ў мінулым ня ўсё было проста; заблытана і складана, як і цяпер. Вядома, што Твардоўскі не любіў вершы, Бунін і Хэмінггуэй — тэатр, Горкі ненавідзеў прафесію, якой усё жыцьцё імкнуўся служыць Талстой, і нарадзіў сацрэалізм. Мабыць, болей праўды ў афарызме Бядзяева³⁰⁵, што «культура — гэта няўдача чалавецтва», і ўжо безумоўна ў словах Гётэ³⁰⁶: «Паміж двума поглядамі — ня ісціна, а проблема».. Таму ці варта дыскутуваць пра культуру? Прыняць за ісціну знакаміты «Чорны квадрат» Малевіча³⁰⁷ і зачыніць проблему?

Былі і яшчэ спектаклі паводле названых ды іншых п'есаў Быкова. Ставіў іх ленінградскі тэатр на Ліцейным, маскоўскі тэатр Станіслаўскага, расейскі тэатр імя Горкага ў Менску, шмат якія тэатры ў Рәсей, на Украіне, у краінах Цэнтральнай Азіі. Але тое — без удзелу і нават без увагі аўтара, які з самага пачатку страціў цікавасць да тэатру. Можа, так і не набыўшы яе. Але што ж: кожнай вароне — свой сук на дрэве. На чужы сядаць і ня трэба.

86. Яўген Глебаў

Я чалавек не музыкальны і мала каго ведаў з музыкаў. Ну, можа, Алоўнікава³⁰⁸, зь якім нас звяззала вайна і агульныя ўспаміны пра бай ў Венгрыі, ці Лучанка³⁰⁹, якога ведалі ўсе. Але вось Матукоўскі пазнаёміў мяне з Яўгена Глебавым³¹⁰, які напісаў музыку балету паводле «Альпійскай балады», што, казалі, з посьпехам ішоў у оперным тэатры.

Балет мне ўвогуле спадабаўся, як можа спадабацца іншае мастацтва паводле празаічнай крыніцы. Добра танцавалі, гарманічны дуэт. Пасьля спектаклю пазнаёміўся з аўтарам музыки. Глебаў аказаўся чалавекам камунікацыйным,

востраязыкім ды іранічным. Гутарыць зь ім было адно задавальненне. Асабліва калі ён зъедліва-іранічна кранаў палітыку ці беларускае начальства, ад якога нядаўна яшчэ нямала трываў. Яго выключалі з Саюзу кампазытараў, адбіралі працу. Сямейныя праблемы таксама не абышлі яго старонай. Але затым палітыка ў адносінах да інтэлігенцыі трохі паслабела, некаторых пачалі цягнуць у партыю. Глебаў нават стаў дэпутатам Вярхоўнага Савету БССР.

У партыю ён не хацеў, доўга і вяла супраціўляўся, але ведама, што вялы супраціў — не супраціў. І яго змусілі напісаць заяву. Пасыль — прыём. Пасыль разгляд на парткамісіі райкаму, гаркаму... Звычайна да такой важнай працэдуры будучыя камуністы грунтоўна рыхтаваліся, вучылі гісторыю партыі. Глебаў не рыхтаваўся, таму на ўсе пытаныні, зададзеныя яму на парткамісіі, адказваў — ня ведаю ці проста паціскаў плячыма. Тады самы ўедлівы, ён жа і самы заслужаны член папытаўся: «Ну а ў якім годзе адбылася Вялікая Каstryчніцкая Сацыялістычная рэвалюцыя, вы ведаеце?». Глебаў, гледзячы яму ў очы, адказаў: «Не, ня ведаю». Ягоны адказ выклікаў абурэннне ў залі. Глебаў падумаў: ну, можа, цяпер адліпнуць? Аж не адліплі — прынялі. Тады Глебаў абурыўся — у яго былі іншыя пляны і надзеі.

Мы зь ім у тулю пару часца сустракаліся — у ягоным «даляры»³¹¹ ці ў мяне на Танкавай³¹². Ягоная жонка Ларыса Васільеўна, ня ў прыклад шмат якім пісьменніцкім жонкам, ва ўсім была на баку мужа і ўсяляк падтрымлівала яго. Жэня бачыў у тым сваё вялікае шчасьце. Так яно і было. Тварыў ён выдатную музыку, можа, і не заўжды беларускую па гучаныні, часам касмапалітычную, любіў скандынаваў, Грыга. Напісаў музыку балету «Маленькі прынц», які быў пастаўлены ў Хельсінкі, і Глебаў ездзіў туды на прэм'еру. Падчас майго побыту у Фінляндый³¹³ я спатыкаў некаторых фінаў, што памяталі ягоны спектакль і празь яго дазволіся тады пра незнаёмую для іх краіну — Беларусь.

87. Парыж

Газэта французкіх камуністаў «Юманітэ» ладзіла свой штогадовы фэст і запрашала гасьцей. Пэўная дэлегацыя павінна была прыехаць і ад КПСС, але сталася так, што адносіны між дзіявюма кампартыямі раптам пагоршыліся. Дэлегацыю з Масквы скарацілі да пяці чалавек, а пасылья да двух. А перад яе ад'ездам вырашылі не пасылаць у Парыж камуністаў. Такім чынам, ад усёй дэлегацыі застаўся адзін беспартыйны Быкаў. Якраз напярэдадні ў мяне выйшла там кнішка «Сотнікаў», што, мабыць, і сталася прычынай пэўнага выбару на паездку. Присутнасць беспартыйнага аўтара на фэсьце ў тых умовах не магла чапляць ні адзін, ні другі бок.

Перад адлётам у Міністэрстве замежных спраў належала атрымаць дакумэнты, праісцвіці нейкі інструктаж. Дакумэнты далі, а інструктажу я так і не дачакаўся, паляцеў бяз пэўных абавязкаў і пэўнай мэты. У аэрапорце Орлі мяне спаткалі два работнікі гандлёвага прадстаўніцтва, да аднаго зь якіх, Уладзімера, і завезылі на кватэру. Далей Уладзімер мной і апекаваўся — вадзіў па горадзе, паказваў — Трыумфальную арку, Эйфелеву вежу, палац Шайё на Трыкадэра. Па дарозе зайшлі ў невялічкае кафэ — бістро, дзе выпілі па фужэру піва. Французская піва я смакаваў першы раз, і яно мяне ўразіла. Пасылья памыльнага «Жыгулёўскага» тое сапраўды было, нібы боскі нектар. На што-небудзь болей грунтоўнае ў мяне не было грошай, а мой гаспадар, мяркуючы па ўсім, пачуваўся дужа ашчадна, — зьбіраў на кааператыўную кватэру ў Маскве. Але, як сказаў Уладзімер, мабыць, каб суцешыць госьція, пачастуемся заўтра на фэсьце.

Назаўтра выправіліся ў прыгарадны парк, дзе ладзіўся фэст. Тут сапраўды раскашавала стыхія сьвята, якога я ніколі ня бачыў. У вялізным парку між дрэў стаялі сотні вялікіх і малых палатак-шопаў, у якіх лілася, віравала і смажылася розная смаката. Тысячы людзей, пераважна маладога ўзросту, з усіх Францыі балявалі тут з учараш-

няга дня — праз усю ночь, месцыячыся ў сваіх усюды і абы-
як расстаўленых палатках. Афіцыйная частка з выступам
генсека Маршэ чакалася заўтра, а сёньня — адпачынак і
зноў баліваньне. Недзе, таксама ў шапіку, павінны былі
прадаваць маю кніжку, толькі што выдрукаваную выда-
вецтвам «Альбін Мішэль». Мы доўга блукалі ў гандлёвых
джунглях, пакуль нарэшце знайшлі той шоп. Сярод мно-
ства іншых кніжак і пакункаў ляжалі і пакункі з «Сотні-
кавым». Але іх чамусь не чапалі, — чакалі кагось з функ-
цыянераў кампартыі. Як той прыехаў, адразу далі яму маю
кніжку. Функцыянэр паглыбіўся ў прадмову, прачытаўшы
якую, штось буркнуў і зъехаў. Усе пакункі началі загру-
жаць назад у аўто, каб кудысь везыці. Я не разумеў, што
адбываецца. Мой гаспадар сказаў: пойдзем, пасьля расскажу.

Як мы адышли ад кніжных гандляроў, ён расправёў,
што здарыўся недагляд. Прадмову да кнігі напісаў Жан
Катала, журналіст і дыплямат, які перастаў быць прыхиль-
нікам кампартыі і пачаў крытыкаць Маршэ. Таму ФКП³¹⁴
ня хocha, каб кніжку зь ягонай прамовой прадавалі на фэсь-
це «Юманітэ». Я туго навіну прыняў спакойна — ня хо-
чуць, хай не прадаюць, мне менш клопату. Усё роўна мне
не заплоцяць, мабыць, мой ганарап пайшоў ужо на патрэ-
бы замежнага аддзелу КПСС. (Колькі пасьля ў Францыі
выдавалі мае кнігі, ганарапы заўсёды прысвойваліся
Масквой. Толькі апошні раз, у гады «незалежнасці», ата-
шэ па культуры прывёз мне ў Менск трохі франкаў.)

Мы кудысьці ішлі між вясёлага, гаманкога, яўна п'яна-
ватага людзкога мурашніку, што віраваў у дыме ад шаш-
лыкоў, смажаных індычак, каўбас і процьмы іншае гарачае
смакаты. Уладзімер напаткаў кагось вялікага і вусатага,
які абрыйнуўся на нас з пачосткай, асабліва як дазнаўся,
што я з Масквы. Ад яго перайшлі да іншых, а затым далей
і яшчэ. Там давялося пакаштаваць шампанскага з далінаў
Шампані, каньяку з гораду Каньяк. Побач ва ўсім гэтым
вялізным парку жвава частаваліся і французы — камуністы
і некамуністы, белыя і чорныя, хлопцы і кабеты. У канцы
дня мы ледзьве дабрылі да ўскрайны Булонскага лесу, дзе
асталявалася жыхарства савецкай гандлёвой місіі.

На другі дзень, як мы туды прыехалі, народу бачна паменела. Усе алеі, праходы былі закіданы бутэлькамі, піўнымі бляшанкамі, паперай ад упаковак, газэтным клоччам, нейкім рызыкём ці бялізнай. Сярод таго хламу мой гаспадар нагледзеў і падняў кімсь кінуты білет члена ФКП. Пабалявалі і ўжо стаў непатрэбны, а спатрэбіцца — зноў уступіць, сказаў Уладзімер. Тут з гэтым няма праблемаў. Народу паболела пад абед, як на подыуме летній сцэны паявілася начальства і сярод яго — камлюкаваты, чорнавалосы генсэк Жорж Маршэ. Ён пачаў прамову, якая доўжылася ці ня дзьве гадзіны. Перад ім хвалявалася мора людзей. Газэты пісалі, што на мітынгу было каля мільёну чалавек. Тое падобна на праўду.

Трэці дзень меркавалася грунтоўна агледзець Парыж, схадзіць у музэі. Ды раптам зранку паявіўся малады калега Уладзімера, які ездзіў на машыне, сказаў, што мяне клічуць у ЦК ФКП. Чакае сакратар па ідэалёгіі.

Уваход у бетонна-казематны будынак ЦК быў з аховай — жандараў і каравульшчыкаў ва ўніформе, якія кудысь званілі, націскалі кнопкі, дзверы-вароты расчыняліся, нібы глытаючы нас, двух прахожых. Пасъля доўга ішлі калідорам, сыцены якога мелі выгляд няскончанай будоўлі — быццам зь іх толькі зынялі апалубку. Мабыць, гэта быў такі мадэрнова-марксісцкі стыль архітэктурнага прымітывізму. Затое кабінет сакратара ЦК меў даволі ўтульны выгляд. Немалады ўжо, чарнаваты чалавек з худым і нэрвовым тварам, здаецца, ні пра што не папытаўшы ў мяне, адразу пачаў маналёг, які скончыў толькі ў канцы прыёму. Перакладчык меў магчымасць пераказаць хіба яго палову, зь якой я мала што зразумеў. Я заўважыў толькі выраз, які паўтарыўся колькі разоў: перадайце Міхаілу Андрэевічу... Якому Міхаілу Андрэевічу? Нашаму мастаку Савіцкаму? И толькі напрыканцы съязміў, што сакратар ЦК ФКП меў на ўвазе свайго калегу ў Москве — таварыша Суслава. Але пры чым тут я? Што, я з Суславым п'ю ранкам гарбату?

Пра тое, аднак, я здагадаўся ў канцы прыёму, калі тэм-перамэнты француз устаў і зусім па-сяброўску працяг

мне руку. Орэвуар? Гуд бай? Аўфідэрзэн? — Да пабачэньня! — адказаў я выразам, які ён наўрад ці калі тут чуў.

З ЦК паехалі ўжо з новым гідам-перакладчыкам, ім аказаўся французскі камуніст, колішні малдаўскі яўрэй. Ён распавёў, як шмат год быў прэзыдэнтам розных фірмаў, што належалі ФКП, зарабляў для партыі гроши. Шмат грошай! А цяпер ён бядняк, пэнсія малая, большай у кампартыі не заслужыў. Працоўнаму люду ў Францыі наогул жыць цяжка, цэны высокія, а заробкі малыя. У крамах поўна тавараў, але крамы пустыя — у пакупнікоў няма грошай. Я сказаў тады, што і ў нас таксама: грошай зашмат, а тавараў пуста. Тут мы з вамі зраўняліся. Гідукамуністу тое маё парадунанье ня надта спадабалася.

Далей гід звязіў мяне ў новы раён Парыжу Дэ-манш зъ яго мадэрнова-шклянай архітэктурай, паказаў парліамант, знакаміты Дом Інвалідаў, дзе пахаваны Напалеон. Завіталі і ў Булонскі лес, сярод дрэваў там блукалі наркаманы і на лаўках спалі клашары. Па дарозе заехалі на Манпарнас, у знакаміты рэстаран мастацтвазнаўцы Льва Дамініка, які трymаў расейскую кухню і пачаставаў гасыцей сапраўднай расейскай гарэлкай. Яна была ў цёмнай бутэльцы з чырвонай сургучнай галоўкай. Непадалёк захавалася арка, колішняя гарадзкія вароты, медная табліца на якіх распавядала, што адсюль у 1791 годзе пачалася Вялікая Французская рэвалюцыя, пасля таго як улады забаранілі прывозіць у Парыж віно. (А мы прывыклі думаць, што тая рэвалюцыя мела іншую прычыну. Як усё ж важна дапяцца да першакрыніцаў!) Увечары французская кампартыя прэзэнтавала «маскоўскуму госьцю» спэктакль у знакамітай Мулен руж. Седзячы за маленькім, як і ўсюды, столікам, я зъ цікавасцю разглядваў голых прыгажуну у акварыюме на сцэне, як яны там куляліся і скакалі. Бы сапраўдныя русалкі. Іх гульню камэнтаваў зь вялізнага экрану прэзыдэнт Францыі Жыскар д'Эстэн, а японскія турысты дружна пляскалі ў ладкі.

Ці ня ўвесь свой апошні дзень у Парыжу праблukaў па боскіх анфіладах Луўра, дзе ўрэшце закружылася галава і

пачалі падкошвацца ногі. Мабыць, як нельга зашмат піць гарэлкі ці есьці смакаты, так нельга за адзін дзень спажыць тое, што напрацавана культурай не аднаго стагодзьдзя. Тым болей знанай і працавітай бабуляй — эўрапейскай культуры. На Луўр ня хопіць ні дня, ні тыдня, ні месяца. У ім трэба жыць гады, можа, нават жыцьцё. Але нашае жыцьцё належыць іншаму, — на вялікі, спазынелы жаль...

У Ляцінскім квартале яшчэ можна было згледзець съяды нядауніх маладзёвых падзей, сутычак з паліцыяй, клочча праклямаяцы ў наценах. Матыў адчужэння гучай у студэнціх выступах, натхнёных радыкальнымі заклікамі сваіх агітатарамі, сярод якіх былі славутыя дзеячы эўрапейскай культуры. Рэжысёр Антаніёні, філёзаф Кон-Бендыт клікалі маладых цалкам спустошыцца, вытрасыці зь сябе ўсё, што засталося, каб яно ня труціла новае, што зацеплілася ў іхніх душах. Суладна зь ім вяшчаў французскі камуніст Ражэ Гародзі наконт таго, каб наймацней выказаць аспект адчужанасці, нават не вызначаючы яго прычыны. Тое здавалася празмерна рэвалюцыйным, хаця ў таго ж Гародзі былі і слушныя выказваньні, напрыклад, супраць эпічнага раману, які здаўна культиваваўся ў літаратуры сацрэалізму. Я прыпамятаў, што ў гэтym сэнсе зь ім быў згодны Твардоўскі ды іншыя «навамірцы», якія даўно аддавалі перавагу кароткай аповесыці.

Пасыля мне не аднойчы шчасыціла наведаць Парыж, першасная сувежасць адчуваўня памалу страчвалася. Але ў той першы раз я быў ап'янёны ад ягоных палацаў, шыкоўных бульвараў са старымі вузлаватымі дрэвамі, вузенъкіх вуліцаў, цесных кафэ з маленькомі столікамі на тратуарах. Жавая лёгкасць французаў і прыветная ўсмешыстасць парыжанак вабілі і зачароўвалі. Ну а знакаміты Манн-Мартр быў як дакор нам, што не ўбераглі свайго хараства, для якога ня трэба было ні шмат грошай, ні вялікіх выслікаў. Толькі трошкі павагі да сябе і ўласнай культуры. Калі б ня войны, не рэвалюцыйнае ачмурэнне, чымсыці падобным да Манн-Мартру ў нас маглі быць шмат якія гарадкі зь іх старажытнасцямі (Полацак, Віцебск, Наваградак), касыцёлаў ды цэрквеў там хапала, таксама як вузенъкіх

вулічак і зграбных фасадаў. Ну а мастакоў у нас заўжды было ня менш, чым у Парыжы. Праўда, мы іх не шанавалі, мы ім выкручвалі рукі, змушаючы рабіць тое, што яны не хацелі рабіць. Шагал зъехаў ад нас сюды, у гэтую мастакоўскую мекку, і сусьветнай славы дасягнуў тут, а ня ў нас. У нас яго ўпартка не прызнавалі, нават у васьмідзясятых гадах савецкая ўлада з дапамогай афіцыёзных мастакоў паклёнічала на яго, бо ён ня наш, не камуніст, буржуазны мастак, да таго ж ўрэй.

Так, ня наш! Шагал належыць Сусьвету, да якога, на жаль, ніяк не пагаджаемся належыць мы. Бо мы — ці ня боскае пракляцьце найперш за нашу дурноту.

Невясёлыя думкі-развагі апаноўвалі мяне ў небе над Эўропай, па шляху назад, і я запісаў у сваім нататніку вешчыя слова вялікага француза: «Я пра[цягваю] думаць, што ў гэтым сьвеце няма вышэйшага сэнсу. Але я ведаю, што нешта ў ім усё ж мае сэнс. Альбер Камю...».

88. Магілёўская драма

На дзень народзінаў Аляксандра Салжаніцына я паслаў яму віншаваныне і неўзабаве атрымаў ліст у адказ³¹⁵. Адносіны тады паміж інтэлігенцыяй і ўладамі ўсё пагаршаліся, і Аляксандр Ісаевіч суцяшаў, што ўсё будзе добра. Што ён глядзіць у будучыню з аптымізмам. Тое, вядома, абнадзеяўала.

І праўда, увосень Швэдзкая акадэмія прысудзіла Салжаніцыну Нобэлеўскую прэмію, зь якой я і некаторыя мае сябры зь Менску павіншавалі ляўрэата. Пасьля ён і яшчэ прыслаў ліст, а затым і яшчэ некалькі³¹⁶. Выехаць на Захад Салжаніцын ня мог, дык было вырашана ўручыць яму прэмію ў Швэдзкай амбасадзе ў Маскве. Салжаніцын прыслаў мне запрашэныне на цырымонію ўручэння.

Але ўлады стрываць таго, напэўна, не маглі і прымалі свае д'ябальскія меры. Найперш шырокім патокам праз прэсу і тэлебачаныне ішла кампраметацыя Салжаніцына як франтавіка, пісьменніка і грамадзяніна, ён аб'яўляўся

здраднікам, паліцаем, уласаўцам. Яго прасъледавалі па месцы жыхарства, і ён нейкі час жыў на лецішчах пад Москвой, у гаражы Растраповіча, пасьля перабраўся ў Маскву. За ягоных сяброў і знаёмых таксама ўзяліся, патрабуючы ад іх выступаў супраць «уласаўца». Газэты друкавалі лісты з подпісамі слынных інтэлігентаў супраць Салжаніцына і Сахараўа, звароты працоўных калектываў, якія патрабавалі кары здрайцам.

У гэты час да мяне ў Горадню прыйшла паштоўка з Москвы, дзе невядомы мне югаслаў паведаміў, што хоча прыехаць у Горадню, каб спаткацца са мной па нейкае важнай справе. Што ж, я паважаў югаславаў і пачаў чакаць. Але якраз напярэдадні ягонага прыезду пазванілі з абласнога КДБ, дзе я нядаўна выступаў з гутаркай, і сказалі, што спатканье лепей за ўсё ладзіць у гатэлі. Яны закажуць, усё забяспечаць. Мне тое надта не спадабалася, я ўжо ведаў, якія госьці бываюць з-за рубяжа. І ў дзень ягонага прыезду сышоў з дому, сказаўшы сыну, што калі пазвоняй, сказаць, што мяне няма і ня будзе. Тым болей, што я не абяцаў яго прыматаць. Але куды было дзецца самому? Дзень быў дажджлівы, на прыродзе не пагуляеш. Дык я паехаў за Нёман да Дануты, там бавіў час да вечару. Югаслаў зъехаў. А мне назаўтра званілі з КДБ, дакаралі, што я іх падвёў.

Паляванье на пэўных пісьменнікаў прадаўжалася, і я зъехаў у Москву. Там нейкі час туліўся на гасціннай кватэры Грышы Куранёва. Цэкоўцы і кадэбісты шукалі мяне ў Горадні і Менску, у Москве мяне было не знайсці. А некаторыя масквічы ў той час зъяжджалі ў іншыя гарады. Бакланаў, напрыклад, тыдзень ці болей інкогніта жыў у Ленінградзе ў рэжысэра Хейфіца. Яго таксама дужа шукалі. Каб запацкаць і выкарыстаць.

Але колькі дзе ні хаваіся, урэшце мусіш вярнуцца дадому. Вярнуўся і я. Трохі пажыў на кватэры, туляючыся, бы злачынца.

А праз колькі дзён пазванілі зь Менску, клікалі, каб ехаць у Магілёў. Я падумаў, што тое будзе дарэчы, і прыехаў у Менск. Адтуль на аўтобусах павезылі ў Магілёў.

У Магілёве былі нейкія выступы і сустрэчы з удзелам вялікае трупы беларускіх пісьменнікаў на чале з Іванам Шамякіным. Пасыля абеду паехалі на галаўное магілёўскае прадпрыемства — капралактамавы камбінат. Пашвэндаўшыся па цэхах, зайшлі ў кабінэт дырэктара, дзе той, як звычайна, пачаў распавяданьці пра посьпехі прадпрыемства. У сярэдзіне яго расповеду расчыняюцца дзвёры, і элегантна апрануты мужчына пытается: «Хто тут Быкаў? Тэрмінова выклікае Менск». Я спалохаўся — ці ня здарылася кепскае дома — і выйшаў з кабінэту. Аказаўся, трэба ехаць у аўкам да прамога проваду. Машина і шафёр чакаюць. Прадчуваючы кепскае, пайшоў да машины.

У пустым кабінэце першага (быў выхадны) чамусыці доўга ня ладзілася з тэлефонам, мабыць, злучалі з рознымі абанэнтамі. Нарэшце далі трубку, у якой я пазнаў голас аднаго тагачаснага беларускага цэкоўца. Ён ветліва і ціха паведаміў, што ў ЦК КПСС ёсьць ліст слынных дзеячаў культуры, якія рагушча асуджаюць падрыўную дзейнасць Сахарава і Салжаніцына. Ад Беларусі той ліст падпісаў Мележ, трэба, каб быў і подпіс Быкова. Я сказаў, што той ліст не чытаў, таму падпісаць яго не магу. Ён сказаў, што то мая справа, але ён павінен папярэдзіць аб магчымых наступствах. Я, не разъвітаўшыся, паклаў трубку і выйшаў з кабінэту.

Тая ж машина адвезла мяне на хімкамбінат, але пісьменнікі адтуль ужо зъехалі. Да гатэлю я дабіраўся самапасам. А як прыехаў, ці ня ўсе мае калегі сядзелі перад тэлевізарам, глядзелі праграму «Время». Знаёмая дыктарка якраз чытала той самы ліст з «Правды», дзе група савецкіх пісьменнікаў асуджала Сахарава і Салжаніцына. З асаблівай інтанацыяй пералічыла падпісантаў, у tym ліку і маё прозвішча. Mae калегі ажывіліся, некаторыя павярнуліся да мяне. Іван Чыгрынаў моўчкі, але выразна паціснуў руку. Іншыя нядобра нахмурыліся. Я быў разгублены і падаўлены...

З tym жа настроем прыехаў у Менск. Усё думаў, што рабіць? Ад аднаго дасьведчанага чыноўніка з ЦК дазнаўся, што ўсё вырашалася ў Маскве, а беларускаму толькі загадалі

перадаць, што ён і зрабіў са спазненънем. Празь дзень вярнуўся ў Горадню. Карпюк быў абураны, як я яму распавёў маю гісторыю. Сказаў, што трэба пісаць. Куды? Скрозь. Усюды. Я патэлефанаваў у Москву Сяргею Залыгіну³¹⁷, імя якога таксама значылася пад tym лістом. Сяргей Паўлавіч сказаў, што, на жаль, ня можа аб tym гаварыць па тэлефоне, нялага, калі б я прыехаў у Москву. Я хутка сабраўся і паехаў.

Залыгіна застаў дома, ён пачуваўся ня лепшым чынам і ціха распавёў, што ёсё тое — вялікая правакацыя, учыненая Шаурам ды іншымі. Іх па адным выклікалі ў ЦК і там проста выкручвалі кожнаму рукі, дамагаючыся подпісу. Верныя партыйнай дысцыпліне камуністы-пісьменнікі, хоць і неахвотна, змушаныя былі падпісаць. Залыгін жа, спаслаўшыся на сваю беспартыйнасць, спрабаваў адмовіцца. Тады перад ім паставілі пытаньне: з кім ён — зь імі ці з намі? Яны хутка апінуцца на лаве падсудных, як бы не далучылі да іх і вас. Залыгін толькі нядыўна перабраўся ў Москву, атрымаў неблагую кватэрку, меў нейкія літаратурныя і выдавецкія пляны (пасыля стаў галоўным рэдактарам «Нового міра»), а тут такі зьеверскі выбар. І ён падпісаў. «Але ж я не падпісаў!» — сказаў я. — «Ну дык ты ж — у правінцыі. У правінцыі ёсё прасыцей. І страшней», — сказаў Залыгін, які толькі месяц таму выбраўся зь сібірскай правінцыі.

Мы доўга гаманілі і думалі ў той вечар. Я застаўся начаваць у Залыгіных. Вырашылі прыдумаць што заўтра. Найперш належала перапрасіць Аляксандра Ісаевіча. Зранку пачалі званіць па знаёмых. Нехта даў тэлефон Растроповича³¹⁸, дзе нейкі час жыў Салжаніцын. Але той тэлефон не адказваў, а аўтаадказчыкаў тады не было. Не адказваў і маскоўскі тэлефон будучай жонкі Салжаніцына. Нехта з агульных знаёмых сказаў, што Аляксандр Ісаевіч зъехаў. Напэўна, за мяжу. Тут яго не знайсці. Тады я напісаў ліст у ЦК, Залыгін памагаў. Але ў ніводны пад'езд на Старой плошчы мяне не пусыцілі. Давялося аднесыці ліст на пошту, адправіць заказным. Адказу на яго не атрымаў ніколі.

Пайшоў у часопіс, дзе працаваў Лазар³¹⁹, які пад той час пісаў кнігу пра маю творчасць, і я хацеў парапіца зь ім. Выйшлі на вуліцу, пагаманілі, штораз азіраючыся. Мудры Лазар мяне суцесыў: «Ня тузайся, не апраўдтайся, нічога нікому не тлумач. Тыя, што цябе ведаюць, усё зразумеюць бяз слоў, а хто ня ведае, таму не растлумачыш. Хай застаяцца пры сваім».

Тым ня менш тлумачыць давялося — тады і пасъля. Некаторыя слухалі і маўчалі. Некаторыя абуналіся. Я пачуваўся вінаватым. Але што можна было зрабіць?

Пасъля Аляксандра Салжаніцына выслалі з краіны, і я зь ім не пабачыўся і не павініўся. Было дужа няёмка. Я праклінаў тых, што ўчынілі такое нялюдства...*

89. Справы асабістых

У даволі драматычным і багемным пісьменынцікам побыце немалая праблема склалася праз алкаголь. Частыя паездкі, бадзяньні і гасціянанні, паседжанні і зьезды амаль ніколі не абыходзіліся без таварыскіх пачостак, нярэдка даўгіх і празьмерных. Не заўсёды яны міналіся ў таварыскай лагодзе — часам адбываліся ў сварах і каштавалі нэрваў...

Памятаю, на нейкім зьезьдзе мы з адным майм сябрам, толькі спаткаўшыся ўранку, вядома ж, скіравалі ў буфэт, дзе і заселі надоўга. Неўзабаве да нас далучыліся два кіеўскіх літаратары, і пачалася спрэчка пра адносіны да Віктара Някрасава, якога цкавалі ў Кіеве. Спрэчка перайшла ў злосную сварку, і мы сварыліся і пілі аж да сканчэння мерапрыемства. Так і не зайшоўшы ў залю. І гэта не адзіны выпадак. Былі і горшыя.

Натуральна, што такія паводзіны не маглі не застацца

*Шмат гадоў пасъля адзін адказны працаўнік ЦК КПСС па шчырасці растлумачыў мне, што тое было зроблена дзеля майго паратунку. Інакш яны змушаны былі б скіраваць мяне съследам за Салжаніцыным.

без непажаданых наступстваў. Не маглі не прывесыці да канфліктных адносінаў у сям'і³²⁰.

Першы адчуў кепскае ў маім жыцьці Аляксей Карпюк, каторы пачаў заходы здалёку. Аднойчы паехаў у Менск і насварыўся на маіх сяброў за тое, што яны нібыта спойваюць Быкава. Тады гэта мяне абурыла, і я пасварыўся з Карпюком. А як пагляджу цяпер, з вышыні пражытых гадоў, дык бачу, што цвярэзьнік Карпюк меў рацыю. Хаця яго прынцыповая цвярзасць, штодзённыя зарадкі і наогул любоў да фізкультуры не прадоўжылі ягонага жыцьця. На чалавека заўжды зноўдзеца якая халера — ня рак, дык начальства, якое ня горш за хваробы ўмее загнаць чалавека ў дамавіну. А што да гарэлкі, дык хто яе ня піў? Як казалі мае землякі, той ня п'е, у каго няма грошай. Не ўпрыцям стварыўся пэўны імідж Быкава, вядома, ня самы лепшы, і я знарок не бурыў яго. Ён што-нішто мне выбачаў, найперш у вачох начальства³²¹. Хаця тут важна было не перабраць меры. Іначай съвяціла яшчэ большая небяспека.

У Москве ў той час я калі-нікалі заходзіў да Куранёва і там пазнаёміўся зь ягоным сябрам, псыхіятарам Валодзэм. Валодзя працаваў загадчыкам аддзялення псыхіятычнай больніцы, ня так даўно лячыў генэрала Грыгарэнку і яшчэ некаторых дысыдэнтаў. Аднойчы ў выхадны, калі мы з Куранёвым былі ў яго на гасцінях, доктар прапанаваў пазнаёміца зь ягонымі хворымі, тым болей што больніца знаходзілася ў суседнім корпусе. Мы пайшлі. Увогуле было цікава, ні Куранёў, ні я з псыхамі яшчэ не знаёміліся. І мы іх пабачылі. То было жахлівае відовішча. Адзін, лежачы на ложку, скардзіўся, што не выконваецца плян вывазкі драўніны, толькі што ён званіў у дальні лягас. Я запытаўся ў доктара, ці адсюль у яго ёсьць магчымасць званіць? Ды не, кажа доктар, тое яму толькі здаецца. То сакратар абкаму па прамысловасці, і ён усё кіруе выкананьнем пляну. Другі, здаровы дзяцюк, што еў за столом кашу, аказваецца, быў выпускнік школы КДБ, які перад тым, як ехаць на заданьне, збаяўся, і яго падазраюць у сымуляцыі. А трэці — вунь той, што ляжыць на ложку і пазірае на нас, прапана-

ваў Суславу праект рэфармаваньня ўраду. Суслаў яго сюды і прыслал. Куранёў запытаўся: «А што, яны — сапраўды хворыя?». Доктар з усъмешкай сказаў: «Здараўейшыя, чым мы з вамі».

Тое, па ўсёй верагоднасці, было праўдай. А той псыхіятар праз кароткі час зынік. Можа, паплациўся за сваю даверлівасць, а можа, яшчэ што. Мы з Куранёвым спрабавалі яго адшукаць, але Куранёў неўзабаве памёр. І тады я зразумеў, што ў майм жыцці трэба нешта мяняць. Тым болей, што сыны мае на той час выраслы і абраў свой шлях. Старэйшы, Сяргей, скончыў вайсковую вучэльню ў Палтаве і служыў у Лейпцыгу. Нядыўна ў яго нарадзіўся сынок, таксама Сярожка. Малодшы, Васіль, ужо працаўаў доктарам у Горадні, захапляўся рыбалкай. У мяне з сынамі былі нармальныя адносіны. Дрэнна хіба, што пры пэўных абставінах жыцця я ня мог стварыць ім нацыянальных умоваў выхаваньня, і хлопцы выраслы па сутнасці ў касмапалітычным гарадзкім асяродку. Жонкі іх таксама былі небеларускамі, — у аднаго расейка, а ў другога ўкраінка.

Вельмі шкада было пакідаць Горадню, якая стала для мяне роднай, але мусіў пераобрацца ў Менск. Нейкі час жыў у гатэлях, ды тое было ня надта зручна ва ўсіх адносінах. Тады Андрэй Макаёнак, зь якім я неяк па-доброму зблізіўся, пазваніў у ЦК Кузьміну. Той адразу зрэагаваў — паклікаў мяне да сябе, распытаў, што і як. Пачуўшы, што мне трэба жытло, прыпамятаў, як колісь таксама агітаваў мяне на пераезд у Менск, дзе я меў магчымасць выйсці з-пад гнятлівай увагі абласных босаў. У Менску, казаў, усё ж лягчэй будзе дыхаць. Тады я адмовіўся, а цяпер сам прашуся. Аляксандр Трыфанаўіч павёў мяне на іншы паверх — да Аксёна, які без даўгіх размоваў зьняў тэлефонную трубку і кудысь пазваніў. Праз дзень я атрымаў ордэр на недабудаваную, праўда, кватэру па Танкавай, дзе і жыву дасюль. У навасельскіх клопатах мне нямала дапамог спачувальны Мікола Матукоўскі зь яго паслужлівым шафёрам Пецем. Матукоўскі затым вазіў мяне да міністра гандлю, каб набыць для новай кватэры мэблю (інчай было

немагчыма), перавозіў некаторыя рэчы з Горадні³²². Як увечары я саматугам зъбіраў-зывінчваў тую мэблю, прыехаў для знаёмства палкоўнік Сульянаў³²³. Яшчэ вучачыся ў акадэміі ў Маскве, ён чытаў мае кнігі і адчуў пэўную сымпатию да аўтара. Неўзабаве Анатоль Канстанцінавіч стаў генэралам, пісьменнікам і адарыў мяне адданай і сардэчнай дружбай.

У Менск я прывёз новую апавесыць – тое апошняе, што напісалася ў труднай і блаславёной Горадні. «Пайсыці і не вярнуцца» вырасла з апавяданья на тэму складанасыці спрадвечнай звязы – кахраныя. Асабліва ў пераломны щы канфліктны перыяд жыцця, калі ад кахраныя да няnavісці сапраўды адзін крок. Аляксей Карпюк, прачытаўшы апавесыць, не ўхваліў яе, нават прасіў не друкаваць, і я не разумеў, чаму. Зразумеў толькі надта пасъля... Тады ж маймі пачуцьцямі валодалі іншыя справы.

У цёплы сонечны май семдзесят восьмага году да мяне ў Менск з Горадні прыехала Ірына Суворава, зь якой мы да таго доўга ў добрым сяброўстве працавалі ў газэце.

Ірыну я ведаў зь яе студэнцкіх гадоў, як яна прыязджала ў Горадню на практыку з журфаку БДУ. Неўзабаве пасъля таго я апынуўся другім разам у войску, зъехаў на Далёкі Усход, а Ірына, скончыўшы вучобу, выйшла замуж, нарадзіла сынка Сярожку і амаль да самай пэнсіі прарабіла ў «Гродзенскай праўдзе». Таксама я яе і застаў на другі раз, вярнуўшыся з войску. Ірына адной зь першых у рэдакцыі адзначыла мае літаратурныя спробы, выявіўшы адмысловыя веды і дасканалы літаратурны густ. Пасъля яна паслугоўвала мне таксама ў якасці машыністкі-друкаркі і першага крытыка маіх твораў. Я быў ёй удзячны за ўсё, і тая ўдзячнасць пакрысе перарасла ў сталае пачуцьцё. Пачуцьцё тое набыло пэўныя харектар, калі я трапіў у чорную паласу літаратурна-палітычных зъдзекаў, калі гарадзенскае начальства і шмат якія з маіх калегаў-пісьменнікаў і журналістаў пачалі праяўляць да мяне непрыязь. Ірына стаяла на сваім, падтрымлівала і верыла ў мой шчасльвы літаратурны лёс, хаця з кожным годам рабіць тое выпадала ўсё болей складана. Важна яшчэ і тое, што толькі двое

нас у рэдакцыі былі беспартыйныя. Як астатнія пачыналі засядаць на сваіх рытуальных партах, мы выпраўляліся на прыроду, якую Ірына любіла зь няўрымсълівасцю гараджанкі.

Блізячыся да пэнсійнага ўзросту, Ірына нічога не чакала, ні на што не разылічвала і з выгляду заставалася амаль ранейшай дзяўчынкай-падлеткам, абыякавай да жыцьцёвых дабротаў, — Гаўрошкай, як яна сама сябе называла. Тоё было праўдай, як я пасьпей пераканацца паслья, яна доўга заставалася бескарыйслівай, па-маладому імклівой. Хаця гады, як вядома, не ашчаджаюць нікога. Тым болей жанчыну.

90. Багамолаў і яго раман

Неяк на пачатку вясны, у самую для нас галодную пару, у Менск прыехаў Уладзімер Багамолаў з жонкай. Мая Ірына кінулася ў крамы, каб чаго купіць, і, добра пабегаўшы, набыла толькі кіляграм польскіх бульбяных клёцак. Тым і частавалі б гасцей, калі б яны, едучы ў братнюю Беларусь, не запасліся харчамі ў Москве.

З Багамолавым было ня так лёгка, як зь іншымі. Ягоная Раіса, праўда, у гэтым сэнсе не ўяўляла проблемы, была гаваркай і вясёлай, затое яе муж... Уладзімер ніколі не скідаў зь сябе змрочна-пакрыўджанага выразу, пачуваўся надзвычай стрымана і распавяддаў пра ўсё вельмі сур'ёзна. Ён быў падрабязна інфармаваны аб крымінальных справах дачкі Брэжнева Галіны, гандлі ёю брыльянтамі, аб шмат якіх падрабязнасцях у пісьменніцкіх і кадэбісцкіх вярхах. Мяне парою зьдзіўляла, як гэты пісьменнік, які тыднямі сядзіць за рабочым столом, так шмат ведае пра тое, пра што ня пішуць у газетах. У той жа час ён не хацеў ніякіх контактаў з маймі сябрамі ў Менску, апроч хіба Міколы Матукоўскага, зь якім я яго пазнаёміў. Як мы ўвечары гулялі па вуліцы, Багамолаў паведаміў, што сядзеў у Львоўскай турме, дзе сваімі кайданкамі разьбіў галаву яе кадэбоўскуму начальніку. А да таго быў разьведчыкам, паслья

вайны езьдзіў па Нямеччыне і, валодаючы надзвычайнай зрокавай памяцьцю, фіксаваў, што яму было загадана. Там і пагарэў, калі заступіўся за таварыша, апынуўся ў турме. Але ён перамог і цалкам рэабілітаваны. Цяпер піша раман. Пра што? Пабачым, як той выйдзе ў «Новом мире».

Часам да мяне на сустрэчу з новым чалавекам прыходзіў заўжды цікаўны да людзей Алесь Адамовіч, мы шмат пра што гаварылі — на тэмы вайны і міру. Асабліва пра маскоўскія справы. Меркаваныні і ацэнкі Багамолава ўвогуле нам падабаліся, паступова ён зрабіўся нашым, можа, самым блізкім з масквічоў сябрам. Мы таксама заяжджалі да яго дадому, асабліва як ён атрымаў кватэру ў прэстыжным доме на Бязбожным завулку ў Маскве.

Аднойчы ўлетку ён прыехаў з Раісай на Нарач. Раённае начальства паставілася да яго вельмі гасцінна, пасяліла ў асобным рыбацкім дамку на беразе возера. Туды прыехалі і мы з Матукоўскім, папляскаліся ў цудоўным возеры, пагаманілі пра жыцьцё. Мясцовы рыбгас забясьпечыў нас рыбай, зь якой зварылі адмысловую, трайную юшку. (Як усё было зладжана, Багамолаў змрочна заявіў, што рыбу ня любіць, і на ранку перамыў усю мэблю, каб не было і рыбнага духу.) Затое ў размовах ля вогнішча ня стрымліваўся, ва ўсю бэссыні ў Брэжнева і яго акружэнніне. Пра беларускае кіраўніцтва, праўда, не гаварыў нічога. Першы сакратар райкаму, які прысутнічаў пры гэтым, зважліва маўчаў — не пярэчыў і не пагаджаўся. Увогуле тое было ня надта звычайна для партыйнага кіраўніка. Хаця чаго не бывае на сьвеце...

«Новый мир» у двух нумарах надрукаваў раман У. Багамолава «Август 44-го». У друку съпярша настала пэўная паўза, афіцыйная крытыка нібы ўзяла тайм-аўт. Я прачытаў раман без захаплення. Няблага напісаны, з немалой колькасцю спэцыфічных дэталяў, ён, аднак, нёс ледзьвие замаскаваную апалягетыку пэўных органаў. Праўда, я ўстрымалася, каб выказаць усё, што я пра той раман думаў, але аўтар быў чалавек здагадлівы і штось съязміў. Я толькі сказаў, што па мне дык ягоная «Зося» лепшая за раман.

Адамовіч жа зь ягонай нецярпімасьцю да ўсялякіх літаратурных хітрыкаў, як бы яны ні маскаліся, наўпрост сказаў аўтару, што ягоны раман — той жа «Шчыт і меч» Кажэўнікава³²⁴, хіба лепей напісаны. Багамолаў пакрыў-дзіўся, аблаяў Адамовіча і спыніў зь ім усялякія адносіны. Mae ж зь ім адносіны яшчэ працягваліся нейкі час, але рабіліся ўсё болей нацягненныя. Мабыць, дзеля свайго апраўдання Багамолаў распавядадаў пра сваю барацьбу з генэраламі КДБ за раман і ягонае надрукаваныне асобнай кніжкай. Хаця навошта было змагацца? Тут аўтар яўна крывіў душой, генэралы КДБ у рэшце рэшт дазволілі выдаць ягоны «Август» і нават спрабавалі вылучыць на дзяржаўную (ці Ленінскую) прэмію. Да гонару аўтара трэба аднесыці ягоны супраціў кадэбісцкаму вылучэнню. Як Багамолаў сказаў, яму патрэбны грошы, а ня слава. Ад шматлікіх перавыданняў у расейскай правінцыі і ў сацкраінах (апароч Польшчы), а таксама ад кіно, пастаноўкі, прымеркаванага да пастаноўкі, ён атрымаў грошы. Ягоны раман пра слайных «чысыцільшчыкаў» у постмадэрнісцкую эпоху стаў культавым у папулярным жанры чэкісцкага дэтэктыву.

Аднак Бог яму судзьдзя, кожны іграе на скрыпцы жыцьця, як умее. Ці варта ў яго страляць?

Праўда, пасъля таго ці ня чвэрць стагодзьдзя Багамолаў не надрукаваў нічога. Кажуць, усё піша.

Што ж, у час добры!³²⁵

91. Куба

Таварыства дружбы з замежнымі краінамі зьбірала турыстычную групу на Кубу. Першым туды быў запісаны Мікола Матукоўскі, які, вядома ж, з такой нагоды ўспомніў пра сваіх сяброў і патэлефанаваў мне. Сказаў, што едзе Генадзь³²⁶, Ніл³²⁷, яшчэ нехта зь пісьменнікаў. Я пагадзіўся. Хаця далёкі шлях за акіян трохі і палохаў, але чаго ня зробіш за кампанію? Праўда, у апошні момент Генадзь зь Нілам адмовіліся, а мне адмовіцца было нязручна — не

хацелася падводзіць Матукоўскага. Група падабралася немалая — чалавек 20 менчукоў, амаль пароўну мужчынаў і жанчынаў, што да мяне, дык амаль усе незнамыя. Пералёт сапраўды быў даўгі і цяжкі. Самалёты аэрафлоту, як заўжды, загружаліся поўнасцю, каб не пуставала ніводнага месца. Сканструяваны ж яны былі такім чынам, што кожны пярэдні сядзеў амаль на каленях задняга. Пры далёкіх пералётах тое рабілася невыносным.

Ляцелі з пасадкай у Рабаце (Марока), дзе была запраўка. З самалёту вывелі ўсіх у цесны закуток аэропорту, дзе нельга было ні сесыці, ні праісьціся, доўга чакалі ў задусе, калі дадуць па бутэльчыне кока-колы. Узброеныя аўтаматамі людзі ў высокіх цюрбанах клапаціліся пра нашу бясьпеку — казалі, ад мараканская апазыцыі. Насамрэч выглядала — ад кантактаў з тамашнімі бэдуінамі, каб яны не набраліся ад нас камунізму.

Гавана спаткалала нязвыклай гарачынёй і строгім мытным даглядам. Асабліва шукалі, каб не было чаго зь ежы, напрыклад, каўбас. Але каўбас няшмат было ў нас і на радзіме, так што пільнасць рэвалюцыйных мытнікаў не прынесла ім жаданага ўлову. З аэропорту нас з Матукоўскім узяў да сябе ягоны менскі знаёмец генэрал, што служыў міліцыйскім дарадцам у Гаване. Ён займаў нейкую пакінутую буржуазным уладальнікам вілу — шыкоўную, вялікую і занядбаную. За шклянкай віна генэрал распавёў пра сваё жыццё, радаснага ў якім, аднак, было няшмат. У пачастунак яму мы прывезылі пару боханаў чорнага хлебу, пра які ў самалёце Матукоўскі казаў: будзе страшэнна рады. Здаецца, сапраўды быў рады...

Групу пасялілі у гатэлі, ці ня самым шыкоўным у Гаване, калія славутай наберажнай. Але, як і ўсюды, тут на кожным кроку адчувалася безгаспадарчасць, закінутасць і занядбанасць часовых гаспадароў, што дарваліся да незаконнага гаспадаранья. Яшчэ ў Москве нам абмянялі на тутэйшыя песа даволі вялікую па тым часе суму (400 рублёў), выдалі тархеты — карткі, зь якімі толькі і можна было што-небудзь купіць. Але купіць не было чаго. Бытавыя тавары прадаваліся толькі па ўнутраных картках, абмежаваных 600 песамі. Прыватны гандаль адсутнічаў.

Пачаліся арганізаваныя паездкі па Гаване, наведваньні гістарычных месцаў, звязаных з герайчнымі ўчынкамі камандантэ Фідэля і ягоных слаўных паплечнікаў Чэ Гевара і Рауля Кастра. У музэі паказалі засыптртаваныя пальцы Чэ, які, як вядома, герайчна загінуў у Калюмбіі, дзе рабіў рэвалюцыю. Але камандантэ адпомсыціца за пагібель свайго вялікага паплечніка, запэўнілі нас. Зъезьдзілі ў Затоку Сьвіней, дзе адважны камандантэ стрэліў у інтэрвентаў з савецкай самаходкі, якая там і засталася на вечным прыколе. Затым паглядзелі нейкае балота, што кішэла кракадзіламі, але ня дужа напалахала нашых жанчынаў, якія, сказали, на радзіме бачылі нямала іншых кракадзілаў — двухногіх. На камфартабельных іспанскіх аўтобусах зь мяккімі крэсламі і кандышанамі выправіліся на другі канец востраву, у братні з Беларусью Камагуэй. Прырода і нават дарога, збудаваная за часы дыктатуры ненавіснага Батысты, былі цудоўныя. Наўкола раскашавалі пальмы, пад якімі пасывіліся статкі буйвалаў зь белымі птушкамі на хрыбцінах. Воддарль месцыліся пальмавыя халупы абарыгенаў, мулатаў і чорных, якія трymаліся далей ад турыстаў — такі быў загад мясцовых уладаў. Невялічкія гарадкі, што трапляліся па нашым шляху, мелі выразны гішпанскі выгляд — архітэктурай, цеснымі вулічкамі, мнóstvam kасыёлаў. Як аўтобус спыняўся, нас адразу абляпляла дзяцьва — рус, дай! Давалі усё, што ў каго трапляла — ад значкоў да самапісак. Усё бралі зь вялікай ахвотай. Матукоўскі з тae нагоды яшчэ з дому запассяся алоўкамі, якія і раздаваў у дзясяткі прагна працягнутых рук. Але нашага запасу яўна не хапала для ўсіх, хто хацеў што ўзяць. Ля крамаў цярпліва застыглі звыклыя для нас чэргі жанчынаў — чакалі часу прадажы папшою. У другім месцы душыліся за яркабрунатнымі тазікамі з плястыку. Усё тое выдавалася па картках, таксама як і два мэтры чорнай і два мэтры белай тканіны на год. Для вызначэння стану жыцця беднасць тут было недакладнае слов, болей дакладным, мабыць, было — галечка. З тым і жылі ў чаканыні канчатковае перамогі сацыялізму.

Пасъля ўжо дазналіся, што ўся прадукцыя сельскай гаспадаркі належала дзяржаве і разъм яркоўвалася цэнтралізавана, строга паводле нормаў. У прыватнай уласнасці не заставалася нічога. Выгадаваную ў гаспадарках жывёлу, курэй і яйкі ад іх трэба было съпярша здаць дзяржаве, а пасъля атрымаць ад яе тое, што належала паводле законаў. Утайць што і зьесыці было немагчыма, за тым сачылі так званыя камітэты абароны рэвалюцыі, сфармаваныя ўладай зь бяднейшых і заслужаных рэвалюцыянэраў. Для таго, каб атаварыць карткі, патрэбна 600 песаў, астатнія можна было выкінуць на съметнік. На прадпрыемствах, як і ў Савецкім Саюзе, папулярнае было сацыялістычнае спаборніцтва, якое і на Кубе ўсё шырылася і шырылася. І за перавыкананыне плянаў плацілі. Тую плату можна было назіраць на вуліцах, калі разам з сухім лісьцем ад пальмаў вецер гнаў запрацаваныя звыш пляну песа.

У Гаване ў нас была нядоўгая гутарка з адным кубінскім пісъменьнікам, які пісаў і выдаваў раманы на рэвалюцыйныя тэмы. Працаваў пісъменьнік на нейкай гаспадарчай пасадзе, пісаў выключна ў вольны час, ганарапаў за свае творы не атрымліваў. Мы папыталіся, які ў дадзеным выпадку сэнс іх пісаць? Стуліўшы галаву, той сумна адказаў: то мой рэвалюцыйны абавязак.

Узорна-паказальная школа, куды нас аднойчы павезьлі, усіх надзвычай уразіла. Мы прыехалі ў дзённы час, калі, як думалі, дзеці будуць вучыцца. У вялікіх мадэрновых будынках сярод шырокіх плянтацыяў цытрусовых было, аднак, ціха і бязлюдна. Двух'ярусныя, беззаганна засланыя ложкі, пад лінечку састаўленыя цацкі і падручнікі дужа напомнілі мне незабыўны салдацкі парадак колішній казармы. Нават днявольны стаяў ля тумбачкі каля дзвіярэй. Тоё ўражаныне яшчэ болей пацвердзілася, калі ў двор з плянтацыяў прымаршыраваў першы атрад на чале з настаўнікам. Ніякага шуму, дзіцячай мітусыні, нават выкрыкаў і гучных размоў. Гучалі толькі каманды. Пасъля абеду ў становай адзін увішны дванаццацігадовы хлапчук прадэманстраваў нам зайдроснае ўмельства разабраць і

сабраць аўтамат Калашнікава, другі тое зрабіў нават з завязанымі вачыма. Сапраўды дужа ліха. Але навошта?

Вось пра *навошта*³²⁸ неўзабаве адбыўся дыспект у нашай групе, дзе было некалькі настаўнікаў. Адны казалі, што тое — правільна, няма чаго распускаць моладзь, бо адсюль п'янства і ўсё іншае. Тут пануе мэтад Макаранкі³²⁹, які ў нас, на жаль, занядбаны. Іншыя пярэчылі, што лепш быў бы мэтад Сухамлінскага — болей свабоды і павагі да асобы дзіцяці. Свабоды і так звыш меры, вунь яна да чаго давяла, не пагаджаліся зь імі, паглядзіце на нашых пісьменнікаў. Хоць бы на таго ж Салжаніцына! Тады, мабыць, самы разумны з нас сказаў, што тое — не прадмет для дыскусіі на Кубе, тут свае парадкі, і ня нам у іх умешвацца. За размовай пільна сачылі нашыя гіды, што некалі вучыліся ў інстытуце імя Лумумбы і разумелі па-расейску.

Мікола Матукоўскі тады рабіў у «Ізвестіях», і на Кубе ў яго быў калега, спэцкор тае газэты. Аднойчы ён прапанаваў нам зъезьдзіць да старэйшага брата Фідэля — Рамона, які недалёка ад Гаваны працаваў шэфам аграрнага комплексу.

Перад паездкай трохі паспрачаліся, браць ці ня браць бутэльку «Маскоўскай», якая ў нас засталася апошніяй. Купіць тут гарэлкі ці якога алкаголю было немагчыма: хоць мы і мелі гроши, ды скончыліся тархеты. Мікола сказаў: «Што ж, у брата Фідэля ня знайдзеца для гасьцей чаркі?». Але ягоны калега мякка зазначыў: «Вазьміце». І мы ўзялі.

Яшчэ не даехаўшы да таго комплексу, убачылі сярод ананасавых плянтацый мноства людзей, занятых tym, што ў нас звыкла называецца барацьбой з пустазельлем. Мы папыталі, дзе офіс прадпрыемства і дзе можна ўбачыць ягонага шэфа спадара Кастра. Нам паказалі на дахі, што непадалёк вытыркаліся з-за пальмаў, а шэф — вунь ён, ачышчае канаву. І праўда, блізка на ўзбочыне дарогі ўвішна працаваў шырокім мачэтэ мажны чалавек са знаёмым барадатым ablіччам, то і быў старэйшы брат камандантэ Рамон. Як мы загаварылі зь ім, сказаў, што цяпер во — працуе, скончыць працу гадзіны праз тры, тады і прыме нас у канторы. Мы пачалі чакаць.

Паблukaўшы па ня надта дагледжаным полі, аддыхаліся ад съпёкі пад пальмамі, потым зайшлі ў кантору. Спадар Рамон аддаў пэўны загад, паслужлівия крэолкі прынесьлі засланкі з курацінай, гаспадар запрасіў частавацца. Алка-голю не было ніякага, і Матукоўскі дастаў бутэльку, якую разылі ў тузін фужэраў. Засталом яшчэ апинуліся людзі. Рамон сказаў, што ў іхнім быце алкаголь не прыняты, і тут жа запар выпіў два фужэры. Пасьля стаў апавядыць, што ў рэвалюцыі ня ўдзельнічаў, зарабляў гроши для братоў, якія вучыліся ва ўніверсітэтах і цяпер кіруюць. Двух рэвалюцыянераў для сям'і даволі, ён жа просты латыфундист. Ад часу перамогі ў казарме Манкада ня меў ніводнага дня адпачынку. Ніякіх прывілеяў таксама ня мае, працуе нароўні з усімі, а спаганяюць зь яго болей за ўсіх, бо ён — брат камандантэ. Мы паспачувалі пагарджанаму брату, напомніўшы біблейскае: Бог няроўна дзеліць. Тым сущешылі яго ды і сущешыліся самі таксама.

У горадзе-пабраціме Камагуэі нам наладзілі бадай царскі прыём — з ромам і багатай закусью, пасьля чаго ўсе скіравалі на гарадзкі мітынг зьнейкай важнай нагоды. Зрэшты, як нам сказаў, мітынг тут праводзіліся ці ня кожны тыдзень і не ававязкова зь якой нагоды. Мітынг доўжыўся з поўначы да ранку, увесе той час выступаў з прамовай шэф правінцыі — мажны, таўсташы мужчына, які, мабыць, пераймаючы сваё начальства, шырока жэстыкуляваў рукамі і кулакамі, некаму пагражаяў, кагось улагоджваў. Час ад часу ён штосьць наліваў сабе з графінчыку, які быў уладкаваны зь яго пад палічкай трывуны. Натоўп моўчкі і пакорліва слухаў, не разыходзячыся. Зь ветлівасці мы цярпліва драмалі збоч.

На аканчальна-разывітальнай імпрэзе ў Гаване з кароткай прамовай ад дэлегацыі выступіў Мікола Матукоўскі. Тую прамову па-гішпанску ён старанна рыхтаваў яшчэ ў Менску, і адзін кубінец зь ліку тамашніх гідаў, што сядзеў побач, ціха сказаў: «Во ня ведаў, што ваша беларуская мова гэтак падобна да гішпанскай». Мікола дужа пакрыў-дзіўся, калі я пасьля сказаў яму пра тое — сам ён быў пра яе трохі іншае думкі.

Тая кубінская пілігрымка была ўвогуле цалкам дыскам-фортная (я дужа прастудзіўся ў тропіках, да таго ж мы атруціліся айчыннымі кансэрвамі), але ў чымсь і карысная. Мы ўбачылі, што ёсьць на справе славуты Востраў Свабоды, таксама як і зразумелі пэўныя грымасы сацыялізму ва ўмовах аўтарытарнай улады. Бедаку заўжды прыемна ўведаць, што камусь яшчэ горш, чым яму. Але наўрад ці тады разумелі тое кубінцы, якія адно — спадзяваліся. Закалыханыя шматгадзіннымі мітынгамі ў гонар рэвалюцыі, яны ўсё чакалі. Мінуць гады, і, не дачакаўшыся, яны рынуцца цераз пратоку да ненавіснага капиталістычнага Маямі³³⁰, дзе знайдуць нейкія магчымасыц жыць. Хіба не на сваёй — на чужой зямлі.

92. Съмерць маці

Увосень на дзвеянствым годзе жыцьця ў вёсцы Ваўчо пад Вушачай памерла мама.

Апошняя гады яе жыцьця, як і шмат якіх старых, былі азмрочаныя бытавой неўладкаванасыцю, псыхалягічнай несумішчальнасцю. Дзе і з кім жыць — яна вырашала шмат гадоў свае старасыці, ды так і ня вырашила. Вядома, найлепш было б жыць у сваёй хатцы, памерці на сваім ложку. Але ў свае хатцы яна адна жыць не могла. Праўда, непадалёк жыў яе сын, мой малодшы брат Мікалай, можна б у яго. Але там была нявестка, зь якой маме было ня надта душэўна. Яе ж дачка, мая сястра Валя, пад той час выйшла ў спазынелае замужжа за разьведзенага калгаснага мэханізатара ў Ваўчо. Той мужык быў трохі шумнаватага нораву, да таго ж любіў выпіць, мама не могла да яго прывыкнуць. У горад да старэйшага сына яна не могла і паткнуцца — не хапала адвагі на старасыці год. Мама за жыцьцё далей Вушачы нідзе не была, нават у большніцу нікуды ня ездзіла. Як зламала шыйку бядра, месяцы тро ляжала бяз доктара, пакуль не загаілася само. Наогул калі хварэла, дык ўсё на хадзе, не кладучыся, пераборваючы хваробу бяз лекаў. Памятаю, у дзяцінстве быў выпадак,

калі яна захварэла на рожу твару. Бацька прывозіў фельчара, ды ён не памог. Тады спакутаваная маці аднойчы кажа бацьку: звазі ты мяне да знахаркі. Бацька не пагаджаеца: што табе знахарка, калі не памог доктар? Але маці дужа баліць, і неяк у сънежны дзень бацька запрог у сані каня і яны паехалі. Мы засталіся дома чакаць. І вось адвяchorкам вяртаюцца, я адразу пытаюся: «Ну як, мама, ці палепшала?». А яна спакойна гэтак адказвае: «Палепшала, сынок». І сапраўды, знахарка памагла, мама паправілася.

Але прыйшоў час, калі не памагае нічога.

Мама пражыла шмат гадкоў і аднойчы неўпрыкмет адышла ўначы.

Альбер Камю свой апошні раман прысьвяціў маці, якая не магла яго прачытаць з прычыны свае непісьменнасці, што, аднак, ня зьменшила яе гонару за выдатнага сына. Мая мама таксама не прачытала ніводнага радка з маіх твораў, і таксама праз сваю непісьменнасць. Бацька быў пісьменны, але на той час, як сын пачаў друкавацца, нічога чытаць ня мог, бо ня бачыў, а акуляраў ня меў. Прасіў каго пачытаць сынава апавяданьне, як сам калісь чытаў малому «Гой» Міхася Лынькова. Параўноўваў і казаў, што ў Лынькова было лепш — цікавей.

Маму хавалі ў цёплы сонечны дзень бабінага лета³³¹. Намеснік старшыні райвыканкаму даў аўтамабіль і нават арганізаваў невялічкі аркестрый. На такія паходовіны сышліся нямала народу. Труну павезлі цераз Вушачу на бычкаўскія могілкі, дзе мама і лягла поруч з бацькам. Шкада, што болей там месца не засталося — далей яма. Брата Міколу, як памёр летасць³³², пахавалі на другім канцы могілак...

Вельмі шмат цяжкога і нават беспрасветнага звязана ў мяне з маёй малой радзімай, куды, аднак, ездзіў ці ня кожны год. Але пакуль жывыя былі бацькі. Як перасталі жыць, кожны раз, вяртаючыся адтуль, казаў сабе: «Ну, гэта апошні раз, больш не паеду». Ды мінаў час, наставала лета (ці вясна, ці восень) і ехаў зноў. І зноў казаў сабе: «Ну, гэта ўжо канчаткова апошні». Дужа мала радасыці

набіраўся я там, а засмучэнья — звыш меры. Але ў тым, мабыць, і ёсьць горкая слодыч жыцьця... А можа, і яго натурадальны сэнс.

93. Першае дэпутацтва

У Нясвіжскім палацы, дзе апошнім часам быў дом адпачынку, памёр Аркадзь Куляшоў³³³.

Нібы прадчуваючы свой бліzkі канец, ён шмат пісаў, выдаў некалькі вельмі неблагіх паэмаў — як нярэдка здараецца ў пісьменнікаў — напрыканцы стараўся добраць раней упушчанае. І, мабыць, перабраў меру, сэрца ня вытрымала. Пайшоў наўздагон за сваім сябрам Аляксандрам Твардоўскім.

Паколькі ягоная выбарчая акруга засталася непрадстаўленай у Вярхоўным Савеце, наверсе вызначылі, што яе павінны прадставіць Быкаў. Трэба было зьбірацца на спатканыне з выбарцамі.

Дэпутацтва ўвогуле не было для мяне навіной, гады два я ўжо быў дэпутатам абласнога савету па Турэцкай акрузе. Памятаю, тады спаткаў мяне тамашні старшыня калгасу, які першым чынам пасадзіў кандыдата ў «Ніву» і павёз у поле. Поле было цудоўнае, пасевы стаялі съцянай. Прыйшлі ўшану, старшыня пытаўся: «Ты калі піў у жыце?». Я сказаў, што не. «Тады вып’ем». Ён дастаў з багажніку бутлю шампанскага і спрактыкавана стралянуў коркам у жытні палетак. Мы выпілі па пары шклянак і паехалі далей. Далей быў пасеяны авёс, і старшыня спыніў машыну. «А ты піў калі ў аўсе?» — «Не, ня піў». — «Дык вып’ем». І ён бахаў коркам далёка ў авёс. Пасьля па чарзе — у кукурузу, ячмень і буракі. Апошні стрэл з апошнім бутэлькі даручалася зрабіць мне — у бурныя хвалі бацькі-Нёмана, адкуль пара была ехаць на перадвыбарчы сход у Турэц.

Але тое было ўлетку, зімой у поле ня выедзеш.

З Талачына прыслалі райкамаўскую «Волгу», у якой я і паехаў у паселішча, дзе ніколі ня быў. Раённае начальства прыняло вельмі цёпла, пабедавала па нябожчыку Куляшову і павяло ў сцюдзёны клуб, дзе сабраліся выбарцы. Першым чынам распавялі маю біяграфію, абвясцілі, што пісьменьнік Васіль Быкаў будзе ня горшы дэпутат, чым памерлы Аркадзь Куляшоў. Далей належала даць наказы будучаму дэпутату. Доўга ніхто не хацеў браць слова, мабыць, рупілі іншыя справы. Нарэшце адзін спрацаваны мэханізтар выйшаў наперад і сказаў, прыкладам, так: «Якія ў нас да таварыша пісьменьніка наказы? Каб гэта быў міністар будоўлі, дык мы б папрасілі яго наконт недабудаваных майстэрняў. Калі б міністар шасэйных дарог, дык напомнілі б, што мост цераз рэчку хутка праваліцца, міністар адукацыі — школа ўся прагніла, цераз съцены сънег сыплецца. А то пісьменьнік... Хай жыве, піша, меней хварэе...».

Кароценкі той выступ даў мне зразумець маю дэпутацкую ролю і мой пісьменьніцкі кошт.

Уночы праводзіць з Талачыну выправіліся аж троі машыны. У прыдарожным беразынячку спыніліся, увішныя шафёры хуценька распалілі цяпельца з сухіх дроўцаў, прыпасеных у багажніках. Гэпнулі на сънег пару скрынак з бутэлькамі. І пайшла бяседа, і зазывінелі чаркі, загучалі пранікнёныя тосты ў гонар партыі і яе ленінскага ЦК на чале з Леанідам Ільлічом. А пасьля і расказалі анекдоты пра баб. А пасьля і прапаялі «Ручнікі»... Позна ўначы вярнуўся я на сваю Танкавую ў Менску. Наконт вынікаў выбараў не было нікога сумневу.

Гэта было маё самае лепшае, хоць і нядоўгае дэпутацтва з найменшымі клопатамі. Тым болей, што другі раз завітаць у Талачын не давялося, скончыўся тэрмін склікання, пачынаўся новы з чарговымі выбарамі.

На гэты раз быў прызначаны ў родныя мясыціны — у Вушачу. Тут давялося паезьдзіць, і пасустракацца, і папіць гарэлкі зь ня меней гасціннымі гаспадарамі раёну, землякамі і прысланнымі невядома адкуль. Клопату было ў кож-

ным калгасе, у кожным паселішчы і найперш у райцэнтры. Дарогі, школы, майстэрні, кароўнікі і сувінарнікі, угнаенныі і будматэрыялы. Усяго не хапала, усё трэба было прабіць, дастаць, выбіць. З тae мэтай кожны дэпутат меў адмысловы блакнот з дэпутацкім грыфам, на якім і пісаў звароты ў міністэрствы і ведамствы, суды і пракуратуру. Мабыць, карысыці з тae пісаніны было няшмат, разумныя дэпутаты вырашалі справы спосабам асабістых контактаў, у час сэсіяў. Але да міністраў і папулярных дзеячаў і на сэсіях было не прабіцца, да таго ж на перапынках яны атабарваліся ў асобных памяшканнях, куды было не дапяцца. Хадзіць жа па іх кабінэтах было не ў майм характеристы. Таму за час дэпутацтва ў родных мясцінах мне пашэнціла ня шмат што зрабіць. Галоўную вуліцу ў Вушачы не заасфальтаваў, школу на радзіме Петруся Броўкі не адбудаваў. Зь вялікай напругай ледзьве дамогся пакласыці тры кіляметры асфальту ад Кубліч да Бычкоў, па якой і дасюль бычкаўцы гойсаюць на веласіпедах зімой і ўлетку. Трохі не хапіла асфальту да бацькавай хаты, і апошнія мэты да яе засталіся ў гразі. Ну, але што дзе ў нас канчалі ладам?

Затое пашчасыціла пару разоў добра пабалываць на роднай прыродзе — аднойчы на лесавым беражку ля матчынага возера Супонец, да якога ў гады дзяцінства не было доступу. (Мяжа!) І другі раз добра пасядзелі веснавым адвячоркам над ушацкім прыгажуном Вечальлем, якое годна апяяў Рыгор Барадулін³³⁴.

Маё трэцяе дэпутацтва ў Тураве запомнілася цяжкай паромнай пераправай цераз Прыпяць (новы мост тады толькі пачынаў будавацца), крыклівымі сходамі выбарцаў і даўгім (пяцігадовым) клопатам вакол будаўніцтва больніцы. Тое будаўніцтва распачынаў галоўны доктар Волкаў, які надарваўся ад тae ініцыятывы і памёр. Дасталося таксама і дэпутату. Але на той час, мабыць, зрабіць што здатнае іначай не было магчымасыці, усё рабілася на мяжы абсурду. У рэшце рэшт больніца была збудаваная, і я цешыў сябе думкай, што ёсьць у ёй цаглінка і майго клопату. Хай добра лечачца няшчасныя тураўцы, багата пасыпаныя радыенуклідамі ад Чарнобылю.

94. Дэпутацтвы

Цікава, што ў той час, як я стаў дэпутатам, адразу адшукаліся мае даўнія прыяцелі, землякі ды родзічы. Пайшлі пісъмы і тэлефонныя званкі, у якіх мне прызнаваліся ў даўняй прыязнасыці, вялікай павазе і... прасілі. Хто — што. Ад кватэры і аўтамабіля да лепшай пасады і падвышэння заробку. І быў дужа расчараўаныя, калі я каму адмаўляў. Калі я спасылаўся на немагчымасыць уладкаваць сына ці дачку ў інстытут ці памагчы пераехаць з Ушачы ў Менск, мне гаварылі: ну, ты ж такі вядомы... Адзін далёкі родзіч прыехаў на кватэру з бутэлькай і, як яна была выпіта, папрасіў пазычыць... адзін мільён рублёў. Быў дужа зьдзіўлены, калі я сказаў, што такіх грошай у очы ня бачыў. «Які ж тады ты пісьменнік?» — папракнуў ён. Сапраўды, жахлівая справа — страта невядомасыці, як пісаў разумны амэрыканец Джон Стэйнбек³³⁵.

Грошай, і праўда, трохі сабралася на ашчаднай кніжцы, мяне ўвогуле выдавалі ў Менску і Маскве. Іншая справа, што за тыя гроши нічога і нідзе немагчыма было купіць. Як пад дзень нараджэння жонкі спатрэбіўся нейкі падарунак, Матукоўскі павёў мяне да знаёмага дырэктара ўнівермагу ў Менску, і той па вялікім блаце дазволіў купіць са складу нейкую танную кофтачку. Зімовую шапку можна было набыць толькі па адмысловым съпісе, пададзеным зь міністэрства гандлю. Білет на самалёт або цягнік я набываў у адмысловай дэпутацкай касе, пры выпадку — сябрам і знаёмым таксама. У тым была несумненнай выгода дэпутацтва. Але болей ніякай. Усё астатнія вырашалася па блаце, шляхам асабістага знаёмства. І пісьменнікі ў Менску і Маскве (ды і ўсюды) заводзілі такія знаёмствы — з прадаўцамі і прадаўшчыцамі, дырэктарамі і партыйнымі сакратарамі, якія, як заўжды, пачуваліся гаспадарамі. На дэпутатаў жа ніхто не звяртаў ніякай увагі. Апроч хіба тых, каму болей не выпадала да каго звярнуцца.

Дэпутацкія сэсіі (два разы на год) адбываліся чынна і спакойна. Даклады гучалі строга фармальна, паводле рэг-

лямэнту, спрэчкі ніякіх эмоций ні ў кога не выклікалі. Дэпутаты звычайна драмалі ў залі, некаторыя чыталі газеты; пісьменнікі (Панчанка, Лужанін, Гілевіч), падобна, складалі вершы. Вёў паседжаныні старшыня Вярхоўнага Савету Іван Шамякін, які ня мог падрамаць за сталом прэзыдыуму, хача было бачна, як тое яму хапелася. Каманды ў залю ён падаваў з паперкі, якую яму прыносіла з-за кулісаў сакратарка Чагіна. Аднойчы, кіруючы галасаваннем, не адрываючыся ад паперкі, прачытаў запар: «Хто за, кто супраць, устрymаўшыхся няма — аднаголосна». У залі засымяляліся, бо ніхто яшчэ не пасыпеў падняць рукі. Але затым дакладна гэтак жа паднялі.

Звычайна я выседжваў толькі першую частку — да перапынку. Надалей ужо не хапала сілы, і, як зувінеў званок, выходзіў з будынку. Мяне па дарозе даганялі два іншыя неслухі — мастак Савіцкі і скульптар Анікейчык³³⁶. Тыя съяшаліся ў свае майстэрні і казалі, што ім гэтая балбатня — на хрен сабачы. То была праўда. Пройдзе трохі гадоў, і Анікейчык без пары памрэ, а Савіцкі рэзка зьменіць свае адносіны да нязъменнага па сутнасці рэжыму, зробіцца ягоным апалягетам. Таксама, як і ягоны калега і дэпутат, тэатральны дзеяч М. Яроменка³³⁷, які на піку перабудовы заявіў, што насуперак беларускім нацыяналістам быў, застаецца і памрэ камуністам. І праўда, застаўся ім да канца. Што значыць слова бальшавіка — цвярдое слова.

95. Піцунда. Валодзя

Як заўсёды, новы намер съпеў нібы між іншым — у будзённасці і справах, якія мелі мала адносінаў да літаратуры. У падсвядомасці, аднак, ішла свая праца — пакуль невыразная, неакрэсленая, якая, аднак, абяцала калі-небудзь акрэсліцца. Часам нечакана.

Пад восень мы зь Ірынай паехалі ў Піцунду³³⁸. Туды звычайна ездзілі шмат якія пісьменнікі. У мяне абаставрывалася астма, таму марскі клімат Ялты, куды я пару разоў ездзіў раней, стаўся няздатны. У Піцундзе ж, казалі, ёсьць

рэліктавы хвойны гай, дужа спрыяльны для лёгачнікаў. Напачатку той дом творчасыці мяне расчараўаў — вялізны жылы корпус, гармідар у вялізной, на сотні месцаў, ста-лоўцы. Ну і людзі, сярод якіх добра, калі знойдзецца два-тры знаёмыя. Але на гэты раз трохі знайшлося, і сярод іх нешматлікіх — мілы Валодзя Караткевіч з жонкай Валай. Цікава было даведацца, між іншым, што Валя пэўным чынам мая зямлячка, яе бацька паходзіў з Воцькавіч, што былі цераз луг ад нашае вёскі, і дзяячоae прозвішча яе — Вацьковіч. Хаця яна нарадзілася ня там і, канешне, мала што там ведала. У дамах творчасыці, якіх было багата па Са-юзе, тою парой самы раз было знаёміцца, таварышаваць, выпіваць. Працаваць — наўрад і. Асабліва калі зъбіралася кампанія.

Тут асаблівай кампаніі не было (апроч хіба Спрынчана³³⁹ з сынам ды Алеся Савіцкага), але яны болей працавалі, мы іх ня надта турбавалі. Надвор'е ўвогуле было добрае, мора спакойнае. Аднойчы Валодзя сказаў, што трэба рас-старацца гарэлкі, бо ён заўтра раніцай ідзе з рыбакамі ў мора. Гэта добра — ісьці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якой не было ў продажы? Заставалася брысыці ў пасёлак да цётак-абхазак.

Выправіліся ўчацьвярых — мы з Валодзем і жонкі. Валодзя туды ішоў не ўпершыню і вedaў шлях. Здалёку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярбллюдзіцу Нэлю. Ну, калі тут Нэля, дык недзе і яе гаспадыня — цётка Марыя, ужо ў яе разжывемся. Так і атрымалася, — безь вялікіх проблемаў, праўда, злосная вярбллюдзіца пару разоў плю-нула на жанчынаў, якіх чамусь не любіла, а Марыя даста-ла з-пад палы дзіве бутэлькі з мутнаватай вадкасцю. Узрадаваныя, мы скіравалі дадому, дзе некаторыя калегі на вэрандзе спрабавалі нас «раскалоць», але Караткевіч трymаўся цьвёрда і лёг спаць цьвярозы.

На сьвітаньні ён зынік. Сказаў Валі, што надвячоркам вернецца.

Але не вярнуўся да ночы, не было яго і назаўтра ўран-ку. Мы пачалі трывожыцца. Некаторыя супакойвалі: маў-

ляў, зь дзъвюх бутэлек нічога ня здарыцца. Але да дзъвюх можно было дадаць шчэ колькі. Зрэшты, так яно і сталася. Валодзя вярнуўся на трэці дзень — мокры, змэнчаны, але вясёлы і нават зь некаторымі трафеямі, якімі ён адарыў жанчынаў, — маленъкімі марскімі канькамі. «А рыба?» — спыталіся мы. «Рыба плавае па дну, не спымаеш ні адну», — быў рыфмаваны адказ.

Я дасюль ня ўпэўнены, што Валодзя хадзіў у мора, а не яшчэ куды. Але колькі дзён ён бы жыў тым паходам, кра- самоўна распавяддаў пра буру, у якую трапіў каля мысу Карадагу, калі іхні баркас ледзьве ня выкінула на скалы. Але рулявы (канешне ж, то быў Караткевіч) спрытна пераклаў руль і тым уратаваў утлую пасудзіну. Жанчыны войкалі ад спалоху — а раптам бы патануў! Такога не магло здарыцца, адказваў Валодзя, бо я аўтар няскончана- га твору, над якім апекваюцца багі. Я слухаў яго красамоў- ны аповед і прыпамінаў другі выпадак у Менску, калі аднойчы спаткаў Караткевіча з забітаванай і падвешанай на перавязі рукой. «Разумееш, стары, — сказаў ён тады, — якая са мной здарылася гісторыя. Учора іду во па гэтай вуліцы і бачу: два боўдзілы б'юць дзяўчыну. Прыгожую дзяўчыну. Ну як мне з майм шляхотным выхаваньнем было такое стрываць! Я кінуўся ў бойку і раскідаў іх, бы шчаню- коў. Праўда, і мне перапала — зламалі руку. Але чорт яе бяры — зрасцецца. Затое ўратаваў дзяўчыну, прыгожую дзяўчыну». Тады я падзвіўся, — і верыў, і не. А пасля ўжо выпадкам дазнаўся, што ўчора п'яны Караткевіч упаў з лесьвіцы ў пад'ездзе і зламаў руку. Той ды іншы выпадак, калі б ён здарыўся з кім іншым, мог бы абурыць. Караткевіч жа не абураў. Мабыць, уся справа ў тым, як тое падаць і каму выпадак належыць. Караткевічу ўсё належала дужа арганічна. Можна было толькі съмяяцца...

Пасля тae рыбалкі Валодзя колькі дзён не паказваўся ў становай, Валя казала, што піша. І сапраўды пісаў — съпяшаўся скончыць свой прыгодніцкі раман, прысьвеча- ны жонцы. А як паявіўся зноў, узынікла пытаныне — дзе ўзяць чачы? Той самадзейны базарчык у пасёлку міліцыя прыкрыла. На ўтаптанай пляцоўцы пры апусьцелых лаў-

ках тупала адна злая вярблодзіца Нэля. Трэба было выпраўляцца куды яшчэ.

Мы зрабілі такую вандроўку ў суседнюю, хаця і няблізкую вёску.

Па дарозе Валодзя быў цвярозы і змрочны, гаварыў пра апрыклае — літаратуру. Распавяддаў, як нядаўна яшчэ ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» рыхтавалі да друку ягоны раман «Каласы пад сярпом тваім». Як сябры-сабутэльнікі не хацелі ці не маглі памагчы, і ён адзін змагаўся з колішнім знакамітым выдавецкім босам Матузавым³⁴⁰. І ўсё ж ён перамог, раман выйшаў. А дзе цяпер Матузай? Прапаў, згінуў, памёр, і ніхто яго не прыпомніць. А раман застанецца ў літаратуры, як застаўся ў гісторыі ягоны герой вялікі Каліноўскі. Бо раман — ад Бога. А рэдактар — параджэнъне д'ябла.

Караткевіч шмат у чым суцяшаў мяне ў маіх даўніх і цяперашніх клопатах і казаў, што нашая літаратура будзе жыць у народзе. Пакуль будзе жыць народ.

Але народ можа і ня жыць, калі таго не захоча, бы спахапўшыся, дадаваў ён. Я не пярэчыў. У маёй падкорцы ўжо колькі часу фармаваўся сюжэт новага твору. Праз колькі дзён, седзячы ў зацішнай лоджыі нашага корпусу, напісаў першую фразу:

«Карова скубала траву».

96. Уладзімер Караткевіч

Мабыць, праўда, што ўжо на генэтычным узроўні жанчына мацнейшая за мужчыну і далей у працэсе нялёгкага існаваньня найменш паддаецца ўзьдзеянню асяродзьдзя, захоўвае сваю самасць. Асабліва тое праяўляеца ў канфліктныя моманты, калі трэба абараніць сябе, сям'ю, дзяцей. А то і мужа. Мужчына ня мае такой пэўнасці, бо дужа шмат магутных акалічнасцяў упłyваюць на яго — улады, партыі, войска, дзе зь ім толькі і робяць, што ламаюць, становяць на калені. Мусіць, усё тое і сфармавала сучасны, ня надта зайдзросны архетып беларускага мужы-

ка ў жыцьці і літаратуры, — беднай, рахманай, баязльвай істоты. Таго, пра каго кажа выслоўе: красыці баіцца, працаваць лянуецца, прасіць саромеецца. Тое мы спрэс назіралі пасъля вайны, калі адважныя цягам чатырох год партызаны ў мірны час страцілі ўсю сваю адвагу і даюць памыкаць сабой кожнаму, хто таго захоча. У tym ліку і з жаночага боку, які, аднак жа, мала ў вайну згубіў. А можа, яшчэ і набыў — разуму і рашучасьці.

Некаторыя пытагаюцца, чаму ў вайну беларускія партызаны апынуліся гэткімі храбрымі, адкуль яны набраліся тае храбрасьці ў абязбожанай, калгаснай, паўгалоднай краіне? А ўсё адтуль жа — з 30-х гадоў, у выніку савецкай дрэсіроўкі голадам, вынішчэннем і страхам. Калі сялянству ўжо мала што засталося губляць. Хіба жыцьцё як апошнюю ўласнасць. Але і жыцьця шмат каму было ня шкода, такое яно стала нясьцерпнае. У той сытуацыі і палягае псыхалягічная крыніца шмат якіх учынкаў, у tym ліку і тых, якія цяпер называюць подзвігамі.

Мы гаварылі пра тое, што нельга нікога заганяць у кут — ні сябра, ні ворага. Беларускае сялянства ў 30-я гады, пазбаўлене зямлі і волі, па сутнасці апынулася ў куце. Ад голаднай съмерці яго ўратавалі гароды — сорак сотак дзедаўскай зямлі, якія кармілі. Пасъля немцы загналі яго яшчэ глыбей — што было рабіць сялянам? Што робіць сабака ці воўк, калі яго прышчэмляць у загарадзі? Кідаецца на людзей. Беларусы кінуліся на немцаў. З адчаю. Во і вытокі герайчнай партызанкі.

Калі б акупацыйная палітыка немцаў была больш разумная ды немцы распусцілі б калгасы, вярнулі беларусам іхнія царскія надзелы зямлі, цягло, дык нават ва ўмовах вайны і акупацыйнай няволі беларусы паводзілі б сябе інакш. Прынамсі, як летувісы, латышы ці эстонцы. Як украінцы нарэшце. Арапіл б зямлю, гадавалі дзяцей і плюнулі на бандыцкую партызанку, якая, наўрад ці памагаючы фронту, адно забяспечвалася амбіцыі маскоўска-партызанскаага кіраўніцтва. Той факт, што немцы нішчылі ў мястэчках яўрэйскае насельніцтва, беларусаў ня вельмі турбаваў — абы не чапалі саміх. Але ж «зачаплі» і беларусаў — пачалі

бязылітасна страляць і паліць. Казалі – як расплата за партызанку, што ўвогуле было падобна на праўду. Пасутнасыці тут Гітлер са Сталіным апынуліся ў адным хаўрусе, хаўрусе катаў. Тое, што Сталін ня справіўся дарабіць у перадваенныя гады, дарабіў за вайну Гітлер. Беларусь страціла чвэрць уласных насельнікаў і апынулася на руйнах, каб затым пачаць «гераічную» эпоху адраджэння³⁴¹.

Нельга нікога заганяць у кут – сабе даражэй абыдзеца. А мая Сыцепаніда³⁴² апынулася менавіта загнанай у кут.

Сыцепаніда, вясковая цётка, не хацела губляць жыцьцё і чаплялася за нейкія праявы волі. Ды спазнела чаплялася. У тым яе чалавечая трагедыя.

Але калі было – не спазнела? У Сыцепаніды наогул не было свайго часу, яна, як і ўсё навакол, выпала з хады часу, апынулася на мяжы небыцьця. Некалькі год ці тыднёў таго балянсаваньня, і ўсё загінула. Каб не адрадзіцца?

Уладзімер Караткевіч быў нязгодны з майм фатальным паглядам, ён хацеў спадзявацца. Як мог, ён таксама чапляўся за жыцьцё, за надзею. Ды не ўчастіўся. Бо таксама апынуўся чалавекам бяз часу, што зарана ці запозынена нарадзіўся, не ў пару зрабіўся пісьменьнікам. Несучасным. Несучасны чалавек жыць доўга ня можа. Павінны памерці.

У тыя часы, каб дасягнуць нейкага посыпеху ў літаратуры, мала было мець літаратурны талент – патрэбны быў грамадзкі твар, начальніцкая пасада, немагчымыя бяз «членства» ў партыі. Менавіта з тae прычыны нашыя «маладыя таленавітыя» яшчэ ва ўніверсітэтэ ўступалі ў партыю, па сканчэнні вучобы ахвотна (ці не) вербаваліся ў сэксцоты і, каб замацавацца ў сталіцы, уладкоўваліся ў рэдакцыі. Службовая кар'ера ўвогуле мала залежала ад літаратурнага таленту, які нярэдка толькі шкодзіў кар'еры. Звычайна літаратурныя маэстры, надзеленыя рэгаліямі, званьнямі і адказнымі пасадамі, былі пасрэднымі літаратарамі, што, аднак, ня шкодзіла ім кіраваць іншымі. Літаратура была справай ня толькі рызыковай, але і вельмі няпэўнай, як няпэўным быў мэтад сацрэалізму. Іншая рэч – пасада. Літаратурная ці яшчэ лепей – партыйная. Гэтая карміла, забясьпечвала камфортным жытлом і належным

да яе гонарам. Шмат хто зь пісменынікаў, калі ня шэньціла прабіца да такіх пасадаў, апыналіся ў доўгіх сыпісах рэдкалегіяў (ці рэдсаветаў), некаторыя зь ліку адмысловага давераных значыліся ў двух, трох, а то і чатырох рэдкалегіях, дзе шэраг гадоў выконвалі свае цэнзарскія абязязкі. Іншых там не было, а ўжо гэтыя бальшыня зь іх мкнулася выконваць як мае быць³⁴³.

Уладзімер Каараткевіч ня быў нават шараговым камуністам, ня быў якім-небудзь «членам», ні тым болей рэдактарам, што ж яму заставалася? Нічога іншага, апроч як пісаць «несучасныя», гістарычныя раманы ды піць гарэлку. Друкавалі яго пасылья бяскоңцых, часам дурных, але заўжды палітычных прыдзірак (вядома ж, баючыся беларускага страхоўця — нацыяналізму), але піць забараніць не маглі. Мабыць, зыходзячы з уласнага вопыту, кіраўніцтва разумела, што тут яно бясьсельнае. Валодзя таксама разумеў тое як права на адзіна магчымую для сябе свабоду і па магчымасці карыстаўся ёю. Аднак і тут не магло абысьціся без праблемаў. Усе Валодзевы «грахі» былі на строгім уліку.

Але тое будзе яшчэ не цяпер, яшчэ Валодзя³⁴⁴ хадзіў на мора, у пасёлак па чачу. Я ж колькі тыдняў сядзеў у лоджыі і пісаў на лёгкім і хісткім дзюралевым століку. Валодзя казаў, што ён ненавідзіць такія столікі, хоць у пакой, хоць у кавярні, што гэта — вынаходства д'ябла. На ім нічога людзкага стварыць немагчыма. Яму для ягоных твораў патрэбны быў стары, моцны, дубовы стол. А таксама стос добрай паперы і свежая, адпрацаваная сарочка. Тады паяўлялася натхненьне, якое адно і гарантавала плён.

Аднойчы ён зноў пралаў на няпэўны час, а як паявіўся, мы яго не пазналі. Быў нібы не тутэйшы — зь цьмяным позіркам, змучаным тварам. На зъмярканыні пачаў скардзіцца, што ўнізе ў кустоўі сядзіць цмок, пільнуе за ім. Кажа — ідзі, пакажу. Я ішоў у іх з Валій кутні нумар, і Валодзя паказваў уніз: во, во... Выглядвае!.. Не, схаваўся. Ну, чакай, я цябe падпільную... Не пільнуй, Валодзя, казаў я з жalem. Кладзіся спаць. — Не, спаць я ня буду, я буду пільнаваць яго...

Валя плакала. Тое было дужа кепска...

Напрыканцы нашага тэрміну паехалі з экспурсіяй у Сухум, дзе Валодзя першым чынам пацягнуў усіх у малпоўнік. Тут ён быў жывы і вясёлы, поўны самага дзіцячага захапленыня, калі азіраў усіх тых малых і вялікіх істотаў, што сядзелі, лазілі, скакалі з сука на сук, здаецца, зусім не рэагуючы на цікаўных наведвальнікаў. Валодзя знайшоў дужа сімпатычную малпачку, якая, сустрэўшы ягоны позірк, съмела сконкула да яго і працягнула далоньку з тоненікімі чорнымі пальчыкамі. «Глядзіце, які цуд! — казаў Валодзя. — Яна ж лепшая за людзей, колькі дабрыні і адданасыці...» Ён клаў ёй у далоньку мандарын, і яна з радасным віскам узьлятала высока на дрэва.

А ў кавярні на праспэкце пад пальмамі было толькі кіслае съюздзёнае віно, ад якога Валодзя грэбліва моршчыўся. І піў.

Караткевіч і Валя зъехалі зь Піцунды раней за нас — скончыўся тэрмін пуцёўкі. Мы правялі іх да аўтобусу, выпіць на разьвітанье не было чаго. Надта ж былі ўзрадаваныя, калі праз кароткі час атрымалі зь Менску тэлеграфны перавод на добрую суму і невялічкую цяжкаватую пасыпачку. Памятаю, ішлі з пошты і дужа цікавалі: што гэта прыслал Валодзя? Падобна — цагліну. Аж не цагліну — бутэльку малдаўскага каньяку, які ў Беларусі яшчэ можна было «дастаць». Ну — Боская душа, мілы Валодзя!

Пасыля, ужо ў Менску, Валю паклалі ў Бараўляны, і я вазіў да яе Валодзю — на адведкі. Сам заставаўся ў машыне, а ён ішоў у корпус. Вяртаўся адтуль вельмі і вельмі засмуччаны, употай выціраў очы. Ён кахаў жонку...

А як памерла, здаецца, ня плакаў. Памятаю, пасыля паховін раіўся, як яму жыць? Хацеў знайсці кабету, каб безь дзяцей, якіх яму з Валяй ня даў Бог. І каб безь вялікай радні. Мяне неяк уразілі тыя яго клопаты, бо яму самому жыць засталося няшмат.

Незадоўга да сваёй съмерці³⁴⁵ ён неяк дужа ўважліва ставіўся да тых, каго паважаў, з кім сябраваў. Тады часта тэлефанаваў мне, і, калі мяне не было дома, падоўгу размаўляў зь Ірынай. Здароўе яго пагаршалася, ды ён ня дужа

прыслухоўваўся да здароўя. Вядома, хвораму ня надта пісалася, і ён ішоў да сяброў. Бы ў прадчуваныні хуткага канца рваўся на прыроду, зь якой наканавана было канчаткова зыліцца, і апошняя паездка на любімую Прыпяць і згубіла яго. Ягоную съмерць аплаквала ўся Беларусь, доўга будзе шанаваць яго слauнае імя. Такія, як Караткевіч, часта не нараджаюцца...

97. «Знак бяды»

Дапісваў аповесць у Менску, на Танкавай, — усю восень і пачатак зімы. Не сказаць, каб яна давалася мне цяжка — матэрыял быў знаёмы, нейкаю часткай перажыты самім. Асабліва той, што мела адносіны да 30-х гадоў. Уражлівая дзіцячая памяць захавала шмат якія адзнакі побыту і драмаў таго незвычайнага часу. Што ж да вайны, дык тут таксама мог што-нішто сабе ўявіць, хоць сам на акупаванай тэрыторыі ня жыў. Трэба сказаць — дзякаваць Богу, што таго не давялося, пазыбег ня толькі небяспекі, але і пэўнага знаку ў біяграфіі. Людзям з тым знакам доўга не давалі аб ім забыцца.

Пісаў пасълядоўна, апроч хіба ўстаўнога сюжэтнага кавалку, які стаўся нібы ядром у арэху — той уставіў пасъля. Тое ядро было важнае для тэмы, бо якраз і несла ў сабе галоўны ідэйны знак — знак нацыянальнай бяды. Так бы мовіць — мала было калектывізацыі, дык яшчэ і акупацыі. І ўсё тое наканавана было перажыць рэліктавым хутаранцам — Сыцепанідзе зь Петраком. Інстынктыўна Сыцепаніда адчувала кірунак, зь якога ўвесь час імкненцца на іх бяды, — то быў мост. Дужа яна хацела яго панішчыць, каб канчаткова адасобіцца, ад'яднацца — тое для беларускіх хутаранцаў было важней за ўсё.

Ды менавіта таго ніколі і нідзе не ўдавалася, не зважаючы на ўвесь драматызм спробаў. Сыцепанідзіна бомба была наканавана для іншага.

Акуратна перадрукаваны экзэмпляр аповесці панёс у «Полымя», чарговым рэдактарам якога стаў тады Кастусь

Кірэнка³⁴⁶, чалавек з абмежаванымі здольнасцямі, але з пэўнымі амбіцыямі. У мяне зь ім не было ніякіх стасункаў, і мець іх ня надта хацелася. Як, зрэшты, і з усёй рэдакцыяй гэтага часопісу. Панёс рукапіс зранку, калі там нікога, апроч хіба карэктараў, яшчэ не было, аддаў для перадачы галоўнаму. Праз трохі часу патэлефанаваў Кірэнка, паведаміў, што рукапіс атрымаў, будзе чытаць Пташнікаў. Пташнікаў пры выпадковай сустрэчы пахваліў рукапіс — чысты, без памарак, ня тое, што іншыя. На tym усё і скончылася. Я быў удзячны абодвум, бо тое было выдатным варыянтам стасункаў паміж двума антыподамі — аўтарам і выдаўцом. Лепшага і чакаць было нельга. Неўзабаве «Знак» быў надрукаваны.

Усе ранейшыя аповесы ѡ (да «Знаку бяды» ўключна) зазнавалі немалыя проблемы з друкаваньнем.

Пра палітычную стэрыльнасць твораў дбаў ня толькі рэдактары, ня толькі цэнзура, але і КДБ. Нават у часы Гарбачова³⁴⁷ таксама. Былы на той час прэс-аташэ генсека Андрэй Грачоў у сваёй кнізе «М. С. Гарбачоў» піша: «Адказваючы на паседжанні Палітбюро В. Чэбрыкаву (тагачасны кіраўнік КДБ СССР. — В. Б.), які пярэчыў супраць публікацыі аповесы ѡ Васіля Быкава “Знак бяды”, пільна ўгледзеўши ў ёй “падкоп пад калектывізацыю”, Гарбачоў шумеў: “Так, перакосы будуць. Усё сплыве ў патоку, які ўтворыцца. Будуць і pena, і съмецьце, але ўсё тое знак вясны, абнаўлення, спадарожнікі дэмакратызацыі. А яе махавік трэба раскручваць, ня трэба баяцца...”».

Такім чынам, мая аповесы ѡ для кіраўніка КДБ была «знакам бяды», а для Гарбачова — усё ж «знакам вясны». Здаецца, аднак, памылілася абодва.

У часопіс «Дружба народов», куды я аддаў уласнаручна зроблены пераклад, тэрмінова паклікалі аўтара. Рэдактар Сяргей Барузьдзін выказаў агульныя прэтэнзіі, але дэталізаваць іх ня стаў — дужа съпяшаўся на нейкую нараду (вядома ж, у ЦК). Сказаў, што астатніе давядзе намесынік Леанід Тэракапян. Тэракапян даводзіў ня надта катэгарычна, затое падрабязна і доказна. (Ну, канешне, былі перагібы, парушэнні, але калектывізацыя была патрэб-

ная, бо раздробленая прыватнаўласьніцкая сельская гаспадарка на здольна была... і г. д.) Што-нішто давялося закрэссыліць, апусыціць ці замяніць на банальнасці. Але я ўжо ведаў, што калі на першым этапе рэдагаваньня ў чым-небудзь саступіш (во тут усяго тры-чатыры месцы), дык у наступным тых месцаў будзе ўжо пяць-восем, а затым і дзесяць-пятнаццаць. Калі ў Галоўліце. Увогуле так яно ўмяне і атрымалася. Каб канчаткова ўсё падчысьціць, з рэдакцыі ў Менск быў камандзіраваны вопытны літаратурны праўшчык, зъ якім мы чысьцілі аповесыць у чатыры рукі. Мелася на ўвазе праўка стылю, хаця да стылю справы было меней за ўсё — чапляла палітыка. Прыйтым палітыка мінулага дня, нават мінульых дзесяцігодзьдзяў, якая ўпарты не хацела сыходзіць з жыцця. А што, калі твор назваець раманам? — прыйшла мне ў галаву недарэчная думка, на якую мой праўшчык адказаў проста: «Тады зъ ім прыйдзецца вазіцца ўдвая болей, бо іншы жанр». Такое было афіцыйна-навуковае вызначэныне жанру, і я падумаў: хай ён ужо застаецца ў жанры аповесыці.

А ў выдавецтве «Молодая гвардия», дзе яго меліся выдаць асонаю кніжкай, атрымалася і яшчэ горш. Ужо добра вычышчаную за папярэдняя публікацыі аповесыць раптам завярнуў Галоўліт. Мяркуючы па ўсім, сакрэт таго палягай у тым, што Галоўлітам стаў курыраваць мой стацыянар «сябра» Уладзімір Сеўрук, які з кожным годам усё набываў вагу ў апараце ЦК. Відаць, зъ ягонай падачы аповесыць трапіла на стол да «второга лица в государствстве», якім тады стаў сакратар ЦК Лігачоў. Як вядома, новая мятла заўжды мяце чыста, у дадзеным выпадку разам зъ сельскай гаспадаркай падмятала і літаратуру. У выдавецтве ўсchaўся скандал, загадыцу аддзелу Зою Яхантаву накіравалі ў Менск — уламваць аўтара. Добрая гэта жанчына прыехала на Танкавую і распавяла пра сваю проблему. Увогуле трэба было няшмат: «Снять вот здесь, здесь и здесь. А также, если можно, отсюда и досюда» і г. д. Я шчыра хацеў дапамагчы ўвогуле слаўнай жанчыне (якой да таго ж хутка на пэнсію), бо ведама ж, што кожны рэдактар — той жа сапёр. Аднойчы памыліўся, і ўсё прапала. Я

крэсьліў, выкідваў, але лёгіка твору пратэставала, даводзілася аднаўляць, мы спрачаліся. У рэшце рэшт вытруцілі надта канфліктную сцэну раскулачвання, яшчэ нешта. Цэнзары, канешне, выдатна адчувалі, дзе быў «знак бяды», і дужа імкнуліся, каб таго ня съязміў чытач. Каб усё схаваць у строга засакречаных фондах, выкрасылішы з літаратуры. Але не ў іх моцы было выкрэсьліць тое з жыцця, бо, як казалі антычныя грэкі, — нават багі ня могуць перайначаць былое. Былое вышэй за жывое, яно ўжо не падуладнае нікому.

Бальшавікі, аднак, дужа імкнуліся падначаліць сабе мінулае.

98. Высокая прэмія

Тое самае ў яшчэ болей драматычнай форме правілася, як М. Пташук³⁴⁸ зняў паводле аповесы і аднайменны фільм. Сыпярша быццам усё ішло добра, амаль прымальна, наколькі тады мог быць прымальным савецкі фільм. Пташук неяк умудрыўся здаць яго без вялікіх стратаў, карціну адправілі ў Кіеў на кінафабрыку рабіць копіі для пракату. Здымачная трупа была распушчаная, фінансаваныне спыненае. І тады Пташука тэрмінова выклікае загадчык аддзелу культуры ЦК КПБ Іван Іванавіч Антановіч, а разам і аўтара аповесы і. Антановіч даволі нэрвова пачынае даводзіць, што фільм трэба тэрмінова перарабляць. Пташук упарціца — няма як і няма каму. Антановіч амаль у роспачы — выразумееце, то ўказаныне «второго лица в государстве»... — «А я не могу і ня буду...» — «Тады вам не працаваць на кінастудыі». — «Ну што ж, маю права, пайду баранку круціць». Доўга Антановіч уламваў Пташука, апеляваў да аўтара. Але трэба аддаць належнае гэтаму рэжысёру — той стаяў, бы скала.

Тым часам у Маскве насыпелі новыя падзеі, «второе лицо в государстве» перастала ім быць, Антановіч зъехаў зь Беларусі на падвышэйнне, — стала не да карціны Пташука і Быкава. На гарызоньце замаячыла вялікая для КПСС

пагроза ў асобах Гарбачова і Ельцына. Пэўна, што зъяўленьне на краявідзе аднаго, а затым і другога, таксама як і разумнага Аляксандра Якаўлева³⁴⁹, пачало зъмякчаць культурны клімат у краіне. Зъмяняліся і адносіны да нядыскрэтнага. Я ня быў дысыдэнтам у дакладным азначэнні гэтага слова, але таксама адчуў, што нешта мяньяецца.

Найперш СП Беларусі вылучыў «Знак бяды» на Ленінскую прэмію. Таму найболыш пасадзейнічала прыватная ініцыятыва Ніла Гілевіча, які нядыскрэтнай стаў першым сакратаром Саюзу (пасля шматгадовага сакратарства Івана Шамякіна). Раней такога кшталту вылучэнніне было немагчыма, бо Іван Пятровіч, набыўшы тузін ордэнаву за літаратуру, ня мог яшчэ дамагчыся сабе Ленінскай прэміі. Такім чынам Быкова вылучылі як бы ў абыход законнай чаргі. Масква не аспрэчвала, мабыць, меркавала — хай дзеля прыліку ў немалым сьпісе намінантаў пабудзе і адзін беларус. Ды раптам на тайным галасаваньні ў камітэце па прэміях бальшыню галасоў якраз набраў ён. Як пасля распавялі, той вынік скіліў на мой бок выдатны і паважны расейскі музыка Георгі Сьвірыдаў³⁵⁰, які сказаў прыкладна гэтак: «Я люблю расейскую культуру і расейскую літаратуру, але яшчэ больш — ісціну. А ў дадзеным выпадку ісціна ў тым, што аповесыць “Знак бяды” ёсьць лепшшая сярод іншых».

Тое ўсё і вырашыла. Ляўрэатам стаў Быкаў.

99. Юбілей. Тураў

Прэмія — хай сабе, так інікш яна апраўдана канкрэтным учынкам, плёнам аўтарскіх высілкаў. Трохі іначай выглядаюць іншыя ганараваныні, узаконеныя за дзесяцігодзьдзі савецкай улады — усе і ўсялякія ўзнагароды, колькасць якіх пад канец царства Леаніда Ільліча пераваліла за сотню. На кожным прадпрыемстве, ва ўстанове, нават у калгасе цяжка было знайсці працаўніка, не ўзнагароджанага хоць бы адным ордэнам, тым болей мэдалём. Іншыя

іх мелі тузіны — ад міністраў да даярак. З того ліку не былі выключэннем і пісьменьнікі. У шаноўнага Максіма Танка толькі ордэнаў Леніна было болей, чым у маршала Конева, і трохі меней, чым у маршала Жукава. Хоць Яўген Іванавіч, як пісаў Карпюк, за вайну ні разу ня стрэліў.

У мой 60-гадовы юбілей прыйшла вестка пра прысвяленыне мне званыя Героя сацыялістычнай працы.

Па-праўдзе кажучы, таго я ніяк не чакаў, узнагароджаныне мяне напачатку зъдзівіла, а пасьля засмуціла. Інстынктыўна я адчуў, што карысыці з таго будзе няшмат, а клюпату хопіць, і як бы ня стала бяды. Увогуле недалёка ад таго ўсё і атрымалася.

Сябры, аднак, былі іншага меркаваныя: адны шчыра радаваліся, ішыя былі задаволеныя (усё ж лепш, чым каму іншаму), некаторыя і пазайздросыцілі — не без таго. Усё, як у людзей. Тою ўзнагароду я быў прыроўнены да маіх калегаў Івана Шамякіна, Максіма Танка, Петруся Броўкі. Да доўгага шэррагу пранырлівых старшыняў калгасаў, пра-біўных дырэктараў прадпрыемстваў-скрынак, перадавых мэханізатараў і даярак. Было б, аднак, разумней, калі б туую ўзнагароду атрымаў той, хто яе дужа дамагаўся, або той, хто быў болей варты, чым я, болей плённы ў літаратуры. Мне думалася, што тое ганараваныне не па заслугах. Праўда, сябры і жонка казалі, што тое — за талент. Але я не адчуваў за сабой такога таленту — талент у мяне калі і быў, дык інакшы, далёка не апалягетычны ў адносінах да рэжыму. І рэжым ведаў пра гэта.

Але, мабыць, рэч у tym, што мяняўся час, — нязграбна, непаваротліва, ды саступаў месца новаму — новым людзям і новай палітыцы. Першым сакратаром ЦК КПБ стаў Сылюнькоў. У Москве ўсё большую сілу набіраў малады, пэрспектывны Гарбачоў, які фактычна і браўся кіраваць дзяржавай. Як я дазнаўся пасьля, у час нейкага мерапрыемства Сылюнькоў папытаваўся ў Гарбачова наконт яго думкі, калі б даць Быкову героя, і той пагадзіўся. Усё вырашалася апэратыўна, але, як заўжды, да пары, да часу таемна.

Толькі падпісаўшы ўказ, Грамыка³⁵¹ прыслаў віншаваньне маладзёну-герою.

Недзе пад той час у мяне адбылася гутарка са Сылюньковым.

Здаецца, першы сакратар ЦК КПБ меў час і быў у добрым гуморы. Папытаўся пра літаратуру і літаратараў, як яны сябе пачуваюць у зъменлівых, складаных умовах сучаснасьці. Я коратка адказваў. Увогуле я іх паважаў, яны заслугоўвалі таго. Ці шмат знайдзеца ў съвеце літаратараў, якія працуяць у варунках моўнага вакуума, калі побач не чутно ні слова па-беларуску, родная мова захавалася толькі як рудымэнт і рызыкуе хутка стаць раптытэтам — як санскрыт ці лаціна. А беларускія літаратары пішуць — раманы і паэмы, лірыку і эпіку — усё на роднай беларускай мове. Хаця выдаваць з кожным годам трудней. Гаспадар рэспублікі ўвогуле не пярэчыў. Перад ім на стале ляжаў ладны стос нейкіх кніжак, якія пад канец гаворкі ён ціха пасунуў да мяне. «Во — Ніл Гілевіч, за два гады дзесяць кніжак!» — «Што ж, чалавек піша, ну і друкуюць, тое ж ня крадзенае». — «Але ж іншых столькі не друкуюць?...» Тут ужо я ня ведаў, што адказаць, — стаяць за ўраёнілаўку ці што? Але паслья з гутаркі стала зразумела, што пад Саюз пісьменнікаў даўно і настойліва капае загадчык аддзелу пропаганды ЦК Савелій Паўлаў. Пройдзе яшчэ нейкі час, і Ніл Гілевіч арганізуе яго прыём у Саюз. Хіба, каб улагодзіць варажнечу гэтага чалавека да сябе і нацыянальнай літаратуры?

Як вядома, юбілей горш за хаўтуры — столькі надае клопату і адбірае жыцьцёвай сілы. Але мае і несумненнную радасць — радасць дображаданых сустрэчаў з сябрамі, якія знаходзяць пэўную нагоду прыехаць, пабачыцца, а можа, і пабалываць — кожны ў меру ўласных схільнасцяў. Вядома ж, ня так, як я нейкі час таму, запрасіўшы ў Менск добрых людзей, сам зваліўся напярэдадні банкету, і сябрам замест балю давялося мяне ратаваць. А я так марыў тады пабыць разам з мілым Юрам Каракіным, Ігарам Дзядковым, які прымчаў у Менск з сваёй Кастрамы. Зь Юрам дык мы хоць напярэдадні ўзялі каняяку ў «Мінску», а

любага мной Ігара Аляксандравіча я пачуў хіба праз паўся-
вядомае трывальненне, як ляжаў на лаве, чакаючы «хут-
кую». Тады мяне ратаваў Сульянаў разам з Законнікам, —
рабілі сардэчны масаж. Прыбегла з дому пакліканая
Ірына і роспачна — з парогу: «Што з табой, Васілька?» А
Ігар недзе блізка сцішана мовіў: «Таму што кахае...». Гэта
ў адказ на нейчую, можа, сумніўную рэпліку. Той яго ціхі
голос дасюль прадаўжае гучаць у маёй удзячнае памяці.

Цяпер, на маю радасьць, прыехалі мае даўнія сябры:
масквічы Лазар Лазараў з Наяй, стary няўрымсьлівы
Залыгін, зь якім мы нядайна перажылі адну бяду, асяцін
Нафі Джусоіты³⁵², мой аднадумца і аднагодак. Зь Ленін-
граду прыляцеў Даніл Гранін³⁵³, зь Вільні — літоўскі зла-
тавуст Пяткявічус³⁵⁴, які на ўрачыстасці павесяліў усіх
трапным выслоўем: «Каўбаса павінна быць даўгая, а пра-
мова кароткая». Можа, раней за ўсіх зявіўся з Малдовы
жартоўны Васіль Васілаке³⁵⁵. Ну а мае беларускія сябры
даўно былі напагатове — Алесь Адамовіч адразу ўзяўся
апекавацца гасцямі, поруч заўжды былі Бураўкін, Казь-
ко³⁵⁶, Матукоўскі. Недзе, праўда, прапаў Рыгорка Барадулін,
але той паявіўся пазней. Аляксей Карпук на вечары ў
Купалаўскім тэатры, нібы ў дакор сябрам, якія расчынялі
перед сабой прывітальныя адресы ў папках, цырымонна
ўзнагародзіў юбіляра вялізнымі фанэрнымі крыламі — для
высокага літаратурнага палёту. Я быў крануты адмысловым
жартам майго даўняга пакутнага сябра.

Самае, аднак, вясёлае чакала ўсіх на другі дзень і было
звязанае з арцельным выездам у легендарную і экзатыч-
ную краіну — П а л е с ь с ে³⁵⁷, што рыхтавалася клопатам
майго малодшага сябра і выдатнага пісьменніка Віктара
Казько.

Выехалі ранічкай на двух аўтобусах — госьці і менчукі,
некаторыя з жонкамі. На мяжы Жыткавіцкага раёну, дзе я
тады быў дэпутатам Вярхоўнага Савету, нас спаткалі³⁵⁸
прадстаўнікі працоўных ды кіраўніцтва колькасцю каля
паўста чалавек. Паехалі ў раёны цэнтар, пасля якога
скіравалі ў старожытны Тураў. Адразу пачалі караскацца
на гістарычны пагорак зь дэзвюма аблезлымі козамі, якія

там пасьвіліся. На вуліцах жа паселішча ішло звычайнае жыцьцё — гуляла цыганська вясельле з чарначубым жаніхом у ботах і агнявокай нявестай-цыганкай. Усіх прывабіла Прыпяць, на якой нас чакала рачное судна, і мы паплылі кудысь уверх па цячэніні. Але тубылец Казько ведаў, куды. Там над пясчаным абрывам ужо прывабна курэла цяпельца, у вядзерцы варыліся ракі — дужа прыйшліся яны да смаку са съюдзённым, вынятым з вады півам. Пайшоў амаль першабытны баль гасьцей і мясцовых, а затым пачалося купанье. Жонка колішняга марака Лазарава — Ная — пад воплескі прысутных храбра пераплыла Прыпяць — туды і назад. Было радасна, і рабілася трошкі сумна. Гэта ці не ад прадчуваньня непазыбежнага, што сталася з цудоўнай палескай ракой, неўзабаве пасыпанай чарнобыльскім попелам.

Надвячоркам Віця Казько не ўпусыціў выпадку звязіць усіх на сваю недалёкую Вільчу зь яе дубамі на ўэрэччы, якімі ён шмат гадоў апекаваўся. Дубы сапраўды былі векавыя, а галоўнае — шмат іх раскашавала на поплаве між ракой і вёскай.

Здаецца, то былі апошняя шчаслівия часіны майго не старога яшчэ жыцьця. Хутка ўсё тое незваротна адышло ў нябыт.

100. Немцы. Хойбнэр

Патэлефанавалі з СП, сакратарка паведаміла, што прыйшлі нейкія немцы, пытаюцца каго з кіраўніцтва. Але кіраўнікоў нікога няма, дык яны просяць, каб спаткацца з Быковым. Ну што мне было рабіць? Кінуў свае справы, паклаў у кейс бутэльку каньяку і паехаў на вуліцу Фрунзэ³⁵⁸.

Немцаў аказалася немалая група (чалавек 12), усе чакалі ўнізе, я завёў іх у канфэрэнц-залю. Адзін, што больш-менш выразна гаварыў па-расейску, патлумачыў, што гэта група німецкіх сьвятароў эвангелічнай царквы, што яны прэзентуюць Aktion Suhnezeichen, якая апекваеца ахвярамі нацызму ва ўсім сьвеце, у тым ліку і ў Беларусі. Што яны ў

Нямеччыне чыталі мае кнігі і ўважаюць Быкава за пісменьніка-пацыфіста, прыхільніка дружбы паміж нямецкім і беларускім народамі. Я сказаў, што ўвогуле яны не памыляюцца, я сапраўды вораг варожасці, значыць, прыхільнік міру і дружбы з усімі народамі, у тым ліку і зь нямецкім. З гэтай нагоды запрашаю выпіць за беларускім сталом па чарчыне грузінскага каньяку.

Так адбылося мае знаёмыства зь нямецкай пацыфісцкай арганізацыяй, якое шчасліва доўжыцца і па сёньняшні дзень.

Тады ў трупе былі розныя людзі — сьвятары і студэнты, два-тры ветэраны мінулай вайны, адзін меў пратэз замест правай рукі. Ён распавёў, як у 43-м годзе ляжаў у шпіталі ў Менску, дзе яму ампутавалі руку. Другі меў царкоўны прыход у Кройцбэргу — раёне Заходняга Бэрліну. Малады, чарнявы, болей падобны на італьянца, чым на немца, быў Крыстаф Хойбнэр, паэт і супрацоўнік Акцыі. Немцы мяне зацікалі, я адчуў, што гэта — зусім ня тыя, вядомыя з вайны, фашисты. Так яно і атрымалася.

Праз колькі часу ў Дом дружбы і культурніцкіх сувязяў, які ўзначальваў Арсен Ваніцкі, прыехала прыгожая, выкшталцоная дама Хельга Сібай, дамаўлялася пра канкрэтнае супрацоўніцтва Акцыі зь Беларусью. Было палагоджана наконт догляду помнікаў ахвяраў фашызму (Хатынь), удзелу нямецкіх валанцёраў у лекаваныні нашых псыхічна хворых (Навінкі), доглядзе малых у занядбаных дзіцячых садках. Напрадвесні прыехала вялікая група маладых хлопцаў і дзяўчат, якія адправіліся прыбіраць Хатынь. На гэты раз яе прывёз Хойбнэр. Пасьля працы ў гатэлі была наладжана гутарка, мяне папрасілі распавесыці пра Беларусь, пра вайну і трохі пра літаратуру. То было яшчэ да перабудовы, калі савецкія людзі і асабліва чынавенства глядзелі на немцаў як на нядауніх фашистаў, некаторыя з навукоўцаў Акадэміі навук у час візыту чужынцаў запіраліся ў туалете — каб не спатыкацца. Хіба адзін Дом дружбы і ягоны старшыня Арсен Ваніцкі съмела ішлі на контакты і нават дамагаліся іх пашырэння, на тое запрашалі і Быкава. Пасьля, як вядома, контакты разрасліся з усімі краі-

намі, але дзеля таго спатрэбілася шмат часу і немалых зрухаў у масавай съядомасыці. Да тых кантактаў былі прыцягнуты Саюз мастакоў, вельмі нясымела — Саюз пісьменьнікаў. Прыяжджалі да нас, запрашалі нашых людзей у Нямеччыну, — вядома, за кошт немцаў, у нас жа вечна не ставала сродкаў.

Аднойчы зімой немцы прыслалі мне запросіны ў Заходні Бэрлін на імпрэзу, звязаную з угодкамі захопу ўлады Гітлерам.

Што гэта будзе антыфашыстоўскае мерапрыемства, у мяне не было сумневу, я ўжо ведаў пра адносіны Акцыі да нядыўняга мінулага Нямеччыны. Але ўсё ж я ня мог ведаць усяго, а найперш меру папулярнасці антыфашыстоўскіх ідэяў сярод жыхароў Заходняга Бэрліну.

Імпрэза ладзілася ў вялізной (аграмаднай) залі тэхнічнага ўніверсітэту, пачатак быў прызначаны на 18 гадзінаў. Мы з гаспадарамі прыехалі за паўгадзіны, і залі ўжо была поўная, сядзелі і стаялі ўздоўж сцен і ў праходах. Кірауніком (мэдыятарам) усяго стаў мой сябра Крыстаф Хойбнэр, і я ўпершыню падзівіўся зь яго арганізаторскіх і шоўмэнскіх здольнасцяў. Цягам шасыці гадзінаў ён няспынна кіраваў хадой складанага інтэрнацыянальнага фэсту, які ўключыў у сябе шматлікія выступы ветэранаў-антыхышыстаў, гасыцей з усіх краінаў Эўропы, што чаргаваліся зь песнямі і музыкай розных вакальна-інструментальных групаў, у тым ліку і цудоўнай групы і хору зь Ізраілю. Мне таксама давялося там выступіць, распавесыці, як адгукнуўся фашыстоўскі пераварот у Беларусі — пра нашыя ахвяры і партызанаў. Залія аплодзіравала стоячы.

Пасыль аж да разбурэння Бэрлінскай сцяны я шмат разоў наведваў Заходні Бэрлін. Кожная паездка мела свае праблемы. Найперш транспартныя. Заходні Бэрлін ці ня ўвесь час быў у жорсткай блякадзе. Аэрапорт Шонэфэльд, як вядома, знаходзіцца з усходняга боку, цягнік у Заходні Бэрлін не даходзіў. Як было да яго дабрацца? Даводзілася звязватацца ў савецкую амбасаду, прасіць памагчы, хоць амбасадаўцы зусім не былі зацікаўлены ў маіх паездках.

Тады з чамаданамі ішоў пехатой. Правілы пераходу съцяны-мяжы ўвесь час мяняліся ў бок ускладнення, часам завярталі назад. Аднойчы, праўда, ужо ў перабудовачны час, мяне з Анатолем Кудраўцом амаль нелегальна перавезла на той бок жонка Хойбнэра — храбрая францужанка Мішэль. Вярнуцца ж паслья трох—пяці дзён гасьціваньня ў Заходнім Бэрліне было яшчэ цяжэй, — ніякі транспарт ва ўсходні не хадзіў. Тады я ішоў напярэдадні ў савецкі кансулят і прасіў генконсула з прозывішчам Быкаў, каб той даў машыну. Можа, з прычыны сугучнасьці нашых прозывішчаў генконсул ішоў насустрach, і назаўтра ўранку мяне давозілі да Шонэфельду. (Паслья, аднак, генконсул Быкава перавялі ў Москву, дзе ён і памёр, не дажыўшы да 40 год. Болей у генкансулят я не хадзіў.)

Звычайна ў Заходнім Бэрліне мы з Кудраўцом пасяляліся ў «Багоце» — не дарагім і не шыкоўным гатэліку, які мясціцца амаль на Курфюрстэндам, што вяла да Кудаму зь яго выдатным помнікам мінулай вайне — Гедахтніскірхе. Гатэлік той зь цягам часу мне вельмі спадабаўся — і месцам, і абслугай. Пасяліўшыся пару разоў запар, ты ўжо рабіўся там як бы сябрам ці добра знаёмым, цябе пазнавалі ў рэцэпцыі і пры сустрэчы радасна ўсьміхаліся. Мне дарэчы ўспаміналася колішніяе съведчаныне Хэмінгуэя, які пісаў, што варта пры ад'ездзе даць гішпанцу-парцье трохі даляраў, як у наступны раз — хоць праз год ці тры, калі ты вернешся, цябе пазнаюць і прымуць як лепшага сябра. Тут мы не давалі ніводнага даляра (самі ня мелі), але сапраўды нас пазнавалі. І не гішпанцы, а немцы, што таксама нешта ды значыла.

У дзень прыезду ці на другі дзень пачыналіся нейкія сустрэчы — у бюро Акцыі каля вакзалу, дзе-небудзь з моладзьдзю ў якім клубе, са студэнтамі ў Свабодным нямецкім універсітэце. Або з актывістамі Акцыі ў Кройцбэргу ці іншым з рабочых раёнаў Бэрліну. Часам, асабліва на пачатку майго супрацоўніцтва, удзельнічаў у працы цэнтральных органаў эвангелічнай царквы на Ванзэе, цудоўным зялёным прыгарадзе Заходняга Бэрліну. Аднойчы выступаў на пратэстанцкай імшы ў царкве, разам з вельмі

шаноўным епіскапам Шарфам любаваўся беларускім танцамі ў зялёным тэатры. Усе немцы, зь якімі я меў кантакты, вельмі спаважна адносіліся да беларускага народу і спачувалі яму ў бядзе, спасыцігнутай беларусамі цераз нямецкі фашызм. Пра бяду ад бальшавізму, аб якой я распавядаў, выказвацца ўстрымліваліся, але я адчуваў, што і тут яны — на майм баку. Звычайна з Хойбнэрам мы карысталіся складанай трасянкай з трох моваў — расейскай, нямецкай і польскай, апошнюю Хойбнэр няблага ведаў. У іншых выпадках перакладчыцай служыла Ірма, студэнтка паходжаньнем з Рыгі. Гэта была разумная маладая асона, якая няблага арыентавалася ў нямецкай гісторыі і палітыцы і шмат пра што распавяляла мне. Шкада, пасля яна выйшла замуж, нарадзіла дзіця і перастала супрацоўнічаць з Акцыяй. Намі з таго часу стала апекавацца наша зямлячка зь Менску Лена Прэнц, якая вучылася ў Бэрліне.

Там я дазнаўся пра некаторыя дзівосныя рэчы, недаступныя на радзіме. Неяк мне паказалі кнігу супрацоўніка Гітлера доктара Раўшнінга, які запісваў для гісторыі кожнае выкаванье фюруара. І сярод іх — такі во пасаж: «Паміж намі і бальшавікамі болей падабенства, чым розніцы. Я аддаў распараджэньне, каб быльых камуністаў бесыперашкодна прымалі ў нашу партыю». Або іншае съведчанье — ужо доктара Лямперса. «Нацыянал-сацыялізм — гэта тое, чым мог бы стаць марксізм, калі б вызваліўся ад сваёй бязглуздай сувязі з дэмакратычным уладкаваньнем. Рэвалюцыянае вучэнье — во сакрэт новай стратэгіі. Я вучыўся ў бальшавікоў. Я не баюся гаварыць пра тое», — казаў Гітлер. Несумненна, і Сталін вучыўся ў фашыстаў, пэўны час яны дзейнічалі супадна і згодна, аж пакуль не схапіліся ў двубоі. Як піша іншы съведка, Сталін, дазнаўшыся пра самагубства Гітлера, раздумна мовіў, стоячы ля крамлёўскага вакна: «Дагуляўся падлюга! А колькі слаўных спраў мы маглі б зрабіць разам...». Ды не зрабілі. Ня ўсё ў съвеце было падзелена паміж чырвонымі і карычневымі, заставаўся свабодны съвет, які і съёр з мапы карычневую палавіну. Чырвоная пакуль што заставалася.

Пасъля аб'яднаньня Нямеччыны фінансавыя справы Акцыі сталі пагаршацца, бюро вымушана было пераехаць у таньнейшы раён Бэрліну. Але Акцыя ўпарты не хацела адмаўляцца ад супрацоўніцтва з Усходам, у тым ліку і зь Беларусью, кожны год слала туды валанцёраў-альтэрнатышчыкаў. Маладыя людзі цягам месяцаў працавалі санітарамі ў Навінках і Бараўлянах, яшчэ дзе, навучаліся мове, — шкада, болей расейскай. Адзін толькі малады чалавек вельмі зъдзівіў мяне ў Бэрліне, прамовіўшы з паўтузіна беларускіх словаў, якія ён засвоіў ад старой цёткі-санітаркі ў Бараўлянах. Кіраваў усімі той жа Крыстаф Хойбнэр. Праўда, вершаў ён стаў пісаць меней, за клопатамі і працай стала не да вершаў. Часта ездзіў у Беларусь і Польшчу, дзе прыняў на сябе пасаду шэфа нямецкага культурнага цэнтра ў Асвэнцыме. Кватэру меў у старым фэшэнбельным раёне Заходняга Бэрліну, там гаспадарыла ягоная францужанка-прыгажуня Мішэль і падрасталі два славуныя хлопцы, што ўжо ў школыныя гады добра гаварылі на трох мовах — нямецкай, ангельскай і французскай. Неяк малодшы, Нэма, запытаў: «Скажыце, гэр Быкаў, якой маркі ваш гунд?». Тоэ дужа пацешыла мяне — у адной фразе пачуліся водгукі дзывюх розных цывілізацый...

Аднойчы позняй восеньню ехаў у Нямеччыну на нейкую імпрэзу Эвангельскай царквы. На бяду якраз у той час забаставалі нямецкія чыгуначнікі. Наш цягнік, не дайшоўшы да польска-нямецкай мяжы, спыніўся на нейкай непрыкметнай станцыі. Правадніца сказала: далей не падзэм. Святло ў вагоне адключылі, ацяпленыне таксама. Пасажыры пачалі разбрывацца, шукаць які іншы транспарт. Я сядзеў адзін у съцюдзённым купэ і ня ведаў, што рабіць. Так мінула, можа, гадзіны дзівье. І раптам чую знаёмы голас: «Где ест Васіль Быкаў?». То ж мой Крыстаф! І адкуль ён узяўся на гэтай польскай станцыі? Аказваецца, прыехаў па мяне з Бэрліну. Мы абняліся, я быў зъдзіўлены і бясконца абрадаваны. Узялі яшчэ аднаго пасажыра — ленінградзкага навукоўцу, забытага, як і я, на пад'ездах да Нямеччыны. І паехалі.

У Франкфурце на Одэры падхапілі яшчэ адну пасажырку, маю зямлячку Людмілу Корбут³⁵⁹, якая чакала Крыстафа. З таго часу яна надоўга стала маёю з жонкаю сяброўкай. Жыла ў Бэрліне, добра валодала нямецкай, хадзіла з намі ў эміграцыйнае ведамства, памагала пісаць розныя анкеты. Затым прыязджала да нас у Віперсдорф, дзе мы жылі, у Копенік³⁶⁰. У самой лёс склаўся ня надта шчасливіва, але яна ахвотна памагала іншым. Як і яе нямецкі сябра Крыстаф – наш агульны найлепшы таварыш.

Крыстаф Хойбнэр адзін ці з групай валанцёраў пасъля доўга і рэгулярна прыязджала ў Менск, трэба была гасцініца, зь якой у нас заўсёды ўзынікалі праблемы. Клапаціліся мы з Анатолем Кудраўцом, які пад той час надрукаваў у «Нёмане» некалькі вершаў Хойбнэра, часам хадайнічалі праз Ваніцкага, а то замаўлялі самі. Налета Хойбнэр запрасіў нас на нейкія імпрэзы ў Бэрлін, а то і ў іншыя гарады ФРГ. Там мы выступалі на малітоўных сходах эвангелістаў, давалі інтэрв'ю газэтам. Спатаціліся і з палітыкамі, дэпутатамі бундэстагу. Двойчы я меў гутарку зь цяперашнім міністрам абароны, а тады проста дэпутатам спадаром Шарфінгам, а другі раз былі на прыёме ў прэм'ера зямлі Ніжняя Саксонія спадара Шродэра. Усе яны цікавіліся справамі Беларусі ды імкнуліся ёй памагчы.

Патрэба ў нямецкай дапамозе стала дужа канкрэтнай, як у Кудраўца ад наступстваў Чарнобыля захварэла ўнучка. У яе лячэныні памагла Хельга Сібаі, якая пазнаміла дзеда з уплыдовым чалавекам у Нямеччыне, і шасыцігадовая дзяўчынка з маці паехала ў гарадок Ісьні (земля Альгой). Здаецца, тое дапамагло, хаця і няхутка³⁶¹.

У час наглых візытаў у Нямеччыну наш мілы гід Крыстаф Хойбнэр імкнуўся паказаць нам розныя бакі нямецкага (захоўнага, буржуазнага) жыцця. І ў культурніцкай сферы, і ў побыце. Мы з Кудраўцом толькі глядзелі і маўчалі. Часам скуча абменьваліся захапленнем пасъля ў гатэлі. Адказаць Крыстафу tym жа па нашай радзіме пры ягоных наведаньнях Беларусі мы не наважыліся – баяліся шакаваць яго кантрастам. Тады здавалася – правільна рабілі, бо невядома, як бы ён паставіўся да таго кантрасту. А разам і да нас таксама.

Хаця, як пасьля выявілася, ён ведаў пра нас ня меней за нас. Але як чалавек далікатны нідзе і нічым ня даў нам зразумець таго...

Некалькі разоў нас з Кудраўцом клікалі на кірхентагі, якія рэгулярна ладзіла эвангелічная царква. Хойбнэр вазіў нас у Дортмунд, Гамбург, Франкфурт — цераз увесь заход Нямеччыны. Неяк напрыканцы існаваньня ўсходненямецкай дзяржавы кажа: «Ці вы ня хочаце выпіць гэдэраўская піва?». Мы, вядома, хацелі, але як? Яшчэ стаяла славутая Бэрлінская сыцяна, пры ёй была пільная варта. Тады Крыстаф павёз нас у Ванзэе, дзе ў зарасынку на старых могілках была вузкая праломіна ў сыцяне. Мы праціснуліся празь яе і апынуліся на ўскрайні ўсходненямецкага дорфу, знайшлі на вуліцы мясцовы гаштэт, дзе і выпілі па куфлю ўсходненямецкага піва за заходненямецкія маркі. А як выбраліся назад, на той жа сыцяне напісалі флямастэрам: «Тут былі два беларусы і адзін немец». Паставілі дату і ўтрох расыпісаліся. Той знак нямецка-беларускага сяброўства, мабыць, пабурылі ўжо, і заходнія немцы піць піва ў туую вёску ездзяць на сваіх «фольксвагенах». Што ж, у час добры!

101. Зноў мова. Кулік

Пасяліўшыся на Танкавай, не адразу пазнаёміўся з суседзямі. Мінуў нейкі час, пакуль дазнаўся, хто живе побач, на адной пляцоўцы. Вышэй на паверхах былі мастакоўскія майстэрні, але хто там гаспадарыў, я ня ведаў. Мае старыя знаёмы — мастакі жылі ў іншых месцах — пераважна ў новым доме па вуліцы Сурганава. Таму трохі падзвіўся, як аднойчы пачуў у тэлефоне запрашэнье зайсыці ў пэўны нумар на дванаццатым паверсе.

Там была майстэрня мастака-графіка Яўгена Куліка³⁶², якога я часам сустракаў на падворку. Вечна самотны, хваравіта згорблены, ён нетаропка ішоў з крамы ці ў краму, ветліва вітаўся і ўсё. Размовы між намі не ўзынікала. А тут ён гасыцінна запрасіў сесыці за стол, сказаў, што ёсьць

справа. Апроч яго ў майстэрні быў Мікола Купава³⁶³, яшчэ хтось незнёмы. Яны мне паведамілі, што мастакі падрыхтавалі ліст у Москву з нагоды бядотнага стану беларускай мовы і цяпер зьбіраюць подпісы. Я бегла прачытаў той ліст, мабыць, ён быў звычайны. Такіх лістоў цягам стагодзьдзя было напісана нямала, ды ўсё без анікага знаку. Бо справа зусім ня ў тым, што мова беларусаў сама па сабе гіне. Тое, што яна гіне, партыйнае кіраўніцтва ведала ня горш за беларускіх інтэлігентаў, можа, лепш нават, бо валодала поўным наборам фактаў і лічбаў. Але як да таго адносілася? Калі інтэлігенты плакалі, дык партыйцы радаваліся, бо гэта было якраз тое, чаго ад іх вымагала іх вера, да чаго камуністы імкнуліся. А менавіта, да аканчальнай перамогі камунізму ў паасобна ўзятай краіне з адзінай мовай, адзінай верай і адзінным кіраўніцтвам ленінскага ЦК на чале... Важна было хіба захаваць лінгвацыд у сакрэце, не парушыць стану псыхалягічнай камфортынасці высокага кіраўніцтва ў гэтым пытаныні. А тут нейкая жменька мастакоў і пісьменьнікаў сунуцца са сваім лістом...

Ці ведалі гэта тыя, што пісалі лісты-жальбы ў высокія партыйныя органы?

Мабыць жа, ведалі, бо ня першы раз рабілі тое. Але ўсё роўна рабілі, бо нічога іншага не заставалася, а рабіць было трэба. Хоць бы дзеля чысыціні ўласнага сумленіня, дзеля прыкладу наступным пакаленням, якім наканавана рабіць тое самае. Каб яны ў мінульым бачылі прэцэдэнт. На які-небудзь посыпех таго мог спадзявацца хіба скончаны дурانь.

Я падпісаў ліст, які праз дзень-другі, папоўнены іншымі подпісамі, мастакі адправілі ў Москву — Гарбачову.

Асабіста я прычыніўся да моўнай справы не ўпершыню. Год таму надрукаваў у «Ізвестіях» артыкул менавіта ў абарону мовы, нядаўна з тым жа выступаў па маскоўскім тэлебачанні ў прямым эфіры. Тады майм калегам у студыі НТВ³⁶⁴ быў выдатны ўкраінскі пісьменьнік Уладзімер Яварыўскі³⁶⁵, і мы ўдвух з'вярталіся да расейскай інтэлігенцыі дапамагчы нам абараніць нацыянальныя святыні. Водгу-

ку, на жаль, ніякага ня мелі. Зянон Пазьняк надрукаваў у эстонскім часопісе «Радуга» выдатны артыкул, прысьвекачаны лінгвацыду нашае мовы. Нямала выступалі ў абарону мовы Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін, Анатоль Вярцінскі ды іншыя пісьменнікі. Цяпер мы ўпершыню звярталіся не-пасрэдна да генэральнага сакратара ЦК КПСС.

Ні на што не спадзеючыся, чакалі, аднак, адказу. Некаторыя пачалі жартаваць: ну, цяпер мову ўзаконяць, прымусяць кіраўніцтва загаварыць па-беларуску. Іншыя толькі крыва ўсыміхаліся. Выказвалася такая думка, што Машэраў, калі б не загінуў, вярнуў бы мову ў канстытуцыю БССР. Але іншыя казалі, што не вярнуў бы, бо сам яе і вывеў. Ды і наогул невядома, ці ведаў ён хоць бы слова па-беларуску...

Якраз на той час у Менск прыехала на гасціянінне група касманаўтаў і разам — стары Панамарэнка³⁶⁶. Для сустрэчы зь імі на Вайсковы завулак былі запрошаны некаторыя дзеячы культуры, патэлефанавалі і мне. Я трохі зьдзівіўся — навошта? Бо ніколі не захапляўся космасам, мала каго з касманаўтаў ведаў. Але змушаны быў пайсьці. Там ужо былі Клімук³⁶⁷, Кавалёнак³⁶⁸, Церашкова³⁶⁹ з дачкой, яшчэ нехта. Гас্তцей, як і належыць, пасадзілі на ганаровыя месцы за столом, пачаліся тосты і размовы. Праз нейкі час чынны парадак парушыўся, сфармаваліся групы «па інтэрэсах». На адным канцы стала ў акружэнні захопленых дамаў прыгожая касманаўты вымаўлялі добра пасоленыя анекдоты, а на другім — штось ціхім голасам распавядаў Панцеляймон Кандратавіч. Я прыслухаўся. Падобна, то была старая байка пра тое, як Панамарэнка ордэры на арышт беларускіх пісьменнікаў замяніў у Сталіна на ордэны для іх. Тое далося яму вельмі складана, сам змушаны быў ратавацца, — праз Слуцак і Бабруйск таемна дабірацца да Масквы і там дамагчыся прыёму ў Сталіна. Сталін уратаваў ад Беры і гонар беларускай літаратуры Купалу, Коласа, Броўку з Глебкам. Той расповед старога боса меў посьпех, нехта прапанаваў тост за здароўе дарагога Панцеляймона Кандратавіча. Пасылья пра яго герайчны

ўчыннак напісалі газэты, ня раз распавядаў Барыс Сачанка (які не ўзабаве надрукую артыкул, як «незавязаныя шнуркі», а зусім не кадэбісты згубілі жыцьцё Янкі Купалы). Панамарэнка пры жыцьці рабіўся высакародным героям беларускай гісторыі.

Аднак не ўзабаве сталася працьверазеньне, герайчнае аўра Панамарэнкі прыцьмела. «Вучоны крот» адкапаў у бяздонным партархіве засакречаныя раней лісты Панамарэнкі да Сталіна, дзе беларускі гаўляйтар сълённа просіць дазволу як найхутчэй арыштаваць ворагаў народу, нацыяналістаў Янку Купалу, Якуба Коласа і яшчэ некаторых шкоднікаў, «вредяющих успешному строительству социализма в БССР». Чаму Сталін ня ўважыў ягоную просьбу, засталося невядома, але наўрад ці ў тым ёсьць якая заслуга Панамарэнкі.

Як вядома, паперка ў сучаснай папяровай цывілізацыі – вялікая сіла. Рукапісы не гараць, але ня ўсе гараць і даносы, што ўвогуле памагае ісцініне, да якой імкнення літаратура. Прынамсі павінна імкнуцца.

Між тым адказу падпісантам з ЦК КПСС доўга не было, хаця ніхто яго дужа і не чакаў. І раптам навіна – прыехала камісія ЦК КПСС разьбірацца з проблемай мовы ў Беларусі. Пачалі выклікаць, як і належала – сакрэтна, па адным, у асобны кабінет будынку ЦК. Мянэ паклікалі ці не адным зь першых. У кабінэце сядзелі два надзьмутыя чыноўнікі са Старой плошчы, тут жа прыткнуўся Іван Антановіч. Гутарка скіроўвала такім чынам, што падпісанты не разабраліся, прыватныя факты («факцікі») выдалі за тыповыя і ў выніку напісалі няпраўду, што кладзе пляму на партыйную палітыку ў Беларусі. Мова беларусаў нар-малёва функцыянуе, пасыпхова развівіваецца, агульныя тыражы беларускамоўных газэтаў у параўнанні зь мінулай пяцігодкай узраслі на ... працэнтаў. 80 працэнтаў усіх школаў у Беларусі беларускамоўныя. «Ды няма ніводнай беларускай школы!» – не ўстрымаяўся я. Чыноўнік адразу змоўк. Ён не прывык, каб яму пярэчылі ці нават яго перапынялі. Памаўчаўшы, сказаў, што заўтра яны паедуць па абласцях і на месцы пазнаёміцца з моўнай абстаноўкай.

Праз колькі дзён паклікалі зноў. Другі раз Антановіча не было, у кабінэце сядзелі толькі масквічы. Яны бадзёра паведамілі, што езьдзілі на Гродзеншчыну, асабіста зайшлі ў выпадковую на іхнім шляху школу, і тая школа аказала-ся цалкам беларускай. «Якая гэта школа? — запытаяўся я. — Напэўна, у Гудзвічах?» Чыноўнік зъбянятэжана ўставіўся на мяне: «А вы адкуль ведаеце? Хто вам сказаў?» — «Кamu ж не вядома, дзе ў нас беларуская школа напаказ? У Гудзвічах. Там і настаўнік такі — беларускі энтузіяст Бела-коз». Тыя два зазірнулі ў паперку — так, Белакоз, ага...

Здаецца, я ім штось сапсаваў, ці, можа, мне так здалося. Наўрад ці іхні спектакль можна было чымсь сапсаваць...

Як і трэба было чакаць, карысыці з нашага ліста было няшмат, нічога ў моўнай праблеме не зъмянілася. Змаганьне за яе даўно набыло хранічны характар, то разгаралася, то затухала безъ якіх-небудзь вынікаў. Але на той раз нікога не пасадзілі, ня звольнілі з працы — і то вынік. Усё ж, здаецца, набліжаліся іншыя часы, якія несылі надзею.

102. Італія. Бергаміні

Улетку пасьля Купальля зъявілася нагода паехаць у Італію. Зъезьдзіць у Італію я заўжды быў рады, памятаў яе з даўняй паездкі ў Рым, яна запомнілася мне як жаданае сонечнае съвята. На гэты раз запрашала мэрыя гораду Тэрні, сталіцы правінцыі Умбрый. Ехала нас троє — апроч мяне яшчэ Дайнека з Таварыства дружбы і вядомы Іван Іванавіч Антановіч з ЦК.

У напаленым летнім гарачыні аэрапорце імя Мікеян-джэла нас чакаў жувавы гаваркі італьянец з імем Джорджью, які на новенъкай «Альфа-Рамэа» паймчаў усіх у Тэрні.

Летняя Італія нават праз шкло аўтамабіля выглядала чудоўнай, казачнай краінай, мы імчаліся па новай аўтастрадзе з хуткасцю 120 кілямэтраў у гадзіну. Побач мільгала кустоўе прысадаў зь белымі і жоўтымі кветкамі, здаля велична праплывалі хвойныя парасоны пініяў. На схілах

абпаленых съпёкай гораў грувасыцліся каменныя будыніны старажытных гарадкоў з касыцёламі пасярэдзіне, замкі, абстаўленыя кіпарысамі вілы. Тэрні як горад з сучаснай індустрыйй быў меней прывабны, затое вадаспад на яго-най ускрайніне, знакаміты Каскадо, незвычайна ажыўляў увесь навакольны ляндшафт.

З гораду Джорджю павёз нас у свой курортны гарадок Педылюка, дзе жыў зь сям'ёй. Крывая дарога доўга вілася паміж белых скалаў і прывяла да невялікага ўтульнага пасёлачку, што прыткнуўся да крутаватага схілу на беразе горнага возера. Над пасёлкам грувасыцліся руіны старажытнага замку, а па той бок высілася белая скульптура Мадонны на зялёным пагорку-сопцы. Усё тое маляўніча адбівалася ў ціхай азёрнай вадзе.

Мы пасяліліся ў прыдарожным матэлі, і Джорджю Бергаміні пачаў нас вазіць на ўласным старэнкім дызелі, які ў яго ўвесь час псаваўся. То пацячэ вада з радыятару, то выбухне шына... Мы зъезьдзілі ў Тэрні, за Тэрні на сядзібу ягонага прыяцеля-мастака. Сядзіба тая, званая студыяй, была збудавана з старога млыну, пасярод памяшканьняў па каменнай падлозе цёк чисты і съцюдзёны ручай. Стары бацька мастака частаваў нас віном і распавядаў, як працуе сын. Паводле прафэсіі ён металюрг, а мастацтва — ягонае хобі. Зъезьдзілі ў горную вёсачку Паліна, зь якой адкрываўся цудоўны пагляд на шырокую, завалочаную шызай дымкай даліну. Тая вёска ў сусьветную вайну была партызанская базай, і яе населеннікі мелі пляны завязаць сяброўства зь беларускімі партызанамі.

У Тэрні давялося прысутнічаць на адкрыцці беларускай мастацкай выставы, то было ўвогуле сорамнае відовішча. Тузін старадаўніх (40–50-я гг.) карцінаў на тэмы ўздыму льнотрасты ці заключэння дамовы аб сацспаборніцтве, партрэтаў перадавікоў вытворчасці, разьвешаных у невялікай зальцы, рабілі гнятлівае ўражаньне на рэдкіх наведвальнікаў. Сапраўды, паказваць тое ў краіне высокага клясычнага мастацтва было для арганізатораў выставы вялікай саманадзейнасцю, мабыць, і яны разумелі тое. Пасъля яе закрыцця ўсе экспанаты былі безгаспадарча

пакінуты, ніхто імі не апекаваўся. Назад на радзіму іх прывёз усё той жа Джорджю — паводле ўласнай ініцыятывы і за свой кошт.

Святочнай нядзеляй паехалі ў Флярэнцыю, то была, мабыць, самая незабыўная мая паездка. Я ўбачыў сапраўдную статую Давіда на плошчы перад саборам, у якім калісьці спатыкаліся герой несьмяротнага Данте, а ў знакамітай галерэі Уфіцы цяжка было стрымана сълёзы перад палотнамі Сандра Бацічэлі, якія я памятаў з рэпрадукцыі пары сумнага майго юнацтва. У невялічкай утульнай траторыі выпілі па пары бакалаў к'янці, якое тады палюбілася мне на ўсё жыццё. Джорджю паслугоўваўся намі і за шафёра, і за гіда, і за клапатлівага гаспадара. У асобе гэтага італьянца мы набылі тады вернага і шматгадовага сябра. Ці ня кожны год пасъля ён прыяжджаў у Менск — то са спартоўцамі, то з турыстамі, то зь ветэрнамі-партызанамі, а то як дарадца італьянскай фірмы па рэканструкцыі аўтадарогі Брэст — Масква. Я дапамог яму наладзіць супрацоўніцтва з Таварыствам дружбы, і Арсен Ваніцкі заўсёды з радасцю прымаў яго за філіжанкай кавы. З Антановічам ягоныя адносіны ня надта ладзіліся, увесе час нашага гасціяванья ў Італіі яны аб чымсьці спрачаліся. Джорджю належалаў да італьянскіх камуністаў, а Антановіч, як вядома, да савецкіх, — мабыць, у тым і палягаў канфлікт паміж імі. Усё ж італьянскія камуністы былі іншай пароды, чым нашы, савецкія.

Джорджю стараўся падтрымаць мяне эканамічна ў пару, як у нас разгулялася палітыка-еканамічная крыза, ня стала ні гарэлкі, ні харчу. Аднойчы патэлефанаваў з Менскага матэлю, кажа: прыяжджай па гасцініце. Толькі на аўтамабілі. Я паехаў, усё думаючы, які то гасцініца, што па яго трэба ехаць на аўтамабілі? Аказалася, то была цэлая скрынка к'янці, схаваная ў Джорджю пад сядзеньнем ягонага мікраўтобуса. Я зьдзівіўся: як жа ты тое прывёз? Джорджю толькі ўсыміхаеца: «Італьяно — буно кантрабандысто!». Што ж, дзякую табе, вопытны кантрабандысто, мы доўга ўспаміналі цябе, п'ючы зь сябрамі тваё цудоўнае к'янці.

Аднойчы і я яго выручыў у сілу маёй магчымасці. Ён лічыць, што нават вельмі.

Рэч у тым, што ягоны падлетак-сын трапіў у матацык-
летную аварью і зламаў нагу. Італьянскія лекары зрасыцілі
яе, але нага аказалася карацейшаю за здаровую. Патрэбна
была новая апэрацыя, якую пагадзіўся зрабіць знакаміты
доктар Елізараў з Кургану. Джорджю павёз сына туды,
дзе нікога ня меў знаёмага, ня ведаў мовы і пачуваваўся дужа
бездапаможна. У дадатак яго абраавалі. Бяз грошай і без
дакумантаў ён апынуўся ў міліцыі і тады ўспомніў пра
Менск і Быкаў. І вось позна ноччу на маёй кватэры раз-
даецца званок з далёкага Кургану, палкоўнік міліцыі пы-
таеца, ці я ёсьць пісьменынік Быкаў, пра якога ён нядаўна
чытаў у газетах. А пасля пытаеца, ці ведаю я італьянца
з прозвішчам Бергаміні, які затрыманы ў Кургане? Вядо-
ма ж, я найлепшым чынам атэставаў міліцыі майго ма-
лашчасльвага сябра, які нейкім чынам нарэшце выблы-
таўся з свайго незайдроснага становішча. Апэрацыю сынку
зрабілі ўдала, я за тое асабіста падзякаваў доктару Еліза-
раву, а Стэфано неўзабаве спрытна танчыў на ўласным
вяселлі.

Як я ўжо казаў, Джорджю шмат разоў наведваў Бела-
русь і кожны раз бываў у маёй кватэры на Танкавай. Адной-
чы — зь сям'ёй: жонкай Аннай і дачкой Сімонай, некалькі
разоў прывозіў сваіх сяброў з Тэрні і ветэранаў з Паліна.
Натуральна, ён таксама запрашаў мяне зь Ірынай у Італію —
адпачыць і пакупацца ў Адрыйтыцы, дзе Анна мела жыльё.
Мы былі ўдзячныя нашаму міламу італьянцу, але не паехалі.
Не паехалі і тады, як я атрымаў узнагароду ад прэзыдэнта
Італіі³⁷⁰, а таксама прэмію сёв. Валянцына³⁷¹. Нялоўка было
выступаць у ролі беднага родзіча, які спадзяеца на ласку
гаспадара. Тым болей, што і гаспадар быў ня зь ліку ба-
гацеяў... Госыць, амаль як заўсёды, быў бедны і імкнуўся
хаця не згубіць рэшту гонару — тое апошняе, што ён яшчэ
крыху меў.

103. Літзаробкі. Парыж

Зь сярэдзіны 80-х гадоў мае кнігі даволі часта выдаваліся
у Саюзе; у Беларусі крыху радзей. Ганарады ў рублях

былі стандартныя, можа быць, мне як ляўрэату трохі падвышаныя. Так, за кнігу прозы старонак на 500 можна было купіць «Жыгулі». Іншая справа, што купіць шмат што не было магчымасыці, усе папулярныя або каштоўныя тавары вольна не прадаваліся. Трэба было хадайнічаць перад уладамі (пераважна — партыйнымі) або мець блат у гандлёвых структурах. Праўда, Саюз пісьменнікаў у гэтых адносінах меў пэўныя прывілеі, прыкладам, на аўтамабілі ці пыжыкавыя шапкі, і шырокая карыстаўся імі. Гроши ў грамадзстве, арганізаваным паводле плянава-разъмеркавальнага прынцыпу, мелі другасны характар. Але прыватна-ўласніцкая патрабы людзей упарты не хацелі лічыцца з tym і існавалі незалежна ад дзяржаўных устанаўленіняў. Раптоўна ўспыхнуў бум на кніжкі (бы ў прадчуваньні хуткага развітання з кніжнай цывілізацыі), вартую кнігу нельга было набыць бяз блату, падпісанца на клясыкаў — таксама. Заходнія інтэлектуалы тады зайдзросцілі нам, бо ў Эўропе прэстыж літаратуры даўно ўжо ўпаў, уступіўшы аўдыёвізуальным атрыбутам культуры, кніга ўвачавідкі губляла духоўную ды інфармацыйную каштоўнасць.

Але нашы кнігі яшчэ прадаўжалі выдаваць і на Захадзе. Асабліва ў сацыялістычных краінах. Толькі ў ГДР перакладам на нямецкую мову выйшла паўтара дзясятка маіх кніг, трохі менш у ФРГ, Францыі, Італіі. Але з ганаарами за тыя выданьні справа палягала складана. Рэч у tym, што зьнейкага часу выплату ганаараў, як і заключэнне дамоў на выданье, узяла на сябе дзяржава ў асобе адмыслова для таго створанай арганізацыі «Саюзкніга». Былі ўстаноўлены і стаўкі падаткаў з ганаараў, якія складалі 70 працэнтаў плюс 30 працэнтаў камісійных на карысць «Саюзкнігі». Такая гнуткая сістэма давала магчымасць наогул не плаціць за некаторыя выданьні (напрыклад, ідэйна-шкодныя), увесы ганаар прысвоіць ва ўласнасць дзяржавы. Як пасля высьветлілася, — для фінансаванья замежных аддзелаў савецкай выведкі, якая на той час ужо мела праблемы з грашыма. Аўтары атрымлівалі так званыя чэкі, што атаварваліся ў спэцкрамах з ласкавым назо-

вам «Бярозка». Людзі старэйшага пакаленъня памятаюць тыя сарамліва схаваныя дзе-небудзь у завулках крамкі ды іх загадкавыя вітрыны, упрыгожаныя турыстычнымі плякатамі з выявамі расейскіх прыгажунь у какошніках. Там і сапраўды было што купіць, каб толькі болей было тых чэкаў. Але ж аўтары замежных выданьняў атрымлівалі іх на сымех сабачы — 60 рублёў за кнігу, і гэта быў яшчэ добры ганаар. А то плацілі па 40, 20 і нават па 10 рублёў за выданыне. І ўсё тое — паводле закону, скардзіцца на які не было прынята. Вялікі «законьнік» Багамолаў судзіўся з пэўнымі арганізацыямі ў Маскве і высадзіў 15 рублёў-чэкаў за пульхны раман, выдадзены ў Чэхаславаччыне.

Зрэшты, што да выдавецкай практикі некаторых сац-крайн, дык тая часам ішла на парушэнне савецкіх законаў — кнігі выдаваліся без афіцыйнай дамовы, амаль пірацкім способам. Затое ў выпадку прыезду аўтара ў краіну да моманту выхаду кнігі яму плацілі ганаар толькі з утрыманьнем унутранага падатку. Але тая практика хутка была забароненая. За «парушэнне правілаў валютных аперацый» каралі строга. Спадчыннікі нобелеўскага ляўрэата Б. Пастанака апынуліся ў турме за тое, што адважыліся атрымаць нейкія грошы, якія належалі нябожчыку. Іншых прасльедавалі па лініі барацьбы супраць валютчыкаў-фарштучыкаў...

У мяне ў Парыжы рыхтавалася да выхаду ці ня трэцяя кніга прозы, і знаёмая супрацоўніца выдавецтва Люсі Ката-ла прыслала выдавецкае запрашэнне. Узяўся афармляць дакумэнты на паездку — аб'ектыўкі, характеристыкі, анкеты-візы, даведку аб стане здароўя. Паводле прыватнай дамоўленасыці з выдавецтвам меўся прыехаць у першай дэгадзе каstryчніка, якраз да моманту выхаду кнігі, каб пасыпець атрымаць ганаар. Імкнуўся ўсё зрабіць упару, і прыехаў у Парыж, як дамовіліся. У аэрапорце Дэ Голь мяне спаткала клапатлівая Люсі (дарэчы, наша зямлячка з Бабруйску), на аўтамабілі павезла ў Ляцінскі квартал, дзе быў замоўлены гатэль. Па дарозе паведаміла «прыемную» навіну: учора ў выдавецтва прыехаў парыжскі ўпаўнаважаны «Саюзкнігі» і забраў мой ганаар. Рэшту, што мне належыць, я магу атрымаць у Маскве.

Усё стала зразумела. Тыдзень майго гасьцяваньня ў Парыжы меўся абысыція кішэннымі франкамі, якія прэзентавала выдавецтва. Тры тысячы ганарапу пайшло на фінансаванье мілай выведкі, што і «суцешыла» аўтара. Мабыць, спачуваючы маёй фінансавай няўдачы, выдавецтва імкнулася кампенсаваць яе адмысловым клопатам — павяло ў знакаміту «Ратонду», дзе частавала марскімі вожыкамі. А ўвечары за мной у гатэль заехаў Яфім Эткінд³⁷², павёз на кватэру да Катала, дзе адбылася прыязная гутарка са славутымі эмігрантамі Віктарам Някрасавым, Андрэем Сіняўскім і Марыяй Васільеўнай Розанавай. Сіняўскі пачуваўся даволі бадзёра і, як калісці Камю, на ўсё і ўсім казаў НЕ, што трохі мяне зьдзівіла. Віктар Платонавіч³⁷³ выглядаў кепска, жыць яму засталося няшмат.

Люсіна сяброўка Ірына Сакалагорская назаўтра звязала мяне ў Барбізон, улюблёную вёску постімпрэсіяністаў, а таксама на славутыя могілкі Сен-Жэнеўеў дэ-Бавуа, якія да канца дня забяспечылі мой пэсымізм. Муж Ірыны быў на той час дэканам Сарбоны, і ён арганізаваў мне лекцыю-выступ ва Усходнім універсітэце, дзе вывучаліся ўсе мовы Савецкага Саюзу, апроч беларускай. Я папытаўся, чаму так? Адказалі, што няма зацікаўленьня: тую мову ніхто ў Парыжы ня ведае. Вось гэта сюрпрыз! Але чаму ж сюрпрыз? — думаў я. Чаму яе павінны ведаць у Парыжы, калі ня хочуць ведаць у Менску?

Дыктат масквы ў галіне яе выдавецкай палітыкі распашоджваўся далёка і дасягаў драбніцаў. Аднойчы мы былі з дэлегацыяй Саюзу пісьменнікаў у Сафіі і меліся атрымаць там нейкі ганарап. З выплатай яго балгары доўга цягнулі і толькі ў апошні дзень паклікалі нас у бухгалтэрю. Там, нібы між іншым, паказалі атрыманую з масквы тэлеграму, дзе значылася, колькі каму з нашых аўтараў належала заплаціць у працэнтах. Сыракомскаму³⁷⁴ — 60, Ахмадулінай³⁷⁵ — 90, Вазыясенскаму³⁷⁶ — 75, Быкаву — 15. Чаму так — было незразумела. Высьветлілася толькі тады, як атрымалі грошы — усім прыкладна па 200 леваў, — незалежна ад жанру і памеру публікацыяў. У тым была съятая сацыялістычная справядлівасць, як жартавалі масквічы.

Тады ж у Плоўдзіве са мной здарыўся першы сардэчны прыступ, сталася дужа кепска. Добра, што побач былі сябры. Ратаваў мяне мой аднагодак, славуты паэт Косьця Ваншэнкін³⁷⁷, духоўна суцяшала Бэла Ахмадуліна. Зь іх дапамогай неяк выкараскаўся, хоць і давялося паляжаць у балгарскім шпіталі.

104. Аўтамабіль. Ніда

Будаваў у Ждановічах дачу і думаў: буду пісаць! На другім паверсе, у цесным куточку. Між бярозак, што высіліся над дахам, пазіраючи на падворак з ружамі ўнізе.

Але не пісалася мне на дачы. Усё тут шкодзіла — і размовы суседак побач, і брэх сабак, і дзіцячая гамана зь піскам і крыкам. А то яшчэ радыё аднекуль з боку блізкай дарогі. Напрыканцы лета рашыў: паеду ў Ніду³⁷⁸. Усе дужа хвалілі — здатнае мейсьцейка на беразе затокі, поруч з жоўтымі дзюнамі.

Пуцёўкі дастаў у літоўскім літфондзе, трэба было здавыць дазвол. Ніда — у памежнай зоне, праста туды не паедзеш. Хтосьці рассказваў, як выправіўся без дазволу, дык завярнулі, прывезылі ў Калінінград, бы парушальніка. Ведама ж, нашыя межы — заўжды на замку. Нават ад саміх сябе.

Па штамп-дазвол давялося хадзіць разы тры. То ня ў тыя гадзіны, то рана, то позна. То начальнік на прафзянятках, то па справах у свайго начальніка. Нарэшце штампы паставіў. Рабіў ён тое з такім шкадаваньнем, бы губляў палову сваёй зарплаты.

На гэты раз ехаў на сваёй «волзе» з Рыгорам Барадуліным, што сеў поруч, ды Ірынай на заднім сядзеньні. Рыгор быў дужа рады, што вырваўся нарэшце з апрыклага Менску, што наперадзе вольны месяц, калі можна папісаць вершы — ня ўрыўкамі, а як мае быць. Цяпер ён штосьц распавядаў, сыпаў прымяўкамі, дасыціннымі слоўцамі, праяўляючы надзвычайнную рухавасць розуму і думкі. То, вядома, ня чыста беларуская рыса, мабыць, часткова ла-

тыскаяя, прынятая ў спадчыну ад яго паўлатыша-бацькі. Слухаць яго — насалода, нават калі ён гаворыць экспромтам і не абавязкова вершамі, а вельмі дасыціпнай прозай.

Здаецца, ягоная проза ў той раз мяне падвяля.

Трохі заслуханы ёю, за Ашмянамі пачаў выяжджаць на магістральную дарогу. Быў слотны, туманны ранак, пацелі шыбіны ў аўтамабілі. Пярэдняе шкло ўвесь час цёrlі дворнікі, бакавыя заставаліся матаўся. Перад паваротам налеўва толькі аднойчы зірнуў управа і павярнуў. І тут жа жахнуўся — поруч, амаль упрыцірку, невядома адкуль вынікла машына, абагнала мяне і рэзка затармазіла. Каб ня ўрэзацца ў яе, я таксама затармазіў, а затым і спыніўся. З машыны выскачыў разълютаваны кіроўца і накінуўся на мяне, стараючыся выхапіць мяне з салёну. Mae пасажыры, нічога не разумеючы, пачалі крычаць, Рыгор выскачыў на дарогу, Грына дамагалася ў нападніка — у чым справа? Што мы зрабілі ня так? Я дык ведаў, што зрабіў ня так і чаго заслугоўваў. Добра, што той кіроўца, хоць і ліха ехаў, ды не спудлаваў, а то б пакаціліся абодва пад адкос з дарогі. (Цікава, што на tym скрыжаваныні годам пазней разъбіўся мой гарадзенскі сябра Барыс Клейн, паўгода хадзіў на мыліцах. Заклятае месца!)

Астатняя дарога выдалася без здарэнняў, хаця мае паджылкі яшчэ доўга дрыжэлі.

З таго вопыту я зразумеў, што небяспека пільнуе аўтамабіліста ня толькі на дарозе, на вуліцы, але можа быць і ўнутры аўтамабіля. Ведама, ва ўсіх адносінах лепей за ўсё ездзіць без пасажыраў, калі гэта магчыма. Гродзенскі мастак Пушкоў пагадзіўся падвезыці суседа, ды перакуліўся каля Друскенікаў, і змушаны быў некалькі гадоў плаціць таму — за прычыненую інваліднасць.

Гады праз два пасьля таго здарэння, на другой ужо машыне ў Менску ня змог пазъбегнуць сутыкнення (зноў не прапусыціў), і на перакрыжаваныні самазвал дужа ўлупіў мне ў правы борт. Добра, што ў машыне я быў адзін, без пасажыраў.

Каб пазъбегнуць аварыі (па ўласнай вінে), патрэбна ня толькі выконваць правілы руху, мець спраўную тэхніку і

быць цьвярозым. Але яшчэ і мець вераўчаныя нэрвы, заўжды пачувацца спакойным. Нават калі ў цябе ўрэжа са-мазвал, не губляць раўнавагі. Я так ня ўмею і таму не лічу сябе добрым шафёрам, хоць паезьдзіў за рулём нямала гадоў.

Пасылья я шмат езьдзіў з Рыгорам, прывык да яго гаворкі і рэагаваў на яе нармальна. У чымсь ён нават мяне супакойваў — найперш, вядома, добраўчлівай спаважнасцю, якая для кіроўцы заўжды шмат значыць. Што ж да жонкі, зь якой мы езьдзілі шмат гадоў, дык яна засвоіла абавязак памагаць весылі машыну — папярэджваць, падказваць, напамінаць. Толькі што не круціць руль. Хаця аднойчы, як я нядбайні паставіў на касагоры машыну і тая пакацілася да недалёкай рэчкі, Ірыне давялося яе ратаваць. Яна дагнала машыну, расчыніла дзвіверцы, ухапілася за рычаг [ручнога] тормазу і не дала машыне зрабіць буль-буль з крутаватага берагу. Прызнаюся, да майго гонару, — ніколі не сядоў за руль п'яны, нават учора ўвечары выпіўшы. Баяўся зболышага не аварыі (кажуць, што паводле статыстыкі ўсё ж цьвярозыя болей робяць аварый, чым п'яныя), а сустрэчы зь інспектарам. Уяўляю, што сказалі б мае нядобраўчліўцы, калі б пачулі, што Быкаў «папаўся п'яны за рулём». Дужа не хацелася даць ім дадатковай радасці.

За чвэрць стагодзьдзя я аддаў аўтамабілю ці ня болей сілы і эмоцыяў, чым літаратуры. Прычына таго, відаць, у спазынелым прыходзе да нас сусьеветнае зъявы — аўтамабілізацыі. У той час, як людзі іншых краінаў Эўропы і Амэрыкі выдатна засвоілі машыны і дарогі, мы толькі пачалі садзіцца за руль. Некалькі дзесяцігодзьдзяў наш чалавек за рулём лічыўся аўтааматарам з адпаведнымі да яго адносінамі ў грамадзтве. Неяк будучы ў Балгарыі, я запытаяў пісьменьnika Косту Странджаўа, які вёз мяне з Плоўдзіва ў Сафію, каторая гэта ў яго машына, мабыць, ня першая? Коста з гонарам адказаў: пятая ўжо. А я тады ня меў яшчэ і першай.

Каб набыць першую (папулярныя на той час «жыгулі»), давялося хадайнічаць перад аблыванкамам, доўга чакаць

ды і купіць амаль са скандалам: машина была разъмеркавана ў іншы раён — для перадавікоў вытворчасці. Позна ўзяўся за руль, затое вучыў машину, як ніхто з тых, што іх мелі зь дзяржінства. Аднойчы ў Парыжы запытаўся ў Ірыны Сакалагорскай пра нейкую дэталь у яе рухавіку, і яна паціснула плячыма — ня ведаю. Я капот ніколі не адчыняю. — А як жа ты езьдзіш? — Вельмі добра. Калі што псуецца, тэлефаную ў гараж, прыяджаюць хлопцы і ўсё робяць, што трэба. А я — заплатіла і паехала... І так сорак год за рулём.

У нас так не бывае. У нас за недасканалую тэхніку, дрэнныя дарогі, п'яных суседзяў-кіроўцаў плоцяць нэрвамі і жыцьцём. Мой мілы аўтамабільны сябра Алесь Ставер³⁷⁹ езьдзіў на разьбітай машине, зь няспраўным рухавіком, без надзейных тармазоў і загінуў у дарожным здарэнні. Застаўся рукапіс яго партызанскага раману, які ніхто не схацеў выдаваць.

З уласнага вопыту засвоіў простую ісціну: калі ты сам сабе не паможаш, дык не паможа ніхто. Так ужо быў заснаваны і функцыянаваў наш славуты савецкі аўтасэрвіс, зь якім я, як і шмат якія «аўтааматары», паймеў нямала адносінаў. Тыя адносіны не прыносілі нічога, апрач расчаравання і прыкрасыці. Калі ня горш. Генэрал Сульянаў паставіў на колькі хвілінаў сваю «волгу» каля менскага басейну, і яна зынікла. Доўга шукалі, хадзіў да міністра, наймаў экстрасэнса. Вопытныя людзі спыталі: машину рапантаваў? Ключы аддаваў? Во ў тых і шукайце... Дужа падобна на праўду, — той аўтасэрвіс ужо тады быў бандыцкі.

Але каб даць сабе рады, для пачатку трэба хоць штосьці ведаць. Парады дабрахатаў-дараццаў можна слухаць заўсёды, але не заўсёды ім верыць. Лепей за ўсё — літаратура. І з усяго яе тэхнічнага мноства, набытага мной, самая надзейная — яна ж і самая элемэнтарная — інструкцыя, што прыкладваецца да машыны. Там ёсьць калі ня ўсё, дык самае неабходнае. У «Аўтасэрвісе» няма і таго.

У славістычнай літаратуры Дом творчасці Ніды трэба было ехаць цераз Клайпеду, паслья на пароме да прычалу Кур-

шскай касы. За гушчаром хвойнікаў здалёк бялелі пясчаныя горы-дзюны. На ўскраіне ладнага пасёлачку кучкавалася некалькі мадэрновых дамовак з масіўным франтонам становай. Далей над хвойнікам высіўся паласаты слуп марскага маяка. То і была знакамітая Ніда.

Там я пісаў «У тумане»³⁸⁰. Рыгорка ў будынку насупраць чытаў Платонава³⁸¹ і пісаў вершы. Увечары мы спатыкаліся і пешаходнай дарожкай ішлі ўніз да берагу мора. Удзень наўзбоч той дарожкі ў траве Ірына збирала рыжыкі, саліла на закусь. Закусь была цудоўная! Шкада, Рыгор даўно ўжо ня браў — набраўся ў свой час на жыцьцё. Ён быў упэўнены, што паэт, які не прайшоў алкагольнае загартоўкі, кепскі паэт. Таму ёсьць безыліч прыкладаў і самы красамоўны — сучасная беларуская паэзія, якая — дрэнь. І ўсё таму, што паэты ня п'юць. Паўступалі ў партыю і баяцца атрымаць вымову. А з тым страхам якая ж можа быць паэзія? То была съятая праўда. З усіх знаёмых цвярэзьнікаў мы паважалі толькі аднаго (і то не паэта) Алеся Адамовіча, які тым ня менш цвёрда і ня раз абяцаў пачаць піць. Ды не сабраўся — заела палітыка. А то жыў бы і дасюль.

Сюжэт «Туману» быў гатовы даўно. Ідэя чалавечай безвыходнасці нязрушна сядзела ў маёй съядомасці і час ад часу дамагалася рэалізацыі. Некаторыя казалі: пэсымізм, фаталізм, розныя іншыя ўпадніцкія ўплывы. Можа, і так. Але колькі ў людзкім жыцьці здарaeцца канфліктаў — з сабой ці з грамадствам, якія развязаць немагчыма. Не паддаюцца ніякім разумным высілкам. І ня толькі ў сътуацыі, калі дабро супрацьстаіць злу. Але і тады, як пісаў Гегель³⁸², калі канфлікт ляжыць у адносінах правага з правым. Тое ўжо трагедыя. Як паглядзець, дык усё чалавече жыцьцё —трагедыя, бо ўсе пачываюцца правымі. Ніхто ня лічыць сябе вінаватым.

Рыгор дужа хваліў Платонава, я ж чытаў яго без ахвоты. Дужа ненатуральна, нязвыклая мова, зь вялікім націкам на паталёгію характараў. З тae прычыны мне шмат што не падабаецца ў Даастаёўскага. Мабыць, я ўсё ж у большай ступені рамантык, чым некаторым здаецца. Калі не ў сваіх

творах, дык у сваіх чытацкіх прыхільнасцяx. Дон Кіхот — во мая кніга. Хаця тая прыхільнасьць у мяне зь дзяцінства, але ж усе мы — зь дзяцінства. Не з універсытету ж.

Для Рыгора жыць — гэта пісаць вершы. Гаварыць вершамі і думаць таксама вершамі. Таго ніякая сіла ня можа яго пазбавіць. І яшчэ жарсыці. Грышкавы жарсыці — рухавік ягонай паэзіі. Людзей ён дзеліць на дзьве катэгорыі — чорных і белых. Можа, і спрошчана, але затое дакладна. Ці так, ці гэтак. Вядома ж, тое не хрысьціянскі — цалкам паганскі прынцып. Але натуральнаму чалавеку — Рыгору падабаецца паганства. Здаецца, пасъля ўсіх перажытых намі мітрэнг ён мае рацыю.

105. Чарнобыль

Я сядзеў на дачы і замест таго, каб паліваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорава даймалі газэты і часопісы, зредчас радыё і тэле, — усім спатрэбліся артыкулы наконт перабудовы. Мабыць, прафэсіяналалаў перабудоўшчыкаў бракавала, і яны ўспомнілі аматара Быкава. Нядайна яшчэ пазбягалі ўспамінаць маё імя, цяпер жа напрамілы Бог прасілі: напішы хоць што-небудзь. Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было, што і дапісвалі і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафэсіяналы і ўмелі дамагчыся свайго. І Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць.

У такі час прыйшла наша мілая суседка Валянціна Мікалаеўна Мільто, сказала, што ўчора адбылася нейкая катастрофа на Украіне, Захад дужа ўстрывожаны. Катастрофаў у нас заўсёды хапала, хаця пра іх і не паведамлялі, каб не пісаваць настрой працоўных, не выклікаць панікі. І я не трывожыўся — працягваў сваю пісаніну. Але ўсё ж весткаў пра бяду болела, штось перадало Бі-Бі-Сі. Надвячоркам стала вядома, што сапраўды сталася катастрофа — выбухнуў рэактар у Чарнобылі. Але тое — на Украіне, чаго нам баяцца?

У Беларускім ЦК так і сказалі, калі туды патэлефанаў хтось з дачных суседзяў. Але неўзабаве на сваю дачу ў пасёлку прыехаў Васіль Барысавіч Несцярэнка, які быў дырэктарам ядзернага цэнтра ў Соснах. Ён толькі што прыляцеў з Масквы і першым чынам завітаў у ЦК біць вялікую трывогу, прымаць меры. Радыенукліды ўжо засыпаюць Беларусь — прыборы рэгіструюць небясьпечныя дозы. Кіраўніцтва ЦК яго супакойвала — нічога страшнага. Той, аднак, не сунімаўся — тузаўся да ўсіх інстанцыяў, ужо ён разумеў, чым тое пагражала народу. Але што ён мог зрабіць? Што наогул можна было зрабіць? Кузьмін, якому я патэлефанаваў, сказаў, што трэба ўжывашь ёд. Некалькі крапляў ёду на драбок цукру, і ўсё. Болей сродкаў ад атamu мы ня мелі.

Увечары зь Кіславодзку патэлефанаваў Адамовіч, — ён выяжджае. Я жартам сказаў, каб з тым не съпяшаўся, хай бы захаваўся адзін зь беларусаў — дзеля чысыціні генафонду. Нам ужо ратавацца позна. Тым ня менш Адамовіч прыехаў. Адразу пабег у ЦК, дзе супакоіць яго таксама нічым не маглі. Хаця перад тым і запэўнілі Гарбачова, што беларусам чарнобыльскі атам не пагражае. Гарбачоў паставіў іх у прыклад украінцам, якія запанікавалі і прасілі грошы. Беларусы нічога не прасілі. Тады Адамовіч спаткаўся зь Несцярэнкам і дазнаўся ад яго, што насамрэч нашыя справы — дрэнь. Галоўнае, няма прыбораў, каб мераць ступень паразы, няма ніякіх іншых сродкаў. Адамовіч паймчаў у Маскву, да Гарбачова — ратаваць беларускую нацыю. Гарбачоў быў у стане вялікай трывогі і разгубленасці — каму верыць? Партыйнаму кіраўніцтву, якое маўчала, вучоным, што захоўвалі зайдзросную вытрымку, ці «панікёру» Адамовічу? Усё ж ён паверыў дылетанту Адамовічу, якому ўдалося празь яго выбіць нейкую колькасць дазіметраў. Генсек адчуў нутром, чыя праўда і хто яго ашуквае. Зрэшты, мабыць, і самому Гарбачову хацелася ашукацца, калі б была магчымасць.

На выхадныя, калі ні ў Маскве, ні ў Менску нікога з начальнства нельга было знайсці, Адамовіч прыехаў дадому. У гарадзкіх умовах спаткацца было немагчыма, нашы

кватэры даўно і шчыльна праслушоўваліся, і мы дамовіліся махнуць на прыроду. Паехалі ў бок Івянца, на Іслач, ля рачнога беражку паставілі машыну. Пакуль жонкі Ірына і Вера ладзілі закусь, паволі пайшлі між дрэваў. Саша пачуваўся дужа заклапочаны, нават падаўлены tym, што нядыяўна адбылося. А галоўнае — замшэлай глухатой кіраўніцтва, якое дбала пра адно: каб як мага далей ад народу схаваць небясьпеку. Каб ён ціха сядзеў і памалу, неўпрыкмет канаў, не трывожачы начальства. Мы тады мала што ведалі, але пра небясьпеку радыяцыі Адамовіч ужо начуўся ў Маскве. Ды й наш Несыцярэнка нямала пра тое паведаміў. Акадэмік Лягасаў распавёў болей за іншых, бо, мабыць, лепей за іншых ведаў, што гэта такое — чарнобыльскі выбух. Хутка атамныя электрастанцыі будуць выбухаць адна за адной, сказаў ён — Курская, Смаленская, Ленінградзкая... Паратунку ад таго пры гэтай систэме акадэмік ня бачыў і, мабыць, з тae прычыны празь нейкі час скончыў жыцьцё самагубствам. Адамовіч быў вельмі ўстрывожаны і сказаў, што надышоў час, калі трэба званіць ва ўсе званы — ратаваць чалавецтва. Да таго шэраг гадоў ён біў у званы — ратаваў съвет ад ракетна-ядзернага шаленства, цяпер надышла чарга рабіць тое ад «мірнага» атаму. Мы павінны як мага болей выступаць у друку, па тэлевізіі, проста гаварыць зь людзьмі, даводзіць, што ім нарыхтавала савецкае кіраўніцтва на чале з выпрабаваным ленінскім авангардам. Гарбачоў, падобна, пачынае што-нішто разумець, але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сыцяй, для якой не існуе нічога, апроч іхнай звыродлівай ідэі — улады на грунце марксизму-ленінізму. Дзеля яе чысыціні і нязрушнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтвам.

Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні ўніверсытэту яго вербавалі ў сэксоты і як ён выкручваўся. А нядыяўна дазнаўся, што вярбоўка выпускнікоў была зусім ня выбарацнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі (мы вас паважаем і толькі вам прапануем і г. д.), а спрэс і ўсіх, — каб кожнага мець у сваёй кішэні. З разылікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачаныя абставіны, калі завербаваць

будзе болей складана. Агенты-сэксоты ўсюды патрэбныя, менавіта яны, а зусім ня члены партыі ёсьць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды ўсе камуністы — патэнцыяльныя ці сапраўдныя сэксоты, хаця, зразумела, ня ўсе сэксоты — камуністы, нямала там і беспартыйных. То ёсьць згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які пераўзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгасынік з паляводчай брыгады такі ж сэксот з клічкай, як і міністар або прафэсар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкованы да съмерці. Бясьпека разводу не дае, слушна заўважыў калісьці Сакрат Яновіч³⁸³.

Я тады папытаўся: як жа нам адносіца хоць бы да некаторых сяброў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны — там? Што сэксоты. Саша са скрухай сказаў: «Увогуле тое — невырашальная проблема. Гэта ўсё роўна як съмяротная кара. Што лепш — забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не дакараць ніводнага невінаватага? То пазытыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку, і на надзею таксама».

О, гэта праклятая людзкая надзея, матка дурных, як яе трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі³⁸⁴! Яе выдатна навучыліся скарыстоўваць усе — ад Гітлера да Сталіна! Няшчасных быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам³⁸⁵, стралілі ў Курапатах³⁸⁶, сказаўшы, быццам саджаюць на дзесяць гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, а казалі — камуністычнае грамадзтва, і заклікалі да надзеі на съветскую будучыню. Менавіта надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцяшала чалавечства. А зараз, пасыль Чарнобылю, чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз сто тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на нядайную выснову Макса Борна наконт таго, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога, апроч цёмнай будучыні, не чакае чалавечства. Во што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналягічнага ХХ стагодзьдзя.

Мілы, разумны Саша, якую балючую праўду ты ка-
жаш! І як нам жыць, ведаочы тую тваю праўду? — разгуб-
лена думаў я.

106. Дубянецкі. Адамовіч

Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі
тамоў майго Збору твораў³⁸⁷, Надышла чарга двух апошніх,
і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая
аповесыць асонаю кніжкай у Беларусі не друкавалася (у
Расеі таксама), упамінак пра яе не дазваляўся. За tym
пільна сачыў сам қуратар савецкай цэнзуры, намеснік
загадчыка ідэялагічнага аддзелу ЦК КПСС таварыш Сеў-
рук. Калі аднойчы В. Аскоцкі ў прадмове да зборніку маіх
аповесыцяў³⁸⁸ напісаў пра яе некалькі фактаў, увесь тыраж
кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старон-
кі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі,
ды марна. Зынявечаная кніга пайшла ў продаж³⁸⁹.

Але час быццам зъмяніўся. З моманту першай, часопіснай
публікацыі аповесыці мінула болей за дваццаць гадоў, і
выдавецтва вырашила, што ў Зборы твораў аповесыць
можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар
[выдавецтва «Мастацкая літаратура»] Міхал Хведаравіч
Дубянецкі, яна значылася ў каталоге і на кніжнай ярмар-
цы сабрала нямала кантрактаў. ЦК КПБ у асобе А. Кузь-
міна таксама не пярэчыў яе выданню. Рэспубліканскі
галоўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены
на паліграфкамбінат.

Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго
моманту — пільнасці ўнутраных сэксотаў. І вось менавіта
зь іхняй ініцыятывы ў Менск з маскоўскага галоўліту прый-
шоў загад аповесыць Быкова не выдаваць. Дубянецкі
паведаміў мне пра тое і раззлаваны сказаў, што ён паслаў
у Москву тэлеграму на імя сакратара ЦК тав. Зімяніна,
дзе скардзіцца і пратэстуе. Усё ж і Зімянін, і Сеўрук —
нашыя землякі, павінны ж яны паспачуваць сваім людзям.

Бедны і наіўны, нягледзячы на свой партыйны вопыт,
Міхал Хведаравіч, на што ён спадзяваўся! Я распавеў яму

пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаяў расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек і як для брата зрабіў выключэнне — падаслаў яму ў магілку сувежага хвойнічку. Усё ж брат... Дубянецкі мне не паверыў, сказаў: вось убачыце, яны свой загад адменяць. Трэба пачакаць адказу.

Замест іхняга адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК КПБ, строгай вымовы і ўрэшце — адстаўкі. Пазней з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасъля якога ён хутка апынуўся на Паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасъля Дубянецкага, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаяць б для прыліку памяняць слова ці што? Тое дасыць падставу паведаміць у Москву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохі падзвіўся наўнасыці Аляксандра Трыфанавіча, але зрабіў так, як ён раіў, — трохі пачысьціў стыль. І праўда, аповесць у такім выглядзе (надта, дарэчы, зньявечаным пасъля шматлікіх рэдагаванняў) і была надрукаваная ў апошнім томе майго Збору твораў. На гэты раз Сеўрук ня мог дамагчыся свайго і адступіў — вырашыў дабраць у іншым.

Завітаўшы да мяне на кватэру, Адамовіч сказаў, што напісаў ліст Гарбачову, прынёс, каб я яго прачытаў. То была скарга генсеку на яго падначаленага Сеўрука, які даўно і нязрушна зрабіўся злым геніем беларускай літаратуры, у прыватнасці да пісьменьнікаў Быкава і Адамовіча. Далей у лісьце ішоў пералік выпадкаў, калі Сеўрук загадваў рэдактарам і дырэкторам выдавецтваў не друкаваць гэтых літаратараў, зьнімаць са старонак часопісаў іхня творы, выкідваць артыкулы і нават не пушчаць Адамовіча ў замежныя паездкі, дзе ён павінен быў выступаць з дакладамі. Ты падпішаш? — пытаўся Адамовіч. Я выказаў сумнеў у карысыці такога звароту, сказаў, што ніколі гэтым людзям ня скардзіўся, але падпісаў. Чаго за кампанію ня зробіш?

Доўга з Москвы не было нікага адказу, затым абодвух падпісантаў нечакана паклікаў Кузьмін. Ён зачытаў нам

частку паперы, што атрымаў з апарату ЦК. Там паведамлялася, што з нагоды скаргі двух літаратаў у ЦК КПСС праведзена старанная праверка дзейнасці тав. Сеўрука В. Н. і што ніводзін факт, прыведзены ў іхнім лісьце, не пацьвердзіўся. Дырэктары выдавецтваў і рэдактары часопісаў паказалі, што тав. Сеўрук не ажыццяўляў у адносінах да іх нікага дыктату, што патрабаваныні да пісацеля Адамовіча былі зроблены па іх асабістай ініцыятыве. У заключэныне сакратару ЦК КПБ загадвалася прыняць меры ўзьдзеяння да двух беларускіх паклённікаў, якія дапусцілі неадэктивныя выпады супраць адказнага работніка ЦК КПСС. Адамовіч слухаў усё тое, і ягоны твар браўся чырвонымі плямамі, я ж адчуваў зласцілівую радасць за сябра — будзеш ведаць, як скардзіцца! Прачытаўшы, Кузымін таксама заўсміхаўся — ну што мне з вамі рабіць? Былі б члены партыі — паставіў бы пытаныне аб выключэнні, а так... Перадам у прафсаюзную арганізацыю, сказаў ён і шчыра зас্মяяўся. Мы сумна зас্মяяліся разам.

Ня ведаю, і ці пісаў што яшчэ Адамовіч у ЦК, я на тую гісторыю амаль забыўся. Але як бы то ні было, Сеўрук усё ж вылецеў з ЦК і апынуўся... намеснікам галоўнага ў «Ізвестіях». Пасьля працаваў яшчэ недзе, аж покуль ня стаў давераным дарадцам прэзыдэнта РБ. З чым абодвум — нашае зь нябожчыкам [Алесем Адамовічам] віншаванье!³⁹⁰

107. Курапаты

У краіне пачало адбывацца штось незвычайнае, немагчымае ніколі раней. Шмат якія газэты, нават маскоўская «Правда», пісалі аб неабходнасці перабудовы, беспэрспэктывнасці савецкай эканомікі. Я надрукаваў некалькі артыкулаў у «Ізвестіях» (шчыраванынем Матукоўскага), у «Звязыдзе» і нават у «Советскай Беларуссии». Галоўным чынам наконт нашага нядаўняга мінулага. «Комсомольская правда» зъмісціла мой артыкул у абарону духоўных

каштоўнасціцяў. То быў адказ на публікацыю вядомага ваяўнічага бязбожніка, прафэсара Крывялёва. Цяпер бы я такі артыкул не пісаў, але што зробіш, упушчанага ня вернеш. Тады здавалася, што рэлігія будзе на баку дэмакратыі, бо Хрыстос па сутнасці быў дэмакратам. Аднак сталася інакш. Праз дужа кароткі час праваслаўная царква і камуністы даволі гарманічна паядналіся — галоўным чынам на еднасці імпэрыялістычнай ідэі, што прычынілася да разбурэння рэлігійных ілюзіяў у постсавецкім грамадстве.

Старая савецкая ідэалёгія ўпарты не хацела саступаць сваіх пазыцыяў. Калі Элем Клімаў зныў па сцэнару Адамовіча неблагі фільм пра партызанку³⁹¹, чыноўнікі ад кінематографу рэзка супрацівіліся. Зъніты ў Беларусі, ён, натуральна, ня мог абысьці ўвагу беларускага кіраўніцтва, і калі фільм неяк падтрымліваў Кузьмін, дык рэзка супраць выступаў аддзел культуры ЦК. Аднойчы менавіта Кузьмін арганізаваў абмеркаваньне фільму грамадзкасцю, для чаго былі запрошаны партызаны, ветэраны, некаторыя пісьменнікі. Мы з Сульянавым выступілі ў падтрымку фільму, Антановіч — супроць, і з таго часу рэзка разышоўся з Адамовічам.

Тое разыходжанье не было нечаканасцю для абодвух. Супраць Адамовіча на tym часе стварылася пэўная апазыцыя ў Беларусі, асабліва сярод маладых нацыяналаў. Прычына таго была простая — Адамовіч сваю прозу пісаў па расейску, хаця літаратуразнаўства і крытыку — па-беларуску. Аднойчы ён зъміясціў (здаецца, у «ЛіМе») дыскусійны артыкул пра неабходнасць падвышэння інтэлектуальнай вартасці беларускай прозы, якая, на думку аўтара, празьмерна ўпадабала грэцца калія нацыянальнага «циапельца». Тое выклікала гарачае незадавальненіе маладых, падагрэтае пэўнымі людзьмі з ЦК. Урэшце і кіраўнік Саюзу пісьменнікаў Ніл Гілевіч стаў³⁹² у шэраг праціўнікаў Адамовіча, што стала для апошняга зусім нясыцерпімым і падрыхтавала ягоны ад'езд у Москву. Там яго абраў дырэкторам інстытуту кінамастацтва. Шмат хто ўзрадаваўся

ад'езду, мне ж стала дужа сіратліва бяз Сашы. Хаця ён і званіў з Масквы, коратка пісаў, зредку прыяжджаў у Менск, дзе заставалася ягоная сям'я — жонка Вера і дачка Наташа. Але ўжо было пэўна, што ў Менск ён ня вернеца — на вялікі жаль ягоных сяброў, якія яго вельмі любілі. Некалі звычайна маўклівы Навум Кісьлік сказаў пра Сашу: «Калі б ён піў, яму б цаны не было». Гэта была вышэйшая адзнака Адамовічу ад пітной кампаніі. Але ў Менску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты, таксама як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Менск. Мабыць, чалавеку гэтага сумлення і таленту нідзе няма месца на съвеце. У Менску ён прабыў столькі гадоў толькі дзякуючы падtrzymцы Кузьміна, якога насуперак шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна.

Галоўным рэдактарам «ЛіМу» тады быў Анатоль Вярцінскі, ён намагаўся рабіць газету пісьменнікаў актыўным барацьбітом за перабудову, надрукаваў шэраг съмелых і глыбокіх артыкулаў пра палітыку і асабліва пра стан беларускай мовы. Аднойчы ён пазваніў мне і папрасіў пра адну паслугу. Рэч была ў tym, што два аўтары — Зянон Пазняк³⁹³ і Леанід Шмыгалёў³⁹⁴ — прынеслы яму артыкул пра знайдзеныя пад Менскам пахаваныні ахвяраў НКВД 30-х гадоў. Каб надрукаваць артыкул, трэба «паплавок» — кароценькая прадмова кагось з аўтарытэтных аўтараў, якога ён бачыць у асобе Быкова. Зь Зянонам Пазняком я ня быў знаёмы, ведаў толькі, што ён піша кніжкі па краязнаўстве і ёсьць аўтарам вельмі добрага артыкулу пра мову, надрукаванага ў эстонскім часопісе «Радуга». У той жа дзень Пазняк пазваніў мне, і мы спаткаліся каля знакамітай у Менску турмы — Пішчалаўскага замку³⁹⁵. Пазняк выглядаў старэйшым за свае няпоўныя пяцьдзесят гадоў, быў стрыманы і ветлівы, перадаў мне рукапіс артыкулу, які я прачытаў дома і напісаў кароценькую ўрэзку. Прадбачачы, вядома, які вэрхал паднімецца пасля публікацыі.

Так яно і сталася. Але ў адрозненіне ад мінулых часоў цяпер і другі бок мог пастаяць за ўласныя прынцыпы. А прынцыпы гэтага былі наскроў выкryвальніцкія ў адносінах

да нядаўняга чэкісцкага мінулага. Публікацыю «ЛіМу» падхапілі некаторыя расейскія СМІ, польская «Газета выборча», а затым іншыя замежныя газэты. Урад Беларусі быў змушаны неяк рэагаваць і стварыў камісію па рассыльедаваныні, маючы надзею неяк усё ўтаіць. У тую камісію ўвайшлі высокія ўрадоўцы, генэральны пракурор, старшыня КДБ, некаторыя дэпутаты-пісьменнікі і мастакі. Старшынёй была прызначана Ніна Мазай, віцэ-прем'ер ураду. Вырашылі ўсё пачаць з пошуку дакумэнтаў у КДБ. Але старшыня КДБ генэрал Шыркоўскі, у кабінэце якога мы сабраліся, з гаркатой паведаміў, што нічога няма. Усё пагарэла ў вайну, панішчана нямецка-фашистыскім захопнікамі. З сваіх рук ён паказаў некалькі папкаў асабістых справаў, там сапраўды нічога нельга было зразумець. Калі расстралялі, дык было невядома, дзе і хто? Пасъля шрыфтовага надпісу энкавэдиста стаяла чарнільная закаручка, зь якой немагчыма было прачытаць прозвішча. Умелі шыфраваць, нічога ня скажаш...

Затое на месцы ямаў за кальцавой дарогай справа выглядала іначай. Група салдатаў раскопвала курганкі і ямкі. Раскопвалі паводле ўсіх правілаў археалёгіі, кіраваў сам Пазняк, пераціралочы ў пальцах кожны драбок зямлі, ўсё абмерваў і замалёўваў. Вельмі хутка набралася груда касьцей, прастрэленых у патыліцу чарапоў, рэшткаў абутку, асабістых рэчаў, шмат гільзаў ад наганаў. Другая група людзей абышла навакольныя вёскі, сабрала съведчаныні пра тое, як тут у 30-я гады прывозілі зь Менску людзей і стралялі. Пыталіся: ну а ў вайну ці стралялі тут каго немцы? Адказ быў адноўкавы: у вайну тут нікога не расстрэльвалі, немцы стралялі ў іншым месцы — у Трасыцянцы. (Тое, аднак, не перашкодзіла іншай камісіі, створанай пры Лукашэнку, съцвярджаць празь якіх шэсць гадоў, што тут немцы расстралялі гамбургскіх яўрэяў.) Тады ж афіцыйныя ўлады, у tym ліку і генпракурор са старшынёй КДБ, змушаныя былі прызнаць факт злачынства НКВД. Пра тое яны нават выдалі ў Москве кнігу. Увогуле ўсё было дасыльдавана і зразумела, камісія склала адпаведны акт. Закінutaе

ўрочышча на ўскрайне Менску набыло назоў Курапаты і зрабілася ахвярным сымболем Беларусі.

Каб той сымболъ неяк адзначыць на месцы, трэба было стварыць помнік ці хоць бы які знак. За тое ўзялася адмысловая камісія пад кіраўніцтвам народнага мастака Беларусі В.Шаранговіча³⁹⁶. Але спрыяльны для таго час, відаць, быў упушчаны, набліжаўся камуністычны рэванш. Камісія і асабліва яе старшыня не знайшлі ў сабе волі выбраць зь немалой колькасці праектаў здатны для матэрыяльнага ўвасабленыня і канчаткова завалакіці справу. Нейкі знак там збудавалі паводле ініцыятывы прэзыдэнта Клінтанна, якога прывёў у Курапаты лідэр апазыцыі З.Пазняк. Той знак у выглядзе мармуровай лаўкі неаднойчы спрабавалі разьбіць, паставілены грамадзкасцю крыж валілі, — рэжым рабіў усё, каб сыцері зь людзкой памяці злачынства бальшавікоў. Цяпер там пракладваюць шасэйную дарогу³⁹⁷, каб тое злачынства назаўжды закаціць пад асфальт.

108. БНФ

Але пакуль што ідэя справядлівасці і асуджэння сталінскіх рэпрэсіяў была яшчэ моцнай, асабліва сярод нацыянальных інтэлігенцыі. Паводле ініцыятывы Зянона Пазняка было вырашана стварыць адмысловае таварыства — Беларускі мартыралёг з перспектывай ператварэння яго ў іншую, болей радыкальную арганізацыю. Пасля Пазняк скажа, што пра яе стварэнне, апроч яго, ведалі Дубянецкі і Быкаў, але тое не зусім так. Каstryчніцкім надвячоркам я ішоў у Чырвоны касцёл³⁹⁸, як і шмат хто, для стварэння Мартыралёгу. Туды ж прыйшлі некаторыя пісьменнікі і мастакі — Максім Танк, Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, Рыгор Барадулін, Уладзімер Калеснік³⁹⁹, Міхал Дубянецкі і шмат іншых.

Аднак і другі бок прыняў свае меры і няблага падрыхтаваўся. Каб заняць месцы ў зале і не дапусціць іншых, за гадзіну да пачатку туды папрыходзіла маса кадэбісташ у

штацкім, сакратары гаркаму, прадстаўнікі прокуратуры на чале з намеснікам генэральнага прокурора Кандрацкім. Самы першы прыйшоў з ЦК інструктар Бузук, які, мяркуючы па ўсім, меў выразнае заданыне сарваць сход.

Я таксама прыйшоў крыху раней і забег у кабінет дырэктара Дома кіно, якім тады быў Чырвоны касыцёл. Там якраз і стаўся съведкам таго, як гэты Бузук схапіўся з Пазыняком — наконт маочай адбыцца імпрэзы. Пазыняк даў яму добры адлуп, і я падумаў тады: «Цвярды харектар! Каб такіх болей у Беларусі».

Залі ўжо была поўная, заняў свае месцы прэзыдым. Кіраваць усім, здаецца, узяўся Міхал Дубянецкі, які сядзеў поруч са мной. Належала абраць кіраўнічыя органы Мартыралёгу, тут і ўсchaўся вэрхал. Асабліва як настала чарга абраць старшыню. Нахілўшыся да мяне, Дубянецкі сказаў: зараз пасыпцца прапановы — Быкова. Ужо таго я дапусциць ня мог і, устаўши, запрапанаваў Пазыняка.

У залі настаў шум, гоман і крыкі тых, што прыйшли сюды з намерам сарваць сход. Нешта супраць Пазыняка даводзіў прокурор Кандрацьеў, істэрычна выкрывала зь месца сакратарка гаркаму. Дубянецкі з трывуны аб'явіў галасаваныне, але як дайшло да Пазыняка, да яго падскочыў Бузук, пачаў сыпіхваць з трывуны. Залі абурана крычэла. Тады я ўстаў з-за стала і пррапанаваў прадоўжыць галасаваныне. Хто за, хто супраць, аднагалосна! — аб'явіў я, як гэтаму навучыўся на сэсіях Вярхоўнага Савету. На тым усё скончылася. Старшынёй Мартыралёгу быў абраны Зянон Пазыняк.

І тады хтось (ня памятаю хто) пррапанаваў з залі: лічыць абранны камітэт Мартыралёгу — аргкамітэтам Народнага фронту. Залі аглушальна запляскала, тыя аплядымсмэнты палічылі за згоду. Апанэнты былі ў ярасыці, съязміўшы, што ашукаліся. Але ўжо нічога нельга было перарабіць, пратакол сходу пісаўся бязь іх. Як і гісторыя Беларусі таксама. Прынамсі, мы так меркавалі, віншуючы адзін аднаго зь перамогай.

Але тое, што адбылося ў Чырвоным касыцёле, не было аканчальнай перамогай, не было нават яе паловай. На-

заўтра мяне паклікаў старшыня Вярхоўнага Савету Г. Тара-зевіч. Увогуле зь нейкага часу мы былі ў добрых адносінах. Яшчэ вясной я звязртаўся да яго з просьбай аб рэабілітацыі шмат якіх дзеячаў культуры. Перад тым на нарадзе ў ЦК мы звязрталіся да Я. Сакалова⁴⁰⁰ наконт рэабілітацыі А. Гаруна⁴⁰¹ і Ц. Гартнага⁴⁰², але Сакалоў сказаў, што, «на жаль», няма адпаведных дакумэнтаў. Пасля прыватным чынам я гутарыў наконт таго ж з другім сакратаром Ігруновым, але ўсё бяз вынікаў. Таразевіч сказаў: «Складзіце сыпіс і падайце мне быццам на памілаваньне». Я абзваніў усе творчыя саюзы, тэатры, кансэрваторию — набраў 55 чалавек, аднёс у Вярхоўны Савет. І празь якія два месяцы выйшаў указ, падпісаны Таразевічам, аб рэабілітацыі ўсіх, апроч Ф. Аляхновіча⁴⁰³, крымінальная справа якога знаходзілася ў Літве, дзе ён загінуў.

Цяпер Таразевіч выглядаў дужа заклапочаным і спаткаў мяне пытаньнем: «Што гэта вы стварылі, то ж — палітычная партыя. Гэта падсудная справа, пракуратура пачынае рассыльедаваньне...»

Увечары я, Пазняк і Дубянецкі спаткаліся ў скверы. Дубянецкі прапанаваў мне ўзначаліць аргкамітэт народнага фронту, ды я адмовіўся. Лепш бы, каб яго ўзначаліў Пазняк, ды Пазняк ужо задзейнічаны на Мартыралёгу. Народны фронт такім чынам заставаўся без старшыні.

Празь дзень да мяне на кватэру завіталі Васіль Якавенка⁴⁰⁴ з Алесем Емяльянавым⁴⁰⁵. Апошні працаваў кансультантам у СП і набыў вядомасць тым, што прызнаўся, як яго вербаваў КДБ, ды ён не пагадзіўся. Пісьменніцкая грамадзкасць падвергla яго астракізму, хоць было невядома за што: за тое, што яго вербавалі, ці за тое, што ён прызнаўся. Абодвух прывёў да мяне адзін клопат — хто стане лідэрам БНФ? Угаворвалі мяне, ды я цвёрда адмовіўся — я не хацеў ды і не адчуваў маральнага права на тую місію. У канцы нашай размовы я сказаў Васілю: «А чаму б табе не зрабіць тое?». Васіль сказаў, што падумае. І назаўтра якраз перад паседжаньнем аргкамітэту паведаміў, што згодны.

На важнае арганізацыйнае паседжаныне апроч сяброў камітэту прыйшлі таксама сакратар гаркаму П. Краўчанка⁴⁰⁶ і кіраунік СП Ніл Гілевіч. Калі пачалося паседжаныне, абодва выступілі рэзка супраць стварэння БНФ. Гілевіч глыбакадумна даводзіў, што тое прыдатна для балтыйскіх народаў, але не для Беларусі. Беларускі народ такой арганізацыі ня прыме?. Дзіўна было чуць гэткія слова ад майго нядавняга сябра, які здаўна лічыўся нацыяналістам нумар адзін.⁴⁰⁷ Краўчанка даводзіў тое ж. Як учора дамовіліся, я прапанаваў кандыдатуру Васіля Якавенкі, і прысутныя згодна прагаласавалі «за». Пазыняка на сходзе тады не было.

Але празь дзень-два, як Пазыняк дазнаўся пра тыя выбары, аргкамітэт быў скліканы зноў і адбыліся перавыбары. Старшыней усё ж стаў Пазыняк. То, аднак, адбылося без мяне. Я па нейкай прычыне на паседжаныні адсутнічаў. Канешне, я лічыў, што кандыдатура Пазыняка ва ўсіх адносінах лепшая за Якавенку. І калі я не пропанаваў Пазыняка на першым паседжаныні, дык толькі таму, што ён ужо быў заняты на Мартыралёгу. Цяпер на тое месца была абрана Мая Кляшторная, дачка панішчанага беларускага паэта і сама былая зыняволеная ГУЛАГу.

Якраз у гэты час — празь дзень ці два — насоўваліся Дзяды, меркавалася прыняць у іх удзел. Але на паседжаныні БНФ рагылі, што паколькі Дзяды — съвята рэлігійнае, дык удзел у іх — справа асабістая. Я тады грыпаваў і на могілкі не пайшоў. А менавіта там разгарнуліся трагічныя для менчукоў падзеі. Як тысячы іх падышлі ад станцыі мэтро да могілкаў, там ужо нарыхтаваліся шэрагі войска і міліцыі — з варанкамі, аўтобусамі і нават вадамётамі. Людзей пачалі разганяць, біць, арыштоўваць, труціць газамі з партатыўных балёнчыкаў. Атруцілі і Пазыняка, які ішоў на чале калёны. Але Пазыняк не саступіў. Ён скіраваў на тоўстым полі пад съняжком, які сыпаў з хмарнага неба, адбылося набажэнства. Угары развязваўся бел-чырвона-белы сцяг, выступалі прамоўцы і сярод іх пісьменнік

Уладзімер Арлоў⁴⁰⁸. Тады і пасьля шмат людзей апынуліся зьбітыя і затрыманыя ў пастарунках.

Ранкам я звязаўся з маскоўскім часопісам «Огонёк» (рэдагаваным тады В. Кароцічам), які быў самым радыкальным друкаваным органам краіны і шмат пісаў пра перабудову. У рэдакцыі сказалі, што прышлюць у Менск спэцкора, але матэрыял пра інцыдэнт патрэбны тэрмінова ў нумар. Ноччу я напісаў артыкул, перадаў яго па тэлефоне, і ён хутка звязаўся ў «Огоньке»⁴⁰⁹. Артыкул называўся «Дубінкі замест перабудовы». Гэта быў ці на першы матэрыял наконт падаўлення нацыянальна-вызвольнага руху ў Беларусі.

Скандал атрымаўся магутны. ЦК Беларусі на чале з Сакаловым разьюшана прымаў меры. Кіраўнікі найперш узяліся ўсяляк абвяргаць факт паліцэйскай расправы над мірнай дэмансстрацыяй. (Міліцыя нікога ня біла, ня труціла «чаромхай». Гэта быў мяцеж нацыяналістаў супраць савецкай улады, які ўдалося падавіць мірнымі сродкамі.) Мяне выклікаў Сакалоў і апрацоўваў у гэткім, прыкладна, пляне. Я яму кажу пра гвалт з боку праваахоўных органаў, а ён даводзіць, што фактаў гвалту няма. Дзеля таго спасылаецца на заключэнне камісіі, якая ўжо рассыльедавала той інцыдэнт. А ў камісіі, кажа, такія паважаныя людзі, як мастак-акадэмік Савіцкі, пісьменнік-ляўрэат Гілевіч, мы ім змушаны верыць. Шмат якія журналісты даводзілі адваротнае, але ім не было веры. Будзінас⁴¹⁰ нават зняў пабоішча на кінастужку, усё роўна даводзілі, што газы не прымяняліся. (Камісія ўзважыла запасы «чаромхі» ў МВД — уся ў наяўнасці.) Прыйшоўшы ад Сакалова, я напісаў ліст Гарбачову, распавёў пра варварскую гісторыю ў Беларусі і прасіў справядлівасці.

Адказу ад Гарбачова, вядома, не атрымаў — атрымаў выклік на нараду творчай інтэлігенцыі, якая ладзілася на Старой плошчы, у ЦК КПСС. Там у невялічкай залі сабраўся ці на ўвесь творчы актыў краіны, было шмат знаёмых літаратараў. На сцэну выйшла палітбюро ў поўным складзе на чале з Гарбачовым. Той пачаў штосьці гаварыць, і М. Шатроў, які сядзеў побач, ціха так кажа: паслушаць

бы, што ты скажаш, як яны цябе запруць паслом кудысь у Манголію. Я тое запомніў. І тады раптам чую — Гарбачоў звяртаецца да мяне: «Васіль Быкаў, як так здарылася, што беларусы выйшлі супраць савецкай улады? Спакойны, дысцыплінаваны народ... Не зразумела».

Я пачаў штось тлумачыць, сказаў пра жорсткасць міліцыі, якая зьбівала і труціла жанок і дзяцей, што ішлі на могілкі, дзе пахаваны слынныя людзі Беларусі, у tym ліку і Машэраў. Гарбачоў недаўменна паціскаў плячыма. Насупраць у першым радзе сядзеў галоўны арганізатар таго Я. Сакалоў і маўчаў. Пачалі выступаць гаваркія артысты і пісьменнікі, гаварыць пра перабудову. Напрыканцы, стоячы ў праходзе, загаварыў Віктар Астаф'еў, які вельмі рэзка асудзіў беларускіх камуністаў за «зъверства да самага, можа, спакойнага са славянскіх народаў» і запатрабаваў расесьледаваць злачынства, учыненая на Дзяды. Я быў дужа ўдзячны майму расейскаму сябру і горача абняў яго. Віктар Пятровіч быў адным з тых, хто мог сказаць, што хацеў і каму хацеў. Ён меў гонар і адвагу, уласціўныя сапраўднаму народнаму заступніку.

Забягаючы наперад, зазначу, што той канфлікт меў працяг. Як у Крамлі адбылося паседжаныне савету старэйшынёў (пасыля выбараў народных дэпутатаў СССР), на перапынку Гарбачоў падышоў да мяне і папытаўся, як цяпер у Беларусі? Ці пацішэла кіраўніцтва? Я пачаў апавяданць пра дэталі, але тут да нас падскочылі іншыя з шырокім вушамі, і Гарбачоў прыпыніў размову. Сказаў, пасыля... Але пасля ўжо не настала. Настала іншыя пасыля, пры якім Гарбачову стала не да Беларусі...

Ішло вылучэныне кандыдатаў у Вярхоўны Савет БССР. Канчатковаму іх зацьверджаныню папярэдніла прыдзірлівая селекцыя-абмеркаваныне на т.зв. выбарчых сходах. Прадстаўнікі «грамадзкасці» падрабязна абмяркоўвалі ўсіх і «рэзалі» няўгодных. Уся справа была ў палітычнай арыентацыі кандыдатаў і падборы прадстаўнікоў.

У Дом культуры, што ля ст. мэтро «Маскоўская», дзе змушаны былі трymаць «агледзіны» з туzin кандыдатаў,

прыйшлі (вядома ж, арганізаваныя гаркамам) некалькі соцень спартсменаў з Інстытуту фізкультуры. Яны былі вельмі актыўныя, дружна галасавалі за кандыдатаў-камуністых і рэзалі інтэлігентаў. Тады яшчэ да выбарчага старту адхілілі многіх. Але напрыканцы, відаць, стаміліся – забалелі горлы выступаць як «за», так і «супроць». Адзін кандыдат, які доўга чакаў свае чаргі, меў прозвішча на адну з апошніх літараў алфавіту, і сход на яго проста слаба адрэагаваў у сваім змоўніцкім адмаўленні.

Тым кандыдатам апынуўся С. С. Шушкевіч⁴¹¹, які з таго сходу зрабіў свой бліскучы палітычны старт.

109. У Амэрыку з Гарбачовым

Мінула трохі часу, я пачаў пісаць чарговую аповесць, але мусіў увесць час прыпыняцца – не было адбою ад журналістаў, сваіх і прыежджых. За гэты час у Менск завіталі карэспандэнты з Варшавы, Прагі, зь нямецкага «Шпігелю», маскоўскія газэтчыкі наогул, здаецца, не выяжджалі зь Беларусі. Даваць інтэрв'ю – справа ня ўдзячная ва ўсіх адносінах, бо далёка не заўсёды маешмагчымасць пракантраляваць аканчальны тэкст, заўсёды знайдуцца недакладнасці, а то і памылкі, за якія пасыля бывае болей чым прыкра. А тут яшчэ камуністы папракаюць далярамі, – быццам за інтэрв'ю хто плоціць.

Аднойчы нечакана, нават без папярэдняга званку на парозе зьявіўся Анатоль Бутэвіч⁴¹², які тады працаваў у ЦК, і ашаломіў: трэба ехаць у Москву. Во білеты, праз тры гадзіны будзе машына і – у аэрапорт. Паедзеце ў Амэрыку з Гарбачовым.

Тое было дзіўнавата, у Амэрыку я яшчэ ня ездзіў. Але навошта з Гарбачовым? Таго Бутэвіч ня ведаў, сказаў толькі: каманда з ЦК КПСС. Раю пасыплящаца.

Што ж, дзеля такой справы можна было і пасыплящаца. Я хуценька сабраўся і паехаў. У Москве спаткала ў аэропорце кансультантка СП па беларускай літаратуры Гая Грыбоўская, адвезла на Старую плошчу. Там хуценька

правялі па нейкіх кабінэтах, напісалі, падпісалі што трэба было — дакумэнты, грошы. Валюты ў касе ўжо не аказалася, нейкая бухгалтарка выняла з сумачкі свае 200 даляраў, з тым і паехаў ва Унукавскі аэрапорт.

У невялічкай і ўтульнай зальцы ўрадавага аэропорту зьбіраліся тыя, каму належала суправаджаць Гарбачова на спатканыне з Рэйганам⁴¹³. Там я ўбачыў некаторых знаёмых і сярод іх пісьменьнікаў Ігара Дзядкова і Уладзіміра Карпава⁴¹⁴, рэжысэраў Марка Захарава, грузіна Тэнгіза Абуладзэ, цэкоўца Наіля Бікеніна, журналіста Андрэя Грачава, некаторых іншых. Гарбачоў з Раісай Максімаўнай і аховай ляцелі ў другім самалёце.

Пералёт быў даўгі, зь дзвівома пасадкамі — у Англіі і Канадзе. Ці ня ўсе ў самалёце былі між сабой знаёмыя, сядалі хто дзе хацеў і актыўна контактавалі. Ля мяне сеў нейкі незнёмы чалавек, дужа гаваркі і кампанейскі, ён усё распытваў мяне пра палітыку ў Беларусі і сам шмат распавёў пра перабудову. Пасъля я папытаўся, хто гэта, але ніхто са знаёмых ня мог мне адказаць. У Нью-Ёрку той зынік, і болей я яго ня бачыў.

Першую ноч у Амэрыцы пераначаваў у цесным кутнім пакойчыку беларускага прадстаўніцтва ў ААН, куды мяне пасяліў прадстаўнік Леў Максімаў. Ён сказаў, што ў тым пакой знаходзілі прытулак шмат якія беларускія пісьменьнікі, што прыяжджалі на сэсіі ААН. Затым мяне перавялі ў недалёкі гатэль, да астатніх дэлегацый. Пра тое паклапаціўся Ігар Дзядкоў, — каб быць разам. Там на адным паверсе мы пражылі побач некалькі дзён. Нашымі суседзямі былі Андрэй Грачоў і акадэмік Алех Багамолаў. Першы дзень (хутчэй рэшта дня) апынуўся вольным, і мы пайшлі швэндаць па горадзе, які бачылі ўпершыню. Пятая авеню, ваколіцы цэнтральнага парку, Брайтвей... У Нью-Ёрку найперш уражвалі яго высачэзныя шкляныя гмахі. Вуліцы, што ўдзені патаналі ў цяні, ноччу былі дашчэнту заліты электрычнасцю — тое было ненатуральна пасъля ўсёй і пустэльнай уначы Масквы. Тут да ранку таўкліся людзі, панавала разнамоўе, чуўся звыклы расейскі мат, — нашы ня стрымліваліся, мяркуючы, што ніхто іх не разумее.

Пакуль наш шэф кантактаваў з Рэйганам, мы ўдзельнічалі ў прэс-канфэрэнцыях, дзеля якіх, як я зразумеў, і прыехалі. Кіраваў усім прэс-аташэ Андрэй Грачоў. На добрай ангельскай мове ён тлумачыў рознакаляровым журналістам асновы новай палітыкі Гарбачова, мы ўдакладнялі дэталі і адказвалі на пытанні. Цікаўасць з боку журналістаў была вялікая, пытанніяў задавалі шмат. Не на ўсе зь іх мы маглі даць адказы, асабліва ў галіне эканомікі ці фінансаў. Ну а што да культуры, дык тут Ігар Дзядкоў і адказваў і азадачваў адначасна. Бо і сам надта сумняваўся ў перабудове, якая ажыццяўляецца пад кіраўніцтвам партыі камуністаў.

Першую сустрэчу з Гарбачовым на амэрыканскай зямлі я прапусціць — з Уладзімерам Карпавым хадзілі па Нью-Ёрку. Позна ўвечары заблудзіліся і ня ведалі, як дабрацца да нашага гатэлю. Узялі таксоўку, сеўшы ў якую, я запыталаў у Карпава: «А на якой мове мы размаўляць будзем?» І тады наш шафёр кажа: «На расейскай, таварыши, на расейскай». Аказалася, што ён зь Ленінграду, колькі год таму прыехаў да сына, які тут меў пасыпаховы бізнэс, але прагарэў, і цяпер, каб уратаваць таго ад банкруцтва, бацька па васямнаццаць гадзін у суткі круціць баранку — зарабляе грошы. Мы паспачувалі старому.

У адзін зь дзён напрыканцы візыту я быў прызначаны ў групу эканамістаў для сустрэчы ў амэрыканскіх дзелавых колах. Сваіх расейскіх калегаў у гатэлі не знайшоў, думаў, што пабачу іх на месцы сустрэчы, недзе ў Інстытуце ўсходніх зносінаў, ці як ён там дакладна называўся. Прыйехаў туды загадзя, чакаў каля брамы, ды нікога не дачакаўся. Змушаны быў ісці адзін, бо насыпей час сустрэчы.

У шыкоўным будынку па шырокай дывановай лесьвіцы мяне прывялі на другі паверх, дзе за круглым столом ужо сабраўся з туzin старых амэрыканцаў, — усе старанна апранутыя, у тройках, з гальштукамі і бабачкамі. Некаторыя зь кіёчкамі ў руках. Па чарзе прадставіліся, усім я паціснуў іх старэчыя, бы птушыныя лапкі, пальчики. Селі за ланч, штось елі, трохі выпілі віна, якое падліваў служка. Пакуль былі заняты ланчам, усе маўчалі. (Амаль маўчалі.) Толькі як

ланч быў скончаны, перавялі позіркі на госьця. Госьць у той час пачуваўся даволі ніякавата, бо калегаў усё не было. А што гаварыць з гэтымі, ня ведаў.

Закурыўшы свае сігары, «гэтыя» найперш папыталіся, якую фірму госьць прэзэнтуе? Я трохі памарудзіў і адказаў, што тая фірма завецца Саюз пісьменнікаў. Гаспадары стрымана зірнулі адзін на аднаго, хтось пагартаў нейкія паперы, што былі раскладзены перад ім, ды, мабыць, названай фірмы ў іх не знайшоў. Але болей не пытаўся. Я штось пачаў гаварыць пра важнасць устанаўлення эканамічных сувязяў паміж нашымі краінамі, мяне засяроджана слухалі, хаця за сталом ужо запанавала няёмкасць. Я ўсё не пераставаў чакаць сваіх эканамістаў — адмыслоўцаў з міністэрстваў і ведамстваў, ды іх не было. Тады пасъля даволі працяглай паўзы адзін ці не самы стары амэрыканец запытаў: «А якім чынам яны могуць вывозіць прыбылкі ад свайго бізнэсу? Ці ня мог бы сэр Быкаў назваць адпаведны банк?». Сэр Быкаў на тое толькі паціснуў худымі плячыма. Тады старэйшы засталом падняў бакал зь віном і прапанаваў выпіць за здароўе прэзыдэнта Гарбачова. Выпілі і ўсе ўсталі. Мой візит да дзелавой Амэрыкі быў скончаны.

Увечары ў гатэлі я папытаўся ў Ігара Дзядкова: як тое разумець? Чаму савецкія эканамісты ігнаравалі сустрэчу? Ігар Аляксандравіч, які лепей за мяне арыентаваўся ў вялікай палітыцы, толькі ўсьміхнуўся: а што б яны там сказалі? Што яны наогул могуць сказаць амэрыканскім капиталістам? Ды й не па тое яны прыехалі...

Мабыць, і праўда — не па тое...

Разумны і сумленны Ігар Аляксандравіч! Тое была мая перадапошняя зь ім сустрэча. Апошняя адбылася праз трохі часу ў Маскве. Пасъля сэсіі позна ўвечары мы паехалі зь ім да Лазара Лазарава. Трохі выпілі там. Дзядкоў ужо жыў у Маскве, працаўваў у нядаунім часопісе «Коммунист», пераназваным на «Свободную мысль». На той час ён напісаў і выдаў кнігу пра маю творчасць, шмат друкаваўся ў маскоўскіх літаратурных часопісах.

Але настрой яго мне не спадабаўся — быў змрочны, упалы. Позна ўначы я адвёз яго на таксі да ягонай кватэры, мы коратка разьвіталіся і болей ужо не пабачыліся. Ігар Аляксандравіч неўзабаве памёр ад невылечнай хваробы...

А тады быў прыём у ААН, мы спаткаліся зь Міхаілам Сяргеевічам і Раісай Максімаўнай; за фуршэтам я трохі пагутарыў з Аляксандрам Мікалаевічам Якаўлевым. Папыталаўся, чаму ён сышоў з культуры, якой апекаваўся ў ЦК, і той адказаў проста: камунапатрыёты выжылі. Як паслья стала вядома, тое было праўдай. Камунапатрыёты заўсёды і ўсіх перамагалі — нават членаў палітбюро, — такую мелі сілу.

Уначы мяне пабудзіў Ігар Дзядкоў — усіх нашых з гатэлю клікалі ў прадстаўніцтва ААН, дзе мелася сустрэча з Гарбачовым. Мы хутка апрануліся і пайшлі — прадстаўніцтва было недалёка. Там перад варотамі ўжо зьбіраліся насы, але ў будынак нікога не пушчалі — чакалі, калі падвязуць «раму», патрэбную дзеля бясьпекі Гарбачова. Абсурднасць той меры была відавочнай — ад каго забясьпечваць ягоную бясьпеку? Але менавіта так. І мы не маглі даўмецца, якая прычына змусіла Гарбачова паднімаць сярод ночы ягоную дэлегацыю? Што здарылася? Тады паявіўся Шэварнадзэ⁴¹⁵ і сказаў, што Гарбачоў перапыняе візит, і мы вяртаемся. Але чаму, што здарылася? «А вы ня ведаецце, што здараецца дома, калі гаспадар у ад'езьдзе?» — сказаў шматвопытны журналіст-міжнароднік Валянцін Зорын. Мы пахаладзелі. Я спалохаўся, як даўно ўжо не палохаўся — няўжо путч? «Няўжо яны адважыліся!» — ціха і разгублена гаварыў Дзядкоў.

Але тады яны яшчэ не адважваліся, путч чакаў свайго часу, а мы проста вярталіся. Пра тое сказаў Гарбачоў, сабраўшы дэлегацыю: у Арменіі бяда, растрэслы рэспубліку, раніцай адлятаем.

А ў нас на ранак было прызначана спатканье зь дзялавой элітай Нью-Ёрку. Мы ня ведалі, што рабіць, тады Алег Багамолаў сказаў, што няёмка падводзіць важных людзей, якія зъбяруцца ў шыкоўным гатэлі «Роджэрс-Асторыя», трэба паехаць і ўсё правесыці ў тэмпе. Так і зрабілі. Але пакуль там, расцеўшыся за ланчам, слухалі нетаропкія

развагі старых мільянэраў, пачуваліся ўсе, бы на іголках. Час дужа падпіраў. Асабліва, як заўважылі, што некаторыя з нашых па адным зьнікаюць. Мы з Багамоловым і рэдактарам «Ізвестій» Лапцевым сядзелі ў самым кутку, і нам нязручна было выбірацца з холу. Тая нязручнасць нас здорава падвяла, бо як мы нарэшце выбраліся, аўтобусаў перад гатэлем ужо не было — усе зъехалі ў аэрапорт. Пачалі бегаць, каб злавіць якое таксі. Нарэшце Багамолаў згледзеў знаёмага журналіста ў машыне, які нас і завёз у аэрапорт імя Кенэдзі. Мы ледзьве пасыпелі ў самалёт.

А Уладзімер Карпаў не пасыпеў, самалёт ужо вырульваў на ўзлёт, і Герою Савецкага Саюза давялося крычаць і махаць рукамі, каб яго не пакінулі. Сам Гарбачоў даў каманду прыпыніцца і ўзяць пасажыра. Узльезшы на борт, Карпаў гучна лаяўся з такой арганізацыі візыту, астатнія маўчалі. Усе былі незадаволеныя тым, што важны візит па сутнасці сарваны. Самы раз было б выпіць, але алкаголю ў самалёце не было, Гарбачоў прапаведаваў цвярозасць і змагаўся з п'янкамі. Затое ва Унукайскім аэрапорце знайшоўся і каньянк і яшчэ нешта. Там усе добра расслабіліся. Пад раніцу Алег Цімафеевіч падвёз мяне ў Шарамецьеву-1, адкуль я скіраваў у Менск.

Тая паездка была, можа, самай прыкрай з усіх маіх паездак за мяжу. Вядома, шмат што можна было сышаць на жахлівую катастрофу ў Арменіі, але ня ўсё. Я ўбачыў тады акружэнне ініцытара перабудовы і дужа засумняваўся, што яно імкнулася да яе. Ім і без таго было няблага. А можа, нават і лепей, чым у тым часе, які наступіў пасля і ў які яны зусім не імкнуліся. Адзін зь іх, самы тады лісьлівы і надзейны паплечнік, пасля назаве Гарбачова «ангелом тьмы» і кінецца роспачна аднаўляць тое, што было неспадзявана адкінута гісторыяй.

110. Гішпанія

А ў Менску пачалося неспакойнае, каламутнае жыццё. Партыйная прэса, тэлебачаньне, а таксама партыйныя орга-

ны ўсіх узроўняў накінуліся на новы нацыянальна-дэмакратычны рух. Абвіавачваныні былі самыя страшныя. Бэнээфаўцаў называлі фашистамі, нямецкімі прыслужнікамі, паліцаямі. Нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг абавязыцілі фашистоўскім і бясконца даводзілі, што менавіта пад ім немцы з паліцаямі расстрэльвалі яўрэяў. Пра Пазьняка гаварылася, што ён паліцай (гэта 1945 года нараджэння) і сын паліцая (а не салдата-чырвонаармейца, які загінуў на фронце). Пазьняк, аднак, захоўваў спакой і цвёрдасць, ня кідаўся з абвяржэннямі, а нястомна згуртоўваў пад сцягам БНФ нацыянальны актыў. Ягонымі паплечнікамі з самага пачатку сталі: М. Дубянецкі, а таксама знакамітая гісторыкі М. Ткачоў і А. Грыцкевіч, навуковец прафэсар Ю. Хадыка, выкладчыкі Г. Вашчанка, В. Вячорка, Ю. Сіўчык, мастацтвазнаўцы В. Чуйко і В. Трыгубовіч. А таксама мастакі М. Купава, А. Марачкін, Я. Кулік, журналіст С. Навумчык з жонкай Галляй. Пісьменнікаў у новым руху было няшмат: я, Рыгор Барадулін, Артур Вольскі. І ўсё. Пісьменнікі ў бальшыні дыстанцыяваліся ад БНФ. Пасля шмат іх увайшло ў Таварыства беларускай мовы, лібэральную арганізацыю, са згоды ўладаў створаную Н. Гілеевичам?.

Зімой пачалі ладзіць зъезд, каб узаконіць Фронт, зрабіць яго легітымным. Правесыці зъезд у Менску было немагчыма, дык выручылі літоўскія сябры — памаглі з арганізацыяй, далі здатнае памяшканье. На жаль, я ў тым зъездзе ня ўдзельнічаў — падпала даўно заплянаваная паездка ў Гішпанію. Міжнародная пісьменніцкая супольнасць заплянавала ў Сэвільлю кангрэс, я там быў прызначаны дакладчыкам. Была і яшчэ адна прычына, якая змусіла мяне паехаць ня ў Вільню, а ў Сэвільлю: прапанова адной выдавецкай фірмы выдаць мой Збор твораў з уключэннем у яго ўсяго мной напісанага, у тым ліку і забароненага ў Саюзе. Я падрыхтаваў адпаведныя рукапісы, сабраў чарнавікі — такая была ўмова. Пераслаць тое па пошце было немагчыма, а перавезыці асабіста я мог, карыстаючыся дэпутацкай недатыкальнасцю на мытні. Выдавецтва дало некалькі замежных адресоў, у тым ліку і ў Мадрыдзе. Прыляцеўшы

туды, я хутка ўсё запакаваў і адправіў на мадрыдзкі адрас. І — назаўжды. Ні слова ў адказ не атрымаў. Пасьля спрабаваў што-нішто даведацца пра тое выдавецтва, ды ніякіх яго сълядоў не знайшоў. Так усё і прапала. (Можа, калі знойдзеца ў бяздонных сховішчах КДБ, ФСБ, Фапсі і г. д.)

Некалькі дзён з тae паездкі я затрымаўся ў Мадрыдзе. Увогуле ўсе эўрапейскія гарады ў чымсыці адноўлькавыя — архітэктурай, добраўпарадкаванасцю. Але кожны мае і свой твар, уласную асаблівасць — у галіне пляніроўкі, абзелянення, ня кожучы ўжо пра музэі. Мадрыдзкі Прэдзіці ашаламляў, як, мабыць, і ўсе падобныя асяродкі шматвекавой культуры Эўропы. Ня тое, што галерэя Пікаса, наведвальнікаў у якой было небагата ды і выглядала яна празмерна мадэрнова — нават для Пікаса. Знакамітая яго «Герніка» tym ня менш заслужана стала сымбалем хуткай сусъветнай бойні.

Але цi ня самае вялікае ўражанье на мяне зрабіў мэмарыял, разъмешчаны за паўгадзіны ўзды на аўтамабілі ад Мадрыду.

Яшчэ здалёк на гары бачны быў аграмадны каталіцкі крыж, пад якім месціцца мэмарыял — вялізная касьцельная зала ў скale, разъдзеленая на дзве палавіны. У адной знейшлі свой апошні прытулак рэспубліканцы, у другой — мяцежнікі-франкісты. Пасярэдзіне высілася гранітная магіла самога Франка, які пасьля съмерці аб'яднаў усіх — і ворагаў, і прыяцеляў. То было выдатнае ўвасабленыне хрысьціянскага пастулату пра тое, што перад Богам усе роўныя, съмерці аб'ядноўвае. Пастулят, які, на вялікі жаль, у нас даўно занядбаны нават у межах аднае нацыі, ня кожучы пра адносіны да іншых нацыянальнасцяў, колішніх ворагаў. Калі ў Эўропе збудаваны сотні мэмарыялаў, старанна дагледжаны ўсе могілкі нашых салдатаў, ахвяраў Другой сусъветнай вайны, на нашай зямлі зь нямецкіх помнікаў не засталося ніводнага. Усе пабурылі на хвалі натуральнага ваеннага гневу і няnavісці да акупантатаў, якая не затухае і дагэтуль. І цяпер нашыя ветэраны гатовыя на ўсё, каб не дазволіць немцам за свой кошт аднавіць памяць пра іхнія ахвяры на нашай зямлі. У той жа час гуманітарную дапа-

могу ад іх жадаюць рэгулярна атрымліваць. Такая ма-
раль. Нават у межах адноўленага і ўшанаванага хрысьціян-
ства.

Сэвільля зь зялёнай травой газонаў у лютым і
вечназялёнымі пальмамі прыемна нагадала вясну зь яе
памаранцавымі дрэвамі на вуліцах, абсыпанымі жоўтымі
пладамі, якія на смак выдаліся нясмачныя — горкія. Мы
наведалі былу тытунёвую фабрыку, дзе коліс працавала
несьмяротная Кармэн, а цяпер стаяла нязмоўчая гамана
студэнтаў Сэвільскага ўніверсytetu. Адзін дзень пачуваўся
блага, зранку на паседжанье кангрэсу не пайшоў, ляжаў
у нумары і стаўся міжвольным съведкам, як у суседнім
пакой абшуквалі валізы майго таварыша-масквіча. Рабіл
тое два нашы землякі, якія прыехалі разам з Мадрыду.
Дарма было вінаваці гішпанцаў, калі ў таго што зынікла.
А можа, і ня зынікла — прыбавілася, што магло стацца і
яшчэ горш.

Па дарозе назад у мадрыдскім аэрапорце спаткаў Алега
Яфрэмава, які вяртаўся дамоў з гастроляў. Ён выглядаў
кепска, быў поўны застарэлага пэсымізму, не чакаў для
культуры нічога добрата. Тое было трохі дзіўнавата на
фоне прыкметнай эйфары, якая панавала ў Москве з по-
ваду перабудовы. Але Яфрэмав быў чалавек мудры, цяжка
было яму не паверыць.

Вярнуўся ў Менск і адразу трапіў у вір палітычнай
барацьбы, якая ваўсю разгорталася ў беларускай сталіцы.
БНФ адразу пасля стварэння кінуўся апэляваць да на-
роду, заклікаў яго на вуліцы. Народ ня надта ахвотна рэага-
ваў на палымяныя заклікі Пазыняка, але патроху зьбіраўся,
слухаў прамоўцаў на мітынгах. Пазыняк ставіў вельмі ра-
дыкальныя мэты, якія ў адных выклікалі сумнеў, іншых
пaloхалі менавіта сваім радыкализмам. Часта засядаў сойм,
у якім мы з Барадуліным стараліся рэгулярна ўдзельнічаць.
Рыгор выступаў коратка, але заўсёды востра і зымістоўна.
Якіх-небудзь умоваў для палітычнай работы не было, па-
мяшканья для паседжанняў сойм ня меў і зьбіраўся ў
выпадковых будынках — школах, музеях, часам у Доме
літаратара, пакуль ён належала пісьменнікам. Тады ж у

Доме літаратара адбыліся паховіны Міхася Ткачова⁴¹⁶, які памёр ад наступстваў зьбіцца на Мсыцілаўшчыне. А перад тым ён зъездзіў у Горадню на пахаваньне Аляксея Карпюка. Той памёр улетку, цяжка памучыўшыся ад раку страўніку. Мала яму было пры жыцьці іншых пакутаў... І нават у апошняй гады, калі старыя камуністы абвінавацілі яго ў газетах, што ён няправільна паказвае калектывізацыю, у брыдкіх выразах абразілі аўтара. За абрэз Карпюк падаў у суд і выйграў яго, абвясціўшы кошт уласнай зънявагі — адзін рубель. Ягоныя праціўнікі толькі пасмяяліся: Карпюковы сарказм да іх не дайшоў... Неўзабаве за зънявагі і паклён яны навучыліся спаганяць мільёны — дзеля патрэбай дзіцячых садкоў. Самі ўжо нахапаліся, самім стала ня трэба.

111. Камісія па мове

Нарэшце Вярхоўны Савет БССР заклапаціўся пра беларускую мову і, як заўжды, каб пахаваць праблему, стварыў адпаведную камісію. Старшынём яе прызначылі Ніла Гілевіча, даўняга змагара за беларушчыну. Пачаліся доўгія паседжаныні, нудныя аблеркаваныні, калі адзін перад адным шматслоўна даказвалі, як неабходна беларусам іх родная мова. Тут не было разыходжання, і тады аднаголосна пераходзілі да канкрэтныкі. Мова дзяржустаноў, вышэйшай школы, выдавецтваў і літаратуры... Ну а мова кіруючай і ўсё вызначаючай партыі? Тут калегі прыводзілі спрытны і загадзя падрыхтаваны аргумент: мова партыі — справа самой партыі, мы ня можам што-небудзь ёй дыктаваць. Дык вось, сказаў я аднойчы, пакуль камуністычная партыя Беларусі не пярайдзе на беларускую мову, ня будзе ў беларусаў ніякае роднае мовы. «Аднак загнуў!» — зъедліва кінуў Іван Чыгрынаў, тады дужа актыўны сакратар СП, які пры Лукашэнку атрымаў званье народнага. Ніл Гілевіч змрочна маўчаў. Абодва яны, як, зрэшты, і астатнія ў камісіі, належалі да партыі камуністаў, і няцяжка было здагадацца, зь якой мэтай былі ў камісію прызначаныя. У лепшым

выпадку – імітаваць змаганье за мову, а як нічога ня выйдзэ, сказаць: «Але ж мы стараліся».

Быў прыняты падрабязны і даволі мудрагелісты плян беларусізацыі мовы, у аснове сваёй папулісцкі і безнадзейны. Тоё асабліва стала відавочна, як на апошнім паседжаныні камісіі быў аб'яўлены парадак уводу ў дзеяньне таго пляну. Прачытаўшы яго, я адно хацеў згледзець позіркі Гілевіча і Дземянця, які сядзеў побач і пад кірауніцтвам якога, мабыць, тое і пісалася. Позіркі свае гэтыя людзі сарамліва патупілі, зразумела чаму. Кожнаму, хто хоць бегла зірнүў на той плян-расклад, рабілася зразумела, што пісаўся ён для адчэпнага, каб супакоіць «крыклівых» і асабліва БНФ, які на кожным мітынгу патрабаваў: мову!! Сапраўды, што карысыці ад пляну, які прадугледжвае штосыці на дзесяць гадоў, г. зн. нейкую меру па мове аднесыці на канец стагодзьдзя. Я ім сказаў, што да канца тысячагодзьдзя можа так стацца, што нікога з нас ня будзе на съвеце, хто будзе выконваць тое фантазёрства? Яно забудзеца гэтаксама, як і прозвішчы яго складальнікаў. Так яно і сталася.

Пры ўладзе камуністай нічога з таго пляну не было і не магло быць рэалізавана, на краіну хутка абрушилася наўала розных падзеяў, зрабілася не да мовы. Аж покуль зацяты Ніл Гілевіч, пакінуўшы СП, не стварыў ТБМ. Кульгаючы і буксуючы, яно змагаецца ўсё за тое ж, за што змагаліся беларускія інтэлігенты з пачатку стагодзьдзя. Мабыць, сапраўды, як казалі разумныя людзі, мы зблыталі прыярытэты, запрагаем калёсы наперадзе каня. Ці не найперш трэба дамагчыся незалежнасці краіны, здабыўшы якую, вельмі лёгка і праста будзе ўдзяржавіць беларускую мову. Іначай – марная барацьба, пусты намер. Хіба што імітацыя змаганьяня бяз жаднай надзеі на колькі-небудзь прыстойны вынік.

Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаю позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы. Нават зь ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыі, каб адцягнуць нацыянальна актыўныя (інтэлігенцкія) сілы ад радыкальных ідэяў БНФ і ўключыць іх у загадзя бесперспектывную

(і бясподобную) барацьбу за мову. Але з кім барацьбу, калі партыя заўжды дэмагагічна стаяла за разывіцьцё нацыянальнай мовы? Па сутнасці з народам, які, як кажуць, ня хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое – праўда. Бо навошта народу размаўляць на мове, якая дадзелей як за выганам не ўжываецца? На якой не гавораць у горадзе, куды перасялілася моладзь, не гаворыць начальства. Расейская мова – здаўна мова начальства, і народ мкненца разумець яе найперш, каб разумець ягоныя каманды. Бо, ня ўсямішы тыя каманды, лёгка атрымаць па карку, – як і ў акупациі ад немцаў. А сяямішы, глядзі, – можна і самому кімсь пакамандаваць. Тым, хто ніжэй. Прамая выгада – гаварыць па-расейску. Тады і элемэнтарны сэнс для барацьбітоў за беларускую мову – пачынаць з начальства, з тагачаснай кіруючай партыі. Але ж як выступаць супраць партыі, да якой сам належыш? Яшчэ выключаць зь яе шэрагаў. Адсюль і пачынаеца імітацыйная валтузьня.

Увогуле шкада. Бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бяздарна ўпушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню, праз год яны пагадзіліся на сувэрэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову. Хаця ёсё тое – ня болей чым марныя развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепиш прыняла ўласную сухотную съмерць, чым народную мову...

112. Народны дэпутат СССР

Паводле новых, перабудовачных законаў пачалося вылучэнне кандыдатаў у народныя дэпутаты СССР. З Масквы былі спушчаны квоты, у тым ліку і ў СП БССР. У Доме літаратаў сабралі сход, вёў Ніл Гілевіч, які быў прызначаны кіраўніком тутэйшай выбарчай камісіі. А гэта азначала, што ён ня мае права на вылучэнне кандыдатам у дэпутаты. Тоэ засмуціла ня толькі яго, але і мяне, бо я адчуў, каго будуць вылучаць, і ня ведаў, як з таго выкруціцца.

Прыкладна так і атрымалася, як я прадбачаў.

На сходзе некалькі чалавек усталі і прапанавалі – Быкаў! Я ў сваю чаргу выступіў з самаадводам. Тады пачалі галасаваць, і мой самаадвод не прынялі. Я зноў не пагадзіўся. Зноў выступілі, угаворвалі мяне. Адзін толькі Дамашэвіч, мабыць, зразумеўшы мяне, сказаў: «Ну што вы прычапіліся? Чалавек ня хоча, ужо немалады, нездаровы...». Яго не паслухаліся, гэтак жа, як і мяне. На tym і разышліся.

На другі дзень рана пазваніў Анатоль Вярцінскі, які тады рэдагаваў «ЛіМ». Ён ці ня з роспаччу сказаў, што ня ведае, як быць. У газэту трэба даваць паведамленыне пра вынікі вылучэння, а ты не пагаджаешся. У пратаколе, які ляжыць перада мной, запісаны: вылучыць Быкава. Дык што рабіць?

Я паважаў Вярцінскага, быў зь ім у сяброўскіх адносінах і, съяўшы душу, змушаны быў пагадзіцца. Дзеля рэдактара, дзеля «ЛіМу», а не дзеля сходу, які гвалтоўна вылучыў мяне на пакуты.

Вынікі таго вылучэння пайшлі ў Москву. І паколькі выбары павінны былі адбыцца ў Саюзе пісьменьнікаў, дзейнічала ўсесаюзная квота – 10 дэпутатаў ад СП. Там належала зноў выбіраць з усіх, вылучаных ад рэспублікаў і аўтаномных абласцей. Я думаў-спадзяваўся, што, можа, там не прайду, пройдуць іншыя. Ды так ня здарылася – абраўлі і там. І вось Быкаў у ліку дзесяці стаў народным дэпутатам СССР ад усесаюзной пісьменніцкай арганізацыі. Алеś Адамовіч таксама ім стаў, але ад Саюзу кінэматаграфістаў. Тоё, што быў абрани Адамовіч, трохі ўсьцешыла мяне – усё ж будзе свой чалавек побач. Не адзін я ў гэтай намэнклятурнай грамадзе, якая ад Беларусі налічвала каля сотні. І трохі цешыла, што я – ад творчай арганізацыі. Думалася, ня буду сядзець сярод гэтых – ужо наследзеўся за дзесяць гадоў у Вярхоўным Савеце БССР. Ды так, на жаль, не адбылося. Выбіралі ад розных арганізацыяў і саюзаў, а ў залі пасадзілі ўсіх паводле альфабету і тэрытарыяльнага прынцыпу. Адамовіч апынуўся сярод дэпутатаў Масквы, а я – Беларусі. Маімі суседзямі сталі старшыня Берасцейскага выканкаму, майстар з маладэчанска-гасцінічнага завода, старшыня калгасу Бядуля, старшыня КДБ

Балуеў. Ззаду сядзелі старшыня Саўміну [Беларусі] Кебіч, беларускі першы — Сакалоў. Яшчэ тая кампанія!

Але съярша належала абраць Вярхоўны Савет СССР, для чаго ў Менску сабралі ўсіх дэпутатаў, вёў паседжанье Малафееў. Абіралі за сталом прымым і адкрытым галасаваньнем. Пачуўшы сваё імя, я адразу заявіў самаадвод, які не прынялі. Толькі генэрал Чумакоў і яшчэ пара чалавек прагаласавалі супраць Быкова, і я ня ведаў, ці тое — мае прыяцелі, ці супраціўнікі. Паехалі ў Москву. Там у залі прэзыдыуму ВС склікалі савет старэйшын, на якім прысутнічалі і мы з Адамовічам. Мы сядзелі ў гары, на задніх лаўках, і назіралі, як Гарбачоў з Лук'янавым абмежкоўваюць кандыдатуры, вылучаюць кіраўнічыя органы. Я паслаў Гарбачову запіску аб самаадводзе. Гарбачоў голасна зачытаў яе і падняў мяне зь месца: якая прычына? Я сказаў, што хворы. Гарбачоў паківаў галавой: ну во, папуллярны пісьменнік, адмаўляеца. Ну што ж... Паклаў маю паперку ўбок, аднак са съпісу [прэзыдыуму] Вярхоўнага Савету выкрасылі.

Адамовіч, наадварот, — хацеў, каб яго абралі, ды марна. Нават ня вылучылі. Бачна было, ён трохі перажываў, бо быў чалавек значнай грамадскай актыўнасці. Але ўжо так здаўна ўладкавана ў нас, што хто хоча, таму не даюць, а хто ня хоча, таго прымушаюць. Гэты бальшавіцкі прынцып не ўдалося зрушыць і Гарбачову. Як пачалі разъяркоўваць па камісіях, было прапанавана падаваць заяўкі — хто куды хоча. Я нікуды не падаваў, намерыўся па-салдацку сачкануць, Адамовіч падаў адразу ў дзіве камісіі, думаў, можа, у якую залічаць. На жаль, яго не залічылі ні ў адну, а я, таго не жадаючы, апынуўся ў камісіі па абароне і дзяржбяспечы. Калі пасыля паскардзіўся Лук'янаву, які tym займаўся, на нечаканае прызначэнне, той адказаў: «Дык вы ж пішаце пра армію і пра КДБ». Так я ўліп. Адамовіч тады зь мяне пасъмляўся — надумаў каго ахітрыць! А я распавёў яму старую байку пра адэскага бамжа, які праспаўся ранкам у порце і ідзе шукаць заробку. Бачыць, на мосыціку акіянскага лайнера стаіць прыгажун-капітан, і бомж, пачухаўшыся, гукае: «Эй, кэп, табе памочнік

ня трэба?» — «Не», — кажа кэп. — «А боцман?» — «Таксама не». — «А кок?» — «І кок не». — «Пашэнціла, падла, а то б я табе наработкаў...» Я не адэскі бомж, але на камуністычнага кэпа таксама працаўца не зьбіраўся.

Пачалася вірлівая, бязладная і шмат у чым драматычная дзейнасць на зьездах народных дэпутатаў, якія зачасьцілі ў Крамлі. Дэпутатаў было вялікае мноства з усіх рэспублікаў Савецкага Саюзу. Найболыш — з рэспублікаў Сярэдній Азіі, і найменш — з Прыбалтыкі і Каўказу. Разъмешчаліся ў залі строга на адпаведных месцах, у часы перапынкаў кучкаваліся каля сваіх партыйных лідэраў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Тыя працаўвалі ў якасці рэжысёраў, вызначалі выступоўцаў, давалі палітычныя ўказаніні. Тыя, што зьбіраліся выступіць, пасылалі запіскі: прашу слова ў падтрымку і г. д. Тым і давалі слова, у той час, як іншыя абуразліся. Поруч зь беларускай дэлегацыяй цэлы гектар плошчы займала дэлегацыя Узбекістану, і я назіраў за яе паводзінамі. Там было некалькі дырыжораў, у тым ліку адна жанчына, якія кіравалі ня толькі выступоўцамі, але і падавалі рэплікі, выкрыквалі, зачыналі аплядысменты. Дужа згуртаваная была дэлегацыя.

Увогуле палітычны напал у залі для неспрэтыкаванага чалавека часыцяком быў нясыцерны. Асабліва, як выступаў Сахараў ці Афанасьеў. Ці нават Сабчак⁴¹⁷. Сахараў гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрофон, вонескамі спрабавалі сагнаць з трывуны. Затое, як выступаў генэрал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крылавую лазню ў Тблісі, яго праводзілі з трывуны бурнымі вонескамі, палова залі ўсталала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў яўна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці.

Алесь Адамовіч, наадварот, — быў поўны энэргіі і палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поваду. Нярэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе, якраз перад трывунай.

Аднойчы выступіў вельмі рэзка (і слушна), папярэдзіў Гарбачова аб небясыпецы, якую несла для яго генэральскае

акружэнъне. Тады яму дасталося ад іншых, у тым ліку і ад расейскіх камунапатрыётаў, калегаў па СП. Вельмі сумна, што да іх (пакуль што моўчкі) далучыліся некаторыя зь беларускіх дзеячаў культуры, як, напрыклад, Міхаіл Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянцінам Распушціным, зь якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі — пустка. Гэтыя людзі ня бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матушкі-Расей. Ну дык гэта — расейцы, а нашыя?..

Пробным каменем новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема (Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка). Нават недасьведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ўтурме, якая звалася СССР. Імпэрцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі — эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі пасълядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незалежнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбэнтропа — Молатава.

Але каб зрабіць так, сыпярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпляматы і кадэбоўцы даводзілі, што пратаколы — фальсыфікацыя Захаду. Намаганьнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергіс⁴¹⁸ і ў якую ўвялі і мяне. Нам належала даказаць, што апублікованыя на Захадзе копіі тых дакумэнтаў — сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фалін з трывуны зъезду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшыня яму верыла. Але бальшыня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергіса зь яго палітычнай хваткай бульдога. Гэты літоўскі прафэсар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсыфікуе ня Захад, а МЗС СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціца ў сваім ашukanстве, што празь нейкі час прывяло да крызвавых экспазіцій у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказзі. Пралілася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова няўрымсьлівы

Адамовіч, які з актыўнага яго староныніка нарэшце ператварыўся ў праціўніка. Зрэшты, як і ўся міжрэгіянальная група Афанасьева — Папова.

На перапынку паміж паседжаньнямі мне давялося спаткацца і пагутарыць з Андрэем Сахаравым. Дэпутаты стаялі ў чарзе да буфэтчыцы, як у дзівярах паявіўся Сахараў. Ён быў яўна разгублены, убачыўшы чаргу, і спыніўся, ня ведаючы, куды стаць. Бальшыня ў чарзе ставілася да яго варожа, толькі нядайна яго спрабавалі сагнаць з трывуны. Тады я выйшаў з чаргі і прапанаваў яму сваё месца. Сахараў падзякаваў, але ў чаргу ня стаў. Мы сталі ўдвух асобна ад іншых і размаўлялі. Андрэй Дзэмітравіч сказаў, што чытаў мае кнігі і хоць сам у вайне ня ўдзельнічаў, але верыць беспамылковай рэакцыі на іх жонкі Алены Бонар, якая ёсьць франтавічка і была нават паранена. А што да маральнай каштоўнасці кнігаў, дык тая бяспрэчная. Я ў сваю чаргу распавёў акадэміку, як супраць яго і Салжаніцына дамагаліся подпісаў ад пісьменнікаў, падтрымаў яго барацьбу і сёньняшнє выступленье наконт Афганістану, дзе савецкія лётчыкі спрабавалі разбамбіць сваіх, каб яны ня трапілі ў палон. Тое выклікала буру пратесту ў залі, ветэран-інвалід выступіў з гнеўнай водпаведзьдзю ў тым сэнсе, што факту расстрэлу не было, бо не магло быць ніколі.

Так сталася мая першая і апошняя гутарка з гэтым чалавекам. Ноччу Сахараў памёр у сваёй кватэры, а праз два дні дэпутаты ехалі на аўтобусах яго хаваць. Я трапіў у аўтобус, куды пасъля села група генэралаў і зь імі маршал Ахрамеев. Не зважаючы на сумную нагоду, генэралы паводзілі сябе даволі ажыўлена, маршал жартаваў. Цяжка было тады меркаваць, што мінецца трохі часу, і той Ахрамеев павесіцца ва ўласным кабінэце. Такія во дзіве съмерці. І ўраўняючы яны нябожчыкаў?

У залі паседжаньняў сярод беларускай дэлегацыі насыпеў канфлікт, да якога прычыніўся і я. Спартрэблілася даабраць дэпутатаў у Вярхоўны Савет. Дэмакратычна настроеная частка дэпутатаў памкнулася вылучыць сваіх — Шушкевіча

ці Дабравольскага. Але тою справай заклапоціўся Сакалоў, ён правёў галасаваньне па «спрошчанай» схеме — у залі, са сваіх месцаў. Падлічваць галасы даручыў кадэбісту Балуеву, які сядзеў насупраць мяне. Я адразу падняў руку супраць усіх іхніх кандыдатаў, ды, вядома ж, застаўся ў пройгрышы, абраў камуністай. Тады я не стрымаўся і, мабыць, празъмерна рэзка, а то і зыняважліва вымавіў Сакалову. Ленінградзкі съледчы Іваноў, што сядзеў недалёка і назіраў тую сцэну, сказаў мне: «Съмела вы, аднак». Можа, і съмела, але па-дурному і бескарысна, бо нічога тым не дамогся. А галоўнае, сабе на шкоду, — пасъля паглытаў таблетак.

На паседжаныні камісіі, у якую быў залічаны, я ня ездзіў. Присылалі позвы, якія прывозіў адмыс ловы кур'ер — стукаўся ноччу гадзіны ў чатыры, прымушаў расыпісацца, пасъля чаго я туго паперку выкідваў у съметнік. Але аднойчы на чарговым зъезьдзе ў канцы дзённага паседжаныня мяне паклікалі. Камісія засядала ў шыкоўнай залі старога Крамлёўскага палацу. Я прыйшоў, спазніўшыся, але лепши бы не ішоў зусім. Гэта быў жах, які не здараўся нават у вялікай залі паседжаныня ў зъезду. Ішло нейкае абмеркаваныне, кіраваў усім старшыня камісіі, чалавек у цывільнym, але, як значылася ў паперах, у чыне генэрал-палкоўніка. Астатнія таксама былі генэралы — узброеных сілаў і КДБ, цэкоўцы і рэспубліканскія лідэры. Жарсыці тут былі распаленыя, ва ўсіх чырвоныя твары. Чарговы выступаўца даводзіў, што палітыка Гарбачова — здрадніцкая, што ён не дае магчымасці дабудаваць «авианесущие крейсера, позарез необходимые армии и флоту». Іншыя рэплікамі зь месцаў падтрымлівалі яго. Пасъля выступалі самі — усе супраць здрадніцкай палітыкі Гарбачова, які «продал Россию и гробит партию». Затым узяліся абмяркоўваць «гнусны паклён» журналіста Кароціча, які ў сваім часопісе «Огонёк» напісаў, быццам у Савецкай арміі мае месца «выдуманная им дедовщина». Адзін сталага веку палкоўнік ледзьве не заплакаў ад тae зынявагі, бо наша «рабоче-крестьянская армия, победившая злейшего врага — немецкий фашизм...» і г. д. Яго дружна падтрымалі астатнія. Прагу-

чала прапанова выклікаць на сэсію рэдактара Кароціча і «пропесочіть его, чтобы десятому заказал, как клеветать на доблестную рабоче-крестьянскую...». Далей я не стрываў і выйшаў.

Болей у той камісіі я не зъявіўся. Я не хацеў мець нічога агульнага са злачыннай палітыкай відавочнага рэваншу, які задоўга да вядомага путчу насыпяваў, рыхтаваўся тымі, хто апынуўся перад рэальнай пагрозай страціць шматгадовую ўладу. Я разумеў Адамовіча, які разам зь іншымі інтэлігентамі асуджаў Гарбачова, але і ня мог не паспачуваць апошняму.

Гарбачоў апынуўся ў зъвярыныцы, які незнарок ці наўмысна сам разварушыў і, мабыць, ужо ня ведаў, як зь ім справіцца.

113. На родным возеры

Рыгор Барадулін, як заўжды поўнячыся рознымі (ня толькі паэтычнымі) ідэямі, надумаў зняць фільм пра маю «малую радзіму». Як усё было ўлагоджана, на мікрабусе «Беларусьфільму» пaeхалі ў Вушачу.

Тая дарога праз Плешчаніцы і Бягомлю была мне даўно знаёмая, я любіў яе навакольныя бары і пагоркі, цяністы лесавы шлях праз Бярэзінскі запаведнік. Мабыць, дарога і была самым прыемным з того падарожжа, бо астатнія... Астатніе было надта жыва звязана з труднымі ўспамінамі пары дзяцінства, сумам адміраныя і запусткаў у некалі знаёмых ваколіцах. Тое вярэдзіла душэўныя сілы, самотай дацінала нэрвы. Усё, што для іншых, староныніх, было дэтальлю іхній цікавасці, для мяне — болем. І я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым майм азярком. Заплянавалі здымкі на возеры, і я пaeхаў.

Па дарозе заехалі ў Воўчу па сястру Валю, якая ўжо ведала пра прыезд кіношнікаў і чакала нас. Валя выйшла замуж у Воўчу за калгаснага мэханізатара Шурку, увогуле добра га і майстравітага чалавека, які, аднак, меў адзін

недахоп — усё той жа. Дзяцей у іх не было, і сястрычка даволі адпакутавала за Шуркам-Сашкам, які праз сваё хіба і памёр яшчэ не старым. Удавіца засталася адна ў няновай хаце, з катом, пры агародзе, якім адно і клапацілася ад раньняй вясны да позьняй восені. З таго і жыла.

Пасадзіл ў аўтобус Валю і паехалі ў Бычкі — на закінуты, зарослы дзядоўнікам і крапівой падворак бацькавай хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новаю і радавала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, урасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і згнілымі дошкамі ганку. Адна радасьць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў — дубу і клёну, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узынёшыся высока над хатай. На tym ганку кіношнікі змусілі мяне прымати патрэбныя для іх позы, адказваць на пытаныні, якія задаваў, застаючыся «чалавекам за кадрам», рэдактар і рэжысэр Валодзя Халіп⁴¹⁹. Затым паехалі на возера, зъехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай. Але неяк зъехалі. А там на спрытным пагорачку, які я любіў зь дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі ладкаваць вучоную размову. Дужа я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэмантраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзынёсласць. І тое ды іншае, на мой пагляд, лепей трymаць пры сабе, а калі ўжо давяраць каму, дык найлепш — паперы. Сястрыца сядзела побач і слухала, дзівячыся кіношнай «мудрасці», перажываючы за наша агульнае мінулае. Як усё скончылі, Валодзя Халіп бухнуўся ў возера і — на маё захапленыне — пераплыў яго туды і назад без супынку. Тоё я бачыў упершыню. Ніхто раней так съмела не пераплываў наша возера — можа, не было спрытных, а мо палохала глыбіня. Казалі старыя, што возера дужа глыбокае. Але ня дзіва — Валодзя вырас на возеры. Як вярнуліся ў вёску, пакуль брат Мікола з жонкай Тоняй ладзілі пачосткую, я пайшоў па пустэльнай, зарослае травой маёй колішній вуліцы. Родная мая, бедная і няшчасная вёсачка, яна дажывала свае апошнія дні. З нашых быльых суседзяў жылі толькі ў дзівюх хатах, астатнія стаялі пакінутыя, ды і тых засталося некалькі. Зеўрала пабітымі вокнамі

хата Галавачоў, куды я некалі любіў хадзіць да Валодзі, ня стала хатаў дзядзькі Васіля, памерлага ад сухотаў волата Куца. Праўда, няблага асталаўваўся на сядзібе малодшы брат майго сябра Колі – Сямёна, дбайны і працавіты селянін. У хапе Мішы, які працяглы час быў дырэктарам школы, жыла-дажывала яго ўдовая сястра, адзіную дачку якой забіла маланкай. У другім сяле жылых хатаў было трохі болей, але я ўжо забыўся імёны іхніх жыхароў. Апроч хіба кінамэханіка Васіля Паршонка, што жыў на краі за могілкамі.

Навакольле таксама зъмянілася. У мой любы зялёны роў нельга было і ўлезыці, так ён зарос алешнікам; прапала безь людзкой патрэбы і наша крынічка. Хмызьнякі і алешнікі ўсё болей заваёвалі колішнія вясковыя палеткі і падступалі да самых гародаў. Дащэнту пазарасталі палявымі дарожкі, а тыя, што засталіся, былі бязылітасна зъянечваныя вялізнымі коламі аўтатрактарнай тэхнікі і круглы год зеўралі правальлем-каляінамі. Добра, што галоўную дарогу я ўсё ж дамогся заасфальтаваць у свой дэпутацкі час. Вайскоўцы не далі заасфальтаваць адрэзак з магістральнай дарогі на Кублічы, – адкуль у іх пачыналася манэўровая аўтаракетная траса, якую належала маскаваць ад НАТА. Цяпер няма ні трасы, ні ракетаў, але няма і людзкай дарогі.

Мой брат Мікола, які тут пражыў жыцьцё, працуучы ў калгасе, дачакаўся нарэшце пэнсіі і з тae нагоды быў дужа рады. Яго нікто ня гнаў на дармовую працу, можна было пакалупацца на падворку, ля хаты, што брат дужа любіў. Плёў з дроту сеткі на загарадзі, у суседніх хмызьняках назапашваў дровы. У хляве гадавалася сывінка, пасьвілася кароўка. Грошай плацілі мала, але рэгулярна, хлеб раз на тыдні прывозіла аўталаўка. Чаго яшчэ было трэба? Такога жыцьця ніколі не было ў вёсцы, і пэнсіянэрам здавалася, што дажыліся нарэшце да камунізму, які абяцалі бальшавікі. Каб толькі болей здароўя. Але менавіта здароўя і не хапала, – здароўе дарэшты адабрала шматгадовая калгасная паншчына. Нядоўга парадаваўся сваёй пэнсійнае волі і мой Мікола...

Так, насунулася пара стратаў, усё бліжэй падступаў час развязітання. Меней і меней заставалася крэўных, сяброў і нават знаёмых. Рыгор дык зусім застаўся адзін — апошнімі сышлі яго цётачка, што колісь ласкава частавала нас сънеданьнямі (мужчынскую годнасць яна часцяком вызначала па спрадвечнай сялянскай шкале: ешчы-няешчы. Ня ведаю, як Рыгор, а я ў яе апынуўся ў ліку няешчых), нядайна пайшоў і дзядзька Пятрок, апошні з Рыгоравай радні, ная дужа дбайні вартаўнік Рыгоравага падворку, на якім іці на кожнай зімы гаспадарылі вушацкія зладзе.

У адну з апошніх маіх паездак на радзіму я прыдбаў ідэю-сюжэт аповесці «Аблава».

Знаёмы кубліцкі чалавек распавёў пра выпадак з 30-х гадоў, як у нас праходзіла калектывізацыя і зь ёй — раскулачванне, высылкі, рэпрэсіі. Адзін селянін быў сасланы зь сям'ёй пад Архангельск, там напакутаваўся, пахаваў жонку, малую дачку і вырашыў уцякаць на радзіму. Як ні дзіўна, тое яму ўдалося. Праз шмат прыгодаў-пакутаў, адолеўшы тысячу кілямэтраў, ён апынуўся на родным котлішчы і соладка, на адзінцы паплакаў. Але на tym і скончылася ўсё яго шчасце вяртання. У дарозе яго ніхто ня ведаў, а тут пазнаў першы ж сустрэты ранкам сусед. І ўжо надвячоркам на яго началі паліваць, наладзілі аблаву, у якой (во драма!) змушаны быў прыняць удзел і ягоны сын, што ў свой час адрокся ад бацькі і ўступіў у партыю. Бацька ўтапіўся ў балоце, але з чым застаўся жыць яго сын? Ці ня з tym жа, што ўвесь век насыў у сабе Аляксандр Твардоўскі. Гэта ж ён апынуўся ў падобнай сытуацыі, калі аднойчы ў Смаленску, дзе малады паэт працаў у рэдакцыі, да яго прыйшоў зьбеглы з высылкі бацька. Сын тады сказаў яму: «Вяртаўся б ты лепей туды, адкуль прыйшоў...». Людзям іншага веку наўрад ці зразумець усю глыбіню вытоку пажыццёвой драмы слыннага паэта і ягонага няшчаснага бацькі.

Па начной дарозе да Менску, седзячы між стомленых паездкай і працай кіношнікаў, я ўсё думаў пра ту ю даўнюю драму. А прыехаўшы дадому, хутка напісаў «Аблаву»⁴²⁰.

114. БНФ. Пазъняк

Зянон Пазъняк імкнуўся ўсталяваць у БНФ строгую партыйную дысцыпліну, улік і ўсё іншае, уласыцівае рэгулярнай палітычнай арганізацыі. Болей як два разы нельга было прапусціць паседжанні сойму, на ўсіх сяброў заводзіліся ўліковыя карткі. Тоэ, мабыць, было патрэбна, бо міністэрства юстыцыі строга сачыла за выкананнем фармальнасцяцяў, каб пры выпадку прыдрацца і спыніць дзеянасьць грамадzkай арганізацыі. Усяго таго ды шмат чаго іншага Пазъняк і БНФ дамагліся пры апантаным супраціўленыні нават адносна ліберальнага ладу часоў Шушкевіча, не кажучы ўжо пра пазънейшы паліцэйскі рэжым Лукашэнкі.

Вядома, суровы рыгарызм Пазъняка далёка ня ўсім падаўся ў шэрагах фронту. Увогуле сумленныя і разумныя хлопцы, пераважна беларускія інтэлігенты, сабраўшыся разам, нярэдка выяўлялі нязгоду з лідэрам. Тая нязгода ў асноўным палягала ў тактыцы; стратэгія ні ў кога не выклікала сумневу, бо стратэгія была Беларусь, якой бэнэфаўцы, безумоўна, былі аддадзеныя. Я любіў і паважаў іх усіх — заўжды філасофічна-памяркоўна настроена-га Юрася Хадыку, веселуна і песніра Валянціна Голубе-ва, няўрымсльівага Вячаслава Сіўчыка, красамоўцу Вінцэся Вячорку, па-дзелавому засяроджанага Сяргея Навумчыка. Некалькі пазъней да іх далучыцца інтэлігентны Лявон Бар-шчэўскі. Слаўныя былі каля іх і дзяўчата, хоць і па-жаночы не заўжды згодныя між сабой, але памяркоўныя і адукаваныя. Аналітычныя здольнасці Зянона здаваліся бязъмежнымі. Падобна было на тое, што ён ведаў усё пра Беларусь — сучасную і гістарычную, слухаць ягоныя развагі пра яе можна было гадзінамі. Хоць ён не выглядаў красамоўцам, але гэта быў чалавек, на ўсё жыцьцё хворы Бела-русьсю. Я вельмі цаніў гэтую ягоную якасць, і нават калі не з усім быў згодны або ня ўсё мне падабалася ў ягоных максімах, не хацеў пярэчыць. Я не адчуваў за сабой права пярэчыць чалавеку, апантанаму вялікай ідэяй.

Праўда, Адамовіч, аднойчы прыехаўшы ў Менск і спаткаўшыся з Пазняком, сказаў, што гэты чалавек сапраўды можа прэтэндаваць на лідэрства ў Беларусі, адзіны яго недахоп — празьмерная апантанасыць⁴²¹. Кепска быць апантаным, тым больш — ідэяй. Самая высакародныя ідэі менавіта і банкрутуюць з прычыны апантанасыці іхніх адэптаў. У вогуле з тым я быў згодны, але не ў дачыненьні да Пазняка. Я меркаваў, што для апалітычнай, рахманай Беларусі патрэбны менавіта такі лідэр. Толькі такі меў магчымасыць, здольнасць і волю аббудзіць нацыю, якая багата што праспала ў сваёй гісторыі.

Тая мая прыхільнасць да Пазняка ўзмацнела, калі аднойчы, уключыўшы тэлевізар, убачыў буйным плянам яго аскетычны твар, рагучыя твары ягоных паплечнікаў і пачуў, як лідэр БНФ абвясціў камуністычную партню бандай тыранаў і забойцаў, самай крыавай у нашай гісторыі. Тое яго выступленыне ў прымым этэры беларускага тэлебачанья, таксама як і некаторыя газэтныя публікацыі, напачатку выклікала шок у грамадстве, нязвыклым да подобных пасажаў. Тым ня менш пройдзе трохі часу, і тое ж грамадзтва без праблемаў абраў Зянона Станіслававіча дэпутатам Вярхоўнага Савету. Вядома, гэта стала магчымым з нагоды, калі выбарчыя камісіі яшчэ не былі цалкам заангажаваныя рэжымам і падлічвалі галасы больш-менш аб'ектыўна. Разам з Пазняком у Вярхоўны Савет была абрана даволі вялікая група сяброў БНФ, якая і склала грунт парляманцкай апазыцыі, што шмат чаго дамаглася наконт незалежнасці краіны. Тыя посьпехі апазыцыі і яе лідэра гräлі, натхнялі і давалі надзею.

На жаль, у сваёй газэтна-мітынговай рыторыцы Пазняк не заўсёды аддаваў належнае палітычнай лёгіцы і ня здолеў пазъбегнуць празьмернасці ў дэфініцыях — асабліва што да Pacei і расейцаў. Заўсёды надта чулья да ўласнага нацыянальнага гонару некаторыя зь іх скарысталі пазнякоўскія інвэктывы, каб абвінаваці яго і БНФ. Прыймем без увагі засталіся выказваныні іншага кшталту. Так, калі ў яго на тэлеперадачы запыталі, якую палітыку да рускіх ён будзе праводзіць, як прыйдзе да ўлады, кан-

дыдат у прэзыдэнты Пазьняк сказаў: «Такую, каб расейцам на Беларусі жылося лепш, чым у Расеі». Што ж, рытарычна, але вычарпальна ў сэнсе аптымальнага стаўлення да вырашэння балючай міжнацыянальнай праблемы.

Мабысь, у першапачатковы пэрыяд няўстойлівага сувэрэнітэту ня трэба было закранаць складанага пытаньня люстрацыі і асабліва – пэнсіяў. Зь цягам часу тое можна было б вырашыць ціха і без палітычнага ажыятажу, так, як гэта было зроблена неўзабаве ў Чэхіі або Польшчы.

Шмат каму з Пазьняком было нялёгка. Сам будучы чалавекам апантаным, ён гэткай жа апантанасыці чакаў і ад іншых, найперш ад сваіх паплечнікаў. Але кожны зь іншых меў свой, адметны ад ягонага харектар. Тоё ўвогуле зразумела і натуральна, бо ўсе яны паводле перакананьняў былі дэмакраты, а вядома, што дэмакратам мэтафізычна не ўласыціва адзінамысьленыне. Там, дзе паяўляюцца хоць бы два дэмакраты, пачынаюцца нязгоды і пярэчаныні. Самаахвярнасць – псыхалагічна цяжкая справа, мабысь, неразумна патрабаваць яе ад кожнага іншага. Тут здатны толькі ўласны добраахвотны выбар, штурхаць да якога ня мае права ніхто. Нават бальшавікі ў вайну разумелі тое і лічылі, што сотні Матросавых свой подзвіг абраў па ўласнай волі (хаця тое дужа сумніўна). Але важна, што пастулят добраахвотнасці і для іх быў нязрушны. Дарэчы, надта хрысьціянскі пастулят.

Менавіта ў гэткіх абставінах на чарговым зьезьдзе зьявілася праблема ў лідэра БНФ, адстаўкі якога дамагаліся некаторыя зь ягоных паплечнікаў. Я быў змушаны выступіць з просьбай не рабіць таго, зразумець, што да пэўнага часу Пазьняк у Фронце альтэрнатывы ня мае. Мяне паслухаліся, хаця, можа быць, я і памыляўся. Бо ўсё роўна пазьней БНФ раскалоўся і фармальна, а прыкметы расколу паявіліся ў ім на некалькі гадоў раней.

Бэнэфісаўцаў, асабліва ветэранаў гэтага руху, часта грэбліва называюць рамантыкамі. Тоё не зусім правільна, хаця доля праўды ў тым азначэнні ёсьць. Нейкая мера рамантызму, мабысь, была ўласыціва і Пазьняку. Ня надта добра, што зь цягам часу высакародная ўвогуле ідэя адра-

джэнъня набыла ў вачох грамадзтва архаічнае адценъне, — не заўсёды зразумелае, а таму і не прымальнае для сучаснага, празъмерна прагматычнага беларуса. Беларускі народ у сваёй масе напрыканцы XX стагодзьдзя меў кlopатня так з проблемай адраджэнъня, як з проблемай выжыванъня⁴²². Хоць як-небудзь, хоць з бальшавіцкім рылам, але каб не ператварыцца ў мерцьвяка, што ўвогуле было рэальна. Па сутнасьці ішоў працэс паміранъня (ва ўсіх сэнсах), і важна было клапаціцца, як затрымацца на краі пагібелі, а ня дбаць пра колішнюю веліч часоў ВКЛ⁴²³. Народ тое адчуваў інстынкты ѿна, і таму на першых прэзыдэнцкіх выбарах у масе сваёй не пайшоў за Пазыняком і БНФ зь іх віртуальным нацыянал-дэмакратызмам, архаізацыяй і без таго ня надта палагоджанай мовы, чым сталася, на думку некаторых, вяртаныне да граматыкі Тарашкевіча. З часоў Тарашкевіча шмат што зъмянілася ў сувеце, у tym ліку і ў беларускай мове, з чым прагматычнаму палітыку немагчыма было не лічыцца. Народ пайшоў за жорсткім, нахабным⁴²⁴, прагматычным дырэктарам саўгасу, ідэі якога былі простыя, як мычэньне каровы і зразумелыя дарэшты. Без увагі да нацыянальных прынцыпаў, Лукашэнка кінуўся да Рasei, найперш каб выбіць адтуль асабістую падтрымку, а таксама хлеб, бэнзін, газ, безь якіх немагчыма было ня толькі «адраджацца», але і перажыць зіму да вясны. Вядома ж, разумнейшыя адчувалі, што ён адбіраў у Беларусі сувэрэнітэт, будучыню і пазбаўляў дэмакраты. Але што карысыці з дэмакратыі, калі плакалі галодныя дзеци? Несумненна, будучы дэмакратамі, лідэры БНФ не зразумелі, што дэмакратыя — гэта не справядлівасць, а матэматыка, што нацыянальную будучыню цяпер вырашаюць лічбы, а не ідэі, якія б разумныя яны ні былі.

Пра высокія нацыянальныя ідэі мусіла дбаць нацыянальная эліта, нацыя ж дбала пра элемэнтарную мэту — выжыцць. Дужа сумніўна, што тae мэты мог дасягнуць нацыяналіст Пазыняк, затое дамагчыся яе абяцаў прагматык Лукашэнка. Тоe, што ягоныя мэтады па сутнасьці дэмага-гічныя, тады мала хто ведаў.

115. Нацыяналізм

Я гутарыў зь некоторымі пісьменьнікамі, у бальшыні маімі сябрамі, наконт іх прыцягнення ў БНФ. Але тое давала невялікі плён — пісьменьнікі былі іншае думкі пра Пазыняка. І наогул мелі намер трymацца ад палітыкі да лей. Толькі Рыгор Барадулін ды Артур Вольскі згодна і рэгулярна працавалі ў сойме. Гілевіч адасобіўся ў створанае ім ТБМ⁴²⁵, Бураўкіна неўзабаве знялі з тэлебачаньня (калі ён дапусыціў да прамога эфіру Пазыняка) і адправілі амбасадарам у Амэрыку. Для мяне гэта было адчувальны стратай на доўгія тры гады. Я любіў Генадзя за яго таварыскую чуласць, нераўнадушнае стаўленыне да балючых грамадzkіх проблемаў. Ён таксама па-добра му адносіўся да мяне, зредчас тэлефанаваў з Нью-Ёрку, прысылаў лекі, запрашаў прыехаць для сустрэчы з дыяспарай. Але я не наважыўся — стала пагаршацца здароўе, аднойчы «хуткая дапамога» завезла мяне ў рэанімацыю.

Яшчэ адзін раз удалося тады зьездзіць у Вушачу — я, Барадулін і наш трэці вушацкі замляк Сяргей Законьнікаў⁴²⁶, які ёсьць родам з Глыбачкі. Ён звязіў нас у ту ю прыязёрную вёску, дзе пазнаёміў з бацькамі, былымі сельскімі настаўнікамі. Сярожа быў добры сын, трапяткі і шчыры, зрабіў пэўныя посьпехі ў службе і ў літаратуры, але бацькі не съпяшаліся ехаць да сына ў вялікі горад і жылі ў абладжанай уласнымі рукамі хатцы на беразе возера. Наогул заўважана, што нашых старых здаўна вабілі азёры, і калі наставала магчымасць выбару жытла, тыя выбіралі, каб бліжэй да вады. Вада заспакойвала, гайлі душу і дадавала веку. Тое старыя ведалі добра.

Як заўжды, пра найбольш важныя падзеі даведваўся з «Панасоніку», які звычайна ўключаў позна ўвечары або ранкам. Па tym часе глушыць перасталі, чутнасьць была неблагая, ня тое што некалі. Хаця слухалі і раней, праз гул і трэскат глушылак, то была адзіная крыніца інфарматыў са свабоднага съвету. Я так прыахвоціўся да «Свабоды», што, калі можна было, не прапускаў ніводнай зь яе

перадачаў. І ня толькі пра палітыку ці бягучыя падзеі, але слухаў навуковыя і літаратурныя перадачы, гістарычныя агляды. «Свабода» шмат каго інфармавала і адку́вала, таксама, дарэчы, як і Бі-Бі-Сі ці «Голас Амэрыкі». Лекцыі і перадачы Аўтарханава, культуролягаў В. Вэйдле, Ф. Сарторы, Гольдбэрга, А. Шлемана. Перадачы беларускай рэдакцыі гучалі куды цішэй, але таксама зрабілі, напэўна, немалы ўклад у фармаваньне духоўнага стану грамадзянаў занявленай краіны.

Яшчэ на пачатку перабудовы мне спадабалася кніжка беларускага журналіста Аляксандра Лукашука, да якой я напісаў невялічкую прадмоўку. З тae пары ў нас з аўтарам устанавілася добрае сяброўства, якое набыло харектар сталага супрацоўніцтва, калі зь цягам часу Аляксандар Лукашук стаў дырэктарам беларускай рэдакцыі Радыё Свабода. Ён, як і мой калега па БНФ Сяргей Навумчык, асабліва прычыніліся да майго лёсу, як я апынуўся за мяжой, пераехаў у Прагу. Ну але тое здарылася значна пазней.

А тады зь перадачаў «Свабоды» пачулася штось неневерагоднае — раптоўна ў адпачынку захварэў Гарбачоў, а ў Маскве адбылося штосьці вельмі падобнае да путчу. Тэлебачанье перапыніла ўжо сваю праграму, перадавала клясычны балет, а пасля на экранах паявіліся нейкія малазнаёмыя пэрсоны, паведамілі аб стварэнні ГКЧП. То было незразумела, нараджала неспакой і трывогу. Што адбываецца?

Наступныя дні, поўныя палітычнага драматызму, паказалі, што адбываецца кепскае, што камуністы вырашылі прыбраць Гарбачова, зъмяніць яго курс. Але на які? Хутка стала зразумела, што — на ранейшы, звыклы і выпрабаваны, дужа вядомы съвету, пачынаючы з каstryчніку сямнаццатага году. З таго часу ён увогуле не мянняўся, падобна, набыў устойлівия відавыя рысы. І першы, хто памніўся яго зъмяніць, быў Гарбачоў. Але, відаць, і ягоная спроба змушана застацца безвыніковай...

Мяркуючы па ўсім, перабудова ляслася, і зь ёй — адчайнай і няўмелай спроба рэфармаванья ягонае партыі. Але калі тое рэфармаванье не ўдалося генсеку партыі,

дык каму ж тады яно можа ўдацца? Як паказала жыцьцё, тая партыя наогул не рэфармуецца. Яна або можа існаваць у ранейшым, створаным Леніным стане, або загінуць.

Я дужа шкадаваў, што ў той час у Менску не было Адамовіча, які стаў вельмі патрэбны. І ня мне аднаму.

Зянон пры чарговай сустрэчы сказаў пра апошня падзеі трохі інакш, чым мне адчувалася. Ён сказаў, што гэта — добра. Гэта толькі паскорыць іхнюю агонію. Съмерць прыйдзе знутры. Трэба толькі не чакаць, выхапіць з полымя тое, што нам належыць, — нашу свабоду. Бо іхний свабоды ўжо не ўратаваць нікому.

Тое былі разумныя слова, толькі як дамагчыся іхняга спраўджаньня?

Беларускае кірауніцтва (старшыня Вярхоунага Савету А. Дземянцей), канешне ж, падтрымала ГКЧП. Для камуністычнай намэнклятуры тут не было праблемаў, яна заўжды настроена на ўладу і зараз жа адварочваеца ад яе, калі тая перастае быць уладай. Гарбачаў яўна губляў уладныя функцыі, і беларускія кіраунікі съпяшаліся ад яго адцурацца, каб прыляпіцца да іншых. У той час — найперш да арганізатару путчу Кручкова і яго ўсемагутнага ведамства⁴²⁷.

А ў Москве, між тым, на авансцену палітычнае барацьбы выходзіў Б. Ельцын, якога абралі старшыней ВС Рasei. Гэтага кірауніка я мала ведаў, хаця на зьездах і па тэле ён фігураваў дастаткова часта. Візуальна то была ўнушальная фігура, стандартны партыйны лідэр з прыгожым сіаватым чубам і нязлым упэйненым позіркам. Але яго папярэдняя дзейнасць мала чым адрознівалася ад падобных да яго — той жа намэнклятуршчык абласнога маштабу. Наўрад ці ён мог сур'ёзна пайсыці супраць партыі, у якой зрабіў немалую кар'еру. Наступныя падзеі, аднак, паказалі, што такія думкі былі частковая памылковыя, падзеі ў Москве, як і належала для гісторыі, разъвіваліся непрадказальна. Ельцын выступіў супраць партыі, але на паўдарозе спыніўся, мяркуючы па ўсім — спалохаўся. За сябе, за сям'ю ці за партыю — цяпер ужо ня мае значэння. Як нярэдка бывае ў палітычнай гісторыі, палітыкі загубілі

немалыя магчымасьці. А што да Рәсей, дык і ўсё паблыталі: камунізм з капитализмам, свабоду зь няволяй, тыранію з дэмакратыяй. Як бы цяпер сказалі — палітыка Ельцына праявіла свой поўны непрафесіяналізм.

Алесь Адамовіч, які апошнім часам адасобіўся ад Гарбачова, сказаў, што трэба падтрымліваць Ельцына. Што той павядзе краіну далей, чым вёў Гарбачоў. Далей, але куды? Зрэшты, вельмі магчыма, што ў тым становішчы, у якім апынулася краіна СССР, не было алтэрнатывы, тупік аказаўся такі безвыходны, што ўсе спосабы выбавіцца зь яго апынуліся няспраўданымі. Належала хіба павярнуць назад. Ды гісторыя, на жаль ці на шчасьце, ня мае задняга ходу.

Дык тое — у Рәсей. А ў нас?

У нас па-ранейшаму буяла засільле камуністаў, сядзелі на сваіх месцах Дземянцей, партбос Сакалоў і ягоны двайнік Малафеев. Зынізу іх нецярпліва падпіралі маладзейшыя, — яшчэ болей агрэсіўныя і цынічныя. На каго было спадзявацца? Мяне па-ранейшаму тузалі мэдыі, з Масквы і тутэйшыя, быццам болей ня ведалі, да каго звязрнуцца. Дзе-колечы паявіліся невыразныя намёкі пра мяне як магчымага лідэра нацыі — тое належала прыпыніць. У «Народнай газэце»⁴²⁸ надрукаваў артыкул, у якім выразна і недвухсэнсоўна паказаў, хто ў Беларусі ёсьць сапраўдны лідэр. Тым таксама вызначыў маё стаўленыне да Пазняка і спыніў пэўныя закіды ў бок Быкова. Я ня лідэр і не «сумленыне нацыі», я прости, біты жыцьцём беларус, які мае толькі адну мэту — застацца сумленным. Хацелася яшчэ дажыць да свабоды, ды тое, відаць, марнае памкненне. Майму пакаленню, як і шмат якім папярэднікам, свабоды ня бачыць. Хіба наступным...

У наступных падзеях бурна чаргавалася надзея з паняверкай, спадзяванкі з расчараўаньнем. Былі моманты, калі здавалася, што наша доўгачаканая ісціціна — ужо побач, трэба яшчэ адно-два намаганыні, і мы будзем мець тое, пра што беларусы марылі доўгія стагодзьдзі. Але назаўтра высьвялялася, што ўсё перамянілася за адну ноч, і наша надзея апыналася адкінутай у пазаўчарашні дзень. Усё трэба

было пачынаць спачатку. Але хто вінаваты? Адны казалі — Масква, яна не дае дыхнуць залежным народам і, апантана-ная імпэрскай ідэяй, ніколі не пагодзіцца з незалежнасцю Беларусі. Іншыя думалі, што ўся справа ў стаўленыні да нас Захаду. Захаду дараражэй адносіны зь імпэрскай Масквой, чым зь няпэўнай Беларусьсю. Ці ня ўсе пры тым съцвяджалаі, што ў нашай бядзе найболей вінаваты мы самі, бо яшчэ не ўсьвядомілі боскай каштоўнасці свабоды і незалежнасці.

Мабыць, горш за ўсё было тое, што ўсе гэтая мерка-ваныні мелі рацыю.

Нацыяналізм, гэтая грамадзка-палітычная зывая, стаў-ся дужа разнастайным у нашым часе, у пэўнай ступені пагардженым і адпрэчаным грамадзкай съядомасцю. Безумоўна, да таго прычынілася практыка, увасабленыне яго ў жыцьцё, праз што прыйшло заходнє грамадзтва і выйшла да іншага. Ідэі нацыяналізму апынуліся дыскрэ-дытаваныя нямецкім нацызмам, італьянскім фашызмам, шмат якімі драбнейшымі радыкальнымі рухамі. А між тым ці ня ўсімі дзяржаўніцкімі здабыткамі ў нядаўнім мінулым Эўропа (і ня толькі Эўропа) ававязана менавіта нацыя-налізму сваіх вялікіх і дробных краінаў. Нацыяналізм ства-рыў неабходную форму арганізацыі грамадзтва — дзяржа-ву, якая існуе «не для таго, каб ператварыць зямное жыцьцё ў рай, а для таго, каб ня даць яму канчаткова ператварыцца ў пекла», — як пісаў М. Бядзяеў. У аснове нацыяналізму — прыроджаны эгаізм, рыса, уласцівая кожнай жывой істоце. Гора таму арганізму, у якім гэтая рыса выяўлена недастаткова, таксама як і кепска, калі тая рыса выяўлена празъмерна. Нацыяналізм, скіраваны на ўнутраны ўжытак грамадзтва, здаўна мае найменьне патрыятызму, а скіраваны ў іншы съвет — ёсьць шавінізм або імпэрыялізм. Знакаміты філёзаф Рычард Пайпс падзяляе сучасны нацыяналізм на два яго варыянты: эксплюзіўны (агрэсіўны) і інклузіўны (памяркоўны); расейскі ён адносіць да першага варыянту, а беларускі проста не заўважае. Мабыць, характар кожна-га нацыяналізму вызначаецца мэнтальнасцю нацыі, яе

палітычнымі памкненінямі ў дадзены гістарычны момант. Расейскі нацыяналізм знайшоў сваё найбольшасць ўласабленьне ў бальшавіцкім імпэрыялізме, німецкі — у агрэсіўным нацызме. Але што такое беларускі нацыяналізм?

Агульнаісторычная дэфініцыя нацыяналізму кепска дастасуеца да гэтае беларускай звязы, якая ёсьць іншая, зь іншым нацыянальна-палітычным зъмесцівам. У сучаснасці яна праяўлена слаба і, на мой пагляд, недастатковая нават у сэнсе ўнутранага грамадзкага эгаізму, неабходнага для элемэнтарнай самаідэнтыфікацыі нацыі. Можна гаварыць толькі пра нацыянальныя зародкі, спазынелыя і малавыніковыя, якія ня толькі не пагражают іншым народам і нацыянальнасцям, але і не забясьпечваюць нацыянальных патрэбаў саміх беларусаў.

Напрыканцы XX стагодзьдзя харектар нацыяналізму ў Эўропе надта зъмяніўся, патрэба ў ім для цывілізаваных краінаў адпала. Але для тых, якія па розных прычынах у тым не пасыпелі, ён па-ранейшаму застаецца надзённым. Менавіта нацыяналізм, паводле Фрэнсіса Фукуямы⁴²⁹, найбольш прычыніўся да вызваленія народаў ад камуністычнай дыктатуры. Не лібералізм, не дэмакратыя, а менавіта нацыяналізм занявленых камунізмам народоў. Там, дзе гэты працэс быў завершаны, з'явілася магчымасць пераходу да дэмакратычнага лібералізму, а дзе не завяршыўся, дзе стаўся затрыманы рэакцыйнымі сіламі, там нацыяналізм па-ранейшаму надзённы. Бо толькі нацыяналізм з найбольшай выніковасцю здольны аб'яднаць сілы грамадзтва ў ягоным дэмакратычным развіцці. У той жа час ён можа мірна і гарманічна ўжывацца з лібералізмам, цвердзіць Фукуяма — «сучасны адвакат нацыяналізму», але і перакананы прыхільнік лібералізму.

Некалі Алесь Адамовіч казаў, што пры засільлі звыродлівай улады і абмежаванасці прыродных рэурсаў Беларусі трэба займаць вельмі значную (вялікую!) ідэю, якая вывела б яе ў склад сучасных краінаў. Гэта — праўда. Нацыянальная ідэя — важны чыннік прагрэсу, а то і фізычнага існаванія ў сьвеце. Расея, напрыклад, увайшла ў заняпад, бо зжыла сваю імпэрскую ідэю і цяпер паўстала перад

праблемай вынаходзтва новай. Але што да Беларусі, дык у яе ёсьць важная і аж занадта актуальная ідэя, гэта — свабода і незалежнасць. Ідэя клясычнай, увасабленыя якой даўно дамагліся шмат якія краіны съвету, пабудавалі на ёй свой нацыянальны лёс. А беларусы ўсё яшчэ дыскутуюць, ці варта дамагацца таго? Ворагі беларушчыны, вядома ж, даводзяць: ня варта, ёсьць лепшая ідэя — няволя і залежнасць, яна дае хлеб. (І бэнзін, і газ, і прамтавары.) Амаль як у Бібліі: заваюйце нас, але накарміце нас. Або яшчэ съцвярджаюць, што Беларусь ня можа існаваць незалежна ў наскрась залежным, драпежным съвеце, дзе ўсё вырашаецца сілай. Але ж іншыя, куды слабейшыя за Беларусь эўропейскія краіны існуюць і жывуць няблага. Ніхто не занявольвае цяпер маленкую Швайцарыю, Аўстрыю, Венгрыю, Данію ні нават Люксэмбург з Андорай, а іхняя эканамічная залежнасць ад вольнага съвету толькі служыць ім на карысць. Мабыць, з часоў сярэднявечча шмат што зьмянілася ў съвеце і дае магчымасць народам жыць і нават развівацца⁴³⁰.

Народы, якія на пачатку трэцяга тысячагодзьдзя ад Хрыстовага нараджэння не засвоілі гэтае ісціны, рызыкаюць не засвоіць яе ніколі. І навек застацца рабамі — найперш уласнае цемры і лянаты.

116. Еўтушэнка

У Менск прыехаў Яўген Еўтушэнка, мы яго спаткалі на вакзале. Невядома па якой прычыне адбылося дробнае непараразуменне — спатыкалі ў адным вагоне, а ён выйшаў зь іншага. Мэтай ягонага да нас візиту было аб'яднанье саюзаў пісьменнікаў — расейскага зь беларускім.

У нас да таго паставіліся няпэўна — некаторыя былі за, іншыя — супраць. Справа ўтым, што наш СП ніколі ня быў кансалідаваны ў палітычных стасунках, хіба толькі здаваўся такім. Сабраны зь пісьменнікаў розных пакаленіяў, ён нёс на сабе ўсе родавыя адмеціны нядаўна пражытых часоў — старэйшыя былі болей кансерватыў-

ныя, шмат якія грунтоўна заангажаваныя рэжымам і цалкам сэрвільныя ў адносінах да ўлады. Спакваля, аднак, у СП папрыходзілі маладзеўшыя, якія несылі ў сабе пэўную апазыцыйнасць да нядаўняга мінулага. Але была адна пазыцыя, дзе і тыя ды іншыя трymаліся амаль аднолькаўых перакананьняў, гэта стаўленыне да нацыянальнай мовы. Мова гінула, а то быў сук, на якім трymалася ўся нацыянальная культура. Пісьменнікі не маглі быць да таго абыякавыя, і шмат якія ініцыятывы звонку разглядалі ў сувязі з наступстваў у галіне мовы. Расейцы ў гэтым сэнсе, на жаль, не былі нашыя аднадумцы.

Апроч таго, у Рasei за часы перабудовы выплыла на паверхню шмат такога, чаго нельга было не спалохацца, чаго не прыкмячалася нават пры бальшавіцкім рэжыме. Нядаўня апалягеты інтэрнацыяналізму ператвараліся ў зацятых абаронцаў уласной культуры ад іншых народаў, якія «аб'ядалі Raseю». Дэмакратыя ўсё ніяк не магла падніцца на ногі, у той час як нацыянал-бальшавізм пачаў шырока гойсаць па яе інтэлектуальных просторах. Як заўжды, вольна пачуваў сябе антысэмітизм, асабліва на поўдні і ўсходзе Rasei. Быць разам у адным саюзе з расейскай дэмакратыяй было б няблага, але... Дзе гарантывя ўстойлівасці тae дэмакраты? Ці мог яе даць нават такі агульнапрызнаны майстра паэзii і перакананы антыкамуніст, як Яўген Еўтушэнка?

Я паважаў Яўгена Аляксандравіча, як і шмат хто ў краіне, захапляўся ягонай паэзіяй, якая зрабілася знакавай у дысыдэнцкім супрацьстаянні сталіншчыне і брэжнеўшчыне. У нас зь ім было некалькі сумесных паездак па краіне і за мяжу, дзе нашыя адносіны аформіліся ў добрае сяброўства. Памятаю, як мы трапілі ноччу на вясельле ў Ерэване, дзе Еўтушэнка сказаў тост у гонар мірнага суіснавання армянскага і турэцкага народаў, за які ледзьве не паплаціліся абодва. На практицы гэта азначала: ня лезь са сваім статутам у чужы манастыр. Як мы ўваходзілі ў ягоны гатэльны нумар, працягваючи вольную бяседу, я засыяржаліва паказаў на столь, маўляў — змоўкнем. Яўген толькі зас্ত

мяяўся. Нашто, кажа, хай запішуць кожнае нашае слова — спатрэбіцца для нашчадкаў. Тоё было праўда. Пройдзе небагата часу, і мы пераканаемся, што ня толькі рукапісы не гаранць, але і сказанае застаецца. У tym ліку і схаванае ў сакрэтных аддзелах КДБ.

Абмеркаванье на прэзыдыюме СП прывезенай Еўтушэнкам прапановы адбывалася вяла, ніякага рашэнья не было прынята. Хаця бальшыня з аб'яднаньнем не пагадзілася, я тады быў схільны аб'яднанцца. Але час паказаў, што бальшыня мела рацыю. Неўзабаве СП СССР распаўся на некалькі пісьменьніцкіх саюзаў, некаторыя зь якіх набылі адметны антыдэмакратычны, праімпэрскі характар. У такой сітуацыі лепей было захаваць нэйтральнасць і фармальную незалежнасць.

Пасыля было яшчэ некалькі спробаў да аб'яднаньня з пэўнымі расейска-пісьменьніцкімі групоўкамі, ды і тыя скончыліся нязрушнасцю нашай непадлегласці. Гэта ці ня той рэдкі выпадак, калі палітычная індыфэрэнтнасць пайшла на карысць. Праўда, вытрымаўши націск звонку, беларускі СП ня здолеў процістаяць паўзучай унутранай сіле разбурэння. Праз кароткі час ён страціў сваю маёмысць, сыцілія фінансавыя сродкі і заняпаў арганізацыйна.

Але Бог не пакідае праведнікаў, а лёс часам дае ім птушыны хвосьцік надзеі.

У съвеце даўно існаваў ПЭН-клуб (паэзія, эсэістыка, навэлістыка) — арганізацыя, якая за сваю амаль 80-гадовую дзейнасць не была прызнаная савецкімі пісьменьнікамі, што бачылі яе як буржуазную. Але часы мяняліся, малата-боец-гісторыя кавала сваю лёгіку. Тая лёгіка прыводзіць да нечаканых высноваў. Частка расейскіх пісьменьнікаў адасобілася ад камунапатрыятычных СП і стварыла Расейскі ПЭН-цэнтар. Яго тагачасны кіраўнік Анатоль Рыбакоў⁴³¹ па даручэнні міжнароднага ПЭНу патэлефанаваў мне ў Менск і перадаў прапанову стварыць беларускі ПЭН-цэнтар. Былі абумоўлены пачатковыя квоты — 20 сяброў зь ліку літаратараў, не ангажаваных у органы ўлады і камуніс-

тычную партыю. Я парайуся з Барадуліным, Разанавым⁴³², Някляевым⁴³³ і яшчэ некаторымі пісьменнікамі. Мы склалі невялікі сьпіс і сабраліся на першы сход у Чырвоным касыцёле, адобрылі Статут міжнароднага ПЭНу, абраў кіраўніцтва. Першым прэзыдэнтам стаў Рыгор Барадулін, сакратаром (пасля віцэ-прэзыдэнтам Карлас Шэрман. Новая пісьменніцкая арганізацыя на той час ня мела ні памяшкання, ні грошай, усё трэба было здабываць. Натуральная, ПЭН ня стаў звязратацца да ўлады, а найперш пачаў зарабляць папулярнасць. Добрых публікацыяў для таго было недастаткова, спонсары, як заўжды, болей дбали пра свае кашалькі, трэба было непасрэдна контактаваць зь як мага большаю колькасцю народу. Пачаліся выступы — у сталічных клубах і з выездам на пэрыфэрыю. Паэты чыталі вершы, празаікі вялі палітыка-культурніцкія дыскусіі. Зацікаўленыне нацыянальнай публікі тады было велізарнае, Беларусь рыхтавалася да адраджэння (якое, аднак, хутка згасла). Кіраўніцтва ПЭНу ў асобе Карласа Шэрмана наладзіла плённае супрацоўніцтва зь міжнароднымі гуманітарнымі арганізацыямі, нацыянальнымі ПЭН-цэнтрамі, фондам Сораса, пакуль яго не прагналі з краіны. Дзейнасць ПЭНу значна абмяжоўвала статутнае патрабаваныне апалітычнасці, якое сябры ПЭНу неяк навучыліся абыходзіць. Наша літаратура і палітыка традыцыйна былі звязаныя моцнай пупавінай, і тое няблага. Іншая справа, якая то палітыка. ПЭН-цэнтар у сваёй дзейнасці імкнуўся праводзіць нацыянальна-дэмакратычную палітыку, скіраваную найперш на незалежнасць і свабоду краіны. ПЭН-цэнтар стаўся саўтваральнікам такой важнай праваабарончай арганізацыі, як Хельсінскі камітэт, дзе ягоныя сябры напачатку занялі ключавыя пасады. Да гонару ПЭН-цэнтра як арганізацыі трэба зазначыць, што яна ці не адзіная ў краіне, якая за дзесяць год не зазнала расколу, захавала адзінства, у пяць разоў павялічыла свой склад і ў цяжкіх умовах нацыянальнай кризы прадаўжае кансалідаваць значную частку беларускай літаратуры.

117. Свабода

Свабода — найбольшая маральна-фізычна каштоўнасць, дадзеная кожнай жывой істоце фактам яе нараджэння. Усё жывое і карыстаецца тою каштоўнасцю, наколькі гэта мажліва ў складаным, заблытаным съвеце арганічнага існаванья. Апроч хіба чалавека, якому мала прыроджанай свабоды. Каб у поўнай меры спазнаць і адчуць яе неабходнасць, яму наканавана прайсыці праз хітрасплецены лябірынт жыцця, а то і застацца ў адным зъ яго тупікоў. І там прызвычаіцца, змарнець, страціць прыроджаны дар свабоды, адаптавацца дзеля элемэнтарнае мэты біялягічнага існаванья. Зрабіцца часткай натоўпу, грамадзтва, электарату — такім, як усе.

Але як быць асобе, калі яна выпадае з масы да сябе падобных, калі яна — творца, што дзеіць паводле ўнутраных імпульсаў самавыяўленія? Як ёй пераадолець тую брутальную залежнасць ад соцыуму, які нязменна нівелюе яе Богам дадзены дар? Ці, можа, ня трэба нічога пераадольваць, а падладзіцца, прыстасавацца, каб дамагчыся бесканфліктнага існаванья? Дзясяткамі год у нашых вушах гучала нявольніцкая максіма: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Сапрэуды нельга, не дадуць, не дазволяць. Тыя, ад каго гэта залежыць, натхняюцца ня зманлівай ідэяй чалавечай свабоды, а рэальнай патрэбай прыгнёту і сілы. І праўда, яны валодаюць немалой сілай, бо яны — заўжды гурт.

Мабыць, сапрэуды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва калі гурт мае ідэю — малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інтынкт нацыі ці клясы, ці якога гурта, і тады съвет апынаецца перад імпэрскай, пралетарскай, нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. Апантаныя, так званыя папулісцкія ідэі каштуюць вялікай крыві і рэдка зъдзяйсьняюцца. Нават і съвятая сярод іх ідэя свабоды.

Але ці дужа якая ідэя патрэбна творцу, калі ягоная душа ўжо захоплена ідэяй іншага кшталту — ідэяй праўды і прыгажосці? Іншаму там месца няма, і ён — індывідуаліст.

Усё значнае ў мастацтве спрадвеку ствараеца на грунце індывідуалізму. Спрыбы заарганізаванай мастацкай творчасыці (тым болей літаратурнай) заўсёды зазнавалі фіяска. Творцы – аднаасобнікі, яны твораць штучны тавар. Творчы альянс двух, нават калі кожны зь іх геній, неверагодны. Толькі паасобку. Нават калі яны адзінадумцы, адзінаверцы, належаць да адной партыі. Калектыўны элемэнт у мастацтве мае несумненна дэструктыўны характар.

Праўда, наш час асаблівы – крыладушны і жорсткі, а што да мастацтва – разбуральны па сваёй сутнасьці, толькі мы яшчэ ня надта ўцямлі тое. Сучасная маскультура – не сама-развіцьцё ранейшай, традыцыйнай культуры, як часам лічыцца, а контркультура⁴³⁴. Таму цяпер у першую чаргу трэба клапаціцца не пра росквіт, а пра выжыванье і захаванье таго лепшага з нацыянальнай і сусветнай культуры, што гэтак брутальна бурыцца ўладай і часам. Пэўна, зрабіць тое лепей агулам. Але ці можна не разумець, што і бурыць таксама выгадна агулам – усё адразу. Так дзешавей для ўладаў, якія звыклі ўладарыць ня толькі над целамі, але і над душамі людзей. З тae мэтай у нядайнім мінулым яны стварылі партыю, калгасы, гулаг, каб заграбсьці ўсіх адразу. І сагналі творцаў у «творчыя» саюзы, дзе ўзялі іх у «творчы» палон. Тое яны найбольш рабілі рукамі саміх жа творцаў зь ліку найбольш спрытных калябарантаў. Па прынцыпе колішняга самаабслугоўванья: самі пішаце, самі сябе і саджайце.

Нашая літаратура быццам бы пакрысе выкараскваваеца з таго інтэлектуальнага гулагу, зь якога яшчэ належыць выбрацца нацыі. Свабода рабочых і сялянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржавы няма. Літаратуры ж ня надта патрэбны інвестыцыі, але ёй патрэбна – свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштует яшчэ даражэй, чым свабода на карыстаньне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы – ні сяляне ня маюць зямлі, ні пісьменынкі ня маюць свабоды. Хоць бы свабоды на родную мову. Нават на мяккі знак, каб ня корчыць язык у роце ад ненатуральнага, барбарскага вымаўленыня. Сапраўды, мова, паводле Генрыха Бёля, ёсьць апошнje апірышча свабоды.

Усё тое — непераможная сіла ня волі⁴³⁵, зь якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. Як павінны ставіцца да таго творцы? Томас Венцлова⁴³⁶, напрыклад, піша, што найвялікшы патрыятызм у тым, каб ваяваць з комплексамі сваёй нацыі. Гэта сказана ў дачыненіні да ня самай закамплексаванай нацыі, але тое прауда і, мабыць, адносіцца да ўсіх нацыяў без выключэння.

Можна зразумець нашых калегаў, расейскіх дэмакратоў, якія нядаўна перажылі тое, што і мы, і цяпер памкнуліся да зманлівай, труднадасяжнай свабоды. Паяднаўшыся зь беларусамі, яны маюць намер набыць дадатковы шанец на шляху да яе, кіруючыся ўсё той жа лёгікай — гуртам зручней. Але старая чэская прымаўка кажа: не запускай млын, калі ня маеш моцы яго спыніць. Ці маюць моц нашы расейскія калегі годна распараадзіцца хоць бы ўласнай свабодай? Ці ня болей рэальнай для іх і для нас застасенца рызыка страціць ўсё? Дзе гарантывя таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды ліеца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імпэрыялізм.

У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй. Рушыцца ёканоміка, народ даведзены да галечы, гвалтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобна, што дапамагчы нам ня можа ніхто — так глыбока завязылі мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адварнуўся ўвеселі съвет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дужа непажадана трапіць з адной камэры ў такую ж іншую, асабліва калі перапынак паміж допытамі апынуўся такі кароткі.

Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наканавана праісці асобна. Усё ж індывідуалізм і ў гэткім ablіччы — ня самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы, — у аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што да мяне, дык пэўне мой лёгас пэсымістычны, хаця мая душа прагнє аптымізму. Як некалі пісала вялікая Лэся Украінка⁴³⁷: «Без надіі таки сподіваюсь»⁴³⁸...⁴³⁹

Парадоксы жыцьця

Запісы розных гадоў

...Як і ў дзень Перамогі, перад вялізной шматтысячнай калёнай БНФ, якая ішла ўскладаць кветкі да абліску Перамогі, паўстала съянна міліцыянтаў. Тую съянну калона прарвала, амаль не спыняючыся. Тады вырасла шарэнга АМА-Пу⁴³⁹. І тую мы прарвалі. Спыніліся толькі перад узмоцненай, шматграднай шарэнгай АМАПу ля самай плошчы.

Стаялі доўга. Гарачыня, цеснавата. Нада мной, каб зас্তерагчы ад сонца, увесь час хлопцы трымалі бел-чырвона-белы съяг, і ў тым мне ўбачыўся вялізны Боскі сівал. З такім сівалам дай Бог і загінуць. І з такімі людзьмі побач.

На ленінскія ўгодкі да помніку правадыра ветэраны ўскладвалі кветкі. Сярод іх быў адзін сівенкі стары з кавенькай у руцэ. Я яго ведаў. Расказвалі, як у вайну ён апынуўся ў нейкім мястэчку, адзін, безь сям'і. А быў глуханямы. Жыць было дужа трудна. Палітыкай ён не займаўся. Неяк аднаго разу ў мястэчка завіталі хлопцы зь лесу. Іх было трое, і яны прынеслы з сабой фальшывыя, зробленыя ў падпольі прадуктовыя карткі. Хацелі атаварыцца, але баяліся, што пападуцца. Тады рашилі паспрабаваць на кім-небудзь, каго не шкада. Выбраўся таго глуханямога. Нечакана для іх ён пайшоў і атаварыўся. Хлопцы зарадаваліся і надзялілі яго тымі карткамі. Нямко быў дужа ўдзячны ім. На ўсё жыцьцё. І стаў партызанам. І палюбіў Леніна. І ягоную партыю.

А тое здарэньне ў вайну расказаў паслья адзін з трох партызанаў.

Уключиў тэлевізар – нейкая генэральская нарада: шэраг генэрал-палкоўнікаў за столом. Яшчэ не старыя, хоць сіаватыя, з касым праборам у валасах, грузныя, з тоўстымі каркамі, шырачэзнымі плячымі і такімі ж грудзямі. І ў кожнага – стракатая левая палавіна ад планак узнагародаў. Цікава – за што? Нарадзіліся ўсе пасъля вайны, вайны ня бачылі. За што столькі ўзнагародаў? Як у Жукава пасъля вайны. За кожную нараду – па ўзнагародзе, ці што, даюць гэтым папяровым палкаводцам?

Пісьменынікі разгубіліся: пра што пісаць? Раней колькі гадоў плакалі: не дазваляе цэнзура, заціскае ЦК. А цяпер, калі зьнікла цэнзура і ЦК, мабыць, стала і яшчэ горш. Як тыя зывяркі, што выгадаваліся ў клетцы, – адпушчаныя на волю, у лес, ня могуць пражыць.

Што значыць выгадавацца пад штодзённым партыйным кіраўніцтвам!

Інвалід-пэнсіянер прыйшоў у гараж да свайго «запарожца» і бачыць: на суседzkім вісіць замок, дужка якога, аднак, не защепленая. Падумаў, памеркаваў. І ціскануў дужку. Сам некалі таксама па разгубленасці не зачыніў гараж. Праз хвілінаў дзесяць прыбягае сусед і лаецца. Аказваецца: адлучыўся па цыгарэты, а ключы пакінуў у гаражы.

Інвалід церабіў патыліцу: услужыў, называецца.

Ліфт пэцкалі штодзень, сістэматычна, і ўсе ведалі, хто гэта робіць – падлетак Вова, сын партыйнага сакратара з шостага паверху. Але вось Вова адчуяўся, пайшоў у войска, ліфт колькі гадоў быў чысты. Ды зноў началі яго паскудзіць. Аказалася, той Вова ажаніўся, нарадзіў двайнятаў, яны падрасьлі, і ўсё началося спачатку.

Які бацька, такія ё сыны?

Мая мама перад канцом пакутавала некалькі гадоў. Вядома, яна хацела жыць дома, у сваёй хаце. Але там – нявестка. Добра б жыць з дачушкай Валяй, але тая за двац-

цаць вёрст, у Вушачах. І там – мацюгасты зяць. Так мама і соўгалася сюды-туды, не знаходзячы здатнага месца ў гэтым съвеце.

Пакуль не адышла на той.

Цікава паназіраць за намэнклятурай... Чым шырэй морда, tym вышэй чын. Здаецца, увесь іх адбор, намэнклятурная селекцыя, адбываеца ў прэзідымах і на tryбунах: як глядзяцца. Мусіць, іншых адзнак у гэтых гадаванцаў ВПШ не засталося: аднолькае паходжанье, адукацыя, кар'ера... І, вядома, спосаб мысьленьня, съветапогляд.

Некалі Адамовіч казаў, што тыя, хто пабыў у ЦК, не зважаючы на талент, скончаныя людзі. Усім ім там выразалі адно яйцо. Усе яны скапцы – ідэйныя, мастацкія, чалавечыя.

Штогод пераконваюся ў справядлівасці тae высновы.

П. ня быў для Колі сябрам – проста добры знаёмы. Але вось аднойчы прыходзіць да Колі і расказвае, што яго выклікалі ў КДБ, каб даносіць на Колю. Вядома, П. адмовіўся. Коля, канешне, ня мог не ацаніць такі ўчынок знаёмага, і той стаў для Колі найлепшым сябрам.

І выдатна даносіў на яго. А прызнаныне наконт выкліку ў КДБ – прыём, ня болей. Але прыём безадмоўны.

У 1939–40 гадах пасьля т. зв. вызваленія Заходній Беларусі НКВД⁴⁴⁰ навербавала ў ёй нямала сэксотаў, картатэка на якіх хавалася ў абласных цэнтрах і, вядома, у Маскве. У 41-м з пачаткам вайны чэкісты так рванулі з Гродна, што пакінулі ту картатэку немцам. Немцы разабралі яе і... перавербавалі сэксотаў (каб ня траціць час на вярбоўку іншых). Адмоў, вядома, не было. Тыя добра працавалі ўвесь час акупацыі. Але ў 1944 годзе прыйшла Чырвоная армія. Сваю картатэку чэкісты не знайшлі, прывезлы з Масквы копіі ранейшай. Тыя самыя сэксоты пачалі рабіць на сваіх першых гаспадароў.

Во ўніверсальнасць систэмы!

Яшчэ ў часы застою адзін маскоўскі літаратар-дэмакрат дачуўся, што пад ягоны юбілей маюць намер узнагародзіць яго як юбіляра ордэнам «Дружбы народаў». Літаратар загадзя аб'явіў сябрам, што ордэн ня возьме. Але во прыйшоў час, настаў юбілей, і яму не далі нічога. Нават адабралі повад для пратэсту. Каб ня тузаўся.

На свята да Л. прыйшоў сябра і падарыў яму цудоўны японскі тэрмас. Л. быў расчулены і дзякаваў. Ня ведаючы таго, што тэрмас сябра купіў за частку «прэміяльных», якія атрымаў за тое, што добра «стукаў» на Л.

У Дзяржынску быў малаказавод, на якім кралі съмтана. Съмтану прадавалі ня дзе-небудзь, а ў гарадскім гандлі, зь якім малаказаводчыкі былі звязаныя. Але органы кантролю выкрылі злодзеяў. Судзілі. Пасадзілі.

І ў магазінах зынікла съмтана.

Кamu ад таго стала лепей?

Асабістам трэба было завербаваць у сэксоты фельчара палка (мусіць, іншых ужо ўсіх перавербавалі). Выклікалі раз, другі – ня хоча фельчар рабіцца сэксотам. Тады яго арыштавалі, пабілі добра, напалахалі і аб'явілі, што зараз выпусцяць. Але толькі калі пагодзіцца. А што рабіць?

– Да нічога асаблівага, ты толькі напішы, што, маўляў, як стаў падыходзіць, яны (названы былі афіцэры, франтавікі) прыпынілі размову.

– І ўсё?

– І ўсё.

Што рабіць – даў падпіску. И стаў сэксотам. Далей даносіў і надта сур'ёзныя рэчы.

Ён працаваў намеснікам рэдактара ў раённай газэце. Калі Хрушчоў падвойваў абкамы, райкамы, напісаў у Маскву, што нязгодны, што тое няправільна. Тады яго зняялі з пасады намесніка, зрабілі загадчыкам аддзелу пісьмаў. Але праз два гады зняялі самога Хрушчова. И зноў зрабілі з

двух адзін абкам. І ён, счакаўшы трохі, зноў пісьмом у Маскву напомніў аб колішній сваёй нязгодзе.

Тады яго зноў зънялі з загадчыка аддзелу і зрабілі ка-рэктарам.

Болей ён пісаць нікуды ня стаў.

У маёй вёсцы яшчэ, памятаю, да вайны К. кепска жыла са сваім мужыком. Як прыйшлі немцы, паслья чарговае сваркі яна схадзіла ў Кублічы да немца-камэнданта і пас-кардзілася на мужа. Сказала, нібыта ён звязаны з парты-занамі. Назаўтра ў вёску прыехаў камэндант з групай палі-цаяў, загадаў сабраць народ. Калі ўсе папрыходзілі, аў'явіў свой прысуд: К. за паклён на мужа 15 шампалоў. А мужу 10 – за тое, што кепска выхоўвае жонку.

Партызанаў тады яшчэ не было.

Вушацкія – народ слова.

Прышоў позна Л., кажа жонцы: дай пяцёрку – да-бавіць трэба. Тая кажа: «Ня дам». Тады ён: «Не дасі – спалю хату!» – «Палі, калі ты такі...» Запаліў, згарэла хата. Л. пасадзілі за падпал... Праз колькі часу жонка пайшила зьбіраць подпісы, каб выпусьцілі, бо кепска бяз хаты і бяз мужа.

Кацюшы, кацюшы...

Колькі пра іх складзена міфаў, колькі прысьвечана ім паэтычных радкоў. А на справе ўсё тое блеф, створаны, як і ўсё, камуністычнай пропагандай. Кацюшы гэтыя – болей прадукт камуністычнага ўзьдзяяньня на псыхалёгію. На фронце іх не любілі. Пехацінцы іх пракліналі. Яны давалі адзін-два залпы – невядома куды, падымалі хмару пылу і дыму і хуценька зматваліся. Праз 5 хвілінаў па tym месцы пачынала малачіць нямецкая артылерыя, і дужа дастава-лася tym, хто ня мог змыцца. Пяхота не магла, яна і пла-ціла за гэтыя залпы.

Эфектыўнасць іх была міэрная, бо білі яны па плош-чы, без прыстрэлкі і рабілі куды болей вэрхалу, чым ка-рысыці.

На Данцы ў 1943-м доўга стаялі ў абароне, умацоўваліся, капалі, мініравалі. І ладзілі пошук разведчыкаў. І нашыя і немцы. Аднаго разу старшина роты паслаў у гаспадарчую частку пасыльнага, маладога салдата. З заяўкай на мыла. На паперцы зьверху пазначыў: «сав. сакрэтна». Салдат толькі нядаўна прыняў прысягу і прыбыў на фронт, і да загадаў начальства адносіўся дужа сур'ёзна. І ў лагчынцы, як зьвечарэла, нарваўся на нямецкіх разведчыкаў. Приняў бой. Каб ня трапіў сакрэтны дакумент у рукі ворага, зьеў яго. Сам быў паранены і загінуў. Уранку з рота выкалупалі ражок тае заяўкі з «сав. сакрэтнаю» паметкаю.

Пасьля вызваленія Беларусі, недзе ўвосень 44-га году, сястра Валя, якой тады было 18 гадоў, пагадзілася ісьці ва Ўсходнюю Прусію, каб прыгнаць адтуль у раён каровы. Сказала, як прыгоняць, усім дадуць па карове. Сястра абрадавалася – сваёй каровы ўжо не было. Гналі той статак доўга, трэба было даіць і пасьвіць, і самім карміцца. Напакутавалася страшэнна. А як прыгналі, кароў усіх разъмеркавалі па калгасах, а прыгонічкам – дулю.

У каторы раз ашукала начальства.

Пасьля такога ашуканства было безъліч.

Ён быў прарок і вёў за сабой іншых. За ім ішлі. Яму верылі. І ён вучыў боскаму. Бо і сам быў паўбогам. Аднак іншыя ня ведалі, што ён бесъсъмяротны, а яны съмяротныя. Прыйшоў крызысны час, яны загінулі. А ён пайшоў вучыць іншых. Боскае праўдзе. Высокаму і добраму. Ён мог сабе тое дазволіць.

У 1939 годзе адбылося «ўзяднаньне», «далучэньне», «вызваленіе» ці як там Заходній Беларусі. Ад мае вёскі да былога польскай мяжы было якіх 2 км. Па той бок засталася маміна радзіма, вёска Завулак, яе брат і іншая радня. Усе гады, аж да 39-га, я чуў яе расповеды пра Завулак, іхнє бліжнє мястэчка Празарокі, азёры, мясыціны. Але ня бачыў нічога. 20 гадоў – ніякой сувязі.

Увесень 39-га мяжа перасунулася аж за Беласток. Але старую не зынялі. Пагранічнікі вартавалі, як і раней. А ў нас, як і ўсе калгасныя гады, галаднавата, паснавата. І маці надумала. Неяк цёмнаю восеніцкай ночкай пайшла ў Караваінскі бор – парушаць граніцу. Колькі натрывалася страху... Але прайшла. Туды і назад. І прынесла на плячах торбачку муکі і барановую лапатку – гасыцінцы ад брата. Заходняга селяніна. Які гібеў ад белапольскай акупацыі. А мы раскашавалі пад роднай савецкай уладай. І гадамі сядзелі бяз хлебу.

Наплакала мама. Ды й бацька... А мы радаваліся: зайнмелі магчымасць добра паесці...

У саракавыя гады (здаецца, у 1947-м) у Гародні арыштавалі дацэнта педінстытуту Ржэўскага. Канешне, за нацыяналізм. Пасьля, казалі, кадэбісты абураляіся: усё выдаў, ва ўсім прызнаўся. Прый вобыску не знайшлі нейкіх кніжак, дык ён на допыце сказаў, дзе хаваў: у куратніку.

Таму, хто рабіў вобыск, нагарэла. Як было не абурацца – гэтак падвёў нацыяналісты.

Недзе ў шасьцідзесятых гады мяне паклікалі ў ваенкамат і далі анкету. Нашто – не сказаў, але неўзабаве стала вядома: зноў хочуць забраць у войска, на гэты раз – у ракетчики. Па нейкіх паказчыках я падыходзіў. Праз знаёмага ваенкаматчыка я запрасіў падпалкоўніка Фількова ў рэстаран, добра там выпілі, і ён мне парай напісаць у анкете нешта такое, каб не ўзялі. Тады я рашыў напісаць, што на заходзе ў эміграцыі жыве мой стрыечны брат Мікола, які працаў у вайну. Быццам мне вядома, што ён жыве ў ФРГ. І праўда, памагло. Мяне не ўзялі.

Во як дапамог мой няшчасны Мікола. Даруй мне, браток...

Пачалася кампанія барацьбы з абстракцыяністамі. У Гародні абкам рыхтаваў акты ў з нейкімі пытаньнямі. Але вось першы сакратар Міцкевіч паклікаў мяне. Я, канешне, прыйшоў у абкам. З мэфістофельскай усьмешкай на бак-

сёрскім твары той папытаў пра жыцьцё, пра сёе-тое. А пасылья пытаемца, што гэта піша Еўтушэнка. Я так зразумеў, што яму трэба мая ацэнка, бо, вядома, абкам далёкі ад усяго таго. І, вядома, я адхарактарызаваў Еўтушэнку як выдатнага паэта. Міцкевіч слухаў, усыміхаўся, не пярэчыў. Падзякаваў і адпусцыў.

Празь дзень – сход актыву. Выступае першы сакратар. Граміць Еўтушэнку, Вазьнясенская і – заадно Быкова і Карпюка, якія, аказваюцца, таксама падзяляюць іхнія ідэі.

Вось дык пракансультаваў першага!

Наступалі, наступалі і ўперліся ў гарадок. Не даваў падступіцца дзот на вельмі выгоднай высачы. Армія стала. Масква падгняяла. Тады неяк уранку пры разведцы боем адзін сяржант падпоўз і кінуў гранату. Удала кінуў. Дзот замоўк. Батальён падняўся і захапіў выспу. Дывізія заняла гарадок. Армія прасунулася на два кіляметры.

Хутка выйшлі ўзнагароды. Камандарму за ўзяцьце гораду далі Героя. Камкору ордэн Суворава I ступені. Камдыву ордэн Чырвонага сцягу. Камандзіру палку – Айчыннай вайны I ступені. Камбату – другой ступені. Камроты – Чырвонай зоркі. Сяржанту – мэдаль «За адвагу».

Усім як і належыць. Па чыне.

Яўген Васільевіч дужа любіў пісаць вершы. Асабліва як у званыні падпалкоўніка дэмабілізаваўся з войска. Недзе прачытаў, што трэба – ні дня без радка. І працаваў кожны дзень з 9 да 18. Калі толькі ня ездзіў на рыбалку.

Але во друкавацца... Абласная газета давала адну літсторонку ў квартал. А ў той старонцы – 1–2 вершы Яўгена Васільевіча. Ён спрабаваў правіць іх паміж старонкамі. Хадзіў да рэдактара. Надакучыў літкансультанту. Той, каб як адбіцца ад надакучлівага паэта, аднойчы сказаў, што вершы яго такія добрыя, што шкада іх друкаваць у нейкай абласной газэце. (Хоць былі яны звычайнай графаманская дрэнь.) «Можа, у “Правде”?» – падхапіўся Яўген Васільевіч. «Во, паспрабуйце – у “Правду”».

І Яўген Васільевіч паслаў у «Правду». І празь які месяц «Правда» надрукавала адзін верш да дня нараджэння Леніна. Яўген Васільевіч на радасць літкансультанта перастаў насіць вершы ў абласную газету, усё, што пісаў, адсылаў у «Правду». Але болей там не зьявілася ніводнага яго верша. Ды то не бяда – аўтар быў упэўнены, што ягоныя вершы – толькі для галоўнай газэты краіны. Тым і ганарыўся. І напісаў яшчэ шмат.

Ехалі ў адпачынак, папрасілі суседзяў паглядзець за кватэрой. Добрая былі суседзі. Але ў аэрапорце спахапіліся – нешта забылі. Гаспадар на таксі вярнуўся на кватэру і... застаў там суседзяў, якія шынырылі па ягоных камодах.

Добрая былі суседзі.

У 1946 годзе ў Мікалаеве лютавалі бандыты. Рабавалі, забівалі. Афіцэры з казармаў разыходзіліся позна. Адзін ротны, прыпазыніўшыся, узяў свой табэльны ТТ.

І якраз каля парку Пятроўскага яго спынілі троє. «Скідвай боты!» Ротны выняў пісталет і паклаў аднаго. Іншыя ўцяклі. Тут жа далажыў у камэндатуру. Праз пару месяцаў ротнага судзілі. Далі 6 гадоў за забойства. Пасля асуджаны казаў: «Які я дурань! Лепш бы аддаў ім боты, шынель, голы неяк дабег да дому. Але ж хто ведаў, што законы пісаны для рабаўнікоў, а не для сумленных...».

Яны прарываліся з акружэння. Камбат і санінструктар. Як выйшлі, ён папрасіў яе стрэліць яму ў руку, каб па выхадзе не арыштавалі. Яна яго кахала, але... была камсамолкай. І стрэліла ў яго...

Цяпер 50 гадоў дакарае сябе.

Атрымаў позму на паседжаньне і не хацеў ісьці. Але даўно не хадзіў у Саюз пісьменнікаў, даўно нікога ня бачыў, падумаў: схаджу. Пабачыцца, пагаварыць з мудрымі. Тым болей, што такія падзеі адбыліся за апошні час у Беларусі і ў съвеце.

Ажно ня тое б яно было. Зноў, як і 10 і 20 гадоў назад, Б. пачаў расказваць нешта съмешнае пра Пестрака, яму падхіківаў Ч. Пасыля Ч. пачаў даволі бесцырымонна ўпэўніваць астатніх, што яму трэба прэмія (бо мінулая прысуджана за кіно, а цяпер – за літаратуру). За некага з ліку патрэбных закідваў слова III. Пра сёньняшнія страшнае і балючае – ні слова. Як і 10 і 20 гадоў таму.

Во – школа!

У гады вайны ўся партызанка была пад кіраўніцтвам Масквы. Адтуль дасылаліся розныя групы. У тым ліку і чэкісцкія, – пад выглядам разьведвальных. Але што было выведваць у глыбокім нямецкім тыле? У лясах, балотах ды глухіх вёсках? Я ўсё думаў, што тут нешта ня тое.

Аказалася, сапраўды ня так. Чэкісцкія групы мелі больш пэўнае заданыне: вынішчаць «класава чужды элемент». Не данішчаны ў перадваенныя гады. Што яны і рабілі з апорай на мясцовы актыў. Часам самі, часам рукамі немцаў – як Менскае падпольле. А разьведка – гэта любімая «крыша» ўсіх чэкісташ.

Сустрэча з чытачамі ў бібліятэцы. Прадставіла маладая бібліятэкарка, у зале – чалавек 18–20. Стандартныя пытаныні: як вы працуце, як адносіцесь, творчыя пляны.

Выйшаў на вуліцу і на трамвайным прыпынку трапіў у людзкі натоўп, у трамвай былі ня ўлезці. Гэта непадалёк скончыўся канцэрт заежджай рок-групы. Тысячы людзей. Натхненые. Ажыўленыне. Гэта культура часу. Маскульт, перад якой уся ранейшая – непатрэбшчына. Стаярай, беднай бабуля...

На адным з перадвыбарчых сходаў наважыўся. Калі з залы папыталіся, чаму дэмакратаў не падтрымліваюць гэтак дружна, як камуністаў, сказаў: бо так інструктуюць спэцорганы. Праз сваіх сэксатаў. Думаў: зараз будуць аплядисменты, бо хто ж таго ня ведае, хіба ніхто не гаворыць. Але бачу: позіркі ў зале адразу патухлі, твары пазмрачнелі. Ніякой рэакцыі.

Пасъля, як ехалі дамоў, нагадаў пра той эпізод сябрам у аўтобусе, думаў, пачнеца размова. Ды не. Зноў рэакцыя тая ж – раптоўная апатыя. А праз хвіліну – прапанова самага гаваркога: «Давайце съпяём...».

Вось так!

Прыехаў у замежную краіну, дзе не было нікога знаёмага. Аднак нехта ўзяў над ім апеку: гатэль і г. д. З таго часу на доўгія гады – самае сардэчнае сяброўства. Ездзілі адзін да аднаго, сябравалі сем'ямі.

І толькі нядаўна даведаўся, што той – чалавек бяспекі і ўсё рабіў па яе заданьні...

Пункты жыцця

Даліратурная біяграфія

Сыштак першы

Сёлета вясной гэты сыштак мне падарыла адна мілая немка-перакладчыца ў Кілі. Сказала: для Вашых твораў. Што ж – трэба пісаць.

16 лістапада 1993 году

Бачыў у І. Буніна графічную выяву месяцаў году. Ціка-ва, што ў майм уяўленыні таксама даўно складзеная пэўная выява.

Чорныя ў іх – самыя непрыемныя. У сэнсе надвор’я, канешне.

Можа, самае першае ўражанье маленства, якое запом-нілася, – спалох.

Было лета, і я з бацькам ехаў на нейкае съвята ў Стайкі. Дарога пайшла на спуск да Камароўскага возера, дзе быў масток цераз пратоку, конь пабег з гары, і я спалохаўся, што мы ўвалімся ў возера. Бацька засмыяяўся, і я стаў спакайнець. Было мне тады, можа, год пяць.

Цяпер у Кублічах на месцы царквы – зарослы травой пагорак. А некалі гэта была прыгожая царква з купаламі. Там мяне хрысьціў айцец Забела. Памятаю прычасыце – лыжачку салодкага віна – і хор. Сыпей таго хору запомніў на ўсё жыццё. І, здаецца, пасьля нічога болей прыгожага ня чую у жыцці.

Бунін піша ў дзёньніку, што ўсе свае творы выдумаў. Баюся сабе прызнацца, але, мусіць, і я таксама. А пасьля

неяк сачыняў «гісторыю стварэння», бо няёмка было прызначаца, што прыдумаў. Ды й чытачам нецікава. Але ў гэтым сшытку – толькі пра тое, што перажыў, праўда былога, хоць гэта – адчуваю – будзе нялёгка.

У некага (Рэмарка?) ёсьць выраз: «Дробязі суцяшаюць». Ня ведаю, як у каго, а ў мяне дык скрэзь дробязі раздражняюць. Ці гэта такое жыцьцё? Ці склад характару? Ці ўзрост?

Мяне да літаратуры ў пэўнай меры вялі падручнікі, граматыкі мовы. Расейскай і асабліва – беларускай.

Здаецца, у пятym класе ў граматыцы прыводзіліся прыклады з Коласаўскай «Дрыгвы», якія дужа інтрыгавалі дзіцячае ўяўленыне. Кніжкі, аднак, не было, і вось неяк улетку ў Селішчах у сельмагу ўбачыў «Дрыгву». Але ж гроши... Некаторыя хлопцы зь вёскі дралі на балоце кару з крушыны, сушылі, пасыля здавалі ў сяльпо. Давялося палазіць па кустоўі, трохі насушыў, аднёс у Гушчанскую Слабодку (кілямэтраў за пяць). Купіў «Дрыгву». Была асалода. Не пашкадаваў ні грошай, ні працы.

А «Як гарставалася сталь» была адна ў школьнага настаўніка, і яе чыталі па чарзе. Мая чарга выпала недзе пад весну, і цяпер памятаю надвор'е, праталіны і радасыць ад таго чытаньня.

Калі вучыўся, здаецца, у шостай клясе, зімой захварэў. Прастудзіўся, і пасыля прыключылася нешта іншае. Хварэў доўга. Калі крыху ачуяў, ісьці ў школу было позна, і тую зіму я быў дома. Чытаў, перачытваў усё, што было можна знайсці, але болей за ўсё хадзіў у Двор-Слабодку, пачатковую школу, дзе мне настаўнік Крацэнак даваў кніжкі са школьнай бібліятэкі. Менавіта тады перачытаў ледзь ня ўсю расейскую клясыку. І як цяпер пагляджу, тая зіма ў сэнсе адукцыі была куды важнейшай, чым усе іншыя. Недарма кажуць, што дзіця разумнее, як хварэ.

Увогуле, кніжкі браў у бібліятэцы, у настаўнікаў, у сяброў – аматараў чытаньня. У майго аднаклясьніка Баброўскага з Чамярычына ад даўніх часоў застаўся куфар са

старой літаратурай. Чытаў адтуль кніжкі, якіх не было нідзе: Шыльлера-Міхайлava, Станюковіча, Дастаеўскага, Пісемскага. У селяніна з Астроўшчыны Бобрыка захавалася падшыўка «Нівы»⁴⁴¹ за некалькі год, выпрасіў, перачытаў усю. Пасыля «Огонёк» з 90-х гадоў XIX стагодзьдзя.

Тады быў яшчэ малы, яшчэ да школы. Далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя Галавач кажа: «Пайшлі на возера». Пайшлі – праз паразынікі, каля Навінаў, цераз роў, акрай Саўчонкаў. З гары адкрыўся цуд: лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры – прыгажосць на ўсё жыццё.

Пасыля дазнаўся: на высьпе па-над ім было неікае, яшчэ паганскае, збудаваныне, здаецца, расылі дубы.

Так возера было са мной у дзяцінстве, на вайне, у чужыне – як асяродак Радзімы і вобраз хараства.

Усе хлопцы ў вёсцы былі старэйшыя за мяне – хто на два, хто на тры гады. Як адчынілася пачатковая школа ў Міашонкавай хаце, пайшлі вучыцца. А я малы, мяне ня бралі. Тады было дужа маркотна, прасіў бацьку пусыцца ў школу, і бацька аднойчы павёў. Настаўнік Аўласенка паглядзеў на малога, шасыцігадовага, і кажа: хай ходзіць. Валодзя Галавач зрэзаў на балоце трысыціну, уставіў у яе настаўнікава пёрка – началася вучоба.

Палітычныя ліхаманкі пэрманентна калацілі вёску. Яшчэ пры аднаособніцкім жыцці была ільнонарыхтоўка. Патрабавалі здаць ўсё і яшчэ болей. Хадзілі з вобыскам – ператрасалі лахманы, шукалі кужалі. Прымушалі раскручваць конскія путы – на здачу.

Мне было мо год пяць, як прыйшлі актывісты шукаць. Жылі тады яшчэ ў старой хаце, з істопкай, у якой правалілася столъ, і маці ўсё палохала: ня лазь туды, правалішся. Шукалі-шукалі, нічога не знайшлі, паклікалі мяне: «Мальчик, где отец спрятал лён?». Зласыласяць начальнікаў выклікала ў мяне адпаведнае пачуццё, і, помсычы, я ім сказаў: «На істопцы». Яны адразу палезылі туды, а я зларадна думаў: хай правалацца і заб'юцца. Аднак не праваліліся, а я ўцёк за сажалку.

У канцы вуліцы таго сяла жыў Азевіч Дзям'ян, адна руکі інвалід Першай сусьветнай вайны. Адною (цэлай) рукой ён рамантаваў гадзіннікі, якімі ў яго былі завешаныя ўсе съены. Працаўваў ён на падаконніку і, як мне цяпер здаецца, рабіў цуды. Шкельцы для гадзіннікаў, напрыклад, ён выразаў з бакавога лямпавага шкла. Здаецца, ён шмат іншага майстраваў з падручных матэрыялаў. Часам настаўнікі з Кублічай перадавалі мне свае гадзіннікі – то ўставіць шкло, то адрамантаваць. Дзёмка заўжды з платы ў адзін рубель даваў мне 20 капеек. Яшчэ ён выпісваў газету «Красная звезда», якая мяне тады дужа цікаўіла: як жа, вайсковая газецына.

Ці не праз ту ю газецыну ён у 1937 годзе лёг у Курапаты?

А ягоны сын Дзёмка Дзёмкаў стаў партызанам, нават ад'ютантам камбрыга.

Нашая хата была крайняй у вёсцы, далей было поле і – роў. Вялікая, даўгая аўражына, зарослая алешикам, ляшчыннікам. Там жа была і крынічка, у якой бралі ваду. Гэта ў майм дзяцінстве быў цэлы съвет загадкавага, таямнічага, нязьведенага. Хоць зьведана там было ўсё: усе закуткі, съцежкі, ручайкі і абрывы, кротавыя і барсучыны норы, зараснікі крапівы, дзядоўніку, малінніку. Зімой жа па съцежках і кладках дабрацца да крынічкі было пакутна. І яшчэ горай – выбрацца з рову. Затое ўлетку гэта быў край хараства і таямнічасыці.

Белякоўская пачатковая школа разъмяшчалася, аднак, не ў Белякоўшчыне, а ў Двары-Слабодцы, у вялікім панскім доме, дзе яна займала два пакоі. У адным зь іх жыў настаўнік, у другім – састаўленыя ў два рады – стаялі парты. То былі трэцяя і чацвёртая клясы. Пакуль настаўнік (Троцкі ці Краценак) займаўся з адным класам, другі працаўваў самастойна. Бывала, я хуценька рабіў заданыне па мове ці арыфметыцы і слухаў, што работалася ў чацвёртай клясе. Гісторыю, напрыклад. Было дужа цікава. І калі

настаўнік задаваў якое пытаньне, на якое ніхто з чацьвёртага клясу ня мог адказаць, тады я паднімаў руку з трэцяга. Сыпярша настаўнік зъдзіўляўся, а пасля прывык. І вось аднойчы кажа: «Перасаджваіся ты, Быкаў, у чацьвёртую клясу». Я перасеў, скончыў чацьвёртую, але пятай тут не было, а я быў малы, каб хадзіць у Кублічы, і бацька пакінуў мяне яшчэ на год у чацьвёртай.

Гэтая кляса быў асаблівы, хоць бы па ўзросціце. Побач з дзесяцігадовымі, як я, там сядзелі хлопцы і дзяўчата (асабліва дзяўчата) пятнаццаці- і шаснаццацігадовыя. Не скажу, каб старэйшыя ажыццяўлялі дыктат (як цяпер у школах) над малодшымі, але ўсё ж... Старэйшыя ўжо цікаліся адносінамі паміж поламі, каханьнем. І вось неяк мяне пачалі дражніць каханьнем да Надзі Кананок, маленькай маўклівай дзяўчынкі са Слабодкі. Праўда, слёненская была дзяўчынка, але, здаецца, я зь ёй нават не загаварыў ніколі, як і ні з кім пра яе таксама. Між тым нешта прывярэдзілася нашым старэйшым, якія пры выпадку нязлосна кілі зь мяне. Часам было дужа сорамна. І крыўдна. Яшчэ на той час клікалі мяне Базылём.

Мая мама, Ганна Рыгораўна, была родам зь вёскі Завулак, што на пару майго дзяцінства апынулася па той бок савецка-польскай мяжы, хоць і была ад маёй вёскі Бычкі праз якіх чатыры кіляметры. Усю маладосьць сваю маці ўспамінала пра родныя мясціны, пра брата Лявона, што застаўся па той бок, і дужа баялася, каб не надарылася бяды ў 1937–1938 гадах, калі забіралі шмат каго з тых, чые родзічы апынуліся за мяжой. Бог бярог, маіх бацькоў не забралі. Маці была дужа далікатная харектарам, ня надта здаровая, часта хварэла. Я ня чуў ад яе якой сваркі з бацькам, ніводнага злосна-пагрозылівага слова да дзяцей. Усё – ласкова, лагодна, зь нейкай застарэлай тугой у душы. Мусіць, таму, што жыцьцё аднеслася да яе даволі драпежна: у гады рэвалюцыі і грамадзянскай вайны яна страціла першага мужа, пасля (ужо за маёй памяцьцю) памерла яе ад яго дачушка, шаснаццацігадовая Антунінка (ад прастуды). Маці была непісьменная (амаль). І колькі я яе памя-

таю, заўжды ў працы, у нязбыўным гаротным клопаце – як накарміць, у што апрануць нас, трох. І гэты свой клюпят яна несла моўчкі. Толькі ўсё адбівалася на твары, і я змалку выдатна адчуваў усе зъмены яе настрою па выразах яе спакутаванага твару.

Тады па ўсім краі ішла калектывізацыя. Мужыкоў змушалі ўступаць у калгасы. Не зразумела, навошта была тая дабраахвотнасць, тыя начныя сходы, якія вырашалі тое, што ўжо было вырашана бязь іх. Некалькі начэй ішоў сход і ў нашай вёсцы, і ўрэшце вырашылі абагульніць. Таго ж ранку пусыцілі па вёсцы актыў выгружаць зборажка (баяліся, што пахаваюць, ці што?), на золаку прыехалі і да нас. Я абудзіўся ад плачу маці, яна галасіла (чаго ніколі я адaje ня чуў), бо зь істопкі выгрузілі ўсё – не пакінулі ні каліва. Чым было карміца, што пасеяць у гародзе? А на двары стаяў яшчэ сакавік 1933 году, з якога пачынаўся вялікі голад аж да самай вайны. Толькі ніхто ня ведаў таго, што чакае людзей наперадзе.

Уладзімер Хведаравіч, мой бацька, паходзіў з гэтай жа вёскі, нават з суседняй хаты, у якой тады гаспадарыў стэрэйшы ягоны брат дзядзька Васіль. Была жывая і маці іх, Хвядорыха, якую мы не любілі з тae прычыны, што яна не любіла нас. Рэч у tym, што, як у маці, так і ў бацькі гэты шлюб быў другі – першая жонка бацькі памерла, здаецца, ад родаў. Бацька ў дзяцінстве скончыў царкоўна-прыходскую школу ў Кублічах, лічыўся грамацеем у вёсцы. Да яго прыходзілі чытаць-адпісваць лісты непісьменныя салдацкія маці. У маладосці ён сэзонна працаваў на цагельнях у Мітаве. Царскую службу правёў у Гародні, рассказываў паслья пра гэты горад, зь якім лёс зьевё і ягонага сына. У час імперыялістычнай вайны будучы змабілізаваны ў армію генэрала Самсонава, трапіў зь ёй у нямецкі палон. Але ў палоне, казаў, яму пащэнціла: рабіў у баўэра, дзе да некалькіх «рускіх» парабакаў былі неблагія адносіны. Мусілі рабіць, але і кармілі, і апраналі. Прынамсі, паслья ў калгаснай рэчаіснасці ён успамінаў той час зь піётэтам, і,

мусіць, меў падставу. Бо далей на ягоным жыцьці былі спрэс нэндза і катаклізмы: калектывізацыя, вайна, партызанка, трывога за дзяцей. Сын (я) у вайну быў няведама дзе, дачку Валю немцы некалькі разоў забіралі ў Нямеччыну (адзін раз яна выскачыла з цягніку). Але іншым дасталося болей, і гэта хіба суцяшала.

Характару ён быў не крутога, але зь дзецьмі абыходзіўся строга (прынамсі, мне так здавалася, можа, у параўнанні зь мяккай маці). А ўвогуле, усё жыцьцё біўся як рыба аб лёд, і толькі на старасыці дажыўся да ладу і казаў, што хлеба даволі, ёсьць і да хлеба, і нейкая апратка – калі такое было? Толькі жыць ды жыць.

Але менавіта ў такую пару і прыйшоў канец. Памёр у 1966 годзе на дзень Сталінскай Канстытуцыі 5 сінегляня пасъля доўгай і цяжкой хваробы на расьсеяны скляроз.

Урэшце, я другі раз скончыў чацвёртую клясу ў Двары-Слабодцы, далей трэба было падавацца ў Кублічы, дзе ўжо вучыліся мае сябры-аднавяскоўцы. Кепска – не было абутку. Сандалікі, што я насіў летась, сталі малыя і ня лезьлі на ступні. Тады бацька прыстасаваў іх арыгінальным спосабам: разрэзаў і надышыў заднікі. (Пята, праўда, не зъмяшчалася на падэшве, але тое не бяды.) Так я ў тых сандаліках дахадзіў да зімы. А зімой здарылася бяды: на лесанарыхтоўках у Пад'язеныні захварэў на тыфус бацька, паклалі яго ў бальніцу ва Ушачы. Дома не было дроў, каб згатаваць страву, трэба было ісці ў лес, съсекчы алешины, прыцягнуць яе, насекчы. Гэта ўжо быў мой абавязак, часам дапамагаў Валодзя Галавач, мілы хлопец, старэйшы за мяне на тры гады, малодшы сын найдабрэйшай цёткі Анапкі. У лес і ў школу хадзіў я ў апорках, здаецца, гэткі адзін у клясе. Неяк на перапынку кліча мяне дырэктор і кажа: ідзі ў сяльмаг і выберы сабе чаравікі. Скажы, дырэктор прыслалаў. Пайшоў, выбраў, а пасъля заняткаў дырэктор мне ўручыў новенькія, пахучыя чаравічкі, на якія я ня мог нарадавацца. Ідучы цераз Сатавізну дадому, дома таксама. Маці заплакала ад радасыці... Скураны пах тых чаравікаў я чую дагэтуль – такі ён мне быў мілы.

З абуткам ды й вонраткай была пастаянна нявыкрутка: то не было чаго купіць у сяльмагу, то не было за што. Кожны год у канцы лета, як трэба было зьбірацца ў школу, мама бедавала: у што апрануць дзяцей? Памятаю, аднойчы пашыла мне кашулю зь белых жаночых хусыцінак у кропачку. Але неяк не хапіла, і на грудзях трапіў шлячок, які выдаваў паходжанье маёй кашулькі, ад чаго давялося дужа перажываць.

А з абуткам... Ледзь ня кожнага дня на золаку ўранку чуў я праз сон, як бацька пры газыніцы то падбівае, то зашывае мае чаравічкі, што дашчэнту ірваліся. Усё ж трэ кілямэтры па макрэдзі, у сънезе, цераз балота, па гразі. І кожны дзень. Неяк памарозіў пальцы на нагах, тыдзень ня мог абуцца. Зноў жа прастуды, кашаль. Асабліва дапякаў начны кашаль, які трывожыў бацькоў. Бацька звычайна бурчэў: казаў, не мачы ногі, ня йдзі праз аселіцу... Дык не! Неслух ты, Васька, цяпер во кашляй...

Той ранішні плач маці быў сімвалічным знакам, вяхой на мяжы дзівюх эпох. З калгасамі пачалася эпоха нечуванай нэнды, бясхлеб'я, прымусу. Мы былі малыя, а бацькі рабілі ў калгасе штодня – за палачкі, вядома. Увосень пры канчатковым разъмеркаваньні бацька пойдзе па зароблены за год хлеб і прынясе гэты свой заробак у торбачцы на плячи. Канешне, выручаў агарод, бульбачка, кароўка. Але ж і з агароду трэба было здаць бульбу, а таксама малако, воўну, яйкі, сплаціць страхоўку, падатак, пазыку. Дзе браць грошы?

У нас валютнай крыніцай былі курачки – дзесяць рабенькіх, якія чымсьці карміліся і неяк несыліся. Маці [яйкі] зьбірала. Як зьбіралася дзясяткі тры-чатыры, бацька ў нядзелю раненька ішоў за 18 кілямэтраў у Вушачу і прадаваў: там было даражэй, чым у Кублічах, усё ж райцэнтар. Здаецца, цана была такая: 3 рублі за дзясятак. Во з гэтай валюты і сплочвалі ўсе абавязкі, куплялі соль, газу. Вясной перад Вялікаднем бацька купляў сабе чацвярцінку гарэлкі, палову выпіваў на съвяты съняданак, а другую пакідаў на Каляды. Такое было стаўленыне да алкаголю.

Бадай, кожнай вясны да Вялікадня канчаліся хлеб і бульба, пачыналася пара траўнікаў – жахлівых коржыкаў зь лебяды і крапівы. І так аж да жніўня, калі дасыпяvalа бульба ў агародзе і пачыналі жаць ячмень – на крупы. Жахлівая пара на 7 гадоў – да самай вайны.

Улетку напярэдадні пятай клясы пачуў ад старэйшых, што ў Кубліцкую школу прыехала дужа сімпатычная настаўніца расейскай мовы. Увесень давялося пазнаёміцца зь ёй. Гэта сапраўды была маладая ўсъмешыстая Клаўдзя Якаўлеўна Пащута. Неяк так здарылася, ужо хлопцы-пяцікляснікі дужа палюбілі яе, а яна нас таксама. (Чаго нельга, зрэшты, сказаць пра нашых дзяўчынак.) Зь пятай [клясы] ўсе наступныя гады прыйшлі ў атмасфэры тae ўлюбёнасці ў гэтую настаўніцу, ды і яна неяк не па-настаўніцку выказвала сваю прыхільнасць. Вядома, я па-расейску вучыўся выдатна, можа таму яна заўжды ласкова адносілася да мяне – бывала, падыдзе, пакладзе руку на мае валасы, далікатна пагладзіць. Канешне, было страшэнна няёмка, амаль сорамна, але і радасна. І хто ведае, што болей значыла ў лёсে падлетка – тая яе навука па расейскай мове і літаратуры ці проста надта чалавечае, мацярынскае ці сястрынскае стаўленье да яго...

З беларускай мовай усё якраз склалася наадварот. Выкладаў яе суровы, рэзкі Андрэй Дзям'янавіч Курчанка, кульгавы ад нараджэння. Яго ўсе баяліся, асабліва дзяўчата. Можа з тae прычыны я ня мог дазволіць сабе ня выкананць хатняга задання, ня вывучыць урок. Затое выклікаў ён мяне рэдка, і як толькі я пачынаў адказваць, саджаў на месца і ставіў «выдатна». Іншай адзнакі за гады вучобы ў Кублічах па беларускай мове і літаратуры я ня меў.

Зусім іншае было з матэматыкай. Можа таму, што выкладаў яе чалавек, былы завочнік пэдінстытуту, які сам бясконца блытаўся ў алгебры каля дошкі. А можа, была тут мая віна. Справа ў тым, што кожную хвіліну я чытаў кніжкі. Чытаў на ўроках, калі можна было. На матэматыцы было можна, бо настаўнік рэдка адрываўся ад сваіх канспэктаў

і дошкі, і, вядома, ягоных тлумачэнняў я ня слухаў, аддаўшыся прыгодам Жуль Вэрна ці Вальтэра Скота. Таму па алгебры ў мяне заўсёды было «пасрэдна», як па астатніх прадметах «выдатна». Аднойчы ў канцы паўгодзьдзя дырэктар выклікае і пытаецца: «У чым справа, Быкаў, чаму ў цябе па алгебры скроль “пасрэдна”? Хацелі цябе залічыць у выдатнікі, ды як з “пасрэдна” залічыш?».

Што праўда, то праўда – цераз тое «пасрэдна» я не пераступіў ні тады, ні празь некалькі гадоў.

У той год, як хварэй і не хадзіў у школу, недзе знайшоў старую, яшчэ дарэвалюцыйнага выданья кніжку Ж. Вэрна «З гарматы на месяц». Чамусыці мне здалося, што пабеларуску гэтая кніжка ня выдадзена, бо ня мае перакладу. І некалькі тыдняў я сядзеў над перакладам, съпісаў дзясятак вучнёўскіх сышткаў. А пасля паслаў ліст у «Піянэр Беларусі» з пытаньнем, куды мне паслаць пераклад. Атрымаў адказ з тлумачэннем, што калі ёсьць тэкст расейскі, то навошта беларускі, у нас вывучаюць расейскую мову, таму прачытаюць і па-расейску. Што ж, можа і так, падумаў я, і тыя сышткі пакрысе пусыціў на хатнія патрэбы.

Поруч з расейскай літаратурай, вядома, захапляла беларуская. Найперш у тыя гады дзяцінства аповесыці Янкі Маўра «Палескія рабізоны», «Сын вады», «Амок». Але таксама і кніжкі нядаўніх і будучых «нацдэмаў» Міхася Зарэцкага, Васіля Кавала, а таксама Міхася Лынькова. Паэзія цікавіла менш, апроч хіба «Новай Зямлі» Я. Коласа, якая добра чыталася, як складная проза ці што. З прычыны майго «запойнага» чытаньня я ня меў клопату і з мовай – амаль без памылак пісаў дыктанты і сачыненьні. У старэйшых клясах сядзеў на адной парце з Шуркам Андрэйчыкам, які быў даволі слабаваты па мовах, затое добра петрыў у матэматыцы. І мы ўтварылі зь ім адметную каапэрацыю: на мовах ён бязбожна съпісваў у мяне, а на матэматыцы – я ў яго. Настаўнікі, мабыць, бачылі тое, але неяк заплюшчвалі вочы. То і дзякую ім.

Зрэшты, настала пара, калі настаўнікам стала не да вучняў. У Кублічах разъмяшчалася пагранкамэндатура, самая вялікая мураванка ў цэнтры мястэчка была занята пагранічнікамі, каля школы была стайні і вайсковы цір, у якім часцяком бахалі такія прыцягальныя для вучняў стрэлы. Але ішлі рэпрэсіі. Арыштавалі аднаго капитана, мужа нашай настаўніцы Акулавай, пасля інтэнданта камэндатуры (казалі, за шкодніцтва і плот, які ён пабудаваў [і які] паваліў вецер у буру). Пасадзілі нашага дырэктара (таго, што купіў мне чаравікі). Прозвішча яго было Карчэўскі. (Гэта за тое, што абразу ў бюст Леніна ў ДСК⁴⁴², а наша вучаніца Голда Меэрсон убачыла і даказала.) Пасадзілі шмат каго з навакольных вёсак, у тым ліку і нашай: Бобрык[а], Азевіча, Барыса Быкава, Лявіцкага, Альхімоўскага і іншых. Бацьку таксама кожную ноч чакаў арышту – за матку, у якой былі родзічы па той бок польскай граніцы. Але бацьку неяк бярог Бог. Ці, можа, Назараў Кузьма, наш вясковец, прымак з былых чырвонаармейцаў, які ажаніўся з адной мясцовай жанчынай. Ён быў расеец, актывіст, і, вядома, меў дружбу з пагранічнікамі і мясцовімі гэпэушнікамі. А іх вушацкі начальнік Перасцяцкін некалькі разоў начаваў у яго, піў гарэлку, там яны абмяркоўвалі, каго можна ўзяць яшчэ. І бралі. Ніхто з узятых тады не вярнуўся, хоць усе рэабілітаваныя пасля 1956 году.

Крыху раней да тых масавых рэпрэсіяў мы назіралі незвычайную зьяву – масавы пераход мяжы з Польшчы. Ішла ў асноўным моладзь, хлопцы з гармонікам. Ранічкай, ідучы ў школу, мы бачылі, як іх вялі з пагранцаставы каля Лісічана ў Кублічы. Хлопцы былі вясёлыя, добра апранутыя, у ботах, весела віталіся з намі. А пасля заняткаў, ідучы дадому, часам мы зноў бачылі іх – на санях іх нават у кузавах палутарац, як іх везылі пасля допыту далей, у Полацак. Тады ўжо выгляд іхні быў іншы, ніхто не ўсьміхаўся! Сядзелі, паныла зьвесіўшы галовы, часам зь сінякамі на тварах.

Гэта грамілі КПЗБ⁴⁴³.

У Астроўшчыне жыў селянін Бобрык, бедны гаротны чалавек з хворай жонкай і трима малымі хлапчукамі. У той вёсцы ён зьявіўся пасъля рэвалюцыі і вайны. А да таго жыў недзе ў Ракеі. Неяк упершыню трапіўшы ў ягоную хату, я быў зьдзіўлены. На яе съценах віселі некалькі жывапісных (невялічкіх, праўда) карцін, выкананых алейнымі фарбамі, якія бачыў упершыню. Крыху пасъля такія ж карціны (алеем) я ўбачыў у культмагу ў Вушачы, то быў нейкі стэпавы пейзаж і вядомая карціна В. Зайцаў «Чапаеў» (копія, вядома). У абедзівюх карцінах мяне моцна вабіла неба зь белымі аблокамі, я некалькі разоў прыходзіў у той культмаг, каб толькі паглядзець на карціны. Але доўга глядзець было нельга. Сорамна.

А ў Бобрыка быў эцюд з хвойй і хатай, яшчэ, здаецца, з возерам. Яшчэ ў яго былі падшыўкі «Нівы» за некалькі год і «Огонёк», здаецца, за 90-я гады XIX ст.

Не адразу я наважыўся папрасіць пачытаць... А як прачытаў, аддаваць ужо не было каму – ворага народу Бобрыка арыштавала НКВД. І я думаў – ці не праз тыя царскія падшыўкі і панскія карціны на съценах?

Увесень 1939 году, як вядома, Заходняя Беларусь была далучаная да Усходняй. То была радасць, асабліва для маці, якая з 20-га году нічога ня ведала пра сваіх у Завулку. Але радасць хутка змarnела, калі даведалася, што старая мяжа засталася, і яе, як і раней, захоўваюць пагранічнікі, нікога ні туды, ні адтуль не пускаюць. Аднак маці чакала. Між тым настала вясна 1940 году. І зь ёй, як заўжды, галадуха, не было хлеба, скончылася бульба. Тады мама наважылася. Неяк уначы бацька павёў яе ў Чырвоны Бор, адкуль яна ўжо адна выправілася парушаць дзяржаўную мяжу. І парушыла, і праз пару дзён вярнулася. Прынесла на плячы ў торбачцы кіляграмаў шэсьць муکі і невялічкі кумпячок, наплакала, нахвалявалася і, здаецца, пастарэла на дзесяць год. Брат Лявон жыў зь немалой сям'ёй небагата, але такой нэндзы, як у калгасах, ня ведаў і толькі дзівіўся – лаяўся, як мама рассказала пра яе жыцьцё. Мабыць, адчуваў, што гэткае ж неўзабаве чакае і яго.

У дзяцінстве чытаў таксама газэты – сваю раённую, «Віцебскі рабочы», выпісваў (эрэдчас) «Пионерскую правду». Хацелася верыць у праўдзівасць таго, што пісалі газэты. А ў газэтах тады было скрэзъ выкрыцыё ворагаў народу і выкананыне плянаў пяцігодкі. Калі бацька скардзіўся на жыцьцё, спрабаваў суцяшаць: вось скончыцца пяцігодка, будзе лепш. На што бацька злосна адказваў: скончыцца пяцігодка – пачнецца яшчэ якая халера. Тут лепш ня будзе. Я не спрачаўся, але думаў: ну чаго бацька не разумее – вось жа газэты пішуць! Такая наіўнасць! Аж цяпер сорамна за яе перад бацькам, якога даўно няма.

Пра лён пісаў ужо, як «выбівалі» яго зь сялянаў. Тоэ ж з хлебам. Сходы, вобыскі, арышты сабатажнікаў. Неяк надумалі пабіць жорны, каб не малолі, здавалі збожжа дзяржаве. Пайшлі па вёсцы і ва ўсіх пабілі верхня камяні. Пабілі і ў нас, кінулі кавалкі ў крапіву пад плот. Але бацька змайстраваў абручы і ноччу, як пасыне вёска, неяк змацуе тыя кавалкі і паціху зъмелε на хлеб. А ранкам кіне тыя ж кавалкі на ранейшае месца ў крапіву, бо хадзілі, правяралі, ці ляжаць там, куды яны кінулі.

Зрэшты, тое апісана мною ў «Сыцюжы». Гэта ўжо ня выдумка, гэта балючая праўда.

Вучні ў новай (нядыўна пабудаванай за царквой) школе былі розныя па нацыянальнасці, у асноўным беларусы. Хоць шмат было і яўрэйскіх дзяцей зь мястэчка. Круглы выдатнік (шматгадовы) быў у нас Свярдлоў Мэр, старэйшы за мяне гады на два-тры, зь ім мы разоў колькі езьдзілі ў Вушачу на якія школьнія мерапрыемствы, аднойчы ў лягэр у Стайкі. З ягоным стрыечным братам Лёвам мы вучыліся ў адной клясе. Было нямала і дзяўчат-яўрэек. Амаль усе яны загінулі ў верасьні 1941 году ў рове пад магільнікам каля Ушачы. Мэр Свярдлоў, праўда, пасыля вайны жыў у Москве, працаваў у нейкай паштовай скрыні. Адносіны беларусаў і яўрэяў былі абсолютна нармальныя, сяброўскія: я ня памятаю ніводнага канфлікту на

нацыянальной глебе. Вясковыя хлопцы сябравалі зь мес-
таковымі, так, як іхнія бацькі і дзяды сябравалі. Местач-
коўцы-яўрэі былі гандляры і рамеснікі, кавалі, ваўначосы,
лудзільшчыкі, паяльшчыкі, шаўцы і краўцы. Мая маці,
напрыклад, усё жыцьцё мела прыязнасьць да Рывы-Рывіткі,
як яна ўяўляла, што была краўчыха. Яна часам шыла нам
пінжакі, кашулі, за якія маці плаціла то кавалкам сала, то
яйкамі. Па ўзаемнай згодзе і выгадзе.

Выяўленчае мастацтва ўвайшло ў маю душу з малюн-
каў, кніжных ілюстрацыяў. Асабліва захаплялі гравюры ў
старых кнігах Жуль Вэрна і іншых. Сам ахвотна маляваў
зь першых клясаў і, вядома, афармляў (здаецца, ва ўсіх
клясах) насыценгазету. Неяк съпісаўся з Домам мастацкага
выхавання дзяцей (у Менску?), адтуль прыслалі папу-
лярныя брашуры з парадамі, як маляваць акварэльлю. Неяк
стала вядома, што наш піянэрважаты Кандрацкі паступіў
у Віцебскае мастацкае вучылішча, аднойчы (улетку, здаец-
ца), расказваў пра сваё там навучанье.

Між тым у тыя перадваенныя гады мае старэйшыя
таварыши, зь якімі я пачынаў вучыцца, заканчвалі школу
і разъяліліся, хто куды. Большаясьць – у вясковыя вучы-
лішчы – артылерыйскія, лётныя. Юнацкі неспакой ахапіў
і мяне, карцела кудысьці ехаць. Жыцьцё ў калгасе не ра-
білася лягчэйшым, хутчэй наадварот. Але я не хацеў быць
вайскоўцам, я хацеў стаць мастаком. І вось аднойчы ўлет-
ку пайшоў у школу і ўзяў свой атэстат за дзяявітую клясу. Дырэктар Сылімборскі не хацеў аддаваць; заставаўся адзін
год да сканчэння, зноў жа – выдатнік. Але аддаў. Бо я
сказаў: паспрабую, паступлю дык паступлю, а не, дык
вярнуся. Сабраў дакумэнты, некалькі малюнкаў – алоўкам
і акварэльлю – і паслаў у Віцебск.

На ўступныя экзамены я першы раз у жыцьці ехаў
чыгункай, першы раз убачыў вялікі горад. Тыдзень ці бо-
лей жыў у інтэрнаце на Магілёўскай плошчы, здаваў экза-
мёны. Пасля вярнуўся дамоў і пачаў чакаць выкліку.

Прыйшла тэлеграма: прыняты. Пачатак заняткаў зь
першага верасьня. Тое радавала і трывожыла, асабліва

бацькоў. Не было ні вонраткі, ні абутку. Ні грошай. У дзень ад'езду бацька запрог каня і заехаў у Двор да дзядзькі Сыцёпкі, пазычыў трох чырвонцы. Зь імі я і паехаў у вялікі съвет. На станцыю Фарынава, адтуль – на Полацак.

Памятаю, ішоў даждж. Бацька заклапочана маўчаў. А я думаў, дзе ўзяць фарбы, бо, сказалі, фарбы трэба мець свае.

Усё тое лета дома было галаднавата, хлеба не было зь зімы, бульбачка паявілася толькі ў канцы жніўня. Тая галаднаватасць была маёй спадарожніцай і ў горадзе, заўжды хацелася есьці. Порцыя пярловай кашы з лыжачкай масла ў сталоўцы каштавала 60 кап., але была дужа маленская тая порцыя. А купіць другую...

Вясковая сарамлівасць яшчэ доўга прыгнятала хара-
тар 15-гадовага падлетка. Бохан хлеба каштаваў рубель,
гэта быў наш асноўны наедак. Але за ім трэба было ра-
ненка ўстаць, каб заняць чаргу і да дзвевіці гадзінаў купіць
свой бохан. Пасялілі нас чатырох у яўрэйскай сям'і на
Смаленскім базары, апроч мяне быў яшчэ хлопец са Сма-
леншчыны, другі з Каўказу (Аганясян) і Алёшка з Кохана-
ва. Мы былі самыя бедныя. Я хадзіў да зімы ў брызента-
вых гамашах, зь якіх вылезалі пальцы, а Алёшка зь ве-
расьня шкломаў у бурках. Зімой, праўда, яму стала самы
раз. Затое мне стала ніяк.

Мастацкае вучылішча зъмяшчалася ў старым асабняку
каля гарадзкой ратушы (музею) з клясамі і студыямі на
першым і другім паверхах. На першым паверсе зь вялікім
акном была майстэрня дырэктора вучылішча І. Ахрэмчы-
ка, дзе заўсёды стаяў вялізны, на ўсю сцяну, падрамнік са
шматфігурнай кампазыцыяй. Часам там можна было ба-
чыць мастака з палітрай у руках. Мы малявалі нацюрмор-
ты – кубкі, жбаны, часам садавіну, бульбіны. Ну і, вядома,
натуршчыкаў. Жывапіс выкладаў Лейтман, ціхі, удумлівы
мастак. У канцы месяца плацілі стыпендыю – 60 руб. На
тое ў асноўным жылі.

Як вядома, горад – гэта перш за ўсё вуліцы і плошчы, затым будынкі, магазіны, музэі. Мне вельмі падабаліся некаторыя віцебскія вулкі: Замкавая, Вакзальная, стары мост цераз Віцьбу, знакамітныя віцебскія равы. Але былі і найболыш улюблёныя мясціны, і гэта найперш музэі. Музе́й Пэна з мнóstvam яго самых звычайных па зъмесце карцінаў: шаўцы, старыя яўрэі, вуліцы гораду. На лесьвіцы вісеў партрэт (галава) каня, за якую аўтар атрымаў мэдаль на нейкай парыскай выставе. Карціны іншага зъместу былі ў галерэі за ратушай, з іх помнію «Отцелюбие римлянки» – на антычную тэму. Добра, што для студэнтаў вучылішча ўваход у музэі быў бясплатны, і гэта дазваляла хадзіць туды часта і быць там колькі пажадаеш. Асабліва ў сцюдзённую пару.

У вучылішчы арганізавалася скульптурнае аддзяленне, на якое, здаецца, не было набору. Ужо ў пачатку навучальнага году [ст]алі агітаваць некаторых пераходзіць на яго з жывапісу. Ня надта хацелі, большасць жадала быць жывапісцамі. Тады дырэктар аддаў загад і прыклаў да яго сьпіс з паўтара дзясяткам асобаў. Там аказалася і маё прозвішча. Некаторыя пайшлі спрачацца, я не пайшоў. Тым болей, што ўжо тыдзень я не займаўся жывапісам – скончыліся фарбы. З гэтymі фарбамі быў немалы клопат – акварэльныя я мог неяк агораць па сваіх грашах, але на алейныя грошай не было. Пазычаў у некаторых, падбіраў сплюшчаныя цюбікі. Тоё, вядома, не магло не адбіцца на маіх жывапісных посыпехах, і я думаў: што ж, скульптурнае, дык скульптурнае. Тым больш, што з малюнкам у мяне праблем не было.

Скульптурнае разъмяшчалася ў тым жа памяшканьні, толькі ўваход у яго быў з двара. Выкладала добрая клаптлівая скульптарка Бяляева. Ужо яна столькі праяўляла клопату, каб зацікавіць і навучыць. Ляпілі з гліны антычныя профілі – насы, вуши, вусны. Была і кампазыція. Здаецца, у мяне прарэзаліся і тут здольнасьці – мая кампазыцыя (пагранічнік зь біноклем) была прызнана найлепшай. Бяляева хваліла. І я быў рады.

Неяк увосень прыйшла сумная навіна: студэнтам вучылішча ня будуць плаціць стыпендыю. Сыпярша не павернулі: а як жа тады жыць? Вельмі многія з нас жылі толькі на стыпендыю, болей нічога ня мелі. Асабліва гэта адносілася да дзяцей калгасьнікаў. Стала так, што ўжо колькі дзён у маёй кішэні не было ні капейкі. Да і ў маіх сяброў таксама.

Пачаўся пошук працы. Увесь дзень да зъмярканыня бадзяліся па горадзе, каб знайсьці якую работу. Два дні на станцыі разгружалі вагоны з рубэроідам. Нацягаліся, папецкалі кашулі. Сказалі, заплоціць заўтра, трэба прыйсьці ў кантору. Як назаўтра прыйшлі, сказалі, каб прыйшлі пасълязаўтра. А пасълязаўтра аказалася, што таварыш Кулеш зъехаў у адпачынак, а безь яго ведамасць ніхто не падпіша.

Аднойчы я зайшоў да прыватніка, які ў нейкай кануры шыў шапкі, і прапанаваў яму зрабіць шыльду. Той пагадзіўся. Я знайшоў у вучылішчы фанерыну памерам 1,5 х 0,35 мэтра, неяк загрунтаваў яе і напісаў «Пошив головных уборов». З бакоў намаляваў кепку і капялюш. Прынёс майму заказчыку. Той доўга глядзеў, а пасъля сказаў, што ня возьме. «Чаму?» – «Таму, што тут капялюш. Я капелюшоў не раблю. Капелюшы рабілі для паноў. А ў нас паноў няма». Што было рабіць? Цягнуў цераз увесь горад гэтую рагаціну-дошку, а цяпер куды зь ёй? Кінуў я шыльду ў крапіву за съянай і, ледзь ня плачуны, павалокся на Смаленскі базар. А дзён праз колькі, апынуўшыся на Магілёўскай плошчы, убачыў сваю шыльду над дзвіярыма тae кануры-будкі. Толькі капялюш быў чымсьці замазаны. Але зайсьці па плату не хапіла адвагі.

Неяк мы з Аляксеем наняліся на Смаленскім базары перанесьці дровы з аднаго двара ў другі. Пайшлі за дзядзькам кудысьці на Суражскую шашу. Дроваў была процьма – цэлы штабель бярозавага бярвення, і мы цягалі яго ўвесь выхадны дзень да вечара. Увечары гаспадар добра нас накарміў і даў па пяцёрцы. То быў шчасльвы дзень, хоць мы тады ледзьве дабрылі да сваёй халупы – ад стомы.

Аднак такіх удачаў было мала, часьцей усе нашы спробы заканчваліся фіяска. Цэлья дні хадзілі галодныя. Абыходзіліся кіпнем, чайнік якога заўсёды ўранку нам гатавала гаспадыня. Пасыцельная бялізна (коўдры) у нас была свая, хатняя. І аднойчы, згладнеўшы, я панёс свою мамай тканую стракатую коўдру ў скучапачную. «Ну, у крыжык, каму гэта цяпер патрэбна?» – сказаў там і не ўзялі. Іншага ў мяне нічога не было прадаць. Апроч кашулі. Зеленаватай, з адкладным каўняром. Верхнюю съвітку надзеў на голае цела, а кашулю аднёс у камісійную краму. Далі за яе рублёў дванаццаць.

З тымі грашымі ў кішэні занёс у вучылішча заяву аб адлічэнні. Тады такія заявы падавалі многія, многія пакідалі вучобу. На днях зъехаў у сваё Коханава мой Лёшка. Дырэктар Ахрэмчык нешта прабурчэў, накшталт таго, што, маўляў, як бы пасыля не пашкадаваў, ды падпісаў маю заяву.

У той жа дзень купіў білет да Фарынава і на рэшту дзьве пышкі, якія зжаваў па дарозе. Да цягніку сядзеў у старым парку каля таго месца, дзе ў Дзьвіну ўпадае Віцьба, і сэрца маё ablівалася съязьмі. Съязьмі па мастацтву, якое я так палюбіў. Ды не было суджана.

У Фарынава цягнік прыйшоў уначы, да познянага восеньскага съвітання было далёка. Я сядзеў у цёмным вакзалчыку, чакаў, пакуль павіднене. Яшчэ там чакала дзяўчына, гэткая ж гаротная, як і я – ехала зь Віцебску, з аптэчнага тэхнікуму ў вёску. Мы зь ёй, можа ўпершыню, пагаварылі аб нашай няласкавай долі, пра крушэньяне нашых мараў. Як трохі павіднела – разышоўся кожны ў свой бок. Мне да дому заставалася 30 кіляметраў пешатой. Пабрыў па гразкай дарозе зь няцяжкім чамаданчыкам у руках...

Зноў пайшоў у Кубліцкую школу заканчваць дзясятую клясу. Але доўга вучыцца там ужо ня мог. Ды і не было як. Вучобу ў старэйшых клясах зрабілі платнай. А дзе было ўзяць грошы? З калгасу зусім нічога не давалі, хлеба не было ўжо з восені. Недзе ў пачатку зімы пачалі арганізоўвацца школы ФЗН⁴⁴⁴, пайшоў набор моладзі. Набіралі ў

асноўным у школы будаўнікоў. Адна з такіх школаў была ў Віцебску, і я наважыўся. Недзе ў пачатку сьнежня зноў прыехаў у Віцебск. Дакумэнтаў аб аддукацыі тут не пыталіся, і мае засталіся ў Кубліцах. Пасялілі нас съпярша над равамі, а пасля перавялі ў вызваленую для таго сярэднюю школу на вуліцы Гогаля. Тут была дысцыпліна, парадак. На заняткі хадзілі на Маркаўшчыну, строем пад камандаваньнем старасты і майстра. Мяне вызначылі ў групу муляроў. Буглы, калоны, тычкі, ложкі, кельмы і правілы... Было малацікава, съцодзёна ў цэхах, але кармілі. А затым выдалі вопратку – фірменнае адзеньне зь літарамі ФЗН-5 у пятліцах... Сумаваў па мастацтву, у вольны час бегаў у музэі. Часам увечары падыходзіў да мастацкага вучылішча, заглядваў у ніzkія вокны скульптурнай клясы, узіраўся ў знаёмыя твары шчасліўчыкаў. Але не зайшоў ні разу.

Вясной перад выпускам школы стала вядома, што падзэм працаваць на Украіну. Неяк адпрасяўся на выходны і паехаў дадому. Трэба было забраць дакумэнты ў Кубліцкай школе. Зайшоў да дырэктара. Той распытаў, як і што. Знайшоў мой табель 10-й клясы з адзнакамі за першае паўгодзідзе. Падумаў і сказаў: «Што мне з табой рабіць, выдатнік Быкаў?». І сваёй рукой павіставіў мне адзнакі за другое паўгодзідзе, гэткія ж, якія стаялі за першае. Усё заверыў пячаткай, сказаў: «На, яшчэ спатрэбіцца, Муляр».

Пагодлівым летнім днём усёй групай ехалі на Украіну. Орша, Крычаў, Хутар Міхайлаўскі. Першы раз я пакідаў мілую радзіму – Беларусь, ня думаў тады, ці надоўга. Паволі зьнікалі драўляныя хаты, пайшлі сёлы зь белымі мазанкамі. Успамінаўся Гогаль. Тое, што чытаў у ягоных творах, як живое, паўставала перад вачмі.

Увечары, як зайшло сонца, аблёг нейкі дужа чырвоны небасхіл. Чырваныню заліло паўнеба. Падумалася з трывогай: што б гэта значыла?

Значыла, вядома, кепскае.

Прыехалі ў Шостку – невялікі гарадок на Чарнігав-шчыне. У ваколіцах убачылі руды, ссохлы лес. Пасялі

аказалася, атручаны хімічным заводам. Параҳавым заводам. На невялікі горад тры хімічныя вайсковыя заводы. І тыя пашыраліся, разбудоўваліся. Патрэбны былі будаўнікі. На тое нас вучылі. Для таго мы прыехалі.

Зноў жылі ў інтэрнаце, аднапавярховым бараку, і нешта будавалі. Здаецца, жылы дом. Мэханізмаў ніякіх, усё – цэглу, раствор, рыштаванын – па страмянках, на сабе, у тачках. І – нормы выпрацоўкі. Заробак самы жабрацкі, толькі каб як пракарміцца. У вольны час – грамадзкая камсамольская работа. Мяне абралі сакратаром. Пачаліся планы, сходы, паседжаныні. Не падабалася мне гэта страшэнна. Але мусіў. Вымагалі найперш з гаркаму камсамолу, вядома.

І тут – вайна...

Яна ішла яшчэ недзе далёка, але ўжо празь якіх пяць дзён высока ў небе паявіліся адзінкавыя нямецкія самалёты-разъведчыкі. Аб'явілі паветраныя трывогі. Раздалі супрацьгазы. Праца нашая на будоўлі, аднак, не спынялася. І тут стала ведама, што захоплены Менск. Гэта мяне спалохала: як жа цяпер мне дабрацца дадому – дом пад фашыстам? Але пад фашыстам апнуўся ня толькі дом. Яны ўжо – пад Гомелем.

Усіх нас кінулі кілямэтраў за трынццаць на поўнач ад Шосткі капаць супрацьтанкавыя равы. Працавалі ад цягна да цямна. Гэта была катаржная праца. Роў шырокі, глыбокі. Каб выкінуць зямлю з дна, трэба было яе некалькі разоў перакідаць з прыступкі на прыступку. Працавала маса народу на той бязмозглай непатрабнай рабоце. Наўрад ці затрымалі сотні і тысячи кілямэтраў тых равоў хоць дзясятак нямецкіх танкаў. Але капалі. Так патрабавалася па савецкай ваенай навуцы – можа, самай бяздарнай з усіх існуючых вайсковых навук. І сапраўды, вельмі хутка немцы абышлі Гомель, пачалі ахопліваць з поўначы Кіеў. Каб не пакідаць пад немцам моладзь, ваенкаматы прызвалі ўсіх і, сфармаваўшы тысячи людзей у калёны, скіравалі іх у тыл. Нас у дадзеным выпадку – на поўдзень, пад Харкаў.

Усё лета па дзясятках украінскіх дарогаў паўзылі калёны маладых людзей. Ішлі марудна, скрэзь пехатой, харчуючыся чым Бог пашле. Добра, украінскі люд нам спачуваў, давалі хлеб ды іншае, кармілі ў часе начлегаў. Прайшлі гістарычныя мясціны Кіеўскай Русі – Глухаў, Канатоп, Ахтырку. У Сумах стаў съведкам зъдзічелага выпадку, калі натоўп забіў на вуліцы чалавека. Нехта сказаў, што той – шпіён, падаваў сігнал німецкаму самалёту, які на той час паявіўся высока ў небе. Як падаваў? Нібыта газэткай, што трymаў у руках, нібыта засланяючыся ад сонца. Ды і гамашы на ягоных нагах былі не тутэйшыя – на тоўстай падэшве. А як забілі, вынялі яго даокументы: аказалася, што гэта бежанец са Львова. І тут жа знайшлі позму з ваенкамату. Ішоў, значыцца, у ваенкамат. І не дайшоў.

Моладзь вандравала на ўсход, а немцы тым часам захапілі ўсю Беларусь і падышлі пад Харкаў. Хлопцаў ахапіла паныласць. Куды ісьці? Зъбіраючыся ўранку пасыля начлегу ў сяле, мы недалічваліся суседзяў. Некаторыя, асабліва ўкраінцы з бліжніх абласцей, паварочвалі аглоблі назад. Дадому. Нам, беларусам, вяртацца назад ужо не выпадала, і мы ішлі Бог ведае куды. З харчаваньнем рабілася ўсё горш, надта шмат нас было тут, шмат бежанцаў, эвакуяваных, вайскоўцаў, што ішлі з тылу на фронт і з фронту ў тыл. Пасыля аднаго пераходу пад вечар мы ўвайшлі ў Белгарад.

На вуліцах ішло звычайна жыцьцё, яшчэ былі адчыненныя некаторыя магазыны. Купіць у іх ужо не было чаго, але я заўважыў, як у адзін зь іх, невялічкі магазынчык, шмыгаюць людзі – нешта купляюць, ядзяць на хадзе. Заскочыў і я. Аказваецца, там прадавалі фруктовую гарбату, якую можна было есці, як сушаныя фрукты. Я купіў два пачкі, але пакуль дамогся таго, маёй калёны на вуліцы ўжо не аказалася. Я пабег далей. Ды патрапіў на разьвілку і, трохі паазіраўшыся, пабег па шырэйшай вуліцы. То была вялікая мая памылка, якая ледзь не каштавала мне жыцьця.

Тою шырэйшай вуліцай я, здаецца, выбег на ўскрайну гораду і тады папытаўся. Ніхто ня бачыў ніякай калёны.

Тады я вярнуўся назад на разьвілак, пабег па іншай вуліцы. На той таксама нікога не дагнаў. І тут стала зъмяркацца. А я ледзьве цягнуў ногі ад стомы і ня ведаў, што рабіць. У вёсцы можна б папрасіцца да якой цёткі, каб пераначаваць, а як папросішся ў горадзе? Так разважаючы, я патрапіў на нейкі недабудаваны ці разбураны дом і зайшоў у яго. Там было пуста, і я ў зынямозе прылёг на нейкую лахманіну ў куце.

Здаецца, толькі задрамаў, як нехта зас্বяціў у вочы ліхтарыкам. Аказалася, што вайсковы патруль. Мяне забралі ў камэндатуру. Там абшукалі, адбраўші ўсе дакумэнты, небагатыя мае рэчы ў палявой кірзавай сумцы. Асабліва падазрэнне выклікаў невялікі аркуш геаграфічнай карты, выдранай мною з падручніку ў нейкай школе. На той карце я адзначаў лінію фронту паводле паведамленняў ТАСС. Крыклівы старшы лейтэнант у сіней фуражцы НКВД патрабаваў прызнацца, якое і ад каго я атрымаў заданье. Я бажыўся, што адстаў ад калёны, але ён не хацеў і слухаць. Што я затрыманы шпіён – съведчыла тая карта.

Нічога ад мяне не дабіўшыся, старшы лейтэнант загадаў адвесыці мяне ў склеп. У склепе пад камэндатурай было поўна народу, можа, чалавек пяцьдзесят. Хто спаў, хто плакаў, хто стагнаў. Але ў цэнтры нікога нельга было ўбачыць. У tym сутарэнні мы прасядзелі можа сутак чацьвера. Ніхто нас не карміў. Некаторых выклікалі на допыт. Некаторыя не вярталіся. Мяне не выклікалі. Пасля нас стала неяк менець. І аднойчы ўранку мы прачнуліся ад страшнай бамбёжкі, думалі, заваліць нас у tym склепе. Ды не заваліла. А як сыціхла, расчыніліся дзъверы – і пачалі выводзіць па два. Назад ніхто не вяртаўся. Мы ўслухаліся: так і ёсьць, непадалёк грукаюць стрэлы. Грукне два разы і сыціхне. Страх ахапіў мяне: гэтак недарэчна загінуць.

Я зашыўся за шула, далей ад дзъяврэй. Побач сядзеў пажылы чалавек у фуфайцы. Мы былі апошнія. За намі нешта даўгавата не ішлі. Але во расчыніліся дзъверы. За парогам стаялі два чырвонаармейцы. Адзін малады, белаб-

рысы, у пілотцы, і другі высокі, як мне здалося, пажылы, з вусамі, як у майго бацькі.

Нас вывелі за камэндатуру на агарод. Тут буяла бульбянішча, былі нейкія грады. А далей стары паламаны плот і чужы суседзкі садок. Зразумеўшы, што нас чакае, я не стрымаўся, сълёзы самі лінулі з вачэй. Майго суседа тут жа белабрысы зваліў стрэлам у патыліцу і вярнуўся ў камэндатуру за вугал. А мой канваір нешта марудзіў. Запытаў толькі: «Адкуль будзеш?». – «Зь Беларусі», – сказаў я праўз сълёзы і пачуў ціхае: «Бяжы! Туды!». Я кінуўся цераз бульбу, да блізкага плоту, і як ужо пералацеў праз яго, ззаду бахнуў стрэл. Угару. Мой расстрэльшчык паварочваў за мураваны вугал на двор.

Выбраўшыся з садкоў і агародаў, я апынуўся каля лініі чыгункі. Куды бегчы, ня ведаў. Пайшоў узбоч съцежкай, аж неўзабаве спаткаў чыгуначніка. Той адразу спыніў мяне строга: «Куды ідзеш? Куды ідзеш? Там за разъездам немцы!». Я моўкі павярнуў у другі бок. Папытаўся, куды вядзе чыгунка. Чалавек, мусіць, здагадаўся, хто я і што мне патрэбна. «Што, адстаў ад сваіх?» – «Адстаў, ага» – «Там вашых многа пагналі ў Ваўчанск. У Ваўчанск кіруй...»

І праўда, у Ваўчанску я дагнаў сваіх. На ўскрайніне гарадку ў лесе фармаваліся новыя часыці. Усе мае дакумэнты засталіся ў Белгарадзе, але тут мяне ведалі. І я сказаў, што дакумэнты згубіў. А паколькі значыўся ў агульных съпісах, дык асаблівага клопату не было. Нас разъмеркавалі на группы. Я трапіў у нейкі інжынэрна-санёрын батальён. Зноў нешта капалі на поўнач ад Харкава – нейкія вялізныя ямы-катлаваны. Казалі, КП для маршала Будзённага. Але наўрад ці для Будзённага. Пасьля зноў пачаўся адыход – на поўнач, на Стары Аскол, у бок Варонежу.

У Варонеж трапілі ўжо ўвесень. Дажджы, съюжа. І галадуха. Цягніком скіравалі нас на станцыю Гразі, дзе зноў нешта фармавалі. Але там аказалася, што 1924 год нараджэння яшчэ не прызываўся. І нас, сямнаццацігадовых, выбракавалі. Далі, памятаю, па бохану хлебу і давед-

ку, што эвакуянаны ў Сумскую вобласць. Зноў сфармавалі новую калёну на чале з адным падпалкоўнікам запасу, той павёў нас на ст[анцыю] Апна. Далей апынуліся на памятнай мне станцыі Елань Калена. Гэта было якраз на 7 лістапада, у сьвята. Надта добрыя людзі заапекаваліся намі на той станцыі. І далі памыцца, і накармілі. Быццам мы былі іхнія дзеці, якіх яны чакалі. Але прабылі мы там якіх два дні. І пайшлі далей, несучы ўдзячнасць у душах. Удзячнасць, якая жыве і цяпер. Мусіць, усё ж рэдкая зъява ў той жорсткі час была дабрыня. Таму і запомнілася.

На зямлю ўжо лёг сынег, як мы прытопалі на станцыю Салтыкоўка Саратаўскай вобласці. Тут нас разьмеркалі па сёлах. Мы зь Лёшкам Арловым (родам з Ушачы) трапілі ў калгас «Камінтэрн» – на поўдзень ад станцыі-райцэнтру.

У калгасе мяне пасялілі ў сям'і камбайнёра, які з тae прычыны меў браню і не прызываўся ў войска. У яго была даволі маладжавая жонка, маленькая пяцігадовая дачушка і старая маці. Калгас даваў паёк – 5 кг проса ў месяц, зь якога трэба было рабіць пшану. Гатавалі мне асобна, кармілі таксама – перад tym, як сядзець самім, клікалі мяне. Зімой працы ў калгасе асаблівай не было, і мой асноўны занятак быў – ездзіць з санкамі ў стэп і прывозіць дудзьдзё сланечніку – на паліва. Сыпярша, вядома, трэба было яго наламаць і перабрацца цераз два равы. Не адзін раз я сядзеў над tymі равамі ў адчай і роспачы і думаў-думаў. Усё пра тое ж: як там на маёй зыняволенай Беларусі? Што з бацькамі? Як сястрычка Валечка і адзінаццацігадовы браток Міколка? Часам у стэп ездзілі-хадзілі з Лёшкам, адзінаю роднай душой у той чужынэ. (Пасыля прызыву ўлетку 1942 году зынік Лёшка Арлоў бязь съеду. Ніхто нічога ня чуў, ня ведае. Колькі я ні пытаўся...) Як да мяне ні адносіліся ў сям'і камбайнёра, усё ж я адчуваў, што чужы тут, лішні. Маладая гаспадыня амаль са мной не размаўляла, мусіць таму, што ў асноўным апекавалася мной яе съяякроў, зъ якою яны былі ў вялікай нязгодзе. Гаспадар стараўся захоўваць нэутралітэт. Неяк пад весну мы з Алёшкам расшылі рваць когді на фронт. Вядома, тайком. Але дабраліся

толькі да Рцішчава, дзе нас затрымалі і вярнулі назад. Быў, вядома, скандал. Тады ў пачатку мая мы падаліся ў чыгуначную школу ФЗН у Атнарску. На тое калгас не пярэчыў – усё роўна яму гэта пайшло ў плян.

У той чыгуначнай школе ў г. Атнарску мы вучыліся на пузейцаў. Укладка, дogleяд, рамонт пузі. Была съпякотная вясна, дах над галавой, нас кармілі – што яшчэ трэба? Праца была ня лёгкая, але што ж... Працавалі, рамантавалі чыгунку Урала-Каўказскую, па якой бясконца ішлі цягнікі на заход. Адно толькі засмучала – казалі, чыгуначнікаў не бяруць на фронт. А мы хацелі на фронт. Мы жылі толькі фронтам. Лавілі ўсе чуткі адтуль, перачыталі ўсе газеты. Найперш на гарадзкіх вітрынах. Аднойчы з тae вітрыны я дазнаўся пра жахлівую вестку – съмерць Янкі Купалы⁴⁴⁵. Такое цяжка было перажыць. Мінуў год, як я расстаўся зь Беларусью, і сэрца маё балела штодзень ад той ростані. Усё сынілася яна мне[:] бацька, нашыя рэчкі-азёры, нашыя родныя алешиనікі. Вакол жа ляжаў стэп, голыя вуліцы бязълеснага гораду.

У жніўні 1942-га пачаўся прызыў 1924 году нараджэння. Вучоба ў школе яшчэ ня скончылася, і нас не выклікалі. Але аднойчы мы з Арловым пайшлі ў ваенкамат. Запытаўся павесткі, але мы сказалі, што эвакуяваныя, і нас прызвалі. Мяне прызначылі ў вайсковае вучылішча ў Саратаў, а Лёшку, памятаю, – у Вольск. Так мы зь земляком рассталіся назаўсёды.

Праз шмат год давялося прачытаць твор А. Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча», які дужа ўразіў некаторых жахам падняволнага існаванья, бяспраўем, нявольніцкай працай і г. д. Мяне ж ён ня ўразіў ніколькі, бо тое, што мы ў вучылішчы прымалі як нармальнае, было куды больш цяжкім і бяспраўным. Па-першае: строгі, нейкі бязмозгла-зъдзеклівы рэжым зь безыліччу яго рэгламентацыяў, абмежаваньняў, патрабаваньняў. Увесе час быў разьдзелены на гадзіны і хвіліны, усё бягом, строем, па камандзе. Жахлівая скучанасць, казармы з трох'яруснымі нарамі, шматлюдзьдзе, беднае харчаванье, гадзіны страй-

вой і фізычнай падрыхтоўкі – на съюжы, марозе ў шынельках і чаравічках з абмоткамі. Зноў жа: нарады, праца, поўная адсутнасць вольнага часу. І хоць мы былі людзі не расьпешчаныя, ужо трохі цёртыя вайнай і жыцьцём, часам было невыносна. Невыносна пяць дзён у тыдзень тактыкі па 6 гадзінаў у полі, на сіверкім ветры, пры тэмпературы 25–30 градусаў марозу. Марозілі руکі, марозілі ногі. Дурная стаявая з фінальным: «Запявай!». «Взвейтесь соколы орлами» – съпявалі мы пасінелымі вуснамі, з даўно пустымі жыватамі. Шчасцем былі заняткі па Статутах ці матэрыяльнай частцы зброі. Але іх было мала. Затое куды як шмат гадзінаў тактыкі, стаявой, ПХЗ, інжынернай. Палітзаняткі былі ўзнагародай, на палітзанятках мы адсыпаліся. Асабліва мой зямляк Іваноў, у якога была адна неспатольная мара – дзе чаго паесці.

Камандзіры на той час былі асаблівяя. Мала хто з іх рваўся на фронт, некаторыя жылі зь сем'ямі пры вучылішчы і дужа стараліся адпавядаць, дагаджаць начальнству, бо тых, хто ня змог дагадзіць, адпраўлялі, каб не вярнуцца. Дужа стараўся драць з нас скuru наш камандзір узводу крыкун лейтэнант Корш, з маўклівай зласцівасцю патрабаваў дысцыпліны наш ротны, старши лейтэнант Грыб (здаецца, зямляк з Гомельшчыны). Трохі інакшы быў камандзір батальёну, пажылы, ужо, мабыць, з запасу, маёр Анціпас. Іншага начальнства мы мала ведалі, хіба бачылі ў часе агульнавучылішчных пастроенняў начальніка вучылішча палкоўніка Гагунова ды ягонага намесніка падпалкоўніка Кіма.

Добрыя адносіны склаліся ў мяне з памяркоўным, неяк не вайсковага складу характару, выкладчыкам тапаграфіі старшим лейтэнантам Рамяственскім. Тапаграфію я любіў наогул як науку пра карту і мясцовасць, і наш выкладчык часам пакідаў мяне ад палявых заняткаў малываць дапаможнікі – нейкія схемы, карты. Зімой гэта было як падарунак, як усмешка лёсу. На якіх тры гадзіны да ці пасцяля абеду.

Вайсковыя заняткі займалі дзесяць гадзінаў часу – шэсць да абеду і чатыры паслья. Але, апроч таго кожны тыдзень былі работы – па гаспадарцы, нарыйтоўцы і транспарціроўцы дроў, дастаўцы прадуктаў. Улетку 1942-га мабыць, зь месяц капалі траншэі пад нафтагазапровад каля Альшанкі, дзе адкрылі радовішча нафты. Працавалі па 10 гадзінаў, а паслья ўсё ж праводзілі заняткі. Жылі па ротах і батальёнах, заняткі праводзілі па ўзводах і аддзяленнях. У нашым аддзяленні сабраліся неблагі хлопцы, у асноўным паходжаньнем з Саратаўскай вобласці. Камандзірам быў сяржант Лёшка Сямёнаў, родам з Аткарску. Былі яшчэ Ананьев з Алма-Аты, Валодзя Ляўчук з Саратава, Зудзікаў. Коля Беражны быў, здаецца, з Днепрапяцьроўшчыны. І быў мой адзін зямляк Іваноў, беларус. Гэты славуны і добры хлопец не хацеў вучыцца, заўжды быў галодны, і яго камандзір роты хутка адкамандзіраваў у маршавую роту, што рэгулярна фармавалася для фронту. Больш я майго земляка ніколі нідзе ня бачыў – ня чуў. Мясцовыя хлопцы, вядома, часта атрымлівалі пісьмы ад бацькоў, якія таксама часцяком наведвалі сыноў. Я ж не атрымаў ніводнага пісьма ні ад каго, пошта мяне мінала. Можа і добра, што надта перажываць ад таго не выпадала, вольнай часіны амаль не было ніколі.

Увосень 1942-га, як немцы падышлі да Сталінграду, у блізкім ад яго Саратаве пачалося пекла. Кожную ноч горад бамбілі: зь вечару вешалі ў небе некалькі ліхтароў на парашутах і пачыналі нішчыць вайсковыя аб'екты – асабліва крэйнінг (перагонка нафты) і камбайнавы завод, які вырабляў самалёты-зынішчальнікі. Кожную ноч нас, курсантаў, накіроўвалі на гэтыя аб'екты для дзяжурства і тушэння пажараў. На камбайнавым дык гарэць было ня надта чаму (наш абавязак быў выкочваць самалёты з разбомбленых цэхаў), а вось на крэйнінгу ўсё палала, не перастаючы ні ўздзень, ні ўначы. Кожны дзень мы хавалі нашых хлопцаў, шмат згарэла бяз рэшты. Так працягвалася да позняй восені.

Як пачалося нашае наступленье пад Сталінградам, у Саратаве трохі пацішэла. Горад быў забіты шпіталямі, дзе ня толькі лячыліся, але і паміралі параненыея. Хавалі памерлых на могілках, што месцыліся (як і нашае вучылішча) на Манастырцы. Гэта былі старыя гарадзкія могілкі, між магілаў і камянёў якіх праводзіліся нашыя заняткі. Месца ўвогуле – адкрытае, бяз дрэваў. Там жа высіўся помнік Чарнышэўскаму⁴⁴⁶, купецкія ды дваранскія помнікі. У добрае надвор’е, расьцеўшыся на могілках, курсанты слухалі сваіх камандзіраў. Ці стоячы між магілаў у страй. Ледзьве ня ўся наша вайсковая навука засвойвалася намі на тых могілках. Ну, а тактыка, вядома, патрабавала прастору і праводзілася ў ваколіцах гораду, на Лысай гары, у прыгарадах, якія мы добра ўтапталі за тулю зіму і лета. Страйвой, вядома, зaimаліся на пляцы, то была ледзьве не галоўная з вайсковых навук. Таксама як і палітзаняткі. Я вучыўся ўвогуле лёгка, і калі прыйшла пара выпускных экзаменаў, усё здаў на выдатна. Выпусцылі з правам да-тэрміновага прысваення чарговага званьня, з фатографі-яй выдатнікаў на вучылішчнай дошцы. Было гэта ўвесень 1943 году. Нам выдалі новыя салдацкія шынялі, кірзавыя боты, гэткія ж палявыя сумкі і залатыя пагоны з адной зорачкай малодшага лейтэнанта.

На фронт, які ад Сталінграду ўжо адкаціўся на Украіну, ехалі ў таварным цягніку, голых, непрыстасаваных вагонах. Прыстасоўвалі іх у дарозе – цяглі дошкі на нары, нейкія печкі, дровы і вугаль для іх. На дарогу мы атрымалі паёк – па кашылку муکі, трохі круп. Нейкія кансервы. З таго варылі суп, кашу. Ехалі з радасцю, што набылі волю, ня будзе болей муштры, заняткаў. Было трохі трывожна за жыцьцё, але... Але аб тым стараліся дужа ня думаць. Амаль усе былі камсамольцы, толькі адзін хлопец з Віньніцы перад выпускам уступіў у партыю. Мы кплі зь яго: навошта? Ці камуністам загінуць лепей? Ён толькі пасыміхаўся, але не спрачаўся.

І вось недзе пад Краменчугом на Дняпры прыехалі. Бай ішлі на дняпроўскіх пляцдармах, а нас скіравалі ў фран-

тавы рэзерв – на некалькі дзён, пакуль кадравікі разъмяркоўвалі па дывізіях. Найперш, вядома, у тых, дзе былі найбольшыя страты. Я трапіў у 111-ю стралковую дывізію. Абмяняліся хатнімі адрасамі і разьвіталіся. З многімі назаўжды.

А той вінніцкі сябра, які паступіў у партыю, быў пакінуты пры палітадзеле арміі як інструктар па камсамольскай работе. Учу́шы тое, мы ўжо ня кплі. Мы толькі падзіліся ўласнай наўнасьці.

Дывізія знаходзілася ў другім эшалоне, рыхтавалася да наступлення. Толькі што ва ўпартых баях яна ўзяла горад Александрыю і атрымала назыву 111-й Александрыйскай. Камандзірам 2-га стралковага батальёну, куды мяне паслалі, быў капітан Сымірноў, нейкі дужа франтаваты па тым часе афіцэр у блішчастых хромавых ботах, што мяне зьдзівіла. Ён паслаў мяне ў роту лейтэнанта Міргарада, якога я знайшоў у нейкай адрыне, дзе ён спаў на саломе паміж сваіх салдат. Ён, як пасцяля дазнаўся, быў зь ліку акружэнцаў, нядаўна вызвалены Чырвонай арміяй, адчываў нейкую сваю правінку і камандаваў ротай надта строга. Нават празмерна. Гэткі ж, з акружэнцаў, быў камандзір першага ўзводу старшы лейтэнант Н., але той, наадварот, зусім не камандаваў. Мне ён скардзіўся, што сам артылерыст, але во накіравалі яго ў пяхоту, тым, безумоўна, пакрыўдзіўши. Ён падаў рапарт, ды адказу пакуль няма. А ў пяхое жыцьцё нядоўгае.

Пачалося наступленне і зь ім няспынная ні ўдзень, ні уначы калатнеча – душы і цела. Агонь і пекла, грымоцыце разрываў мін і снарадаў, кулямёты, дым, бамбёжкі няменкай авіяцыі праз кожныя дзівые гадзіны. Крыкі і лаянка камандзіраў ззаду за ланцугом, кулявыя чэрті вакол. Забітыя, параненныя. Свае і немцы. Звычайна ўдзень ішоў агнявы бой у стэпе, сярод засынанага сланечніку ці кукурузы, уначы мы некуды ішлі, беглі – то ланцугом, то паходнай калёнай праз стэп і па прасёлках. Сыпераду і збоку джгалі кулямётныя трасы, рассыпаліся веерам над галовамі. Перад сьвітаннем коратка спыняліся па дарозе ці ў полі, старшына прыносіў у рэчмашку мёрзлы хлеб, дзялілі

па кавалку на чалавека. І, грызучы той хлеб, зноў – наперад. У абход ачагоў супраціўленъня, зьбіваючы нямецкія заслоны.

Аднойчы ўначы нешта даўгавата ішлі ў спакоі, мінаючы сёлы, праз стэп, і на сьвітаныні спыніліся на ўскраіне нейкага сяла. З галавы калёны пачуліся крыкі, лаянка. Зацікаўлены, я прайшоў туды і ўбачыў незвычайнью ў войску зъяву: нашага начальніка штабу біў палкай па галаве нейкі генэрал. Той нават не абараняўся. Пасьля генэрал садраў зь ягоных плячей пагоны, накінуўся на нас, хто стаяў непадалёк. Я пабег да сваёй роты. Пасьля аказалася, што начштабу заблудзіў у начным стэпе і прывёў полк не туды, куды трэба было. Болей у палку мы яго ня бачылі.

Дужа даймала съцюжа. Ногі ў ботах з адной анучкай. Пад шыняльком, праўда, аўчыная камізэлька. І салдацкія трохпалыя рукавіцы. Здорава мёрз, асабліва начамі на сънезе. Са зброі – быў аўтамат з адным магазынам (пісталета ў артзабесьплячэнъні не далі, сказали: пакуль няма, пісталет мне аддаў пасьля паранены лейтэнант з суседніяй роты). На рамяні супрацьтанкавая граната (кумулятыўная). Кірзавая сумка цераз плячо. Там трохі папер, вайсковыя статуты. (Дзівак!) Такая экіпіроўка камандзіра 2-га ўзвода малодшага лейтэнанта Быкава Васіля.

Уся вайсковая навука, якой мы набіраліся ў вучылішчы, на фронце была непатрэбна. Такое было маё самае першае ўражаныне. Тут трэба было нешта іншае, чаму нас не вучылі.

Так, мы ляжым у ланцугу на мёрзлым полі, наперадзе з ускраіны сяла лупяць нямецкія кулямёты, а паступае каманда: устаць, у атаку! Гляджу, ніхто не падымаецца. Камандзір роты замест таго, каб падаць загад і кінуцца першым, падымае над галавой лапатку. Адразу ў ёй дзъве дзіркі ад куль. Мы чакаем.

Чакае таксама камбат у недалёкай варонцы. Але ў камбата тэлефон, і нам чуваць, як ён апраўдваеца тым, мабыць, перад камандзірам палку.

– Зараз, зараз падымаю ў атаку. Як толькі артылерыя перанясе агонь.

Празь дзесяць хвілінаў чуем:

– Левы фланг пайшоў. Зараз падымаецца Міргарад. (А між тым ніхто яшчэ не пайшоў.)

Праз гадзіну:

– Зачапіўся за ўскраіну. Вяду бой каля МТФ⁴⁴⁷.

Я думаю, як жа ён будзе выкручвацца? Але выкручвацца і на трэба было: недзе паднаціснулі суседзі, пад вечар немцы драпанулі зь сяла, і мы ўвайшлі ў яго без атакі.

Між тым увабралася ў сілу зіма, стаялі добрыя маразы. Асабліва па начах. Раніцой часцяком выпадала шэррань, дрэвы ў сёлах, платы, быльнёг ля дарогі – усё стаяла прыбранае ў срэбра.

У такі ранак мы батальённай калёной ішлі кудысь у абход Кіраваграду. Я даўно ўжо прызычайцца спаць на хадзе. Сыпіш і ідзеш. Як стануць усе – і ты спыняешся і адразу прачынаешся.

А тут я, мабыць, ішоў па ўзбочыне і не прачнуўся, як калёна спынілася. Бачыў у сyne, быццам іду нейкай алеяй, між дрэў, а наперадзе съянна нейкага замку і арка пад'езду. Цёмная арка, і я з трывогай набліжаўся да яе.

І тут я прачнуўся. «Куды ты прэшся?» – пытае нехта перада мной. Аказваецца, то разьведчыкі, калёна засталася ззаду. Адзін стаіць на дарозе, двое ляжаць у канаве. «Там немцы, глухі ці што?».

Трохі нават спалохаўшыся, вярнуўся назад у сваю роту. Міргарад ужо затрымкыўся. «Куды ты працаў?» Камандзіры парадліся, і батальён павярнуў з дарогі ў стэп. А я думаў: ну і сон прысыніўся! Што б гэта ён значыў?

Сьвітанак застаў нас на ўскраіне нейкага сяла, побач былі могілкі, ямы, зь якіх сяляне, відаць, бралі пясок. Батальён разгарнуўся ланцулем на ўскраіне і залёг. Недзе наперадзе былі немцы. Але пакуль што скрозь было ціха.

Першы стрэл грымнуў як разьвіднела, і мы толькі атрымалі съяданак. Каб зьесьці халодны пшонны суп, ускочылі ў тыя ямы на могілках. Хлябалі з аднаго кацялка ўдвох: я і мой памкамузводу Хазяінаў, пажылы ўжо чала-

век, здаецца, зь Сібіры, які ваяваў ужо другі год, быў двойчы паранены. Бой, што неўзабаве пачаўся, яго мала непакоіў, непакоіла болей, што нас абдавала пяском ад выбухаў, пясок трапляў у кацялок, і Хазяінаў лаяўся: «Не дадуць зьесьці, фрыцы праклятыя...».

Немцы мэтадычна абстрэльвалі сяло, цяжкія міны ірваліся перад намі ў стэпе і ззаду — між сельскіх мазанак. Забілі там каля школы двух наших афіцэраў. У нас пакуль што стратаў не было. Наперадзе відаць быў прыград Кіраваграду, ягоны шэры элеватар на гарызонце. Каля поўдня мяне выклікаў Міргарад, даў на ўзвод кулямёт (Дзегцярова), які я ня ведаў, каму ўручыць. Каго ні пытаўся, ніхто не прызнаўся, што ўмее зь яго страляць, а палова байкоў наогул мяне не разумелі, бо былі зь Сярэдняй Азіі. Тады я ўзяў кулямёт сам (ня кідаць жа зброю). Праўда, пад вечар яго забраў у мяне Хазяінаў, камусыці ўсё ж уруchyў.

Абстрэльвалі сяло ўвесь дзень, і мы ляжалі пад tym абстрэлам да вечару. А як трохі пацямнела, далі каманду ўстаць і ўзяць накірунак направа, — на гару, у стэп. Ішлі па кукурузе, пасля далучыліся да батальённай калёны і палявой дарогай рушылі кудысь у абход гораду. Страняніна съціхла, настала ноч, у небе вісеў малады месячык, было ўвогуле съветла на асьнежаным стэпавым прасторы. Я ішоў поруч з камандзірам першага ўзводу, ён ціха расказваў пра тыя бai, якіх я ўжо не засьпець, пра забітых камандзіраў. Неяк паўзіраўшыся ў неба, мовіў: «А заўтра Раство, між іншым». Ага, значыць, каляды, падумаў я, і адразу думкі мае скіравалі туды, на поўнач, дзе быў дом, бацькі... Як яны там, ці жывыя? Ці будуць съяткаваць заўтра? Да вайны ж съяткавалі заўжды. Як маглі. Як дазваляла наша шматгадовая нэндза. Можа, мама съпячэ што смачнейшае. Сястра Валя надзене навейшае (калі ёсьць), брат Міколка, мабыць, дастане свае арэхі, што назьбіраў, прыпас да каляды вось тут, у марозным стэпе.

Усе тыя дні і тыдні рэчаінасыць даходзіла да съядомасыці ўрыўкамі, размытая, бы праз сон. Спалі ўрыўкамі, —

у акопчыку, у сънезе, на хадзе: заўсёды хацелася спаць. Мабыць, на той дарозе я прыдрамаў – можа, на хвіліну, ды раптам прабудзіўся немаведама ад чаго. І тут жа ўбачыў: блізка, збоч ад дарогі, у кукурузе нейкія постаці. Толькі хацеў сказаць аб tym старшаму лейтэнанту, як кукуруза выбухнула шквалам агню па калёне. Крапанка трасіруючых куль джгала над галовамі, між людзей, трасы рыкашэтам разъляталіся ўбакі – у зорнае марознае неба.

Сыпярша мы пападалі, з аўтамата я даў некалькі чэргаў па кукурузе, па цёмных постацях у ёй. Але там, згледзеў, паявіліся іншыя постаці – цёмныя кучы насунуліся бліжэй, і зь іх шалёна джгала трасамі – па дарозе, па полі. Я азірнуўся – ну так, батальён разъбегся ад дарогі далей – іншыя ляжалі, а іншыя ўцякалі пад агнём як мага далей ад кукурузы.

Я таксама ўскочыў і, прыгінаючыся, між чэргаў і трас кінуўся наўздангон. Часта падаў – як асабліва блізка і паразъліва над галавой джгалі трасы, азіраўся і бег далей. Здаецца, я ўсё ж адараўся ад даганяльных. Калі б ня танкі. Тыя ўжо выйшлі з кукурузы і пачалі даганяць нас. І страляць ня толькі з кулямётаў, але і з гарматаў. З гарматаў гахалі ўдалечыню, дзе ў полі чарнеліся сыцірты летняй саломы і куды кіравалі нашы. Беглі, вядома, ня ўсе – многія ўжо ляжалі ня кратуючыся, параненые спрабавалі грэбсьціся ў рыхлым сънезе.

Я ўжо амаль дагнаў сваіх, як па назе дужа выцяла вышэй костачкі, у бонце хутка замакрэла. Ну, усё, падумаў я, лежачы на сънезе. Калі куля перабіла косьці, дык я тут і застануся. Каб дазнацца аб tym, паспрабаваў ускочыць – не, нага не падламілася.

Тое, што я ўскочыў, мусіць, было нечакана для няменцага танкіста, і ён павярнуў танк на мяне. Укленчыўшы, я накіраваў сваю кумулятыўную гранату і штурнуў у танк. Здаецца, аднак, граната не ўзарвалася, ці я прамахнуўся. І ў той жа момант ледзьве выкруціўся з-пад танкавай гусеніцы, тракі якой праехалі па полах майго шынялю. Мяне засыпала сънегам, я схапіўся за аўтамат, але, выцягшы яго са сънегу, ня мог узвесыці затвор, здалося, магазын зьвер-

нуты ўбок і раструшчаны. Немцы тым часам былі ўжо блізка і крычалі: «Рус, здавайся!».

Танк, які ледзьве не раздушыў мяне, быў, можа, у метрах 50-ці наперадзе, і тады недзе там узыніла імклівая постаць, яна размахнулася – і на брані танку выбухнула. Як чалавек размахваўся, я згледзеў на ім палявую сумку і зразумеў, што гэта быў лейтэнант Міргарад. (Здаецца, гэта было апошняе імгненьне, калі я яго бачыў. З таго стэпу ён ужо не вярнуўся.) Танк спыніўся, на яго браню зь люку выскачылі два танкісты, я ўсё ж выпусціў па іх кароткую чаргу, аўтамат не страляў болей.

Немцы, аднак, прамінулі нас, яны кіравалі ўбок, туды, дзе былі сыцірты. Да мяне прышкандыбаў баец з нашай роты, у якога нерухома вісела прастрэленая рука, ён дапамог мне дабрацца да гусыцейшых зарасцяў кукурузы. Беручы ўбок, мы доўга прадзіralіся зь ім па кукурузе, слухаючы, як грыміць побач бой. Апоўначы выбраліся на нейкую палявую дарожку, дзе нас напаткала фурманка з параненымі і дзяўчынай-санінструктарам. Тут упершыню я зьдзеў бот і выліў зь яго з паўлітра крыві. Санінструктарша перавязала нагу. Палявая дарожка вывела нас са стэпу ў сяло, пасярод якога ля царквы быў зборны пункт параненых.

У хаце я правёў цяжкую ноч. Толькі задрамаў на лаве, нехта будзіць; гляджу, нада мной стаіць камандзір батальёну, пытаецца: куды паранены? Кажу, у нагу. Ён сказаў, што батальён разгромлены. Цяпер зьбірае яго рэшткі. Мабыць, ранкам нямецкія танкі ўвойдуць у сяло.

Пад ранак у хату прыбіўся знаёмы па вучылішчы малодшы лейтэнант, зь якім мы зрабілі спробу выбрацца з гэтага сяла. Але на гародах ён быў цяжка паранены ў горла і памёр у мяне на руках. А пасля сяло атакавалі нямецкія танкі.

Съпярша яны са стэпу пачалі абстрэльваць мазанкі, нашы кінуліся на грэблю і далей па лагчыне. Параненые, хто мог, распаўзлыся з хаты. Я выпаўз, мабыць, апошні, падабраўшы кінутую кімсыці супрацьтанкавую гранату. Яна

мне здорава дапамагла, калі я замахнуўся на вуліцы на апошнюю фурманку, што ўцякала зь сяла. Тая фурманка пад танкавым абстрэлам давезла мяне да суседняга сяла, дзе на пагорку нейкі камандзір ладзіў абарону і ўсіх уцекачоў клаў у ланцуг. Лёг і я. Да вечару мы вялі бой з танкамі. Ззаду падышлі нашы трыццацьвёркі, яны нам дапамаглі, і ўвечары параненая сышлі з пагорка ў сяло.

Абудзіўся ўранку, мой сусед усё ляжаў побач, але я адчуў, што, здаецца, ён нежывы. Салома поруч была мокрая ад крываі. Ужо разьвіднела, і я дужа зьдзівіўся, згледзеўши, што гэты нежывы – нямецкі афіцэр, обэр-лейтэнант, мяркуючы па пагонах. У хаце болей нікога не было, не чуваць было і бой у сяле. Толькі недзе гулі машыны і чуліся гранатныя выбухі.

І тут мне здалося, што ў сяле немцы.

Зрэшты, так яно і было. Яны ўжо ехалі і ішлі па вуліцы, зазіраючы на падворкі. Сонца ўзышло над сялом і ярка съяціла на сънег. Я споўз з ложкай і выпаўз у сенцы. Тут было цёмна, ля дзьвярэй у куце грувасыціўся засек з бульбай. Я лёг на бульбу і падрыхтаваў свой ТТ.

Доўга чакаць не давялося. Ад групы немцаў, што разбраліся па вуліцы, аддзяляўся адзін і скіраваў на падворак. Адной рукой ён прытрымліваў аўтамат, а другой узяўся за ручку дзьвярэй і прыадчыніў іх. Я бачыў яго твар, яго позірк, мой пісталет быў скіраваны яму ў грудзі зь біноклем. Але я ня стрэліў. А ён мяне, мабыць, ня згледзеў зь ярка асьветленага падворку ў засені, і, кінуўши расчыненымі дзьверы, вярнуўся да сваіх. Здаецца, яго паклікалі. Так мы падарылі адзін аднаму жыцьцё.

На tym бульбяным засеку я ляжаў доўга, чакаў. Аднак у сяле ўсё было ціха. А пасля немцаў, якія кудысь сышлі, паявіліся нашы з танкамі. Я выпаўз на падворак, тут жа на вуліцы сабраліся яшчэ з паўтузіну параненых. Нехта ўгаворваў танкісту ня кідаць, забраць нас з сабой. Але афіцэр-танкіст злаваўся: «Куды я вас забяру? Мы ўваходзім у прарыў». І ўсё ж, каб ня кідаць нас невядома каму,

ён дазволіў залазіць на браню. Неяк мы ўскараскаліся на танкі і на цёплай брані паехалі. Толькі ня ў тыл, не на ўсход, а на захад, у прарыў.

Гэта была жахлівая ноч, нас няспынна бамбілі.

У зорным небе нічога не было відаць, а на асвятленай поўняй сънежнай дарозе танкі былі відны, як удзень. І зь невялікімі перапынкамі на дарогу сыпаліся бомбы, выбухі якіх намагаліся паскідваць нас з брані. Але мы трымаліся рукамі і нагамі, а асколкі аж высякалі на брані сінія іскры. На нашым танку аднаго параненага ў грудзі забіла, другі быў паранены другі раз у галаву. Я неяк утрымаўся, стуліўшыся за вежай.

Ранак застаў нашу калёну каля чыгункі. Два ці тры танкі засталіся ззаду, на дарозе. Адзін згарэў. Далей танкі не ішлі, паварочвалі ў іншым напрамку. Танкісты нам паказалі кірунак у стэп. Сказалі, там нашы. Трохі цяжка-параненых мы пакінулі ў будцы на пераезьдзе, а самі пайшлі ў стэп. Я ішоў, абпіраючыся на нямецкі карабін – замест мыліцы. Хутка мы дазваліся, чаму тут не паехалі танкі. Ля дарогі стаяла бірка зь нямецкім надпісам «MINEN». Але для нас іншага выйсьця не было – ззаду насядалі нямецкія танкі. Нейкі час мы ішлі па мінным полі і гадалі: якія тут міны? Калі супрацьтанкавыя, дык можа і пройдзем. А калі супрацьпяхотныя... Аказалася, і тыя, і другія. Хутка рванула, і адзін паранены быў расшкамутаны. Добра, што мы абраўлі дыстанцыю адзін ад аднаго – метраў на 30.

Ішлі па полі доўга і марудна, болей ніхто не падрываўся. Але ззаду да пераезду на чыгунцы паявліся нямецкія танкі. За намі яны не пайшлі і, як ні дзіўна, па нас не стралялі. Можа, яны не маглі згледзець, хто мы – свае ці чужыя. Адлегласць была ўсё ж далекаватая. Урэшце мы прыйбліліся да адной з групы сыціртаў, што чарнеліся ў стэпе. Нас тут сабралася чалавек дванаццаць. Апроч параненых яшчэ было некалькі разьведчыкаў і артылерыстаў. Мы ўбіліся ў салому і сядзелі, ня ведаочы, куды падацца. Бо наперадзе стала відаць шаша, па якой няспынным патокам ішлі нямецкія машыны – адступалі зь Кіраваграду. Куды мы ўлезылі?

Так, улезылі. Дзякуй саламяным съціртам, якія ў стэпе заўжды давалі прытулак тым, хто меў у ім патрэбу. І скончыла. Так бы нас у стэпе даўно расстралялі. Старшым сярод нас аказаўся капітан-артылерыст. Зь ім было трох ці чатырох салдаты. Мы дасядзелі да ночы. Але рух на шашы не спыняўся. Якраз усчалася невялікая мяцеліца (пазёмка), а найгорш – на небе ўзышла поўня. У стэпе было скрозь відно. Нам, аднак, тут сядзець стала нясыцерпна. Рашилі ісьці наперарэз шашы. Хто пойдзе першы? То вибрашыў капітан, і ён вызначыў: ты, малодшы лейтэнант. Ну вядома ж, я чужы. Не свайго ж ён пашле на пагібель.

Зглытнуўшы крыўду, я ўстаў і, абапіраючыся на карабін, пашкандыбаў па сънезе. За мной кроکаў праз сто рушылі іншыя.

Немцы на дарозе не звярнулі на нас ніякай увагі – яны съпяшаліся вырваца зь мяшка. Я чакаў аўтаматных чэргаў з шашы, але чэргаў не было. Як пералез цераз канаву, пастаяў крыху, прапускаючы нейкія аўтамабілі-фуры. Як зьявіўся прамежак, перайшоў дарогу і з усяе сілы пашкандыбаў у стэп. З шашы ўсё не стралілі. Як я адышоўся далекавата, усчалася страляніна, я паддаў хады. Нехта адтуль бег за мной – але, падобна, гэта прарываліся нашы. Хтось застаўся на дарозе, а чалавек шэсць даганяля мяне. Але я іх не чакаў. Я стыргікаў у ноч – далей ад шашы.

Пад ранак я і яшчэ шасцьцёра з тых, што перайшлі шашу, выйшлі да нейкага сяла над рэчкай. Тут былі нашы: абозы, машыны. Мы разышліся па хатах, набітых салдатамі. Я залез пад лаўку ля парогу і, здаецца, адразу заснуў.

Прачнуўся ад жахлівай бамбёжкі, зямля трэслася, вакол ўсё авальвалася і сыпалася. З хаты ўсе павыбягалі, а я ня мог канчаткова прачнуцца. Так пад той лаўкой я ператрываў дзьеце ці трох бамбёжкі, а пасля вылез. Мусіць, трэба было ратавацца.

Удвох зь нейкім салдатам у паўшубку, параненым у руку, мы распыталі, дзе тут санчастьць. Санчастьць аказала ся ў хаце цераз вуліцу. Там нас перавязалі і пачалі выпісваць карткі перадавога раёну на эвакуацыю ў шпіталь.

Санчасыць, аднак, аказалася нейкай часыці танкавай арміі, і дзяўчына не хацела выпісваць яе мне, афіцэру зь невядомай дывізіі. Але тут зноў наляцелі «юнкеры», пасыпалася гліна са съценаў, і яна выпісала мне лісток паперы з чырвонай паласой наўкось.

Але выбірацца ў тыл было нашай праблемай – транспарту ў іх не было ніякага.

Усё ж нам пашэньціла – па дарозе імчаў «віліс» зь нейкім начальнікам, ягоны шафёр аказаўся знаёмы майму спадарожніку, той крыкнуў: «Грыша!», і «Віліс» спыніўся.

Падвечар мы апынуліся ў гарадку Александрыя, дзе быў шпіталь 5-й танкавай арміі.

(Пасыль ўжо дазнаўся, што ў тых баях загінуў Міргарад, а таксама і камбат Сымірноў, і камандзір палку Казар'ян, і шмат-шмат нашых салдатаў і афіцэраў. Большаясьць зь іх пахавана (пасыль, як растаяў сънег) у сяле Вялікая Севярынка пад Кіраваградам.)

Шпіталь быў перапоўнены паразенымі і разъмяшчаўся, як звычайна, у будынку гарадзкой школы. У кватэрэ дырэктара ляжалі афіцэры. Мне паклалі другім у ложак да лейтэнанта Варашилава, танкіста. Тут увогуле былі скрэзь танкісты. Рану перавязвалі, і яна гайлася. Аднак неўзабаве выйшаў кавалак косыці з галёнкі. Пачалося нагнаенне.

Абмундзіроўку ў нас не адбіралі, можна было калі выйсьці ў горад. На базар, дзе прадавалі семкі. Іншага я за свае грошы купіць ня мог.

Часу было шмат, пасыль перавязак увечары афіцэры расказвалі пра нядаўнія бай, пра даваенную жытку. Запомніўся расказ пра рэйд 8[-га] МК⁴⁴⁸ у тыл да немцаў на ст. Малая Выспа, які скончыўся разгромам гэтага корпусу.

Усе дактары былі жанчыны, сёстры – таксама. Нас, афіцэраў, даглядала вясёлая Нінка Барысава, што раздавала таблеткі глюкозы. Замест цукерак.

Здаецца, у канцы студзеня шпіталь перасоўвалі на поўнач, у раён Знамянкі. Сънег туго зіму растаяў, і тыя,

што былі ў валёнках, аказаліся ў незайдросным становішчы. Ішлі пехатой. Атабарыліся на нейкай жывёлагадоўчай ферме. У даўгіх аборах наслалі ля съценаў саломы, паставілі на сярэдзіне бочкі-печы. Параненая ляглі па абодва бакі ад праходу. Афіцэры, праўда, пасяліліся ў нейкай дамоўцы.

Каб чымсьці заняць салдатаў і сяржантаў у аборы, мяне і лейтэнанта Тавакіна прыкамандзіравалі да іх праводзіць заняткі. Кожны дзень паслья съняданку мы чыталі ім статуты. Слухалі, аднак, дрэнна, у моладзі былі свае інтарэсы.

Паслья было яшчэ адно перамяшчэнне – пад ст. Цьвятыкова. Там я некалькі дзён пажыў у мілай украінскай сям'і сельскіх інтэлігентаў зь дзьвюма дочкамі – студэнткай мэдінстытуту і дзесяціклясніцай. Малодшая мяне зацікаўла, але часу на разьвіцьцё якога пачуцьця не ставала. Здаецца, у тым сяле я ўпершыню выпіў украінскай самагонкі і здорава ўпіўся. Ноччу ішоў дадому, трymаючыся плятнію.

Вясной нас з Тавакіным выпісалі са шпіталю.

Гэта цэлая эпапея – даганяць фронт, які перайшоў у наступ.

Даганяць, канешне, пехатой, вясной, па гразі, раскіслым украінскім чарназёме. Кіравалі мы, вядома, у сваю армію, якая, аднак, не ішла ў адным кірунку, а ўвесь час мяняла напрамак: то на захад, то на поўнач. І наш шлях пралягаў на Шполу, Тальное, Умань, Бершадзь. Скрозь па шляхах нядаўніх баёў з разгромленымі рэшткамі нямецкага войска, чародамі спаленых машынаў на дарогах. Ішлі мы не адны, зьбіраліся ў групы такія, як мы, афіцэры, што выпісаліся са шпіталяў. Начавалі і карміліся ў сёлах – бедных, абнішчаных з калгасаў і канчатковага дабітых вайной. «Фасоля і бараболя – болей нічога няма», – казалі звычайна гаспадыні, шчырыя ўкраінкі.

На ўскрайніне Бершадзі, дзе мы начавалі, жылі цыганы, і цыганка мне пагадала. Сказала, што на фронце ўсё будзе добра, што буду жанаты тройчы. Дзіўнавата тое здалося тады, але запомнілася.

Недзе пасъля аднаго начлегу я згубіў Тавакіна, далей ішоў з выпадковымі людзьмі, кампаньёнамі на адзін дзень шляху. Мы стараліся як мага хутчэй дагнаць фронт, але на гэты раз фронт набраў добры тэмп, і гэта, вядома, радавала.

Між тым настала вясна, прыгравала сонца, наўкол зелянела трава. На бяду, разваліся мае боты, якія я авбязваў тэлефонным провадам – каб неяк ісьці. Аднойчы за гэтым заняткам мяне застала калёна войска, што ішла нам насустроч, і я цераз канаву глядзеў на стомленых, брудных салдат і афіцэраў – яшчэ ў зімовых уbraneях, кажухах, шапках, і раптам адзін старшы лейтэнант, што сядзеў на артылерыйскім перадку, мне здаўся знаёмым, і я крыкнуў яму. Ну так і ёсьць, гэта ж быў мой сусед, камандзір першага ўзводу з роты Міргарада. Мы павіталіся і загаварылі. Аказваецца, гэта ішла мая дывізія (111-я Александрыйская), якую перакідвалі на нейкі іншы ўчастак фронту. Але ў ёй – ніводнага знаёмага твару. Старшы лейтэнант сказаў, што дывізіі ўвогуле не шанцуе, камандаванье мяняеца, наш камандзір палку маёр Казар'ян загінуў пад Севярынкай, і ён параіў мне ісьці ў аддзел кадраў якой-небудзь іншай арміі, сказаць, што не магу адшукаць сваю часыць.

Мы разьвіталіся з ім у той веснавы дзень, і я пайшоў далей.

У нейкім сяле я сапраўды набрыў нарэшце на штаб арміі. Гэта, як пасъля аказалася, была 4-я гвардзейская армія. Там у аддзеле кадраў я напісаў рапарт, каб мяне залічылі ў яе, бо не магу знайсьці сваю. Ішло наступленне, афіцэры такога рангу, як мой (камандзір узводу), былі дужа патрэбныя, і мяне накіравалі ў 252-ю СД. Выйшаўшы са штабу, я запытаў у аднаго сустрэчнага капітана, дзе шукаць 252-ю СД? Той паглядзеў на мяне, неяк перасмыкнуў тварам і паказаў у канец вуліцы: «А вунь там, дзе грукоча. Дзе надта грукоча». Сапраўды, у адным баку дужа грукатала, гэта 252-я вяла бой на плацдарме. Туды скіраўші я.

Называеца, трапіў з агню ў полымя.

Пасыль (і вельмі хутка) я пашкадаваў, што пакарыстаўся той маёй хітрасцю – аказалася ўсё ж, што мая дывізія выводзілася ў рэзэрв, а гэтая, 252-я, была ў самым пекле. У штабе мяне прызначылі камандзірам узводу батарэі 45 мілімэтровых гарматаў – у вучылішчы мы вывучалі супрацьтанкавую артылерыю, справа была нескладаная. У той жа дзень пад вечар мы ўжо былі ў баі. Мой узвод складаўся з аднаго разыліку (7 чал.), другі быў нядаўна разьбіты. Знаходзячыся ў баявым парадку батальёну, мы мала стравлялі (галоўным чынам па кулямётах), затое паяўленыне танкаў – была ўжо нашая справа. Пакуль што, аднак, танкаў на нашым участку не было. Тым ня менш узвод нёс страты: забілі аднаго правільнага, паранілі ездавога. Пайшлі тлумныя дні – у агнявым грукаце, джганыні кулямётных чэрагаў, перакопваныні зямлі (на кожнай новай пазыцыі трэба было акапаць гармату, выканапаць акоп-ровік для людзей). І, вядома, як заўжды – нэрвовасць, лаянкі камандзіраў.

Немцы здорава супраціўляліся, але мы, зьбіўши іх з непадрыхтаваных, пасыпешліва занятых пазыцыяў, ўсё ж упартा прасоўваліся наперад.

Малдаване ў занятых сёлах нас сустракалі няблага, прыязна. Аказалася, што тут сельскае насельніцтва жыло куды лепш, чым на Украіне. Тут я ўпершыню за вайну пакаштаваў белага хлеба. Было і да хлеба. Было нават віно, якім, мінаючы сёлы, мы пасыпявалі іншы раз добра пачаставацца. Былі бедныя сем'і, што жылі на мамалызе, але ў большасці людзей гаспадаркі былі спраўныя – якіх даўно ўжо не было ў нас – на Беларусі і Украіне, – вынішчаных вайной і калгасамі.

У баі пад Бельцамі ляснуў мой апошні разылік, гарматы ня стала. Прамое пададаныне з танку пакарэжыла гармату, забіла трох з разыліку, астатніх параніла. Я неяк уцалеў, завалены зямлём побач у ровіку. Але і астатнія гарматы з батарэі былі разьбітыя – адна зусім, другая пашкоджаная. Разьбіты накатнік.

Са штабу загадалі: людзей, што засталіся (12 чалавек), перадаць у стралковы батальён, на папаўненъне, а самім прыбыць на НП камандзіру палку.

Полк тым часам выйшаў на дзяржаўную мяжу ў раёне ст. Унгены і стаў. Наперадзе была вышыня, якую ён памінуўся ўзяць, ды ня ўзяў. Праз дзень атакавалі зноў. Адзін раз уварваліся ў іхня акопы, ды немцы ўсё ж зьблі батальёны з вышыні, і тыя перайшлі за рэчку. Занялі абарону па схілах, кілямэтры паўтара ад вышыні. Ззаду за пяхотай на схіле быў НП камандзіра палку. КП – на другім баку схілу. Там мы і атабарыліся ў зямлянцы. Я і мой камандзір батарэі.

У спакой хоць выспаліся. Хоць спакой быў адносны – за пагоркам грымеў бой – гэта ўсё за туго праклятую вышыню. Але то ўдзень. Уначы было больш-менш спакойна.

Настала свята 1 Мая. Мы з камбатам сядзелі каля цяпельца, грэліся і чакалі пасланца з суседняга палку. Справа ў тым, што ўчора камбат атрымаў новае прызначэнне – начальнікам артылерыі ў суседні стралковы полк. Гэта было павышэнне, а галоўнае – пасада-лафа, амаль штабная для 30-гадовага капитана. Ён быў узрадаваны, мы выпілі з ягонай пляшкі нямецкага шнапсу, і ён паспачуваваў мне. Бо пэрспектыва ў мяне была незайдросная – зноў стралковы батальён.

Тым часам прыехаў канавод з вольным канём на повадзе, і капитан са мной развітаўся. Яны рысьсю паехалі па лагчыне, дзе, аднак, дорога раздвойвалася: адна ішла ў аб'езд пагорку, па лагчыне, другая падымалася на пагорак. Шлях цераз пагорак быў карацейшы. Камбат трохі памарудзіў, відаць, разважаючы, куды падацца. І павярнуў на пагорак. Як ён выехаў на яго вяршыню, раздалося два мінныя выбухі – якраз абапал дарогі. Ён прышпорыў каня. Зноў выбухнула, накрыла коньніка пылам і дымам, а як пыл асеў, стаў відаць адзін конь. Коньніка на ім не было.

Увечары прывезьлі забітага капитана, які так і не даехаў да свае жаданай пасады.

І вось я на НП камандзіра палку, дзяжуру ноччу з разьведчыкам і тэлефаністам. Камандзір палку маёр Валошын у гэты час за пагоркам на сваім КП. Нашая задача – глядзець і слухаць. Наперадзе ўсё тая ж праклятая вышыня, перад ёй унізе рэчка і невялікае, пакінутае малдаванамі сяльцо – на нэўтральнай паласе. Трохі лявей выцягнуліся вуліцы большага сяла Багені-ноу – але тое на німецкім баку. Удзень тут грыміць бой, але нашыя не наступаюць, выдыхліся, толькі шпурляюць мінамі – тыя і другія. Уначы ўвогуле ціха. Можна б і пакімарыць, калі б не тэлефон, які ўсё зумарыць – начальства з тылу пытаеца: што чуваць? Толькі пад ранак неяк усё сціхае.

Тым часам мой разьведчык-назіральнік, маўклівы камлюкаваты хлопец родам з Пермскай вобласці, зауважыў, што ўначы ў напаўразбураным сяле на нейтравлы паяўляюцца адзнакі нейкага жыцця. Неяк ён папрасіў пусыціць яго, каб туды наведацца. Я і пусыціў. Праз нейкі час разьведчык прыйшоў і паведаміў, што ў другой ад краю мазанцы жыве малдаванін – безь сям'і, але з такой-сякой гаспадаркай. Той пачаставаў разьведчыку, які нават прынёс на НП кавалак хлеба з салам і яшчэ нешта. Мы пачалі наведвацца да таго гасціннага малдаваніна. Хадзіў і я некалькі разоў, як было ціха, перадавая замірала – звычайна пад ранак. На НП было холадна, а ў хаце той малдаванін, не стары яшчэ мужчына, распальваў печ, лавіў на гародзе сваю ці чужую курыцу, абскубваў яе і ладзіў пачастунак. Для таго патрэбны быў час, і я бавіў яго ў цеплыні хаты. Аднойчы і задрамаў. А прачнуўся раптоўна ад страшэннага вэрхалу, што ўсchaўся з надворку – грукацелі чэрті, баходлі выбухі гранат. Ускочыўши, я кінуўся на сваю гару, у НП, дзе ўжо надрываліся тэлефоны, трывожыліся, што здарылася і дзе начальнік НП Быкаў. Стаўся невялікі скандал, начальнік штабу выляяў мяне, што гэтак моцна сплю, калі трэба ня спаць.

На tym нашае наведваньне гасціннага сяла скончылася. Аказалася, туды наведваліся ня толькі савецкія, але і німецкія аматары кураціны. Нечакана спаткаліся ўначы – і адбылася бойка.

Недзе ў сярэдзіне мая мяне паклікалі з НП у штаб палку.
Сказалі ўзяць рэчы, будзе іншае заданье.

Іншае заданье было дзіўнаватым.

Начальнік штабу капитан Травін загадаў з камандай у дванаццаць чалавек адправіцца ў недалёкае сяло Барсучэнь, эвакуяваць у тыл усіх ягоных насельнікаў і арганізацца камэнданцкую службу. Камэндантам назначаўся малодшы лейтэнант Быкаў. Увечары мы прыйшлі ў Барсучэнь, знайшлі старшыню сельсавету. Але ніхто не хацеў кідаць гаспадарку і ехаць немаведама куды. Давялося ўгаворваць і сварыцца, і пагражаць. Але толькі назаўтра малдаване запрэглі куруцы, паскідалі ў іх якое майно і паехалі за зону эвакуацыі – праз 15 кілямэтраў ад фронту.

Нечакана я зрабіўся гаспадаром бязълюднага сяла. Паставілі ў абодвух яго канцах шлягбаўмы, наладзілі каравул. Камэндатуру я абсталяваў у хаце псаломшчыка і вугалем вывеў на белай сьцяне «Камэндант». Галоўнай задачай было ня даць нашым войскам, якіх скрэзь была процыма, разрабаваць тое, што пакінулі насельнікі. А пакінулі яны ўсе прыпасы: збожжа, кукурузу, маёмасць і таксама віно, бочкі якога пазакопвалі ў дварах, на агародах, у хлявах. Усе харчовыя прыпасы паддягалі арганізаванай рэквізіцыі, якую ажыцьцяўлялі інтэнданцкія службы дывізіі. Ездзілі па сёлах і ўсё вымяталі падчыстую. Але езьдзілі ня толькі службы – шныралі і байцы з розных часцей, разьведчыкі ды іншыя. Як ні пільнавалі, яны прарываліся ўдзень і ўначы, выкочвалі бочкі віна, напівалися, налівалі каністры і бутлі. Кожны дзень быў ў мяне сваркі і стычкі, часыцяком абодва бакі хапаліся за пісталеты. У Барсучэні, аднак, пакуль што бог мілаваў, ніхто не застрэліў нікога.

Фронт стаў у абарону, баі папрыціхлі, але войскі жылі сваім жыццём. Ня надта спакойным. Здаецца, у канцы мая ў Барсучэні прыбыў армейскі інжынэрны батальён, які заняў усе пустыя хаты. Штаб яго разьмясьціўся ў хаце

цераз вуліцу ад камэндатуры. Неяк наведаўшыся туды, убачыў усьмешыстую дзяўчынку ў вайсковым, яна жартаўліва загаварыла са мной, памятаю, прасіла пачаставаць арэшкамі. То была Тося, пісар гэтага штабу. Так сталася, што неўзабаве і яна завітала да мяне ў камэндатуру, пасыля мы зь ёй сустрэліся і прайшліся па вуліцы. А яшчэ праз колькі дзён мне ўжо хацелася бачыць яе штодня... Вакол было войска, салдаты, і яна ўсё часцей забягала да мяне ў камэндатуру, вядома, увечары, як канчалася служба. Як сыціхала вёска, унахты мы гулялі зь ёй па вуліцах, сядзелі на лаўках пустых хацінаў. Побач квітнеў бэз, і мы нацалаўваліся. Я ўжо кахаў Тосю – першым пакутным кахраннем. Клікалі яе ў штабе «птенчик», і я таксама так клікаў.

Калі я сядзеў адзін у псаломшчыкавай хаце (памятаю, чытаў «Так говорил Заратустра», што знайшоў на паліцы тут жа), зайшоў незнаёмы лейтэнант з інжынэрнага. Павітаўшыся, зазначыў: «Уполномоченный контрразведкі СМЕРШ. Знаете, что такое СМЕРШ?». Як ні дзіўна, але тое слова я чуў упершыню, у нас у вучылішчы гэтых людзей звалі праста «асабісты». «Смерть шпионам!» – растлумачыў лейтэнант. Тут жа ў размове ён не схаваў, што цікавіцца пісарам штабу Кастэнка Таісай. Мне здалося, што ён да яе заліцаецца. Мабыць, так яно і было. Бо калі я расказаў пра гэтую сустрэчу Тосі, тая заплакала. А я падзівіўся: чаго яна так, калі заліцаецца?

Але, мабыць, было чаго ня толькі заплакаць.

У пачатку чэрвеня той інжынэрны батальён перакінулі на іншы ўчастак, і я разьвітаўся з Тосая. Пачалося ліставанье. Я пакутна перажываў ростань, вельмі чакаў лістоў ад яе, сам пісаў шмат. Тося таксама пісала. Дзе яна была, зь лістоў даведацца было немагчыма, так ахоўвалася вайсковая тайна.

Так мы болей і не спаткаліся ў жыцці.

Здаецца, у сярэдзіне лета мяне з камандай перавялі ў недалёкае сяло Кашкадэнь усё з той жа камэнданцкай задачай. Салдаты ў камандзе былі розныя, болей, аднак,

немаладога ўросту (самы малады, здаецца, быў я). Намесьнікам камэнданта і першым яго памочнікам быў старшина Ганчарэнка, кіраваградзкі бухгалтар. Кашкадэнь таксама было эвакуяваным сялом, хаця некаторыя зь ягоных насельнікаў павярталіся і жылі ў сваіх хатах. Тут былі меншыя строгасці, чым у Барсучэнях, бо сяло было ад фронту кіляметрах у пятнаццаці. Клопат мой быў той самы: ахоўваць сяло ад рабаваньня. Усё харчовае, што можна было вывезыці, ужо вывезылі, не засталося і кукурузы. Віно таксама ўжо ўсё адшукалі шампаламі і паадкопвалі. Часам наведвалася начальства, часцей – начштабу палку капітан Травін, спакойны, дзелавы чалавек, значна старэйшы за мяне. Неяк паслья пачастунку ён застаўся пераначаваць і расказаў мне, што ён – сын сьвятара. З прычыны чаго ня надта зрабіў кар'еру ў войску. Неяк прыехаў начальнік штабу дывізіі, палкоўнік Фралоў. Аднойчы ўсё сяло заняла дывізія палкоўніка Машляка, героя Хасана. Ягоныя разъведчыкі вытурылі камэнданта з будынку, які спадабаўся ім. Паслья злоснай сутычкі, што ледзьве ня скончылася стралянінай, я перайшоў далей ад іх, у іншую хату.

3-і Украінскі фронт усё стаяў у абароне ў Малдавіі, затое перайшлі ў наступ беларускія франты. Яшчэ ў чаканыні гэтай падзеі (у канцы мая) я паслаў бацькам пісьмо – на ўсялякі выпадак. Калі, можа, вызываць. І во дзіва! Пісьмо маё не прапала, яго атрымалі, і я атрымаў адказ! Пісалі, што ўсё добра, усе жывыя, хоць хапіла рознага. І там жа паведамілі, што атрымалі на мяне пахаронку паслья зімовых баёў. Але парайналі даты і пераканаліся: жывы.

У сяле за аселіцай жылі дзізве сястрычкі з малым дзеўчанём. У старэйшай, Веры, муж быў мабілізаваны ў румынскую армію, а малодшая, Оля, жыла пры ёй. Часам Оля забягала да камэнданта, маўчала, усыміхалася. Была яна прывабнай, прыгожанькай дзяўчынкай, і сэрца дваццацігадовага лейтэнанта – ня камень. Калі-нікалі Оля заставалася і да раніцы.

Пад канец таго Богам пасланага мне ў якасьці падарунку лета здарыўся кепскі выпадак, які ледзьвье ня спляжыў усю маю кар'еру. І мусіць бы спляжыў, каб у канцы жніўня не пачалося наступленыне – Яса-Кішынёўская апэрацыя.

У сяло прыяжджалі ня толькі франтавыя камандзіры, але і партыйнае малдаўскае кіраўніцтва. Неяк прыехаў упаўнаважаны ЦК КП Малдавіі. Зь ім мы добра выпілі, ды аказалася мала. Віна больш не было. Тады нехта з маіх салдатаў сказаў, што трэба наведацца на хутар, магчыма, там знойдзеца.

Так і зрабілі, паехалі на фурманцы да хутару, не даяжджаючы метраў сто пайшлі съцежкай між збажыны да падворку, і раптам на падворку ўзынікае постаць нашага салдата, які, крычучы штось п'янае, пачынае страліць па нас з карабіну. Адна куля трапіла ў карабін таго члена ЦК, які таксама хацеў па ім стрэліць, і, разарваўшыся на ім (бо была разрыўная), выбіла вока начальніку. Хуценька на фурманцы мы павезылі яго ў шпіタル, па дарозе дамовіўшыся сказаць начальству, што нас абстралялі немцы (можа, нямецкія разведчыкі?). Я так і зрабіў у сваім дэнясеніні начштабу. Але ўсчалося съледзства, і хутка ўсё высьветлілася. Члена ЦК выключылі з партыі (за ашуканства партыі), а на мяне завяла справу ваенная пракуратура. Той жа капітан Травін тады сказаў слова, якія я запомніў на ўсё жыцьцё: «Хіба такое можна схаваць? Тут наогул нічога схаваць нельга». Мабыць, так. Салдата адправілі ў штрафную, а да мяне пачаў ездзіць съледчы, пісаць пратаколы.

У жніўні зноў пачаліся бай – прарыў нямецкай абароны, мяне адклікалі ў полк. Ранічкай мы разьвіталіся зь мілым Кашкадэнем і паехалі кудысь на заход, куды перамяшчалася ўся нашая дывізія. У аход Унген. У самім прарыве я ня ўдзельнічаў, прыбыў у батарэю крыху пазней.

Неяк, рухаючыся з салдатамі акрай кукурузнай нівы, наскочылі на двух немцаў, якія змушаныя былі падняць руکі. Мы адабралі ў іх зброю – карабін і кулямёт «МГ-42», абшарылі кішэні. Мне дастаўся трафей – гадзіннік у

футарале і аўтаручка. Немцаў трэба было адправіць у тыл, але канваіраваць не выпадала. Тады паказаў ім, куды кіраўцаў, і, калі яны адышліся, даў чаргу па-над іх галовамі – каб не марудзілі.

Пачаліся бай. Пра адзін зь іх хацелася б расказаць словамі ветэрана нашай дывізіі падпалкоўніка А. Піліпенкі, якія надрукаваны ў кнізе «Наша 252-я», што выйшла ў 1983 годзе ў Пермскім кніжным выдавецтве.

«23 августа в ходе Ясско-Кишиневской операции противник оказал сильное сопротивление его полку, наступавшему в южном направлении вдоль берега реки Прут.

Боевые порядки стрелкового батальона капитана Савченко, которому был придан взвод противотанковых орудий лейтенанта Быкова, атаковала вражеская пехота, поддержанная сильным огнём артиллерии и миномётов. Около трёх часов шёл напряжённый бой. Гитлеровцы несколько раз ходили в психическую атаку, но это им не помогло. Расчёты орудий Быкова, ведя огонь прямой наводкой, посылали снаряд за снарядом в цепи фашистов, заставляя их откатываться назад. Измотав противника, подразделения полка утром 24 августа перешли в наступление.

На рассвете следующего дня гитлеровское командование бросило в бой несколько танков. На участке стрелкового батальона, который поддерживал лейтенант Быков, появились три вражеские машины. Быков подал команду «огонь». Два снаряда разорвались рядом с передним танком, но тот продолжал двигаться. Грянул третий выстрел – и немецкая машина остановилась. Другие вражеские танки стали обходить горящую машину, ведя на ходу огонь по нашим орудиям.

Осколком вражеского снаряда было повреждено орудие, убит его командир сержант Лукьянченко, ранены наводчик и заряжающий. В эту трудную минуту к орудию стал Быков. Через канал ствола он навёл орудие, затем зарядил и выстрелил в приближающийся танк противника. Фашистская машина развернулась на одной гусенице и остановилась...».

Тут, аднак, ня ўсё дакладна. Прозьвішча камандзіра гарматы было іншае. Наводзіў гармату я не праз канал

ствала – яе і наводзіць не было патрэбы, бо танк быў ад гарматы ў 10 метрах. Прыцэл, праўда, быў разьбіты, і мы вазілі гармату да канца 1944 году без прыцэлу. У якасці запаснай. Я так і не дачакаўся яго, бо ў сънежні 44-га быў паранены і выбыў у шпіталь.

Але гэта – між іншым.

За той бой мяне прадставілі да ўзнагароды, якой я так і не атрымаў. Засталіся толькі паперы, якімі і пакарыстаўся былы афіцэр штабу 252-й падпалкоўнік А. Піліпенка. Што ж – дзякую яму за гэта.

Баі працягваліся і па той бок Прута, фронт упарта каціўся на поўдзень да Бухарэсту. Я зноў застаўся без гарматаў і быў выкліканы ў штаб палку. Там начальнік штабу прапанаваў мне новую пасаду – ад'ютантам камандзіра палку. Гэтым камандзірам нядаўна стаў маёр Коваль, даволі крыклівы, нэрвовы афіцэр, пераведзены з суседняга палку, і я заўпарціўся. Тады, паколькі вольных артылерыйскіх пасадаў не было, мяне прызначылі камандзірам узводу ў роту аўтаматчыкаў. На нейкім падворку прыняў узвод – 15 чалавек, ушчэнт змораных салдатаў і двух сяржантаў. Пачаліся баявыя будні. Звычайна з раніцы мой узвод пакідалі ў рэзерве камандзіра палку. Але праз гадзіну-другую, як пачынаўся бой, ужо кідалі на які фланг, у які батальён. Бегчы трэба было пад агнём, між разрываў. Адтуль зноў беглі кудысь – паступала новая каманда: адбіць атаку, контратакаваць, перарэзаць шлях. Пад вечар ужо ня беглі, а ледзьве брылі ад зньямогі. Праз колькі дзён нас засталося чалавек сем – на ўзвод, аддзяленыне. Неяк бегалі, адбівалі і контратакавалі. Аж пакуль і ўся дывізія не растала ў баях.

Увесень 44-га ўсю нашу 4-ю гвардзейскую армію выводзілі на перафарміроўку. Наш полк грузіўся на нейкай невялічкай румынскай станцыі. І тады я захварэў на малярюю. (Думалі, што маляряя, бо дужа трэсл.) А хутчэй за ўсё была прастуда, бо ехалі пад палаткамі на адкрытых плятформах. А ўсё ж быў каstryчнік. Пасьля Чарнавіцаў я ўжо ня мог падняцца, і мяне ўзялі ў вагон санчасці. Там

давалі нейкія таблеткі (стрэптацыд), а я хварэў. Так хворага прывезылі ў лес пад Луцкам, дзе атабарылася дывізія. Батальёны пасяліліся ў буданах, а для санчасыці адвялі паўразбураны дом без вакон і дзъвярэй. Паслалі саломы і паклалі аднаго хворага – Быкава.

У tym dome я праляжаў з тыдзень і зразумеў (адчуў), што калі ня ўстану, дык памру. Аднойчы ўстаў, нічога ня кажучы дактарам, і, хапаючыся за хвойкі, пайшоў да майго ўзводу.

Неяк патроху расходзіўся.

Там мяне прызначылі на ўвод ПТА ў другі батальён. Зноў прыняў дэльве гарматы (адну ўсё тую ж, без прыцэлу), шэсць коней – трафейных нямецкіх біцюгоў. Пачаліся заняткі, вучэнныні з баявой стральбой.

Камандзірам батальёну быў (зноў!) старшы лейтэнант Сымірноў, ня кадравы, мабілізаваны настаўнік. Жыў ён у зямлянцы зь мілай старшиной медслужбы – дзяўчынай у акулярах, што выклікала зайдрасць і нараканье камандзіраў рот.

Надвор'е стаяла халоднае, з восенскімі дажджамі. Усе былі мокрыя. Начальства злавала. Чакалі і не маглі дачакца, калі ж адправяць на фронт?

Недзе ўжо ў лістападзе перафарміроўка скончылася, дывізіі атрымалі папаўненне. Ваенны трывалі асудзіў двух салдат за марадзёрства і згвалтаванье, і перад нашай адпраўкай на фронт полк быў пастроены літарай П. Усярэдзіне яе выкапалі яму і прывялі асуджаных. Зачыталі прысуд, і камэнданцік ўзвод даў залп. Полк, аднак, прыняў тое з задавальненнем, бо за час нашай фарміроўкі розныя блатнякі, якіх было ў дывізіі нямала, рабілі набегі на навакольныя сёлы і хутары, рабавалі і забівалі. Тым болей, што, як казалі, яны, – бандэраўцы, «чего жалеть!»...

Перад адпраўкай на фронт атрымаў кароценькае пісьмо ад Тосі. Пісала, што таксама хварэла (ножкі), была недзе ў тых жа мясыцінах – пад Луцкам. Нейкае дужа панылае

было пісьмо. Здаецца, я на яго не адказаў – не было пэўнасці, што будзе з намі, які адрас і г. д.

У лістападзе пагрузіліся ў цяплушкі і паехалі на фронт. Фронт у той час праходзіў у Югаславіі, Трансыльваніі. Цягнікі марудна везьлі нас цераз Карпаты. Часта спыняліся. Нас кармілі, як звычайна, па тылавой норме, а для коней корму ніякага не было. Коней кармілі тым, што ўдавалася раздабыць на станцыях у час прыпынкаў. Неяк салдаты назапасілі буракоў, і адна кабыла-біцюг, пераеўши іх, здохла. На мяне пракуратура завяла справу – за падрыў баяздольнасці войска, якое адпраўляеца на фронт. Выклікалі ў вагон трывбуналу, вялі допыт салдат ва ўзвадзе. Ужо думаў, не дадуць даехаць – асудзяць. Маячыла штрафная ці штурмбат. Зноў жа быў клопат: як прыедзем, чым цягнуць гармату?

Усё ж выгрузіліся ў Ваяводзіне, каля югаслаўскага гораду Нові Сад. Салдаты раздабылі каня – проста ўкралі: адрэзалі запаснога ад румынскай фирманткі. (Румынская армія тады стала нашай саюзніцай.) Справа мая ў пра-куратуры неяк заглухла. Палкі дывізіі пехатой высоўваліся на фронт. Праходзілі паўз гарады і сёлы Югаславіі, затым Венгрыі. Назіралі жыцьцё Эўропы і не маглі ня бачыць, што жыцьцё гэта куды не такое, як у нас. Людзкае жыцьцё. Ладныя дамкі, ладныя вуліцы. І ў дамках багацей, чым дзе ў нас. І куды болей культуры, добраўпарадкаванасці. Югаславы сустракалі нас як братоў, венгры стрымана, але ўвогуле добразычліва: венгерская армія тады ваявала поруч зь німецкай – супраць нас. Сынегу яшчэ не было, ішлі дажджы, ратавала на дарозе адно – плашч-палатка. Ногі заўжды былі мокрыя.

1 сьнежня ўвайшлі ў горад Байя, што ляжаў на Дунаі, унаучы прайшлі яго і сталі на беразе вялізной ракі. Загадалі фарсіраваць. На тым беразе немцы. А шырыня ракі кілямэтра паўтара. Дажджы скончыліся, стала прымарожваць. На траве ляжала шэртань.

Паставіў сваю гармату па-над берагам. У прызначаны час пачалася страляніна. Па тым беразе біла палкавая

артылерыя, дывізійная і тая, што нас падтрымлівала. Але той бераг маўчаў. Ды і ні чарта там не было відаць. Апоў- начы прыходзіць камбат капітан Сымірноў, кажа: «Што ты б'еш немаведама куды? Траціш снарады. А на тым беразе чым будзеш адбіваць танкі?». Наогул правільна, перастаў страляць. Аж прыбягае начартпалку, крычыць: «Пачаму перастаў страляць? Пачаму не падтрымліваеш пераправу?». Таксама правільна, пачаў страляць.

Той начы, аднак, пераправа аказалася няўдалай, перадавую группу, што пераправілася, немцы на беразе ўсю расстралялі. Пад ранак прыпылыў адзін разъведчык – паведаміў...

На дзень нас аднялі ад ракі. Пасьля падышлі бронекашеры Дняпроўскай флатыліі, якія пачалі пагрузку на борт. Але бяз коней. Я занепакоіуся: як жа бяз коней? Але на тым беразе коней хутка раздабылі – у першым жа сяле – цягнуць гармату, і нават мне – ладную кабылку зь сядлом. Толькі сядаць на яе пакуль не было дзе – пачаліся бай.

Пачалося маруднае наступленье па схеме: дзень ішоў агнявы бой, а ўвечары немцы недалёка адыходзілі – да наступнага сяла ці гарадка, і мы пасоўваліся за імі. Мясповасць съпярша была зь лясамі і пагоркамі, пасьля пачалася раўнінная забалаць з мноствам мэліяратыўных каналоў. На палях стаяла няўбраная кукуруза, якая была для нас неблагім сховам у нашых палявых манэўрах. Кепска, што высока стаялі грунтовыя воды, і акопчык можна было выкапаць толькі да калена, далей вада. Але клаліся і ў ваду. Асабліва пад абстрэлам. А абстрэльвалі немцы заўжды здаля – артагнём, зблізу – мінамётамі і з кулямётамі.

Камбат старшы лейтэнант Ігар Сымірноў камандаваў учэпіста, не даючы продухі. Дзе б ні былі, увечары склікаў камандзіраў рот, падводзіў вынікі, ставіў задачы. І даваў вымовы. Але ў баі ён быў усё ж у тыле, праз які кілямэтр ад ротнага ланцугу. Бліжэй за іншых да нас заўжды апынаўся яго намесынік па страйвой старшы лейтэнант Салірэнка. Гэта таксама быў крыклівы камандзір, але не такі зласылівы, як камбат.

Стралялі мае артылерысты мала: бераглі снарады, падвозу якіх з-за Дунаю не было зусім. Праўда, пакуль што не было і нямецкіх танкаў. Затое дужа ўпарцілася нямецкая пяхота. Пад гарадком Цэцэ мы ляжалі на мокрым полі пад абстрэлам амаль суткі. Уначы рушылі: немцы пакінулі паўднёвы прыгарад, але засталіся на паўночным. Я з гарматай трохі адараўся ад батальёну (шукалі пераезд цераз мэліярацыйны канал), а пасля цераз горад шукаў полк. І на сывітаньні падскочыў на маёй кабылцы пад нямецкі кулямёт. Зъяняцацкая чарга зваліла кабылку пад драцянью агарожу, цераз якую я кулём пераляцеў у гарод. Гэта мяне і ўратавала. Але не кабылку.

Перад tym уначы, таксама шукаючы КП батальёну, я заблудзіў. Езьдзіў-ездзіў па палёх, цераз плянтацыі вінаграду, нідзе ня мог знайсці сваіх. Нарэшце ўбачыў: быццам нехта акопваецца на краі вінаградніку. Але менавіта тое, што акопваўся, трохі мяне насыцярожыла, і я моўчкі, ціха ехаў туды. Блізка стаў, услухаўся, і мне стала страшна[:] размаўлялі па-нямецку. Я павярнуў назад. Але куды было ехаць? Тады заўважыў, што кабылка ўвесь час забірае некуды ўбок, і я адпусціў повад. Яна і прывяла мяне да КП батальёну. Дзе былі звыклыя для яе коні.

А вось як клікалі кабылку – забыўся.

Была восень, сыцены ўсіх венгерскіх паселішчаў чырванилі ад пляцёнак перцу (папрыкі), якая тут была чымсыці накшталт беларускай бульбы. Зь яе венгры (мадзяры) гатавалі безыліч страваў. Перападала і нам. Наогул, мы тут болей былі на падножным корме, якога багата было ў кожнай вёсцы, амаль у кожным двары. Як праходзілі па вясковай вуліцы, салдаты забягалі ў двары і хутка выбягали адтуль то з боханам белага хлеба, то з кумпяком ці банкай кампоту, а то і з бутляй ці каністрай віна. На батальённую кухню па кашу ніхто не хацеў ісьці – прысылалі пісьмовы загад, бо нельга было гатаваць абед, калі не разабраны съяданак.

А нас каля гарматы няблага карміў запасны разылік Закірава. Там быў наш абоз і тыл. І тады думалі: добра мець гармату без прыцэлу.

На подступах да Секешфехервара, недзе ў раёне паселішча Шар-Караствур, бai сталі асабліва ўпартыя. Цэлы дзень мы біліся за ўскрайну сяла Тач, ды так і не ўзялі. На другі дзень тут паявіліся танкі і паляцелі «месэршміты», пачалі бамбіць. Пяхота пачала ўцякаць ад ускрайны ў поле. Тое я зауважыў позна, а як зауважыў, адступаць стала позна, на ўскрайну выйшлі танкі. Да таго мы не стралялі, але па бліжэйшым танку адкрылі агонь, і той спыніўся на агародзе. Праўда, не загарэўся. Скарываўшы момант, мы на руках адкацілі далей гармату, туды, дзе пабегла пяхота, там быў лясок. Але на паўшляху да яго ўперліся ў канал мэтраў пяць шырынёй, поўны вады. Тут і спыніліся. Я ляжаў на адкосе, назіраў за ваколіцай. І раптам як плясьне перад тварам, гразёй заляпіла вочы. Як я працёр іх крыху, убачыў перад сабой азадак снараду, што тырчэў зь зямлі. Не разарваўся, дзякаваць Богу. Танкі лупілі цераз нашы галовы па ляску.

Пад вечар, як трохі съціхла, камандзір гарматы сяржант Сьвінцоў кажа: трэба схадзіць на КП батальёну, падаць заяўку на падбіты танк (такі быў парадак). А я быў змораны, знэрваваны, ды і танкі стралялі яшчэ. Кажу: схаджу потым.

А як пайшоў уначы дакладваць пра бой камандзіру батальёну, той, выслушаўшы, кажа: «Ну во, ужо трэці падае заяўку. На адзін танк. Я яго яшчэ раніцай аформіў на маіх мінамётчыкаў».

Так я і вярнуўся з дуляй. А Сьвінцоў кажа: «Умей падбіць, але ўмей і далажыць. У час».

Што праўда, то праўда.

Той ранак застаў нас каля мэліярацыйнага каналу, дзе мы ўчора і спыніліся.

Але пяхота ноччу разведала, што немцы адышлі з паселішча, і яна хутка заняла яго. Як разьвіднела, мы

таксама падагналі коней і пераехалі невялікае сяльцо Таг. Па той яго бок было шырокое, бясьсьнежнае яшчэ, але ўжо ўмерзлае поле. Там заляглі ротныя ланцугі. Мы трохі ад'ехалі ад дарогі і адчапілі ад перадку гармату. Толькі пачалі яе акопваць, як наперадзе загрымела... Наўкось цераз дарогу ішлі танкі.

Танкаў было няшмат, можа сем ці дзесяць, і мы ня дужа съпяшаліся.

Яны спыніліся перад батальёнам і пачалі мэтадычна расстрэльваць адзіночныя акопчыкі. Мабыць, снарадаў у іх было багата.

Мая саракапятка адкрыла агонь. Наводчык Пронін быў неблагі артылерыст, але ёсё ж адлегласць была велікаватая для нашай гарматы. Лежачы кроکаў праз пятнаццаць ад яе, я назіраў у бінокль. Трасэры бранябойных недзе там ля танку рыкашэцілі і адляталі ў хмарнае неба. Відавочна съпярша танк нас не зауважыў, але вось прыкметцілі. У бінокль я згледзеў, як той бліжэйшы ад дарогі танк пачаў паварочваць гармату – у наш бок. Я закрычаў наводчыку, каб ён хутчэй, каб апярэдзіў ягоны стрэл, замахаў рукой, каб зразумеў камандзір Сьвінцоў. Аднак наводчык не паспей. Перада мной грымнула, акацила мяне гарачым паветрам і зямлём, сыпанула камякамі... Дужа запякло руку. Зірнуўшы на правую кісьць, я ўбачыў кроў, якая лілася па рукаве, па пальцах... «Агонь, Пронін, агонь». Пронін яшчэ двойчы стрэліў, ды марна, снарады той танк ня бралі – было далёка. За час гэтай калатнечы мы, аднак, перасталі пазіраць у бок, дзе за прыдарожным кустоўем, аказваецца, паявіўся і яшчэ адзін танк. Мы адчулу ягоную там прысутнасць, як ён урэзаў па нас з кулямёту. Людзі за гарматкай пападалі ніц, Сьвінцову прастрэліла плячо, двух забіла паміж станінаў.

З адной рукой я быў не ваяк, і, пакінуўшы ля гарматы Закірава, папоўз у тыл. Бой на полі неяк съціхаў.

Там ля дарогі ў пасадцы, дзе быў перадок з коньмі, мяне перавязалі. Далейшы мой шлях быў у паселішча, дзе я знайшоў палкавую санчасць.

Начальнік санчасьці выцягнуў з рукі даволі вялікі востры асколак і выпісаў накіраваныне ў шпіталь. Сказаў, што раненые не цяжкое, але гэтыя косыці – зь імі заўжды невядома як будзе. Але адправіцца ў шпіталь пакуль было неяк – не было транспарту, і я, люляючы маю ляльку-руку ад болю, прабыў ноч у мадзярскім доме. Дачка гаспадара карміла мяне, а паслья малівала спрытныя дзяячоўшчыя фігуркі – такія, як у часопісах мод. Аказваецца, яна працавала мастаком-мадэльерам у Будапешце.

Раніцай на грузавой машыне з групай парапеных я паехаў па знаёмай дарозе на поўдзень.

Нас прывезьлі ў невялікі гарадок Сэксард, дзе на цэнтральнай вуліцы быў гатэль, які занялі пад шпіталь. Паслья памыўкі абмундзіроўку пакінулі, у якой мы былі. Я быў апрануты ў жоўтую венгерскую скуранку, з пілоткай на галаве. Быў у мяне і прыхаваны пісталет – нямецкі «вальтэр»: штатны ТТ змушаны быў здаць у палкавой санчасьці. Паслья перавязкі атрымаў месца – у аднамесным нумары таго гатэлю-шпітalu. Але ложак ужо быў заняты афіцэрам, парапеным у сківіцу. Галава і твар яго былі абматаныя бінтамі, і ён выглядаў, бы касманаўт у шпіталі.

Доктаркі былі дзівье, маладыя жанчыны, мяне лячыла маладзейшая, ардынатар. Паслья рэнтгену аказалася, што між фалангамі ў ране ёсьць яшчэ невялікі асколак, і яна, рассыекшы ранку, выняла яго. Яшчэ меншы асколачак, аднак, застаўся ў руцэ назаўсёды.

Гэты шпіталь быў нібы дом адпачынку, тое, што балела рука, было не ў залік. Я навучыўся ўпраўляцца адной. Прыгожы невялічкі гарадок вабіў утульнасцю сваіх цэнтральных вулічак з фантанамі і мармуровай скульптурай. Там жа быў рэстаран, дзе нас абслугоўваў вёрткі, цыганистага выгляду, гарсон. На фасадах дамоў бялелі і чырвонелі аўтамабілі з заклікам уступаць у венгерскую камуністычную партыю. А на гары за горадам, сярод вінаграднікаў былі вінныя сутарэнні, поўныя віна ў прастрэленых вялізных бочках. Віно па канавах цяяло аж да гораду: наш брат-вызваліцель не цырымоніўся з буржуямі.

Параненая са шпіталю пратапталі на тыя сутарэныні сваю съцежку. Пару разоў схадзіў і я з аплеценым бутлем. Але другі раз мне не пашэньціла: у двары шпіталю мяне затрымаў нампаліт, адабраў бутлю і мой «валтэр», якога мне было шкада і які мне неўзабаве дужа спатрэбіўся.

Калі-нікалі мы пачалі наведваць сядзібы багацейшых мадзяраў, – проста так, дзеля знаёмства. Дзеля пачастунку. Венгры заўжды частавалі гасцей-заваёунікаў. Тады яшчэ яны не называлі нас вызваліцелямі.

Мы выбралі той раз прыстойны катэдж на краі гораду, зайшлі. Гаспадары адразу пасадзілі нас за столік, нарэзалі каўбас, вяндліны. Гаспадар прынёс невялічкі графінчык чагось рудога. Мы думалі, віно, і пашкадавалі, што так мала. Аднак выпішы па тры-чатыры чаркі, зразумелі: э, нешта ня тое... Аказалася, то быў каньяк, які я тады пакаштаваў упершыню ў жыцьці. Гаспадар, які аказаўся мясцовым банкірам, трохі гаварыў па-руску. Тады ён сказаў нам тое, што нас амаль абурыла (асабліва майго напарніка-сібірака):

– Фашызм і камунізм – два канцы, адна палка.

Тое я моцна запомніў, хоць съпярша і быў зь ім нязгодны.

У шпіталі, вядома, былі маладзенькія сёстры, а таксама параненая вайсковыя дзяўчата. Мне прыглянулася адна з фізыятэрапіі: статная, з кароткай стрыжкай (пасьля тыфу) бляндынка Галя, некалькі разоў я праводзіў яе са шпіталю да кватэры, дзе яна жыла. Пазнаёміўся яшчэ з Валяй, лейтэнантам мэдслужбы з нашай 4-й арміі. Зь ім і яшчэ з некалькімі параненымі афіцэрамі мы сустрэлі новы 1945 год. Выпілі трохі віна, памарылі пра будучае.

А тое будучае неўзабаве паднесла нам сюрприз. Адразу пасьля новага году немцы вялікімі сіламі прарвалі наш фронт. Сексард апынуўся пад пагрозай захопу. Параненая былі ноччу паднятыя па трывозе, тых, што не маглі хадзіць, уладковалі на які-колечы транспарт, а хадзячых адправілі сваім ходам.

Пісталет мне мой не аддалі, далі кавалерыйскую шаблю, і мы праз завею рушылі на поўдзень... Я ішоў з Галляй, разам зь яшчэ некалькімі параненымі. Тую ноч, а затым і дзень мы шмат перажылі і шмат перагаварылі. Цераз Дунай перапраўляліся пехатой па крыгах, ледзьве не патанулі. Затым сушыліся на левым беразе каля Баі, зноў ішлі і ехалі да Сегеда, куды эвакуяваўся ўесь наш шпіталь. Там я нядоўга далечваўся...

У канцы студзеня мяне выпісалі са шпіталю і накіравалі ў аддзел кадраў арміі, які знаходзіўся ў Дунайварашы. Па дарозе я завітаў у ранейшы шпіталь, які ўжо быў у новым месцы пад Будапештам, коротка пабачыўся з Галляй. Сумнае было тое спатканье. І апошняе. У Венгрыі пад Балатонам ішлі лютыя баі, туды кідалі ўсё, што было на нашым фронце. Фронт пасьпяхова перамолваў і людскія рэсурсы.

Болей Галю я ўжо ніколі ня бачыў.

У аддзеле кадраў артылерыі мне далі накіраваныне ў 10-ю супрацьтанковую брыгаду, якая была на фарміроўцы па той бок Дунаю. Мне гэта падабалася, бо дужа ўжо апрыкля ваяваць у пяхоце. У брыгаду я ішоў яшчэ з двумя лейтэнантамі – Івановым і Ражковым. Тыя, наадварот, – былі дужа засмучаныя, бо разълічвалі на пасады ў карпусной артылерыі – па спэцыяльнасці. Абодва яны толькі што адбылі свой тэрмін у штурмбаце, куды трапілі як акружэнцы, што прыжыліся на Адэшчыне пасля летняга разгрому ў 41-м годзе. Я іх супакойваў. Мне здавалася, што пасля пяхоты горш ня можа быць. Зрэшты, для мяне і не было. У іх жа, канешне, тое прызначэныне ў супрацьтанковую артылерыю выклікала расчараўваныне.

10-я зынішчальная-супрацьтанковая брыгада была кінутая ў студзенскіх баях насустроч нямецкім танкамі дывізіям пад Балатон і амаль уся там засталася. Рэшту афіцэраў і салдатаў вывелі недалёка ў тыл і там хутка папаўнялі. Нас трох разъмеркавалі па батарэях. Я трапіў у 2-ю батарэю старшага лейтэнанта Ахрына. Яшчэ ў батарэі быў

лейтэнант Борматаў і лейтэнант Калегаў. Камандзір палку падпалкоўнік Аўчароў съярша загадаў мне зыняць маю белую кубанку, якую я сабе справіў у Сегедзе, надзець армейскую шапку. У палку (1245 ПТАП) кожны дзень ішлі заняткі, звычайная служба. Аднойчы, калі я быў у каравуле, здарыўся пажар, я тушыў яго і спаліў полы свайго шынялю. Нарэшце атрымалі гарматы 76-мм ЗІС-3, якія ня дужа былі здатныя для вайны супраць танкаў. Але я быў рады: у параўнанні з майі ранейшымі саракапяткамі гэтых здаваліся сілай. У канцы лютага мы выехалі на фронт, які быў недалёка, кіляметраў праз пяцьдзясят. Гарматы цягнулі магутныя амэрыканскія «студэбэкеры», і я дужа радаваўся.

Съярша займалі ПТОРы⁴⁴⁹, дзе-небудзь за пяхотай, але не на перадку. Акопвалі гарматы, маскавалі і чакалі, калі будзе прарыў нямецкіх танкаў. У нашай батарэі аказалася тры гарматы, якія камбат падзяліў так: дзіве гарматы Борматаву і адну – Быкову. (Зноў, значыць, з адной гарматай.) Але з таго я не сумаваў. У разыліку было некалькі чалавек зь Беларусі (Заходняй), а камандаваў ім старшина Лук'янчанка, стary салдат з трymа ордэнамі. Ён звыкла клапаціўся пра ўсё.

Карміліся вельмі добра, зь мясам, часыцяком і зь віном, – пра тое дбаў старшина батарэі Жараў. Калі было ціха, наведваліся ў бліжнє венгерскае паселішча, які фальварак. Вячэралі і распытвалі мадзяраў пра іх аднаасобную жытку, параўноўвалі з савецкай, калгаснай. Тое параўнанне, вядома, было ня ў нашу карысыць. Добра, заможна і культурна жылі венгры, было даволі і хлеба, і мяса. З агародніны і садавіны нічога ў іх не прападала. Усё перапрацоўвалі і захоўвалі ў скляпах і сутарэннях, звычайна скрэз застаўленых слойкамі, гаршкамі і бутэлькамі. Неяк сядзелі, як бамбілі фальварак, елі і пілі ў тым склепе, і хтось пажартаваў: хай бы яны (немцы) бамбілі хоць тыдзень. Харчу і пітва хапала...

Часам на батарэю прыходзіў камсорг палку. Павячэрае з камбатам, вып'е. Зойдзе на агнявя. «Ну як вы?» Нічога.

Праверыць планы камсамольскай работы. Баявы лісток. Вельмі клапаціўся, каб гэты блянк баявога лістка быў запоўнены. І пойдзе. Канешне, у тыл, дзе болей спакойна і бліжэй начальства.

У баі мы яго ніколі ня бачылі.

Ды і што яму рабіць у баі?

Звычайна, калі была вольная часіна, я маляваў у неялічкім альбомчыку, алоўкам. Так, замалёўкі быту, партрэты-профілі салдат, пейзажы. Апошні малюнак зрабіў на гэтай агнявой. Там ён і застаўся.

Сънег ужо растаў, поле было голае, чорнае, мы як заўжды займалі ПТОР. Перадавая пяхота была кілемэтры праз тры наперадзе. Я прачнуўся ў бліндажы на золку ад страшэннага грукату, грому, – выскачыў да гарматы, дзе ўсё раўло, і праз дым пырскалі іскры полымя. На нас накіравалі «мэсэршміты»: з кулямётаў яны стралалялі па агнявых пазыцыях, запалілі скрынку з сыгнальнымі ракетамі, і тыя гарэлі, разъяляючыся ва ўсе бакі. Уся агнявая была ў дыме. Мы кінуліся тушыць пажар, а ў той час за дарогай поўз густы танковы грукат. Стрэлы і выбухі скланалі зямлю ва ўсіх напрамках, цяжка было зразумець, што адбываецца. Дым і пажар на нашай агнявой, аднак, уратавалі нас, бо за той час за дарогай прайшла калёна нямецкіх танкаў, якая зылізала зь зямлі ўсю нашую артылерыю і пяхоту. Нашая другая батарэя была па гэтым бок дарогі, і яна ўцалела, хоць засталася ў тыле танкаў. Хутка Ахрын атрымаў загад камандзіра палку адыходзіць кружным маршрутам, і да гармат пад'ехалі «студэбэкеры»: мы, шалёна съяшаючыся, пагрузіліся.

Цэлы дзень і ноч мы выбіраліся з акружэння, ехалі па нейкім лесе, равах; як праяжджалі адкрыту мясцовасць, танкі расстралялі дзівье машыны з разылікамі. Нас усё ж Бог убярог.

Ранак застаў нас на нейкім фальварку. Тут сабралася ўсё, што засталося ад палку. Мы кіравалі на пераправу, што была пад станцыяй Шымантонія, але спазыліся – пераправу ўжо занялі немцы.

У нас засталіся дзьве гарматы, якія паставілі ў вішаньніку па абодва бакі фальварку. У машыне-радыёстанцыі камбрый палкоўнік Парамонаў звязаўся па радыё з начальствам. Перад майм разылікам ляжаў голы, шырокі роў, за якім ішла шаша на станцыю. І на гэтай шашы і абапал раптам пайшоў танкавы натоўп – іначай ня скажаш, – можа, сотня танкаў. Усё навакол скаланалася, дрыжэла і раўло. Камандзір брыгады загадаў мне адкрыць агонь. І ў ранішняй смузе над ровам бліснуў першы трасэр. Але чаму ён пайшоў далёка за танкі – у неба? Я кінуўся да наводчыка Расцалуева, мы паправілі прыцэл, той навёў – стрэл і – снарад ударыў праз 15 мэтраў у зямлю. Гармата аказалася няспраўная. Цягаючы яе ноччу па равах і заразіках, мы, відаць, пашкодзілі цягі яе прыцэлу. Агонь спынілі. Зноў тое нас уратавала.

Танкі прайшлі на пераправу, нас у фальварку зусім адрэзалі. Камбрый загадаў мне з групай салдатаў абысыці Шаманторнія збоку, пераправіца цераз канал Шыю і звязацца з нашымі, што былі па той бок канала.

З групай чалавек дванаццаць я перайшоў цераз роў, і полем мы пайшлі да канала. Але нас тут добра бачылі з пагоркаў з-за канала і зь цяжкіх мінамётаў пачалі абстрэл. На tym адкрытым полі я страціў трох забітымі, чатырох параненымі і зразумеў, што яшчэ на падыхадах да канала нас усіх пераб'юць. Мы ўзялі двух цяжкапараненых і вярнуліся на фальварак. Камбрый мяне дужа аблаяў, але болей туды не пасылаў. Ён паслаў другую групу на чале зь лейтэнантам Борматавым убок да станцыі. Тыя таксама не пррабіліся, але Борматаў супрацьтанкавай гранатай падарваў нямецкі танк на шашы і таксама вярнуўся.

Цераз канал рашылі прарывацца, як съязмнене.

Нас сабралася невялікая калёна, машынаў, можа, шэсцьць. Гарматы, вядома, наперадзе. Мой «студэбэкер» ішоў другім. Перад пантонным мастом на пераправе быў закрыты шлягбаўм, немец у касцы паказаў нам чырвоны кружок, хальт, маўляў. Але замест таго, каб спыніцца, пярэдні «студэбэ-

кер» даў газу, зьбіў рэгуліроўшчыка, шлягбаўм і выскачыў на пантон. За ім астатнія. Немцы ачомаліся не адразу, абстралялі з аўтаматаў апошнія машины, а першыя ўжо схаваліся на паваротцы, за каменнымі дамамі на вуліцы.

Мы праскочылі начное паселішча і выехалі на дарогу па той бок станцыі.

Тут камбрыг падаў каманду спыніцца.

Агнявяя пазыцыі занялі ўправа ад дарогі. Мой разылік на краі кукурузнага поля, што займала тут схіл вышыні. Вышыня ляжала перад намі, гэта быў даволі вялікі і высокі пагорак на поўдзень ад станцыі. Зылева ад нас была дарога і блізка за ёй пракляты канал Шыо.

Немцы былі на вышыні і за каналам.

За ноч мы як-колечы акапаліся, замаскавалі гармату. А раніцай пачаўся бой – за вышыню, на якой абаранялася нашая пяхота. Немцы ірваліся пашырыць пляцдарм. Сыпярша бамблі іх самалёты. Лежачы ў ровіку побач з гарматай, я назіраў за іх д'ябалскай карусельлю. Высунуцца з ровіку было нельга, і за вышынёй я назіраў толькі бокам, праз адзін акуляр біноклю. Мы былі бліжэй за ўсіх ад немцаў, але дужа старанна замаскавалі гармату, і яны стралялі цераз нашыя галовы ў наш тыл.

Упартыя бai за ту ю вышыню працягваліся цэлы тыдзень. Некалькі разоў немцы зьбівалі з яе нашу пяхоту. Аднойчы раніцай рэшткі яе ўцяклі ў тыл, мінаючы наш разылік. Некаторыя мае хлопцы запаніковалі: трэба ратавацца. Але я меў загад: ні кроку назад, і мусіў яго выконваць. На шчасце, туманным ранкам немцы нас не заўважылі ў кукурузе, пад сваім носам. Увесь іх агонь быў скіраваны далей, у наш тыл. Тым іх агнём быў забіты камандзір пятай батарэі капітан Кавалёў, съмяротна паранены камандзір палку Аўчароў, забіта нямала салдатаў. Пасыля ўначы на падмогу нам падышлі з тылу танкі, але як развіднела, іх папалі «тыгры», б'ючы з-за канаду. Неяк ноччу нас прабамблі нашыя ж «кукурузынікі», павесілі бомбы-ліхтары і адбамбліся.

Трэба было ўтрымацца, не пусыціць далей немцаў, асабліва іхнія танкі.

Звычайна ўначы праводзілася палітработка. З тылу прыядждалі камсорг, парторг, прапагандыст палку на чале з нампалітам маёрам Цквітарыям. Ён зьбіраў разылкі і «толкал» ім мараль. Якраз у такі час пачаўся артылерыйскі салдаты шмыганулі ў перапоўнены ровік. А тоўсты маёр Цквітарыя ляжаў зверху і кричаў: «Пусыцце мяне, я намеснік камандзіра палку». Як налёт скончыўся, усе вылезылі, і маёр ніякавата ірвануў у тыл.

Праз колькі дзён ноччу маю гармату вывезылі з-пад носа ў немцаў, крыху далей ад вышыні. Тут ужо можна было хоць зірнуць съмляй з ровіку. Мы чакалі танкаў. Але танкі таранилі нашу абарону па той бок станцыі – на паўднёвы ўсход. Ім трэба было прарвацца да Дунаю.

Ноччу, як трохі заціхаў бой, сваю работу вялі і няменція агітатары. Іх самалёты ўдзень засыпалі нашы пазыцыі ўлёткамі з заклікамі, каб здаваліся, пераставалі ваяваць за крывавага Сталіна. Ноччу з вышыні праз дынамік пачынала гучаць знаёмая музыка – песні пра Волгу, пра ямщыка, а затым выступалі прапагандысты. На добрай расейскай мове ўсё выкryвалі пра крывавы сталінізм, ангельскую плутакратыю, пагражалі вялікаю карай, калі хто не захоча здацца ў палон. Здавацца, аднак, у нас не было дурняў.

8 сакавіка на сьвітаныні недзе за вышынёй грымнуў магутны выбух, і мы зразумелі – штось здарылася. І праўда, здарылася – немцы ўзарвалі пераправу і пачалі адыхаць на поўнач, за Балатон. Неўзабаве наша пяхота ўжо была на вышыні: хадзіла там, не баючыся, ва ўвесь рост. Мы таксама завіталі туды. Заўжды страшнавата і цікава зазірнуць туды, дзе быў вораг. Схілы вышыні былі заваленыя трупамі – наших і немцаў, уся зямля перакапана траншэямі, абрушана выбухамі бомбаў і снарадаў. Сьвежыя трупы немцаў былі пры зброі, з майнам, і нашыя мелі магчымасць пажывіцца.

У той дзень мы паехалі на поўнач, наўздагон ворагам. Недзе ненадоўга спыніліся, пераначавалі пад дахам, а галоўнае – атрымалі папаўненне і новую матчасыць. Гармату маю замянілі (як і ўсім) на 57-міліметровую супрацьтанкавую. Гэта сапраўды была добрая гармата супрацьтанкаў, – трапная і добра прабівала браню. Я яе сам прыстраліяў – за 1 км у ствол тонкага дрэўца. Толькі думаў: вось каб такую ды раней, калі я быў у пяхоце.

Ехалі ў напрамку Секешфехервара па знаёмай дарозе. Камандзір палку спыніў калёну, загадаў камандзірам батарэй заехаць на свае былыя АП⁴⁵⁰, каб забраць снарады, што не пасыпелі забраць, як адтуль нас выбілі немцы. Мы з камбатам Ахрыным паехалі на АП першай батарэі, дзе цераз дарогу ад маёй гарматы засталіся дзьве гарматы лейтэнанта Беражнога. Ягоная агнявая пазыцыя была разварочаная гусеніцамі цяжкога танка, гармата разьбітая снарадам, між станінаў ляжалі два забітыя, а на бруствэры, зьвесіўши ногі ў ровік, ляжаў Беражны. Кішэні ягоных штаноў былі вывернутыя, ордэн зрэзаны з грудзей. Мы съпяшаліся, але закапалі ў тым ровіку забітых, забралі снарады ў скрынках і паехалі даганяць калёну.

А якраз за дзень да нямецкага прарыву я ўзяў у Беражнога кніжку Драйзера, ды так і не пасыпець вярнуць.

Гэта быў мой другі сябра з аднолькавым прозвішчам Беражны. Нават і імя тое ж: Мікалай. Той, першы, мой аднакашнік па вучылішчы, загінуў на 2-ім украінскім фронце.

Зрэшты, і камадзіраў батальёнаў у мяне было два па прозвішчы Сымірноў. Адзін загінуў, другі застаўся жывы.

Вялікіх баёў на поўнач ад Балатону ў нас не было, аж пакуль мы не паспрабавалі перарэзаць ім шлях да адступлення.

Усю ноч нас кідалі ў розных напрамках, ехалі то па прасёлках, то па полі. Празь нейкія паселішчы і ляскі – то на поўнач, то на ўсход. Ахрын трymаў радыёсувязь з камандзірам палку, які мяньяў нам напрамкі. Нарэшце пад

ранак пераехалі нейкае паселішча і спыніліся. Камбат загадаў займаць агнявыя пазыцыі.

На краі сяла былі сыцірты саломы, каля адной мы і нарыхтавалі гармату. Праз прыцемак ночы ня шмат было відаць, але мы чулі нейкі гул, грукат наперадзе. Там была дарога, і па дарозе ішлі і ехалі немцы. Мы напружана чакалі сувітання.

Як трохі стала відаць у прыцэл, наводчык Расцалуеў клікнуў мяне. Праз оптыку прыцэлу стала відаць у тумане суцэльная калёна: машины, танкі, падводы і пяхота. Мы тут жа адкрылі агонь.

Камандзір гарматы Лук'янчанка сваю справу ведаў, і як толькі загарэліся два танкі, загадаў страляць асколачнымі, каб болей параваніць пяхоты. Колькі хвілінаў мы малацілі іх з адлегласці якіх 800 мэтраў, усё там гарэла, дыміла, кричала і сквірчала. І ніякага супраціўлення. Немцы кідалі машины, ратаваліся пешшу. А мы іх – асколачнымі.

Як разъвіднела, бой скончыўся.

Троху пагадзя мы пайшлі на шашу паглядзець на сваю работу. Слаўная была работа, здаецца, я расплатіўся за ўсе свае няўдачы і паражэнні. І трафеяў тады ўзялі. Толькі адзін зь недабіткаў-немцаў падстрэліў нашага старшыну батарэі.

1 красавіка выйшлі на мяжу з Аўстрыяй...

Далей немцы не хацелі пускаць – завязаліся ўпартыя баі. Мы стаялі з гарматамі перад вялізной разложыстай далінай, за якой былі немцы – танкі і пяхота. Нашая пяхота спрабавала атакаваць, ды амаль уся засталася на гэтым схіле. Прыехала нейкае начальства на «вілісах», якраз палезла на маю гармату, і генерал загадаў: гармату на прычэп і цераз даліну – на той бок. Кепская гэта была справа, але нічога не папішаць... Хоць і не хацелася гінуць у самым канцы. Прычапілі, паехалі. А немцы сыплюць мінамі, толькі шмацьцё ляціць з абодвух бартоў. Неяк праскочылі між кусыцікаў, занялі АП, пачалі акопвацца. Болей з нашых – нікога. І толькі акапаліся, з нашага боку пачалі садзіць па нас з палкавых 120-міліметровых міна-

мётаў. Так ужо яны старанна нас абклалі, што мы думалі: канец! I быў бы канец, калі б не насунулася хмарка і не шыбануў лівень. Ён нас схаваў ад зыркастых вачэй сваіх жа «самаварнікаў».

Але пакуль па нас стралялі свае, немцы нас не чапалі, хоць мы былі ў іх пад самым носам. Мабыць, не маглі зразумець, што адбываецца.

Ад венгерскай мяжы ў Аўстрыі пайшлі суцэльныя баі, кожны дзень. Немцы не хацелі аддаваць Аўстрыю, хопіць таго, што яны страцілі Венгрию. Колькі сваіх танкавых дывізіяў яны там пакінулі. Ды й нашых там засталося нямала.

У гарыстай мясцовасці танкам не было дзе разъярнуцца, болей дзейнічала пяхота. Танкі дробнымі групамі дапамагалі. На нашым участку дзейнічала самаходная артылерыя. 76-міліметровыя самаходкі з брызантавым верхам. Мы іх звалі «Прашчай, Родзіна». Яно так і было. Неяк не маглі зьбіць немцаў з ваколіцаў аўстрыйскага гарадка, расстралялі ледзьве ня ўсе снарады. Пакінулі толькі па два снарады – на крайні выпадак. I тут з тылу едуць штук шэсць самаходак, сходу кіруюць у атаку. Мы кryчым: «Ашалелі ці што? Там у іх “тыгры”». – «Ні чарта! – кryчаць у адказ. – Мы тыграў не баймся, самі паляўнічыя, сібіракі!». I ўсьміхаецца чарнявы такі, вусаты самаходчык у танкавым шлеме.

А пад вечар, як узялі гарадок, бачым, стаіць каля рэчкі абарэлая самаходка, на брані якой, звесіўшыся, ляжыць той вусаты. З абарэлымі вусамі.

Як заўжды пад вечар ці нават ужо ўначы занялі пазыцыі на краі поля. Наперадзе – роў, а за ровам нейкія будынкі. Абнесеная мураванай сцяной. Раніца выдалася щіхая, дзе немцы – нікому не вядома. На ўскраіне недалёка гаселішча быццам наша пяхота. А за ровам у тых будынках, кажуць, манастыр.

Было цікава, і я наважыўся збегаць, паглядзець. Сапраўды, цікава. Царква з убранствам, кельлі, калідоры.

Кляштар. Насельнікаў манастыра нікога не было, толькі іхніе майно... І тут – страляніна. Чую: страляюць танкі. Выскокваю і – куляй цераз роў да сваёй агнявой. А гарматы ўжо німа. Па ўзараным полі да дарогі бяжыць пяхота, удалечы хаваюцца апошнія машыны... Далі драпу!

Над полем джагаюць кулямётныя чэргі, людзі то падаюць, то некаторыя ўстаюць, каб бегчы зноў. І тут я бачу нашага ўпаўнаважанага СМЕРШу, капітана. Мы бяжым зь ім удвох. Але тое, што творыцца, гэта – паніка. Чаго яны пабеглі? Хто пабег першы? Хто даў каманду на адход? Гэта і яшчэ шмат што раззлаванае я крычу на бягу «асабісту», а ён толькі маўчыць. Той мой крык таксама можна палічыць як прайяўленыне паніка. Але здаецца, шанцу ў нас дабегчы да дарогі па гэтай ральлі няшмат. І тое надае мне рашучасці.

Усё ж мы дабягаем. Тут за пагорачкам мае хлопцы. Я крычу: «Чаго вы рванулі?». А мне кажуць спакойна: «Усе рванулі, ня мы адны...».

А таго капітана я пачаў усяляк пазбягаць, каб лішні раз не трапляцца яму на вочы, бо тое, што я яму выказаў у запальчывасці пад агнём, вельмі лёгка магло спляжыць усё маё жыццё.

У баях, наступленынях мы, афіцэры, дзейнічалі аўтапомнна і рэдка калі сыходзіліся разам. Хіба што ўначы, на вячэры. Размова ішла галоўным чынам пра надзённыя справы, бай. Пра начальства таксама. Але ніколі пра генэралітэт, пра тых, што сядзелі ў Москве, таму што ў баях ніякіх генэралаў мы ня бачылі – мы толькі на сваёй скуры адчувалі «мудрасць» іхняга камандаванья, але гаварыць пра тое было небяспечна. Мы ўжо ведалі, што кожны другі-трэці – сэксот. Напэўна, у кожнай батарэі ён ёсьць. Але хто – во ў чым загвоздка. І таму лепиш памаўчаць.

Ноч, імжыць дажджык, съцюдзёна. Мы занялі АП на ўскрайне паселішча. Больш-менш акапалі гарматы. Дужа хочацца спаць. А побач ладны дамок, і я пастукаў у дзвіверы.

Сям'я ўся ня сыпіць (вядома, які сон, калі ў двары гармата, гатовая адкрыць агонь па танках). Я зайшоў, кажу: пару гадзінаў шляфэн. Я, я, кажуць, фэрштэйн. Мне трэба было, каб яны зразумелі, што я – не забіваць, не рабаваць, а толькі пакімарыць трохі. А гаспадыня, папоркаўшыся, кажа: біттэ! Гляджу, чисты ложак, накрахмаленая прасьціны... Але я не магу нават распрануцца. І няма сілы тлумачыць. Так і заваліўся на той ложак, у шынялі і ботах.

Пад'яжджалі на «студэбэkers» з гарматай да ладнае вілы – наводшыбе ад гарадку, стукаем у дзвіверы. Няхутка выходзіць дзяўчына, аднак не нямецкага (ці аўстрыйскага) выгляду, і пытаецца чиста па-расейску: «Что вы хотите?». Во як! «А ты хто такая?» – «А я тут работаю». – «Русская?» – «Русская. Из Днепропетровска». – «Дык чаго ж ты так нас сустракаеш?» А яна і праўда – стала на парозе і не пушчае. «А ну пакліч гаспадара!» Не ідзе, бароніць гэтага гаспадара ад сваіх. Во дзіва! Мы яе адпіхнулі, яна – у крык. Выйшаў стары гаспадар зь кіёчкам, нейкі адват ці што.

Я захварэў на малярню. Мабыць, гэта вярнулася тая летняя хвароба. Варта было дзе толькі зірнуць на ваду – рэчку ці сажалку, як пачынала трэсці.

Тады таксама затрэсла, і я лёг пад кусыцкамі, непадалёку ад АП, нехта накідаў на мяне кучу трафейных коўдраў, і я забыўся ў гарачцы. Ачнуўся таму, што пачуў незнёмыя галасы. Галасы немцаў. Выграбся з-пад коўдраў. Бралася на прыцемак, гарматы на агнявой не было, хтось побач капаў зямлю.

Унізе было паселішча, дзе ўдзень быў КП камбата Ахрына, і я прыпусціў па схіле ўніз. Аказваецца, зъмянілі АП, а пра мяне падумалі, што я пайшоў да камбата.

Між тым Аўстрый ўражвалі. Горад, краіна, горныя дарогі, невялічкія гарадкі, асобныя будынкі ў гарах. Жылі аўстрыйкі культурна, але бедна – ня тое, што венгры. Харч быў нармаваны. Хлеба было мала. Нашае наступленыне прыпынілася ў нейкім гарадку, які мы занялі, а далей немцы

не пусыцілі. Маю гармату паставілі каля аднаго з апошніх дамоў, ля самай дарогі. Ззаду была лесапільня – дрэва, дошкі, плавіньне. Там я раздабыў веласіпед і ноччу на дарозе вучыўся езьдзіць. Па асфальце веласіпед добра ішоў, асабліва з гары. Як навучыўся, часам езьдзіў і ўдзень, калі ня надта стралялі. Неяк добра разагнаўся ад агнявой да павароткі, а як павярнуў за будынак, бачу, на сярэдзіне асфальту стаіць наш асабіст. Я разгубіўся, мабыць, ён – таксама, і я яго ўдарыў колам між ног. Мы абодва ўпалі, пасьля ён падняўся, вылаяўся і кажа са злосыцю: «Ты думаеш, я забыўся, што ты гаварыў, там, бегучы... Я табе гэта папомню...».

Сталася, аднак, што не папомніў. Ці, можа, я ня ведаў, як ён мне папомніў.

У батарэю прыслалі новага ўзводнага лейтэнанта Бахцігозіна. Выглядаў ён надта маладым нават для сваіх 20 гадоў, быў танклявы, як трысыцінка, зь дзяячым тварам. І памкненыні былі ў яго хлапечыя: то – давай згуляем у валейбол, то збегаем во да той дачы. «Ды там жа немцы. Ты што?» – «Немцы, да? Гэта сур’ёзна»... Начальства яго не ўзы любіла. Ён яго таксама.

Наш Ахрын сябраўаў з камандзірам 3-й батарэі капитанам Коханам. Калі была магчымасць, хадзілі адзін да аднаго ў госьці. Тады Кохан трохі пабыў, яны выпілі, і ўжо ў прыцемку капитан пайшоў да свае батарэі, якая была, можа, у якім кілямэтры ад нашай. Ды так і не прыйшоў да яе. Назаўтра спахаплііся, шукалі і знайшлі. Ляжыць камбат з прастрэленым сэрцам у кусыціках за 20 мэтраў ад свае гарматы. Аказваецца, ішоў, вартавы, як звычайна: «Стой, хто ідзе?». Ці камбат не пачуў пытаньня, ці вартавы не пачуў адказу – стрэліў, і ўсё съціхла. І якраз у сэрца камбата.

Пахавалі ў горадзе Обэрварт, у парку.

Атрымаў зь інжынэрнага батальёну адказ на маё пісьмо да Тосі. Пісаў знаёмы, пісаў са штабу, што Кастэнка Таісія дэмабілізаваная па цяжарнасці. Такі сюрприз.

Па салдацкай пошце пайшлі чуткі, што Германія капітулюе. Бэрлін ужо быў узяты. А немцы ўсё стаялі перад намі, акопваліся, лупілі ва ўсю зь мінамётаў. А бліжай – і з кулямётаў. Нашы, адчуўшы хуткі канец вайны, кінуліся рабаваць. Неяк адышоўся за рэчку, там на схіле сядзібы на падворку ў траве ляжыць маладая жанчына – згвалтаваная і забітая. У дому ўсё перавернута, мяккая мэбля парэзаная фінкамі, толькі тырчаць спружыны. Люстры пабітыя...

7 мая быў дзень, як і ўсе, немцы пастрэльвалі. Нашую ўскраіну, дом і дарогу некалькі разоў за дзень абстралялі з буйнакалібернага кулямёту – папсавалі ўсю съянью будынку. Але горш за ўсё – мы атрымалі загад на наступленыне. У 19.00 гадзінаў. Я падумаў: во будзе здорава, калі загіну ў апошнім бай. Выбраў хвіліну часу, напісаў пісьмо бацькам. На канвэрце (трокхкуніку) напісаў, каб пераслалі ў выпадку маёй съмерці.

Роўна ў 19.00 пасля кароткай артпадрыхтоўкі пяхота паднялася. Але... бою не было. Хутка бяжыць камбат, кричиць: хутчэй падганяць машины.

Немцы перад вечарам ірванулі на заход. Нам загадалі даганяць.

І мы даганялі.

Ноччу і ранкам таго пагоднага майскага дня. Абганялі калёны нямецкай пяхоты, якая зважліва ўступала нам дарогу на вулічках аўstryjskіх гарадкоў. Насельніцтва скрэз вітала нас, у вокнах і на балконах віслелі белыя прасыціны. Нам кідалі прысмакі, цукеркі. Я злавіў пачак падушачак, і мы ласаваліся тады знаёмымі змалку цукеркамі, якія я не смакаваў шмат гадоў.

А на души іграли аркестры, і было так вольна і бяспечна – вайне канец!!! Гэта было асаблівае пачуцьцё, ад якога мы адвыклі за гады вайны. І ў аснове яго – упэўненасць, што будзеш жыць, што жыцьцё тваё не абарвецца ні сёньня падвечар, ні заўтра. І нішто табе не пагражае.

Аднак пагражала.

Зь лесу з-за рэчкі падблі нашую самаходку на дарозе, другая, вадзіцель якой, мабыць, быў п'яны, звалілася на крутым павароце ў раку. Мы, аднак, не спыняліся, мы ўсіх абганялі, каб хутчэй дапяць да амэрыканцаў.

Дапялі толькі ў канцы 8 мая перад ракой Энс. Тут быў невялікі гарадок Ротэнман, мост цераз раку, і за мастом амэрыканцы. Яны туды зявіліся раней, чакалі нас. І як толькі на гэтым беразе зявіліся нашыя мышыны, завіталі на госьці. То былі маладыя, рослыя салдаты, некоторыя гаварылі па-польску, мы мелі на такі выпадак віно, добра ўпіліся, напаілі амэрыканцаў. Тыя ўсё мяняліся «на памяць»: то пілоткамі, зоркамі, гадзіннікамі, то пісталетамі, а то нават штатнымі карабінамі.

Пад вечар я, п'яны, заснуў ля свае мышыны.

Прачнуўся ноччу. Вакол усе ўпокат спалі. Нашыя ў абдымку з амэрыканцамі. Камандзіраў нашых нікога нідзе не было, я пабрыў па гарадскіх вуліцах, якія, аднак, кішэлі ад народу – нашых, амэрыканцаў, аўстрыйцаў.

У адным месцы ўбачыў, як зьнейкай будыніны людзі цягнуць скрынкі. То быў працтвовы склад: мука, масла, кансервы. Я вярнуўся да батарэі і пабудзіў шафёра сваёй мышыны. Мы пад'ехалі на «студбэкеры» да складу. Падыходзяць аўстрыякі, адзін пытаецца: пан афіцэр, ці можна ўзяць місачку муکі? Кажу: бяры, дзед, мех! Абы данёс. Узвалі хлопцы на яго мех, захістаўся, але ня ўпаў, панёс.

Мы там пагрузілі на мышыну колькі скрынек шакала-ду, сыру, лікёру. Трафеі нашых войск.

На другі дзень – Дзень перамогі – прыехала начальства. Усіх амэрыканцаў прагналі на той бок ракі, на мосьце паставілі каравул. Полк выстралі ў паходную калону, і мы рушылі далей ад амэрыканцаў, у тыл, да гораду Леабэн.

Усе гады на чужыне быў сярод чужых людзей. А так хацелася спаткаць земляка, чалавека зь Беларусі. Хоць каб павітацца, а то пагаварыць, успомніць. На жаль, тое здаралася дужа рэдка. Было ў батарэі два-тры чалавекі,

салдаты аднекуль з-пад Брэсту. З афіцэраў за вайну не сустрэў ніводнага беларуса.

Пад Леабэнам у лесе каля лужка разьмясьціліся лягерам. Пабудавалі буданчыкі. Саставілі ў шэраг мышны і гарматы. Начальства надумала зрабіць страйвы «смотр». Пасыль быў мітынг. Назвалі ветэранаў палку. Самым старым ветэранам (з часу фармоўкі) аказаўся начфін. Усе астатнія ня больш, як па году. А камандзіры батарэяў і ўзводаў – нават меней. Кароткі быў наш век у баях. Для мяне гэта быў трэці полк. Плюс два шпіталі. Такая во франтавая служба.

Скончылася вайна, а ня ўсе радаваліся. Валька Бахцігозін захандрыў, і было чаму. Не заслужыў Валька ніякіх узнагародаў. Быццам і служыў, як усе, і ў баях удзельнічаў, а вось жа камусыці не дагадзіў. Мне было шкада Вальку. Несправядлівае ўсё ж да яго начальства.

Усе нашыя трафеі загадалі здаць тылавой службе ПФС. Прыйшло начальства, ператрэсла нашыя мышны, забралі скрынкі. А пасыль загадалі здаць і рэчы, якіх трохі завялося ў батарэях. Здаваць не хацелі, хавалі, дзе маглі.

Полк паднялі па трывозе, выцягнулі на шашы. Камандзір брыгады Парамонаў аб'явіў, што будзе марш на поўдзень, у Балгарыю. Зъявілася вышэйшае начальства, з арміі. Сказалі: здаць усе трафеі, бараходльшчыкамі вас цераз Эўропу не павязём.

У нас быў хромавыя скуры, узятыя яшчэ ў Венгрыі, – знайшлі, адбрабалі. Загадалі здаць музыку. І тады хлопцы, каб не здаваць, пакідалі хто што меў у раку. Паплылі гітары ўніз па Дунаі. Лаяліся і крыўдавалі салдаты. А начальства мела свой інтарэс. Даведаліся пасыль: ужо з Балгарыі наш начальнік палітадззелу і начальнік контрразьведкі адправілі ў Адэсу кожны па нагруженым «студэбэкеры». Родзічам і вышэйшым начальнікам. На прэзэнт.

Нам жа яшчэ ў баях вясной было дазволена паслаць па адной пасылцы бацькам. Помніцца, я паслаў кірзавыя боты. І яшчэ шакалад.

Ехалі праў Венгрыю, Югаславію. Па тых жа мядынінах, дзе нядаўна паўзьлі з баямі. Уразілі статкі іржавых, пакалечаных танкаў (сваіх і нямецкіх) пад Сэкешфэхерварам. Югаславы махалі нам скро́зы, пакуль ехалі па Сэрбіі. У балгарскім горадзе Відзін пераехалі па пантоне цераз Дунай.

І вось – Сафія!

Плоўдзіўская шаша, 4-ы кіламэтр. Цераз поле велічная Віташа. Тут у балгарскім вайсковым гардку суджана будзе пражыць год.

Салдат размысьцілі ў казармах, афіцэры жылі ў інтэрнаце – па чатыры-шэсць чалавек у пакоі. Зь першых дзён заняткі па баявой і палітычнай падрыхтоўцы. Пасьля баявой вольніцы цяжкая гэта аказалася справа для салдатаў і афіцэраў. Нецікавая, надакучлівая. Ніхто не хацеў служыць, чакалі дэмабілізацыі. У горад съярша не пускалі. Хадзілі ў самаволку. Уцякалі некаторыя. Лавілі, судзілі. Будучыня наша, маладых афіцэраў, была няпэўная.

У канцы лета дэмабілізавалі старэйшыя ўзросты да 1924 году нараджэння ўключна. Але – салдатаў і сяржантаў, не афіцэраў. Афіцэры атрымалі права выхаду ў горад. І яны рымуліся.

Сафія была дужа ёўрапейскім горадам, з буржуазным укладам жыцця, ад якога мы былі ўжо адчуцаныя. Або зусім ня бачылі. Вайна таксама зымілавалася над Балгарией. Людзі да нас адносіліся сапраўды як да братоў і клікалі братушкамі. Усюды, дзе мы зь імі сустракаліся, нас чакала прыязніца, а то і пачастунак.

У цэнтры Сафіі перад помнікам Аляксандру-вызваліцелю быў арганізаваны Дом афіцэраў з рэстаранам, куды мы ірваліся кожны выхадны. Пілі так, што балгары хапаліся за галовы: шклянкамі ня толькі віно, але і каньяк. Апроч таго ў горадзе было шмат піўніцаў, сладкарніцаў, дзе можна было выпіць віна, ракі, мастыкі. Трохі горш было з закусью, але што-небудзь знаходзілася.

Кожны вольны час мы наведваліся ў горад, але былі вельмі кепска апранутыя. У мяне быў зусім папалены шынэлак. А гімнасыцёрка... Яшчэ ў баях, старая, разълезлася на плячах, і ў ОВС мне выдалі з рамонту: з двумя лапікамі, меншым – зьлева над кішаньком і большым – ззаду пад лапаткай. Гімнасыцёрка з забітага. Стаяу, бывала, на Арловым мосьце ў Сафіі, чакаю аўтобусу ў свой гарадок, ідзе дробны съняжок, і чую, як балгары пра мяне кажуць: пэўна, сібірак, марозу ня чуе.

А шынэлак мне зусім нельга апрануць.

Балгарскія афіцэры амаль усе былі звольненія з арміі і жылі з таго, што прадавалі абмундзіроўку. Нехта мне парай ў завітаць на пэўную кватэру, дзе мне прапанавалі амаль новы шынэлак. (Рэч у тым, што форма балгарскіх афіцэраў была вельмі падобная на форму рускай арміі – і савецкай таксама, толькі на шынялях замест пяці гузікаў у радзе было шэсць.) Але гэты шынэлак быў адмысловы – генэральскі, з выдатнага англійскага драпу і, што мяне крыху засмучала, – на чырвонай падкладцы – пад поламі і пад бартамі. Адпаведна і кант быў чырвоны. Вагаўся я, але аддаў гроши і перачапіў на генэральскія плечы лейтэнантскія пагоны.

Раніцай я спазняўся на развод і ішоў пехатой – чатыры кіляметры па шашы да нашага гарадку. Раптам мяне абганяе «віліс» і спыняеца. Я радасна падбягаю, бачу, то наш камбрыг. Кажа: сядай. Сеў, прыехалі ў гарадок, я хацеў неўпрыкмет шмыгнуць у батарэю, але камбрыг кажа: пастой. І вядзе мяне на развод на пляц, дзе ўжо выстраена брыгада. І там пасьля прыняцця дакладу начштабу і каманды «вольна» ён пачаў бэсьціць мяне перад строем: «Паглядзіце, перад вамі генэрал, яму наш, рускі салдацкі шынэль не даспадобы» і г. д. Строй съмлецца, пацяшаецца, а я гатовы згарэць ад крыўды і сораму.

Начальнік ОВС выдаў мне новы – наш «рускі» шынэль, ды толькі дужа кароткі. Я спрабаваў падышыць яго зынізу, атрымалася ня лепш... З гімнасыцёркі, што нам выдалі неўзабаве (англійскай, ваўнянай), у горадзе пашыў кіцель – як-колечы аbaraхліўся. А раскошны генэральскі

шынэлак прадаў начальніку палкавой школы, дзе яго таксама чакаў незайздросны лёс: быў перашыты на кіцель і брыджы, якія неўзабаве густа абліў чарнілам п'яны камандзір узводу. Каб адпомсціць за нейкую зньявагу.

У пачатку зімы мяне перавялі з батарэі ў палкавую школу, вучыць сяржантаў. Парадкі там былі, вядома, больш строгія, чым у палку, і кожны дзень – заняткі. То на пляцы, то ў артпарку, то ў полі. У полі мне нават падабалася: неглыбокі пухнаты сънег. Марозік градусы 2–3, цёплы, амаль ласкавы вецер з Адрыятыкі. Дужа мне падабалася тая зіма ў Балгарыі. Але астатняе... Да таго ж начальнік школы маёр Батурбаеў быў нейкі дзіўны чалавек – дурны і дужа строгі. І я пачаў хадайнічаць, каб мяне вярнулі ў полк.

У адным пакоі са мной жыў старшы лейтэнант К. Сам родам з Уладзівастоку. І па гадах старэйшы, ён ня надта вадзіў дружбу з намі, заўжды ў вольную часіну недзе зынікаў і зьяўляўся на службе толькі перад разводам на заняткі. Аднойчы, вярнуўшыся раней часу, я засыпей у нашым пакоі палкавога «асабіста» зь яшчэ адным афіцэрам, яны штосьці шукалі. Пад ложкам у К. Яны сказалі мне, каб – нікому, нічога. Усё ж я расказаў аб той сустрэчы К., які здагадаўся, што гэта реч у ім. Бо ў яго завялося каханье з адной балгаркай. Аднойчы ў выхадны зімовы дзень ён запрасіў мяне зрабіць вандроўку на Віташу. Па дарозе мы зайшлі ў адно кафэ на Рускім бульвары, дзе ён спаткаў свою Ліляну. Пайшлі ўтрох. Ліляна аказалася прыгожай цемнавокай балгарапчай, студэнткай універсytetu, дачкой нейкага партыйнага дзеяча. Здаецца, нават члена ЦК. Але ўсё роўна мець такія адносіны з балгарамі (тым больш з балгаркамі) нам катэгарычна забаранялася. А К. меў намер зь ёй ажаніцца.

Мы доўга паднімаліся сънегавой дарогай на Віташу, любаваліся недалёкім Пернікам, Сафіяй унізе. Пасьля дабрылі да паляўнічай хаціны – горнага гатэлю, і там павячэралі. К. зь Лілянай засталіся і назаўтра, а мне заўтра

ранічкай трэба было заступаць у нарад, і я на съвітанку пабрыў з Віташы.

Але тую рамантычную пілігрымку запомніў назаўжды.

А К. неўзабаве злавілі зь Лілянай і дэмабілізавалі. У сакавіку я праводзіў яго на вакзал. Ліляны не было.

Мяне абралі камсоргам палкавой школы, начальнік палітаддзелу сказаў, што трэба рыхтавацца ўступаць у партыю. Якраз выдавалі камсамольскія значкі, за якія трэба было сабраць нейкія гроши. Заадно і членскія складкі. То было ў суботу, а ўвечары таго дня мы, вядома, завіталі ў Дом афіцэраў. Але грошай было малавата, перад палучкай, якая мелася быць у панядзелак. І вось хлопцы кажуць: у цябе ж ёсьць складкі, пазыч, а ў панядзелак з зарплаты мы аддамо. Я і пазычыў. Усё, колькі меў, там і засталося. Але так сталася, што ў панядзелак начфін грошай не атрымаў. А мяне ўвечары паклікаў начпалітаддзелу палкоўнік Юрчанка. «Ну, як справы?» – «Ды, так...» – «Працуеце?» – «Працую». – «Узносы зьбіраеце?» – «Зьбіраю...» – «І здаеце?» – «Не. Яшчэ не...»

Карацей кажучы – выкрыў мяне і тут жа зьняў з пачэснай пасады камсорга. Пра ўступленыне ў партыю размовы больш не было.

Сяброўства тae пары было калектыўнае – група камандзіраў узводаў палку. Борматаў на той час стаў камандзірам батарэі. Валька Бахцігозін быў па-ранейшаму мой лепшы сябра. Яшчэ я зблізіўся з афіцэрам штабу Віталём Дзібнерам. Гэты апошні быў старэйшы за мяне год на сем, родам зь Ленінграду, да вайны скончыў Ленінградзкі ўніверсytэт, быў чалавек інтэлігентны і адукаваны. А мяне на той час дужа пацягнула да культуры, ведаў, якіх я не дабраў да вайны. Мы з Дзібнерам абходзілі ўсе музэі ў Сафіі, усе выставы і саборы. Зноў пачаў маляваць – пераважна акварэльлю, вядома, цудоўную Віташу, прыгарадныя каплічкі, прыроду. Таксама заняўся фатаграфіяй – купіў старэнкі «кодак». З дому атрымліваў невясёлыя пісьмы – разруха, голад, недарод... Бацька падрабязна апісваў сваю

жытку, пісаў, як заўжды, алоўкам, акуратна, сваім каліграфічным, набытым у царкоўна-прыходзкай школе почыркам.

Недзе пад вясну мяне зноў вярнулі ў полк, у тую ж другую батарэю.

Здаецца, у маі 1946 году полк (і брыгаду) нечакана расфармавалі. Афіцэраў па раскідвалі па розных часьцях. Бахцігозіна перавялі ў нейкі артполк. Дзібнер дэмабілізаваўся, паехаў у свой Ленінград. Мяне прызначылі ў стралковую дывізію, якая дыслакавалася пад Бургасам.

Зь некалькімі афіцэрамі ехалі ў новую часьць. Білеты ў Сафіі далі самыя лепшыя – у першую клясу, зь мяккімі аксамітнымі полкамі, занавескамі. Але аксаміт той быў парэзаны фінкамі і чарнеў палосамі. Стала адразу зразумела: «братушкі» здабывалі тут «бархаткі» для бліску на ботах... Такая ўжо была нашая расейская салдацкая натура: уязьць, дзе кепска ляжыць, а што нельга ўязьць – панішчыць.

Бургаская дывізія таксама доўга не ўтрымалася на месцы – пачала грузіцца ў вагоны для адпраўкі ў Саюз.

Увогуле, у Саюз мы ўвесь час імкнуліся. «Дамоў», – было ва ўсіх на языку, хоць і любілі Балгарыю, хоць і неблагая тут была жытка. Але доўгая ростань з роднымі, з Радзімай ужо становілася нясьцерпнай. Цяпер мы ехалі дамоў. Толькі надта вялікі быў наш «дом», і шанец трапіць мне ў маю Беларусь быў мізэрны. Тое не магло не засму чаць.

Нядоўгае чыгуначнае падарожжа скончылася на прыгрэнічнай станцыі Унгены, пад якой нашая дывізія стаяла ў абароне ўлетку 44-га і якую затым бралі. Якраз выгру зіліся і на сваім гужавым транспарце паехалі цераз Малдову на ўсход. Праяжджалі знаёмыя месцы. І туго вёску, куды мы з НП з камандзірам палку хадзілі ў самаволку, і туго вышыню, за якую полк біўся ўсю вясну 44-га. Але які жах быў перад намі! Скрозь ляжалі чорныя палі, палеткі не былі засеянія, усё спляжыла другая запар засуха. Сёлы стаялі пустыя, ратуючыся ад голаду, людзі падаліся хто куды: на поўнач, у Букавіну, на Украіну. Мы ўсе панылі, прадчуваючы кепскае.

Перайшлі Днестр і спыніліся на станцыі Кодыма Адэскай вобласці. Тут належала расфармавацца, здаць людзей, тэхніку, майно і атрымаць новае прызначэнне. Нямногія з нас, маладых афіцэраў, прагнулі тых прызначэнняў, — мы хацелі дэмабілізавацца і пачаць новае, цывільнае жыццё. Але ў нас не пыталіся. Усё вырашалі за нас вышэй, адпаведна зь яшчэ больш высокімі загадамі.

Клопату ў Кадыме было няшмат, заняткаў амаль не праводзілі. Хапала вольнага часу, толькі зусім не было грошай. Яшчэ ў вайну я паслаў бацькам атэстат на 600 рублёў, сабе засталіся нейкія рублі. Але гэта тады ў вайну і за мяжой. Тут жа, на радзіме, права на тыя дадатковыя грошы я страціў.

А ў станцыйным буфэце між тым прадавалі віно і напоі. І заўжды былі на закусь бутэрброды з чырвонай ікрой. Каб грошы... А ўвогуле, жытка тут ня тое, што ў Балгарыі: усё па картках, на кірмашы — дарагоўля. Нас, вядома, кармілі. Але заўжды былі мы галодныя — і афіцэры, і салдаты. Дужа хацелася дамоў — у адпачынақ, якога ніхто з нас ня меў, ці назусім. Тады я падаў ці не другі рапарт на дэмабілізацыю. Але адказу — нікага.

Напачатку лета атрымаў прызначэнне ў стралковы полк, які кватарараваў у Нікалаеве.

Прыехаў у гэты вядомы на поўдні горад, які мне ўвогуле спадабаўся. Казармы яшчэ старой, царскай будоўлі, у пэнтры гораду. Побач зыліваўца дзъве ракі. Адносна зялёніны вуліцы. Адно кепска — полк за Бугам, у стэпе ў лягерах. Каля вёскі Цярноўка.

Зноў, як і колісъ, трапіў у палкавую батарэю 45-міліметровых гарматаў. Адразу — на заняткі ў стэп. Сыпёка, пыл, вецер. Жылі ў палатках. Скрозь усё пакрыта пяском і пылам: коўдра і падушкі на ложках, сталы і посуд у сталоўцы. Ценю ў лягеры няма нікага. Неўзабаве стаў, як і ўсе — загарэлы, аж аблупілася скура на носе.

Бясконца марыў пра Беларусь, нашыя палі і пашы, лясы і гайкі. Дрэвы! Вязы, клёны на падворках, бярозкі. І дубы. І хваёвыя бары, пошум якіх зь дзяцінства стаяў увуашу. А

азёры! Маё зь дзяцінства Белякоўскае возера жыло ў маёй душы, прыходзіла ў снах... А прачнуўшыся, бачыў зусім іншае. Найперш пясок на зубах, сухавей у стэпе. Ссохлая трава навакол, хамлакі палыну. Адно прывабнае месца было адразу за лягерам – бераг Бугу. Але туды не падступіся: ганяе начальства. Ды і заняткі. Ад штабу відаць усё вучэбнае поле – хто дзе займаецца. Хіба калі тактыка. Тады можна адышыціся далей.

І я адышоўся. Заняткаў было да самага абеду, справіліся трохі раней. Заставалася якая гадзіна часу, і памкамузвод кажа: а давайце пакупаемся, таварыш лейтэнант. Кажу: ладна, толькі нядоўга. Сам сеў над абрывам, салдаты распрануліся і – у ваду. Трохі пабоўталіся. Даў каманду заканчваць. Вылезылі, апрануліся. А адзін камплект абмундзіроўкі ляжыць на пляжы. Дзе? Хто?

Хутка вызначылася – хто.

Пачалі шукаць у вадзе – знайшли. Але ўжо тапелец. Хлопец з Заходній Беларусі. Чаму і як – ніхто не заўважыў.

Далажыў начальству. Тапельца адвезылі ў горад, у шпіталь на ўскрыцьце. Мяне пачалі цягаць па начальстве: чаму дазволіў купацца?

Праз дзён тры камандзір батарэі адправіў з фурманкай на пахаваньне. Змайстравалі труну, усё зрабілі, як мае быць. Выкапалі магілу на гарадзкіх могілках. Пахавалі. Памкамузводу асабліва перажываву – то быў ягоны зямляк. Пасьля паховінаў кажа: давайце памянем бедалагу, у мяне во трохі грошай ёсьць. Зьбегаў ён у закусачную, купіў дзівье бутэлькі «Горнага дубняку», нейкую закусь. Селі мы на старых могілках пад акацыямі і выпілі той напой. Пасядзелі. Вяртацца ў наш лягер было ранавата, некаторыя расыягнуліся ў засені, падрамалі. Калі сонца апусыцілася, я падаў каманду «Пад'ём». Усталі, пачалі строіцца. Аднаго няма.

Шукалі, крычалі, бегалі па вуліцы, пыталіся прахожых – ніхто нікога ня бачыў. Зынік чалавек.

Праклінаючы ўсё на съвеце, павёў строй у полк.

Не хапіла духу далажыць камбату, што прапаў салдат. Думаў: далажу заўтра, усё роўна вечар, вячэра і адбой. Аж уначы выклікае камандзір палку. Мяне і камбата. Прыйшлі да яго ў палатку. Палкоўнік съвірэпы, як тыгр. Камбат не разумее, у чым справа. А я разумею, але маўчу. Толькі думаю: адкуль яму ўначы стала вядома пра маю бяду? Наіўны я быў яшчэ хлопец. Толькі споўнілася 22 гады.

З тae палкоўнікавай палаткі адправіўся на гарнізонную гаўптвахту.

Першую за маю нядоўгую службу.

А салдат назаўтра прыйшоў на абед.

Аказваецца, так добра заснуў, што праспаў амаль суткі. Казаў, спаў бы і болей, ды захацеў есьці.

Мне ж усё роўна трэба было адбыць пяць сутак.

Парадкі на гаўптвахце былі жорсткія, зусім турэмныя. Арыштаваныя жылі напаўгалодныя, у цесных камэрках. Трэба было яшчэ выконваць рэжым. У 5 гадзінаў быў пад'ём, канваіры забіralі тапчаны – каб ня спалі. А каб не ляжалі на бэтоннай падлозе, налівалі на яе 2–3 вядры вады. Добра, аднак, што не было сумна. У камерах сядзела па пяць-шэсць афіцэраў, якія ўвесь час «травілі», размаўлялі. І ня толькі размаўлялі. З волі знаходзілі спосаб перадаць бутэльку, і тады тайком выпівали. Але начальнік гаўптвахты быў чысты зьевер – здавалася, ён усё жыцьцё ненавідзеў афіцэраў і помсыціў ім за штосьці.

Вярнуўшыся з гаўптвахты, я падаў чарговы рапарт на дэмабілізацыю.

Самае горкае становішча ў вайсковай службе – апынуцца ў адзіноце, страціць сувязь зь сябрамі, быць вырваным са звыклага сяброўскага асяродзьдзя. Шчасльвия тыя людзі, што праваявалі ўсе гады вайны ў адной часыці, не апыналіся, як я, кожны раз у якасці новенькага, чужога. І ўжо шчасльцем было спаткаць на вайсковых дарогах старога сябра. Выпадкам у Нікалаеве я сустрэў Вальку Бахцігозіна, аказваецца, ён служыў у артпалку гэтай жа дывізіі. І

ўсё быў малодшым лейтэнантам. Не шанцевала Вальку на службе. Мабыць, як і мне таксама.

Увесень я захварэў на дызэнтэрую і трапіў у шпіталь.

Хвароба гэта, як вядома, ня надта цяжкая, але даволі дацучлівая, трэба выконваць дыету, прыймаць нейкія лекі. Сьпярша было нават прыемна – адпачыць ад прыгнёту службы, заняткаў, пастраенняў, парадаў. Нават ад арганізаваных паводле плянаў намаглітаў выхадных дзён. Ад выводак конскага саставу, якія выматвалі сілы ў салдатаў і афіцэраў. Але шпітальнае жыццё хутка і надакучвала – найперш адсутнасцю волі. Так хацелася проста выйсці за агароджу, на гарадzkія вуліцы. А нельга ў шпітальным халаце, тапках.

Выпісаўся акурат перад восеньскай інспэктарскай праверкай.

На праверку прыехаў са штабам камандуючы Адэскай акругай маршал Жукаў. Пастроілі афіцэраў палку. Дала-жылі. Выйшаў, стаў перад строем – каржакаваты, у шынялі, са строгім тварам. І загадаў – усіх у фізгарадок. Прыялі, перастроілі ў калёну па два. Загадаў: на «каня» – наперад! Адзін за адным пабеглі. Мала хто пераскокаў, большасць не магла. Яно і зразумела: афіцэры былі розныя – маладыя і гадоў пад пяцьдзесят. Жукаў загадаў: хто пераскочыў – вольныя, астатніх трэніраваць і паслья далахыць. Адбесьціў нас усіх: «Зажралісь, разжирели!.. Вот смотрите, как надо!». Падагнуў полы шынялю, коратка разъбесіў і гоп – пераскочыў.

Мы засталіся, ашаломленыя зласцілівасцю знакамітага палкаводца сталінскай школы.

Полк перабраўся на зімовыя кватэры – у гарадzkія казармы. Трэба было шукаць якое жытло ў горадзе. У часыці нікому кватэр не давалі. Я перанёс свой мяшэчак да Валькі, які яшчэ раней кватараваў за паркам імя Пятроўскага. Гаспадынія кватэры была старая сівенская бабка ды бабчын кот. Яна напрасіла ў нас ня грошай – прасіла: можа б прывезлы якога паліва. Мы бадзёра абяцалі, хоць

ведалі добра – дзе мы яго возьмем, тое паліва? Так і жылі ў съцюдзёной бабчынай хатцы, накрываліся салдацкімі коўдрамі, шынялямі і плашч-палаткамі. Саграваліся лепши на вуліцы, хуткім крокам па дарозе ў казармы. Па-ранейшаму было галаднавата, грошай амаль не было зусім. Да новага, 1947 году ўвесь мой заробак пераводзіўся на атэс-тат, які я не хацеў адклікаць. Неяк перрабіваўся на надзённым пайку. Пасьля новага году стаў атрымліваць свае 650 рублёў у месяц.

Між тым у паўднёвым горадзе Нікалаеве буюў бандытызм. Былі выпадкі нападу бандаў на каравул пры складах. Ноччу рабавалі запазынелых прахожых і афіцэраў. Асабліва ў раёне Пятроўскага парку. Аднойчы камандзір роты суседняга палку, позна вяртаючыся са службы, прыхапіў з сабой свой ТТ, і як яго спынілі двое, патрабаваўшы зьняць боты, стрэллю і забіў аднаго. Афіцэра судзілі і далі шэсць гадоў за забойства. Такое было заканадаўства – у інтарэсах крымінальных элемэнтаў, як і заўжды, дарэчы. Пасьля таго выпадку забаранілі даваць афіцэрам іх зброю. Хай лепши зьдзіраюць боты.

А зъдзіралі доўга яшчэ. Беспакарана.

У лютым нечакана мне далі адпачынак. Выправіў дакументы і кінуўся на вакзал. (Там сустрэў колішняга вучылішчнага выкладчыка тапаграфіі Рамественскага.) Валька зьевзідзіў у свой Ачынск, здаецца, раней за мяне.

Дабіраўся зь перасадкамі: у жахлівым Харкаве, Вільнюсе. І вось на золаку зълез з цягніку ў Падсьвільлі, дзе працавала рахункаводам сястра Валя. Знайшоў яе ў нейкай раённай установе. Разам зь сябrouй яна начавала на сталах у той жа ўстанове. Былі сълёзы і радасць сустрэчы. Удзень мы пехатой выбраліся цераз лес і балота да Кублічаў. Трохі падвезылі на санях лесанарыхтоўшчыкі. А каля Кублічаў сустрэла стрыечная сястра Жэня, паклалі на яе сані мой няцяжкі ўвогуле, але надаедны чамадан.

Дома ўсё аказалася такім, якім я пакінуў гадоў 7 таму. Вёска неяк убераглася ад разгрому. Маці па старэла дужа,

бацька таксама. Затое падрос брат Мікола. Удвох зь ім мы зъезьдзілі ў Гаі, съсеклі і прывезылі сухадрэвіну на дровы. Жыцьцё тут было да жаху беднае, каровы не было. Бацька хадзіў прасіць паўлітра малака ў брыгадзіра – для афіцэра Чырвонай арміі. Гадавалася малое парасё, якога вырашылі прырэзаць з нагоды госьця. Каб хоць заскварыць булён. Расказвалі пра вайну, што давялося перажыць. Страху натрываляліся даволі і за сябе, і за сына, ад якога не было ні слыху, ні духу. А затым па вызваленыні ў 44-м прыйшла «пахаронка». Добра, што тут жа прыйшоў ад мяне ліст. Сястру Валю немцы вывозілі ў Германію, ды яна ўцякла – саскочыла з цягніку. Пасыль былі нямецкія аблавы, у часе адной зь якіх яе выдала стрыечная сястра. Схавалася была ў кусьце каля сажалкі, а тая паказала немцу. З зайдрасьці, што ўратуеца.

Хлеба не было, бульбы таксама. Успамінаючы, аднак, вайну, казалі: затое тады ад'еліся. І хлеба было, і да хлеба. Калгасы распусыцілі, абраблялі свае надзелы. Было і немцам, і партызанам, і сабе заставалася. Ня тое, што ў калгасах... Ды мінулася тое. Цяпер зноў калгас.

Сябры дзяцінства былі дзе хто. Некаторыя маладзейшыя яшчэ служылі. Некаторыя пагінулі ці зьніклі за вайну. Настаўнікі таксама. Ды і настаўніцы. Мястэчка Кублічы, ладнае такое, старажытнае мястэчка, было панішчана дашчэнту, засталося некалькі хат. Усё яўрэйскае насельніцтва знайшло свой канец яшчэ ў верасьні 41-га году каля Ушацкіх могілак, у агульнай яме.

Увечары прыходзілі да мяне старэйшыя аднавяскоўцы, расказвалі пра свае партызанская жахі. Жахі блякады. Жахі пераходу фронту, як іх бязбройнымі калонамі пасылалі празь Віцебскія вароты па зброю. Пратое расказваў Азевіч Дзям'ян, сын «ворага народу».

Маці падумала схадзіць у свой родны Завулак пазнаёміць мяне са сваім братам Лявонам і яго сям'ёй. Першы раз у жыцьці перайшлі зь ёй былу дзяржаўную мяжу, лесам, каля спаленай Асінаўкі выйшлі да спаленага Завулку. Дзядзька Лявон зь немалой сям'ёй жыў у асеці. Там мы

з маці і гасьцявалі дзень. Адзін сын дзядзькі Лявона загінуў пад Кёнігсбэр gam, другі яшчэ служыў у войску. А дзядзька Лявон, аднавокі вясёлы чалавек, як і ўсё жыцьцё, лавіў рыбу. З таго і жылі.

Трэба было зрабіць адзнаку ў ваенкамаце аб прыезьдзе і выезьдзе, таму паехаў у Вушачу. Там спаткаў сябра дзяцінства Мішу, які працеваў загадчыкам парткабінэтu, а жанаты быў з маёй аднаклясьніцай Сімай. Ён нядаўна дэмабілізаваўся і цалкам ужо ўвайшоў у грамадзянскае жыцьцё. І, вядома, быў членам ВКП(б). У Міши і Сімы я добра пачаставаўся самагонам і пайшоў дадому. Ішоў доўга. Сыпярша па саннай дарозе, пасьля з Селішчаў па цаліку. Ледзьве дабрыў.

Некалькі разоў падаў, але, паляжаўшы, уставаў. Баяўся замерзнуть.

Няласкава сустрэла мяне радзіма Беларусь, але дужа не хацелася ад'яжджаць на далёкі апрыклы поўдзень. Ды мусіў. Нічога нельга было зрабіць па сваёй волі, усё маё жыцьцё падлягала волі чужой. Дзяржаўнай. І не было каму скардзіцца, да каго апеляваць.

На тлумных, набітых пасажырамі цягніках неяк дабраўся да Нікалаева. Урэзаў свой водпуск дні на тры – каб не спазыніцца ў часіць. За спазыненъне дужа ўшчувалі. А я і так быў ня самы ўзорны ўзводны. Прыйехаўшы, адразу падаў рапарт на дэмабілізацыю. І тут жа атрымаў адмову. Трэба служыць, мацаваць абароназдольнасць Радзімы, у чым і заключаецца абавязак кожнага грамадзяніна СССР. Дзякую за тлумачэнъне, думаў я, пакідаючы кабінэт начальніка аддзелу кадраў дывізіі. Мацуем, аж уваччу цёмна.

Вясной зноў пярэбары ў надакучлівы, пракляты лягер пад Цярноўкай. Уся мая душа пратэставала супраць бязмозглых армейскіх парадкаў, камандзірскай дэспатіі, улады паліторганаў, якая пасьля вайны ўсё болей убіралася ў сілу. Пасьля зімовага водпуску я, здаецца, абсымрэў, мабыць, рашыў, што па-добрачу з войска ня вырвацца. Думаў, як быць далей. Менавіта ў той час да мяне пачалі пад-

язжджаць: уступай у партыю. Хоць малады, але франтавік і г. д. А мне ўжо абрыдзеў нават камсамол зь яго нуднымі папяровымі справамі, фармальными сходамі, усёй яго дзелавой нікчэмнасьцю. Я, колькі можна было, аднекваўся. Але ўрэшце парторг загнаў у кут: дамовіўся, рэкамэндацыю дадуць. Ужо і далі. Што ж, напісаў заяву. На сходзе пярвічнай нават прынялі. І я думаў: здаецца, папаўся, што было рабіць?

Але душа мая пратэставала, не згаджалася. Адчуваў: прымуць у партыю – з арміі ня вырвуся. А я не хацеў служыць ні аднаго дня.

І тут у канцы красавіка – загад аб дэмабілізацыі вялікай групы афіцэраў. І Быкава ў tym ліку.

Я кінуўся ў штаб, з абхадным лістом аббегаў службы. Хутчэй-хутчэй, пакуль не затрымлі тыя... Бо ўжо засталася толькі парткамісія пры дывізіі... Але я адчуў волю, да якой імкнуўся і апроч якой у мяне нічога не было ні ў душы, ні ў сэрцы.

У Дзень перамогі 9 мая 1947 году шчаслівы і вольны ехаў цягніком з Харкаву ў Менск. Будуче ўяўлялася дужа няпэўна. Канешне, да бацькоў у галодны, разбураны край ехаць ня мела сэнсу. Якой хлебнай спэцыяльнасьці таксама ня меў. Думаў, можа ўдасца паступіць вучыцца ў тое ж мастацкае вучылішча? Дачуўся, што ў Менску жыве колішні наш дырэктар мастак І. Ахрэмчык. У паўразбураным горадзе адшукаў Саюз мастакоў, сказаў, Ахрэмчык будзе пасыля абеду. Пасоваўся па горадзе, пасядзеў на лаўцы ў сквэры. А надвячоркам і праўда пабачыў Ахрэмчыка.

Сустрэў ён мяне невясёла, сказаў, што мастацкага вучылішча ў Віцебску няма і наўрад ці будзе. У Менску нават прафэсыйным мастакам жыць цяжка. Асабліва матэрыяльна. У Захадній Беларусі ў гэтым сэнсе трохі лепш. Многія мастакі атабарыліся там. Напрыклад, у Гародні. Пакуль што, канешне, халтура, заказы. А праз год-два, мабыць, зьявіцца магчымасць арганізаваць вучобу. У Менску ці Віцебску.

Ён даў мне накіраваныне да старшыні гарадзенскай філіі мастакоў Віктара Марозава, і я пайшоў на вакзал выпраўляць білет. На Гародню.

У Гародню цягнік прыйшоў з раніцы, я выйшаў на маленькую прывакзальну плошчу і спыніўся. Старыя, невялікія дамкі, старыя дрэвы, некалькі вуліцаў, што разыходзіліся ў розных кірунках. Па якой ісці?

У мяне быў невялічкі фібрэвы чамаданчык і шынелак. У кішэні вайсковыя дакумэнты і 1.200 рублёў грошай. А ў горадзе ніводнага знаёмага. Праўда, у вагоне пазнаёміўся зь дзяўчынай, якая, дазнаўшыся, хто я і за чым еду, расказвала пра Гародню. Расказвала з захапленнем. І я ўжо гатовы быў захапляцца. Асабліва Нёманам, замкам над ім. Толькі дзе яны? Зынікла і дзяўчына. Абязала пачакаць, ды працала.

Пайшоў па адной вуліцы – Будзённага, павярнуў на Пясочную, выйшаў да гарадскога парку. Папытаўся, дзе вуліца Клары Цэткін. Паказалі. Пайшоў...

Сыштак другі

Гэты сыштак пачынаецца з картаў. Тоё мне здаецца сімвалічным. Я зайды любіў карты. І сёння магу разглядваць іх гадзінамі. Хоць бы і знаёмыя.

А як былі дорагі карты ў вайну. Для кожнага афіцэра. Асабліва артылерыста. Бяз карты нельга было стравяць. Нашых картаў, на жаль, было мала, ды і недакладныя яны былі. Калі трэба былі дакладныя (артылерыстам), звычайна стараліся дастаць нямецкія. Немцы лепей за нас ведалі нашую мясцовасць.

Але гэта між іншым.

25 сінегня 1993 г.⁴⁵¹

Шкада, тут няма карты Беларусі.

Гэтая філія Саюзу мастакоў, а дакладней – майстэрня, была ў адным пакойчыку на першым паверсе старога дому.

За сталом сядзела сакратарка – прыгожая дзяўчына Марыя, неўзабаве паявіўся і Віктар Марозаў – сярэдніх гадоў мужчына, былы камбат супрацьтанкавых гарматаў, з ордэнам Чырвонага сцягу на борце. Я расказаў пра сябе. Віктар Фёдаравіч уздыхнуў, але тут жа і зас্মяяўся: «Што ж, будзем працаўца. Каб толькі была праца. Ну але ладна. Кватэра ёсць?» – «Не, няма». – «Ну, кватэру знайдзем. Трэба ў Мар’і Іванаўны папытацца. А чамадан пакуль што можна во ў Коха пакінуць». Ён кіўнуў у бок франтавата апранутага чалавека з бародкай, мастака Коха, які таксама згодна заківаў галавой. «Ну так, мо-о-жна». Неўзабаве ён павёў мяне да сябе на кватэру, кудысь за вакзал, там яго гаспадыня пачаставала мяне кубкам малака з лустай хлеба. Можна было жыць.

Надвячоркам у майстэрню сабраліся гарадзенскія масатакі, апроч ужо вядомага В. Марозава, прыйшоў Ігар Васільевіч Сямёнаў, загадчык майстэрні Яфім Сальнікаў, павялі мяне некуды за Нёман. Перайшлі пантон – прыгожы і, мабыць, высокі мост быў узарваны і ляжаў пралётамі ў вадзе. На пачатку вуліцы Ласасянскай стаяў ладны дамок, дзе кватараўца былы сяржант падначаленай Марозаву батарэі – Фёдар Іванавіч Лукаянаў з жонкай Марыяй Іванаўнай і двумя дзецьмі. Яны і прынялі новага кватаранта, адвёўшы яму невялікі пакойчык з тахтой пры сцяне. У той жа вечар пайшлі гэтую справу абмыць. Абмывалі ў рэстаране «Нёман», пасъля чаго ў мяне засталося якіх рублёў 300 грошай. Ну але тое – не бяда, сказаў мне мае новыя дружбакі, шчасце – ня ў грошах. Увогуле я быў згодны. На той час.

Пачыналася маё новае жыцьцё «на гражданке», якога я ня ведаў, да якога ня быў прызывычаны. Мар’я Іванаўна, мілая гаротніца-жанчына, клапацілася пра мяне, бы маці: і пакорміць съняданкам, і памые бялізну. Фёдар Іванавіч недзе працаўцаў у партыйна-гаспадарчым апараце, вяртаўся ноччу, як правіла, пад моцным хмелем. Часам буяніў, памыкаючыся біць Мар’ю Іванаўну – была ў яго на яе

нейкая крыўда. Аднойчы, як я яе бараніў, перапала і мне – расьсек губу. Цьвярозы ж гэта быў ціхі мірны чалавек. Пасьля дазнаўся, што быў ён рэпрэсаваны, адсядзеў гадоў пяць у турме. А да таго працаваў «у ворганах» у Баку. Хапаў сам па начах, а неяк сказаў: «Табе, Лукаянаў, сёньня адгул. Адпачывай». І тады скапілі самога. Праўда, у пачатку вайны вызвалілі і адправілі на фронт. Меў Фёдар Іванавіч трыв ордэны. На вайне быў разъведчыкам у артылерый.

Адразу пераапрануўся ў цывільнае: танны гарнітурчык зьбярог яшчэ з часу аўстрыйскіх трафеяў. Затое ў Гародні купіў шэры каплюш – здавалася, без капелюша мастаку нельга. Мастакі аднеслыся да дэмабілізаванага хораша, патаварыску. Самі амаль усе былі такія ж. Іван Пушкоў, старшы лейтэнант, артылерыст, Сальнікаў, Сямёнаў, Парахня, мастакі-афарміцелі былі зь ліку вызваленых палонных, у лягерах таксама працавалі мастакамі. Увогуле славуныя былі людзі, але бяды ў тым, што было мала работы. Заказы – выпадковыя і капеечныя. Зарплату плаціць не было з чаго. Затое, калі каму перападала, зьяўлялася капейчына – ішлі гурбой у рэстаран. І там да канца. А на другі дзень – у доўг. «На карандаш». Тут у маіх сяброў былі шырокія магчымасці. Усюды, ва ўсіх забягалаўках яны ведалі па імёнах буфэтчыц, афіцыянтак. Сувязі і канктактабельнасць былі самыя дзівосныя. Асабліва пад градусам.

Марозаў таксама жыў за Нёманам, ад мяне – цераз бульбяное поле. Звычайна раніцай я ішоў па яго і чакаў каля веснічак. Жонка, мілая клапатушка Леначка, выпраўляла яго на працу. «Ну, дык ты ж, Ванечка, сёньня не бяры...» – «Не, ну што ты!» – «А то ж учора пазнаць было нельга: як зямля». – «Не, сёньня не, я ж сказаў...» – «Але ж ты і ўчора казаў». – «Дык то ўчора. А сёньня маё слова – жалеза», – казаў Віктар Фёдаравіч і падміргваў мне. Мы выходзілі на вуліцу.

«Ну, куды пойдзем?» – пытаўся сябра. У абодвух пасыля ўчарашняга трапшчэлі галовы, а грошай не было – учо-

ра спусьцілі зарплату, і Віктар Фёдаравіч пачынаў калькуляцыю: «У блакітным сядзелі аж на тым тыдні, але там я павінен мнагавата. У Фені былі пазаўчора. Не, не гадзіца, скажа, кожны дзень ходзіце. У Ніны Пятроўны даўно не былі. Праўда, і той вінен. Але ўсяго сто. Ідзем да Пятроўны».

Пятроўна гаспадарыла ў чыгуначнай забягалаўцы. Віктар Фёдаравіч з парогу чынна раскланяваўся, цалаваў ручку гаспадыні і пачынаў заказваць. «Два па дзьвесьце, вунь туу вяндлінку, гурочкі»... Пятроўна нецярпліва напамінала пра доўг, і Віктар Фёдаравіч таксама нецярпліва яе запэўніваў: «Усё будзе, дай заказаць. Расплачуся чынчынам». Хоць і зь недаверам, гаспадыня ставіла закусь, налівала дзьве шклянкі. Паправіўшы галоўку, Віктар Фёдаравіч уставаў, зноў цалаваў ручку і лез у кішэнь. Далей наступала самае важнае. На пачыранелым, трохі са сълядамі асьпінак ягоным твары адбівалася зъянтэжанасць, і ён зь непадробным жалем, з роспаччу енchyў: «Во халера! Гэта ж я другі касыцом надзеў... А грошы...».

Трэба было разумець так, што грошы засталіся ў другім, найноўшым гарнітуры. (Каб той быў у яго!) Пятроўна злосна съмаялася. «Не перажывай, – запэўніваў яе Марозаў. – За мной не заржавее».

І выходзіў, пахмялёны і задаволены.

Працы ў майстэрні было ня дужа шмат, вольнага часу даволі. Я маляваў алеем і акварэльлю, хадзіў у прыгарады на эцюды. Зрабіў некалькі копіяў – фламандцаў і Шышкіна. Бачыў, аднак, майстэрства майго бракуе. Усё ж для мастака патрэбна няспыннасць, штодзённасць занятку, інакш рука траціць цвёрдасць, а зрок – вастрыню. А ў мяне якіх сем гадоў перапынку, – час, аддадзены вайне, вайсковай навуцы, якая цяпер без патрэбы.

Але мастацтва – дзеля вольнага часу, дзеля душы. А для жыцця штодзень патрэбныя былі грошы, якіх не было. З Андрэем Засыпіцкім (таксама дэмабілізаваным скульптарам) мы што-колечы афармлялі для кінатэатру. Афармлялі парк. Калі што зараблялі, дык тут жа ўсё і пакідалі

ў рэстаранах ці забягалаўках. Цяжкі быў час. А людзі мне падабаліся.

Апроч Віктара Марозава, які лепш за ўсё працаўаў у графіцы, някепскім майстрам абяцаў стаць Іван Пушкоў, а таксама Дзіма Парахня, жывапісец з адметным густам. Часам прыходзілі да нас Валянцын Савіцкі, Міхail Плужнік. Часыяком «прыбырыдаў» да майстэрні хворы, няшчасны Дзешка, які ўжо амаль нічога не рабіў, жыў толькі тым, што зь літасыці атрымліваў ад сяброў. А некалі ён скончыў Варшаўскую акадэмію, дзе вучыўся разам з Кохам.

Арыстакратам мастацкага цэху лічыўся Ігар Васільевіч Сямёнаў, мастак-афарміцель. Афарміцель ён сапраўды быў выдатны, усё рабіў па вышэйшым клясе: прыгожа і акуратна. Гэта быў рыцар, маг рэстараннага дзеяства: калі меў грошы, частаваў направа і налева, плаціў вялікія чаявія, паводзіў сябе ў хмелі высакародна і прыгожа. Калі грошай не было і яго самога частавалі, ён прасіў толькі: «Разылічвацца дай я буду». Тады яму перадавалі кашалёк, і ён шчодра адорваў афіцыянтку. Марозаў наадварот, у гэтае справе паводзіў сябе авантурна: калі падабаўся хрэн, закупляў яго оптам, усё блюда. А то мог папытатцца, колькі каштуе люстра пад столылю, і, заплаціўшы ашалелую суму, пабіць яе палкай. У той жа час быў чалавек разумны і адукаваны. Варты было яго паслухаваць на начной вуліцы, калі мы пасъяля рэстарана вярталіся дадому. Да якіх толькі філасофскіх вышыніяў ён не ўзынімаўся!..

Гэта быў выдатны мастак-філосаф.

З пакарэжаным вайною лёсам.

Зараблялі мала, а пілі ўсё болей. Калі бывала ў кішэні паяўлялася якая сотня, Марозаў у забягалаўцы калькуляваў яе так: на 95 рублёў выпіўка і на пяць рублёў – закусь. «Не чревоугодничай», – запісаны ў Бібліі, напамінаў ён нам. Увогуле, яму не пярэчылі.

Апошнім буйным заказам, які мы выканалі ў ту ю восень, было афармленыне гарадзкога кірмашу: шыльды, стэнды, рэклама. Пасъяля ўжо не было нічога. Не было і грошай.

У забягалаўцы, што была на пачатку вуліцы Клары Цэткін, часам паяўляўся высокі пажылы чалавек, выпіваў куфаль піва. Неяк Ігар Сямёнаў пазнаёміў мяне зь ім. То аказаўся бухгалтар рэдакцыі абласной газэты «Гродненская правда». Рэдакцыя была побач, у суседнім будынку. Гэты Кавальскі, аднак, быў палкоўнік царскай арміі, былы кавалерыст. Вядома ж, дваранін. Што-нішто ён расказваў з колішняга свайго жыцьця і тым цікавіў нас. У яго ж можна было папытацца, як робіцца газэта, – то ўжо была мая цікаўнасць. І вось у канцы году ў «Гродненской правде» паявілася аб'ява пра тое, што рэдакцыі патрабуецца карэктар, які добра ведае беларускую мову. И ў мяне зьявілася жаданыне. Пры сустрэчы я сказаў Кавальскаму, які тут жа і завёў мяне ў рэдакцыю. Да адказнага сакратара Цыпінай.

З новага году «Гродненская правда» павінна была выходзіць на дзвіюх мовах, і рэдакцыя рабіла пэўную падрыхтоўку. Ганна Ілынічна Цыпіна шмат са мной не размаўляла – прапанавала напісаць біяграфію і заяву. Прачытаўшы іх, мабыць, засталася задаволенай і загадала другога студзеня прыйсьці на працу.

Пачалося новае жыцьцё, звязанае са словам, з паліграфіяй, з няспыннай вытворчасцю. Граматыку беларускай мовы я ведаў (дзякую Андрэю Дзям'янавічу Курчанку), газэтная лексыка, як вядома, ня самая цяжкая ў мове. Праўда, нуднавата было вычытваць гранкі, рабіць зверкту карэктуры. Працавалі па парах, з падчытчыкам. Падчытчыкам у мяне быў малады хлопец зь мясцовых Міша Яскевіч. Побач быў наборны цэх, дзе стракаталі лінатыпы, вярстальны цэх. Там усё было цікава. Мяне дужа цікавіла ўсё, што было звязанае з друкам. З друкаваным словам.

Рэвізійным карэктарам рускага выдання на той час працеваў Мікола Аўчароў, таксама з вайскоўцаў, былы настаўнік. Чалавек труднага лёсу, ён на пачатку вайны трапіў у палон, атруціўся ў канцы вайны метылавым сыпіртам, таму амаль ня піў. Да яго ўсё чаплялася НКВД,

цягалі на допыты. Гэта быў адмысловы грамацей, верны рыцар газэтнай пісьменнасці. Змагар. За тое яму і перападала, [што] зрабіла яго нэрвовым і падазроным. Але па ведах граматыкі ў рэдакцыі яму не было роўных.

З прычыны кепскай працы друкарні газэта спазнялася з выхадам, карэктары нярэдка працавалі да глыбокай ночы. Па начным горадзе я дабіраўся да свае Ласасянской. Горш стала, як разыліўся Нёман і зынесла пантон. Тады сувязь з Занямоньнем была толькі на лодках. Адзін рубель з чалавека за пераправу.

Вясной мяне перавялі ў сакратарыят стыльрэдактарам.

Майм абавязкам стала вычытваць усе пераклады матэрыялаў, што здавалі з аддзелаў, іх перакладалі дзьве машыністкі – Быкова і Радзішэўская. Часам таксама Баўдзей. Я заняў месца ў асобным кабінэце намесніка рэдактара па беларускім выданьні Лютарэвіча. Тут было вальней, чым у карэктарскай, але зноў жа – вытворчасць, тэрміновасць. Калі перадавалі які афіцыйны матэрыял па тэлетайпе, каб паскорыць пераклад, дыктуваў яго машыністы. А такіх перадачаў было ледзьве ня кожны дзень. Усе пастановы ЦК, пропагандовыя матэрыялы, да якіх вельмі чуйны быў рэдактар, былы партызан Бураў (затым Вадап'янаў). Але зь імі я меней меў справу, болей з адказным сакратаром Ганнай Ілынічнай Цыпінай, клапатлівай газэтнай працаўніцай, жонкай былога рэпрэсаванага цэнтра Дзяніскевіча. Яе намеснікам быў А. Кіркевіч, сталы газэтчык, што ў войску працаваў у газэце. Але самы сімпатычны чалавек у сакратарыяце быў незабыўны Георгій Аляксеевіч Цъвятніцкі, выпускавучы, сталы жыхар Гародні, чалавек з універсальнай адукцыяй і буржуазнага выхаванья. Ён ведаў усё, мог адказаць на любое пытаньне. І быў спакойны, паважны і пачцівы. Звычайна маўклівы, заняты працай, ён толькі ўвечары, калі мы заставаліся ўдвох, мог разгаварыцца – аб чым хочаш. Але ніколі аб сабе. Яно і зразумела. Георгій Аляксеевіч усю акупацию пражыў у Гародні, а гэта на той час шмат што значыла. Найперш для органаў.

Патрэбныя былі дакумэнты аб адкукацыі, але дзе іх узяць? Напісаў у райана ў Вушачу, ды адказу ўсё не было. Школы ў Кублічах таксама не было, зьбіраліся будаваць замест спаленай у вайну. Між тым самому захацелася пісаць у газэту. Схадзіў на Гарадзенскі шклозавод, напісаў невялікі нарыс «Шклавары». Надрукавалі, акуратна выразаў і паклаў у свае паперы. Зь нецярпеньнем чакаў лятучку, калі раз на тыдзень рабілі разбор надрукаванага. Асабліва ніхто не пахваліў, але і не палалялі, і то добра.

Вясной пад Дзень Перамогі накрэмзаў нешта, што назваў апавяданьнем «Цывілі акацыі», і, набраўшыся рашучасьці, аднёс намесынку рэдактара Андрэю Абрамавічу Салаўеву. Той прачытаў і сказаў у сакратарыяце, каб усе чулі: «Гэта заслугоўвае самай сур'ёзнай увагі». 9 мая надрукавалі. То было, канешне, абсолютна бездапаможнае сачыненьне на пропагандовую тэму, але той першы водгук старэйшага таварыша меў для мяне вырашальнае значэнне. Можа ўпершыню тады я адчуў, што нешта ўмею. Хоць, канешне, адчуваньне тое было надта ілюзорнае.

Улетку пад восень ажаніўся з Надзеяй Кулагінай. Яна вучылася ў пэдінстытуце, працавала ў вольны час у рэдакцыі падчытчыцай, дзе мы і пазнаёміліся. Расыпісаліся ў загсе, і яна паехала на работу ў Мсьціслаў. Кватэры, вядома, не было, жыць не было дзе.

У пачатку восені знайшоў кватэру ў прыватным дамку пад Каложай. Перабірацца было проста – ніякай маёмысці ня мелі. Мар'я Іванаўна ў якасці пасагу дала мне кававарку. Толькі не было кавы. Жыць удвох на маю зарплату ў 930 рублёў было нялёгка. Зь першых дзён узынікалі проблемы. Вольнага часу зусім не было, з рэдакцыі вяртаяўся позна, гадзінаў у дзесьць вечара. Раніцой бег да дзевяці.

У канцы восені перабраліся на новую кватэру па вуліцы Лермантава. Дамок быў у ціхай мясціні, але дужа стары. У той жа кватэры, у суседнім пакоі, жыла яшчэ сям'я, кухня была агульная. Дроў, вядома ж, не было – ні для прыгатаванья ежы, ні для ацяплення. Жылі так, бы на вакзале. Толькі перабыць ноч.

Неяк пабачыў Mixася Васілька, прыяжджаў у рэдакцыю, прывёз верш на съята. Жыў ён у сваёй Баброўні, выгляд меў сялянскі: у кожуху, валёнках. Але харектарам паказаўся мне надта ж добрым – сардэчным, уважлівым. Толькі зь нейкаю затоенай гаркотай у душы. Пасьля дазнаўся: была гаркота і надта па тым часе вялікая.

Напісаў і надрукаваў у сваёй газэце яшчэ адно апавяданье «У першым бай». Гэтае мне падабалася больш за папярэдняе, і таксама пра вайну. Асабліва яго ніхто не чытаў, водгукаваў не было. Пісьменьніцкага асяродзьдзя тады ў Гародні не існавала, нават літаб'яднанья не было. Што-нішто было ў мяне напісаны і яшчэ, але пакуль я нікому тое не паказваў, ды і сам быў ім незадаволены. Згубіўшы надзею атрымаць якія дакумэнты аб адкукацыі, вырашыў падрыхтавацца і здаваць [экзамэны] экстэрнам за дзясятую клясу. Але патрэбна было нешта мець хоць за дзяявітую.

Аднойчы, прыйшоўшы ў сакратарыят, убачыў новую супрацоўніцу прымисловага аддзелу, якім загадваў Л. Красьнянскі. Гэта была практикантка з університету: маленькае, чарнявецкае дзеўчанё зь вялікім чорным бантам на патыліцы. Хто тады думаў, чым яна стане для мяне – але праз шмат год...

Прыйшла вясна, і зноў напомніла пра сябе армія.

Аднойчы атрымаў аўвестку на вайсковыя зборы. Пайшоў да намесніка рэдактара А. Салаўёва, той заклапаціўся: хто будзе працеваць, трэ месяцы – ня жарты, і ён напісаў на фірменным блянку адносіну да гарваенкама палкоўніка Янузакава, аддаў мне. Я пабег у ваенкамат. Там, у прыёмнай ваенкама, было ўжо нямала такіх, як я, – усе хадайнічалі аб вызваленіні ад збораў. Палкоўнік быў злы і раздражнёны, як я заўважыў, нават не зірнуў на мяне, моўчкі ўзяў паперку. Ён прачытаў яе і пачаў кричаць, што ўсе адлынъваюць, а абараняць радзіму няма каму. Усё ж я бачыў, што ён вагаецца, і легкадумна рагыў пад-

штурхнуць яго ў пэўным кірунку. І я сказаў: «Рэдактар кака, што будзе званіца у абкам, калі вы...» – «А, у абкам? Званіца у абкам? Хай звоніца! – раптам вызыверыўся ваенкам. – Хоць да госпада Бога! Хай звоніца! А вы – заўтра ў 9.00 – у ваенкамат! Панятна?».

Так, здаецца, я спляжыў усю справу. І ня толькі справу, але і ўвесь ход майго жыцьця. Наступствты той мае рэплікі вылезылі мне бокам, перавярнулі лёс...

Вайсковыя трохмесячныя зборы былі арганізаваныя недалёка ад Гародні, на беразе Нёмана за Грандзічамі. Між дубамі былі паставлены палаткі, лінейна арганізаваны распарадак дня. І – заняткі. Як звычайна: статуты, палітпадрыхтоўка, артылерыя, артстралковая тактыка. Так поўны тыдзень. Афіцэраў запасу сабралі з усёй Беларусі, усе яны былі франтавікі. Вучылі іх таксама франтавікі, але кадравыя. Хоць былі і маладыя, пасъляваенных гадоў выпускса. Усё гэта была даволі апрыклая справа. Тым больш, што – непатрэбная. На тых зборах я сустрэўся з колішнім аднапалчанінам па 1245 ІПАТАПУ – лейтэнантам Крывавязам, ён жыў недзе ў Брэсцкай вобласці.

Усё тое лета і частка восені праішлі на зборах. Вучыліся, практикаваліся, здавалі экзамэны. На сваю бяду я здаў пасыпхова. Пасьля прыйшоў у рэдакцыю і атрымаў водпушк – на 24 дні. Трэба было б паехаць дадому, але рашыў пачакаць: не было грошай. Рашыў падзарабіць. Ды яй апрануцца. Бо ўсё хадзіў у вайсковым кіцелі і ў лейтэнантскім шынялі. Даношваў боты. Надзяя прывезла з Мсьціслава сястру Веру, выпускніцу тамтэйшай школы. Паступіла ў культпросветвучылішча. Жыць стала, вядома, у нас.

Адпачынку ў мяне заставалася ўсяго некалькі дзён, як паклікалі ў ваенкамат. Думаў: якога д'ябла. Адбыў зборы, казалі, цяпер мінімум гады два ня будуць чапаць. Аж у ваенкамаце аб'явілі загад міністра абароны аб залічэнні ў кадры Савецкай арміі. Войска, якое то скарачалі, то пашыралі, тады якраз пашыралася. Тэрмін прыбыцьця ў часыць –

праз два дні. Часыць знаходзілася ў Слоніме. Я ледзьве ня ўпаў ад тае навіны. У нашай групе на зборах былі афіцэры, што прасіліся ў войска, але ня я. Я лічыў, што разьвітаўся зь ім назаўсёды. Аж не...

З жалем разьвітаўся з рэдакцыяй, з Гародняй, дзе не давялося пажыць, а хацелася б. Слаўны ўсё ж горад. Праз два дні быў ужо ў Слоніме, адкуль атрымаў накірунак у недалёкі Альбэрцін – там фармавалася мэхдывізія. Зноў – мэхбатальён, батарэя супрацьтанковых гарматаў. Далі дзень, каб знайшоў кватэру, і – на заняткі па раскладзе. Абмундзіраваныне пацуль ня выдалі – не было на складзе. Вось так! Часыць фарміруюць, а матэрыяльных сродкаў няма. Так, дарэчы, заўсёды. У той былы Савецкай арміі.

Кватараўаў у Альбэрціне ля могілак, у хворага на астму дзядзыкі. Зрэшты – не кватараўаў, толькі начаваў. Раніцай яшчэ ў цемры – бег у часыць, што разъмяшчалаўся ў бараках нямецкай будоўлі на краі пасёлку, вяртаўся зусім зъмершы позна ўвечары. Заняткі, бадай, усе – у полі, у руху, на сьнезе і марозе. Калеў, гібеў, мёрз, трываў лаянку кадравага начальнства і думаў: навошта мне ўсё гэта? Але ўслых таго нельга было сказаць. За нашым настроем пульна сачылі камандзіры, палітработнікі, СМЕРШ, вольная пра-куратура, трывалыя.

Ранейшыя веды і вопыт (у тым ліку франтавы) мала што значылі, сталі прысылаць новыя статуты, новыя пра-вілы. І ўявілі страшеннью сакрэтнасць. Статут для заняткаў трэба было ўзяць у сакрэтнай часыці і пасыля заняткаў здаць яго туды пад расыпіску. Каб кожны раз ня бегчы ў штаб, некаторыя афіцэры пачалі рабіць выпіскі ў асабістую блакноці. Адзін камандзір батальёну павыпісваў з БУП-2 розных нормаў, а пасыля на занятках у полі згубіў той блакнот. Вясковы дзядзык, паехаўшы па дровы, знайшоў, прачытаў на вокладцы прозывішча і рашыў, што трэба аддаць, бо маёру, мабыць, ён патрэбны. У кірмашовы дзень адвёз у Слонім і аддаў у камэндатуру. Зрабіў падаруначак афіцэру.

Той падаруначак каштаваў маёру ягоных пагонаў плюс шэсць год пазбаўлення волі.

Зімой прыехала жонка, уладкавалася настаўніцай расейскай мовы ў Альбэрцінскай школе. Знайшоў новую кватэру, болей зручную, у кульгавага шаўца, таксама каля альбэрцінскіх могілак. Зіма таго году была лютая на халады, і амаль усю яе не зынімаў шынялю. Настрой быў паганы, якім ня быў нават у вайну. Гародню і маю працу ў рэдакцыі ўспамінаў як адзіны съветлы прамежак у май жыцці. Увесь час думаў, як вырвацца з гэтае вайсковай пасткі? Да, мабыць, вырвацца не было як.

Зіма была без адзінай адлігі, а вясна ўдарыла раптоўна і даволі ранняя. На першае мая ўжо ўсё было зелена, лес убраўся ў лістоту. У Альбэрціне і ваколіцах стала нават прыгожа: хвоі, возера... І менавіта ў такі час я атрымаў новы загад: зьбірацца на Далёкі Усход. На замену афіцэрам, якія выслужылі там свае трэй-пяць гадоў і пераводзіліся на захад. Загад, вядома, зъянтэжыў, але што зробіш? І хоць бы папярэдне паклікаць, пагутарыць. Дык не, загадана і ўсё. Канешне, у іх разнарадка, а я – новенькі. Усюды кепска быць новенькім, у тым я пераканаўся яшчэ ў вайну. Развілчыўся са службамі, зьбіў скрыню для багажу і на станцыю. Да новага далёкага жыцця. Новай службы.

Ехалі болей за дзесяць дзён, праз увесь Саюз, да Уладзівастоку. У мяне была бакавая паліца, ляжы і глядзі ў вакно. Бяскрайнія і неабсяжныя расейскія краявіды. Нечарназем'е, пасыль Урал, Сібір. Прыгожыя забайкальскія мясціны, само возера Байкал. На станцыях прадавалі гарачую бульбу, таплёнае малако, рыбу – омуль – каля Байкалу. Увогуле цікава. Амаль усе пасажыры вагону былі афіцэры з жонкамі і дзеткамі, ехалі, як і я, на замену. Меркавалі, куды трапяць. Найлепш было б у Примор’е, найгорш – на Чукотку, у Певек – на край зямлі.

Уладзівасток, Другая Рэчка – яны памятныя ледзьве на ўсім афіцэрам пасыльваенных часоў, многія праішлі праз іх. На Другой Рэчцы паблізу ад Уладзівастоку быў пе-

расыльны пункт. У вялізарных казармах на двух'ярусных жалезных ложках разъмішчаліся афіцэры – з жонкамі і дзецьмі, чакалі транспарту ў аддаленія раёны – на Сахалін, Камчатку, Курылы. Я тут прабыў ледзьве ня месяц у тым чаканьні. Прызначылі мяне на Курылы, самы паўднёвы іх востраў – Кунашыр, дзе стаяла ПАД – кулямётна-артылерыйская дывізія.

Справаў тут ніякіх не было, часам ездзілі на рэйсавых аўтобусах у горад. Уладзівасток, вядома, не эўрапейскі горад, але нішто, стаіць на гарыстым рэльефе. Мяне ўразілі памеры будынкаў МДБ⁴⁵² – цэлы вялізны квартал у цэнтры. (Тады яшчэ я ня бачыў такі ж квартал у Менску.)

Але вось у канцы мая або ў чэрвені [–] каманда грузіца на цеплаход. Цеплаход той, прауда, ідзе на Сахалін, у Холмск, але, сказаі, там хутчэй будзе транспарт на Курылы.

Выйшлі з порту якраз напярэдадні штурму, які перачакалі ў бухце Вольга. Даволі пакутная гэта справа – марское падарожжа на непрыстасаваным судне, у твіндэку, дзе ўсё тыя ж дзясяткі людзей у агульным памяшканьні з двух'яруснымі ложкамі. Да таго ж марская хвароба.

На Сахаліне немалой проблемай стала перабрацца з Холмску ў другі порт – Карсакаў. У Карсакаве таксама трэба было чакаць. І чакалі ўнейкім клапоўніку бліз порту. Адлучацца нікуды не дазвалялася, кожны дзень мог зьявіцца парагод. Такіх дзён набралася, можа, з тузін. Нарэшце пагрузіліся.

Кунашыр трэба было абагнуць з праліву, і мы доўга ішлі паўзь яго гарыстыя берагі. У цёмнай вадзе гулялі касаткі. Нарэшце паказаўся маленькі здалёк берагавы пасёлачак – райцэнтр востраву – Паўднёва-Курыльск. Тут быў штаб дывізіі, куды мне і належала зьявіцца. (Дарэчы, так кожны раз пры перамяшчэнні – па інстанцыях зверху ўніз: армія, корпус, дывізія, полк, батальён. І – усюды трэба знайсці штабы, камандзіраў, прадстаўляцца, чакаць прызначэння ніжэй. Ідыёцкая працэдура, што патрабавала безыліч часу і выслікаў. І нэрваў, канешне. Але нашыя нэрви-высілкі ў разылік ня браліся.)

У штабе дывізіі далі накіраваньне ў самы паўднёвы пасёлак, што стаяў на беразе праліву з Хакайда. Пасёлак называўся па імені расейскага дасыледчыка Галаўніна. Там быў кулямётна-артылерыйскі полк, на пірсе якога аднойчы ранкам і высадзіўся з кацеру лейтэнант Быкаў з жонкаю. Прадставіўся ў штабе. Палкоўнік Муратаў, тыповы франтавы выдзvіжнec, малапісменны, але дужа ўзнагароджаны, адвёў каморку ў афіцэрскім доме з жалезнай печкай. Дом стаяў якраз на беразе заліву. Усе зручнасьці – у двары. На пагорку за рэчкай – драўляныя казармы. Там мая батарэя. Призначылі камандзірам узводу ўпраўлення. (Да таго ўсё быў – агнявога ўзводу.) Тут ужо справа з разьведчыкамі, сувязістамі – не з гарматамі. Камандзір батарэі – капітан Балюкоў, франтавік, узнагароджаны пяццю ордэнамі, увогуле, як мне здалося, памяркоўны, незласылівы афіцэр.

Пачалася служба. На краі зямлі. Ззаду быў мацярык, Радзіма і японскі востраў Хакайда. Наперадзе – Ціхі акіян і Амэрыка.

Пайшла звычайнай вайсковай служба: заняткі, нарады, праверкі. Зрэшты, ня толькі звычайнай. Было вельмі шмат працы. Амаль кожны тыдзень у бухце, далёка на рэйдзе паяўляліся параходы, іх трэба было разгружаць. Грузы розныя, але тое лета была процьма боепрыпасаў – артылерыйскіх снарадаў. Съпярша іх выгружалі з трумаў у кунгасы – вялізныя такія лодкі, паслья з лодак – на пірсы, і затым на машынах везьлі ў недалёкі (10 км) пасёлак ля сопкі, дзе былі асноўныя склады. Праца амаль уся ручная, цяжкая. Салдатам даставалася.

Былі частыя землятрусы, асабліва вясной і ўвесені, таму дамы ўсе былі з дрэва, а печы – толькі жалезнія. Ад тae печы я ледзьве не спаліў дом – іду на сынеданьне і бачу: на маім даху гарыць дранка – ад жалезнай трубы. Добра, убачыў у пару – затушылі. А начальнік штабу падпалкоўнік Вячоркін так і спаліў свой дом – выскачыў у адным кіцелі. Пажараў было даволі. Асабліва зімой. Да й улетку.

Чытаць тут не было чаго, газэты паўгоду не прыходзілі – прысылалі вясной усе разам за некалькі месяцаў. Напісаў два ці тры апавяданыні і вясной паслаў у Менск, у часопіс «Полымя» на adres любімага мной зь дзяцінства Mіхася Лынькова. Праз колькі часу і праўда – атрымаў адказ. Mіхась Ціханавіч вельмі падрабязна разбраў апавяданыні, але ў канцы паскардзіўся на вялікую занятасыць, і я намёк зразумеў. Болей апавяданыняў не пісаў і нікуды не пасылаў нічога.

Вясной быў нераст ласосевых – ішла гарбуша. Вусьце рэчкі, што ўпадала ў затоку, было перапоўнена вялізнымі, з чалавека, рыбінамі, якія імкліва прабіраліся да вытокаў. Іх білі васыямі, стралялі з пісталетаў. Увесь травяністы бераг рабчулкі быў закіданы рыбінамі – бралі толькі ікру, якую, падсаліўшы, елі лыжкамі. Асабліва на закусь. Пілі разбаўлены 95% съпірт, які на разыліў куплялі ў суседній вёсцы Вінаі, дзе быў і заводзік агару (агар – рэчыва, што здабывалі з марскіх водарасьцяў).

Аднойчы полк паднялі ноччу па трывозе і вывелі на пазыцыі. Пазыцыі нашай батарэі былі на беразе затокі, гарматы паставілі на прямую наводку, выкалалі агнявыя, НП камандзіра батарэі. Усё, бы на вайне – сапраўды пачалася карэйская вайна. І хоць была яна чорт ведае дзе, нашае камандаванье правявила пільнасьць і засьведчыла баявую гатоўнасьць. Мы думалі: пасыпім колькі дзён і вернемся ў казармы, але не. Назад нас не вярнулі, загадалі як мае быць абсталяваць пазыцыі, арганізаваць кругласуточнае дзяжурства.

Каб абсталяваць пазыцыі ды НП як мае быць, патрэбнае дрэва. А дрэва паблізу не было. Быў лес у сопках, кілямэтраў за дзесяць–пятнаццаць, як яго адтуль было прывезыць, калі не давалі машынаў? Ды і сам лес ахоўваўся лясніцтвам. А між тым да нас зачасыціла начальства – з палку, дывізіі, арміі – камандзіры і камісіі, усё з праверкай, з нарадамі, з крыкам, лаянкай і вымовамі. Капалі траншэі, зямлянкі, вузлы сувязі. Дрэва па начах кралі, дзе толькі можна было. Часам – адзін у аднаго.

З той пары началося зусім франтавое жыцьцё – у зямлі. Як на вайне. Старэйшым дык то было звыклым, зямля прыхільна прымала чалавека, над якім – небясьпека. А маладыя бунтавалі. Мой сябра Лёнька Клімаў заўжды быў у канфлікце з камбатам, то праз свае частыя адлучкі ў вёску, то праз п'янкі. Балюкоў таксама часыцяком быў пад градусам. Сам жыў адзін, жонку адправіў на мацярык. Улетку піў сыпірт, а як ня стала сыпірту, ад камбата так і несла пахам трайнога [адэкалону].

Між тым сваім чарадом ішлі заняткі, асабліва палітпадрыхтоўка – два дні па дзьве гадзіны ў тыдзень. Апроч таго – інструктажы ў нампаліта. Праверка канспэктаў. І трэнажы па артылерыйскай падрыхтоўцы. Ішлі бясконцыя партыйныя сходы, на якіх адпрацоўвалі любімую тэму пільнасыці. У дні партыйных сходаў мяне, як беспартыйнага, прызначалі ў нарад. Са зьдзіўленнем даведаўся, што ў гэтym палку ўпаўнаважаных СМЕРШу не адзін афіцэр на полк, а, мабыць, сем: на кожны батальён, дывізіён. Усё лавілі, выкryвалі шпіёнаў.

Аднойчы раненька я прыйшоў на пірс – даведацца, калі пойдзе кацер на Паўднёва-Курыльск. І тут бачу: наш старшы ўпаўнаважаны СЬМЕРШу капітан Шырокая вядзе капітана Авяр'яна, за якім ідуць два аўтаматчыкі са зброяй. Я падзівіўся, Авяр'янаў быў у шынялі, але без пагонаў. Гэты афіцэр служыў начальнікам штабу батальёну, быў неблагі служачы. Пасъля дазнаўся, што атрымалася. Аднойчы капітан праспаў развод на заняткі – не зазваніў будзільнік. І ён, не стрымаўшыся, вылаяўся на адрес стаханаўскай вытворчасці. А за тонкай, з дошак, сыцяной тое ўчу́ югоны саслужывец, падпалкоўнік, які і стукнуў.

Празь дзень на афіцэрскай нарадзе палкоўнік Муратаў аўтавіў, што капітан Авяр'янаў арыштаваны за антысавецкія размовы.

Пра тое, наколькі небясьпечныя шчырыя размовы, я ведаў і раней. Але тут паявілася новая небясьпека – бытавая. Пасъля кожнага съята, калі газэты друкавалі на першай старонцы вялікі партрэт Сталіна, раненька оперупаўнава-

жаныя перакопвалі съмецыце за хатамі – шукалі дзе скамя-
чаную газэту з тым партрэтам. Пасьля было съледзтва. І
віноўніка знаходзілі. Гора таму было. У лепшым выпадку
выключалі з партыі.

Увесе той год прайшоў для мяне на НП над затокай,
якую я вывучыў да дробязяй. Назіраў, як мяняўся акіян;
улетку і ўвесень, уранку і ўвечары. Часамі ён быў цудоўны,
часамі агідны – у непагадзь. Жонка працавала настаўні-
цай у мясцовай сямігадовай школцы. Час чаргаваўся між
працай, дзяжурствам, заняткамі, праверкамі, дробнымі
непрыемнасцямі ва ўзаемаадносінах з начальствам. Вельмі
шмат займаліся артстралковай падрыхтоўкай на тым жа змай-
страваным мініятурным палігоне. Гэтым кіраваў інтэлігент-
ны і на рэдкасць добразычлівы начарт маёр Стаянаў.

У канцы году мяне падвысілі – перавялі ў штаб палку
да начальніка артылерыі падпалкоўніка Еўдакімава. Там
я зрабіўся старшим ад'ютантам артылерыі – начальнікам
штабу. На мяне леглі ўсе папяровыя справы – планавань-
не, справа здачнасць баявой падрыхтоўкі, арганізацыя арт-
стралковай вучобы афіцэраў артылерыі. Увогуле гэта было
спакайней і прыемней, чым сядзець зіму ў дымных зямлян-
ках і прымаць начальства ды правяраючых са штабоў. Але
тут зьявіліся свае праблемы. Шмат турбот патрабавала
абсурдная сакрэтнасць; кожная паперка ў штабе была з
грыфам «сакрэтна», яе трэба было атрымаць пад расыпіску,
пад расыпіску здаць і ня дай Бог згубіць. За страту не
адзін афіцэр паплаціўся кар'ерай. А то і воляй.

У лютым, якраз 23-га, на дзень Савецкай арміі, нарад-
зіўся мой першы сын Сяргей. Нарадзіўся дома, з дапамо-
гай фэльчаркі суседняе вёскі. Умовы для яго маленства
былі ня надта прыдатныя: стаялі халады, завеі, у пакой за
ноч замярзала вада. З дровамі былі хранічныя праблемы.
Паявіліся новыя (і немалыя) клопаты, новыя цяжкасці.
Трэба было падтрымліваць хоць бы мінімальну тэмпэра-
туру жытла, а тое пры жалезных печках было небяспечна:
часта востраў трэсьлі землятрусы. У такі час разваливал-
іся бляшаныя дымаходы і здараліся пажары.

Усчаліся праблемы з камандзірам маёй былой батарэі маёрам (ужо маёрам) Балюковым. Жывучы халасьцяком, маёр добра запіў. Часам дапіваўся да гарачкі. Неяк зъявіўся на батарэю і аб'явіў збор. Прыбеглі разылкі, усе ўлезылі ў большы бліндаж. І тады камбат запаліў дымавую шашку – хацеў праверыць проціхімічную гатоўнасць. Але многія былі без процівагазаў, і некаторыя страцілі прытомнасць. Ледзьве ажывілі. Начальства адхіліла маёра ад камандаўнія, назначыла з паніжэннем у дальні гарнізон. А мяне вярнулі ў батарэю – выконваць абавязкі камбата.

Менавіта ў гэты час пачалі цікавіцца маёй беспартыйнасцю. Як мог я аднекваўся – дужа не хацеў уступаць. Ужо хоць бы таму, каб ня большыць сваю залежнасць. (І без таго быў залежны на 90%). Ды не хадзіць на партсходы, якія выклікалі ў мяне дрыготку. Доўга цягнуў. Ды ўсё ж далі рэкамэндацыі, у тым ліку і маёр Стаянаў, які, бы спачуваючы, сказаў: «Куды дзенешся? Калі служыш, то трэба ўступаць. Я вось таксама позна ўступіў, і ў 45 год – маёр». Але ўся справа ў тым, што служыць я і не зьбіраўся – я хацеў вырвацца з арміі. Толькі не было як.

На партыйным сходзе разглядалася пытаныне аб майм прыёме ў партыю. Але, здаецца, тады ня вырашылі нічога. Трэба было праверыць маю біяграфію, біяграфію бацькоў. Паслалі запытаныні – па ўсіх лініях. І вось з аддзелу кадраў (ГУК) Міністэрства абароны прыйшоў адказ, што лейтэнант Быкаў В.У. забіты 7 студзеня 1944 году і пахаваны ў брацкай магіле, што ў вёсцы Вялікая Севярынка Кіраваградзкай вобл. Мяне пацягнулі да начальства: начальніка штабу, оперупаўнаважанага СЬМЕРП. Пісаў тлумачэныні, запаўняў анкеты... Рашэння пакуль ніякага не было, і я ўжо ня ведаў, чым тое скончыцца. І тады ўвосень са штабу аб'явілі, што я павінен паехаць на курсы ўдасканаленія, якія былі на Сахаліне. Пры штабе акругі. Гэтая навіна мяне, канешне, не парадавала, але мой ад'езд спыняў агідную тузаніну з уступленнем у партыю. Уступленыне адкладвалася да часу звароту з курсаў. А курсы былі дзевяцімесячныя.

Жонка з сынам заставаліся ў палку.

Яшчэ зь некалькімі афіцэрамі палку скіравалі на Сахалін.

Была позьняя восень, ішлі на вайсковым старажавіку, мора шалела. Мы не жывыя і ня мёртвыя ляжалі ў твіндэку, стараючыся толькі ўтрымацца за жалезныя прэнты ложкаў – так кідала з борту на борт. Ад марской хваробы съвет быў нямілы, здавалася, раней сканаем, чым патонем. А патануць быў шанец, маракі паслья самі казалі, што не спадзяваліся прыйсьці ў Карсакаў. Назаўтра ўбачылі: усе палубныя збудаваныні абмерзылі глыбамі лёду, судна магло перакуліцца. Але неяк Бог нас зъярог. Дабраліся на рэшце да Паўднёва-Сахалінску, сталіцы тутэйшага краю.

Зноў жыцьцё ў казарме, строгі распарадак дня, увесь дзень – вучоба. У клясах, у полі, на пляцы. Бясконцыя пастроеныні, пачынаючы з ранішняй зарадкі. Афіцэры ў групе ўсе франтавікі, пераросткі для сваіх невялікіх чыноў. З вайсковых навук самая нялёгкая і самая патрэбная – тэорыя артылерыі, артстралковая падрыхтоўка. Да звычайных артылерыйскіх задачаў па стральбе тут дадаваліся яшчэ – марскія стрэльбы, упраўленыне агнём на вайсковых суднах. Справа гэтая дужа мудрагелістая, патрабавала спрытнага разуму і глыбокіх здольнасцяў у матэматыцы. Здаецца, у мяне нічога з таго не было, тым ня менш сталася так, што я апынуўся ці ня самым першым у сваёй групе. Скончыў курсы круглым выдатнікам (усё на 5), па артстралковай на экзаменах выконваў самую складаную артылерыйскую задачу – стральбу па рыкаштах. Таксама на 5.

Але яшчэ трохі раней, у сакавіку, адбылося здарэнье, якое так шмат значыла ў нашым лёсе. Я маю на ўвазе съмерць Сталіна. Якраз у нас былі заняткі па артылерыі, якія вёў наш любімы выкладчык – матэматык, падпалкоўнік Емяльянаў. Нехта яго паклікаў у калідор. Хутка вярнуўшыся, падпалкоўнік з каменным тварам аб'явіў: «Памёр таварыш Сталін. Устаць!». Усе ўсталі, моўчкі ўзіраючыся ў барадаты твар падпалкоўніка, і я сказаў сабе ў думках: «Слава табе, Госпадзі». Усе, аднак, тую навіну

выслушалі моўчкі, ніхто не заплакаў. Былі абыякава-стрыманыя і пасьля на перапынку. Пачаліся траўрныя пастрэне́ні, мітынгі, палымяна-жалобныя прамовы палітначальства ды яго падбрэхачаў. Курсанты-афіцэры маўчалі. Мы адчувалі, што нешта павінна зъмяніцца, і прагнулі, каб зъмянілася ў лепшы бок. У горшы ўжо не было куды.

У пачатку лета, пад канец курсаў група чалавек з 25 сядзела ў полі каля дарогі. Заняткі праводзілі самастойна. Таму скончылі раней часу. Сядзелі, гаварылі. Гаворка зайшла пра сэксатаў, усе пагаджаліся, што, як і ўсюды, у нас былі сэксоты. Але колькі? Меркавалі, чалавек пяць. Іншыя съцвярджалі: палавіна. Тады нехта прапанаваў напісаць паперкі і кінуць у шапку. Хай сэксоты зробяць метку-крыжык, а іншыя – прочырк. Так і зрабілі. Ананімнасць была захаваная. Пасьля разгарнулі паперкі.

Аказалася, з 25 паперак у 18 былі крыжыкі. Усе былі ашаломленыя. Але кожны лічыў, што ён паставіў прочырк. Між іншым, членаў КПСС з нас таксама было 18...

На грузавым судне дабраўся да Кунашыру. Па дарозе з радыё пачуў аб арышце Берыі. Дзіва было вялікае. Верны сталінец – і агент трох разьведак. Які ж з таго прапанаваўся вывад? А ўсё той жа: пільнасць трэба мацаваць! Калі ўжо ў Крэмль забраўся агент, дык што ж тады казаць пра аддаленія гарнізону!

Мусіць, так яно і было зразумета адпаведнымі органамі. Мацавалі пільнасць, мацавалі абарону.

Вярнуўшыся ў полк, застаў яго ўвесь на будоўлі. Вярхоўнае начальства рашила збудаваць на Кунашыры вайсковы аэрадром для зынішчальнікаў. Каб ужо зусім закрыць межы на замок.

Мая батарэя працавала ў сопках кілямэтраў за пятнаццаць ад пасёлку. Пракладвалі дарогу, раўнялі сопкі, церабілі тайгу. Усю працу было заплянавана скончыць да зімы. Але адна справа – плянаваць у штабах, і другая – будаваць. Плян не выконваўся.

Зноў – начальства, нарады, вымовы, камісы. Сыцюжа, макрэдзь, жыцьцё ўпрагаладзь. Па тыдні не зынімаеш шынэля. Спалі ў палатках.

І тут настала другая фаза ў жыцьці нашага войска – яно пачало скарачацца. Прыйшоў загад аб расфармаваньні палку. Расфарміроўвалі паступова. Некуды перадавалі салдатаў, тэхніку. Афіцэры разъяжджаліся па адным. Усімі распарараджаўся Сахалін. На мяне, аднак, загаду не было. Ужо і камандзір батальёну паехаў, і камандзір палку. А я ўсё зь невялікай групай салдатаў дарабляю аэрадром. Урэшце перадалі некуды і апошніх салдатаў. Ужо канчэцца восень, хутка спыніцца навігация, і тады застануся адзін у гарнізоне? Урэшце мы засталіся ўдвох: я і начальнік штабу палку, ён падрахоўваў ліквідацыю палку. А загаду ўсё няма, і тады ён кажа: «Плюй на загад, Быкаў, жыцьцё даражэй за загад. Заўтра я еду ў Паўднёва-Курыльск, праз колькі дзён будзе апошні параход на мацярык. Зьбірайся, паехалі».

І праўда, паехалі. У Паўднёва-Сахалінску, аднак, трэба было чакаць. І тут я атрущоўся ў сталоўцы нейкай рыбай, паклалі ў шпіталь. Ледзьве ня даў дуба. Праляжаў з паўмесяца. Праўда, на апошні параход усё ж пасыпей. Прыйшлі ва Уладзівасток. Усё на тую ж Другую Рэчку. Тут усё было як і тры гады таму. Маса афіцэраў зь сем'ямі. Усе чакаюць прызначэння. А іх даюць з такой марудаю.

Месяц прасядзеў на Другой Рэчцы. Захварэў сын Сярэжка, ляжалі з маці ў пасялковай больніцы. Я часам езьдзіў ва Уладзівасток. Часам узлазіў на сопкі над горадам. Туга вялікая панавала ў майм сэрцы – навошта я тут? Чаму я ня дома? Дзе мой мілы няшчасны дом? Навошта мне гэтая зьдзічэлія сопкі, гэтая тайга? Гэтая вар’яцкія вайсковыя гулі?

Вайсковыя гулі, аднак, разьвіваліся паводле сваіх бюрократычна-вайсковых правілаў. Праз месяц кадравікі ў штабах разабраліся, што загад па мне быў аддадзены яшчэ ўлетку, па заканчэнні курсаў. І што я павінен быў адпра-

віцца службыць на Сахалін, у горад Долінск, дзе кватара-ваў гаубічны артполк. Каб даведацца пра тое, спатрэбілася паўгоду часу і два марскія падарожжы, пры адным напамінку аб якіх цягне на ваніты. Але што зробіш? Трэба было ехаць у порт і рыхтавацца да новага падарожжа.

У пачатку зімы прыбылі ў раённы гарадок Долінск, што ў паўднёвой частцы Сахаліну. Далі кватэрні — пакойчык у кватэрны нампаліта камандзіра батарэі. Казармы праз кілямэтар на пагорку. Ад вайсковага гарадку да гораду кілямэтры трох па дарозе. Жонка хутка ўладкавалася ў гарадскую школу — усё настаўніцай расейскай мовы і літаратуры. Сярожу ўзялася на паўдня даглядаць суседка.

Служба ў гэтым палку, аднак, пачалася з канфлікту. Мяне арыштавалі на 10 сутак з утрыманьнем на гарнізон-най гаўптвахце. За адмову выканаць загад. А загад быў такі: зь дзесяццю салдатамі адправіцца ў гарнізонны пасёлак (кілямэтраў за 50), прыняць дрываны склад і ахоўваць яго. Дровы ўсе пад сънегам, колькі іх — не палічыш. Казалі людзі, іх там палаўні прапілі ранейшыя ахоўнікі разам зь інтэндантамі, якія па замене зъехалі на мацярык. Як я мог прыняць? Як ахоўваць? І як паслья здаваць? І я заўпарціўся.

Тая ўпартасць мне ж і вылезла бокам. На гаўптвахце пачаліся праблемы з сэрцам. Зноў захварэў. Колькі дзён недаседзеў, выпусыцілі. Але ўсё ж загналі на той склад, дзе прагібей за гарой у лясной хатцы месяцы два.

Вярнуўшыся, зноў падаў рапарт аб звалнені ў запас.

Рапартаў аб звалнені я падаваў яшчэ некалькі. Звычайна на іх ніхто апроч маіх непасрэдных начальнікаў не адказваў. Аднойчы напісаў маршалу Маліноўскаму, як дэпутату Вярхоўнага Савету па Далёкім Усходзе. Празь які месяц клічуць у штаб дывізіі. Пехатой патопаў у Долінск. Памятаю, быў глыбокі сънег, дымуў насустроч марозылівы вецер. Ішоў і думаў, што, мабыць, мой рапарт дамогся нейкага рашэння. Аж маёр у аддзеле кадраў нудна і доўга мне тлумачыў, якія каварныя ворагі — англа-амэрыканскія

імпэрыялісты і якія мы павінны быць пільныя. Служыць Радзіме. Чаго ён мне і пажадаў.

Тою зімой здарылася няшчасьце – згарэла казарма на шага дывізіёну.

Зь людзей ніхто не загінуў, але згарэла шмат маёмасыці, зброі, радыёстанцыі. Тое здарылася ноччу, як батарэя была ў нарадзе. Нас, камандзіраў, хацелі судзіць трывуналам, але толькі звольнілі камандзіра палку. У мяне ж склаліся неблагія адносіны з камандзірам дывізіёну падпалкоўнікам Дзятлавым, спакойным, граматным афіцэрам. Дзеля яго я таксама мусіў старацца, стрэльбы (марскія) батарэя пра вяла добра, я страляў цяжкую задачу, але выканалаў на 4. Неяк пачала выроўнівацца, спакайнечы і служба.

Здаецца, два зімовыя месяцы батарэя была ў дальняй камандзіроўцы на нарыхтоўцы лесу. Гэта была жахліва цяжкая праца. Трэба было падняцца на сопку (а сънег вышэй каленяў), адкапаць дрэва, сыпілаваць яго, раскрыжаваць. І не адно, а дрэваў пяць-шэсць за дзень – на салдата. Пасля гэтых бёрны волакам съязгнуць уніз, да дарогі, дзе можна было пагрузіць на машыну. Машынамі дастаўлялі на станцыю, грузілі там на плятформы. Дроў трэба было нямала, план не выконвалі, салдаты выбіваліся зь сілы.

А вясной, як сышоў сънег, пачаліся тайгныя пажары. Гарэў лес, елкі, піхты, гарэлі нарыхтаваныя зімой штабялі. Ледзь ня круглыя суткі тушылі, але затушыць было немагчыма. Як падзьме вецер, зноў раздзымувае пажар...

Вясной 1955 году споўнілася пяць гадоў маёй службы на Далёкім Усходзе, і я атрымаў права на замену. Для таго напісаў рапарт аб пераводзе ў Беларускую ваенную акругу. Звычайна служыць у Беларусі аматараў было няшмат, большыня імкнулася на Украіну, у Закарпацьце, у Прыбалтыку. Я ж – у Беларусь. І праўда, у пачатку восені прыехаў капітан мне на змену. Я пачаў разылічвацца. Гэтая працэдура цягнулася доўга – пакуль здаў усю маёмасыць,

зброю. Неяк так сталася, што не хапіла кулямёту. Ніхто нідзе не губляў нічога, а тут значыўся паводле палкавога ўліку нейкі кулямёт. Давялося начарту ставіць бутэльку канъяку, каб падпісаў абхадны ліст.

На гэты раз ляцелі да Хабараўску самалётам, а адтуль [ехалі] цягніком да Масквы. Тады ж упершыню пабачыў Москву, цэнтар, вул[іцу] Горкага. Накіраваныне было ў Асіповічы, у армейскі артполк начальнікам дывізіёну 152-мм гармат. Ехаў і думаў: мабыць, нічога ня зробіш, прыйдзеца служыць. Ужо быў згодны. Тым больш на роднай Беларусі. Той артполк, аказваеца, разъмяшчаўся пад Лапічамі, у старых, царскіх часоў, казармах.

Як звычайна, далі два дні на кватэрнае ўладкаваныне, знайшоў палову хаты ў суседній вёсцы. Хадзіць у часыць трэба было недалёка – цераз поле. Праз пару тыдняў, аднак, далі адпачынак, у якім ня быў некалькі гадоў.

З малым трохгадовым Сирожкам паехалі на маю радзіму. Да станцыі Зябкі. Брат Мікола загадзя пад'ехаў на фурманцы. Была ўжо восень, імажэў дожджык, навокал буяў лістапад. Сабралася ўся сямейка: бацька, пастарэлы, але яшчэ бадзёры, ціхмяная мама, сястра Валечка, што рабіла рахункаводкай у Чарапоўшчыне, брат Мікола – падрослы дзяцюк. У нядзелю сходзіў у Кублічы, на месцы некалі сымпатычнага мястэчка – зачатак вёскі, раскіданыя па пагорках сядзібы. Амаль такая ж і Вушача. Людзі, аднак, патроху абжываліся, будавалі дамы, нараджалася і ўбіралася ў сілу новае пакаленіне.

Як прыехаў з адпачынку, быў ашаломлены навіной – паслалі на звольненьне. Якраз праводзілася скарачэныне войскаў – 660 тысячаў, першае хрушчоўскае скарачэныне. Што ж, я не хваляваўся. Цяпер у Беларусі, тое не палохала. Хаця проблемаў было нямала.

Жонка з сынам паехала ў Гародню – да свае сястры Веры, якая за той час, як мы былі на Далёкім Усходзе, выйшла там замуж. Я застаўся ў Лапічах чакаць загаду.

Загад прыйшоў у самым канцы году, атрымаў разылік і паехаў у Гародню.

Жончына сястра жыла з мужам і малой дзячынкай у аднапакаёвай кватэры каля рэстарану «Нёман». Муж працаваў у органах, што для мяне, вядома, стала дзіўнаватай навіной. Неяк разъмасыцліся – дэльве сям’і, шэсьць чалавек на 18 кв. метрах. Стаяў на ўлік у гарваэнкамаце. Пачаў атрымліваць [грошы] (1 год) за званыне.

Сходзіў у рэдакцыю, да рэдактара В. Булая, – усё ж у войска мяне прызвалі з гэтай установы. Але Булаг быў чалавек новы, а вольных месцаў у рэдакцыі не было. Зазірнуў у аддзел культуры, дзе літкансультантам працаваў Міхась Васілёк. Там зноў пабачыў Ірыну Сувораву, якая прыветліва павіталася. Васілька не застаў на працы.

Аднойчы прыйшоў з працы муж Веры – Павел Стараўйтаў – і кажа: вызвалілася кватэра ў старым доме на вул. Трудавой, гаспадар паехаў працаўца на раён. Трэба займаць, а там хадайнічаць, каб замацавалі. Так і зрабіў. Увечары перанесьлі два чамаданы і малога на тую ўбогую кватэру. Але не пражылі там і тыднё, як прыйшлі з дома-кіраўніцтва: самавольнае ўсяленыне! Хто дазволіў? Асвабадзіць! – Куды асвабадзіць? На двор з малым?

Празь дзень прыходзяць ужо ўдвох – аказваецца, тая кватэра належала КДБ. Патрабуюць вытрахнуцца, паграхаюць. Пацягнулі да начальства і Стараўйтава.

Яшчэ паўпарціўся з тыдзенем і зразумеў, што маёй перамогі ня будзе. Знаёмы мастак падказаў, што ёсьць вольны пакой у сябра па вул. Падгорнай. Перайшоў туды.

Пайшоў у майстэрню да мастакоў, там яшчэ былі знаёмыя. Марозаў, праўда, зъехаў у Кіеў, затое былі Пушкоў, Парахня, Кох. Кох ужо пасыпеў пасядзець у лягэрах, у Комі – за тое, быццам ён у вайну маляваў карыкатуры на Сталіна. На працу мяне не прынялі, таксама не было вакансій, але далі аформіць нейкі стэнд – шрыфтавая работа. Сядзеў у сваёй халоднай кватэры (дроў не было, вады не

было), лобзікам выпільваў з фанэры літаратуры і слухаў радыё. Адзначаліся ўгодкі Дастваўскага. Здаецца, упершыню загаварылі пра яго як пра вялікага рускага пісьменніка. Значыць, прызналі нарэшце.

Тады ж давялося пачуць і шмат якія перадачы Радыё Свабода, Бі-Бі-Сі, Голос Амэрыкі. Было дужа цікава. І – вядома, страхотна. Радыё рэгуляваў, каб нічога не было чутна ў суседзяў.

Неяк сустрэў на вуліцы А. Салаўёва, намесыніка рэдактара газэты. Кажа: зайдзі, ёсьць праца. Зайшоў. Прынялі. Зноў трохі папрацаваў у карэктарскай, а пасля перайшоў у сакратарыят. Адказным сакратаром быў А. Колас, выпускайчым – усё той жа знаёмы Георгій Цывятніцкі. Побач за сталом працаваў мастак-рэтушор, былы кінаапэратор Фрыдрыхсон. Во ў такім калектыве пайшлі дні і тыдні газэтнай пільніцы. Я вычытваў (як стыліст) матэрыялы, што паступалі з аддзелаў, і рыхтаваў увесе «белтаўскі» матэрыял, што перадавалі зь Менску па тэлетайпе.

Перазімаваўшы, па вясне перайшоў на новую кватэру – адзінную каморку ў доме па вул. Ажэшка (насупраць Дому афіцэраў) з выходам на тратуар. Зімой напісаў апавяданьне «Страта» – зноў пра вайну. Паслаў у Менск, «Маладосць» надрукавала. З гэтага часу, лічу, пачалася мая стаялая літаратурная творчасць.

У сънежні Саюз пісьменнікаў запрасіў на нараду-сэмінар маладых, што праводзіўся ў Каралішчавічах. Паехаў зь вялікай ахвотай і надзеяй, хоць літаратурны багаж мой быў небагаты. На сэмінары пазнаёміўся са старэйшымі – Я. Брылём, І. Мележам, І. Грамовічам⁴⁵³. З маладых сэмінарыстаў былі В. Адамчык, А. Капусыцін⁴⁵⁴, Я. Каршукоў⁴⁵⁵. Вельмі карысны быў сэмінар – у сэнсе знаёмства і абмеркавання. Першая мая літаратурная школа.

Вясной здарыўся прыступ апэндыцыту, і мяне «хуткая» ноччу адвезла ў другую бальніцу. Хірург Краўчук у 2 г [адзіны] ночы зрабіў апэрацыю. Трохі паляжаўшы, выпісаўся. Але дома пачаліся болі, павысілася тэмпература. З падаз-

рэньнем на брушны тыф адvezылі ў інфэкцыйную бальніцу, дзе я ледзьве не сканаў. Пакуль знакаміты ў Гародні хірург Нічыпарук не прызнаў ува мне свайго хворага і не забраў назад у другую. Зноў апэрыравалі ўжо ўдвох з Краўчуком. Адразу палепшала.

У май пасъля бальніцы прафсаюз даў пущёўку ў Дом адпачынку ў Ждановічы. Жыў у агульным пакой на шэсцьць чалавек, хадзіў па лесе. Пачаў пісаць аповесьць «Апошні баец». Тады яшчэ не адчуваў усю фальш яе ідэі. Тое разуменьне прыйшло пасъля. А тады – абы надрукаваць, абы патрафіць – гэта тое самае цяжкое, што перажывае кожны, хто пачынае пісаць.

У чэрвені, якраз на мой дзень нараджэння, у Гародні нарадзіўся мой другі сын. Назвалі Васілём. Перад tym перайшлі на новую прыватную кватэру за яўрэйскім магілкамі. Вуліца называлася Пажарскага. Дом належала мілай жанчыне па імені Франя. Муж яе загінуў ад рук бандытаў, і яна жыла зь дзювюма дочкамі. Тады гэта быў край гораду, далей было поле і – Грандзічы. Блізка гарадзенскага ўрочышча Пышкі.

Увесе той час да канца году працаваў у рэдакцыі, пісаў нарысы і карэспандэнцыі – пераважна з гарадзкога жыцця. Дапісаў аповесьць, некалькі апавяданьняў. Адно апавяданьне паслаў на фэстывальны конкурс (рыхтаваўся сусветны фэстываль моладзі), надрукавала «Маладосьць». Пасъля мне за тое апавяданьне прысудзілі нейкі прыз. Дарэчы, разам з другім пачаткоўцам – Ул. Каракевічам. Мне тады споўнілася 33 гады. Яшчэ быў малады.

Пісаў сатырычныя апавяданьні ў «Вожык». Некаторыя друкавалі, рэдактар часопісу Павел Кавалёў ставіўся да іх прыязна. Адно апавяданьне надрукаваў у «ЛіМе», рэдактар тae газэты Васіль Вітка⁴⁵⁶ сказаў добрае слова пра здольнасці аўтара. Тое, вядома, натхняла. Хацелася напісаць што-небудзь важнае, значнае.

Найбольшую для мяне цікавасць у гэтым сэнсе мела, вядома, вайна...⁴⁵⁷

Камэнтары

Восьмы том Поўнага збору твораў Васіля Быкава склала яго мэмуарная проза – усе вядомыя і адшуканыя ў Архіве пісьменьніка тэксты: «Доўгая дарога дадому», «Параходксы жыцьця. Запісы розных гадоў», «Пункціры жыцьця. Далітаратурная біяграфія».

Працаўца над успамінамі В. Быкаў пачаў у Менску ў 90-х гадах (гл. «Пункціры жыцьця. Далітаратурная біяграфія», працягнуў («Доўгая дарога дадому») у Берліне ў 2000 г., дапісаў у Франкфурце-на-Майне, куды Быкавы пераехалі ў студзені 2001 г. Восенню таго ж года пісьменьнік паведамляў крытыку і сябру В. Аскоцкаму: «Вспоминания свои я написал не так, как хотел, поэтому с публикацией хочу повременить. Тем более, что на перевод не осталось силы»¹. А падчас аднаго інтэрв'ю ў чэрвені 2002 г., адказваючы на пытаньне, над чым сёньня працуе, распавядаў: «Над мемуарами. Я их уже написал, а теперь продолжаю шлифовать. Вношу необходимые уточнения, что-то переделываю заново»².

Праца над успамінамі была скончана вясной 2002 г. — 19 сакавіка пісьменьнік даслаў дыскету з тэкстамі А. Лукашуку на радыё «Свабода»³. Паз-

¹ З ліста ад 7 лістап. 2001 г. Копія. Архіў В. Быкава.

² Василь Быков: Время подскажет, время рассудит... / Инт. А. Осиенко // «Московский комсомолец» в Белоруссии, 2002, № 2.

³ Паводле ліста В. Быкава да А. Лукашука ад 19 сак. 2002 г. Быкаў на Свабодзе. Выд. 2-е. [Без м.]: Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода, 2005. С. 564.

ней В. Быкаў съведчыў, што гэтая кніга пісалася толькі з памяці, дадаваў: «Гэта, канечне, дрэнна, бо там нейкі архіў, нейкія матэрыялы — у мяне ж з сабой іх не было, яны засталіся ў Менску. Таму калі я ўзяўся пісаць, у мяне нічога не было, апрача маёй галавы. І таму я пісаў толькі тое, што я памятаў. Тое, што я забыўся або памятаў няцвёрда, гэта ў асноўным адносіцца да лічбаў, да храналёгіі. Тут, вядома, мае ўспаміны вельмі безбаронныя»⁴.

Укладальнікамі тома праведзена тэксталагічнае параўнанне рукапісаў, машынапісу і публікацыяў. Адноўленыя тыя мясыцны, якія з розных прычынаў Аўтар не пажадаў друкаваць пры жыцці або якія былі скарочаныя папярэднім публікатарамі. Улічаны ўсе аўтарскія дапрапоўкі, дапаўненні і ўдакладнені.

Паколькі сваю «ўспамінную хроніку» Васіль Быкаў занатоўваў у клясычным правапісе Б. Тарашкевіча, ён і захоўваецца ў гэтым томе.

Пры рэдакцыйным камэнтаванні пэрсаналіяў, якія сустраюцца ў тэксьце, зноска робіцца адзін раз — пры першым згадванні асобы.

Доўгая дарога дадому (стар. 5)

Асобным выданнем выйшла ў 2002 г. (Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому: Кніга ўспамінаў. Мн.: ГА БТ «Кніга», 2002. — 544 с.). У тагачасных рэаліях гэта запатрабавала ад менскага выдаўца У. І. Лапцёнка грамадзянскай мужнасці і рашучасці. Асобныя разъдзелы былі агучаны аўтарам у этэры Радыё Свабода. У перакладзе на расейскую мову «Доўгая дарога дадому» была выдадзена ў 2005 г. (Масква: АСТ; Менск: Харвест, 2005). Пераклад зроблены Валянцінам Тарасам, аб чым В. Быкаў асабіста папрасіў Валянціна Яфімавіча, спэцыяльна запрасіўшы яго ў сакавіку 2003 г. у Прагу. Раней асобныя разъдзелы з кнігі друкаваліся ў аўтарскім перакладзе ў газэце «БДГ. Для служебнага пользования» (2002, № 11; 2003 № 1 (12) — 2

⁴ Ціхановіч А. Чаму Быкаў не любіў нататнікаў, паліў свае чарнавікі і архівы / Інт. з В. Быкаўм // Быкаў на Свабодзе. С. 286.

(13)), а таксама ў часопісе «Дружба народов» (2003, № 8; пер. Н. Ігруновай).

Першаштуршком да напісаныня «Доўгай дарогі дадому» паслужыла адна публікацыя — В. Быкаў распавядаў аб tym: «В прошлом году⁵ тогда ещё не реорганизованный в «холдинг» журнал «Полымя» напечатал мою пространную беседу с по-койным Алесем Адамовичем. Ввиду её почти 20-летней давности она не удовлетворила постаревшего автора, который усердно принял яе исправлять, сокращать, переделывать. И так втянулся в своё пережитое прошлое, что за зиму не сумел от него оторваться. (Известно, как стариков увлекают рассказы о пережитом, и я здесь не стал исключением.) К сожалению или к счастью — не знаю, но написал книгу — не очень умную и интересную, но о том, что так или иначе показалось мне важным в моей жизни и литературной судьбе»⁶.

Адзін з першапачатковых варыянтаў назвы кнігі мэмуараў — «Пункціры жыцця. Кніга ўспамінаў», пад такім загалоўкам В. Быкаў даслаў у першай палове 2002 г. кнігу і ў ліпені-лістападзе таго ж года ўстаўкі да яе, першаму намесніку старшыні Беларускага таварыства «Кніга» У. І. Лапцёнку (пасъля пажару ў выдавецтве «Кніга» захаваліся лісты пісьменніка і ўстаўкі да тэксту, у 2008 г. яны былі перададзены У. І. Лапцёнкам у Архіў В. Быкова). Летам 2002 г. пісьменнік начытваў фрагменты з кнігі для восеніскіх этэраў Радыё «Свабода», з прычыны чаго прыязджаў у Прагу. У той час кніга называлася «Мае ўспаміны», але супрацоўнікі «Свабоды» папрасілі аўтара прыдумаць больш выразную назву, «хаця б дзеля перадачы на радыё». Праз некаторы час В. Быкаў сказаў па тэлефоне: «Так, пішыце. Назва будзе такая — “Доўгая Дарога Дадому”, — ён прачытаў менавіта так, апіраючыся на кожнае “д”, даочы асобны сэнс кожнаму з гэтых словаў»⁷. І пазней тлумачыў, адказваючы на пытаныні:

«— В своей только что вышедшей книге “Доўгая дарога дадому” вы неоднократно пишете, что вдали от Беларуси все-

⁵ У 2001 г.

⁶ Шапран С. «Был и остаюсь гражданином своей страны» / Инт. с В. Быковым // Белорусская деловая газета, 2002, 4 дек.

⁷ Ціхановіч А. Чаму Быкаў не любіў нататнікаў, паліў свае чарнавікі і архівы // Быкаў на Свабодзе. С. 285.

гда испытывали чувство тоски по Родине. Первый раз осознали это в самом начале войны, когда оказались в Саратовской области. Сейчас, живя в Праге, вы можете сказать то же самое?

— В Саратовской области я испытал это чувство не в первый и не в последний раз: оно возникало и раньше — ещё когда пришлось уходить с Украины на восток и когда Родина отдалась всё больше и больше. И потом, в войну, и после войны... Да и сейчас тоже. Можно сказать, что это чувство присутствует постоянно. Но это, я думаю, вполне естественно. Поэтому к этому чувству надо прислушиваться.

— И по этой причине вы именно так назвали книгу?

— Да, именно поэтому⁸.

У выходных дадзеных першага накладу «Доўгай дарогі дадому» пазначаны 2002 г. (наклад кнігі на працягу 2003—2004 гг. неаднаразова дадрукуюваўся), аднак у сапраўднасці першыя асобнікі «Доўгай дарогі дадому» зьявіліся толькі 28 сакавіка 2003 г. і праз некалькі дзён былі перададзеныя аўтару ў Прагу, дзе яму напярэдадні зрабілі аперацыю. С. Абламейка пасъяля прыгадваў: «31 сакавіка Быкова перавялі з рэанімацыі ў звычайную палату, і ў той жа дзень мы з Вольгай і зь Сяргеем Навумчыкам прыехалі яго адведаць. [...] Мы прывезьлі яму першыя асобнікі дэзвюю ягоных кніжак: “Доўгай дарогі дадому” і зборніку Быкаўскай публіцыстыкі на ўкраінскай мове “Крыжовы шлях”. Ён так чакаў выдання сваіх успамінаў і быў так рады кнізе, што пакуль мы сядзелі ў яго на працягу гадзіны і гаварылі, некалькі разоў пачынаў гартаць кнігу і траціў нітку размовы. Мы абмяркоўвалі дызайн абеддэзвюю кніжак, гаварылі, што ўкраінская лепшая, але было відаць, што яго цікавіць толькі “Доўгая дарога дадому”»⁹.

Аўтар да апошніх дзён дапрацоўваў тэкст «Доўгай дарогі дадому», съведчанье чаго — шматлікія матэрыялы, захаваны ў Архіве Васіля Быкова.

⁸ Шапран С. Неизвестный Быков // Белорусская деловая газета, 2003, 3 мая.

⁹ Абламейка С. Вясна з Быковым // Быкаў на Свабодзе. 580.

Пры падрыхтоўцы гэтай публікацыі выкарыстоўваліся аднайменная кніга, раздрукоўка на прынтэры з аўтарскімі праўкамі (якія не заўсёды ўлічваліся і публікатарамі вышэйзгаданай кнігі), аўтарскія праўкі і ўдакладненыні да кніжнага тэксту «Доўгай дарогі дадому» (падрыхтаваныя Аўтарам дзеля перакладу кнігі на расейскую мову і перададзеныя Валянціну Тарасу), а таксама рукапісы тэксту і дадаткаў да яго: «Аўтабіографічныя дадаткі “ДДД” да адпаведных мясыцін» (упершыню апублікаваны ў 2006 г. у часоп. «Дзеяслоў» (№ 23)) і рукапісныя дапаўненныні – 39 пранумараўванных уставак Аўтара ў асноўны тэкст (чорна-чырвоны сыштак).

Упершыню «Доўгая дарога дадому» друкуецца з нумарацыяй разъдзелаў (117) і іх назвамі (паводле рукапісу і камп'ютарнай раздрукоўкі). Перад аўтарскімі ўстаўкамі ў тэксьце не падаюцца іх нумары, а сама ўстаўка вылучаецца прabelамі.

¹ Вёска Бычкі Вушацкага раёну Віцебскай вобласці.

² Уладзімер Хведараўіч Быкаў (1888 – 1969).

³ Ганна Рыгораўна Быкова, у дзявоцтве Скрабатун (1888 – 1984).

⁴ «Вёска Бычкі была каля 2 км ад мяжы з Польшчай» – на той час там праходзіла дзяржаўная мяжа БССР і Польшчы.

⁵ У аўтарскім асобніку кнігі з тэкстам «Доўгай дарогі дадому» В. Быкаў у іншым месцы выкрасьліў наступны сказ: «Так доўжылася шэраг гадоў. Зі мой – школа, летній парой – праца ў калгасе. Адно лета пасьвій коней, другое – пільнаваі калгасны сад. Ужо там пачытаў кніжак уволю, быў час, ды мала было кніжак. Памятаю, змушаны быў чытаць Салтыкова-Шчадрына, які мне зусім не падабаўся. Мусіць, рана я за яго ўзяўся».

⁶ Янка Маўр (сапр. Іван Фёдараў, 1883–1971) – беларускі пісьменнік.

⁷ Кніга Мікалая Астроўскага (1904–1936), расійская пісьменніца.

⁸ Іван Ганчароў (1812–1891) – расійскі пісьменнік.

⁹ Іван Тургенеў (1818–1883) – расійскі пісьменнік, паэт.

¹⁰ Міхась Зарэцкі (сапр. Міхаіл Касянкоў, 1901–1937) – беларускі празаік.

¹¹ Цішка Гартны (сапр. Зыміцер Жылуновіч, 1887–1937) – беларускі пісьменьнік.

¹² Платон Галавач (1903–1937) – беларускі празаік.

¹³ Дзьмітрый Мамін-Сібірак (сапр. Мамін, 1852–1912) – расійскі празаік і драматург.

¹⁴ Уладзімір Карабенка (1853–1921) – расійскі пісьменьнік, грамадзкі дзеяч.

¹⁵ Канстанцін Станюковіч (1843–1903) – расійскі пісьменьнік.

¹⁶ Мікалай Памялоўскі (1835–1863) – расійскі пісьменьнік.

¹⁷ Аляксандар Шэльлер-Міхайлаў (1838–1900) – расійскі пісьменьнік.

¹⁸ Міхаіл Лермантаў (1814–1841) – расійскі паэт.

¹⁹ Іван Бунін (1870–1953) – расійскі пісьменьнік.

²⁰ Аляксандар Пушкін (1799–1837) – расійскі паэт.

²¹ Іван Строд (1894–1938) – расійскі пісьменьнік.

²² Уладзімір Май-Маеўскі (1867–1920) – расійскі пісьменьнік.

²³ Міхаіл Асопгін (1878–1942) – расійскі пісьменьнік.

²⁴ Вылучаны прabelамі фрагмэнт друкуеца паводле рукапіснага непранумараўванага дадатку. Устаўлены ўкладальнікам тому.

²⁵ Два папярэдня абзацы дадатку ў кніжную публікацыю не ўвайшлі і пасъля рукапісу ў кампутарнай раздрукуюць былі дапраўлены аўтарам. Далей прыводзіцца рукапісны тэкст дзеяля парунаўнікі: «*Страты былі аграмадныя, кулямётным агнём у стэпе выбівалі роты за колькі гадзін. Падалі забітыя, не ўставалі параненыя. Кідаца, ратаваць каго было нельга – тое была справа саніструктараў. Яны ж клатаціся, каб дазвезы парапаненых у тыл (вядома, цяжкіх, лёгкапараненых выбіраліся з-пад агню самі). Нельга было пакінуць ланцуг, каб уратаваць каго, калі нават зь сяброў – тое ўважалі як спробу ўхіліца ад бою. Цяжкапараненых сыходзілі крывею і гінулі дзе-небудзь у кукурузе. Лёгкапараненых, калі марудзілі ці не маглі хутка выбраца, апіналіся параненымі другі раз ці наогул забітыя. Мой сяржант, паранены ў нагу, перад адпраўкай у тыл хацеў закурыць і счакаў, пакуль ягоны баец прынясе яму цыгарку, ды атрымаў кулю ў живот. Ня ведаю, ці давезылі яго да санчасьці.*

Хаваць забітых нам не даводзілася, забітых звычайна пакідалі на тым месцы, дзе іх забіла. Не было калі і не было як пад агнём зь імі валэндаца. Старэйшыя камандзіры ўсё гналі “Уперад!”. Хавалі ў тыле адмыслова створаныя для таго “паха

ронныя каманды". Яны капалі брацкія магілы, съязгвалі трупы. Распраналі іх, зъбіралі зброю. І закопвалі. Забітых улічвалі ў штабе, складалі съпісы. Але тое зусім ня значыць, што ў магілах ляжашь паводле съпісу. Часам магло быць, што ляжашь зусім іншыя».

²⁶ Аповесць «Мёртвым не баліць» Васіля Быкава.

²⁷ Апошня трэй словы (сказ) у кампутарнай раздрукуюць выкрасылены аўтарам.

²⁸ Абрэвіатура ад «съмерць шпіёнам». Рэзьбіёка ў тэксьце тут і далей аўтара.

²⁹ Странковая дывізія.

³⁰ «Праклятая вышыня» – назва аповесцы В. Быкава.

³¹ Назва аповесцы В. Быкава.

³² Твор Ф. Ніцшэ.

³³ Назва аповесцы В. Быкава.

³⁴ Камандны пункт.

³⁵ Ад «истребительный противотанковый полк».

³⁶ Гэты і папярэдні абзацы друкуюцца ўпершыню паводле аўтарскай кампутарнай раздрукуюкі.

³⁷ Ад «противотанковый оборонительный район».

³⁸ Вячаслаў Кандрацьеў (1920–1993) – расійскі пісьменнік.

³⁹ Леў Талстой (1828–1910) – расійскі пісьменнік.

⁴⁰ Апавяданыне В. Быкава.

⁴¹ Ад «наблюдательный пункт».

⁴² Аповесць В. Быкава.

⁴³ Беларуская савецкая энцыклапедыя.

⁴⁴ Савецкай арміі.

⁴⁵ Назіральныя пункты.

⁴⁶ Камандныя пункты.

⁴⁷ Памочнік начальніка штабу.

⁴⁸ Кантрольна-прапускны пункт.

⁴⁹ Абзац друкуеца ўпершыню паводле дадатку ў аўтарскай кампутарнай раздрукуюць. Апошні сказ аўтарам выкрасылены.

⁵⁰ Ваенна-прамысловага комплексу.

⁵¹ Эмануїл Казакевіч (1913–1962) – расійскі пісьменнік.

⁵² Уладзімір Памяранцаў (1907–1971) – расійскі пісьменнік, крытык.

⁵³ Ганна Ахматава (1889–1966) – расійская паэтэса.

⁵⁴ Міхаіл Зошчанка (1895–1958) – расійскі пісьменнік.

⁵⁵ Вячаслаў Шышкоў (1873–1945) – расійскі пісьменнік.

⁵⁶ Парушэнъне ў працы сэрца.

⁵⁷ Сказ у кампутарнай раздрукоўцы выкрасылены. Наступны абзац друкуеца ўпершыню паводле аўтарскай уклейкі ў згаданую раздрукоўку.

⁵⁸ Абзац друкуеца ўпершыню паводле аўтарскага дадатку ў кампутарную раздрукоўку.

⁵⁹ Партыйная школа (тагачасная вышэйшая навучальная ўстанова пад апекаю ЦК Кампарты).

⁶⁰ Чатыры папярэдняі сказы тэксту – ад «*Ні Талстой, ні Горкі, ні Бунін...*» да «...*ці так ужо шмат набраў там у галіне літаратуры.*» у кампутарнай раздрукоўцы выкрасыленыя аўтарам.

⁶¹ Абзац друкуеца ўпершыню паводле аўтарскай уклейкі ў кампутарную раздрукоўку.

⁶² Ад «Всероссийский государственный институт кинематографии».

⁶³ Словы «*выхаванцаў Белдзяржуніверситету*» выкрасылены аўтарам у кампутарнай раздрукоўцы.

⁶⁴ Іван Мележ (1921–1976) – народны пісьменьнік Беларусі.

⁶⁵ Макар Пасьлядовіч (1906–1984) – беларускі празаік.

⁶⁶ Пятрусь Броўка (1905–1980) – народны паэт Беларусі.

⁶⁷ Аркадзь Куляшоў (1914–1978) – народны паэт Беларусі.

⁶⁸ Іван Гутараў (1906–1967) – беларускі літаратуразнаўца.

⁶⁹ Іван Шамякін (1921–2004) – народны пісьменьнік Беларусі.

⁷⁰ Уладзімір Карпаў (1912–1977) – беларускі літаратуразнаўца, празаік.

⁷¹ Янка Брыль (1917–2006) – народны пісьменьнік Беларусі.

⁷² Вячаслаў Адамчык (1933–2005) – беларускі празаік.

⁷³ Аляксей Кулакоўскі (1913–1986) – беларускі пісьменьнік.

⁷⁴ Аповесць А. Кулакоўскага «Дабрасельцы» была апублікаваная ў часопісе «Маладосць» у 1958 г., № 5.

⁷⁵ Маецца на ўзвaze падрыхтоўка А. Кулакоўскім knігі тагачаснага старшыні Вярхоўнага Савету БССР В. Казлова.

⁷⁶ Два папярэдняі абзацы друкуюцца ўпершыню паводле аўтарскай уклейкі ў кампутарную раздрукоўку.

⁷⁷ Уладзімер Дамашэвіч (нар. у 1928) – беларускі празаік.

⁷⁸ Аповесць В. Быкава «Жураўліны крык» упершыню была апублікованая ў 1960 г.

⁷⁹ У камп'ютарнай раздрукоўцы слова «клопату» напісана замест выкрасыленага «радасцяў».

⁸⁰ Далей аўтарам у тэксьце кнігі простым алоўкам была пазначаная ўстаўка № 18, якая часткова паўтарала вышэй (гл. зноска 76), аднак яе канцоўка была адрознай. Прыводзім дадатак цалкам:

«Недзе па гэтым часе ў часопісе “Маладосць” зьявілася новая аповесць яе рэдактара Аляксея Кулакоўскага пад назовам “Дабрасельцы”. Твор гэты быў вельмі рэалістычны ў сваім паказе існавання беларускай вёскі ў пасыльваенны пэрыяд. Ва ўсякім выпадку, паводле праіздівасці нічога падобнага да яго ў нас не было. Але менавіта тым аповесць і напалохала партыйнае кіраўніцтва, якое хутка паказала сваю ўладу. У партыйных газетах зьявіліся разгромныя артыкулы на аповесць, рэдактар быў зняты з пасады. Аднойчы, будучы ў Менску, мы з Карпюком вырашылі зайсьці да яго, каб выказаць сваё захапленне творам і паспачуваць. Памятаю, Кулакоўскі быў у сваім кабінэце (час быў на сконе дня), Карпюк яму сказаў, што мы думаем, і раптам Кулакоўскі стаў абвяргаць нашую ацніку, сказаў, што ідэя аповесці памылковая, што ён шкадуе, што яе напісаў, бо ён – шчыры камуніст і прагнє ва ўсім памагаць партыі.

Мы з Карпюком выйшли ад яго, бы зьеўшы мыла, і Карпюк доўга пляваўся ўсю дарогу – называеца, паспачувалі. Ён на-
ват не падзякаваў нам».

⁸¹ Аляксей Зьвераў (1939–2003) – расійскі філёляг, кры-
тык.

⁸² Павел Кавалёў (нар. у 1912) – беларускі перакладчык,
празаік.

⁸³ Кніга В.Быкава «Ход канём» выйшла ў бібліятэчны часо-
пісе «Вожык» у 1960 г.

⁸⁴ Іван Калеснік (1932–1979) – беларускі паэт.

⁸⁵ Штотыднёвік «Літаратура і мастацтва».

⁸⁶ Раман Сабаленка (1907–1975) – беларускі паэт.

⁸⁷ Аповесць «Жураўліны крык» упершыню выйшла ў ча-
сопісе «Маладосць» (1960, № 2), у асобным выданьні – у
1960 г.

⁸⁸ Мікола Татур (нар. у 1919) – беларускі перакладчык,
паэт.

⁸⁹ Сказ друкуеца ўпершыню паводле аўтарскага рукапіснага дадатку ў тэкст кампьютарнай раздрукоўкі.

⁹⁰ Міхась Васілёк (Міхась Восіпавіч Касцюевіч) (1905–1960) – беларускі паэт.

⁹¹ Васіль Быкаў быў прыняты ў Саюз пісьменнікаў у 1959 г.

⁹² Абзац тэксту друкуеца ўпершыню паводле аўтарскага дадатку ў тэкст кампьютарнай раздрукоўкі.

⁹³ Эрнэст Хэмінгуэй (1899–1961) – амэрыканскі пісьменнік.

⁹⁴ Абзац тэксту друкуеца ўпершыню паводле аўтарскай уклейкі ў тэкст кампьютарнай раздрукоўкі. Рэзьбіўка аўтара.

⁹⁵ «В окопах Сталинграда» (1946) – аповесць расійскага празаіка Віктара Някрасава (1911–1987), вымушанага эміграваціі у Францыю (у 1974 г. быў пазбаўлены савецкага грамадзянства).

⁹⁶ Рыгор Бакланаў (сапр. Фрыдман, нар. у 1923) – расійскі пісьменнік.

⁹⁷ Аповесць В. Быкава «Трэцяя ракета» была апублікаваная ў 1962 г. – у часопісе «Маладосць» (№ 2) і ў кніжным выданні.

⁹⁸ Ірына Міхайлаўна Суворава (Быкава), якая стала пісьменніку жонкай.

⁹⁹ Пімен Панчанка (1917–1996) – народны паэт Беларусі.

¹⁰⁰ Алесь Адамовіч (1927–1994) – беларускі празаік, літаратуразнаўца, грамадзкі дзеяч.

¹⁰¹ Аляксандр Твардоўскі (1910–1971) – расійскі паэт, рэдактар «Нового мира» (1950–1954, 1958–1970). Паходжаннем зь беларускай Смаленшчыны.

¹⁰² Аповесць Аляксандра Салжаніцына.

¹⁰³ Артыкул «Героі ці ахвяры лёсу?» Нічыпар Пашкевіч апублікаваў у «ЛіМе» 27 чэрвеня 1961 г.

¹⁰⁴ Дзьмітрый Бугаёў (нар. у 1929) – беларускі літаратуразнаўца, прафэсар, даследчык творчасці В. Быкава.

¹⁰⁵ Аляксей Пяткевіч (нар. у 1931) – беларускі літаратуразнаўца, прафэсар.

¹⁰⁶ Саюз пісьменнікаў БССР, затым – Саюз пісьменнікаў Беларусі, а з 1996 г., пасля забароны ўладаў так называцца, – Саюз беларускіх пісьменнікаў.

¹⁰⁷ «Літературная газета» (Масква).

¹⁰⁸ Валянцін Аскоцкі (нар. у 1935) – расійскі літаратуразнаўца, літаратар, публіцыст, праваабаронца, дасыледчык творчасьці В. Быкова.

¹⁰⁹ А. Адамовіча.

¹¹⁰ Максім Лужанін (сапр. А. А. Карапай, 1909–1999) – беларускі пісьменнік.

¹¹¹ Мікалай Матукоўскі (1929-2001) – беларускі журналіст, драматург.

¹¹² «Альпійская балада» была апублікована ў 1964 г. у часоп. «Маладосць» (№1), у кніжным выданні – у tym жа годзе.

¹¹³ Ларыса Генюш (1910–1983) – беларуская паэтэса.

¹¹⁴ Беларускай Народнай Рэспублікі.

¹¹⁵ Мікола Абрамчык (1903–1970) – беларускі грамадзкі дзеяч, прэзыдэнт Рады БНР (з 1947 г.).

¹¹⁶ Сход адбыўся 27 чэрвеня 1941 г.

¹¹⁷ Іван Ермачэнка (1894–1970) – беларускі палітычны дзеяч, кіраунік Беларускай народнай самапомачы (1941–1943).

¹¹⁸ Данута Бічэль (нар. у 1938) – беларуская паэтэса.

¹¹⁹ Вольга Іпатава (нар. у 1945) – беларуская пісьменніца.

¹²⁰ Валянцін Блакіт (В. Болтач) (1938–2008) – беларускі празаік.

¹²¹ Агульнасаюзны шматтыражны часопіс.

¹²² Ніл Гілевіч (нар. у 1931) – народны паэт Беларусі.

¹²³ Генадзь Бураўкін (нар. у 1936) – беларускі паэт.

¹²⁴ Жонкай Г. Бураўкіна.

¹²⁵ Лазар Лазараў (нар. у 1924) – расійскі літаратуразнаўца, крытык, аўтар дасыледаванняў пра творчасьць В. Быкова.

¹²⁶ Жонкай Л. Лазараў.

¹²⁷ Кніга Лазара Лазараў «Васіль Быков: Очерк творчества» выйшла ў Маскве ў 1979 г.

¹²⁸ Цэнтральнае дома літаратараў.

¹²⁹ Юрый Бондараш (нар. у 1924) – расійскі пісьменнік.

¹³⁰ Васіль Сёмуха (нар. у 1936) – беларускі літаратар.

¹³¹ Іван Чыгрынаў (1934–1995) – народны пісьменнік Беларусі.

¹³² Валянцін Тарас (нар. у 1930) – беларускі перакладчык, пісьменнік.

¹³³ Іван Новікаў (1918–2008) – беларускі празаік.

¹³⁴ Пімен Панчанка.

¹³⁵ Аповесыць «Мёртвым не баліць» была надрукаваная ў «Маладосці» ў №№ 7–8 за 1965 г.

¹³⁶ Анатолій Гладзілін (нар. у 1935) – расійскі пісьменынік, эмігрант з СССР (1976), аўтар антыўтопіі «Французская ССР».

¹³⁷ Васіль Аксёнаў (нар. у 1932) – расійскі пісьменынік.

¹³⁸ Валянцін Катаеў (1897–1986) – расійскі пісьменынік, паэт, драматург.

¹³⁹ Барыс Палявой (сапр. Кампаў, 1908–1981) – расійскі пісьменынік.

¹⁴⁰ Анатоль Ананьеў (нар. у 1925) – расійскі пісьменынік.

¹⁴¹ А. Ананьеў стаў намеснікам галоўнага рэдактара часопісу «Новы мір».

¹⁴² Яўгеній Еўтушэнка (сапр. Гангнус, нар. у 1932) – расійскі паэт.

¹⁴³ Андрэй Вазьнясенскі (нар. у 1933) – расійскі паэт.

¹⁴⁴ В. Быкаў наведаў Рым у кастрычніку 1965 г.

¹⁴⁵ Віктар Шклоўскі (1893–1984) – расійскі пісьменынік, крытык, літаратуразнаўца.

¹⁴⁶ Канстанцін Сіманаў (1915 – 1979) – расійскі паэт.

¹⁴⁷ Юрый Рурыкаў (нар. у 1929) – расійскі пісьменынік.

¹⁴⁸ Барыс Сучкоў (1917–1974) – расійскі літаратуразнаўца.

¹⁴⁹ Мустай Карым (сапр. Мустафа Карымаў, нар. у 1919) – расійскі і башкірскі паэт.

¹⁵⁰ Юсыцінас Марцынкявічус (нар. у 1930) – літоўскі пісьменынік.

¹⁵¹ Аляксей Суркоў (1899–1983) – расійскі паэт.

¹⁵² Суд над А. Сіняўскім (1925–1997) і Ю. Даніэлем (1925–1988) за публікацыю за мяжой твораў, у якіх быццам бы быў паклён на сацыялістычны лад, адбыўся ў 1966 г. Пісьменынікам прысудзілі адпаведна сем і пяць гадоў зняволеняня.

¹⁵³ Жан Поль Сартр (1905–1980) – французскі пісьменынік і філёзаф.

¹⁵⁴ Альбэр Камю (1913–1960) – французскі пісьменынік і філёзаф.

¹⁵⁵ Ален Роб-Грые (1922–2008) – французскі пісьменынік.

¹⁵⁶ Наталі Сарот (1900–1999) – французская пісьменыніца.

¹⁵⁷ Яраслаў Івашкевіч (1894–1980) – польскі пісьменынік.

¹⁵⁸ Ежы (Юры) Путрамант (1910–1986) – польскі пісьменынік.

¹⁵⁹ Барыс Пастарнак (1890–1960) – расійскі пісьменынік.

¹⁶⁰ Яўген Глебаў (1929–2000) – беларускі кампазытар.

¹⁶¹ Два папярэднія сказы ў тэксьце раздрукоўкі выкрасьленыя аўтарам, але рэдкалегія тома палічыла вартым іх аднавіць.

¹⁶² Нумары часопіса за 1966 г.

¹⁶³ Уладзімір Сеўрук (1932–2005) – адказны супрапоўнік ЦК КПСС (намеснік загадчыка, затым загадчык аддзелу пра- паганды і агітацыі ЦК КПСС), быў першым намеснікам га- лоўнага рэдактара газэты «Ізвестія», галоўным рэдактарам газэты «Неделя». Імклівы ўзыход У. Сеўрука па кар'ернай лесьвіцы пачаўся пасля публікацыі ў «Правде» крытычнага артыкулу пра ваенную літаратуру, у якой аповесць «Мёртвым не баліць» была названая «неудачай автора» (Севрук В. Правда о великой войне // Правда, 1966, 17 апр.).

¹⁶⁴ Сказ у тэксьце раздрукоўкі выкрасьлены аўтарам.

¹⁶⁵ Уільям Фолкнэр (1897–1962) – амэрыканскі пісьменнік.

¹⁶⁶ Разбіёка аўтара.

¹⁶⁷ Маецца на ўвазе Іван Навуменка.

¹⁶⁸ Віктар Каваленка (1929–1997) – беларускі літаратура- знаўца, празаік.

¹⁶⁹ Леанід Навічэнка (нар. у 1914) – украінскі літаратура- знаўца.

¹⁷⁰ Алесь Ганчар (1918–1995) – украінскі пісьменнік.

¹⁷¹ Уладзімір Яварыўскі (нар. у 1942) – украінскі пісьменнік, публіцыст.

¹⁷² Дмітрый Паўлычка (нар. у 1929) – украінскі паэт.

¹⁷³ Іван Драч (нар. у 1936) – украінскі паэт.

¹⁷⁴ Тацьцяна Кабржыцкая (нар. у 1941) – беларускі перакладчык, літаратуразнаўца.

¹⁷⁵ Рыгор Барадулін (нар. у 1935) – народны паэт Беларусі.

¹⁷⁶ Барыс Забораў (нар. у 1935) – беларускі мастак.

¹⁷⁷ Міхаіл Савіцкі (нар. у 1922) – народны мастак Беларусі.

¹⁷⁸ Васіль Буран (нар. у 1924) – беларускі літаратуразнаўца, даследчык творчасці В. Быкава.

¹⁷⁹ Абзац тэксту друкуецца ўпершыню паводле аўтарскай уклейкі ў камп'ютарную раздрукоўку.

¹⁸⁰ На той час кіраёнкі СП БССР.

¹⁸¹ Вуліца ў Горадні, на якой жыў В. Быкаў.

¹⁸² Алесь Савіцкі (нар. у 1924) – беларускі празаік.

¹⁸³ Рыгор Бярозкін (1918–1981) – беларускі крытык.

- ¹⁸⁴ Навум Кісьлік (1925–2004) – беларускі паэт.
- ¹⁸⁵ Хведар Яфімаў (нар. у 1933 г.) – беларускі паэт, перакладчык, крытык.
- ¹⁸⁶ Уладзімір Тэндракоў (1923–1984) – расійскі пісьменьнік.
- ¹⁸⁷ Сяргей Круцілін (1921–1985) – расійскі пісьменьнік.
- ¹⁸⁸ Віктар (сапр. – Сямён) Ганчароў (нар. у 1920) – расійскі пісьменьнік, паэт.
- ¹⁸⁹ Дэмітрый Гусараў (1924–1995) – расійскі пісьменьнік.
- ¹⁹⁰ Падкressленана аўтарам.
- ¹⁹¹ Бацька В. Быкова Уладзімер Хведараўіч памёр у 1969 г.
- ¹⁹² Віктар Астаф'еў (1924–2001) – расійскі пісьменьнік.
- ¹⁹³ Закарпацкая ваенная акруга.
- ¹⁹⁴ Аповесьць «Праклятая вышыня» завершаная ўвосень 1967 г.
- ¹⁹⁵ Барыс Клейн (нар. 1928) – беларускі гісторык. Выступаў з крытыкай палітычнага курсу кіраўніцтва КПСС; у 1970 г. адмовіўся прыняць удзел у антыізраільскай кампаніі савецкай прэсы, у выніку быў пазбаўлены навуковай ступені кандыдата навук і звання даследчыка. Адноўлены ў правах навукоўца напрыканцы 1970-х гг. У 1992 г. эміграваў у ЗША.
- ¹⁹⁶ Аляксей Кандратовіч (1920–1970) – расійскі крытык, намеснік галоўнага рэдактара «Нового мира».
- ¹⁹⁷ Ігар Вінаградаў (нар. 1930) – расійскі крытык, літаратуразнаўца, у якасці члена рэдкалегіі «Нового мира» (1965–1970) узначальваў адзьдзел прозы, з 1967 г. адзьдзел крытыкі.
- ¹⁹⁸ Уладзімір Лакшын (1933–1994) – расійскі крытык, літаратуразнаўца, член рэдкалегіі «Нового мира» (1962–1970).
- ¹⁹⁹ Ігар Сац (1903–1980) – расійскі мастацтвазнаўца, літаратурны крытык, перакладчык, сакратар А. В. Луначарскага, член рэдкалегіі «Нового мира» (1965–1970).
- ²⁰⁰ Міхаіл Хітроў (1932–2004) – член рэдкалегіі «Нового мира» і адказны сакратар рэдакцыі (1967–1970).
- ²⁰¹ Уладзімір Дудзінцаў (1918–1998) – расійскі пісьменьнік, перакладчык.
- ²⁰² Аповесьць «Праклятая вышыня» была апублікованая ў № 5 часопіса «Маладосць» за 1968 г.
- ²⁰³ Абрэвіятура ад «Главное политическое управление разведки».

²⁰⁴ Рэцэнзія на «Атаку сходу» («Праклятую вышыню») выйшла ў «Літературнай газете» у 1969 г.

²⁰⁵ Акадэмія грамадзкіх навук.

²⁰⁶ Разьбіўка аўтара.

²⁰⁷ Пётр Машэраў (1918–1980) – першы сакратар ЦК КПБ, кіраўнік савецкай Беларусі.

²⁰⁸ Тагачаснага кіраўніка Саюза пісьменнікаў БССР.

²⁰⁹ Там разъмяшчалася памяшканье адзьдзялення СП БССР.

²¹⁰ Уладзімір Караткевіч (1930–1984) – беларускі пісьменнік.

²¹¹ Д. Бічэль.

²¹² Разьбіўка аўтара. «Яд вашэм» – дзяржаўная ўстанова ў Ізраілі, якая займаецца «праблемамі халакосту».

²¹³ Сакрат Яновіч (нар. у 1936) – беларускі пісьменнік Польшчы.

²¹⁴ Старадаўняя Каложская царква.

²¹⁵ Эрых Марыя Рэмарк (1898–1970) – нямецкі пісьменнік.

²¹⁶ Разьбіўка аўтара.

²¹⁷ Вылучанае курсівам дапісана аўтарам простым алоўкам на асобніку кнігі.

²¹⁸ Аповесыць «Круглянскі мост» была апублікованая ў часопісе «Полымя» ў 1969 г. (№2).

²¹⁹ Саюзе пісьменнікаў.

²²⁰ Размова пра ліст двойчы Героя Савецкага Саюза, колішняга сакратара Чарнігаўскага і Валынскага абкамаў кампартыі, камандзіра партызанскаага злучэння А. Ф. Фёдарава і пра калектывны ліст дзеяціў быльых партызанаў (апублікованы пад назвай «О повести В. Быкова “Круглянскій мост”» у часопісе «Огонек», 1969, № 40).

²²¹ Абзац тэксту друкуенца ўпершыню паводле аўтарскай уклейкі ў кампьютарную раздрукуюку.

²²² Так у арыгінале. Маецца на ўзвaze М. Матукоўскі.

²²³ Гэтае слова напісана аўтарам над выкрасыленым у тэксьце кампьютарнай раздрукуюкі словам «радыётырыёмнік».

²²⁴ Алесь Бажко (нар. у 1918) – беларускі пісьменнік.

²²⁵ Беларускай вайсковай акругі.

²²⁶ Разьбіўка аўтара.

²²⁷ Успаміны камандзіра батарэі Івана Ушчапоўскага, запісаныя і падрыхтаваныя да друку В. Быковым, адшукаць пакуль не ўдалося.

²²⁸ Анатоль Астрэйка (1911–1978) – беларускі паэт, перакладчык.

²²⁹ Сказ выкрасылены аўтарам у кампютарнай раздрукоўцы.

²³⁰ Арганізатар Кастрычніцкага перавароту 1917 г. Ўладзімір Ульянаў (Ленін) нарадзіўся 22 красавіка 1870 г.

²³¹ Станіслаў Марцалеў (1925–2003) – дзеяч камуністычнага руху БССР, у 1970 г. – загадчык аддзела культуры ЦК КПБ.

²³² Уладзімір Гніламёдаў (нар. у 1937) – беларускі літаратуразнаўца, празык. У 1969–1976 гг. працаваў у апараце ЦК КПБ – інструктарам аддзела культуры, загадчыкам сэктара мастацкай літаратуры.

²³³ Данута Бічэль.

²³⁴ Ралан Быкаў (1929–1998) – расійскі актор, рэжысэр.

²³⁵ Мікола Прашковіч (1932–1983) – беларускі літаратуразнаўца, крытык, перакладчык. У 1974 г. звольнены з Акадэміі навук БССР, разам з «акадэмічным асяродкам».

²³⁶ Анатоль Вярцінскі (нар. у 1931) – беларускі паэт, перакладчык.

²³⁷ Анатоль Грачанікаў (1938–1991) – беларускі паэт.

²³⁸ Неўзабаве – генэральны сакратар ЦК КПСС і кіраўнік СССР.

²³⁹ Цытата з дакладу Ю. Андропава прыводзіцца ў рукапісе з газэтнай цытаты (выразка з газэты – верагодней за ёсё “Народнай волі” – прыклееная В.Быкавым на тэкст).

²⁴⁰ Аповесьць «Сотнікаў» была завершаная ў ліпені 1969 г.

²⁴¹ Фёдар (у іншым варыянце «Доўгай дарогі дадому» – Хведар) Яфімаў (Гл. зноскау 185) нарадзіўся ў 1933 г. Паэт, перакладчык беларускай паэзіі і прозы на расійскую мову, крытык, публіцыст. У 1968 г. быў выключаны з кампартыі за выступленыне на аўяднаным партходзе творчых саюзаў БССР супраць савецкага ўмяшання ва ўнутраныя справы сацыялістычных краін і супраць цэнзуры. У часы ганеніняў на А.Салжаніцына публічна выступіў у ягоную падтрымку. Член Саюза беларускіх пісьменнікаў з 1962 г.

²⁴² Пімена Панчанкі.

²⁴³ Ірына Міхайлаўна Быкава.

²⁴⁴ «Ленинградский государственный университет».

²⁴⁵ ВАК – Вышэйшая атэстацыйная камісія.

²⁴⁶ Кніга Л. Геніюш «Невадам з Нёмана» выйшла ў Мінску ў 1967 г.

²⁴⁷ Анатоль Іверс (сапр. Іван Місько, 1912–1999) – беларускі паэт.

²⁴⁸ Леў Талстой (1828–1910) – расійскі пісьменьнік.

²⁴⁹ Тры папярэднія слова дапісаныя аўтарам простым алоўкам на экзэмпляры кніжнай публікацыі.

²⁵⁰ Валянціна Шчадрына – кансультантка СП СССР па беларускай літаратуре.

²⁵¹ Анатоль Вялюгін (1923–1999) – беларускі паэт, перакладчык.

²⁵² Барыс Сачанка (1921–1995) – беларускі празаік.

²⁵³ Міхаіл Салтыкоў-Шчадрын (1826–1889) – расійскі пісьменьнік.

²⁵⁴ Беларуская савецкая энцыклапедыя.

²⁵⁵ У камп'утарнай раздрукоўцы было пазначана і прозывішча – Рудак, а прозывішча гродзенскага падпалкоўніка паўсядна перапраўленае з «Любавінкі» на «Дубавінкі».

²⁵⁶ Разбіёка аўтара.

²⁵⁷ Бэртолд Брэхт (1898–1956) – нямецкі паэт, драматург.

²⁵⁸ Барыс Кіт (нар. у 1910) – беларускі пэдагог, навуковец.

²⁵⁹ Аповесыць «Абеліск» была завершаная ў 1971 г.

²⁶⁰ Першая публікацыя «Абеліску» – у часоп. «Маладосць» (№9, 1971 г.).

²⁶¹ У «Новом міре» «Абеліск» апублікованы ў 1972 г.

²⁶² Мікола Пашкевіч (1938–1972) – беларускі пэдагог.

²⁶³ Бакланов Г. Имена на обелиске // Комсомольская правда, 1972, 11 марта.

²⁶⁴ Аповесыць «Дажыць да съвітаньня» была завершаная ў 1972 г. Першая публікацыя – у часоп. «Маладосць» (№1, 1973 г.).

²⁶⁵ Уладзімір Багамолаў (1926–2003) – расійскі пісьменьнік.

²⁶⁶ Сяргей С. Сымірноў (1915–1976) – расійскі пісьменьнік.

²⁶⁷ Наіль Бікенін (1931–2007) – расійскі татарскі філёзаф, журналіст.

²⁶⁸ Месца забойства бальшавікамі польскіх вайскоўцаў.

²⁶⁹ Б.Сачанка атрымаў Дзяржаўную прэмію БССР у 1982 г.

²⁷⁰ В. Быкаў атрымаў Дзяржаўную прэмію СССР у 1974 г. за аповесыці «Абеліск» і «Дажыць да світання».

²⁷¹ Пятрусь Макаль (1932–1995) – беларускі паэт.

²⁷² Мікола Гамолка (нар. у 1922) – беларускі пісьменьнік.

²⁷³ Якуб Колас (1882–1956) – народны пісьменьнік Беларусі.

²⁷⁴ Анатоль Белы (нар. 1939) — старшыня клубу «Спадчына», уладальнік і дырэктар Музэя выяўленчага мастацтва ў Старых дарогах.

²⁷⁵ Лаўрэнцій Цанава (сапр. Джанджава) — кіраўнік карных органаў БССР да 1951 г.

²⁷⁶ Кіраўнікі СП СССР.

²⁷⁷ Павел Нілін (1908–1981) — расійскі пісьменьнік, драматург.

²⁷⁸ Андрэй Малянкоў — сын Георгія Малянкова, які ў 1930-я гг. займаў кіраўнічыя пасады ў ВКП(б).

²⁷⁹ Мікіта Хрущоў — савецкі палітычны і дзяржаўны дзеяч, першы сакратар ЦК КПСС (1953–1964), старшыня Савета міністраў СССР (1958–1964). Ініцыятар развіянчання культуры асобы І. Сталіна.

²⁸⁰ Лаўрэнцій Берыя — кіраўнік карных органаў СССР да 1945 гг.

²⁸¹ Андрэй Макаёнак (1920–1982) — народны пісьменьнік Беларусі, драматург.

²⁸² Ігар Дзядкоў (1934–1994) — расійскі літаратурны крытык, дасыльедчык творчасці В. Быкава.

²⁸³ Венядзікт Ярафеев (1938–1990) — расійскі пісьменьнік.

²⁸⁴ Разбіўка аўтара.

²⁸⁵ Міхail Суслаў — адказны за ідэалёгію ў ЦК КПСС у 1955–1982 гг..

²⁸⁶ Валянцін Распушні (нар. у 1937) — расійскі пісьменьнік.

²⁸⁷ Вылучаны прabelамі абзац друкуюцца ўпершыню паводле аўтарскай кампутарнай раздрукоўкі. У папярэдняй публікацыі (часопіс «Дзеяслоў») ён апублікованы паводле рукапісу ў наступным варыянце: «Напачатку перабудовы пісьменьнікі сталі часцей вязджаць за мяжу — на розныя кангрэсы, канферэнцыі, сустрэчы, вядома ж, па запрашэнні таго боку і за ягоны кошт. Уласнага кошту звычайна мелі 30 % сутачных, што складала такую драбязу, з якой было сорамна зайсьці дзе ў кавярню. Неяк у Нямеччыну паехала вялікая пісьменьніцкая група, сярод якой быў і Адамовіч, што мяне дужа ўсыцешыла. Пасыль доўгага карантыну ў Менску. Саша пачуваўся вельмі спрыяльна за мяжой сярод маскоўскіх сяброў, заўжды быў у цэнтры ўвагі, распавядай, спрачаўся, жартаваў. На паседжаніях заўжды браў слова і гаварыў дужа разумна, гаспадары пранікаліся да яго павагай. Аднойчы, здаецца ў Кілі, выступаючы перад маладёжнай аўдыторыяй, адказваў на пытанні з залы. І на запыт пра тое, ці праўда, што ў Маскве маладзь не злоўжывае наркотыкамі, а болей чытае кніжкі, сказаў, што справа палягае

маладзёжнай аўдыторыяй, адказваў на пытаньні з залы. І на запыт пра тое, ці праўда, што ў Маскве моладзь не злоджывае наркотыкамі, а болей чытае кніжкі, сказаў, што справа палягае ў тым, што чытаць. Часам лепш не чытаць, а займацца чым весялейшым, бо кніжкі ў нас бальшынёй належасць да сацрэалізму. А на пытаньні адной феміністкі сказаў, што ён ія можа падтрымаць фемінізм, бо чуў, што маладая феміністка, калі ёй уступілі праход у дэзвярох, прыйшла першай, але павярнулася і лягнула па штацэ таго, хто ёй уступіў. Бо яна за раўнапраје, а тая ўступка – ёсьць прынікэнне жанчыны.

У зале ўсчайся гвалт, феміністкі пайскоквали з месцаў, кінуўліся да сцэны, мы з Адамовічам змушаныя былі ратавацца праз чорны ход, і да самага гатэлю за намі беглі разъяраныя жанчыны ды іхнія мужчыны. У гатэлі я сказаў Адамовічу, што болей з ім не пайду на гэтая шоу, бо не хачу прыносіць сябе ў ахвяру гэткае публіцы.

²⁸⁸ Сяргей Міхалкоў (нар. у 1913) – расійскі дзіцячы паэт.

²⁸⁹ Генрых Бёль (1917–1985) – нямецкі пісьменнік.

²⁹⁰ Развітка аўтара.

²⁹¹ Гейна Кіпхард – нямецкі празаік.

²⁹² Л. Леўчак – балгарскі пісьменнік.

²⁹³ Тэкст ад сказу «Я заўжды зь вялікай цікавасцю чытаў тое нешматлікае зь ягонай публіцыстыкі, што паяўлялася на расейскай мове.» і да «За ім памёр і наш атакун Генрых Бёль.» друкуючы ўпершыню паводле аўтарскай уклейкі ў камп'ютарную раздрукуюку.

²⁹⁴ Іён Друцэ (нар. 1928) – малдаўскі пісьменнік.

²⁹⁵ Мікалоюс Канстанцінас Чурлёніс (1875–1911) – літоўскі мастак і кампазытар.

²⁹⁶ Альбэрт Швэйцар (1875–1965) – нямецкі філёзаф.

²⁹⁷ Валерый Раеўскі (нар. у 1939) – беларускі тэатральны рэжысэр.

²⁹⁸ Аллег Яфрэмаў (1927–2000) – расійскі актор, галоўны рэжысэр МХАТу (1970–2000).

²⁹⁹ Аляксандр Вампілаў – расійскі драматург.

³⁰⁰ Уладзімер Высоцкі (1938–1980) – расійскі паэт, актор, бард.

³⁰¹ Стваральнік і мастацкі кіраунік маскоўскага Тэатра на Таганцы.

³⁰² Юрый Каракін (нар. у 1930 г.) – расійскі пісьменнік.

³⁰³ Уладзімір Дзядюшка (1905–1973) – беларускі актор.

³⁰⁴ Карл Густаў Юнг (1876–1961) – швайцарскі псыхоляг.

³⁰⁵ Мікалай Бярдзяеў (1874–1948) – расійскі філёзаф.

³⁰⁶ Іяган Вольфганг Гётэ (1749–1832) – нямецкі паэт.

³⁰⁷ Казімір Малевіч (1878–1935) – мастак-авангардыст.

³⁰⁸ Уладзімір Алоўнікаў (1919–1996) – беларускі кампазытар.

³⁰⁹ Ігар Лучанок (нар. у 1938) – беларускі кампазытар, народны артыст СССР.

³¹⁰ Гл. зноскау 163.

³¹¹ Так празвалі дом на вул. Кульман каля менскай Камароўкі, у якім жыла творчая інтэлігенцыя.

³¹² Дзе знаходзілася кватэра В. Быкава ў Менску (цяпер вул. Максіма Танка).

³¹³ В. Быкаў жыў у Фінляндыі са студзеня 1998 г. па чэрвень 2000 г.

³¹⁴ Французская камуністычная партыя.

³¹⁵ Цытата ліста А. Салжаніцына да В. Быкава. (З ліста А. Салжаніцына ад 21 студз. 1968 г. Дзяржаўны музэй гісторыі беларускай літаратуры. КП 10735/788).

³¹⁶ Лісты А. Салжаніцына захоўваюцца ў Дзяржаўным музэі гісторыі беларускай літаратуры.

³¹⁷ Сяргей Залыгін (1913–2000) – расійскі пісьменнік.

³¹⁸ Мсыцілаў Растраповіч (1927–2007) – расійскі піяніст.

³¹⁹ Часопіс «Вопросы литературы».

³²⁰ Два папярэднія абзапы тэксту друкуюцца ўпершыню паводле аўтарскай камп'ютарнай раздрукоўкі.

³²¹ Далей у камп'ютарнай раздрукоўцы аўтарам выкрасльная наступныя сказы: «Асабліва ў тыя гады, калі на вярхах вырашалі, што са мной рабіць. Думаў, можа, адчэпяцца, перастануць заўважаць наогул. Як у творчых саюзах звычайна кідаюць заўважаць людзей пуставатых, тых, што съплюся і нічога ня вартыя. Як у старыну не зважалі на дурных звар'яцелых юродзівых. Мяне такая роля мала шакавала і была прыдатная для абароны». Наступны сказ друкуеца ўпершыню паводле аўтарскай камп'ютарнай раздрукоўкі.

³²² У новую менскую кватэру В. Быкаў усяліўся напрыканцы 1977 г.

³²³ Анатоль Сульянаў (нар. у 1927) – беларускі празаік.

³²⁴ Вадзім Кажэўнікаў (1909–1984) – расійскі пісьменнік.

³²⁵ Апошні сказ дапісаны аўтарам простым алоўкам на старонцы кнігі «Доўгая дарога дадому».

³²⁶ Генадзь Бураўкін.

³²⁷ Ніл Гілевіч.

³²⁸ Курсіў аўтара.

³²⁹ А. Макаранка – савецкі пэдагог-наватар.

³³⁰ Штат у ЗША.

³³¹ Маці В. Быкава памерла ў 1984 г.

³³² Брат В. Быкава Мікалай памёр у 2000 г.

³³³ Аркадзь Куляшоў памёр у 1978 г.

³³⁴ Маеца на ўвазе кніга паэта пад такім назовам.

³³⁵ Джон Стайнбэк (1902–1968) – амэрыканскі пісьменынік.

³³⁶ Анатоль Анікейчык (1932–1989) – беларускі скульптар.

³³⁷ Мікалай Яроменка-старэйшы (1923–2000) – беларускі савецкі артыст.

³³⁸ У Піцундзе Быкавы адпачывалі ў 1981 г.

³³⁹ Браніслаў Спрынчан (1928–2008) – беларускі паэт, пераходчык.

³⁴⁰ Дырэктар выдавецтва.

³⁴¹ Абзац тэксту друкуеца ўпершыню паводле аўтарскай кампутарнай раздрукоўкі. У кніжным выданні ён быў у іншай рэдакцыі: «Калі б немцы былі разумнейшыя, далі беларусам зямлю і вярнулі ўласнасць, дык і беларусы, мабыць, паводзілі б сябе інакш. Прынамсі, як літоўцы, латышы ці эстонцы. Як украінцы нарэшце. Арапі б зямлю, гадавалі дзяцей і плюнулі на бандыцкую партызанку. Тоё, што побач нішчылі яўрэяў, іх ня надта турбавала — абы саміх не чапалі. Але ж зачапілі і саміх — пачалі паліць-нішчыць. У tym немцам дужа памагла партызанка — дала падставу. I запыталі хаты. Тут Гітлер са Сталіным былі ў адным хаўрусе, хаўрусе вынішчэння. Тоё, што недараўбіў Сталін у 30-я гады, даканаў Гітлер на пачатку 40-х. Беларусь ляжала ў руінах. А затым пачалася эпапея аднаўлення».

³⁴² Галоўная герайнія аповесі В. Быкава «Знак бяды».

³⁴³ Два папярэднія сказы друкуюца ўпершыню паводле аўтарскай уклейкі ў кампутарную раздрукоўку тэксту.

³⁴⁴ Чатыры сказы, пачынаючы ад «Мабыць, зыходзячы з уласнага вопыту...» і да «Але тое будзе яшчэ не цяпер, яшчэ Валодзя» друкуюца ўпершыню паводле аўтарскай уклейкі ў кампутарную раздрукоўку.

³⁴⁵ Уладзімер Караткевіч памёр у 1984 г.

³⁴⁶ Кастьюс Кірэнка (1918–1988) – беларускі пісьменынік.

³⁴⁷ Міхаіл Гарбачоў (нар. 1931) – савецкі палітычны і дзяржаўны дзеяч, генэральны сакратар ЦК КПСС (1985–1991), прэзыдэнт СССР (1990–1991).

³⁴⁸ Міхаіл Пташук (1943–2002) – беларускі рэжысэр, народны артыст Беларусі.

³⁴⁹ Аляксандр Якаўлеў (1923–2005) – расійскі савецкі палітычны дзеяч.

³⁵⁰ Георгій Сьвірыдаў (1915–1998) – расійскі кампазытар.

³⁵¹ Міхаіл Грамыка (1885–1969) – беларускі пісьменнік.

³⁵² Нафі Джусяйты (нар. у 1925) – асяцінскі пісьменнік.

³⁵³ Даніл Гранін (сапр. Герман, нар. у 1919) – расійскі пісьменнік.

³⁵⁴ Вітаўтас Пяткавічус (нар. у 1930) – літоўскі паэт і пісьменнік.

³⁵⁵ Васіль Васілаке (нар. у 1926) – малдаўскі пісьменнік.

³⁵⁶ Віктар Казько (нар. у 1940) – беларускі пісьменнік.

³⁵⁷ Разбіўка аўтара.

³⁵⁸ Саюз пісьменнікаў з 1976 г. займаў будынак па вуліцы Фрунзэ, 5 (Дом літаратара).

³⁵⁹ Людміла Корбут – беларуска, грамадзкая актывістка, пра жывае ў Бэрліне.

³⁶⁰ Мясыцыны Нямеччыны, дзе з лютага 2000 г. па снежань 2002 гг. жылі ў неафіцыйным выгнанні Быкавы.

³⁶¹ Дапамогай малой беларусцы актыўна парушіўся і сам Ва сіль Быкаў.

³⁶² Яўген Кулік (1937–2002) – беларускі мастак.

³⁶³ Мікола Купава (нар. у 1946) – беларускі мастак.

³⁶⁴ На той час ці не найбольш прафэсійны незалежны тэлевізійны канал Расіі.

³⁶⁵ (Гл. зноска 174).

³⁶⁶ Панцеляймон Панамарэнка (1902–1984) – савецкі партыйны дзеяч, кіраунік КПБ у 1938–1947 гг.

³⁶⁷ Пётр Клімук (нар. у 1942) – савецкі касманаўт беларускага паходжання.

³⁶⁸ Уладзімір Кавалёнак (нар. у 1942) – савецкі касманаўт беларускага паходжання.

³⁶⁹ Валянціна Церашкова (нар. у 1937) – савецкая касманаўтка.

³⁷⁰ Узнагародай ад презыдэнта Італіі В. Быкаў быў уганараны 1 сакавіка 1978 г.

³⁷¹ Прэмія сёв. Валянціна.

³⁷² Яфім Эткінд (1918 – 1999) – расійскі пісьменнік, паэт.

³⁷³ В. П. Някрасаў.

³⁷⁴ Віталь Сыракомскі (1929–2006) – расійскі пісьменнік, журналіст.

³⁷⁵ Бэла Ахмадуліна (нар. у 1937) – расійская паэтэса.

³⁷⁵ Гл. зноскау 145.

³⁷⁷ Канстанцін Ваншэнкін (нар. у 1925) – расійскі паэт.

³⁷⁸ Курортнас мястэчка на Куршской касе Літвы. В. Быкаў адпачываў у Доме творчасці Саюзу пісьменьнікаў Літвы.

³⁷⁹ Алесь Ставер (1929–1994) – беларускі паэт.

³⁸⁰ Аповесць «У тумане» была завершана ў 1989 г.

³⁸¹ Андрэй Платонаў (сапр. Кліментаў, 1899–1951) – расійскі пісьменнік.

³⁸² Георг Вільгельм Фрыдрых Гегель (1780–1831) – нямецкі філёзаф.

³⁸³ Як пазней выявілася, Сакрат Яновіч – па ўласным прызначаньні – таксама супрацоўнічаў з адпаведнымі службамі выведкі.

³⁸⁴ Максім Гарэцкі (1893–1939) – беларускі пісьменнік, літаратуразнавец, пэдагог.

³⁸⁵ Разьбіюка аўтара. Газ «Zyklon B» выкарыстоўваўся ў 1940-я гг. найчасцей з мэтамі дэзінфекцыі вонраткі вязняў.

³⁸⁶ Месца пад Менскам, дзе карнія органы БССР забівалі няявінных ахвяраў.

³⁸⁷ Збор твораў у 4-х тамах.

³⁸⁸ Быков В. Дожить до рассвета. М.: Известия, 1979 (з пасыялоўем В. Аскоцкага «По праву памяти (Василь Быков: нравственные уроки “военной прозы”)»).

³⁸⁹ Тры папярэднія сказы друкуюцца ўпершыню паводле аўтарскай камп'ютарнай раздрукоўкі тэксту.

³⁹⁰ Два папярэднія сказы ўпершыню друкуюцца ў аўтарскай рэдакцыі. У кніжным выданні было: «*Пасъля працаваў яшчэ недзе, аж покуль ня стаў давераным дарадцам ураду РБ.*».

³⁹¹ Мастацкі фільм «Ідзі і глядзі», зняты рэж. Элемам Клімавым (1933–2003) па «Хатынскай аповесці» і «Карніках» Алеся Адамовіча.

³⁹² У кніжным выданні было: «*кіраўніцтва Саюзу пісьменнікаў апынулася.*».

³⁹³ Зянон Пазняк (нар. у 1944) – беларускі палітычны і грамадзкі дзеяч, заснавальнік БНФ.

³⁹⁴ Яўген Шмыгалёў (1928–2000) – беларускі грамадзкі дзеяч.

³⁹⁵ Турма на вуліцы Валадарскага (так званая «Валадарка»).

³⁹⁶ Васіль Шаранговіч – народны мастак Беларусі.

³⁹⁷ Менская кружная дарога.

³⁹⁸ Касыцёл Святых Алены і Сымона ў Менску.

³⁹⁹ Уладзімер Калесынік (1922–1997) – беларускі літаратуразнаўца.

⁴⁰⁰ Яфрэм Сакалоў – першы сакратар ЦК КПБ.

⁴⁰¹ Алесь Гарун (сапр. А. У. Прушынскі, 1887–1920) – беларускі пісьменьнік, грамадзка-палітычны дзеяч.

⁴⁰² Гл. зноскау 11.

⁴⁰³ Францішак Аляхновіч (1883–1944) – беларускі пісьменьнік, публіцыст, актор.

⁴⁰⁴ Васіль Якавенка (нар. у 1936) – беларускі празаік, публіцыст.

⁴⁰⁵ Алесь Емяльянаў (1952–2001) – беларускі паэт.

⁴⁰⁶ Неўзабаве – першы міністар замежных спраў Рэспублікі Беларусь.

⁴⁰⁷ Сказ выкрасылены ў аўтарскім тэксьце кампьютарнай раздрукуюкі.

⁴⁰⁸ Уладзімер Арлоў (нар. у 1953) – беларускі пісьменьнік.

⁴⁰⁹ Артыкул В. Быкава «Дубинки против гласности?» быў апублікованы ў «Огоньке» ў 1988 г. (№ 47).

⁴¹⁰ Яўген Будзінас (1944–2007) – беларускі празаік, публіцыст.

⁴¹¹ Станіслааў Шушкевіч стаў народным дэпутатам Вярхоўнага Савету БССР, а затым – яго старшынём, фактычным кіраўніком незалежнай Рэспублікі Беларусь.

⁴¹² Анатоль Бутэвіч (нар. у 1948) – у будучым міністр культуры і друку Рэспублікі Беларусь, беларускі празаік, перакладчык.

⁴¹³ Прэзыдэнтам ЗША.

⁴¹⁴ Уладзімір Карпаў – Герой Савецкага Саюзу, расійскі празаік.

⁴¹⁵ Эдуард Шэварднадзэ – на той час міністр замежных спраў СССР, пазней – прэзыдэнт Грузіі.

⁴¹⁶ Міхась Ткачоў (1942–1992) – беларускі грамадзкі і палітычны дзеяч.

⁴¹⁷ Анатолій Сабчак (1937–2000) – расійскі грамадзкі дзеяч.

⁴¹⁸ Вітаўтас Ландсбергіс (нар. у 1932) – літоўскі палітычны і грамадзкі дзеяч.

⁴¹⁹ Уладзімер Халіп (нар. у 1939) – беларускі пісьменьнік.

⁴²⁰ Аповесыць «Аблава» была завершаная ў 1988 г.

⁴²¹ У кніжным выданьні – праста «апантанасыць».

⁴²² Падкрэслена аўтарам.

⁴²³ «Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае» – сярэднявечная дзяржава, заснаваная продкамі сучасных беларусаў і літоўцаў. На пэўным гістарычным этапе апекавалася і землямі продкаў сучасных украінцаў.

⁴²⁴ У кніжным варыяньце было «*напірыстым*».

⁴²⁵ Таварыства беларускай мовы.

⁴²⁶ Сяргей Законьнікаў (нар. у 1946) – беларускі пісьменнік.

⁴²⁷ КДБ.

⁴²⁸ Артыкул В. Быкава ў «Народнай газеце» (пра Пазьняка) быў апублікованы ў 1993 г.

⁴²⁹ Фрэнсіс Фукаяма (нар. у 1952) – амэрыканскі філёзаф, футуроляг.

⁴³⁰ Далей у тэксьце кампутарнай раздрукоўкі аўтарам выкрэслены наступны сказ: «*Сучасны агульнапрызнаны гарант устойлівасці тых зъменаў – Амерыка зъ яе эканамічнай ма-гутнасцю і традыцыйным дэмакратызмам*».

⁴³¹ Анатоль Рыбакоў (1911–1998) – расійскі пісьменнік.

⁴³² Алесь Разанаў (нар. у 1947) – беларускі паэт.

⁴³³ Уладзімер Някляеў (нар. у 1946) – беларускі пісьменнік.

⁴³⁴ Папярэдні сказ друкуецца ўпершыню паводле аўтарскага рукапіснага допісу на тэксьце кампутарнай раздрукоўкі.

⁴³⁵ Развітка аўтара.

⁴³⁶ Томас Вянцлова (нар. у 1937) – літоўскі пісьменнік.

⁴³⁷ Ляся Украінка (сапр. Ларыса Косач-Квітка, 1871–1913) – украінская пісьменніца, паэтэса.

⁴³⁸ Напісаны ў 1890 г. верш Лясі Ўкраінкі «Contra spem spredo» (лац. «Без надзеі спадзяюся») мае радок «Без надзеі таки сподіватись».

⁴³⁹ У кампутарнай раздрукоўцы тэксту аўтарам напрыканцы закрэслена: «*Сакавік 2002 г. Франкфурт [-на-Майнে]. Канец першай кнігі*».

Парадоксы жыцьця. Запісы розных гадоў (стар. 427)

Упершыню апублікованы ў 2004 г. у часоп. «Дзеяслуў» (№1 (8), студзень-люты).

У кніжным выданьні па-беларуску і ў перакладзе на расейскую Ірыны Шаўляковай – у кнізе «Парадоксы жыцьця» (Мінск: Беллітфонд, 2005).

⁴³⁹ Атрад міліцыі асобага прызначэння.

⁴⁴⁰ Народный комиссариат внутренних дел.

Пункціры жыцьця. Даліаратурная біяграфія (стар. 439)

Тэкст упершыню быў апублікованы ў 2005 г. у часоп. «Дзе-
яслоў» (№2–6 (15–19)).

Мяркуючы па датах на рукапісе (два сшыткі, съпісаныя
роўным акуратным почыркам, бяз правак, перакрэсленняў,
уставак), «Пункціры жыцьця» пісаліся восеньню–зімой 1993 г.
Гэта першы маштабны тэкст Васіля Быкава мэмуарнага жанру,
подступ да хрэстаматыйнай «Доўгай дарогі дадому». У час
свайго вымушанага паязджанства Аўтар ня меў магчымасыці
карыстацца гэтымі запісамі (бо яны засталіся ў Менску).

«Пункціры жыцьця», як і ўся мэмуарыстыка Васіля Быка-
ва, арганічна ўвайшлі ў экзыстэнцыйны кантэкст ягоных тво-
раў 90-х гадоў.

⁴⁴¹ «Ніва» – адна зь першых беларускіх газэтаў пачатку XX
ст. (выдавалася з 1906 па 1915 гг.).

⁴⁴² Дом савецкай культуры.

⁴⁴³ Камуністычная партыя Захадній Беларусі.

⁴⁴⁴ «Фабрычна-заводская вучэльня» – ад расійск. *ФЗУ* –
«фабрично-заводское училище».

⁴⁴⁵ Янка Купала загінуў у Москве ў 1942 г.

⁴⁴⁶ Мікалай Чарнышэўскі (1828 – 1889) – расійскі пісь-
меньнік.

⁴⁴⁷ Малочна-таварная ферма.

⁴⁴⁸ Механізаванага корпусу.

⁴⁴⁹ Супрацьтанкавыя абарончыя раёны.

⁴⁵⁰ Апорныя пункты.

⁴⁵¹ Дзе пісаў у лістападзе-сінегі 1993-га «Пункціры?»

⁴⁵² Міністэрства дзяржаўнай бяспекі.

⁴⁵³ Іван Грамовіч (1918–1986) – беларускі празаік.

⁴⁵⁴ Алксандар Капусыцін (1924–1995) – беларускі празаік.

⁴⁵⁵ Яўген Каршукоў (нар. у 1932) – беларускі паэт.

⁴⁵⁶ Васіль Вітка (сапр. Цімох Крысько, 1911 – 1996) –
беларускі пісьменьнік.

⁴⁵⁷ На гэтым рукапіс абрываеца.

Зъмест

Доўгая дарога дадому 5

Парадоксы жыцьця 426

Пункціры жыцьця 437

Камэнтары 549

Літаратурна-мастацкае выданне

ВАСІЛЬ БЫКАЎ

*Поўны збор твораў
у чатырнаццаці томах*

Том 8

Мэмуарная проза

Мастак

Валеры Калнынъш

Фота

Сяргей Шапран

Сканаванне тэкстаў і макетаванне

Герман Гайдніш

Карэктар

Наталья Кучмель

«Время»

115326 Москва, ул. Пятницкая, 25.

Телефон (495) 231 1864.

<http://www.vremya.ru>

e-mail: books@vremya.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620219 Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru